


*Галина Пазонян*

**Беларусь  
у сэриы**



*Галіна  
Пазняк  
Беларусь у сэры*



*1. Галіна Пазьняк. (Варшава).*

Фото 3. Пазьняка

*Галіна Пазьняк*

*Беларусь у сэры*

*Варшава–Нью Ёрк–Вільня  
„Беларускія Ведамасыці”,  
Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве  
2007 г.*

UDK 323.1 (476)

PA 454

**ISBN 978-9955-578-07-9**

© Галіна Пазьняк

# ПРАДМОВА

Аднойчы, у пачатку 90-х, Сяргей Антончык у размове паскардзіўся на дрэннасыці ды цяж-  
касцыі навокал, а потым і кажа мне: „Адзіная съветласьць – наша выдатная сяброўка Галія.  
Ёсьць яшчэ сумленьне на съвеце. Гледзячы на яе, хочацца і людзям верыць, і жыць лепей”, –  
сказаў Сяргей.

Мне гэта запомнілася, хоць тады і ў думках не было, што лёс мой і Галін можа злучыцца.  
Тады, без перабольшаньня, „Галія” (Галіна Фёдарапуна Палачаніна-Вашчанка) была легендай  
Народнага Фронту і, я б сказаў, – ягоным сумленьнем (прынамсі, для сяброў).

Самую безнадзейную і непад’ёмную справу, калі ўжо ніхто ня мог нічога зрушыць зь месца  
(нават разам), мы, нарэшце, даручалі Галі, і яна … выконвала. Рабіла. Прытым рабіла сама,  
нікога з нас не турбуючы і ня тузячу. Настрой у яе заўсёды быў вясёлы, энэргійны, і твар  
– усымешлівы. І калі яна съмялялася сваім звонкім радасным съмехам, усе навокал таксама па-  
чыналі ўсыміхацца (як я потым сабе адзначыў – на славу Народнага Фронта), нават калі гэта  
была дарожная міліцыйя, а БНФ парушыў правілы.

Праўда, я быў съведкам, калі савецкі чыноўнік, палічыўшы, што мае справу з прастафіляй, –  
зарываўся. І тады (што куды дзявалася) – гучэй гэтакі нізкі цяжкі метал, як з арыі Мефістофе-  
ля, а з вачэй сыпаліся іскры, страліялі маланкі (толькі што дым ня йшоў з вушэй), і чыноўнік  
ад нечаканасьці толькі лавіў ротам паветра, як рыба, якую зьбіраліся пачысыць.

Увогуле, што мне вельмі падабалася (і ня толькі мне) – гэта тое, што нашая фронтайская  
барацьба з расейскім камунізмам у 90-х мела элемэнты такой творчай імправізацыі і камэ-  
дыйнай эстэтыкі. Асабліва гэтым мы карысталіся ў Вярхоўным Савеце, дзе разыгрывалі  
цэлья сцэны і спектаклі па абуваныні камуністычнага бетону ў лапці. Перамога са съмехам  
давала нам падвойныя сілы. Але трэба ведаць, што зьмест нашага змагання з імпэрскім ка-  
мунізмам быў далёкі ад съмеху. Балышыня з нас проста высільвалася ў няроўнай барацьбе, а  
лёсі многіх быў амаль трагічнымі.

Галіна Фёдарапуна Палачаніна нарадзілася на Лагойшчыне ў сям’і настаўнікаў. Пасля  
сканчэння Менскага Педінстытуту і потым асьпірантуры пры ім, працавала ў Менскім На-  
вукова-Дасыледчым Інстытуце Пэдагогікі, напісала шэраг навукова-метадычных артыкулаў,  
выдала кніжку па методыцы выкладання рускай літаратуры („Дидактический материал по  
русской литературе IX класс”. – Минск, „Народная асьвета”, 1992 г.)

Са зъяўленнем Беларускага Народнага Фронта ўключылася ў палітычнае змаганье і ў бе-  
ларускае Адраджэнне, што ў корані перамяніла яе жыцьцё і, без перабольшаньня скажам,  
– стала яе лёсам.

Ад самага пачатку Фронту яна ўваходзіла ў Сойм БНФ, была дэпутатам ад Фронту ў Менскім Гарадзкім Савеце (1990-1996 гг.). Пзуны час была кірауніком самай вялікай раённай фронтавускай структуры ў Менску (Койданаўскай Рады) і старшынёй фронтавускай арганізацыі „Дзеці Чарнобыля БНФ”. З канца ліпеня 1996 года ў палітычнай эміграцыі.

Кніжка Галіны Пазняк „Беларусь у сэрцы”, побач з працамі Сяргея Навумчыка, адно з першых выданняў, дзе прадстаўлены разгорнутыя (хоць і фрагментарна) ўспаміны пра рух Беларускага Адраджэння ў канцы 80- і 90-х гадах мінулага стагоддзя, пра беларускіх адраджэнцаў і барацьбу, якая прывяла да аднаўлення і ўсталявання дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.

У книзе пададзены таксама ўспаміны з жыцця ў СССР, аб дачыненнях з Васілем Быкам, а таксама запісы размоваў кіраунікоў Фронту аб пзуных падзеях нядавнай беларускай мінуласці, літаратурныя рэцензіі і інш.

Усё гэта новы матэрыял, які, спадзяюся, паслужыць на карысць нашай Бацькаўшчыны і мэмуарнай літаратуры.

Успаміны Галіны Пазняк маюць яшчэ тую асаблівую каштоўнасць, што напісаныя чала-векам, які непасрэдна дзейнічаў і працаваў у фронтавускіх структурах і ў структурах мясцовай выбарнай і выканавчай улады (Менскі Гарсавет і Менскі Гарвыканкам). Тут падаецца свой асабісты (і тым каштоўны) погляд знутры на Беларускае Адраджэнне і на сістэму дачыненняў паміж тыхчасовай уладай і Адраджэннем. У тэкстах закранутыя пласты, якія яшчэ ніколі не траплялі на старонкі цяперашняга друку. Гэтая кніга, таксама як і працы Сяргея Навумчыка, – цаглінка ў гісторыю беларускага змагання за незалежнасць, нацыянальнае адраджэнне і свабоду.

*Зянон Пазняк*

23 траўня 2007 г.,

Нью-Ёрк

# БЕЛАРУСЬ У СЭРЦЫ

Да 10-годдзя БНФ

## ПАЧАТАК

Мой шлях да Беларусі пачаўся восеньню 1988 года. Нядзеля 30 кастрычніка сталася знакавым днём у беларускім жыцьці і ў беларускай гісторыі: першыя масавыя Дзяёдзіны ў савецкай Беларусі, калі ўлады БССР упершыню ўжылі сілу супраць ваялікіх колькасці мірных людзей.

Напярэдадні гэтых падзеяў мае сябры Яўген Лаўрэл і Тамара Новікова, зь якімі я разам працаўала ў НДІ педагогікі, паразілі мне схадзіць у гэты дзень на Ўсходнія могілкі.

Трэба сказаць, што пра беларускую нашу справу я тады асабліва не задумвалася, съмявялася з „руководящай ролі КПСС”, але гаварыла па-расейску і сістэма жыцьця расейска-бальшавіцкіх саветаў мяне як бы не закранала. Але пры гэтым ў душы я заўсёды заставалася беларускай. Сябры, відаць, гэта адчуваўлі, таму, нічога надта не тлумаччы, сказаў: „Схадзі абавязкова, гэта будзе вельмі карысна”. Я пайшла.

У мэтро высыветлілася, што цягнік на станцыі „Ўсход” не прыпыняеца: на некалькі гадзінай улады перакрылі ўвесь транспарт, і дабраца да Ўсходніх могілак на пэўны момант было немагчыма. Праз нейкі час транспорт зноў запрацаў, і я прыехала са спазненнем. Усё галоўнае ўжо адбылося, людзі (начале з Зянонам Пазняком) ўжо рушылі на Куррапаты. Але і таго, што засталося для маіх вачей, сталася дастатковая, каб перавярнуць усю мою съядомасць...

Я выйшла з мэтро і не паверыла сваім вачам: міліцыя, войскі, здавалася, былі сабраныя з усёй Беларусі, нейкія незнаёмыя мне мышыны (з за-кратаванымі вонкамі, з вадзянімі гарматамі). Праезжая частка ад мэтро да могілак перакрытая, а ўздоўж тратуару да саміх могілак – два лан-цугі міліцыянтаў, так што прайсьці можна толькі „скрозь строй”. Усё гэта выглядала даволі страшна, але я пайшла.

Калі могілак хадзілі ўзбуджаныя людзі. У вачох – пытаныне, разгубленасць. І ўсёды – міліцыяны, грозныя, бязылітасныя, грубыя. (Цяпер

гэтым на Беларусі нікога ня зьдзівіш, тады гэта было ўпершыню.) Раштам я ўбачыла збялялы ад болю твар мужчыны. Реч у тым, што міліцыянт стаў збіаць і закручваць рукі нейкай незнаёмай дзяўчыне зь бел-чырвона-белым сцяжком, і гэты мужчына закрычаў: „За што вы яе б’еце?”. І яго ўдарылі дубінкай так, што зламалі палец на руцэ...

Салдаты, нябачаная раней тэхніка, перакошаныя твары, грубасць, крыкі міліцыянтаў „расхадзіцца”, іх неабぐрунтаваная агрэсія супраць мірных людзей, многія з якіх прышлі на могілкі з кветкамі, каб ушанаваць памяць продкаў – усё гэта ў імгненіне перавярнула маё жыцьцё. Тут, на гэтых могілках, усё і вырашилася. Стала абсалютна зразумела: трэба пачынаць жыцьцё дзеля Беларусі, трэба ўключацца ў барацьбу.

## ЗЯНОН ПАЗНЯК

Неўзабаве Тамара Новікова прыпанаўала: „Сёння, калі ўдасца, пойдзем на сход у Дом кіно”. Гэта быў адзін са сходаў, якія праводзіў Народны Фронт напярэдадні выбараў у Вярхоўны Савет ССР. На ўваходзе стаяла дружына, пра-пушкилі далёка на ўсіх. Праз нейкі час у дзвіярох паказаўся спадар Яўген Гучок, ён нас і правёў.

Залі Чырвонага касыцёлу (у ім тады размышчаўся Дом кіно), была поўная народу. Атмасфера незвычайная. Усе прысутныя здаваліся нейкімі блізкімі, сваімі.

Пачаліся прамовы пра палітычную ситуацыю ў Савецкім Саюзе, пра выбары ў Вярхоўны Савет ССР. Я слухала з захапленынем. Прямовы ўспрималіся як незвычайна съмелыя.

Гаварылі пра тое, што Беларусь найбольш з усіх рэспублік ССР перапоўненая ваеннымі базамі, рознымі ўзбраеннімі. Нехта парадаў наш край з танкамі на мінным полі – нагэтулькі была забруджаная наша зямля вайсковай тэхнікай ССР і ўсім, што з гэтым звязана. Гаварылі пра разбуральны ўплыў гэткай канцэнтрацыі зброі на экалёгію Беларусі, што ў спалучэнні з Чар-

нобыльскай катастрофай давала вельмі сумную карціну... Але усе чакалі Пазыняка.

І вось ён звязаўся: высокі, вельмі худы і вельмі ўзёнэслы, адхуўлены. Ён гаварыў пра лёс Беларусі, пра яе будучынно. Так я ўпершыню пачула пра Незалежную Беларусь. „Як гэта, няўжо такое магчымы?” – думала я сабе. Ня верылася. Але невядомыя мне Пазыняк гаварыў так пераканаўча, у яго слоах не было ні кроплі сумніўу, як быццам ён „падглядзеў” падзеі ў часе. Трэба верыць, верыць і працаўцаць, жыць гэтым будучым днём – вынікала з прамовы. Запомнілася яго абсалютная пераканаўць і пальмаяна любоў да Бацькаўшчыны.

Беларусь, яе лёс, яе будучыння – і для мяне цяпер сталі галоўныя.

Крыху пазней мой калега па Навуковадасыльччынам Инстытуце Пэдагогікі, дзе я працаўала, і сябра Яўген Лайрэль даў пачытаць мне артыкул Зянона Пазыняка пра двухмоё. На той момант, скончышы аспырантуру з тэмай па рускай клясычнай літаратуры, я лічылася спэцыялістам па методыцы выкладання рускай літаратуры і гаварыла па-руску. Артыкул Пазыняка мяне так моцна ўразіў, што я яго нават заканспектавала. Ён стаў для мяне яшчэ адным моцным штуршком майго вяртання да роднай мовы і сваіх каранёў.

## ПЕРШЫЯ МІТЫНГІ

Яны былі звязаныя з абмеркаваннем у цалкам савецкім Вярхоўным Савеце БССР 11-га склікання Закона аб мовах (*студзень 1990 г.*)

У першы дзень абмеркавання Закону ў Вярхоўным Савеце ўся плошча Незалежнасці (тады Леніна) у Менску была запоўнена менчукамі. Мы патрабавалі, каб адзінай дзяржаўнай мовай стала беларуская мова.

Назаўтра дэпутацкія дэбаты працягваліся, і тысячы людзей па закліку арганізацыі Народнага Фронту зноў сабраліся ля Вярхоўнага Савета. Мы быў ўсе разам, знаёмыя і незнёмыя беларусы, мы адчулі сябе народам. Міліцыі, удалося, аднак, адціснуць людзей бліжэй да Галоўпаштamtu. Тым ня менш, грамада не разыходзілася. Выказвалі патрабаваныні, каб у Беларусі беларуская мова стала дзяржаўнай. Камуністычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету супраціўляўся гэтаму закону, стараліся яго выхаласціць, зрабіць пустым. Памятаю, як асабліва шчыраваў адзін такі „беларускі” дэпутат, артыст Менскага рускага тэатру Янкоўскі, выступаў супраць дзяржаўнасці беларускай мовы (фрагменты гэтага абмеркавання паказвалі ў „Навінах” па Беларускім тэлебачанні). Прыехаўшы на Беларусь з Рәсей, ён адчуваў сябе тут (як шмат хто зь іх) беспакараным, пад



2. 30 верасня 1988 г., Менск, „Дзяды” ля Ўсходніх могілак.



3. 30 верасня 1988 г., Менск, „Дзяды”. У цэнтры „дыскусіі” З. Пазыняк і палкоўнік міліцыі.

аховай камуністычнай партыі, ненавідзеў беларускую мову і не хацеў, каб на Беларусі (у складзе СССР) беларуская мова стала дзяржаўнай. А народ, актыўная беларусы, патрабавалі прынятца Закону аб дзяржаўнасці роднай мовы.

На трэці дзень абмеркаваньня ўлады дазволілі мітынг каля Дому палітасветы, і некалькі тысячай чатырох менчукоў з плошчы Незалежнасці хлынулі туды. Людзі былі настроены на перамогу. Гэта радвала і ўздымала. Упершыню ў БССР тысячи людзей узняліся ў абарону беларускай мовы. Шмат хто зь іх гаварыў па-руску, але чыстая хваль Адраджэння ўскалыхнула ў беларусах тое, што 70 гадоў спала ў душах за саветамі.

Актыўныя шматтысячныя супраціў людзей на плошчы, іх напор і патрабаванье не прапалі на дарэмна. Закон быў прыняты. Беларуская мова абыяшчалася адзінай дзяржаўнай мовай. Толькі механізм яго ўвядзення быў, на жаль, расцягнуты аж на 10 гадоў.

Мы з сябрамі чакалі іншага. Мова нашага народу выціснутая камуністычным рэжымам з шырокага ўжытку, і вяртаць яе трэба хутчэй, каб гэты працэс набыў незваротны характар. Але, пад націскам грамадзкасці, прымалі Закон тых ж камуністы, якія зьнішчалі мову. Ад іх чакаць іншага не выпадала.

Ня глядзачы на пэўныя расчараўаныні, настрой у нас быў съяточны, і мы з сябрамі Койданаў-

кай Рады БНФ вырашылі адзначыць гэтую падзею разам у вялікай і гасціннай кватэры Сяргея Антончыка, які пратанаваў нам з Сяргеем Міхновым запрасіць на наша Койданаўскае съвята Сяржука Сокалаў-Воюша (на тыя часы ён быў фронтайскай бардаўскай зоркай, і ягоную песнью-гімн „Фронт, Фронт, Фронт” мы ссылавімі ўскоды). Вочы Сяргея пры гэтым съязціліся: „Пасыпявам разам, пагаворым з Сяржуком!” Мы радасна пагадзіліся.

На наш агульны стол койданаўцы можна сказаць бягом прынеслы самае смачнае, што ў каго было дома, тут жа паставілі рассоўняйную вялікія сталы і пачалі хуценька смажыць, наразаць, раскладаць па талерках...

Прыехаў Сокалаў-Воюш, але не адзін, а са „съвітай” суправаджэннем. Мы з Тамарай Антончык пераглянуліся. Гэтыя незнамыя людзі (чалавек 5-6) імгненна рассыселяіся без запрашэння за стол і накінуліся на яду (галодныя былі ці што?), пепракідаўчысьці між сабой вульгарнымі незразумельнымі нам фразамі. Мы глядзелі і думалі: і дзе Сяржук іх адкапаў, гэтых экзотаў, у якой крапіве?

Якія ўжо тут песні і цёплыя размовы. А нам так хацелася пабыць разам самым з сабой у сваёй Койданаўскай сям’і і раздзяліць съветлія думкі і перажыванні ад першай перамогі. Пазней прыехала Алена Радкевіч, і пачаліся нейкія балаганныя жарты са „съвітай”. Мянене гэта моцна ўразіла, бо ў нас, у койданаўцаў, былі зусім іншыя

дачыненны: рамантычнае братэрства і чысьціня. Вечар быў сапсаваны, затое мелі навуку (якую добра ведаюць на Беларусі): за гасцінным сталом павінны збірацца аднадумцы. Чужых да сябе мы больш не запрашалі.

Потым быў масавы фронтайскі мітынг на стадыёне Дынама ў Менску, калі сабралася шмат тысячай народу, і луналі нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Тады былі часы, калі насіць бел-чырвона-белую значку было небяспечна, але гэта не палохала.

Палітычныя прамовы на мітынгах дапамагалі беларусам асэнсоўваць ідзю незалежнасці Беларусі (якая на тых часы шмат для каго была новай, неверагоднай), уздымалі дух, рамантычнае захапленнне, якое падмацоўвалася песніяй. І плошча нам падпівала: „Фронт – ён мае і тваё абуджэнне, ён народу майго Адраджэнне – Фронт...”

Зайсёды, падчас адраджэнскіх мітынгаў на плошчы, сярод былых камуністаш неяк стыхійна ўзынікала рушэнне, і яны публічна палілі свае чырвоныя білеты. Праз гэты рытуал яны як бы адракаліся і адмяжоўваліся ад злачыннай кампартыі, у якой знаходзіліся за часы камуністычнага рэжыму.

Аналягічныя „акцы” былых камуністаш праходзілі па ўсёй Беларусі. Шмат хто потым з гэтых людзей навяртаўся да Бацькаўшчыны, да справы беларускага Адраджэння і звязаў свой лёс з бацькоўбой за шчасце, волю і незалежнасць Айчыны.

## ФРОНТАЎСКІ „НАРОДНЫ ЎНІВЭРСІТЭТ”

Уздым канца 80-х пачатку 90-х гг. ускalыхнуў беларускае грамадзтва. Жаданьне пераменаў прости вісела ў паветры. Але вельмі вялікая колькасць беларусаў мала што ведала пра агульную нашу гісторыю, пра некалі магутную нашу дзяржаву Вялікае Княства Літоўскае, пра старажытныя беларускія сымвалы – *Бел-Чырвона-Белы Сцяг* і *эрб Пагоня*. Бальшавікі шмат пастараліся, каб беларусы лічылі сваю вялікую гісторыю толькі ад 1917 года. Ашуканыя камуністычнай пропагандай за саветамі, беларусы рэдка задумваліся пра акупанція „кругі” нашай Бацькаўшчыны (расейскі,

польскі, савецкі) і жылі са съведамасцю „гісторы БССР”. І зараз (у канцы 80-х – пачатку 90-х) камуністычнае пропаганды, выкарыстоўваючы нашае „навяданьне”, павяля ўзмоцненую атаку на сапраўдную беларускую гісторыю.

Таму Фронт пачынаў сваю дзеянасць з адраджэння гісторычнай памяці народа. Гэта ідэя была ўласцівена ў фронтайскім „Народным ўніверсітэце”.

Для шэраговых сяброў і прыхільнікаў адраджэнцкага руху (фронтайскага авангарду) быў наладжаны агульнаадукацыйны Народны ўніверсітэт – сістэма папулярных лекцыяў па розных галінах беларускага жыцця, і найперш – з гісторыі нашай зямлі і нашага роду. Фронтайцы збіраліся ў розных будынках і залах на лекцыі па гісторыі, эканоміцы, гаспадарцы Беларусі і.д. Напачатку кіраўніцтву Фронта ўдавалася дамаўляцца па Менскім Тэатральным Інстытутам, з Саюзам мастакоў, з Домам кіно („Чырвоны касцьцёл”) і іншымі установамі (накуль партыйная кіраўніцтва ня бачылі ў беларускай грамадзкой ініцыятыве небяспеку для сваёй улады і, фактычна, забаранілі такія лекцыі кіраўнікам усіх установаў, дзе былі вялікія зали).

Пасля камуністычнага прымусу і загонаў на іхных палітычных „мерапрыемстваў” перад кожным савецкім съятам (у гадавіну каstryчніцкага перевароту, на дзень савецкай арміі, на 8 сакавіка, на 1 мая і.д.), каб слухаць занудныя хлускілівія „даклады” пра „победное шествие коммунизма”, іхныя „парадныя” псеўдамастацкія канцэрты з ляйтматывам „торжества коммунизма”, пасля ўсяго гэтага здавалася б, зацікаўіць людзей да публічных лекцыяў немагчыма. На справе ж аказалася, што людзі па-сапраўднаму прагнулі праўдзівай гісторыі пра свой народ і сваю зямлю.

Адну з першых лекцыяў (калі ня першую) чыталі для нас гісторык і археолаг Міхась Чарняўскі. Праходзіла яна ў вялікай залі Тэатральнага інстытута. Ужо сама відовішча велізарнай залі, цалкам запоўненай людзьмі, уражвала.

Збіраліся мы вечарамі, пасля працы, віталіся, паціскалі адзін аднаму руکі. А потым наступала цішыня. Памятаю, што спадар Чарняўскі гаварыў павольна і ня надта гучна, але ўсё было чуваць і без мікрофона.

Цішыння залі ўражвала. Усе слухалі, і нават канспектавалі. Мне тады здавалася, што мы ўсе ў гэтай залі нават разам дыхаем: у духах-выдыхах... Такое было адчуванье еднасьці.

Потым быў лекцыі Міхася Ткачова, Зянона Пазняка, Міколы Ермаловіча і шмат іншых дасьведчаных беларусаў, на якія заўсёды збіралася шмат народу.

Калі ж Фронту ўдалося вылучыць шэраг сваіх прадстаўнікоў кандыдатамі ў Вярхоўны і мясцовыя Саветы БССР, для фронтаўскіх кандыдатаў быў наладжаны спэцыяльныя лекцыі па розных галінах дэпутацкай дзейнасці (эканоміка, сацыял-лётгія, культура, гісторыя, палітал-лётгія і г.д.). Гэтая ж праца праводзілася і ў рэгіональных Радах і суполках.

Кіраўніцтва Фронту разумела неабходнасць такой папярэдняй падрыхтоўкі сваіх кандыдатаў – каб пасъля абраўніка нашыя дэпутаты былі падрыхтаваны для „ўладнай” барацьбы за вольную Беларусь.

## ВЫЛУЧЭНЬНЕ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТАЎ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР

Па выбарчым законе СССР існавала адзіная магчымасць вылучыць сваіго, народнага (не намэнклятурнага) кандыдата ў дэпутаты – трэба было сабраць сход, здаецца, ня менш за 500 чалавек. Але сходы, як правіла, арганізоўвалі і кантролівалі камуністычныя ўлады (камуністычныя партарганізацыі былі ў кожнай установе, у кожным калектыве; яны былі рэальнай палітычнай уладай). У Маскоўскім раёне Менска па нашым патрабаваныні ўлады дазволілі правесці такі сход у памішканыні тэатра Музкамеды. Пачынаўся сход выбаршчыкаў а 18-й гадзіне. Улады раёна прапускалі людзей толькі па пашпартах, правяралі, каб была прапіска ў Маскоўскім раёне. Намэнклятуры на сход навесьлі шмат, але на ўхаводзе стаяла і дружына Фронта. Пропускаць выбаршчыкаў па прапісцы – дык ўсіх, і намэнклятуру таксама.

На гэты сход я ўзяла з сабой прыяцельку. Палітыкай яна не цікавілася, але калі апінулася ў той атмасфэры, убачыла абсалютна нахабныя па-

водзіны камуністаў, іхнью злосць, то і яна мужна вытрымала больш васьмі гадзінай змаганьня ў зале.

Весьці сход (пасъля нашай барацьбы і галасавання залі) прызначылі дваіх: адзін прадстаўнік камуністаў і ад Фронту Сяргей Міхноў, які тады кіраваў арганізацыю Фронту Маскаўскага раёну (Койданаўскай Радай). Памятаю, кандыдатаў на гэтым сходзе вылучылі ажно 19 чалавек (камуністы стараліся). Сутнасць жа вялікай колькасці вылучэнцаў зводзілася да аднаго: замучыць людзей дадзіці выступамі, задурыць галаву прысутным і – не пратусыць Пазняка. Таму вылучаныя былі ня толькі артадаксальная камуністы, але і так званыя „незалежныя кандыдаты”, „незалежнасць” якіх – была толькі прыкрыццём рабскай адданасці партыйнаму начальнству.

Кожны вылучэнец павінен быў выступіць са сваёй праграмай, кожную праграму абмяркоўвалі, вылучэнцу задавалі пытанні з залі, потым дазволялася чатыры выступы: два ў падтрымку, два – супраць (так па кожным з 19-ці вылучаных). Пасъля – галасаванье. Кандыдатам у дэпутаты заставаўся той, хто набраў болей галасоў.

Ад Фронта быў вылучаны Зянон Пазняк. Але „перед закрыццём сэпсу” вылучэнцаў нечакана ад Фронта вылучаеца і Юры Хадыка. Мянэ (ды і ня толькі мянэ) гэта вельмі здзівіла. Фронт у гэтым выпадку ягонай кандыдатуры не прадугледжваў. Але тады ўжо было не да развагаў. Атмасфера стварылася вельмі напружаная.

Бездапаможна і наўма выглядалі спробы вылучэнца ад „рабочых”, „закліяміць” праклітых „нефармалау” (так называлі нас, фронтаўцаў, камуністы). Кандыдат „ад тэхнічнай інтэлігенцыі” (інжэнер нейкага завода) заклікаў разам з партыйяй рушыць на перабудову „жыцьці”. Асабліва спрэктывавана выступаў навуковец, доктар навук, філёсаф-камуніст Цернавой. Яго прамова была найбольш крывадушнай, бо апэлявала да гісторыі, выяўляла эрудыцыю і майстэрства, за якімі былі прыхаваныя фальсіфікацыя і падман.

Выступы кандыдатаў працягваліся. Час ішоў няўмольна, рэгламант выступаў (колькасць пытанняў, адказы) – не вытрымліваўся. За гэтым павінны былі сачыць вядучыя сходу. „Чаго Міхноў марудзіць, хутка нач? – пыталася ў мянэ прыяце-

лька. – Усё ж ясна, заля – наша, трэба дзейніцаць рашуча, не даваць камуністам зацягнуць час!"

Заля чакала выступу Пазыняка. І тут было абвешчана: Пазыняк знаходіцца перад уваходам у тэатр, яго не пускаюць (маўляў, у яго німа пра-піскі ў Маскоўскім раёне).

Што тут пачалося! Ярыя камуністы ашчэрыліся: „Правільна, не пушкаць!" Заля ўзварвалася абурэннем: „Ён ня выбаршык Маскоўскага раёна, а кандыдат ад Фронта!" Так працягвалася даволі доўга. Фронтаўцы і спачуваючыя не саступалі і на ўсе катэгарычныя „забароны" камуністай плюскія ў далоні і скандіравалі: „Пазыняка, Пазыняка!". Мы выказалі такі напор і такую моц, што „скруцілі" камуністай, і пад шквал апладысментаў у залю ўвайшоў Зянён Пазыняк.

Пасля ягонага выступу камуністы спрабавалі яшчэ зацягнуць час, але стала зразумела: Пазыняк перамог. Тады пачалося новае змаганье, як галасаваць: простым адкрытым галасаваньнем ці закрытым, праз бюлетэні. У залі ж было шмат кіраўнікоў гораду і раёну, людзі былі як бы „пад наглядам" начальства, а значыць, у галасаваньні не свабодныя. Таму камуністы патрабавалі галасаваць адкрыта, простым галасаваньнем, каб „кантраляваць" сітуацыю.

Сяргей Міхноў чамусыць марудзіў. Адусюль чуліся незадаволеныя галасы: „Чаго Міхноў чакае, мы ж перамагаем?" Пад націскам залі, нарэшце, мы галасуем. Па радах працуюць выбраныя „лічильнікі", ліцаць галасы. У выніку – большасць за галасаванье бюлетэнія. Аб'яўлецца невялікі перапынак для падрыхтоўкі бюлетэнія, але бюлетэні фронтаўцы падрыхтавалі вельмі хутка.

Калі другой гадзіны ночы пачалося галасаванье, у выніках якога мы ўжо не сумніваліся. Не сумніваліся і камуністы, бо сітуацыя была абсалютна зразумелай і нашу карысыць. І тады намэнклatura вырашила сарваць галасаванье. Згулялі на розынцы паміж „прыняўшымі" ўздел у галасаваньні і „прагаласаваўшымі".

Раздалі бюлетэні. У галасаваньні прыняло ўздел больш за 500 чалавек. І па выніках падліковай камісіі абсалютная большасць прагаласавала за Пазыняка. Але вынік залічваўся толькі тады, калі пры падліку галасоў колькасць бюлетэнія апушчаных у урну, была таксама ня менш за 500

(прынцып не лягічны і не справядлівы). Нам не хапіла калі 10-15 бюлетэніў (іх камуністы пра-ста не апусыцілі ў урну). Было абвешчана, што выбары кандыдата ў депутаты ў Вярхоўны Савет СССР не адбыліся. Людзі былі вельмі абуранныя на камуністай.

Мы вышлі з тэатру калі трэція ночы праз восем гадзін змаганья, якое скончылася бязвы-нікова. Транспарт ўжо не хадзіў, і ўсе ішлі дамоў пешшу ад Музкамэды на Паўднёвы Захад. І ўсё ж апаты не было. Мы адчулі свою слу, мы зразумелі, што камуністы могуць нас яшчэ ашукаць, але ўжо не перамагчы.

Цяжкае было змаганье новай маладой не-зарэгістраванай арганізацыі БНФ з таталітарнай камуністычнай сістэмай. Зарэгістраваць кандыда-там у Вярхоўны Савет СССР антыкамуніста было, практычна, немагчыма. Звялякага сытсу магчы-мых кандыдатаў ад Фронту гэта зрабіць удалося, па-моему, толькі ў чатырох-пяці акургах.

Хоць С. Шушкевіч ніколі ня быў сябрам На-роднага Фронту, але зв ім дамовілася кіраўніцтва БНФ, і вырашылі за яго кандыдатуру змагацца. Ня раз на мітынгах С.Шушкевіч заяўляў, што на 95 адсоткаў падтрымлівае ідэі БНФ. Падтрымлі-вае – значыць трэба дапамагаць. І ўесь Фронт працаваў на Шушкевіча. Працавала і мая Койда-наўская Рада.

Гэта потым, на пасадзе Старшыні Вярхоўнага Савета, ён адкрысьціца ад БНФ, а тады мы ўсё верылі ягоным словам, і спадзяваліся на яго.

Агітаваць у афіцыйных СМИ за нашых канды-датаў было немагчыма. Усе газэты друкавалі ма-тэрыялы толькі камуністычных кандыдатаў. Таму ўсё рабілася ахвярнай працай людзей. Памятаю, трэба было расклейць шмат улётак у падтрым-ку Шушкевіча, і я брала сваю 11-гадовую дачку і яе сяброўку, і мы хадзілі па раёне Футлярнага заводу, па сваім мікрараёне і клеілі, раскідалі ў паштовыя скрыні. Я пільна ўглядзалася, каб не было міліцыянтаў, каб не схапілі мяне зь дзецьмі. Мы рызыковалі, але вельмі спадзяваліся, што не-дарэмна.

Аднаго разу мы з сябрам-фронтайцам Косьцем Лапко прышлі да спадара Шушкевіча па нейкім пытаньні. Толькі мы пачалі гаворку, як у кабінет увайшоў нехта з групы падтрымкі сп. Шушкевіча



4. 1989 г. Нарада сяброў Сойму БНФ. У цэнтры М. Купава і З. Пазыняк.

і сказаў, што па яго акрузе раськіданыя лістоўкі, быццам ён у свой час адрокся ад бацькі як ад „ворага народу”. Гаворка імгненна прыпынілася: „Выбачайце, правакацыя, трэба тэрмінова прымалець меры. Усё будзе добра, але зараз я мушу ісьці”, – запэўніў нас сп. Шушкевіч, бо мы шчыра зъяніліся за яго.

Мы прадаўжалі агітацыю кожны дзень і кожны вечар, пакуль не съязмімее, хадзілі па дварах і пад'ездах. Вельмі стамляліся, але ніхто не стагнаў, бо так трэба было для Беларусі.

У выніку нашага ахвярнага змагання С. Шушкевіч стаўся дэпутатам СССР. Ад Народнага Фронту удалося правесці толькі 4-5 чалавек, але ніхто з абранных тады дэпутатамі СССР не былі здольныя на асабістую ахвяру дзеля Бацькаўшчыны. У „палітыцы” зь іх застаўся, бадай, толькі А.

Дабравольскі (казаць жа пра ягоную ахвярнасць на карысць незалежнасці Беларусі, на жаль, не прыходзіцца, асабліва паслья ягонага вялага існаванья ў Вярхоўным Савеце 13-га склікання).

Але тады наперадзе нас чакала больш сур’ёзнае выпрабаванне: вылучэнне кандыдатаў ад Фронту ў Вярхоўны Савет БССР. У сітуацыі страшнага паклёну на Фронт мы мусілі шмат працаўаць, каб тлумачыць людзям нашыя мэты і задачы.

## ФРОНТАЎСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Важная роля ў нашым змаганні належыла распаўсюджванню „Навінаў БНФ” і іншай літаратуры, якую прывозілі ў асноўным з Прыбалтыкі. Атрымаць яе можна было ў Доме літаратара (дзе напачатку абснаваўся Фронт), але як яе распаўсю-



5. 1989 г. Мінск. Зборка на „экалягічны” (чарнобыльскі) мітынг БНФ. Злева Галіна Пазняк.

дзіць і дзе? Найперш – на працы. Памятаю, як хадзіла я па пакохах сваіго НДІ і прапаноўала купіць газеты (у кіёсках Саюздруку іх, зразумела, не прадавалі). Спачатку людзі насярожваліся, некаторыя пужаліся, але ў асноўным – бралі. Газеты каштавалі 30 капеек. І тым, хто сумніваўся ці баяўся купіць, хацелася проста падарыць нумар. Але для мяне было вельмі важна, каб чалавек сваім трывіаціо капейкамі як бы далучыўся да нашай святой справы, таму я гаварыла пра кошт газеты і ў кабінетах супрацоўнікай, і ў кіраўніцтва, і ў транспарце – дзе прыдзеца. Непараузменыню на памятаю. Але найлепей было на мітынгах. Упэўненасць, што раблю справу рызыкойную, але патрэбную для Беларусі, пазбаўляла страху. Газету куплялі з прыхільнасцю. А падчас мітынгаў – яе проста расхоплівали. Бывала, людзі нават папярэджвалі: „Асьцярожна, міліцыянт!” – і закрываўся спінамі.

Перад пачаткам аднаго з першых мітынгаў на Паўднёвым Захадзе людзей сабралася шмат. Нашыя актыўісты – зь бел-чырвона-белымі сцягамі. І тут міліцыя катэгарычна забараняе мітынг на Паўднёвым Захадзе і прапаноўвае ісці на „дазволенае” месца на вул. Уманскага. Разылічвалі, што людзі разыйдуцца. Мы заклікалі не разыходзіцца і ісці калёнай (адлегласць у 3-4 трапейбусных прыпынкі). Імгненна арганізавалі калёну і рушылі пад сцягамі.

Эта было першае шэсцце менчукоў у нашым раёне на чале з актыўістамі Койданаўскай Рады

– прыгожае, вялікае, з песніямі. Фронтаўская літаратура таксама была з намі. Пачаўся мітынг. Мы вельмі хутка сталі распаўсюджваць газеты. І тут да мяне падышоў афіцэр міліцыі і прыграziў: „Калі яшчэ раз убачу – вунь машина, бачыш, тлумачыць будзеш у аддзяленыні!” Я кінулася да мікрофона: „Дарагі людзі! Вось за гэтых газеты, у якіх праўда пра нашае жыццё, вось той міліцыянт грэзіць мяне арыштаваць!” Натоўп загудзеў. Людзі сталі абураца, нехта працаваў „абароніць дзяёчыну”, нават пра-галасавалі. Міліцыянт быў высымейны. А праз паўгода я сустрэлася зь ім у зале паседжання Менгарсавета. Эта быў начальнік міліцыі Маскоўскага раёну Аляксандар Шчурко. Ён, як і я, быў абраны дэпутатам...

Фронтаўская мітынг на Паўднёвым Захадзе не аблінала ні намэнклятура, ні міліцыя, бо на іх заўсёды збіралася шмат людзей. Да кожнага такога мітынгу мы рыхтаваліся вельмі сур’ёзна, стараліся прадугледзіць усе акалічнасці. На адзін такі мітынг прыехаў сакратар гаркаму П. Краўчанка абараняць ненавіснага ўсім намэнклятуршчыка Галко (першага сакратара менскага гаркаму КПБ-КПСС), які балатаваўся ў дэпутаты Вярховага Савета ССРУ нашым раёне і за якога ўлада стаяла гарой. Слова ўзяў П. Краўчанка і пачаў хлусіць пра „сумленнага” камуніста Галко. Але нашая падрэдняя інфармацыя насельніцтва, нашыя ўлёткі не дазволілі яму падмануць людзей: Краўчанку абсьвісталі.

Так працавалі актыўныя людзі па ўсіх раёнах сталіцы. Але на многія „раённыя” фронтаўская мітынг запрашала нас, койданаўцаў, дапамагчы на толькі пратагандыстамі, а і гукаўзмацияльной апаратурай. (Калі збіралася шмат людзей, і ў асноўным на вуліцы, без мікрофонаў-гукаўзмацийнікаў было ніяк, і ўсе прыстасаваныні мы павінны былі мець свае, бо ніхто, зразумела, нам нічога не „даваў”.)

Мне заўсёды хацелася быць разам з сябрамі, і яны бралі мяне ў каманду. Так мы аўтэздзілі ўвесь Менск і некаторыя іншыя гарады Беларусі. Памятаю, як выступалі перад жыхарамі Маладэчна, стадыён якога быў поўны народу. Запомніўся



6. 1989 г. Фронтаўскі мітынг на стадыёне ў Маладэчна. Ля мікрофона Галіна Пазьняк. (Злева са сцягам С. Міхно, у глыбіні – Г. Карпенка).

яшчэ адзін мітынг, здаецца ў Барысаве. Нашым апанэнтам быў дырэктар завода Леанід Козік. Як жа яго ненавідзелі рабочыя! Яму не давалі прамаўляць, выкрыивалі „прэч!” А потым ён быў „абраны” ў Вярхоўны Савет. (Пазней стаў адданым служкам Лукашэнкі.)

Зайсёды, калі я разносіла літаратуру, за мной сачылі міліцыянты. Тады мы прыдумалі хадзіць па-дваіх-траіх, і хто-небудзь быў з фотаапаратам.

Як толькі да мяне скіроўваўся міліцыянт, „нашы” яго тут жа спрабавалі сфатаграфаваць (часам фатаапарат быў нават бяз плёнкі – не хапала грошай). Але прыём спрацоўваў, стрымліваў грубасць міліцыянта і ахвоту „схапіць нефармала”.

Кожнай такай маленъкай „перамозе” мы радваліся і съмяяліся, калі ўдавалася абдурыць міліцыянта. Так расла нашая дружба, адчуваныне сяброўскага пляча.

Падзеі ў Тбілісі, у Вільні, мужная барацьба Прыбалтыйскай дэлегацыі на звездзе дэпутатаў СССР за сваю незалежнасць – ўсё гэта (і герайчнае, і трагічнае) не было для нас „чужым” – „летувіскай”, „эстонскай”, латвійскай ці грузінскай справай. Іх мужнасць натхняла і нас, беларусаў, мацавала наш дух, а відэматэрыйлы (які Фронту ўдалося прывезці ў Менск) пра ўвод танку ў Тбілісі, Вільню і пра чалавечыя ахвяры ў барацьбе за незалежнасць мацаваў нашыя сілы на змаганыне.

## ДАРЭМНЫЯ СПАДЗЯВАНЬНІ

Трансляцыю 1-га зьєзда дэпутатаў СССР у Маскве глядзела ўся Беларусь. Гэта быў зьезд, на якім (дзякуючы незвычайнай мужнасці і бясстрашшу дэлегацыі прыбалтыйскіх дэпутатаў) упершыню адкрыта з экрана тэлебачання съвет пачуў пра таямніцы жудаснай савецкай імпэрыі. Ім перашкаджалі, не давалі слова, але яны ўсёй сваёй камандай дамагаліся яго і казалі пра агідны пакт Молатава-Рыбентропа, пра акупацию іхніх краінаў... Гаварылі съмела, не баючыся і не аглядваючыся. Захоплівала дух ад іхнага прыкладу.

Мы на Беларусі пільна ўглядзяліся ў экраны, каб убачыць наших прадстаўнікоў С. Шушкевіча ці А. Дабравольскага сярод тых съмельх і мужных дэпутатаў. Мы чакалі, што С. Шушкевіч, як і прыбалтыйцы, возьме слова і скажа пра вынікі Чарнобыля для Беларусі, пра акупацию нашага краю, пра незалежнасць. Але сп. Шушкевіч (як і іншых дэпутатаў ад Беларусі) чуваць не было, і мы ніяк не маглі сабе патлумачыць, чаму ён адмоўчаваецца.

Калі ён вяртаўся з Масквы са зьезду, мы (чала-век пятнаццацы) вырашылі сустрэць яго, каб распытаць, выказаць падтрымку (бо ўсё яшчэ спадзяваліся, што гэта змагар за незалежную Беларусь). Сп. Шушкевіч нас не чакаў, ён быў крыху разгублены, і разам з тым, у нейкай эйфары. На пытаваны („Чаму вы ня выступілі?”) сп. Шушкевіч сказаў, што немагчыма было дамагчыся слова. „Гэта толькі пачатак, мы яшчэ восьмем сваё,” – запэўніў нас сп. Шушкевіч.

Але патрэбнага слова, якога Беларусь чакала ад дэпутата СССР С. Шушкевіча, ён так і не сказаў

ні на 2-й, ні на 3-й сесіі. Імпэрыя разваливалася на вачах, і трэба было (калі на ўласнае змаганье не хапала мужнасці) хаці б салідарызавацца з Прывалтыйскай дэлегацыяй, далучыцца да іхных заяваў... Праўда, камэра зафіксавала нейкі ягоны выступ, але гэта было нейкае лепятанье, нешта такое невыразнае, што я запомніла толькі сам факт выступу.

Час патрабаваў мужных герайчных людзей, якія б не баяліся. Спадар Шушкевіч аказаўся іншым, але ў гэта так не хацелася верыць, і мы яшчэ шмат часу спадзяваліся на яго...

## ЗМАГАРЫ-РАМАНТЫКІ

Як супрацоўніца НДІ педагогікі я тады мела некалькі гадзінай рускай мовы ў школе „Паўднёвага Захаду” Маскоўскага раёну. Гэта былі часы, калі толькі-толькі пачалі з'яўляцца бел-чырвона-белыя значкі і ўлады адразу пачалі шальманяньне нашай сымволікі. Газэты друкавалі брудныя артыкулы, на нашыя мітынгі камуністы прывозілі стэнды з артыкуламі і фатаграфіямі (са сфальшаванымі матэрыяламі, каб скампраметаваць нацыянальную сымволіку і БНФ). Намэнклatura старалася заблытаць людзей, бо ў тия часы „шырокія масы” мала што ведалі ці зусім нічога ня ведалі пра Бел-Чырвона-Белы сцяг, пра гэрб Пагоня. Як заўсёды, намэнклatura разлічвала на сілу падману. Некаторыя верылі.

Насіць бел-чырвона-белую значку было забаронена. Але я сяю маленькую значку не здымала ніколі, нават у школе, на занятках. Вучням гэта вельмі падабалася. Паколькі я была навуковым супрацоўнікам НДІ і не была падпарадкованая школьнаму кіраўніцтву, яно рабіла выгляд, што не заўважае мой сцяжок.

Пасля першых мітынгаў на Паўднёвым Захадзе, дзе я заўсёды актыўна ўдзельнічала, адносіны да мяне ў школе рэзка падзяліліся: адны ставіліся да мяне з павагай, другія – зь нянавісцю.

Нашая праца была цяжкай і самаахвярнай. Бо супраць нас працавала велізарная партыйна-дзяржаўная машина. Але мы не шкадавалі ня толькі часу і сілаў, нярэдка аддавалі свае апошнія гроши на газэты, паперу, на „абсталяваньне” мітынгаў, на штрафы і г.д.



7. Сакавік 1991. Фронтаўскі мітынг ля Дома Ураду ў Менску. Збор сродкаў на Фронт.

Нярэдка на мітынгах прыходзілася зьбіраць ахвяраваныні. Аднаго разу падчас збору ахвяраваныня ў адзін мінчук усклікнуў: „Эх, зрабіў „заначку” ад жонкі, але вам аддаю, ня шкода.” Навакол зас্মяяліся. (Мы падзяквалі, але паразіл ўсё ж не хаваць ад жонкі грошы.)

Кожнага разу пасыля збору сродкаў мы стваралі падліковую камісію і разам лічылі грошы. Потым складаўся пратакол, які падпісвалі некалькі асобаў, і грошы „здавалі” кіраўніку Койданаўскай Рады і сябру Сойма БНФ Сяргею Міхнову. Пра далейшы лёс грошай ніхто ніколі не пытаўся. Наша адданасць Беларусі, Фронту, барацьбе за свабоду здавалася настолькі бясспрэчнай, што ні ў каго не ўзынікала ніякіх дрэнных думак, акрамя агульной справы і агульных інтарэсаў.

26 лютага 1990 г. на адным з буйнейшых перадвыбарчых мітынгаў на плошчы Незалежнасці (тады плошча Леніна) прысутнічалі кіраўнікі ЦК КПБ. Іх спэцыяльна, ведаючы іхню надзарнасць ў прамаўленыні, запрасіла нашае кіраўніцтва БНФ, каб яны выступілі перад народам. У народзе

іх называлі „андатравыя шапкі”, бо гэтая „андатры”, як і так званыя „дублёнкі”, у тых часы былі характэрнай прыкметай намэнклатуры. Яны каштавалі дорага, былі страшэнным „дэфіцітам”, у свабодны продаж, як правіла, не паступалі, разьміркоўваліся нават не ў крамах, а яшчэ на гандлёвых базах, і толькі па начальнству.

Вышэйшае намэнклатурнае начальнства Беларусі стаяла перад людзьмі ў сваіх шапках. Народ пачаў патрабаваць, каб тыя, выступаючы перад людзьмі, знялі іх (фронтаўцы былі ўвогуле бяз шапак). Але першы сакратар ЦК КПБ Яфрэм Сакалоў прадаўжаў выступаць у шапцы. Людзі абураўліся, не давалі яму гаварыць. У адрас намэнклатуры сыпаліся моцныя слова, воклічы непрынцыца.

Камуністычны начальнік рабіў адчайную спробу абараніць „кірующую і напраўляющую” ролю кампартыі ад „экстремістаў”, як камуністы казалі пра барацьбітой за незалежнасць Беларусі. Але нічога, акрамя грэблівасці і гневу, выклікаць у статысячнага мітынгу ні Я. Сакалоў, ні іншыя „кіраўнікі” ўжо былі ня ў стане. (Сакалоў, дарэчы, у час выступу



8. 26 лютага 1990 г., 100-тысячны перадвыбарчы мітынг БНФ у Менску. Выступае З. Пазньяк.

так і не зьняў сваё „шапё”. Плошча аж раўла. Тады Пазньяк супакайва людзей і кажа нешта накшталт: „Ды я ня здыме ён сваю шапку, я ні можа паступіцца прынцыпамі. Хай гаворыць ў шапцы.”)

Як заўсёды, я з сябрамі зьбірала на мітынгу ахвяраваньні (папярэдне вядучы прадставіў мяне, я сакрыній выйшла да мікрофона, каб усе мяне ўбачылі). Плошча была запоўнена менчукамі. Шмат журналістаў, тэлекамераў. І тут я нечакана разварочаўся да Я. Сакалова і са съехахам прапаную: ахвяруйце на Народны Фронт! Ад нечаканасці партыйны кіраўнік аслупнянеў. Усе кінакамеры, якія былі на плошчы, разъярнуліся ў наш бок і сталі здымамі, зашчоўкалі фотаапараты, людзі з цікавасцю назіралі. Сакалоў бездапаможна і разгублена адступіў на крок-другі. Сытуацыя становілася съмешнай. І, каб адчапіцца, ён кінуў у скрыню пять рублёў. Съмлялася ўся плошча: Сакалоў ахвяраваў гроши Народнаму Фронту.

Камуністычная ўлада ў той час з усёй сілой сталася абылгаць Фронт, і асабліва – Зянона Пазнья-

ка. Чаго дамагаеца Зянон Пазньяк, якая праграма Народнага Фронта – пра гэта бальшыня беларусаў ня ведалі, а чулі толькі брудны паклён і лаянку ў бок Пазньяка і Фронта. Таму напрыканцы мітынгу было вырашана (прагаласавалі) ўсёй калёной ісці на тэлебачаныне, патрабаваць непасрэднага эфіру, каб прымусіць камуністу даць магчымасць Зянону Пазньяку і іншым прадстаўнікам Народнага Фронту выказаць з тэлеэкрану сваю праграму і патлумачыць, чаго дамагаеца Народны Фронт.

Плошча рушыла да адміністрацыйнага будынку тэлецэнтра. Людзі ішлі зъяднаныя, ражучыя, упэўненыя ў сваёй сіле. Уся тэрыторыя праспекту ад паштамту да тэлецэнтру запоўнілася дэманс-трантамі. Масы людзей акружылі будынак тэлебачаныня. Дэлегацыя начале з Зянонам Пазньяком пайшла ў будынак з патрабаваньнім эфіру. Натоўп гудзеў. Нейкі час мы стаялі ў чаканыні, але кожны, хто там знаходзіўся, настроены быў вельмі ражучы. Уражаныне было такое, што калі эфіру не дадуць, людзі разынясць будынак па цагліне.



9. 26 ліптары 1990 г., 100-тысячны перадвыбарчы мітыг БНФ у Менску.

Нарэшце да нас выйшаў Зянон Пазняк і паведаміў, што нашае патрабаваньне абяцаюць выкананыць, але фронтайская дэлегацыя павінна еханы на вуліцу Макаёнка, да вытворчага тэлекэнтра. „Ня трэба разыходзіцца. Калі нас тут ня будзе, намэнклatura праста падманиць і ня дасыць эфір”, — заклікаў Зянон Пазняк. І ўсе людзі на

толькі засталіся чакаць, але запатрабавалі вынесыці тэлевізар на вуліцу, каб выступ кіраунікоў Фронту па беларускім тэлебачаньні бачыць на свае очы. Патрабаванын былі настолькі рапушчыя, што кірауніцтва тэлебачаньня і намэнклatura спужаліся. Вынесылі вялікі тэлевізар, і праз нейкі час мы ўсе ўбачылі гэты выступ — не-

пасрэдны выступ кіраўнікоў Народнага Фронту ў адкрытым эфіры.

Потым шмат хто расказваў: як толькі на экране зявіўся Зянон Пазыняк і іншыя прадстаўнікі Фронту, у першы момант ня верылі сваім вачам, а праз пару хвілінаў началі тэлефанаваць знаёмым – хутчэй уключайце тэлевізар! Гэта сталася падзея, роўнай выбуху бомбы. Гэта была бліскучая перамога і Зянона Пазыняка, і Фронта, і тысячай рагущых, съмелых людзей, якія адчулуі сябе гаспадарамі на сваёй зямлі.

Праз паўгадзіны на тэлестуды было сабранае ўсё камуністычнае кіраўніцтва Беларусі, якое спрабавала „адкруціць” сітуацыю, „раскрыць сапраўдны твар нефармалаў”, але іхныя выступы ўжо нічога ня значылі пасыля выступу Фронта, пасыля словаў Пазыняка ў эфіры.

\* \* \*

Успамінаеца, як цяжка тады было ўсім нам. Не было ні памяшкання, ні тэхнікі. Але мы няяк на гэтым не засядржваліся. Намі кіравала жаданыне пераменаў, непрыніцьце камунізму і цвёрдая вера ў перамогу. Пра асабістас, пра ўласны дабрабыт зусім ня думалася. Так, прынамсі, думалі і адчуvalі шмат хто. Але мне здавалася, што так думаюць абсалютна ўсе.

Аднаго разу жонка Сяргея Міхнова мне сказала па сакрэту, што Сяргей купіў два дамы недзе ў вёсцы. Я зьдзівілася: чаму так сакрэтна, гэта ж вельмі добра – дом. Але яна вельмі прасіла не прагаварыцца Сяргею, што я ведаю. Я так і не зразумела, чаму гэта быў „сакрэт”.

\* \* \*

Рэспубліканская арганізацыя Фронта зьбіралася ў Чырвоным касыцёле (тады – Дом кіно), ва ўніверсytэце, у музэях. А мы, у раёне, знайшли нейкае непрыстасаванае падсобнае памяшканье ў адным з дамоў Паўднёвага Захаду. Зьбіраліся і на кватэрах. Часыцей за ўсё – у гасцінінай і ў тульнай 4-пакаёвой кватэры Сяргея Антончыка. Гаварылі пра нашыя задачы, плянавалі мерапрыемствы, съпявалі беларускія песні, пілі гарбату (ніякай гарэлкі!), марылі. Кожны раз Сяргей Антончык прасіў мяне пачытаць беларускія вершы, што я рабіла з задавальненнем.



10. Фронтаўскія „Дзяды” 2.XI.1991, Менск.

Памятаю, як аднаго разу, пачуўшы ў выступе Пазыняка, што ў вольнай Беларусі ня будзе „прапіскі”, мы дружна абмяркоўвалі гэту проблему. Прывычны да савецкіх „стандартau”, усе мы мочна дзівіліся:

– Як гэта – без прапіскі?

– Гэта ж можна будзе ўсюды ездзіць і, калі захочацца, застасцца жыць і працаўцаць, дзе спадабалася, – казаў нехта.

– І ніякай „прапіскі” будзе непатрэбна, – дадаў другі. Мы ніяк не маглі надзвінца і нарадаўца гэтай „навіне”.

– Без „прапіскі” – гэта ж будзе зусім новае жыццё! – радваліся мы будучаму шчасцю.

Гаварылі па-беларуску, і як толькі хто пераходзіў на расейскую мову, Міхноў (сам жа расеяц) адразу загадваў: „Гаворым па-беларуску!” Нярэдка мы разыходзіліся пад раніцу, адразу на працу.

Не хачу нікога пакрыўдзіць, але мне здаецца, што нашая Койданаўская Рада была самая дружная, самая лепшая, самая ахвярная, моцная і романтычная. Тыя часы Койданаўской Рады былі съветльяя, чыстыя і найлепшыя. Не існавала ні здрады, ні падману. Разам нам было вельмі ўтульна і радасна, мы адчуvalі душэўны камфоркт. Мы

жылі агульнымі інтэрэсамі, агульнымі проблемамі, агульным змаганьнем. Самае важнае і дарагое ў нас было агульным – гэта нашая Беларусь, за будучыню якой мы змагаліся. Быць разам і змагацца за Беларусь – гэта было шчасце.

Памятаю, летам я вырашила звазіць дачку, якая вельмі часта прастуджвалася, на поўдзень, каб загартаваць яе. Але мне было сорамна перад сябрамі, што я зьнікну амаль на трох тыдні з агульнага нашага жыцця, калі столькі працы дзеля нашай Бацькаўшчыны. Я падзялялася гэтымі думкамі са сваім сябрам Сяргеем Антончыкам, на што ён проста загадаў мне, каб я выкінула такія думкі, ехала і „аздаравяла” дачку.

23-га чэрвеня 1989 года ўсе актыўныя койданауць дружнай камандай паехалі на Першы Ўстаноўчы зыезд БНФ у Вільню, дзякуючы салідарнай падтрымцы летувісаў, якія дали нам такую магчымасць. Правесці ж наш Першы Зыезд у Беларусі ўлады не дазволілі. „Никакой независимости, никакого Народного Фронта и никакого съезда!” – загляялі яны і лічылі, што будзе так, як было ўжо 70 гадоў пры саветах. Шырокі грамадзкі рух і масавыя патрабаванні не цікавілі „гаспадароў жыцця”, загадваць яны прызычайліся. Але часы імкліва мянняліся, і сталася па-нашаму.

Зыезд атрымалася ўрачыстым і прыгожым (зали была з густам ўпрыгожана нацыянальнай сымволікай, плякатаамі, партрэтамі выбітных беларусаў – вынік працы лепшых беларускіх мастакоў). Была зацверджана Программа і Статут БНФ, абраны Старшыня Народнага Фронту Зянон Пазняк і ягоная намеснікі: Міхась Ткачоў і Юры Хадыка. Пасля гэтага мы мелі юрыдычнае права рэгістраціі Народны Фронт як грамадzkую арганізацыю.

А дома нас чакала цяжкая праца першай выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы.

## ПАЧАТАК БАРАЦЬБЫ ЗА ВЯРХОЎНЫ САВЕТ БССР І МЯСЦОВЫЯ САВЕТЫ

Ходы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты, дзе вылучаліся нашыя прадстаўнікі, ніколі не заставаліся па-за ўвагай улады. Камуністы стараліся

запоўніць бальшыню залі кагэбістамі і правакатарамі.

Паседжаныне рэспубліканскай арганізацыі Таварыства Беларускай Мовы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты БССР адбывалася ў вялікай аўдыторыі Тэхналягічнага інстытуту. Народу сабралася шмат, бо адным з вылучэнцаў быў Зянон Пазняк. Каб яму перашкодзіць быць абраным кандыдатам, сабралі „лепшыя сілы” КПСС. Яны вылучылі на толькі сваіх артадоксаў, але пастараліся сутыкнучы баларусаў ілбамі і прапанавалі ў якасці альтэрнатывы Пазняку вельмі прыстойнага чалавека, рэктара аднаго ВНУ. Памятаю, як шчыраваў камуніст П. Краучанка, нейкі камуніст Суша. У іх ўсё было адпрацавана гадамі, распісаны, як па нотах. Але як іі стараліся камуністы, перашкодзіць Народнаму Фронту яны былі на ўстане, і на гэтым сходзе перамог Зянон Пазняк, які быў абраны кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савету БССР ад ТБМ.

На гэты раз у кожным раёне былі нашыя вылучэнцы. У асноўным гэта была наша беларуская інтэлігенцыя, лепшыя людзі, якія стаялі на незалежніцкіх пазыцыях.

Пачалася перадвыбарчая кампанія. Групы падтрымкі фронтавіцкіх кандыдатаў працавалі па выбарчых акругах ў кожным раёне. Я тады працавала ў сваім, Маскоўскім.

## КОЙДАНАЎСКАЯ РАДА БНФ

У Маскоўскім раёне Менска Народны Фронт (Койданаўская рада) быў сканцэнтраваны на Паўднёвым Захадзе і кіраваў Радай Сяргей Міхноў. На тых часы ён быў актыўным фронтавіцам, умеў арганізуваць людзей. Мы моцна сябравалі – Сяргей Міхноў, Сяргей Антончык і я. Пазней такім сябрам стаў і Валянцін Голубеў.

У нашай Радзе сабралася шмат людзей, якія на толькі „ў душы” жадалі пераменаў, але былі вельмі актыўнымі. Самае моцнае пачуцьцё таго часу для мяне зьяўляеца пачуцьцё пзўнай і вернай сяброўскай надзеінасці. Нашыя думкі, дзеяньні і лад жыцця я часам паразаўваю зь begam, бо нашую агульную справу Адраджэння Беларусі мы ўсе разам рабілі з энэргіяй, я б сказала „бягом”.

На ўсё хапала сілаў і жадання зрабіць як найлепш і як найхутчэй. Мы зьбіраліся паслья працы і аблікар'ювалі палітычную ситуацыю, свае дзеяньні па выбарчай кампаніі. Спачатку мы займаліся выбарчымі сходамі ў Вярхоўны Савет.

Найбольш прымальнym для нас (хоць і надзвычай цяжкім) стаў шлях вылучэння па месцу жыхарства ад выбаршчыкаў. (Можна было вылучацца яшчэ і ад працоўнага калектыву, але антыкамуністу гэты шлях быў зачынены: ні начальства, ні камуністычныя прафсаюзы не дапусцілі б гэтага пад уціскам няўсыпнага вока партыйнага камітэту (парткаму), якія існавалі ў любым рабочым калектыве.)

Гэты шлях быў цяжкім, бо каб вылучыць у дэпутаты нашага прадстаўніка, неабходна было сабраць на кожны сход па вылучэнні фронтаўскага кандыдата на менш за 500 жыхароў з выбарчай акругі. Мы ўпарты хадзілі па кватэрах і запрашалі на сход выбаршчыкаў. Хадзілі па дамах, стукаліся ў кожную кватэру, тлумачылі і запрашалі на сход. Бывала ўсяляк. Часамі, калі мы агітавалі па кватэрах, які-небудзь камуніст-артадокс выклікаў міліцию, каб нас схапілі.

Але мы былі разам, мы былі як сям'я. Пранейкія няўзгодненія дзеяньні, нечую „самадзеянасьць”, нязгоду з агульнапрынятым рацэннем – не магло быць і гаворкі. Мы разумелі: трэба быць „у кулаку”, пільна трymаць вуха, бо ворагаў і ахвочных загарнуць нашу Беларусь занадта шмат, каб ня быць пільнымі. Таму, ня гледзячы на велізарную камуністычную машыну, вельмі часта мы перамагалі, хоць барацьбітоў, якія нічога не баяліся (ні камуністычнай улады, ні хлускі, ні паклёнпу), было ня так і шмат. А калі пазней фронтаўская Апазыцыя ў Вярхоўным Савеце пачала перамагаць абсалютную камуністычную большасць „малымі сіламі” і потым аднавіла незалежнасць Беларускай дзяржавы, яе нацыянальныя сымвалы, спыніла дзеянасьць КПСС рукамі самой жа КПСС і г. д., тады стаў відавочным ўсім Боскі закон: перамога даеща тым, хто змагаецца, хто аўяднаны, дзеянічае ўзгоднена, як адзін кулак. (У наступнай выбарчай кампаніі ў 1995 годзе перамогі не адбылося, на мой погляд, яшчэ і таму, што для часткі фронтаўцаў выбары сталі „сваймі”, асабістымі. Неабходныя былі салі-

дарная ўзаемадапамога і татальны контроль за ходам выбарчай кампаніі, што не пад сілу нейкім адзінкам і магло быць дасягнута толькі ўсімі разам. Рэжым ужо тады скарыстаў супроть Фронту безаглядную фальсіфікацыю. Але гэтай паразе паспрыялі і тыя, што перасталі дзеянічаць калектывуна – В. Іашкевіч, У. Анцулевіч, В. Трыгубовіч і іншыя раскольнікі, якія (каб стаць дэпутатамі) дзеянічалі згодна сваіх асабістых інтэрэсаў, маючы свой „уласны выбарчы бюджет” і ўласную выбарчую кампанію. У выніку – рэжыму удалося беспакарана сфальсіфікація выбары, і дэпутатам ад Фронту на стаў ніхто.)

Нягледзячы на цяжкасці, неабходны кворум на сходы выбаршчыкаў мы зьбіралі. Але авабязкова прыяжджалі і прадстаўнікі з райвыканкаму, партыйныя „работнікі” сачыць за намі. Яны усяляк стараліся зацягнуць час пустымі пытаннямі-дыхусіямі, каб людзі ня вытрымалі доўгага сядзення ў запі ў будні дзень. Калі намэнклятуры ўдавалася вельмі зацягнуць час, залія паступова пусыцела, не дачакаўшыся галасаваньня. У людзей, як заўёды, было шмат справаў, асабліва ў жанчын. Дома чакалі дзеци, сям'я, назаўтра рана на працу, а тут сход зацягваеца на 3-5 гадзін... І тады ўсе нашыя намаганыні, каб сабраць людзей, аказваліся дарэмнымі: людзі не вытрымлівалі і ѹшлі дадому. Мы прасілі іх вярнуцца праз 1-2 гадзіны на галасаваньне. Было ўсяляк. Часам, назаўтра зноў пачыналі з абходу дамоў і з просьбай яшчэ раз сабрацца на сход...

Вынікі галасаваньня такога сходу пільна ад-сочваліся. У асноўным, гэта тычылася колькасці галасаваўшых. У астатнім (ня гледзячы на старавине намэнклятуры і ейныя правакацыі) мы перамагалі. Але нават калі сход прызнаваўся „не адбыўшымся”, мы не гублялі прысутнасці духу: зноў і зноў зьбіралі людзей на сходы. Так здарылася, калі мы зьбіралі сход па вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета ад Фронту Сяргея Міхнова, вылучыць кандыдатуру якога удалося толькі на другі раз.

Выступаючы на сходзе выбаршчыкаў па вылучэнню кандыдата ў дэпутаты, Сяргей моцна хваляваўся. Хваляваліся і мы, яго сябры. Але на Паўднёвым Захадзе Менска (дзе вылучаўся Сяргей) Фронт гучэй моцна, тут мы працавалі злажа-

на і шмат – і вынікі былі. І калі С. Міхноў стаў кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, у яго абранин дэпутатам ён (і ўсе мы) былі ўпэўненыя. Таму Сяргей на свай акуруе амаль не працаваў, а дапамагаў іншым фронтайцам (у тым ліку і асабісту мне). А працаўца было трэба, і моцна.

Тое, што Сяргей амаль не працуе на свай акуруе дзівіла, я нават падумала, а ці хоча ён увогуле стаць фронтайскім дэпутатам. Але ў тым жыццёвым рытме было не да „дойгіх разваў“. Мы ўсе „сипяшаліся“ і „без працы“ не былі ніколі (ня там, дык тут). (А вось калі на выбарах Сяргей „не прайшоў“, павершы у гэта і „пагадзіца“ ўсім нам было вельмі цяжка, хоць мы і разумелі, ды і сам Сяргей гэта прызнаваў, што так сталася ў выніку слабай агітацыйнай кампаніі на яго выбарчым участку.)

Асабліва запомнілася мне, як мы змагаліся за вылучэныне ў кандыдаты Валянціна Голубева. Гэта была агульная фронтайская барацьба.

Зали адной са школаў Паўднёвага Захаду была поўнай, а мы ўсё яшчэ хадзілі па дамах і запрашалі людзей (на выпадак, калі камуністам ўдасца зацягнуць час і людзі пачнуць разыходзіцца).

Пачалося вылучэныне кандыдатаў. Іх называлася больш за дзясятак. Потым – выступы вылучэнцаў, потым выступы з залі: адзін у падтрымку, адзін супраць.

Выступ Валянціна Голубева быў добры, але ж і апанэнты „не драмалі“. У залі хапала „людзей у цывільнім“ і памагатых. Мы хваляваліся за галасаваныне. І тут нечакана прыехаў Зянон Пазьняк (гэта, дарэчы, ён угарварыў маладога камуністабеларуса і навукоўца Голубева уступіць у Фронт і балатавацца ў дэпутаты). Зянон Пазьняк выступіў у падтрымку Валянціна. Зали літаральна ўзарвалася аплодысмэнтамі. Перамога была забясьпечана, і кандыдатам у дэпутаты сход выбаршчыкаў выбраў Валянціна Голубева.

Паколькі цэнтар Койданаўскай Рады БНФ Менска канцэнтраваўся на Паўднёвым Захадзе, амаль кожны дзень я ездзіла туды на гарадзкім транспарце, бо жыла на адлегласці 7–10 трапелейбусных прыпынкаў ад сваіх сяброў, у раёне вуліц Люксембург-Лермантава, і на пачатку быў ў сваім раёне адзінай фронтайкай. Калі сябры прапанавалі мне вылучыцца кандыдатам у дэпутаты Гарсавета па

месцы жыхарства (у Вярхоўны Савет у мaim раёне Фронт вылучыў В. Вячорку), я разгубілася. З аднаго боку я разумела, што нельга аддаваць акругу камуністам і трэба змагацца. Але ж я тут была адна. „Чаго ты байшся, мы ж будзем з табой разам, „– сказаў сябры. І я пагадзілася.

Мaim вылучэнынем займаўся Сяргей Міхноў. Ён знайшоў нейкі кааператыў, працоўны калектыв якога мяне і вылучыў – рэдкі выпадак, калі людзі не пабаяліся вылучыцца фронтайку.

Я здала ў выбарчую камісію неабходныя дакументы, і неўзабаве мне выдалі пасъведчаныне кандыдата ў дэпутаты Менгарсавета па 75-й Лермантаўскай акурузе.

І сапраўды, не было выпадку, калі б я засталася адна ў „свай выбарчай кампанії“. Здаецца, на маю выбарчую акуругу зляждзяліся ледзь ня ўсе койданаўцы. Запомнілася, як аднаго разу ішоў сънег з дажджком і на вуліцы было вельмі мокра і нягтульна. Я чакала сябру пасъля працы, але ня вельмі спадзявалася, што хто-небудзь прыедзе. Прыйехала ж чалавек дзесяць. Мы хадзілі па дверах з мегафонамі, гаварылі зв людзямі ў дверах. Часам некаторыя выходзілі да нас паглядзець як на дзіва: таякія непагадзь, а яны – пра выбары. Дзівакі!

А мы не шкадавалі сіл для будучыні. Часамі я стамлялася так, што дома вечарам так і засынала ў крэсле. А назаўтра – ізноў праца ў акурузе дапазна. Тады было так. Аднекуль браліся сілы, якія перамагалі і грыпу, і кашаль, і неверагодную стому. Немагчыма становілася магчымым.

## ВЫБАРЫ-90

Папярэдня вынікі выбараў, як правіла, становіцца вядомымі наччу, у дзень выбараў. Мы чакалі агульных вынікаў, бо ніхто не перажываў „за сябе“, усе хваляваліся за Фронт. У гэту ноч да фронтайскай інфармацыйнай дазваніцца было складана. І вось першыя звесткі: Пазьняка выбраўлі з першага туру галасаваныня!

Але далей мы даведаліся, што з фронтайскіх кандыдатаў, адзін за другім, „не прайшоў“ на другі тур, ці дакладней сказаць, каму не дали прайсці: падліковыя камісіі ўсе былі „схопленыя“ КПБ. Гэта быў першы, вельмі моцны ўдар. І ня ўсе яго здолелі вытрымаць...

Потым пачаліся бясконцыя новыя і новыя да-выбары, але істотна павялічыць Апазыцью БНФ у Вярхоўным Савеце не ўдалося.

Не прыйшла ў Гарсавет і я. Выбары па маёй акрузе абвясыцілі не адбыўшыміся, бо ў галасаваньні прыняло ўдзел менш 50 адсоткаў выбаршчыкаў, хоць у выніку галасаваньня па маёй акрузе сядр пці кандыдатаў перамога была за мной.

Праз два месяцы былі абвешчаныя дадатковыя выбары. Сябры прапанавалі мне паспрабаваць яшчэ раз, каб (калі ўжо ня выйграць), дык ня даша прайсці намэнклятуры. Я пагадзілася. І пачаліся ізноў цяжкія дні працы ў дварах, на сходах, на мітынгах. Як заўсёды, са мной былі мае сябры-фронтайцы. У дзень выбараў яны наладзілі сур'ёзны кантроль за галасаваньнем і падлікам галасоў на выбарчых участках. Мы (чалавек дзесяць) чакалі вынікаў у мяне дома. Каля першай ночы вынікі сталі вядомыя. Я перамагла трох канкурэнтаў.

Мы аddyмаліся, сымляліся, гаварылі, гаварылі. Кожны з маіх сяброву радваўся за маю перамогу, як за асабістую, бо ўспрымалі яе як перамогу Фронта. Развітваючыся з сябрамі, я запэўніла, што ўся мая дзейнасць у Гарсавецце будзе ад імя Фронту і дзеля Беларусі.

## АНТЫКАМУНІСТЫЧНАЯ ДЭМАНСТРАЦЫЯ – 90

У гэтым жа 1990-м кіраўніцтва Фронту вырашыла правесці ў Менску ўсебеларускую антыкамуністычную дэмансстрацыю і мітынг якраз на 7 лістапада (у дзень каstryчніцкага бальшавіцкага перавароту 1917 года). Заяўнікамі былі чалавек 5-6 дэпутатаў-фронтайцаў Вярхоўнага Савета (З. Пазняк, В. Голубеў, Л. Баршчэўскі, Г. Сямдзянава і яшчэ некалькі чалавек). У сьпісе заяўнікаў стаяла і маё імя як дэпутата Менгарсавета.

Дэмансстрацыю, як ня дзіўна, дазволілі (ізноў „падставіўся” шчыры наш Аляксандар Міхайлавіч Герасіменка), бо, відаць, тагачасная камуністычная ўлада і падумаць не могла, якія маштабы прыме гэтая акцыя і якія незваротныя вынікі ад яе чакаюць беларуское грамадства. А падзея атрымалася знакавай.

Было вырашана ісьці не традыцыйна – ад плошчы Незалежнасці (тады пл. Леніна) да Круглай плошчы, – а наадварот, да Вярхоўнага Савету. Таму менчукі і антыкамуністы з усёй Беларусі зъбіralіся нараніцы на плошчы Якуба Коласа.

Як заўсёды, нашу калёну суправаджала фронтайская Дружына, бо кіраўніцтва адраджэнцкага руху вельмі дбала як за парадкам падчас фронтайскіх масавых мерапрыемстваў, так і за ягонай „эстэтыкай”. (Потым гэта стала нашай добрай фронтайскай традыцыяй на ўсіх наших акцыях: парадак, чысціна, культура паводзінай і прыгожы агульны выгляд наших калёнаў ці „плошчаў”.)

Фронтайская калёна рушыла вельмі арганізавана і была аформлена рознымі антыкамуністычнымі транспарантамі, распрацаванымі беларускімі мастакамі. Луналі нацыянальныя сцягі. Мы ішлі па праспэкце Францыска Скарыны (тады Леніна) вясёлья, з радасцю дэмансстралі канец камунізму. Людзі увесь час скандавалі антыкамуністычныя лёзунгі: „Далоў КПСС!”, „Камуністы – вон зь Беларусі!” і г.д. Такое масавае шэсьце супраць КПСС (тысячаў 30-40 чалавек) – было ўпершыню. Жыхары дамоў уздоўж праспекту „абляпілі” вокны, бальконы. Нас віталі і падтрымлівалі, а ад калёнаў гучна разносілася: „Хадзем з намі! Хадзем з намі!”

Калі мы дасягнулі будынка КДБ, тут беларускому гумару ў калёне не было канца. Перапужаныя кадэбэншкі немаглі ўціміць, што адываеца, чаму людзі, маса людзей, рагоча зь іхных высунутых у вокны вушэй, акругленых вачэй і раззыяленах ратоў. „Што гэта, землятруств?” – чыталі мы на іхных паўпрытомных тварах. А у адказ чулася: „Далоў камунізм!”, „Хадзем з намі!“ Карціна была сымешная, і дэмансстранты проста рагаталі з яшчэ ўчора „грозных” службай таталітарнага рэжыму.

На плошчы Леніна пачаўся мітынг. Дэпутаты прамаўлялі, заклікалі беларусаў развязіцца з цяжкім камуністычным мінульым. Зьявілася міліцыя і стала ў дзіве шэрэнгі ўздоўж вуліцы „Советскай”, „баронячы” чорны помнік Леніну.

Пазняк зъвярнуўся да людзей, каб утварылі калідор – праход да помніка, якому было вырашана ўсклесці „дары ГУЛАГа” (шыбеніцы, кайданкі, ланцугі, зэкаўскую фуфайку, пудзіла энкавэдзіста і

г.д. – усё, што прынёс Ленін і камунізм). Людзі расступіліся, і група ўскладальнікаў урачыста рушыла да помніка чорнага ідала. Узначальваць „шэсьце” павінны былі 4 дэпутаты. Заранёу я пра гэта ня ведала, але мяне паклікалі Сяргей Антончык і Валянцін Голубеў, і мы ўчацьвирох (разам з Галінай Сямдзянавай) рушылі як дэлегаты нарада да шэрэнгаў міліцыі, якая перашкаджала ускладальнікам „дароў” прыйсці да помніка. Нічога „страшнага” мы рабіць не зьбіраліся – толькі зьдзесыніць сымвалічны акт (аддаць даніну іхняму Леніну тымі сымвалічнымі рэчамі, якія ўласбялілі камуністычны рэжым, і ўсклаць іх да падноожжа статуі). Але гэтая сымволіка так напужала камуністу, што міліцыі быў дадзены загад спачатку не пускаць людзей, а потым – зрабіць сутычку. Людзі гэта зразумелі і сілай натупа разарвалі міліцэйскі лянцуг. Сымвалічная акцыя была зьдзесынена. Міліцыя спрабавала адціснуць людзей, „рассекчы”, але на забіццё не адважылася.

Мы ж, Народны Фронт, сваю задачу выканалі. Гэта сталася кропкай адліку агоніі камунізма ў Беларусі.

Літаральна на наступны дзень пачаўся шквал паклёну на Народны Фронт. Радыё, тэлебачаньне, газэты – усе хорам раўлю пра „экстэмістай” і „фашистай” БНФ. Атака была масаваная (але для бальшыні фронтавуцаў на страшна), якая моцна перапужала, аднак, тых, хто ня быў сапраўдным адраджэнцам, а стаўся толькі спадарожнікам Адраджэння да першага выпрабавання, пакуль „усё было ціха”. Як толькі іхнаму ўласнаму камфорту нешта перашкодзіла, яны тут жа адмовіліся і ад Фронта, і ад Адраджэння, і тым больш – ад змагання. Гэтыя людзі (у асноўным камуністы-перабудоўшчыкі, розныя савецкія пісьменнікі і т. п.) пасыпаліся з Фронту, як асеньяне лісьце на дол пад парывам моцнага вет-

ру. Пад шалёнай атакай камуністычных ўладаў, партыйнах ворганаў, друку, радыё-тэлебачавання і функцыянераў (атака сапраўды была жудаснай, масаванай, усеабдымнай, з дня ў дзень), пад гэтай атакай ачысьціўся і загартаваўся Народны Фронт. Было цяжка, але вышла на добра. Барацьба патрабавала барацьбітой, а не балбатуной, пустапарожніх разумнікаў і назіральнікаў.

## ВЫЗВАЛЕНИЕ ВАЛЕРЫ СЯДОВА

Адным з актыўных ускладальнікаў „дароў” Леніну быў Валеры Сядоў. Ён спрабаваў закінуць віселлю на шыю стваральніка камуністычнага ГУЛАГа Леніна. Гэта ўсё было зъянята на плёнку, і В. Сядова арыштавалі.

Камуністы ў бяссілы аж вар’яцелі. Акцыя была дазволеная, заяўнікі – дэпутаты. І як тут ім расправіца з намі? Вырашылі адыграцца на В. Сядовым, як какутъ, на ўсю катушку. Пазней Валеры расказваў, што ў Пішчалаўскай турме яго кінул ў карцар – цёмны маленьki халодны і глухі пакойчык, які не праветрываўся, дзе ў цемнаце можна было толькі стаяць, ці, скурчыўшыся сядзець. Холад, голад, цемра і адзінота. У такой сітуацыі на цяжка было страдаць, ня толькі здароўе, а нават і жыццё. У Валерыя, які перад гэтым аўтывіў галадоўку, – пачаліся галюцынацыі. Але Фронт адрэзу ж пачаў барацьбу за вызваленіне Валеры Сядова.

11. 7 лістапада 1990 г. Менск.  
Антыкамуністычны мітынг  
БНФ. (Фота У. Кавальчука).





12. Антыкамуністычны мітинг БНФ 7.XI. 1990.

(Фота У. Кавалюка).

Як дэпутат Вярхоўнага Савету Зянен Пазьняк наведаў турму, і ў супрададжэнні начальніка Пішчалаўскай турмы абышоў увесь Пішчалаўскі замак зь верху да нізу, зазіраючы ў камэры, што стала штуршком для ягоных выкryвальных выступаў бесчалавечнага рэжыму на сэсіі Вярхоўнага Савета, і ў СМІ. Пазьняк зрабіў шмат дэпутацкіх запытаў пра арышт Сядова, хадзіў у пракуратуру, дамогся асабістага кантролю за гэтай справай ад пракурора па нагляду за выкананьнем законаў у турмах. Нарэшце ён пастараўся, каб справа Сядова выйшла за межы Беларусі і стала вядомая ва ўсім свеце. Неўзабаве нават беларусы ў Аўстраліі дэмантравалі з лёзунгам „Свабоду Сядову”! Вызваліць Сядова была справай нашага гонару.

Але камуністы здаліся не адразу. Таму і мы, фронтаўцы, вырашылі рабіць пікеты ў абарону Сядова. Цкаваныне Фронту было тады вельмі мочнае, што неяк насыцярожыла некаторых наших дэпутатаў. Таму ўзначальваць пікеты павінны былі абавязкова дэпутаты.

Разам з сябрамі мы ня раз становіліся на праспэкце (тады Леніна) недалёка ад кінатэатра „Цэнтральны” (каля крамы адзежы). Паколькі я была абаронена дэпутацкім імунітэтам, то прамаўляць трэба было менавіта мне. Побач стаялі сябры і спачвучаючыя. Заўсёды адкрыта дэмантраваў сваю салідарнасць з фронтаўскім вязнем Валянцін Асташынскі (ён ня быў дэпутатам і яго, разабраўшыся, маглі б „заграбесці”). Валянцін, як правіла, трymаў мегафон і стаяў побач, пакуль я гаварыла ў мікрофон. Пікет мы рабілі перасоўны, у розных „кропках” дзень за днём аж да таго часу пакуль супольнымі намаганыямі Фронту, дэпутацтва і ўсіх людзей добрай волі, усе разам ні дамагліся вызвалення Валеры Сядова.

Як толькі В. Сядоў апынуўся дома, па даручэнні Старшыні Фронту мы з сябрамі адvezылі яму фронтаўскую дапамогу (што сабралі сарод фронтаўцаў) і перадалі нашую маральную падтрымку і пажаданыне хутчэй паправіць сваё здароўе пасля Пішчалаўскіх засыценак.



13. Антыкамуністычны мітынг БНФ 7.XI. 1990. (Справа – Валеры Сядоў).

## „ЛІТАРАТУРА ЗНАЎЦА” З ПРАКУРАТУРЫ

Пасля 7 лістапада 1990 г. Прокуратура ўзбудзіла справу. Па чарзе выклікалі ўсіх заяўнікаў мітынгу на допыт. Мяне не чапалі зь месяц, і я ўжо падумала, што „абыйшлі”. Але неўзабаве прышла позва і да мяне.

Я прышла ў Прокуратуру каля 10 гадзінаў раніцы. Мяне сустрэў даволі самаўпэўнены съследчы, вырашыўшы, відаць, што гэтай „дамачы” ён крылы хутка абламае.

– Я буду вам задаваць вопросы, а вы – отвечати, – начальніцкім тонам вымавіў съследчы, гледзячы мне ў очы. – Все ваши показанія я буду запісывать, а вы потом их подпишите.

– Добра, – кажу, – толькі папрашу задаваць пытаныні і „запісывать” мае адказы на дзяржаўнай беларускай мове, згодна Закона аб мовах.

– К сожалению, я не владею белорускім языком, будем говорить на русском”, – усміхнуўся ў адказ съследчы.

– Калі вы ведаецце Закон, як дзяржаўны служачы вы аваязаны валодаць дзяржаўнай мовай, тым больш, што я не разумею па-руску. І як жа мы будзем з вамі гаварыць? І што, я павінна буду падпісаць тое, чаго не разумею? – адпaryvala я крыху зъзекліва на яго загадны (як да „вінаватай”) тон. – Калі вы ня ў стане выконваць свае прафесійныя абавязкі на дзяржаўнай мове, паклічце перакладчыка.

Съследчы стаў злавацца, але запярэчыць мне не было аргумента, і ён моўчкі пайшоў шукаць перакладчыка. Яго не было хвілін 20. Вярнуўся ён ужо зусім „іншым” (магчыма дзе-небудзь парайўся), пачаў прасіць пррабачэння, што не знайшоў перакладчыка. Ён пачаў лагодна і „по-хорошому”:

– Извините, пожалуйста, но сегодня найти переводчика невозможно. Если хотите, перенесем нашу встречу на другой день. Но я все же просил бы вас согласиться на разговор сегодня.

– Добра, – кажу, – задавайце свае пытаныні, бо і ў мяне няма жадання губляць яшчэ адзін дзень. А як з записам размовы? Я па-руску не падпішу!

— Галина Фёдоровна, — узмаліўся съледчы, — по-жалуста, согласітесь писать показания сами, ну нет другого выхода сегодня.

— Добра, — кажу, — толькі гэта ўсё пацягне часу. Задавайце свае пытанні.

Съледчы пачаў пытавца і пісьмова пісаць мне пытаннне (па-руски). Я адказвала вусна, а потым запісвала свае слова па-беларуску. Мы гаварылі пра падзеі 7 лістапада, што, як, калі адбывалася, пра мой уздел. Не абышлося без пытанніяў пра Фронт, пра яго „слабыя” сілы.

— Вы памыляецеся, у нас у Фронце самыя лепшыя і магутныя сілы Беларусі, і самыя славутыя імёны, — адказвала.

Слова за слова, і неяк съледчы зачатую імя Васіля Ўладзімеравіча Быкава.

— Послушайте, он же уже „исписался”, и пишет.., он обычный „публицист”, а „не художник слова” і г. д.

На гэты час я якраз займалася творчасцю В. У. Быкава ў НДІ педагогікі (дзе працавала) і учапілася за „нехудожественныя” творы.

— Вы так лічыце? Але вы памыляецеся, і зараз я вам гэта патлумачу як спэцыяліст. Слухайце.

Съледчы паспрабаваў мяне лагодна перабіць („Оставим это”), але тут ужо перабіла я.

— Вы закрнулі мой нацыянальны гонар, абразіўшы вялікага сусветнага пісьменьnika, відаць, памылкова лічыце гэта ў межах сваёй кампэтэнцыі. Што ж, давайце падыскутуем. Ни хочаце? Тады слухайце, каб больш ніколі ў вас не ўзьнікала жадання абраць які-небудзь чалавека і мастака.

І я начала чытаць яму лекцыю (хутка і ўпэўнена), са шматлікімі спасылкамі на творы мастака. Асабліва злавалі майго „слушача” (па вядомых прычынах) спасылкі на аповесьць „Мёртвым не баліць”. Я гаварыла даволі доўга, съледчы спрабаваў мяне перапыніць, але я пераканана ўшаля „ў атаку”, і съледчы пракурор зымірыўся і слухаў. І толькі калі падышоў час абеду, ён запэўніў, што згодны са мной, што зразумеў мяне як прафесіянала-філолага.

— Сейчас время обеда, я предлагаю спуститься в наш буфет, — начула я прапанову.

— Я прышла да вас не на обед, а на ваш „допыт”, вось і дапытайвайце, — так „прымусіла” я съледчага „нагаладаць”.

Гаварылі мы шмат, аж да 19-й гадзіны (бо ўсё трэба было зафіксаваць). Я падкрэслівала, што зъяўляюся антыкамуністам і ганаруся нашай акцыяй 7 лістапада. Съледчы не перастаў зъдзіўляцца:

— Галина Фёдоровна, вы не боитесь? А что, если времена изменятся и всё вернется назад?

— Не, не боюся, — адказала я, і гэта была абсалютная праўда. — Як бы ня сталася, але я выбрала свой шлях съведама, і съведама стала антыкамуністам. Няхай баяцца тыя, хто здзяйсняў анычалавечую палітыку і зыншчай беларускі народ. А я — звычайная беларуска, люблю Беларусь і не хачу, каб яна была пад акупацыйнай Рәсей. Што ў гэтым антынароднага, дрэннага?

Размова завершана не была, але болей я дыскутаваць не збиралася.

— Ужо 19 гадзінай, працоўны дзень скончаны. Я сяпяшаюся на вечарыну нашага адраджэнскага барда Сокала-Воноша. Калі маеце яшчэ пытанні — другім разам, — і я рашуча ўсталала. Так скончыўся мой „допыт” ў Менскай Пракуратуре.

Магчыма, зараз гэта выглядае і непраўдападобна, але так было. Сістэма дагнівала, пачыналіся перамены і нікто з працоўнікоў сістэмы ўжо не адчуваў сябе ўпэўнена (трапіла б яму ў 30-я). Калі яшчэ улічыць мой уздым і перакананасць — і неагрэсіўнасць съледчага, дык у выніку атрымалася даволі съмешна, нават камічна: съледчы вымушана слухаў таго, каго сам выклікаў на допыт.

## ПРАПАНОВА В. ЯКАВЕНКІ І С. МІХНОВА

Ня гледзячы на маё дэпутацтва і занятасць як сябра Сойму БНФ, я заставалася сябрам Койданаўскай Рады Фронта і ўзделнічала ў яе паседжаннях. Тады быў агульны энтузізм, і на любы заклік Фронта мы, койданаўцы, адгукаліся першымі. Аднаго разу вясной С. Міхнову прывёў на паседжанне Рады Васіля Якавенку. Ён жыў на ў нашым раёне і тады ўжо ня быў сябрам Фронту (у 1989 годзе ён выступіў, здаецца, у „Советской Белоруссии” супроты дзеяннню Фронту і яго выдалілі з БНФ па ідэйных меркаваннях). Тым ня менш ён прышоў да нас з прапановай, каб мы ўсёй Радай узяліся за добраўпрадаванье Паўднёвага Захаду. Ён гаварыў, што мы будзем саджа-



14. 1991 г. Пікет БНФ у абарону В. Сядова. Гаворыць Галіна Пазьняк, справа – Валянцін Асташинскі.

ць дрэвы, рабіць дарожкі, прыбіраць тэртырью, садзіць кветкі, і тады, маўляў, усе ўбачаць, што такое Фронт. „Каб людзі нам паверылі, мы павінны на справе пераканаць іх, што шчыра хочам перамяніць жыцьцё да лепшага”, – энгрэгічна гаварыў Якавенка.

Сябры слухалі. Адны скептычна, ведаючы прамоўцу, але бальшыня – з энтузіязмам і вочы іх съвяціліся: такім вялікім было жаданьне пераменаў. Было відаць, што ўсе згодныя працаўцаў, тым больш, што Якавенка браўся забясьпечыць саджанцамі і ўсім неабходным інструментам. Сталі абміяркоўваць першую акцыю.

„Толькі давайце будзем мудрэйшымі і сыціплемшымі. Ня трэба падкрэсліваць, што мы – Фронт, ня трэба съцягоў. Давайце працаўцаў, а людзі самы ва ўсім разьбяруцца”, – угаворваў нас Якавенка.

Міхноў маўчаў. Тады я ня вытрымала: „Як гэта без съцягоў? Мы – гэта Фронт, і мы ўсёды і зайдёды павінны падкрэсліваць гэта. Толькі са съцягам і толькі як Беларускі Народны Фронт! І ніякіх спекуляцыяў не павінна быць. Чаго нам хаваць наш съця?”

Сябры падтрымалі мяне, і мы разам пагадзіліся, што будзем працаўцаў толькі зь Бел-Чырвона-Белым Съцягам і пад эгідай Фронту. Якавенка спрабаваў спрачацца, даказаць, але ўбачыў, што гэта ная мае сэнсу. „У такім разе я не зьбираюся праdstаўляць вам ніякія інструменты і саджанцы”, – амаль выкрыкнуў Якавенка і, абураны, „ляснуў дзьзвярыма”. Ён пайшоў, і ўсе пераканаліся, што гэта была звычайная правакацыя.

Прайшоў некі час. Аднаго разу Сяргей Міхноў патэлефанаваў мне дадому і сказаў, што трэба тэрмінова пагаварыць. Я запрасіла яго ў хату, але ён цівёрда сказаў: „Выйдзем на вуліцу – сур’ёзна размова”.

Мы хадзілі па вуліцах майго раёна, і Сяргей спачатку доўгі нешта тлумачыў мне пра нашае змаганьне, пра Фронт. Я слухала.

– Ты актыўны і сумленны чалавек (камплімінтarna казаў Сяргей), шмат працуеш у Фронце, але, я думаю, не ва ўсім разьбіраешся добра і да канца. Ты надта верыш у непагрэшнасць Пазьняка, а між тым ён не такі ўжо і „правільны”, як ты думаеш. Ёсьць людзі, якія думаюць інакш...

— на правах сябра казаў мне Сяргей, і увесь пафас яго „прамовы” зводзіўся да таго, што „Фронт” і „Пазынкі” зусім не адно. Ён вельмі стараўся пекананц мяне, прасіў падумаць, прыводзіў нейкія свае „аргументы”, „кепскасыці” Пазынка, каб я засумнівалася не ў Фронце ці ў нашай барацьбе, а менавіта ў Старшыні Фронта. „Ты не падумай, я ня супраць Пазынка, я „за”, але ці варта ўжо так стараца, як ты, менавіта для яго „іміджа”, як быццам акрамя яго ў нас ужо больш і лідарай няма, падумай”, — скончыў Сяргей.

Я была ашаломлена і ад чыста жаночай разгубленасыці не з’арыентавалася ў сітуацыі, каб адпаведна адказаць. Ды і аргументаў у мяне было няшмат. Упершыню я ўбачыла і даведалася пра Пазынка нядайна, у канцы 1988 года. Слухала ягоныя выступы-прамовы як шараговы сябра Фронту — вось і ўсе „веды” „здаля”. Сяргей жа быў сябра, і мой, і Фронта, і ўсе мы (у тым ліку і я) неяк прывыклі яму давяраць і верыць. Але я не магла ня верыць і сваім вушам, якія слухалі Пазынкі і „бачылі” ягоную прафуду. Гэтая „прафуда” стала і май, таму я хоць і „змаўчала”, але переканаць мяне ў адваротным (у тым, што Пазынк не сапраўдны лідар, які ахвяруе ўсё свае жыцьце дзеля Бацькаўшчыны, што ён не бачыць значна далей за іншых „лідараў” і не заўсёды гаворыць прафуду) — было немагчыма. Я падумала, што, можа, Сяргей памыляецца, што гэта „пройдзе”, бо мы ж усе любім адно — нашу Беларусь.

Потым Сяргей ніколі больш не аднаўляў гэтую нашу размову. Чаму? Ня ведаю, магчыма, зразумеў, што для мяне ўрэшце рэшт справа была не „ў Пазынку” (хоце ён для мяне заўсёды заставаўся самым вялікім аўтарытэтам), а ў нашай Бацькаўшчыне. Я бачыла шчырую любоў Пазынка да Беларусі і адгукалася на яе, бо любіла Бацькаўшчыну гэтаксама — ўсім сэрцам). Калі любіш Беларусь — ніхто не саб’е і не „перавучыць”, бо крытэрый — адзін: Беларусь.

## АПАЗЫЦІЯ БНФ І ЛЁС БЕЛАРУСІ

Бяспрэчна, лёс Беларусі, яе будучыня вырашаліся ў Вярхоўным Савеце. І тут было вельмі важна, якая колькасць ад агульнага складу дэ-

путатаў належыць прадстаўнікам Беларускага Народнага Фронта. На жаль, іх у Вярхоўным Савеце 12-га склікання аказалася вельмі мала: Апазыцыя БНФ склала менш 10 адсоткаў. І не перастаеш зыдзіўляцца, як многа зроблена гэтымі людзьмі, як бліскучая яны перамагалі халуёў страшнай таталітарнай сістэмы. Гэтыя людзі на вечна ўрайшлі ў гісторыю нашай Бацькаўшчыны як героя-змагары за яе Свабоду. Іхнае жыцьцё гэтыя пяць год было падпарадкованае змаганню. Яны не шкадавалі сілай. Гэта было цалкам ахвяравае жыцьцё.

Раніца 12-га красавіка 1995 года ніколі не сатрэцца з маёй памяці. Тады, скарыстаўшы ўсе магчымасыці парляманцкай барацьбы, каб ратаваць Бацькаўшчыну, дэпутаты Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання пайшлі на надзвычай мужны учынак — аў'яўленне галадоўкі ў запі калія трывуны парляманту ў знак пратесту супраць грубага парушэння Канстытуціі Лукашэнкам і пракамуністычным парлямантам, падрыхтоўкі антызаконнага рэфэрэндуму і здачы дзяржаўных інтаресаў. Сваёй нечаканай галадоўкай яны паўплывалі на вынікі парляманцкага галасавання і перамаглі. Дэпутаты не прагаласавалі за антынацыянальныя пытаныні рэфэрэндуму. Але ноччу Лукашэнка ўвёў у парлямант войскі. Дэпутаты Фронту былі зьбітыя і вывезены з парляманту. Пытаныні рэфэрэндуму пад пагрозай вайсковай сілы былі незаконна перагаласаваны і перазацверджаны з парушэннем закону.

Пра гэта мала гаварыць „у агульных рысах”, гэта прадмет спэцыяльнага даследвання. Мяркую, яно будзе зроблена нашымі гісторыкамі, палітыкамі, вучонымі, пісьменнікамі. І вельмі важна, каб гэта адбылося хутчэй, пакуль ня съцерлася з памяці ніводная дэятель дзейнасці парляманцкай Апазыцыі Народнага Фронту ў Вярхоўным Савеце 12-га склікання, бо кожны іх дзень жыцьця быў унікальны.

## МЕНСКІ ГАРСАВЕТ

З восені 1990 года ўсё жыцьцё Рэспублікі, а значыць і дзейнасць мясцовых Саветаў, былі звязаныя з падзеямі ў Аўгустайскай залі.

Калі я прыйшла ў Менскі Гарсавет, аргкамітэт па падрыхтоўцы першай сесіі ўжо працаўваў са складу абраных дэпутатаў з першага тур. Была ўжо ўтвораная і *Дэмакратычна плыні*, у якую ўвайшло чалавек сорак. Фронтаўцаў і „спачуваючых” было, здаецца, сямнаццаць. Астатнія – тыя, хто ня быў з камуністамі, але і да нас яшчэ толькі „прыглядаўся”. Былі абраныя трывустаршыні *Плыні*, вызначаныя кандыдаты ў старшыні камісіяў, за якіх мы мусілі змагацца на першай сесіі. Асаблівія спрэчкі вяліся па кандыдатуры старшыні Менгарсавета ад *Дэмакратычнай плыні*, бо гэта была першая за 70 гадоў дыктатуры камуністаўмагчымасць выбраць на такую пасаду некамуніста, чалавека *дэмакратычных поглядаў*.

На маю думку, гэта павінен быў стаць чалавек інтэлігентны, выхаваны, адукаваны, хто з гонарам пройдзе „медныя трубы” Менгарсавета і за каго б было потым ня сорамна. Мне здавалася, што такім чалавекам сярод нас зьяўляецца Ігар Чарняўскі. Са мной пагаджаліся многія, кандыдатура была „праходная” (*„рэйтынгава”* галасаваныне *Плыні* паказала, што Ігара Чарняўскага падтрымлівае большасць). Здавалася, Ігар возьмë на сябе гэты цяжар „першага”, але я памылілася. Паразаважаўшы, ён адмовіўся.

Тады спыніліся на кандыдатуры Анатоля Гурыновіча. Я ня бачыла ў гэтым чалавеку асобы, якая бы адпавядала майму ўяўленню лідэра. Калі на сесіі абмяркоўвалі ягоную кандыдатуру на пасаду старшыні Гарсавета, камуністы задавалі яму такія пытаныні, адказ на якія патрабаваў канкрэтнай фармулёўкі сваіх поглядаў у адносінах да незалежнасці Беларусі, адносінаў з Расеяй і інш. „А якое дачыненьне вы маеце да БНФ?” – спытаў нехта. І Анатоль адказаў, што вылучаны ён не ад БНФ, а ад ТБМ (маўляў, ня блытайце). Мне гэта вельмі не спадабалася, бо ў асабістых дачыненьнях з сябрамі Народнага Фронту ён дэкліраваў якраз адваротнае. Я галасавала супраць.

У выніку галасаваныня Старшыней Менгарсавета быў абраны А.М. Герасіменка (бо камуністамі і намэнклятуры, якія выставілі яго кандыдатуру, была большасць), а А.Гурыновіч – стаў першым ягоным намесьнікам.

Да першай сесіі ў нас быў падрыхтаваны сыпіс Прэзыдыюма Менгарсавета ад *Плыні*, за які мы мусілі змагацца далей.

Першая сесія Менгарсавета паказала: большасць дэпутатаў у залі складае камуністичны блёк. Але расклад сілаў у нас атрымаўся іншы, чым ў Вярховным Савеце (дзе Апазыцыя БНФ склала 8 адсоткаў). Фанатычных камуністаў было менш паловы. Да іх прымыкалі кіраўнікі прадпрыемстваў, дырэктары заводоў, школ, бальшыня настаўнікаў. Разам іх была палова ці трохі болей за палову. Але ж дзвух трацінаў у іх не было, і гэта давала нам магчымасць бліжаваць адышэўнія рашэнні, упłyваўць на тых, хто спрабаваў самастойна думаць, а ня толькі слухаць загады начальніцтва. Такі шанец давала патаемнае галасаваныне праз бюлётэні, калі дэпутат сапраўды мог галасаваць незалежна ад „пільнага вока”. Акрамя таго ў нас з'явіліся шансы ваяваць за палову сваіх прадстаўнікоў у Прэзыдыюме. Надзеі і спадзяванні часам становіліся радаснай упэўненасцю, што мы ўжо перамаглі...

Першая сесія доўжылася, здаецца, трэх месяцаў. Галасавалі, спрачаліся, стваралі „пагаднельны” камісіі паміж „імі” і „намі”. Нарэшце, дамовіліся: *Плынь* прадстаўляе на галасаваныне 7 ці 8 чалавек (гэта палова). Такая ж колькасць будзе і ад камуністаў. Сыпіс Прэзыдыюма будзе зацверджана толькі тады, калі пройдуць галасаваныне ўсе „узгодненія” кандыдатуры ад двух бакоў. Таму галасаваць кожны дэпутат павінен і за „сваіх”, і за „іхніх”.

Гэтая барацьба для многіх з нас была ўпершыню, у чымсьці мы аказаліся даверлівымі і наіўнымі. (Пазней высьветлілася, што сярод „нашых”, якіх прадстаўляла на галасаваныні *Дэмплыні*, аказаўся і такія, хто потым галасаваў разам з камуністамі...)

Нарэшце (ў ліпені 1990 года) абраўся Прэзыдыюм. Дэпутаты запісваліся ў дэпутацкія камісіі. Зразумела, дэпутат ня можа займацца ўсім адразу. Я прыглядалася, у якой камісіі праца бодзе больш плённая, дзе створыцца дзейная група дэпутатаў, і хадзіла на паседжанні чатырох пастаянных камісій: па адукациі, па культуры, на Чарнобыльскую і па прывілеях, але потым вырашила застацца ў першых дэзвюх.

## ВОСТРАЯ НЯСТАЧА ЛІДАРА

Сілаў было шмат і жаданья ўсюды пасыпець. Але я разумела, што трэба ствараць і ў Гарсавеце сваю апазыцыю БНФ. Пытанье: хто яе ўзначаліць? Здавалася натуральным, што гэта павінен стаць Анатоль Гурыновіч: у яго як у першага намесніка старшыні гарадзкой улады быў вялікія права, быў свой кабінет, дзе можна было збирацца, і галоўнае – інфармацыйна па ўсіх галінах гарадзкога жыцця была перад ім адкрытая. Магчымасцьця было нямала. Думаю, каб Анатоль узяўся за гэту неверагодна цяжкую, але ганаровую працу, многае магло бы быць іначай.

Калі Гарсавет пад нашым націкам прыняў рашэнне аб усталіванні нацыянальнай сымволікі над будынкамі сталічнай улады, фронтаўцам у Гарсавеце здавалася, што гэта пачатак „вялікіх справаў”. Са згоды Анатоля я ўзялася за арганізацыйную частку па фармаванні фракцыі БНФ і прыхільнікаў (бо большасць ў нас, зразумела, не было). Адбылося нават некалькі паседжанняў, але праходзілі яны неяк безініцыятыўна: не было пляна дзеянняў, не было і стратэга. У астатніх не было і вопыту дэпутацкай працы. Па многіх пытаннях мы часамі былі занадта наіўнымі. Высьветлілася, што стварыць апазыцыю і разгарнуць яе канкрэтную працу ў Гарсавеце – справа не такая простая і нам не пад сілу. Актыўныя „працаўнікі” ў фракцыі былі. Але неставала лідэра, які б аўяднаў усіх нас сваёй волей, інтэлектам, ясным бачаннем „тактыкі” і „стратэгіі” і ўменнем сказаць рэжыму цвёрдае „НЕ”, калі таго вымагала сітуацыя.

Напрыклад, нашае рашэнне аб нацыянальнай сымболіцы ніхто не адмяніў, і Бел-Чырвона-Белы сцяг мог бы заставацца над гарадзкой уладай і пасылья ганебнага рэфэрэндума 1995 году. Вядома, лукашысты знайшлі б крыную дарожку, каб ігнараваць Менгарсавет, але варта было змагацца. Трэба было толькі правяць настойлівасць і нязломную волю намесніку старшыні гарсавета А.Гурыновічу, а адмяніць рашэнне сесіі камуністы-лукашысты не змаглі б (двух трацінаў галасоў для адмены яны б не набралі). Але для змагання трэба было быць асобай, не баяцца і ня мець ніякіх зачэпак, якімі б рэжым мог „трымаць” Анатоля.

А „зачэпкі” былі, „Улада” (хоць якая там „улада”) моцна ўскружила яму галаву і „спрычынілася” да зъянення ягонай асобы. Службовы кабінет ён ператварыў у „асабісту” і пачуваліся „панам”. Са сваімі непасрэднымі падначаленымі ён абыходзіўся груба, на заўвагі сяброў не рэагаваў. Потым у гэтым самым кабіненце пачаліся і п’янкі („пасыла работы”), і ўгугле – непрыстойнасць. Пра гэта ведаў увесе Гарвыканкам, але яго не чапалі, бо зручна было трымыць на ланцу „дэмакратычную адзінку” штатнага раскладу Гарвыканкама. Сяброў Анатоль ня слухаў і ніякай маральнай адказнасці перад тымі, хто яго выбраў, не адчуваў. Пачынаць скандал – не выпадала. Мы ўсе пакутвалі ад гэтага сораму, але выйсція ня бачылі. Вось табе і фронтаўская кандыдатура. Я чула, што Пазняк збираўся яго выключыць з БНФ, але да гэтага часу Гурыновіч сам пайшоў у сацыял-дэмакратыю і, здаецца, ці ня быў намеснікам старшыні Грамады.

Я думаю, што калі чалавек не зъяўляеца самадастатковай асобай, то ў начальства лепши яму не падавацца. Вялікая (і нават малая) улада ды адказная пасада не пойдуць яму на карысць і стануть горам для іншых. Псаванне такога чалавека і маральнае зъніжэнне – амаль заканамернасць. Пасля 12 красавіка 1995 года (калі Лукашэнка пайшоў на злачынства – арганізаваў зьбіццё дэпутатаў Апазыцыі БНФ у Вярховым Савеце), у наступны ж дзень вестка пра гэта ўстрасянула ўвесе сьевет. Толькі не Менгарсавет, дзе вырашана было адзначыць канец нашай дэпутацкай дзеянасці – сфагатрафавацца разам усім дэпутатам і пайсцы на „форшэт”, піць шампанскэ. Памятаю, нас з Вольгай Кузьміч асабістам запрашай (!) А. Гурыновіч. На маё абуэрэнне яго неадэкватнымі заклікамі і дзеяннямі Анатоль толькі паціснуў плячыма і – пайшоў съяткаваць.

Пазней я бачыла гэту агульную фатаграфію, на якой з „дэмакратаў” не было, бадай, толькі нас з Вольгай Кузьміч...

Калі ж я цяпер задумваюся над мінулым, то выразна бачу многія нескарыстаныя магчымасці, якія (упэўнена) паўплывалі б на лёс усёй Беларусі, калі б у Гарсавеце быў лідэр, сымелі і адданы беларускай незалежнасці. Бо Менск мог бы стаць прыкладам для ўсёй Беларусі шмат у чым. Закон

аб мовах у навучальных установах Менска мог запрацаўць мацней (бо толькі праз нашу мову мы можам быць беларусамі), горад мог бы стаць сапраўды беларускай сталіцай, дзе ўсё было б па-беларуску: і афармленыне, і мова чынавенства. Пачалася б съвежая ланцуговая рэакцыя раззвіцця, якая б апасрэдавана ўплывала б на моладзь і іхных бацькоў у станаўленні нацыянальнай сывядомасці. І мы бы выйшли наперад, мы бы сталі сапраўдными беларусамі, задумаліся б аб сваіх нацыянальных інтарэсах і ніхто бы нас не ашукаў, не глуміў бы галаву здаваць Беларусь маскалям „на продах”. Трэба было ўсяго толькі вярнуцца да нацыянальнага гонару, стаць ганаровымі беларусамі. За намі пацягнулася б гарады і вёскі. Для нацыі патрэбны быў прыклад-штуршок, востра патрабны, бо энтузізм 90-х – каштаваў драгога.

Ахвярная дзейнасць невялікай купкі герайчай Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце яскрава прадэмантравала абсурднасць камуністычнага лёзунгу „незаменимых личностей нет”. Ёсьць у гісторыі народа асобы, якіх ні замяніць, ні падмяніць немагчыма. І каб не было нашай сладкай Апазыцыі БНФ, якую згуртаваў яе лідэр, то, можа, і незалежнасць ўжо не было б. А яна жыве і будзе жыць, бо існуе вялікая (хочь і пакутная) нацыя – беларусы, і ў яе ёсьць свае Вялікія людзі.

## ФРОНТАЎСКІЯ ПЕРАМОГІ Ў МЕНГАРСАВЕЦЕ

Але жыцьцё ішло, падзеяў было шмат. І на кожную паспявала рэагаваць Апазыцыя БНФ у Вярхоўным Савеце. Мы ішлі ўсьлед, і за многія нашыя крокі я радуюся і сёняня.

Калі ў жніўні 1991 года ў Маскве адбыўся путч, дэмакратычная частка Прэзыдыума Гарсавета паспрабавала прыняць пэўную заяву з асуджэннем перавароту – не атрымалася: камуністы „перацягнулі”. Тады мы паспрабавалі правесці экстране паседжаньне сэсіі Гарсавета – кворуму не хапіла. І мы абрали шлях, якім надалей прышлося карыстацца вельмі часта: прынялі заяву дэпутацкага сходу. Для некаторых, магчыма, гэта падасца сёняня ня вельмі важным. Магчыма, але быць дэпутатам і маўчаць, чакаць „большасць”, таксама не выпадала. Думаю, на любым узроўні,

які даступны, трэба змагацца, а ня быць пасыў-нымі назіральнікамі, калі героі нешта зробіць. Што маглі, мы стараліся рабіць, хоць, зразумела, у дзяржаўным маштабе – вырашалі ня мы.

Пасыля бліскучай перамогі Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце па вяртанні незалежнасці Беларусі і прыняцці Вярхоўным Саветам пад цікам фронтаўскай Апазыцыі пастанову „Аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ-КПСС на тэрыторыі Беларускай ССР”, „Аб дэпартызацый органаў дзяржаўной улады і кіравання Беларускай ССР, дзяржаўных прадпрыемстваў, установаў, арганізацый і маёмасці КПБ і ЛК-СМБ”, Менгарсавет стварыў дэпутацкую камісію па кантролю за захаваннем і выкарыстаннем маёмасці КПБ-КПСС і ЛКСМБ. Галасаванье па складу такай дэпутацкай камісіі было „рэйтынгавае”. У выніку большую палову камісіі склалі камуністы ці падпрадкаваныя камуністам. Улік жа гэтай маёмасці быў, зразумела, ў выканкама, дзе выпадковых людзей не было. Таму далейшае размеркаванье маёмасці, фактычна, ішло па-зежамі нашага кантролю.

Адказнасць за захаванье ўзятай пад ахову маёмасці была ўскладзена на намесьнікаў старшыні выканкама Ул. Ярошына і Г. Нікіценку. А супрацоўніцаў авабізізі з Саветам Міністраў, якім кіраваў В.Кебіч. Карыціна ясная. Вось бы дзе спатрэблялася цвёрдая рука намесьніка старшыні Гарсавета, якой у „нашага” прадстаўніка А.Гурыновіча, на жаль, не было.

Важнымі рашэннямі гэтай сесіі яшчэ былі наступныя: а) даручэнне *Камісіі па культуры, ахове і адраджэнні гісторыка-культурнай спадчыны* ўнесыць на зацьвярджэнне выканкама пропановы па перайменаваньні вуліцаў, плошчаў і выкарыстанні помнікаў манументальнай працаганды ў г. Менску; б) падтрымаць рашэнне Прэзыдыума Вярхоўнага Савета БССР аб уключэнні ў парадак дня наступнай сесіі пытання „Аб назве, дзяржаўным гэрбе і дзяржаўным сцягу Беларускай ССР”; в) падтрымаць пастанову Вярхоўнага Савета БССР „Аб забеспечэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларускай БССР”.

Апазыцыя ў Вярхоўным Савеце дзейнічала апратыўна і паспяхова. Але, на вялікі жаль, пытанье аб новых выбарах (па ўсё той жа прычыне

камуністичнай большасці) пра-  
весьці не ўдалося: улада засталася  
стара. Але тое, чаго дасягнуць  
удалося, адкрывала пэўныя маг-  
чымасці і для нас, Гарсавета.

Адным з першых рашэнняў,  
якога почала дамагацца *Kamisia na kultury* – гэта зъмена ка-  
муністичнай сымволікі ў Менску,  
перайменаванье вуліцаў і плош-  
чаў сталіцы, перабудова галоўнай  
плошчы Менска, дзе стаяў чорны  
помнік-прыўд Леніна.

Працавалі шчыра. За вельмі не-  
вялікі час былі падрыхтаваны і  
абгрунтаваны рашэнні аб вярта-  
ні беларускай сталіцы гістарыч-  
най назвы *Менск*, аб сцягу і гэрбе  
*Пагоня* на тэрыторыі Менска. Але  
рашэнні аб уключэнні пытання  
ў парадак дня сесіі прымаліся Прэ-  
зыдыюмам (яго бальшыней). Тут  
трэба было пераконваць: многія ў  
тыя часы проста ня ведалі анічога  
пра *Бел-Чырвона-Белы сцяг*, гэрб  
*Пагоню*. А камуністычныя газеты,  
радыё, тэлебачанье прыкладалі  
велізарныя намаганні, каб абліць  
гразей тое, што павінна было б  
стаць для беларусаў съятym.

Пасля таго, як аргументы  
сяброў нашай камісіі не пераканалі

Прэзыдыум, мы прапанавалі запрасіць на на-  
ступнае паседжаныне аўтарытэтных гісторыкаў,  
якія б прафесійна патлумачылі гістарычную сіту-  
ацыю. Так на першым такім паседжанні доўга  
выступаў вядомы гісторык, прафесар Міхась  
Ткачоў. Ён доўга расказваў сябрам Прэзыдыума (на якім я прысутнічала як дэпутат, але без права  
голосу) гісторыю нашай Беларусі, адкуль, зь якіх  
часоў да нас дайшоў *Бел-Чырвона-Белы сцяг*,  
гэрб *Пагоня*, потым доўга адказваў на пытанні і ...  
не пераканаў (асабліва тых, якім перакананыні  
былі не патрэбныя, у іх была пазыцыя). Арта-  
доксы ашчэрлыліся „намёртва”, былі і тыя, хто  
үсё яшчэ „сумніваўся”. Тады мы запрасілі вядо-  
мага гісторыка і геральдysta A. Цітова, які, зда-

МІНСКІ ГАРАДСКІ САВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
г. Мінск. Ленінскі праспект, 8. Тэл. 22-05-75



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
г. Минск. Ленинский проспект, 8. Тел. 22-05-75

## РАШЭННЕ

от 13 мая 1993 № 263

Габ перакладзе і установы  
шыльда установу, арганізацій,  
прадпрыемстваў, фір-  
муў і іншых інформацыйных  
надпісau на беларускай мо-  
ве

## РЕШЕНИЕ

У мэтах выканання Закона Рэспублікі Беларусь „Аб мовах у Рэспублі-  
цы Беларусь” і надання статусу дзяржаўнай мове Мінскі га-  
радскі выканавчы камітэт народных дэпутатуў № Р/П/М:

1. Пераклады на беларускую мову усе шыльды установу, арганізацій,  
прадпрыемстваў, фірмуў і іншых інформацыйных надпісau ў г. Мінску і ўс-  
еюніці ён да 1 снежня 1993 года.

2.1 У далейшым выканавец шыльди установу, арганізацій, прадпрыемстваў  
іншым інформацыйным надпісамі толькі на беларускай мове.  
2.2 Установу шыльда з надпісамі на іншых мовах, у паралку выкон-  
аванія, рабіць толькі ў дазводу Мінгераёнкому.

3. Надрукаваць дадзеное разрешение у гародскіх газетах „Добры вечар”  
“Вечарынка Мінск”.

4. Кантроль за выкананнем дадзенага разрешения усклаці на члена  
Мінгераёнкому, начальніка управулення „Мінскголадархітэктура” Лі-  
чвіца Я.Л., упраўленіе культуры Мінгераёнкому (Пятровіч Я.Л.)

Старшина гародства  
/Кіраунік спраў

*Янкоў*

А.М.Герасіменка  
Л.М.Валадзькоўна

Знак: 1027.

15. Рашиэнне Менгарсавета ад 13.05.1993 аб установы беларускіх  
шильдаў.

валася, не пакінуў ніводнай кропкі над „і”. Але  
і гэта было бязвынікова: пераканаць некаторых  
камуністичных артадоксаў было немагчыма, яны  
цвёрда стаялі „супраць”. Акрамя таго, у іх быў  
адзін „галоўны”, на іх думку, аргумант: Вярхоў-  
ны Савет не прыняў адпаведных рашэнняў па  
рэспубліцы, як жа, маўляў, мы можам прыманыць  
такія рашэнні раней!

Але мы не здаваліся. Работа з дэпутатамі ішла  
актыўная, усё былі „на ўздыме”. Мы мелі магчы-  
масць уключыць пытанніе ў парадак дня яшчэ  
праз галасаваныне ўсіх дэпутатаў на сесіі (здаец-  
ца, двумя трацінамі), што нам і ўдалося зрабіць.

І вось 5 верасня 1991 года на 5-й нечаргавай  
сесіі цаной цяжкага змагання Менгарсавет пры-

БССР

МИНСКИ ГАРАДСКІ САВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЭПУТАТУ

г. Минск, Ленинскі праспект, 8. Тэл. 22-05-75

БССР

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

г. Минск, Ленинский проспект, 8. Тел. 22-05-75

**РАШЭННЕ**

ад 6 сенцября 1991 г. № 170.

О плошаді ім. В.І.Леніна  
і Ленінскім праспекце ў  
г. Мінску

**РЕШЕНИЕ**

5-й внеочередной сессии  
XXI созыва

Исходя из декларирования и развития государственности и суверенитета Белоруссии в отношениях между другими суверенными государствами СССР, утверждения политической и экономической самостоятельности республики на международной арене и, учитывая в связи с этим важность топонимических названий и мемориальной символики мест, где размещаются высшие органы государственного управления, Минский городской Совет народных депутатов Решает:

1. Поручить депутатской комиссии по культуре, охране и возрождению историко-культурного наследия и исполному горсовета в течение сентября 1991 года решить вопрос о переименовании площади Ленина и Ленинского проспекта с учетом предложений народных депутатов и граждан города Минска.

2. Мингорисполкому разработать и до 1.03.1992г. осуществить комплекс мероприятий по благоустройству данной площади, исходя из следующего:

- заменить памятник В.И.Ленину на архитектурно-художественную композицию, символизирующую суверенитет и независимость Белоруссии, национальное возрождение белорусского народа.

Для разработки проекта указанной композиции объявить республиканский конкурс, его результаты обсудить с широким кругом населения и творческой интеллигенции г.Минска.

- проектом благоустройства пересмотреть схему движения транспорта и пешеходов по площади, исключив разделение дорогой памятника и площади массового накопления людей, создать возможность свободного подхода и размещения больших групп народа непосредственно у памятника.

Председатель горсовета

А. Герасименко

Тэл. 1-3-2647. Т. 3090. Минск. 1990

Дел. рэдакцыя ад мінскага  
горадскага савета

16. Рашиэнне Менгарсавета ад 6.09.1991 аб дэмантажы скульптуры Леніна ў Менску.

Б С С Р  
МІНСКІ ГАРАДСКІ САВЕТ  
НАРОДСКІХ ДЭПУТАТАў

г. Мінск, Ленінскі праспект, 8. Тэл. 22-05-75

**Р А Ш Э Н Н Е**  
5 сенцября 1991 г. № 166

ГР  
Об использовании национальной символики



Б С С Р  
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

г. Минск, Ленинский проспект, 8. Тел. 22-05-75

**Р Е Ш Е Н И Е**

5-й внеочередной  
сессии XXI созыва

Минский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что в городе Минске наряду с государственной символикой БССР используется белорусская национальная символика – бело-красно-белый флаг и герб "Погоня".
2. Установить наряду с государственным флагом БССР национальный бело-красно-белый флаг над зданием Мингорсовета и в зале заседаний сессии Мингорсовета.

Председатель горсовета

А. М. Герасименко

*17. Рашиныне Менгарсавета ад 5.09.1991 аб выкарыстанні ў горадзе беларускай нацыянальнай сымволікі.*

мае гістарычныя рашиныне аб выкарыстанні нацыянальнай сымволікі:

1. Установіць, што ў горадзе Менску разам з дзяржаўнай сымволікай БССР выкарыстоўваецца беларуская нацыянальная сымволіка – Бел-Чырвона-Белы сцяг і герб „Пагоня”.
2. Усталяваць разам з дзяржаўным сцягам БССР нацыянальны Бел-Чырвона-Белы сцяг над будынкам Менгарсавета і ў залі паседжанняў сесіі Менгарсавета.

Калі такое рашиныне пры галасаванні „прайшло”, мы не малі ў гэта паверыць: яшчэ існавала

БССР, над будынкам Вярхоўнага Савета вісей сымвал рэспублікі СССР, а над будынкам наступаць, над гарадzkой уладай будзе лунаць наш нацыянальны сцяг! Гэта і зараз, праз шмат гадоў, прымушае ганарыцца няхай сабе і не такой маштабнай, але перамогай.

Цікава, што за некалькі дзён да прынятага рашиныне аб уз্�яնці нацыянальнага сцяга над будынкам Гарсавета, наш сцяг ужо залунаў над ім. Знайшліся съмелыя людзі, якія яго там умавалі. Правісёу наш сцяг каля гадзіны, пакуль заўважыл. А вось 5 верасня, як толькі рашиныне

Б С С Р  
МІНСКІ ГАРАДСКІ САВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ

г. Мінск, Ленінскі праспект, 8. Тэл. 22-05-75

**РАШЭННЕ**  
5 верасня 1991 № 168

Гарадскому Савету народных дэпутатаў г. Мінска

Аб інтэр'еры залы паседжанняў Мінскага гарадскога Савета народных дэпутатаў.



Б С С Р  
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

г. Минск, Ленинский проспект, 8. Тел. 22-05-75

**РЕШЕНИЕ**

5-й нечарговай сесії  
XXI склікання

Зыходзячы з новых грамадска-палітычных абставін і ідучы насустрач працэсу адраджэння гістарычнай спадчыны беларускага народа, Мінскі гарадскі Савет народных дэпутатаў Рашыў:

1. Усталіццаць у зале паседжанняў Мінскага гарадскога Савета народных дэпутатаў выяву гістарычнага герба г.Мінска ўзору 1591г.

2. Даручыць адпаведным службам выканкама Мінскага гарсвета прыняць меры па ахыдзялению дадзенага рашэння.

Старшыня Мінгарсавета

А. Герасіменка

**18. Раешынне Менгарсавета ад 5.09.1991 аб выкарыстанні Магдэбургскага гербу Менска.**

было прынятае, мы ўжо павесілі яго законна і неадкладна: ўсё было падрыхтавана заранёу. Ніхто ня ведаў яшчэ пра прынятае раешынне. Зноў пачаўся перапалох: зынцы! А не ўдалося!

Праз два тыдні гістарычнае раешынне па сымволіцы прыняў Вярхоўны Савет: *Бел-Чырвона-Белы сцяг* і гэрб *Пагоня* сталі дзяржаўнымі і залуналі па ўсім нашым краі. Памятаю гэты дзень 19 верасеня 1991 года. Ня гледзячы на сьвята, З. Пазняк, В. Голубеў і некаторыя іншыя дэпутаты Апазыцыі яшчэ доўга знаходзіліся ў Вярхоўным Савете – былі неадкладныя фронтавскія справы.

Валянцін трохі нэрлаваўся, ён съпяшаўся дадому на сямейнае съвята. Мы былі бліzkімі сябрамі, і Валянцін запрасіў З. Пазняка, Анатоля Трыпуціна і мяне дадому, каб пабыць разам, адзначыць съвята Беларускага Сцяга, парадвацца.

Калі 21-й гадзіны мы ўтраіх выйшлі з Вярхоўнага Савета, па дарозе наперабой амбяркоўваву́чы, як назаўтра ва ўрачыстай абстаноўцы будзе ганарова ўзянуты над Домам Ураду наш Сцяг і гэта стане сапраўднай нацыянальнай падзейяй. Але на вуліцы мы проста аслупяпнелі ад нечаканы: над будынкам Вярхоўнага Савета замест

савецкага чырвона-зялёнага ўжо разьвіваўся *Бел-Чырвона-Белы Сыцяг*, які ціхенька быў павешаны позна вечарам, у цэмеры, як высыветлілася назаўтру, па распараджэнні С. Шушкевіча. Мы глядзелі ўгару, і нас перапаўнялі супярчлівыя пачуцьці. З аднаго боку – шчасце нареўшце ўбачыць наш сяўты Сыцяг над Домам Ураду. Зь іншага – ўрачыстае агульнанацыянальнае сяўта было сапсанавана. Уёс было зроблена ціха, каб не надаваць гістарычнай падзеі належны розгалас. Не разумець значэння падзеі Старшыня Вярхоўнага Савету С. Шушкевіч ня мог. Дык што ж гэта за ўчынак?..

5-га верасьня 1991 года сёсія Менгарсавета прыняла яшчэ адно важнае раашэнне:

1. *Пацвердзіць герб, нададзены гораду 12.01.1591г. у выніку атрымання Магдубурскага права ў 1499г.*
2. *Звязніцу ў Вярхоўны Савет БССР з пратановай адміністраціі раашэнне 2-й сесіі Вярхоўнага Савета 1-га склікання ад 29 ліпеня 1939г., згодна зь якім горад Менск быў перайменаваны ў Мінск.*

У выніку прынятага раашэння ў зале паседжанні Менгарсавета неўзабаве была ўсталяваная выява гістарычнага герба Менска ўзору 1591 года.

6 верасьня, зыходзічы з Эклярыаціі аб суверэнітэце, прынятай Вярхоўным Саветам, дэпутаты горада прынялі яшчэ адно раашэнне. Камісіі па культуры было даручана "...на працягу верасьня 1991г. раашыць пытаныне аб перайменаваныні плошчы Леніна і Ленінскага праспекта". Гэтае раашэнне было паспяхова выканана: галоўная плошча сталіцы атрымала назоў плошчы Незалежнасці, а яе галоўны праспект – імя славутага беларуса Францыска Скарыны.

Менгарыканкаму даручалася распрацаўваць і да 1.03.1993 г. ажыццяўвіць комплекс мерапрыемстваў па добраўпадрэвненню галоўной плошчы сталіцы, зыходзячы з наступнага:

- замяніць помнік Леніну на архітэктурна-мастацкую кампазіцыю, якая б сымвалізавала суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, нацыянальнае адраджэнне народа.

Для распрацоўкі праекта вырашана было аў'яўвіць рэспубліканскі конкурс. Але завяршыць гэту работу не ўдалося...

## „МЕДНЫЯ ТРУБЫ” ГАРСАВЕТА

У пачатку 90-х ніякіх іншых палітычных арганізацый, акрамя Фронту, не было. Таму ўсе, хто жадаў пераменаў, лічыліся „нефармаламі” (што ў грамадзтве атасамлівалася з Фронтом), хоць на справе фронтагацамі былі далёка ня ўсе „дэмакраты”. Некаторыя дбалі пра будучыню Беларусі толькі пасля таго, як вырашаща іхняя ўласныя інтэрэсы. А калі трэба было выбіраць паміж першым і другім, то, не вагаючыся, выбіralі асабісты камфоркт. (Пазней гэтыя „дэмакраты” адкрыта будушы сэздзіць да нашых непрыяцеляў у Москву і прасіць іхнай „дапамогі” „утаймаваць” Лукашэнку.) Гэты падзел на адраджэнцаў і псуэдаадраджэнцаў („дэмакратагаў”) пачаўся ўжо тады і ў Гарсавецце.

Пасля таго, як некаторыя „дэмакраты” былі абраныя дэпутатамі, шмат для каго прышоў час выпрабавання „меднымі трубамі”, якога яны ня вытрымалі.

У „вышэйшы эшалон” улады былая намэнклatura „чужых” не пускала, але дэпутатства ўсё ж нейкія „лазанкі” ва ўласны дабрабыт адчыняла, і некаторыя, з'арыентаваўшыся, пачалі асабістасць ўладкаваныне, выкарыстоўваючы дэпутацкі білет. Такія „аматары” скроўбы былі сярод намэнклатуры, але гэта быў іхны „съвет”, іхня „норма”. Яны й пры саветах выкарыстоўвалі службовае становішча, стаўшы дэпутатамі – выкарыстоўвалі „дэпутацтва”. Гэта было ў іх правілам, яны былі там свае сярод сваіх.

Іншая справа – „новенькія”, „дэмакраты”, якія казалі пра „народныя інтарэсы”. На „дэмакратагаў” глядзелі як праз павелічальнае шкло і заўважалі ўсе хібы. Быў адзін такі дэпутат (П.), які гучна крычэў супраць „прывілеяў”, а як стаў старшынём адной з камісіяў, дык пачаў набываць для сябе ўсялякія дэфіцитныя на тыя часы тавары, што проста так купіць было немагчыма. Пра гэта (і іншае) мне расказвалі супрацоўнікі Гарыканкама, якія адносіліся да мяне з павагай. Яны расказвалі пра „чужых” з асуджэннем (прауда, калі „свой” рабіў нешта незаконна – гэта было як бы нормай і пра гэта маўчалі).

Было, канешне ж, прыкра, што „дэмакраты” купляюцца на нейкую матэрыяльшчыну. На той

агульнадэмакратычнай хвалі людзі неяк спадзяваліся, што „новыя” – значыць усе падрад сумленныя, „чыстыя” на руку.

Быў сярод нас такі дэпутат (К.), які напачатку ўдаваў барацьбіта за нацыянальныя інтарэсы ў Гарсавеце. Але паступова „ўцяміў”, што прыдабаць асабісту са сваёй „беларускасці” нічога ня зможа, неяк спахмурне і ўсюды пачаў падкрэсліваць, што ён быццам бы „палаля” (выглядала, што „беларускія” справы ўжо як бы і „не ягоныя”). Яго дэпутацкая актыўнасць зъмянілася пасыўнасцю, ён часта прапускаў паседжанын і займаўся асабістымі проблемамі.

Здаецца, у 1993 годзе ў яго узынкі праблемы з працай, і ён стараўся ўладкавацца ў эканамічным аддзеле Гарвыканкама. Тым ня менш А. М. Герасіменка яму катэгарычна адмовіў і сказаў аб гэтым В. Кузьміч. „Я не вазьму яго на працу ў Гарвыканкам, і не таму, што К. з дэмакратай. А вось Галіну Фёдараўну вазьму на пасаду інспектара Гарвыканкама па выкананын Закона аб мовах”, – так вырашыў Аляксандар Міхайлавіч, ня глядзячы на тое, што я была ня проста „з дэмакратай”, а прадстаўніком БНФ.

\* \* \*

Дэпутацкія камісіі ў будынку Гарсавета-Гарвыканкама разъмяшчаліся, у асноўным, на 4-м паверсе. Адзін даволі вялікі пакой афіцыйна належыў камісіям па адукацыі і па культуры (гэта на часы сёсіі і калі адбываліся паседжаныні камісіі). Гэты пакой быў і афіцыйным месцам працы Вольгі Кузьміч (як вызваленага старшыні дэпутацкай камісіі) і майм (як інспектара Гарвыканкама). Але кожны дэпутат з камісіі мог узяць ключ ад кабінету, калі нас не было, і займацца дэпутацкімі справамі.

Аднаго разу да нас з Вольгай Кузьміч прышлі з бухгалтэрый і паказалі нам праста астронамічныя рахункі за тэлефонныя размовы. „Дзяўчата, вы надта шмат размаўляеце з замежжам”, – сказала нам супрацоўніца бухгалтэрый.

У нас акругліся очы: „Зь якім замежжам?” Мы разам паглядзелі рахункі. Арабскія Эміраты, Ізраіль і г.д.

Гэта быў сапраўдны ўдар, бо мы, безумоўна, ні зь якой замежнай краінай ніякіх перамоваву не

вялі, тым больш без дазволу кіраўніцтва. Потым высьветлілася, што адзін дэпутат Ш. браў на вахце ключ і тэлефанаваў па сваіх прыватных бізнесовых патрэбах за дзяржаўны кошт, ведаочы, што адказнасці на ім ня будзе. (Пасыля прыходу да ўлады Лукашэнкі гэты „дэмакрат” адмовіца ад беларускасці і прыстасуеца да лукашызма.)

Грошы за рахунак аплаціў Гарвыканкам, але па нашай просьбe ключ ад пакою больш не давалі нікому, акрамя нас з Вольгай.

\* \* \*

Паколькі я зайдёды падкрэслівала, што зъяўляюся прадстаўніком Фронта, мяне ня раз спрабавалі спакусіць на „прывілеі”. Успамінаеца адзін выпадак.

Неяк выклікае мяне да сябе першы намесьнік старшыні Гарвыканкама спадар У. Ярмошын і паведамляе, што ён быў у камандзіроўцы на Кіпры („якая краіна!”). Там вельмі шчыра адгукнуліся на нашу чарнобыльскую байду і прапанавалі за свой кошт прыняць беларускіх дзяцей на аздарапаўленне. „Я б хацеў, каб вы, Галіна Фёдараўна, і заняліся фармаваннем гэтай групы дзяцей (40 дзетак) і супрададжалі іх на адпачынак на Кіпр, бо трэба, каб ад Гарвыканкама была сабраная група не „блатных” дзяцей, а якім сапраўды патрэбнае такое аздарапаўленне”, – прапанаваў мне спадар Ярмошын.

Паколькі я займалася гэтымі пытаннямі ў Фронце і мне дапамагалі лекары-эндакрынолагі, я пагадзілася і заверыла, што ў групу ўвойдуць толькі тыя дзеці, каму гэта неабходна з мэдычных паказчыкаў.

На наступны дзень спадар Ярмошын пазнаёміў мяне з двума кіпрскімі прадстаўнікамі, якія былі ў Менску па запрашэнні Гарвыканкама. Мы гаварылі пра чарнобыльскія праблемы, пра беларускіх дзяцей і дамовіліся, што група будзе сабраная і па іхнім запрашэнні мы прыедзем да іх на Кіпр.

Праз пару дзён спадар Ярмошын паведамляе мне, што дае мне ў дапамогу нейкага спадара Высоцкага, каб мы разам займаліся гэтай працай.

Прышоў той Высоцкі. Мы паразмайлялі, і я сказала, што галоўнае слова будзе за лекарамі. „Так, так, Галина Фёдоровна, – адразу пагадзіўся ён. Але пазней вырашыў пагаварыць са мной

„доверительно.” – Вы всё говорите правильно. Но вы же понимаете, что есть люди, которым город обязан, которые помогут нашей группе, чтобы было всё комфортно, ну, вы сами всё понимаете. Одним словом, в эту группу надо взять 8-9 детей этих нужных людей. С начальством всё урегулировано.”

Я сказала цвёрда і катэгарычна: „Не, так ня будзе. У групу ўвойдуць толькі тыя дзеці, якім гэта будзе неабходна па стану здароўя. Калі дзеці „нужных людей” хворыя – калі ласка. Калі не, то яны ня зоймуць месца хворых.

Спадар Высоцкі пачаў нешта даказваць, але потым перайшоў на пагрозы. Я сказала, што групу ўзначальваю я, і ўсё будзе толькі сумленна, нікага вашага „блату”. Спадар Высоцкі бразнou дзяяврыма, і пасля гэтага „справа” неяк захіла і зусім зглохла, усе мае выслікі натыкаліся на чыноўніцкую сцяну, на нежаданьне нешта рабіць.

А зараз я думаю, што мяне праста хацелі спакусіць экзатычным бясплатным адпачынкам на Кіпры ўзамен за „згоду” на іхняя махінацыі, а потым маніпуляваць мной як прадстаўніцай Фронту. Ня вышла – і група на Кіпр не паехала, ці, можа, паехала, ды толькі без мяне. Але мяне гэта ўжо на тычылася.

## УСЕБЕЛАРУСКИ СТРАЙК 1991 ГОДА

У красавіку 91-га (а гэта яшчэ існаваў СССР і кіруючая КПСС) ўся Беларусь была ахопленая стыхійнымі страйкамі рабочых, якія пратэставалі супраць гвалтоўнага павышэння цэнав і нізкага ўзроўню жыцця. Гэта быў гістарычны момант і шанец, які мы, беларусы, тады, на жаль, на поўніцу не скарысталі.

Якраз у гэты час лідэры Народнага Фронту Зянон Пазняк, Лявон Барщэўскі і Мікалай Заблоцкі знаходзіліся ў Злучаных Штатах з важнай місіяй: прарыў інфармацыйнай блікады Беларусі, зацвярджэнне яе суверэнітэту у міжнароднай палітыцы, прыцягненне ўвагі да малавядомай у сусвеце дзяржавы Беларусь. Справу яны рабілі важную і пасыяхова. Пазняк тэлефанаваў і размаўляў з сябрамі дэпутацкай Апазыцыі БНФ, з В. Голубевым і іншымі, раёў, падказваў, што трэба

рабіць. На той час імгненна вярнуцца з-за акіяна (прытым тады можна было толькі праз Москву і Ленінград ды з перасадкамі ў аэрапартах) лідэры не змаглі б. Пазняк падлічыў, што страцілі на ўсю валаціту вяртання да Менска, мінімум чатыры дні. Стыхія актыўна трымалася б, на яго думку, ня больш двух дзён. Жалеза трэба каваць напачатку, калі гарачае. Прыйехаць позна па пажары „на галавешкі” – было бясээнсноўна. Падзеі паказалі, што кіраунікі Фронту не памыліліся ў сваіх меркаваннях. Але як жа нехапала іх тады на Беларусі...

Страйк імгненна ахапіў многія буйныя гарады Беларусі. У першы дзень страйку адбывалася сэсія Менгарсавета. Мы выбеглі з залі паседжанняў у калідор, каб праз вокны ўбачыць рух калёну рабочых на плошчу Незалежнасці.

Памятаю, як перапужаліся камуністы і чыноўнікі ў Гарвыканкаме. З розных канцоў Менска, з розных заводаў ішлі велізарныя калёны рабочых. Відовішча ўражвала. Да Дому Ўраду рухаліся тры велізарныя калёны: адна – з вуліцы Свярдлова; як шырокая рака, плыў людзкі вал па мосьце з вуліцы Маскоўскай; і такая самая людзкія рака рашуча набліжалася да плошчы Незалежнасці (тады плошчы Леніна) з праспекта Скарыны (тады праспекта Леніна). Рабочыя былі настроеныя вельмі рашучы. Уся велізарная плошча ў цэнтры Менска запоўнілася людзьмі (а гэта тысяч трыста, ня менш).

Я адразу вырашила пакінуць сэсію і йсьці на плошчу. Са мной разам спачатку з гарсавета не пайшоў ніхто, толькі празней час некалькі дэпутатаў таксама з'явіліся на плошчы. Мяне ж спрабавалі спыніць: „Галіна Фёдараўна, ідзе сэсія, і ваш абавязак быць на ёй”; „Мы здымем з вас „дэпутацкія грошы”. На што я адказвала: „Мой абавязак зараз быць там, на плошчы, са сваімі выбаршчыкамі. А грошы – пры чым тут грошы, калі вырашаецца лёс Бацькаўшчыны!”

Народу было вельмі шмат. Практычна, уся плошча была запоўненая (такой колькасці, як у той дзень, на плошчы Незалежнасці я больш ня бачыла ніколі). Людзі стаялі, некаторыя сядзелі на асфальце, падаслаўшы газэту.

Многія сябры Страйкаму і Рабочага Саюзу ведалі мяне як фронтайку і як дэпутата, таму,



19. Красавік 1991 г. Шматсоттысячны пратест рабочых Менска супраць дзяржнай камуністычных уладаў.

убачыўшы, прапанавалі „ўзначалішь” рабочую дэлегацыю на сесію Гарасавета. Я пагадзілася. Стыхійна вылучылі чалавек пяць (у асноўным – жанчын, якія былі больш съмелья), і мы імкліва скіраваліся да будынку Гарвыканкама. На 4-м паверсе, дзе ў вялікай залі ішла сесія, рабочых прыпынілі працаўнікі Выканкама, якія заўсёды стаялі каля ўваходу ў залю падчас сесіі. Я рашуча сказала, што гэтая дэлегацыя са мной, і мне ніхто не адважыўся запярэчыць.

Мы ўвайшлі ў залю. Я падняла руку і звярнулася да вядучага А. С. Герасіменкі і дэпутатаў: „Шаноўнае спадарства! Вы ведаецце, што пачаўся ўсебеларускі страйк. Рабочыя на плошчы (якіх сотні тысяч) накіроўваюць на нашу сесію сваіх прадстаўнікоў са зваротам да нас, дэпутатаў. Гэта нашыя выбаршчыкі, і мы, іхныя абраўнікі, ня можам ігнараваць іхны зварот да нас. Патрабую прыпыніць сесію і даць слова дэлегатам”.

Вочы Аляксандра Міхайлавіча акругліліся ад жаху, але ня выканаць патрабавання ён ня змог – настолькі рашуча мы выглядалі. Ён „здрыгнуўся”, калі не сказаць спужаўся. Вялікі сполах чытаўся на твары ня толькі Старышыні Гарасавета – твары ўсяго начальства і намэнклятуры выканкамама, якой у залі было поўна, праста „пера-касіла”.

Ужо прадстаўнікі дэлегацый выступаюць з дэпутацкай трывбуны, але выступы, на жаль, былі непадрыхтаваныя. Рабочыя выказвалі сваё абурэннэ неверагодным ростам цэнаў, ростам беспрацоўя і г.д. – словам, патрабавалі палепшыць матэрыяльнае жыццё. Выступілі, выказалі абурэннэ – і ўсё. Што рабіць далей – ніхто (ў тым ліку і я) ня ведалі. І мы з высока паднятымі галовамі праз усю залю годна пайшлі назад, на плошчу. (Дарэчы, гэты выпадак так моцна напужаў кіраўніцтва Выканкама і Гарасавета, што на працу амаль пяці гадоў сёсія ніколі не прызначалася на „ненадзейны” дні-месяцы, у перыяд нейкай, зь іх пункту гледжаныня, народнай ці фронтаўскай „нестабільнасці”, калі высыпівалі ці адбываліся мітынгі ці страйкі.)

Тым часам пачаўся мітынг. Выступалі разгневаныя рабочыя. Плошча патрабавала кіраўнікі дзяржавы. Зьявіўся прэм'ер-міністар Кебіч. І тут ён адразу пачаў ўсё, што думалі пра яго і ягоны ўрад простыя людзі, якія выказвалі сваё абурэннэ і нянявісьць да камуністычнай улады.

На пачатку рабочага страйку не было ні палітычных патрабаванняў, ні нацыянальнай сымволікі. Пачыналася ўсё з патрабаванняў эканамічных. Але паступова па ініцыятыве Народнага Фронту на плошчы зявіліся Бел-Чырвона-Белыя

сынагі, рабочыя началі выстаўляць і палітычныя патрабаваньні. Трэба адзначыць што ў той час арганізацыі Беларускага Народнага Фронту былі ўжо амаль на ўсіх буйных прадпрыемствах Менска. Ля вытокаў і ў аснове арганізацыі Рабочага Саюзу стаялі таксама рабочыя-фронтатацы сябры Сіму БНФ Сяргей Антончык, Алец Галькевіч, Міхаіл Мухін, Міхась Собаль і іншыя рабочыя лідары. Гэта яны якраз упарадковалі рабочыя прэтэст і ськіравалі (практычна прывялі) людзей на плошчу Незалежнасці да Дому Ураду.

Людзей было шмат, не хапала толькі лідэр а ці „лідерскага кулака”, які б дзеянічай рашуча, хутка і пераканана. Здавалася, такія людзі былі, яны стаялі тут, на плошчы. Гэта і Валянцін Голубеў, і Віктар Івашкевіч, і шмат хто ішчэ, хто мог бы ў той сітуацыі ўзіць на сябе адказнасць і павесьці народ на дзеяньні. Але ніхто не рашыўся. Мне здаецца, што (асабліва ў першы дзень) людзі гатовыя былі дзеяніччаць востра і актыўна. Трэба было скарыстаць момант.

Усе былі надзвычай ўзбуджаныя. Многія лічылі, што камуністы ўжо пераможаныя. З асаблівай надзеяй я паглядала на свайго сябра Валянціна Голубева. Актыўны дэпутат Апазыцыі, паплечнік Пазынняка, хто, калі ня ён, зараз павядзе за сабой. Але нічога не атрымалася. („Амбіцыі” спрацуваюць потым, значна пазней).

Страшэнна балочка было назіраць, як зынікае шанец, сыходзіць з-пад самых рук... Страйк паказаў усім (хоць „усе”, магчыма, гэтага і „ня ўбачылі”), што адной толькі масай, нават вельмі вялікай, ішчэ нічога на зробіш. Патрэбная вялікая змагарная ідэя, якая яднае ўсіх, і чалавек, які павядзе, дакладней, – які возьмез на сябе адказнасць і якога прызнаюць (бо павесьці часта імкнуша і дурні, прытым ў тупік). Памятаю, як да вечара людзі стаялі на плошчы. Пачаліся прамовы, але „прамоўцаў” не хапала. Выступалі многія дэпутаты Вярхоўнага Савета, гарадзкога Савета – выступалі ўсе, хто ўмееў гаварыць прамовы, і хто ня ўмееў.

Тым часам ішлі паведамленыні, што наш страйк падтрымалі рабочыя Воршы і іншых гарадоў Беларусі. Людзі бурна рэагавалі апладысментамі. Пакідаць плошчу рабочыя не збіраліся, яны якбы чакалі закліку, па якому б пайшла ўсія плошча, але ніякага закліку ні ад каго не было. Здавалася,

час цягнуўся вельмі марудна ці зусім спыніўся. Што рабіць далей – ня ведаў ніхто.

А потым вырашылі ісьці да тэлебачання і патрабаваць простага эфіру. І людзі рушылі велізарнай каленай.

Уся плошча Перамогі запоўнілася людзьмі. Але дакладнага пляну дзеянняў не было. Тут таксама не знайшлося арганізатораў, якія б дакладна акрэсылі мэты і задачы. У вачох многіх людзей было пытаныне: „Што далей?” А што рабіць – ніхто ня ведаў.

Сябры прапанавалі: „Галія, чытай вершы!” Я чытала, нешта гаварыла. Але ня тоес трэбвало рабіць, і ня вершы чытаць.

Тым часам дэлегацыя накіравалася ў будынак тэлецэнтра з патрабаваннямі эфіру. Але гэтае „патрабаванне” хутчэй можна было назваць просбай. Натуральна, ніхто ня кінуўся даваць ім эфір, а ў дэлегацыі настойлівасці не было, яны тут жа і авбілі. Незнамая мне жанчына з рабочых раптам звярнулася да мене: „Трэба сёняня дамагацца ад ураду ўсяго, бо сёняны мы, рабочыя, пойдзем за вамі і, калі трэба, разыясём гэты тэлецэнтар па цагліне. Задура можа быць позна, ніякож жы вэтага не разумееце?”

Але ў першы дзень мы нічога не дамагліся: катастрофічна не хапала лідэр. Назадура рабочыя зноў прыйшлі на плошчу, але іх ужо было крыху меней. На трэці дзень быў дождж, людзі стаялі на плошчы, але міліція ўжо адгараадзіла жалезнымі штакецінамі будынак ураду ад плошчы. Прамоўцы нешта патрабавалі, пісалі звароты, пасыпалі дэлегацыі ва ўрад. Але час быў страчаны, улады „апамяталіся”, страйк пайшоў на спад.

## КАМІСІЯ ПА АДУКАЦЫІ

Жыцьцё працягвалася, і мы прадаўжалі сваё змаганьне. Апазыцыя БНФ у Вярхоўным Савеце патрабавала ад Савета Міністраў новых падручнікаў, каб выкладаныне ў школах, ВНУ пераходзіла на дзяржаўную мову. Савет Міністраў (на чале з В. Кебічам) рабіў выгляд, што зьбіраецца ўводзіць Закон „Аб мовах” у жыцьцё. Але было відавочна, што ўлада сабатуе Закон.

За беларускую школу, беларускі дзіцячы садок у Менску змагаліся і мы ў Гарсавеце. Гэтым зай-

малася дэпутацкая *Камісія па адукацыі* на чале з заслужанай настаўніцай Беларусі *Вольгай Кузьміч*. Па прыродзе чалавек дабразычлівы, чулы, памяркоўны, яна ўмела знайсьці паразуменіне і схіліца на свой бок людзей розных харарактараў і поглядаў.

Камісія была адной з найбольш шматлікіх, а ў яе складзе – дырэктары школаў, кіраўнікі навучальных установаў, настаўнікі, пэдагогі. Людзі (ў асноўным) – падпрадакаваныя ўладзе, залежныя, якія (у большасці) трymаліся ідэялягічнага накірунку кампарты ў савецкія часы. Кіраваць такім людзямі надзвычай цікка. Таму не перастаю збудзіцьца майстэрству Вольгі Кузьміч, якая змагла аўтандыцу дэпутатаў з супрацьлеглымі поглядамі, часам надзвычай амбіцыйных „кіраўнікоў” (у асноўным – адданых уладзе), і скіраваць працу Камісіі на тое, каб гэты працэс беларусізацыі сталічных школаў і дашкольных дзіцячых установаў рухаўся, і даволі хутка.

Не хапала падручнікай, не хапала метадычнай літаратуры, але ад Камісіі зыходзіла такая перакананасць і пасъядоўнасць дзеяньняў, што школы Менска хутка пачалі пераходзіць на беларускую мову і набываць статус беларускамоўных. Ня ўсё задавальняла ў гэтым працэсе, але і на ўсё залежыла ад нас.

У самым пачатку нашай дэпутацкай дзеяньніцці (1990 г., калі яшчэ быў СССР і „ўсяўладна” КПСС) у Камісію па адукацыі Менгарсавета звярнуўся за дапамогай атрымаць памяшканыне адзін з ініцыятараў стварэння беларускага ліцэю з фізіка-матэматычным ухілам пры БДУ А. І. Жук. Мы актыўна іх падтрымалі. Без партыйнага кіраўніцтва вырашыць гэтае пытаныне (як і ўсё астатніяе) тады было немагчыма. Усё вырашала „партыя”, і мы звязрнуліся туды. Памятаю наш (трох дэпутатаў) візит у ЦК КПБ з патрабаваннем дапамагчы ў выдзяленні будынка для ліцэя. Нас прыняў адзін з сакратароў ЦК КПБ камуністычны артадокс Камай, які з-за вялікага стала вынес свой вердыкт: „Я ліцэй не канчаў, кароў чавечак пасьвіў, а бачыце, чаго дасягнуў”.

З памяшканынем ён не дапамог, нават наступная сустрэча, пра якую мы дамовіліся, не адбылася. Сакратарка нам паведаміла, што „таварыш Камай заняты і прыняць нас ня можа” (тыповы стыль

камуністаў), але і перашкодзіць ня здолеў: на тых часы. Пад націскам дэпутатаў Камісіі па адукацыі Менгарсавета Беларускі ліцэй пры БДУ з фізіка-матэматычным ухілам атрымаў памяшканыне. Але прайшоў час, і тых, хто ўзначаліў ліцэй (асабіст А. І. Жук) і біў сябе ў грудзі, што ён будзе беларускамоўнай навучальнай установай (толькі, маўляў, дапамажыце з памяшканынем), здрадзілі нашаму змаганью і перайшлі на чужую, на расейскую мову... Была і, на жаль, не пераводзіца цяпер такая звяза ў нашым жыцці.

Крыху пазней быў адчынены яшчэ адзін ліцэй – Гуманітарны. Пра гэта піша ў сваёй кнізе „*Сем гадоў Адраджэння...*” *Сяргей Навумчык*: „Дзякуючы намаганням Камісіі па культуры і захаванні гістарычнай спадчыны Вярхоўнага Савета, у лістападзе 1991-га Міністэрствам адукацыі на базе ранейшага нядзельнага ліцэю ствараецца Беларускі гуманітарны ліцэй. А 15 студзеня 1992 г. распараджэннем Савета Міністраў яму перадаєща будынак на Кірава, 21”. (*С. Навумчык. Сем гадоў Адраджэння...*, – Варшава-Прага, 2006, стар. 75).

Усё так. Дадам толькі, што так званую „падрыхтоўчую” работу мы рабілі ўсе разам: і дэпутаты, і асабіст Н. Гілевіч, і А. Трусаў, і В. Кузьміч, і У. Колас, і ліцэісты. Разам з ліцэістамі мы выходзілі з плякатамі да Вярхоўнага Савету. Ліцэісты размаўлялі з дэпутатамі, калі тыя ў прапанку выходзілі на намэнклятурны „перакур”, звязрталіся да іх, пераконвалі, каб яны паспрыялі стварэнню Ліцэя. А каб дзяцей не адштурхнула міліцыя, з імі былі мы, дэпутаты Гарсавета.

Распараджэнне аб стварэнні Ліцэю было прынята. Аднак не было памяшканыня, і знайсці яго маглі толькі гарадзкія ўлады, на якія нам, дэпутатам, трэба было ціснуць і ціснуць. У. Колас ня раз прыходзіў у Гарвыканкам да Вольгі Кузьміч за падтрымкай, і тут яна асабіст зрабіла вельмі шмат: бясконца „дзяяўблі” старшыню Гарвыканкама, пераконвала, прасіла, настойвала, нагадвала пра ліцэй.

Трэба сказаць, што там, дзе спрыяньне ня йшло ў разрез з Саўмінам, А. М. Герасіменка спрыяў беларускай справе. Таму, дзякуючы моцнай падтрымцы В. Кузьмічу, удалося дамагчыся таго, што горад гэтай проблемай заняўся шчыльна. У гэтym пытаныні А. М. Герасіменка сапраўды пастараўся.

Канчатковая ідэя пра будынак на Кірава, 21 была яго, і рашэнне было прынята Саўмінам ня проста „зь неба”, а дзякуючы вялікай сумеснай беларускай працы. (Так бы заўсёды!)

З Лукашэнкам прыйшоў новы тып чыноўніка-разбуральніка, і сёння Беларуская мова распара-джэннем Міністэрства адукцыі (дзе міністар Бурачкоў) да пачатку новага (2007/2008) навучальнага года ўжо выводзіцца з ужытку ў тэхнічных ВНУ. Прынята адпаведная пастанова, ня глядзячы нават на тое, што лукашэнка „палата” прызнала гэта незаконным. Злачынная акцыя выклікала абурэнне грамадзкасці. ТБМ звярнулася да Міністэрства з запытам – яно не адказвае, яно мовай беларускага народа расплочваеца з Москвой (называе гэту здраду – „у рамках „саюзных” стандарту“). А беларусы ўсё ня бачаць, што гэта і ёсьць разбурэньне суверэнітэту без ужывання зброі...

Шмат намаганьняў прыклала Камісія па адукцыі для арганізацыі тэлемарафону (1991 г.) у падтрымку беларускай школы, сродкі ад якога потым былі накіраваныя на разыўцы ў беларускага на-вучання. Мы ўсяляк прапагандавалі школы, якія шчыра дзейнічалі ў рэчышчы Адраджэння. Актыўным ініцыятарам усёй нашай дзейнасці была, безумоўна, Вольга Кузьміч, у яе было 2-3 (усыг!) надзейныя памочнікі – і справа рухалася.

Калі нам было неабходна прыняць важнае ра-шэнне, Вользе дастаткова было папярэдзіць: „За-ўтра на Камісіі быць неабходна”, – і мы адкладалі ўсе іншыя справы.

Дзейнічала Камісія праз Гарадзкое Упраўлен-не адукцыі (якое было нам як бы падпрадкавана і на якое мы мелі пэўны ўплыў). Падчас наведна-ння школаў мы сустракалі шмат настаўнікаў-эн-тузіястаў, усяляк падтрымлівалі іх.

Па ініцыятыве Камісіі (а дакладней, Вольгі Кузьміч) у Фрунзенскім раёне Менска праводзіўся аналітычны зрэз па научаньні фізікі і матэматыкі па-беларуску. Былі падабраныя клясы з аднолькавым „узроўнем пасыпховасці”, але адны зь іх пачалі вучыцца па-беларуску, іншыя – працягвалі па-расейску. Вынікі далі нам вельмі істотны аргу-мент: дзеці, якія научаліся па-беларуску, значна лепш авалодвалі прадметам.

На кожным паседжанні Камісіі мы абмярко-валі пытаныні мовы, аналізувалі работу беларус-

камоўных (і рускамоўных) школаў горада. Каб выявіць, як уводзіцца Закон аб мовах, правяралі, ці пасыпхова школы пераходзяць на родную мову, на якой мове афармляецца дакументацыя ў школах і г.д. Нас, некалькі ініцыятыўных чалавек, ня трэба было ні прымушаць ездзіць па школах горада, ні напамінаць – гэта сталася „асабістай справай”.

Час „бег”, і мы „беглі” за ім. Рабочы дзень быў перапоўнены. Пасада старшыні камісіі была „вызваленай”, астатнія дэпутаты мусілі працаўшчы на сваёй асноўнай працы, але мы мелі права вызыва-ляцца на дэпутацкія справы, і калі было неабходна, выкарыстоўвалі яго (ня кажучы пра „адпачынак”). Спраў было столькі, што пасыля першага году пра-цы Вольга Кузьміч увесь свой адпачынак застава-лася ў Гарсавецце. (Калі потым пра гэта даведаўся А. М. Герасіменка – старшыня Гарсавета, то па-добрачу сварыўся на Вольгу. Але нярэдка такое паўтаралася, і з Вольгай, і са мной, і з тымі, для каго справа Адраджэння была найважнейшай.)

З мэтай пашырэння і спрыяньня беларускай адукцыі мы сустракаліся з кіраўнікамі школаў, настаўнікамі. Каго агітавалі – ад каго патрабавалі. Удзельнічалі ў канферэнцыях, з'ездах, выступалі ў СМИ. Гэта давала плён. Выявілася, што і баксы, і на-стаўнікі ставіліся да працэсу адраджэння беларус-кай школы з разуменнем, успаміналі свае карані.

Камісія па адукцыі Менгарсавета паставя-на вывучаала научальна-выхаваўчыя працэс у дзіцячых установах Менска. Ня раз наведвалі мы і школы-інтэрнаты, асабліва, дзе наўчана ѡца і жывуць дзеці-сіроты. У дзіцячым інтэрнаце За-водзкага раёна (здаецца, №5) мы з Вольгай Кузь-міч убачылі шматлікія іхныя нястачы, бедную матэрыяльную базу. Трэба было звярнуць увагу дзяржавы да проблемаў дзяцей-сірот. Мы звяр-нуліся да Зянона Пазыняка як да дэпутата Вярхоў-нага Савета дапамагчы нам у гэтым, і на сурстречу з супрацоўнікамі і выхаванцамі інтэрнату мы ўжо паехалі разам зь ім. Фронт якраз атрымаў гумані-тарную дапамогу з-за мяжы, зь якой мы і пры-ехалі ў інтэрнат. Памятаю, дзеці спэцыяльна для гэтай сурстречы падрыхтавалі канцэрт.

Зянон Пазыняк размаўляў з настаўнікамі і дзецімі, хадзіў па клясах, знаёміўся з так званым „спальным корпусам”, абсталяваньнем і ў цэлым матэрыяльной базай, нешта сабе занатоўваў. Сус-



20. 1992 г. Галіна Пазьняк і Вольга Кузьміч.

трэча была вельмі цёплая. Тады Зянон Пазьняк паабяцала дзециям, што калі яны будуць стараца добра скончыць навучальны год, то (як скончачца заняткі) ён наладзіць для іх вандроўку па Беларусі. Ня ведаю, ці спадзяваліся на гэтае абязаньне занятага справамі дэпутата Вярхоўнага Савета дзеци, але ён стрымалаў сваё слова. Фронт аплаціў аўтобус, і мы з дзецимі-сіrotамі адправіліся ў вандроўку па Беларусі (з запасам харчавання на дзень, пра што Старшыня Фронту таксама паклапаціўся загадзя). Гідам у гэтай вандроўцы быў таксама Зянон Пазьняк, расказваў дзециям пра помнікі гісторыі і культуры, пра знакамітых беларусаў. Нясьвіж, Мірскі замак, Заслаўе і па дарозе яшчэ шмат дзе пабывалі дзеци ў той памятны дзень. Такая вандроўка была для тых дзетак упершыню, яны былі вельмі ўражаныя і щасльвія. Упэйнена, што гэты дзень ім запомніўся надоўга.

Ініцыятарам „камісійных” спраў на карысыць незалежнай Беларусі была старшыня Камісіі. Я старалася ўсімі сіламі дапамагаць ёй, tym больш, што была сакратаром Камісіі. Актыўна дапамагалі нам у гэтай справе дэпутаты *Валянціна Ерашэнка* (загадчыца дзіцячага садка №56 Менска) і дацент Эканамічнага ўніверсітetu *Рыгор Ермашкевіч*. Зь іншымі сябрамі Камісіі старшыня ўмела пабудаваць такія дачыненні, што нават тыя, хто ў душы быў супраць беларускай мовы, адкрыта не рашаліся галасаваць па нейкім пытанні „супраць”.

Неўзабаве беларускіх школаў і дзіцячых дашкольных установаў у Менску сталася большасць. Часам, ня ўсе зь іх адпавядалі свайму статусу „беларускамоўная школа”, бо Закон ўводзіўся ў жыццё, фактычна, дзякуючы энтузіазму пэўных канкрэтных людзей. Тут вельмі не хапала падтрымкі дзяржаўнай улады (Саўміну), якая моцна

супраціўлялася любым прайвам беларускасці, зынешне дэкларуючы падтрымку беларускай школы. Тым ня менш наша Камісія па адукцыі (адзінай) засталася вернай ідзе Адраджэння да канца дэпутацкага тэрміну.

Неяк да нас на Камісію па адукцыі прыйшло некалькі чалавек рускамоўных настаўнікаў і „бацькоў” з патрабаваньнем: „Уберите этот ваш белорусский язык. Что за насилие. Мы граждане Беларусь, имеем все гражданские права и не собираемся говорить на вашем языке. У нас есть свой, русский!” – гістэрычна кричэлі актыўісты „пятай калёны”.

Здавалася, у кабінце (дзе было працунае месца Вольгі Кузьміч і маё) шыбы лопнуць ад ляманту і крыку. Але лямантам нас спужаць было немагчыма. Мы добра ведалі Закон і змаглі так „адбіць” атаку, што тыя пайшлі, як кол праглынуўшы.

## КАМІСІЯ ПА КУЛЬТУРЫ І АДРАДЖЭНЬНІ ГІСТАРЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ

Камісія па культуры Менгарсавета напачатку нашай кадэнцыі была цалкам адраджэнцкая і пачынала таксама з энтузіязмам адраджаць беларускую культуру ў Менску.

Яе старшыня **Ігар Чарніўскі** меў вялікі аўтарытэт сярод дэпутатаў. Добра выхаваны, разумны і стрыманы, ён выклікаў павагу нават ў нашых праціўнікаў. Яго слова мела вагу і таму шмат якія прапановы Камісіі, якія на сэсіі прадстаўляў Ігар, пры галасаванні „праходзілі”. Першыя 2-3 гады мы (яе сябры) гэтаксама, як і Камісія па адукцыі, дружна і плённа працаўвалі і змаглі разам дамагчыся шмат чаго.

У адрозненьні ад Камісіі па адукцыі (дзе было шмат праціўнікаў адраджэння), у склад Камісіі па культуры ўвайшлі ў асноўным прыхільнікі беларускага Адраджэння. Тут былі аднадумцы, якія актыўна адгукаліся на праблемы раззвіцця беларускай культуры. Дэпутат Андрэй Завадзкі, напрыклад, падрыхтаваў сэрыю прапановаў па зымене ўсіх камуністычных назваў вуліц Менска, і мы, сябры камісіі, адзінадушна падтрымлівалі ягоныя праекты, каб, як кажуць, ўвасобіць яго

пропановы ў жыцці. Але рашэнне па перайменаванню вуліц Менска прымала выкананаўчая ўлада (Выканкам). Курыраваў гэтыя пытанні А. Сасноўскі, дэпутаты маглі толькі ўнесці пропановы.

Каб ня дашь ходу дэпутацкай ініцыятыве, спадар Сасноўскі ўтворыў сваю адмысловую грамадzkую „камісію” з „прафэсіяналамі” (яе назвы ня памятаю), а на справе са „сваіх” людзей, прыхільнікаў камуністай, якія блікавалі пропановы дэпутацкай Камісіі па культуры. Яны вырашалі, прадстаўляюць праект рашэння па зымене назвы вуліц (пропановы дэпутацкай Камісіі) на зацьвярджэнныя Гарвыканкаму, іц не. Справа па перайменаванню вуліц пачыналася з таго, што сп. Сасноўскі збіраў сваю адмысловую камісію, на якой дэпутатат зачытваў пропанову. Яе абліяркоўвалі і... не зацьвярджалі. За ўсім гэтым стаяў сам сп. Сасноўскі, які і не даваў разывіваша працэсу перайменавання вуліцу Менска. Адыёзныя назвы вуліц з імёнамі съвярдловых, валадарскіх, урыцкіх і г.д. засталіся. Кебічоўская „дырэктыва”, „вісела” перад іхнімі слабымі душамі і зачыняла ад іх усе самыя вялікія аргументы. Нічога зрабіць тут было немагчыма.

Перайменаваць удалося толькі праспект Леніна на праспект Скарыны і вуліцу Горкага на вуліцу Максіма Багдановіча, але за гэта было вельмі вялікае змаганье.

У 1992 годзе ўесь съвет адзначаў 500-годдзе славутага беларуса Скарыны. Ужо пачалася ўрачыстая вечарына з гэтай нагоды ў Менскай філямоніі, а ў Гарвыканкаме ішло „сваё” паседжанне, на якім чыноўнікі ніяк не згаджаліся перайменаваць цэнтральны Менскі праспект і наадаць яму славутае імя. Мы, дэпутаты, прысутнічалі на ім, і ціснулі, ціснулі ўпартых чыноўнікаў. Тут моцна паастараліся дэпутаты А. Завадзкі, А. Гурыновіч, В. Кузьміч, і ўсе дэпутаты камісіі па Культуре. Мы гаварылі, што гэта вялікі сорам не ўшанаваць такое славутае імя, якое ўзынімае ўсіх нас, беларусаў, у съвete, тым больш у юбілейны год. Урэшце рэшт рашэнне было прынята, але з'яўліся боем. Дэпутат Андрэй Завадзкі праства з паседжання паехаў у філямонію, каб паведаміць пра прынятае рашэнне.

Вуліцу Максіма Багдановіча удалося адваяваць таксама толькі таму, што гэта быў юбілейны год



21. Фронтаўскія лёзунгі. 1991 г.

Паэта, і мы склікалі на паседжаньне ўсіх, каго маглі. Перайменаваць вуліцу расейскага камуністычнага пісьменніка Горкага (адну з самых доўгіх вуліцаў Менска) камуністы не хацелі, таму вялікая вуліца была падзелена. Імя беларускага генія ўдалося надаць тады, фактычна, толькі палове вуліцы, астатнія часткі засталася „горкай”.

Тым ня менш і надалей дэпутаты працавалі актыўна, вынесці на сесію і дамагліся прынцыпца вельмі важных рашэнняў, пра якія я казала раней (гэрб Пагоня, Бел-Чырвона-Белы сцяг і інш.). Але потым пад уплывам неспрыяльных для беларускага Адраджэння падзеяў, сябры гэтай камісіі неяк аслаблі, абвялі, некаторыя здаліся, некаторыя зусім „ышлі ў цень” і да змаганьня за Бацькаўшчыну, за беларускую культуру сталіся няздатны мі. Першым ідэі Адраджэння здрадзіў дэпутат У. Шаранда. Пачынаў ён як актыўны прыхільнік беларусізацыі, падтрымліваў вяртаныне беларускай мовы ва ўстановы беларускай культуры, але, адчуўшы перавагу Лукашэнкі, рэзка і цынічна перайшоў да ворагаў Адраджэння Беларусі і ўжо гэтаксама актыўна падтрымліваў антыбеларускі рэжым, выступаў супраць беларускіх школаў і ўжо казаў адваротнае, што беларускія школы

непатрэбныя, бо „непэрспэктыўныя” і г.д. (сваіх дзяцей, як я чула, перавёу у рускую школу).

Але вялікія праўы і магчымасці ўсё яшчэ заставаліся ў старшыні Камісіі па культуры Ігару Чарняўскага, і па сваёй ўласнай ініцыятыве ён шмат што мог зрабіць. На жаль, Ігар Чарняўскі да пасълядоўнага змаганьня аказаўся непадрыхтаваным. Яго неактыўнасць абурала. Магчымасць працаваць на карысць беларускай культуры ў Камісіі па культуры былі немалыя і пасъля выбараў Лукашэнкі ў 1994 годзе, бо рашэнні Гарсавета ў гэтым накірунку ніхто не адміняў. Але трэба было стаўіць прынцыпова і востра пытаныні перад чынавенствам, перад установамі культуры горада. Як старшыня Камісіі Ігар Чарняўскі на гэта не пайшоў, дбаючы, відаць, пра памяркоўныя дачыненіні з існуючым чынавенствам. Ён клапаціўся гэтак пра „зайтрашні дзень”. Калі Камісія па культуры зусім падпрадавалася антыбеларускай ўладзе і, фактычна, адмовілася дзейнічаць на карысць Адраджэння, тады я, у знак пратэсту, выйшла са складу гэтай Камісіі і засталася сябрам толькі адной камісіі (па адукациі).

## ГАРВЫКАНКАМ

Мая пасада сакратара дэпутацкай Камісіі па адукациі не была „вызваленай” і не пазбаўляла ад „асноўнай” працы. З 1993 года, калі я стала інспектарам Гарвыканкама па выкананні Закона аб мовах, я думала, што пасада дасыць мне магчымасць шмат што зрабіць у справе адраджэння беларускай мовы ва ўладніх структурах.

Але гэтую пасаду ўвялі, як я цяпер разумею, фармальна, па распараджэнні Саўміна, каб для грамадзкасці была толькі відочнасць выканання Закону аб мовах. Но не было прынята ніводнага рашэння, пастановы ці загада пра санкцыі да чыноўнікаў-парушальнікаў Закона.

Калі я прыступіла да працы, высыветлілася, што я ня маю ніякіх правоў на самыя мінімальныя санкцыі ўзьдзеяньня, і функцыі мае (па задумцы Саўміна) зводзіцца толькі да „ угаворвання ” чыноўнікаў пераходзіць на дзяржаўную мову. Каб ня мой дэпутацкі статус (тут я ўжо патрабавала, не баючыся), то нічога істотнага ўвогуле зрабіць

на гэтай пасадзе было б нельга. Таму ў такой бяс-праўнай сітуацыі я старалася высіцнуць усё магчымае і з „пасады”, і з „депутацтва”, каб справа вяртання беларускай мовы ў дзяржаўны ўжытак рухалася. Мая праца ў дэпутацкай Камісіі па адукцыі якраз спалучалася з новай пасадай.

У Гарвыканкаме былі наладжаны курсы беларускай мовы, пасля сканчэння якіх чыноўнікі ўжо ня мелі адгаворкі, што ня ўмееюць чытаць-пісаць па-беларуску.

Ніякага вопыту інспектарскай работы па пераводу чынавенства на дзяржаўную мову ў мяне не было, я пачынала, абаніраючыся на свае пэдагагічныя навыкі і ўжоўленыні, і разылічвала на падтрымку свайго непасрэднага начальніка намесыніка старшыні Гарвыканкама А. Сасноўскага.

Ён выклікаў мяне да сябе з папярэднім плянам работы. Мы яго абмеркавалі, і спадар Сасноўскі даў мне заданьне ісць ў Гарадзкое ўпраўленьне, дзе распрацоўваючы пляны-мапы горада, раёна і г.д. (назыв Упраўленьня мяня памятаю). „Пачніце з (тут называецца прозьвішча чыноўніка) і пастрайцесь яго пераканаць, што ўся дакументацыя павінна быць па-беларуску”, – сур’ёзна сказаў А. Сасноўскі.

Я таксама з усёй адказнасцю накіравалася выконваць такое трохі дзіўнае даручэнне. Зайшоўшы ў кабінет, я ўбачыла сытага маскоўца, які глядзеў на мяне сальнымі вачымі з вышыні свайго „крэсла”.

Пачалася гаворка, і я адразу адчула моцны супраціў і нежаданье сур’ёзна абміркоўваць моўнае пытанье. Але гэта было маё першае заданьне і пачынаць з патрабаваньняў, з рэзкай гаворкі не хацелася. Я вырашыла яго пераканаць. Мы прагаварылі гадзіны дзіве-тры, але пераходзіць на дзяржаўную мову і весьці справаводства па-беларуску ён усяроўна не згадзіўся. Я вярнулася ў кабінет А. Сасноўскага расчараўваная, але ён мяне супакоіў, падбадзёрыў і сказаў, каб я не растрываўлася, што ўсё наперадзе.

Толькі праз нейкі час, разабраўшыся ў сістэме адносінай Гарвыканкама (ад якой раней я была вельмі далёкая), мне стала зразумела, што Сасноўскі паслаў мяне да свайго падначаленага, якога трэба было не ўгавораваць, а перадаць загад і тэрміны выкананья. Са мной спадар Сасноўскі

прастая згуляў злы жарт, карыстаючыся майм няявданнем структуры Гарвыканкаму і сістэмы службовага падпрацдаванья.

Другое маё службовае заданьне таксама мела пад сабой пэўную каверзу. Спадар Сасноўскі выклікаў мяне да сябе і паведаміў, што ў горадзе нядаўна ўтвораны Анимацийны цэнтар. „Чым яны там толькі займаюцца! Яны распайсоджваючы парнаграфію ў выглядзе мультфільмаў!” – абураўся спадар Сасноўскі і даручыў мне як інспектару Гарвыканкама добра праверыць іхнью працу, зрабіць выразныя высновы, „каб не распайсоджвацца усялякая непрыстойшчына” (такім чынам ён стараўся сфармаваць маё нэгатыўнае стаўленыне да беларускіх аниматарапаў).

Я патэлефанавала ў Цэнтар аб сваім візіце. Мяне супстрэлі вельмі настярожана, як чарговага душышеля. Я іх не пераконвала, сказала толькі, што хачу пазнаёміцца з усёй іхнім прадукцыям, каб зрабіць аўктыўную выснову.

Мне паказалі ўсе фільмы, якія былі на іхнай студыі, у тым ліку і паўнамэтражны фільм па матывах Дэкамэрону. Уражанні мае былі вельмі вялікія. Ніякай пошласьці я ня ўбачыла. Гэта было таленавіта і з бліскучым гумарам. А іхныя казкі-мультфільмы, на мену думку, перамаглі (і перамагалі!) на любых міжнародных конкурсах. Я ўбачыла, што тут працуецца сапраўдныя мастакі найвышэйшага прафесійнага ўзроўню, што іхнія фільмы маюць сусьветны мастацкі ўзроўень. Чаму ж мяне ськіроўваюць на тое, каб майм рукамі (рукамі БНФ) задушыць гэтую крыніцу анимацийнага мастацтва на Беларусі – задавала я сабе пытанье.

Я стала разъбірацца ў гісторыі Цэнтра, і спадар Алег Белавусаў, кіраўнік (дарэчы, у 1989-1990 гг. сябра Сойму БНФ і адзін з заснавальнікаў „Мартыралогу Беларусі”), расказаў мне, што будынак (былы дзіцячы садок за „плячымі” крамы „1000 дробязяў”) яны атрымалі таму, што ён быў прызнаны непаддлягаочым аднаўленню – у такой ступені ён быў зруйнаваны. Горад мусіў бы яго толькі знесці. Толькі таму будынак аддалі аниматорам, паставіўшы ўмову адбудовы памяшкання ў пэўныя тэрміны.

Дзеячы Цэнтру выканалі ўмову. Грошы на аднаўленыне былі патрачаны імі велізарныя, але

цяпер Цэнтр выглядаў, як чудоўная сядзіба-маёнтак, ды яшчэ ў цэнтры Менска.

Неўзабаве нейкі чыноўнік праезджаў уздоўж адноўленай сядзібы беларускай анімацыі, якая зрабіла на яго незвычайнасць уражанье. Пасыльдаў адпаведны зворт у Гарвыканкам. Ня ведаю, аб чым там размаўлялася, што каму абязцалася, але ў Гарвыканкаме было вырашана сядзібу ў аніматараў адабраць.

„Наперадзе вялікая праца, нас ужо ведаюць у ЗША, нам дапамогуць стаць на ногі, мы выжывем, калі мы нас не „зарэжце”, – сказаў мне спадар Белавусаў.

Я паабязцала яму абавязкова прывезыці сваю дакладную запіску (вынік „праверкі”) на імя сп. Сасноўскага (абязцаныне сваё я, безумоўна, выканала).

Што ж, я добра разумела, што пастаўлена на вагі існаванні беларускай анімацыі, якая была вышэй за рэссійскую і прафэсіяналізмам, і мастакім узору, і высокім густам, разумела сваю адказнасць у гэтым, таму да напісання справаздачы сваёй праверкі аднеслася сур’ёзна і зрабіла вельмі разгорнутую дакладную запіску (аб’ёмам каля дзесяці друкаваных старонак), падрабязна спыніўшыся і на так занепакоіўшым сп. Сасноўскага Дэкамэроне, абрэгнавала яшчэ і неабходнасць падтрымкі Цэнтра анімацыі ад дзяржавы.

Напэўна, гэта выглядала пераканаўча, бо праз нейкі час, прачытаўшы мою справаздачу, намесьнік старшыні Гарвыканкама сп. Сасноўскі на выклікаў мяне да сябе (што звычайна прынята), а сам прышоў у наш з В. Кузьміч кабінет са свайго трэцяга паверху на наш чацвёрты. Ён быў пад такім уражаннем, што я нават разгубілася. „Галіна Фёдараўна, мне яшчэ ніколі падобных дакладных запісак, такіх вялікіх і абрэгнаваных, ніхто не пісаў. Вы мяне пераканалі, вы малайчына”, – хваліў ён мяне. Мне было трохі дзіўна, бо нічога „звыш” я там не напісала, праста пастаралася абрэгнаваць свае думкі як навуковец, выкарыстоўваючы пэўныя аргументы і спасылкі, чым, напэўна, і абяззброіла свайго начальніка. Звычайна ж такія дакументы пісаліся сухой канцылярскай мовай і наслі фармальныя характеристар, тым больш ведаочы „устаноўку” начальнства.

З іншага боку, гэта съведчыла пра тое, што спадар Сасноўскі ня быў злосным душыщелем усяго нацыянальнага. Ён быў звычайным савецкім чыноўнікам, які выконваў загады зьверху, але ўплываў на яго калі-нікалі на тыя часы было магчыма. Гэта ж быў чыноўнік-выканаўца. (Прыйдзе час, і спадар Сасноўскі будзе выконваць зусім



22. Галіна Пазыняк дэпутат Менгарсавета ад БНФ. 1993 г.

іншыя распараджэнні зьверху. Я тады буду ўжо ў эміграцыі ў Варшаве, і буду цяжка перажываць ягоныя крокі (і усяго чынавенства) супраць беларушчыны. Праз нейкі час, як мне казалі, беларускі Анімацыйны цэнтар рэжым „задушыў” і сядзібу адабраў.)

\* \* \*

Інфляцыя 90-х гадоў цяжка перажывалася нашымі грамадзянамі. Расло беспрацоўе, у крамах не было прадуктаў і іншых тавараў, на асноўныя прадукты (масла, цукар, грэчка, макароны і іншыя) Саўмін увёў талоны. Гэтыя тавары праца-

валіся лімітавана і па талонах на кожны месяц, што спараджала ў людзей наўпэўненасць у заўтрашнім дні, і яны скуплялі ўсё, што „можна”, нават калі нешта было і непатрэбнае. (Напрыклад, талоны на гарэлку „атаварвалі” і тыя, хто яе й не ўжывалаў – дзеянічаў агульны психоз).

І толькі чыноўнікі выкарыстоўвалі сваё службовае становішча для ўласнага („дзікага”) абагачэння. Знаходзячыся на дзяржаўнай пасадзе, яны бралі велізарныя крэдыты „на ўсё жыццё” і, дзякуючы страшэннай інфляцыі, маглі іх цалкам выплаціць за некалькі месяцаў. (Такія крэдыты прости чалавек узяць, зразумела, ня мог.) Вакол беларускіх гарадоў, як грыбы, пачалі вырастаць гмахі намэнклятуры. Разбудоўваючыя так званыя „царскія вёскі”. Але ж не дарэмна гаворыцца: калі Бог хоча каго пакараць, то пазбаўляе розуму.

Неяк да нас у кабінет зайшла загадчыца аднаго з аддзелau Гарвыканкама і падзялілася сваёй „бядой”. Яна, як і ўсе „разумныя людзі”, узяла крэдyt на пабудову чатырохпавярховага „катэджу” пад Менскам. (Маўляў, усе кругом будуюць катэджы, дык што ж я горай за іншых?). Яна прадала дзіве свае дачы – два цудоўныя драўляныя дамы на беразе рэчкі ў цудоўным месцы. (Думала: „Навошта мне тая старомодная „старызна”, калі будзе катэдж“). Катэдж-маёнтак пабудавала, але ён аказаўся нерэнтабельным, бо толькі ацяпленыне цаглянага гмаху выцягвала б усе гроши. Падумаць пра гэта заранё у чыноўніцы не хапіла кемпівасці. Так і стаяў гэты пусты і нікому не патрэбны гмах, як і сотні іншых – жудасны помнік закапаных народных грошай, вынік так званай „гайдараўскай” рэформы. І прадаць немагчыма, і гроши ня вернеш (і два цудоўныя дамы страчаны). Так сквапнісьць за кошт народа абларнулася ўпадкам для нашай чыноўніцы.

## ЧЫНОЎНІКІ

Чыноўнікі Гарвыканкама як быццам баяліся гаварыць на роднай мове, і сп. Сасноўскі таксама прадаўжаў гаварыць па-расейску. Аднаго разу на нейкай гарадзкой імпрэзе яму далі слова. Я была прыъемна ўражана, што ён гаварыць на добрай беларускай мове. Цікава, што і гаварыў якраз разумна, талкова, не парабаць зъ ягонымі прамова-

мі па-расейску. Дык вось жа – трэба выслужыцца перад рэжымам.

У цэлым у нас склаліся паважлівыя адносіны. Аб гэтым гаварыў нават такі „съмешны” для нас факт. У Філярмоніі адбываўлася нейкая дзяржаўная ўрачыстасць, і мы з Вольгай Кузьміч як супрацоўнікі Гарвыканкаму павінны былі прысутнічаць. Мы збіраліся даехаць ў Філярмонію на мэтро, але калі выйшлі з Гарвыканкаму, то сутыкнуліся са спадаром Сасноўскім, і ён запрасіў нас паехаць разам зь ім у службовым аўтамабілі. Гэта было вынікам якраз асабліва паважных адносінаў, бо (аказаўсацца) было не прынята, каб падначаленныя на імпрэзу ехалі ў машыне з начальнікам.

Аднаго разу сп. Сасноўскі рагышыў пахваліца і паказаў мне некалькі фатаграфіяў. Відаць было, што ён імі вельмі ганарыцца: „Паглядзіце, Галіна Фёдаравна, зъ якімі людзьмі я спадобіўся сфатаграфавацца!” – з захапленнем казаў ён. Я падумала, што, ну, ня менш, як з нейкім Народным пісменнікам Беларусі ці заслужаным беларускім дзеячом, вучоным, вядомым гісторыкам, мас-таком, артыстам – ну, ужо й не прыдумаю, з кім.

Я глянула на фатаграфіі і ўбачыла рускага на-мэнклятурнага прэм'ера Чарнамырдзіна і К., а побрач зь імі – нашага Сасноўскага. Гэта быў здымак з тых часоў калі п'яны Кебіч цалаваўся з п'яным Чарнамырдзінам (а газета Свабода зъмясціла той гідкі пацалунак п'яных). Расчараваная, я толькі ўздыхнула. Ворагі, якія пазней, у 1996-м, каб уратаваць пра расейскі рэжым Лукашэнкі нахабна прыпхінуцца ў Менск, каб нашкодзіць беларусам, а беларускі чыноўнік ледзь ня страціў прытомнісць ад „ахапіўшых пачуццяў” быць прыстаўленым да акупанцкай нагі... „Эх, спадар Сасноўскі, спадар Сасноўскі, – падумала я. – І калі ж вы выцісніце з сябе раба!”

Мы з Вольгай Кузьміч пачалі патроху прыносіць яму дзеля інтэлектуальнага развіцця розныя беларускія кнігі, у тым ліку і кнігі М. Ермаловича. Цікава, што ён іх чытаў, гэта было відавочна.

Калі ж Гарвыканкам вырашалаў пытаныне аб выдзяленні кватэры нашаму вядомаму гісторыку Міколу Ермаловічу, спадар Сасноўскі стараўся, каб яно было вырашана на карысць славутага беларуса. Калі ражэніне было ўжо прынята, ён зноў сам прышоў у наш кабінет (што было, як я ўжо

казала, пзўным знакам) і з радасцю паведаміў: „Удалося!”

Але напярэдадні майскага сьвяткавання (здацца, у 94-м г.) Менск, як звычайна, упрыгожваўся (за кошт гарадзкога бюджetu). Я пратанавала „начальніку”, каб усялякія транспаранты, расцяжкі і сцягі мелі колеры дзяржаўнай сымволікі. Сасноўскі быў ня супраць. Але на свята я ўбачыла на вуліцах чырвона-зялёныя кветкі, сцяжкі і інші. І абурылася: „Мы ж дамовіліся, і вы абязвалі!?” „Белага матэрыйлу не знайшлі”, – адказаў мне эластичны чыноўнік.

Вось так, нават на ўзроўні афармлення горада ішоў велізарны супраціў усіму нацыянальнаму, бо нацыянальныя колеры дэмантравалі незалежнасць Беларускай дзяржавы. Спадар Сасноўскі быў ня здольны на учынак сваім распараджэннем упрыгожыць горад у нацыянальныя колеры. Зноў перашкодзі рабскі дух, бо ён быў простым выкананцам і баяўся парушыць волю вышэйшага кірауніцтва – В. Кебіча, кірауніка Саўміну, які з вышыні сваёй пасады перашкаджай станаўленню нацыянальнай Беларускай дзяржаўнасці. Беларус па паходжанью, Кебіч стаўся сапраўдным манкуртам і як старшыня беларускага ўраду дзеянічаў па ўказы Масквы на школу свайму народу. (Неўзабаве А. Сасноўскі ўзначаліў ініцыятыўную группу В. Кебіча як кандыдата ў прэзыдэнты, а пры Лукашэнку ён стане нават Міністрам культуры, і пачуху пачне душыць беларускую культуру. Але гэта ўжо будзе, калі мы апынемся ў эміграцыі.)

У сістэме постсавецкай улады мне даводзілася бачыць шмат такіх людзей, як Сасноўскі: прыстойных і неблагіх ў адных абставінах, і зусім непадобных у іншых. Гэта тыпаж, вобраз сэрвільнай беларускай савецкай намэнклатуры. Уласна дзеля разумення гэтага вобразу я пра яго і пішу. Мне здаецца, што такі тыпаж чыноўніка мне добра вядомы. Аднак стопрацэнтова не магу ўсё ж адказаць сабе на адно пытанье: ці ёсьць у беларускага чыноўніка пад рэжымам штосьці святое, няхай бы сабе скаванае далёка і глыбока, хоць дзе ў калене, ў пяце, ці ў селяёнцы, праз якое ён ніколі ні пры якіх абставінах ня мог бы пераступіць, ня змог бы адмовіцца?! Ці ёсьць такое ў людзях, што здольныя пераступаць праз Бацькаўшчыну, праз мову, праз сымвал, праз самога сябе?! Вось

дзе пытанье. Ведаю добра, што польскі чыноўнік не пераступіць нават праз літару, якое што мову, не пераступіць чэх, араб – ніхто з цывілізаваных. Хто дасць адказ за беларускага бюракрата? Мне часам здаецца, што ад адказу на гэтае пытанье будзе залежыць лёс Беларускай нацыі.

Хоць, вядома ж, гэта перабольшаныне. Бо нацыю мацуноць і ўзвялічаюць не малыя, а вялікія людзі, і не бюракраты-чыноўнікі. Але то што чыноўнікі могуць яе паніціць і проста уграбіць, тут ужо і сумнівацца не прыходзіцца. Гісторыя, рэчаіснасць і практыка тое, на жаль, пацвярджаюць.

## ЗА РЭФЭРЭНДУМ

Дзікая намэнклатурная прыватызацыя з кожным днём пагаршала становішча беларусаў, расло беспрацоўе. Недзеядольны Вярхоўны Савет становіўся моцным тормазам ў прыняціці новых эканамічных законаў для ўзмацнення Беларускай дзяржавы, і Народны Фронт выстаўляе патрабаваныне аб неабходнасці новых выбараў. Аднак старая канстытуцыя БССР, за якую трymалася намэнклatura, фармальна не давала магчымасці правесці нечарговыя выбары. Пасля прыняціці Закону аб рэфэрэндуме ў канцы 1991 г. гэта становішча рэальная магчымым. Фронт аб'яўляе збор подпісаў за рэфэрэндум аб датэрміновых выбарах. А сабраць іх траба было неверагодна шмат (300 тысяч) і ў месячны тэрмін.

Кірауніцтвам Фронту прадумана было ўсё да дробязю і адлюстравана ў агульнавыпрацаваных і падрабязных інструкцыях для зборшчыкаў подпісаў за рэфэрэндум. А сабраць подпісаў трэба было, зразумела, значна больш, чым вызначана ў Законе. Усе разумелі, што потым „правяральщицы” з ЦВК будуть вельмі пільна ўглядзіцца і прыдзірацца да нашых падпісных лістоў. Калі ж у падпісным лісце адзін подпіс будзе прызнаны неадпаведным (несапраўдным), будзе выкідацца ўвесь ліст (такую адмысловую нам прыдумалі інструкцыю). Таму Фронтам было вырашана, што падпісныя лісты ня могуць быць вялікімі (здаецца, 4-5 подпісаў). Гэтае рашэнне мела і адмоўныя бок: страшэнна павялічвалася колькасць самых падпісных лістоў.

Перад пачаткам кампаніі па збору подпісай у суполкі Фронту былі разасланыя інструкцыі, у якіх асаблівай ўвага звярталася на тое, што подпісы за рэфэрэндум могуць быць толькі ўласнаручныя. Ніякі мужы-жонкі ці сваякі падпісвацца за некага не павінны.

І началася праца. З пад'езда ў пад'езд, з кватэры ў кватэру. Кожны вечар на працягу месяца, у любую непагадзь пасыля працы фронтайцы ішлі на другую, вельмі цяжку „працу”.


Вынікі адсочваліся кожны дзень, кірауніцтва нас падштурхоўала: можам ня ўкладыці ў графік. І мы зноў і зноў, нават калі амаль сканчаліся сілы, сцыснуўшы зубы, ішлі па дамах. Цяжкі гэты быў месяц, надзвычай – але подпісы былі сабраныя ў тэрмін (сабралі 411 тысячай).

І тут мы сутыкнуліся зь яшчэ адной рагаткай, якую нам паставілі былья камуністы. Кожны падпісны ліст з усёй Беларусі павінен быў быць асабіста падпісаны толькі старшынёй Ініцыятыўнай групы па збору подпісай за рэфэрэндум. Ад сканчэньня збору подпісай і да іх здачы ў ЦВК быў вельмі маень тэрмін (2-3 дні), а лістоў было сотні тысячай. Падлічылі, і атрымалася, што каб іх падпісаць, старшыня Ініцыятыўнай групы павінен быў бы ня спаць і ня сесьці, працаўца без перапынку 24 гадзіны ў суткі і толькі ставіць подпісы, як робат, і на гэта пайшло б мінімум два тыдні. А ў рэальнасці спатрэбілася б часу значна больш – некалькі месяцаў.

Але і тут было прыдумана выйсьце: зрабіць факсіміле подпісу старшыні Ініцыятыўнай групы. І тады пячаткі з факсіміле на падпісных лістах магла ставіць цэлая група фронтайцаў.

Але гэта быў такі аўтамат, што трэба было вялікае памяшканье, дзе б можна было зрабіць гэту працу. Сядзібы ў Фронта яшчэ не было. Зноў перашкода.

Аднак выйсьце знаходзіцца тады, калі яго шукаць. І мы яго знайшлі. Папярэдне сакрэтна дамовіўшыся з дырэктарам адной менскай школы, мы зьевезлі туды сотні скрынёў з падпіснымі лістамі – якраз былі выхадныя, школа не працавала і гэта можна было зрабіць канспіратыўна. (Каб пра гэта даведаліся ўлады, то адразу б забаранілі.) Таму і на „кругласугачную” працу адбіralі толькі надзейных фронтайцаў, якія разъмосьціліся ў не-



23. Менск 18.Х.1992. Мітынг за рэфэрэндум аб новых выбарах.

калькіх клясах і працавалі увесь дзень і ўсю ноч. І пасьпелі. Да панядзелка (калі пачыналіся заняткі) школа была пустая. Каля двухсот тысячай подпісных лістоў быў „праштампаваны” факсіміле і іх можна было здаваць у ЦВК.

Але падвоху і правакацыі мы чакалі ў любы момант, таму машины (пасажырская аўтобусы) з падпіснымі лістамі рушылі ў ЦВК у суправаджэнні дэпутатаў і шматлікай ўзброенай у аўтаматы міліцэйскай аховы (Пазынек пастараўся праз Вярхоўны Савет і Міністэрства Ўнутраных Справаў).

Пасля прыведкі, ЦВК прызнаў подпісы сапраўднымі, і па Закону заставалася толькі прызнаць дату рэфэрэндуму на сесіі Вярхоўнага Савету, якая якраз адбывалася. Але гэта па Закону. Старшыня Вярхоўнага Савета С. Шушкевіч нечакана распускае сесію і не зьбірае яе паўгода. Гэта была вялікая здрада інтарэсам Беларусі, якая ня мае ніякіх апраўданняў і дараванья. Быў паставлены пад удар рэальны шанец пераламаць ситуацыю ў краіне, правесці дэмакратычныя выбары парламанту ў той час, калі Народны Фронт баў у энім папулярнасці, і пачаць новую вольную нацыянальную гісторыю Беларусі.

За гэтыя паўгады перапынку намэнклatura „падрыхтавалася”. Тым, хто ўласнымі нагамі „выходзіць па кватэрах” сотні тысячай подпісай за рэфэрэндум, немагчыма было спакойна глядзець сесію ВС, дзе вырашалася гэтае пытаньне. Закіпала кроў ад здрады усіх гэтих яшчэ камуністычных дэпутатаў, якім так „утульна” было ў дэпутацкіх крэслах. Лёс Беларусі іх не абходзіў.

Здавалася, што ярыя выступы намэнклятурных артадоксаў супраць рэфэрэндуму дасягнулі эпагею подласці. Але ў парадунаныні з паводзінамі дэпутата Д. Булахава нават артадоксы здаваліся „хлопчыкамі”. Як страсна, як карціна, як „чесна” ён хлусіў са съязьмі у вачах і дрыгоццем у голосе (пераплюнуў Лукашэнку). Булахай (які напярэдадні сэсіі незаконна сеў за руль і наехаў, забіў на дароге жанчыну) ратаваў сваю скuru ад турмы і службый намэнклятуры бессаромна з цынізмам Юды, „абгрунтоўваючы” скасаваныне рэфэрэндуму, перакручваючы Закон і парушаючы ўсялякую чалавечую лёгіку. Ходам сэсіі кіраваў Шушкевіч, які ад пачатку тармазіў усю справу з рэфэрэндумам. Ён ўмела скарыстоўваў паўнамоцтвы вядучага сэсіі, каб ня даць належнага слова Апазыцыі БНФ і падвесці пытаныне пад забарону. Яго пазыцыя адыграла вельмі адмоўную ролю. І тое, што рэфэрэндум не адбыўся – на сумленыні найперш гэтых двух людзей, і, мне здаецца, асабліва Шушкевіча.

Пасля незаконнай забароны рэфэрэндума Кебіч пусціў агентуру і функцыянераў КГБ ў Савет Міністраў, на Беларусі стала адкрыта праводзіцца прамаскоўская палітыка, началі ўмацоўвацца антыбеларускія сілы, беларускія адраджэнцы засталіся па за ўладай.

## КАМИТЭТ „ДЗЕЦІ ЧАРНОБЫЛЯ БНФ”

Ня глядзячы на тое, што Народны Фронт утварыўся ў 1988 годзе, даволі доўгі час камуністычныя ўлады адмаўляліся яго афіцыйна рэгістраваць. Час ішоў, а справа ня рухалася. Масавая і адзіная адраджэнская арганізацыя ня мела юрыдычнага статусу. Ужо адбыўся першы шматтысячны *Чарнобыльскі Шлях*, быў адкрыта праўда пра Чарнобыль. Фронт жыў і дзейнічаў. Працавала фронтаўская Камісія па проблемах Чарнобыля. Быў ўтвораны Чарнобыльскі Камітэт Беларускага Народнага Фронту „Дзеці Чарнобыля”, які спачатку ўзначаліў Мікола Купава, а потым Генадзь Грушавы. Камітэт займаўся аздараўленнем дзяцей

Міжнародны аўтарытэт і вядомасць Фронта ўзрасталі. Чарнобыльская Камісія і Камітэт

Фронту пасьпяхова дзейнічала. Беларускіх дзяцей запрашалі на аздараўленыне ў розныя заходнія краіны. Савецкай дзяржаве нікага даверу з боку гэтых краінаў не было. Давяралі толькі Фронту. А Фронт на гэты час усё яшчэ ня быў зарэгістраваны і юрыдычнага статусу ня меў.

Раштам мы даведаліся, што Генадзь Грушавы зарэгістраваў сваю арганізацыю, узяўшы фронтаўскі назоў „Дзеці Чарнобыля”. Скрыстаўшы аўтарытэт Фронту і свою дзейнасць у Фронце, ён паступова адыйшоў ад БНФ і пачаў самастойную дзейнасць.

Але Фронт, які пачынаўся з Курапатай і з праўды пра Чарнобыль, ня мог застацца без Камітэту, які б займаўся чарнобыльскімі проблемамі беларускіх дзяцей. Кіраўніцтва Фронту шукала асобу, якая б узначала гэту фронтаўскую дзейнасць. Як я ведаю, было некалькі спрабаў вырашыць гэтае пытаныне, але праца неяк не наладжвалася.

Аднаго разу пасяля Сойму Старшины Фронту папрасіў мяне застацца і прапанаваў ўзначаліць гэту працу ў Фронце. „Вы дэпутат, у вас большыя магчымасці дапамагаць беларускім дзяцям”, – сур’ёзна разважаў Пазняк. „Але ж я ня ведаю, з чаго пачаць і што рабіць”, – разгубілася я. „Гэта ня страшна, мы дапаможам”, – падбадзёру ўмяне Старшины.

Ня глядзячы на сваю дэпутацкую занятасць, Фронт для мяне заставаўся галоўным і важнейшым, ды і ў Гарсавеце я дзейнічала як прадстаўнік БНФ, ў яго інтарэсах. І я пагадзілася.

Новы Фронтаўскі Чарнобыльскі Камітэт (які мы назвалі *Камітэт „Дзеці Чарнобыля БНФ”*) трэба было „сабраць”, бо гэта дабрачынная грамадзкая арганізацыя. Ахвярна дапамагаць хворым ад Чарнобыля дзяцям здольныя толькі людзі з добрымі і цэплымі сэрцамі.

Зь вялікай павагай успамінаю нашу агульную дзейнасць з сябрамі *Камітэту* Валянцінам Асташынскім, Юзікам Такушэвічам, прыхільніцай Фронту Вольгай Кузьміч, дэпутатамі Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сяргеем Антончыкам, Аляксандрам Шутом, Уладзімерам Холадам, Галінай Акаловіч і іншымі фронтаўцамі. Некаторыя працаўвалі ўвесь час, некаторых дастатковая было папрасіць дапамагчы – ні ад каго мы ніколі не чулі адмовы і спасылак на занятасць. Людзі ад-



24. 26 красавіка 1990 г. Чарнобыльскі мітынг БНФ на плошчы Свабоды ў Менску.

прошваліся з працы, браў адгулы, ахвяраваліся сваім выхаднымі і нават адпачынкамі, калі была неабходна іхня дапамога чарнобыльскім дзесям.

Пачаць мы вырашылі з арганізацыі аздараж-ленчага летніка для дзяяцей на цудоўнай спартыўнай базе па падрыхтоўцы алімпійскага рэзэрву ў Плешчаніцах. Патрэбны былі гроши. Гроши знайшла (што было зусім ня проста) мая калегадэпутат Вольга Кузьміч. Ня раз мы зь ёй ездзілі да спонсараў, запрашалі іх да сябе ў Гарасавет, вялі перамовы. Цяжкасьць для іх была ў тым, што летнік арганізоўваў Народны Фронт, і на тая часы для бізнесу было вельмі небясьпечна (яны так лічылі) пералічваць гроши ў летнік з грыфам „фронтавікі”. Але жыцьцё нас пераканала на раз, што немагчымага не існуе, бо – калі кіравацца высокай і съветлай ідэяй – „вырастаюць крылы”. І выйсьце мы знайшли.

Калі гроши ў Плешчаніцы былі пераліччаны, мы сабралі групу дзяяцей на адпачынак, і летнік Камітэту Дзеци Чарнобыля Беларускага Народнага Фронту быў адчынены. Праўда, грошай ха-

піла толькі на месяц, але мы былі вельмі радыя, што здолелі зрабіць першыя крокі.

Нашая задума была ў тым, каб арганізаваць аздаражленчы і менавіта беларускі летнік для беларускіх дзяяцей (на тая часы беларускамоўных летнікаў не было, бадай, нідзе). Сабраўшы ў большасці рускамоўных дзяяцей, мы плянавалі ахінцу нашых дзяяцей цеплынёй і ўвагай, каб яны пражылі ў летніку ў атмасфэры беларускай культуры, мастацтва, нашай гісторыі, векавой беларускай традыцыі, у вандроўках па нашай найпрыгажэйшай Лагойшчыне (такая ўстаноўка была для выхавацеляў).

Напэўна, мы ня ўсё прадугледзелі, ня ўсё змаглі, ня ўсё атрымалася гладка. Гэта быў наш першы самастойны, як мне здаецца, „блін комам”. Але мы вельмі стараліся, і пазней чулі ад дзяяцей добрыя слова.

Ня раз са старшынёй Фронта мы абмяркоўвалі канцепцыю Чарнобыльскага камітэту, і праблему Чарнобыльскай бяды мы разглядалі ў двух аспектах: фізічнага і духоўнага Чарнобылю. Фізічнае



25. 26 красавіка 1990 г. Чарнобыльскі мітынг БНФ на плошчы Свабоды ў Менску. Малітва.

ратаваньне ад Чарнобылю мела на ўвазе працяг ратаваньня ад духоўнага зыншчэння нашай нацыі. Сваю задачу мы бачылі на ў тым, каб падмяніць працу лекараў (што немагчыма) ці займацца выключна аздарапленьнем хворых дзяцей за мяжой (як гэта рабіў Г. Грушавы і іншыя). Мы разумелі, што трэба ратаваць беларускіх дзяцей духоўна, бо без духоўнага беларускага адраджэння нашай моладзі мы страцім Бацькаўшчыну, а без яе нашымі беларускімі проблемамі праймацца ня будзе нікто.

Каб выпрацаваць нашу фронтавскую (чарнобыльскую) канцепцыю, мы вырашылі напачатку увайсці ў сутнасць дзіцячых проблемаў, звязаных з Чарнобылем і тады шукаць свае шляхі ў гэтай беларускай бядзе. Зянон Пазняк парайў мне зъянрнуцца да людзей, якія займаліся гэтымі проблемамі прафэсійна. Я пазнаёмілася з цудоўнымі лекарамі Рэспубліканскага Навукова-Дасыледчага Інстытута Радыяцыйнай Медыцыны ў Менску.

У гэтым НДІ працавалі выключна спэцыялісты. Яны выязджалі непасрэдна ў забруджаныя

вёскі, выяўлялі там хворых дзяцей і везьлі іх ці выклікалі ў Менск на дасыледваныні і лячэнне. При гэтым рабіліся ўнікальныя медычныя навуковыя вынікі, якіх ня мела ні адна краіна сьвету. Тут, у Беларускім НДІ радыяцыйнай медыцыны, я вельмі блізка сутыкнулася з нашай нацыянальнай бядой, даведалася пра вялікі пласт дзіцячых проблемаў забруджаных радыяцыйнай раёнаў Беларусі.

Каб абмеркаваць праблемы здароўя беларускіх дзяцей, Зянон Пазняк як Старшыня БНФ і дэпутат Вярхоўнага Савету, на раз сустракаўся з кіраўніцтвам НДІ радыяцыйнай медыцыны, з лекарамі дзіцячых шпіталей, разам з чарнобыльскім Камітэтам Фронту наведваў дзіцячыя дамы ў Салігорску, Менску, у Дулебах і інш., ад імя Фронту прапаноўваў супрацоўніцтва, дапамагаў асабісту ў вырашэнні шмат якіх проблемаў на ўзроўні Вярхоўнага Савета.

Так ішло нашае фронтавскае супрацоўніцтва з медыкамі Беларусі, з НДІ радыяцыйнай медыцыны, з Цэнтрам шчытападобнай залозы пры клінічным шпіталі №1 Менска пад кіраўніцтвам



(фота А. Клінчукак)

## 26. У шпіталі пасоля Чарнобыля.

прафэсара Я. Дзямідчыка і іншымі медычнымі ўстановамі, якое доўжылася, пакуль антыбеларускі рэжым не скасаваў усю нашу дзейнасць і дзейнасць НДІ ў Менску.

Асабліва запомнілася нашая паездка ў Салігорскі дзіцячы дом, дзе знаходзіліся дзеткі дашкольнага ўзросту. Выхавацелькі гэтага Дому вельмі прыхільна і з вялікай павагай сустрэлі кандыдата ў прэзыдэнты Зянона Пазняка і ўсіх, хто прыехаў разам з ім (гэта дэпутаты Вярхоўнага Савета, Ул. Заблоцкі і С. Антончык, сябры Управы Фронту і фронтаўцы Салігорска), дзякавалі за пачастункі і цацкі, якія мы прывезылі. Яны паказалі нам, як жывуць дзеткі, пазбаўленыя ўласнага дома. Усё было чыста, прыгожа, з густам і па-сямейнаму ўтульна. Прыемна ўразілі нас і самі выхавацелькі. Ад іх зыходзіла вялікая цеплыня і дабрыня да гэтых маленьких грамадзянаў Беларусі, якім яны замянялі сям'ю. Жанчыны задавалі шмат пытаньняў пра пляны Пазняка як кандыдата ў прэзыдэнты наконт дзіцячых установаў для дзяцей-сірот, Зянон Пазняк пытаяўся пра патрэбы такіх дзіцячых установаў. Размова была цікавая і карысная.

Потым мы вышлі ў садок, дзе гулялі дзеткі з выхавацелькамі. Дзеці літаральна абліялі ўсіх

нас, і кожны зь іх прасіўся „на ручкі”. „Тата-тата, мама-мама”, – жаласна прасіліся яны. І калі мы бралі дзяцей на рукі, яны аж дрыжэлі, прыціскаючыся і ўчапіўшыся за нас ручкамі, так не ставала ім бацькоўскай і матчынай ласкі.

Успамінаючы гэтую сустрэчу, шчыміць душа ад вялікага жалю і любові да тых абяздоленых дзяцей. Па дарозе назад у Менск Пазняк гаварыў пра тое, як шмат траба зрабіць для гэтых дзетак у новай вольнай Беларусі, каб яны расылі годнымі і спакойнымі, каб безбацькоўшчына іх не зламала.

Менскі Дом дзіцяці №1 (на вуліцы Разінскай, у раёне Грушавікі) таксама пакінуў вялікі і балочы съслед у нашых душах. Зянон Пазняк прыехаў туды, каб пазнаёміца з праблемамі „чарнобыльскіх дзяцей” у літаральным значэнні гэтага слова, бо тут знаходзіліся дзеткі ад некалькіх месяцаў жыцця, і ўсе яны былі калекамі, інвалідамі з нараджэння. Была там дзячынка з „ластамі” замест ножак, дзячынка, якая нарадзілася з паталёгіяй слыху (слыхавы аппарат у яе адсутнічаў), хлопчык, які нарадзіўся з адной ручкай (таму яна была вельмі вялікая) і непрапарцыянальна малымі ножкамі, але вельмі не па гадах разумова развітвы і г.д. Былі дзеткі, дагляд за якімі быў немагчымы ў дамашніх умовах (калецтва вымагала спэцыяльнага дагляду і медычнага абсталяванья). Адна такая дзячынка трапіла сюды, але кожны дзень да яе прыходзіла яе маці і знаходзілася тут са свайгеменай дачушкай.

Тут, у гэтым Доме дзіцяці – прытулку страшнай дзіцячай паталёгіі – мы ўбачылі шмат бяды і гора, што прынёс людзям Чарнобыль.

Дзякуючы аўтарыгэту Фронту і міжнароднаму аўтарыгэту Зянона Пазняка, мы пазнаёмілі са сваёй дзейнасцю некаторых дзячэйчоў за мяжой, якія аднесліся да нас з вялікай прыхільнасцю. Яны высыпалі розную медычную дапамогу. Уся дапамога была мэтавая. Папярэдне мы наведвалі дзіцячыя шпіталі, высьвятлялі іхныя цяжкасці і вострыя праблемы, а потым пад гэтая канкрэтная запатрабаваньні звязваліся за дапамогай да замежных спонсараў. Нам давяралі і дапамагалі рознай медычнай апаратурай, дарагімі лякарства-мі і абсталяваньнем. Наибольш дапамогі на імя *Камітэту Дзеци Чарнобыля БНФ* мы атрымлівалі

зы Нямеччыны, была дапамога і з Аўстрыі, зь Вялікабрытаніі, ад беларускай эміграцыі ЗША.

Наведаўшы аднаго разу Дом дзіцяці №1, мы даведаліся, што выхавацелі Дому марылі набыціхным дзесям дарагі апарат для дыхання. Ён патрэбен быў дзеткам-астматыкам з аслабленым імунітэтам. Але супрацоўнікі казалі нам, што гэта толькі іхныя мары, бо ў „Мінздрава” няма сродкаў, і гэта нерэальнае раскоша. Праз нейкі час мы прывезлі да іх чалавека зь вялікім сэрцам, бізінсмена зь Нямеччыны *Вернера Лянгенбана*. Убачыўшы хворых дзяцей-інвалідаў немаўлят, ён тут жа выпісаў чэк на набыццё гэтага апарата. Выхавацелі і медработнікі незвычайна абраўваліся, але, напрасіўшы пррабачэння, прыняць чэк адмовіліся. Яны патлумачылі, што прыняць вось так наўпрост чэк, мінуючу „кіруочыя інстанцы”, яны ня маюць права, што за гэта іх могуць абвінаваціць у чым заўгодна, а калі гэты чэк перадаць у Мінздрав, то ён да іх наўрад ці дойдзе. Спадар Лянгенбана нікія ня мог зразумець гэтыя савецкія парадоксы. Ён усё пытаўся і перапытваў:

– Вам сапраўды патрэбны такі апарат?

– Так, – адказвалі яму супрацоўнікі Дому дзіцяці.

– Дык бярыце чэк і набываіце яго! – настойваў заходні бізінсмен.

– Ня можам, бо ня ведаем, як яго „апрыходваць”, бáймся быць несправядліва абвінавачанымі і папасці ў турму, – адказвалі загадчыца Дому.

Тады зьдзіўлены немец разварочаеца да мяне і пытается: „А вы не бацца ўзяць адказнасць на сябе, каб аформіць набыццё апарата на ваш Камітэт і перадаць яго сюды?”

Я не вагаючыся загдзілася. Так мы „разам” набылі тое, пра што так марылі супрацоўнікі Дому дзіцяці. Усё аформілі, як сълед, хоць я і дагэтуль не ўпэўнена, што мая рашучасць адпавядала савецкім законам.

Пазней такія дабрачынныя акцыі паўтараліся шмат разоў. Але спадар Лянгенбан цяпер ужо заранё высьвятляў патрэбы дзіцячым шпіталём і прывозіў неабходнае сам. Ён дапамагаў ня толькі медапаратурай, а і харчаваннем, вітамінамі, лекамі і г.д. Вернер Лянгенбан некалькі год запар рэгулярна прыязджаў разам з Ларысай Верас у Менск і ўвесь час дапамагаў хворым беларускім дзесям,

аддаючы для гэтага ня толькі ўласныя сродкі. Ён арганізаваў у Нямеччыне Чарнобыльскі фонд і зьбіраў гроши для нашых хворых дзяцей па ўсёй краіне. Акрамя таго ён ськіроўваў некаторыя добрыя сэрцы сваіх сяброў за мяжой на беларускія праблемы дзіцячага здароўя, і тыя таксама прысыпалі сваю дапамогу ў Беларусь праз Народны Фронт.

Шмат разоў БТ рабіла рэпартажы пра дабрачынную дзейнасць Вернера Лянгенбана, і ён заўсёды падкрэсліваў, што на Беларусі ён дзейнічае выключна праз Народны Фронт. У адносінах супрацоўніцтва з Народным Фронтом ягоная пазыцыя была пасълядоўная. Пазнаёміўшыся з Зянонам Пазняком, ён быў моцна ўражаны асобай старшыні Народнага Фронту і на раз казаў аб сваёй упўненасці, што Зянон Пазняк будзе сапраўдным презыдэнтам Беларусі. „Інакш у вашай краіне ня можа быць, вам патрэбен толькі Пазняк і ніхто іншы”, – на раз казаў спадар Лянгенбан, калі мы з сябрамі Камітту размаўлялі зім. Аўтарытэт Пазняка ў вачах заходняга бізінсмена аўтаматычна перадаваўся і на Фронт, які ён ўзначальваў, і на фронтаўскі Камітэт „Дзеці Чарнобыля БНФ”.

Але сустракаць заходняга госьця для Фронта было на тыя часы ня так проста. У нас не было ніякага транспарту, і кожны раз прыходзілася праста „вылугівацца са скуры”, каб здабыць на 2-3 дні аўтамабіль. Аднаго разу я звярнулася да начальніка аўтабазы ў Менску, дзе працаваў адзін наш дэпутат, прыхільнік Фронту. Разам зім я і прышла ў кабінет начальніка з дэпутацкім запытам-просьбай выдзеліць Чарнобыльскому камітэту які-небудзь транспарт, патлумачыла, што прыядзяе госьць зь Нямеччыны з мэтай дапамогі беларускім дзіцячым шпіталям. Не вазіць жа яго па шпіталях на таксі. „Мы заплацім, колькі трэба”, – заверыла я. Ніякіх грошей Камітэт ня меў, але мы з сябрамі вырашылі „съкінуща” на гэтую справу. Начальнік пачасаў патыліцу – і выдзеліў нам ў арэнду мікраўтобус савецкай вытворчасці бясплатна (Чарнобыль жа).

Тады замежныя камфартабельныя машины для нас былі ўвогуле недаступныя, на Беларусі іх было няшмат, таму мы нават і на надта задумваліся, што заходняя мільянеры на такіх машинах ня



27. З дзецьмі Чарнобыля ў гасціях у Папы Рымскага Яна Паўла II.

езьдзяць. Наадварот, мы вельмі ўзрадваліся таму „ўязіку”.

Як выхаваныя заходнія людзі, ні спадар Лянгенбан, ні Ларыса (якая суправаджала яго як пеклакладчыца) і вокам не мірнулі, што для іх гэта папросту экзатычны транспарт. Так і вазілі мы нашага госьця на кандовай савецкай „Лорэн-дзітрых” ад шпітала да шпітала, якім спадар Лянген-

бан ахвяраваў вялікія сродкі на медычнае абсталяваньне для лячэння беларускіх дзетак. Назаўтра нараніцы мы сустракаліся, каб прадойжыць нашую працу, але часам прыходзілася разам з гасціямі гадзіну-паўтары чакаць наш „транспарт”. Зараз ужо мы і ня памятаем, якія тады былі вялікія праблемы з палівам, і наш Юзік Такушэвіч траціў шмат намаганьняў, каб „заправіць” машы-

ну для наших паездак. Ён езьдзіў ад „запраўкі” да „запраўкі” ў пошуках паліва, (знайсыці якое было вельмі цяжка), выстоіваў вялічэзныя чэргі (дзе яно, нарэшце, знаходзілася ў невялікіх колькасцях), пакуль, прыезджаў па нас. Але ні спадар Лянгенбан, ні спадарыня Ларыса ня крыйдзіліся за такія затрымкі. Яны ведалі нашу цяжкую беларускую сітуацыю, бачылі, як усе мы стараемся, але пазбегнушь некаторых проблемаў тады часамі было немагчыма.

Аднаго разу па рэкамэндацыі спадара Лянгенбана ад ягонага сябра (якога мы ніколі ня бачылі) на імя *Камітэту Дзеци Чарнобыля БНФ* прышоў вялікі канвой з Аўстрыі. Але ўлады (магчымы, спэцыяльна, каб не аддаваць яго Народнаму Фронту) съкіравалі гэтую мэдычную дапамогу да кіраўніцы чарнобыльскага фонду лекара Т. Белаокай. Яна атрымала гэты канвой, ня гледзячы на тое, што там стаяла назва нашага Камітэту і маё імя атрымальніка. Лекары, зь якімі мы папярэдне дамовіліся, гэтую дапамогу не атрымалі, а спонсар, даведаўшыся, што яго дапамога не дайшла да адрасата, быў абураны і больш яе не высылаў.

Адказнасьць за такую недарэчнасць была на дзяржаружных структурах, якія аддалі дапамогу ня ў тყя рукі, і на тым, што яе атрымаў. Няма сумніву, што лекі былі выкарыстаны спадарыній Белаокай па прызначэнні, але гэта ў нас „няма сумненняў”. Нашы дабрадзея на Захадзе маглі думаць інакш.

Праз *Камітэт Дзеци Чарнобыля БНФ* было ахвяравана шмат усялякай неабходнай і дарагой апаратуры розным медычным дзіцячым установам: Анкалягічнаму цэнтру пад кіраўніцтвам лекара Вольгі Алейнікавай, Цэнтру па лячэнню шчытападобнай залозы пад кіраўніцтвам доктара навук прафэсара Я. Дзямідчыка і Цэнтру у Аксакаўшчыне, аддзяленню дзіцячай паталёгіі 1-га клінічнага шпіталя і дзіцячаму аддзяленню 3-га шпіталя г. Менска, спэцыялізаваному Дому дзіцяці №1, 4-му клінічнаму шпіталю Менска і шмат каму яшчэ, (усе назывы зараз мне цяжка і ўспомніць).

Трэба сказаць, што ўвесь цывілізаваны сьвет адгукнуўся на нашу бяду. Шмат краінаў запрашалі беларускіх дзяцей на аздарапленыне, і пачалося гэта праз Чарнобыльскі Камітэт Народнага Фронта „Дзеци Чарнобыля” на чале з Г.

Грушавым. Камуністычнай уладзе, якая панавала ў ССРБ над усім, у сьвеце не давяралі. Наш Камітэт потым таксама займаўся вывазам дзяцей на аздарапленыне за мяжу.

Але паступова замежным аздарапленынем беларускіх дзяцей пачалі займацца многія спэцыяльна ўтворыны арганізацыі. Абсалютна недаступнае замежжа пры камуністычнай уладзе, дзе (як здавалася многімі абывацелям) „даляры растуць проста на дрэвах”, праз магчымасць аздараплення чарнобыльскіх дзяцей адразу прывабіла ўвагу розных людзей, у тым ліку і несумлennых. Вакол замежных дзіцячых паездак хадзілі ўсялякія нядобрая чуткі, узынікла шмат спэкуляцыяў, бруду і ўсялякага падману.

Для нас было прынцыпова важна захаваць чысціню наших мэтаў: дапамагаць сапраўды хворым беларускім дзесям паправіць іхнае здароўе. Таму было дамоўлена з кіраўніцтвам НДІ Радыцыйнай Медыцыны, што арганізацый такіх паездак (візы, білеты, зборы і г.д.) будзе займацца фронтаўскі Чарнобыльскі Камітэт, а хворых дзяцей на аздарапленыне будуць падбіраць і рэкамендаваць лекары. У кожную групу суправаджэння (чатыры чалавекі) павінен уваісці лекар, перакладык, два педагогі. Мы адчуvalі, што такая нашая пазыцыя (у той час, калі вакол такіх паездак за мяжу нярэдка рабіліся спэкуляцыі і нядобрая справы) выклікала павагу ў лекараў НДІ, і мы паспяхова супрацоўнічалі.

Супрацьлеглы (італьянскі) бок, які прымаў беларускіх дзяцей, прасіў ад нас, каб кожны раз мы прысыпалі хворых дзяцей з розных беларускіх раёнаў і паведамлялі нам, адкуль павінны быць хворыя дзеці. Гэта было ня цяжка, бо лекары НДІ Радыцыйнай Медыцыны добра ведалі ўсе забруджаныя радыцыйнай беларускія раёны, усе мястэчкі і вёскі, ведалі тых дзетак. Фронтаўцы, якія суправаджалі дзяцей у Італіі, казалі, што італьянцы надзвычай любяць дзяцей і ставяцца да іх вельмі сардечна.

Калі італьянцы пачалі медычныя дасьледваныні беларускіх дзяцей, у наших лекараў, якія былі там з дзецемі, гэта выклікала занепакоенасць. Высокаадукаваны лекар Інстытута спадарынія Людзміла Васілевіч казала нам, што там, у Італіі, яна пыталася ў іхных лекараў, якія дасьледваныні яны

хочуць праводзіць, што гэтага нельга рабіць без дазволу бацькоў і дзяржавы, што мы (беларускія лекары) можам прапанаваць сваё супрацоўніцтва, і тады ўсё гэта будзе насыць адкрытыя характеристар. Урэшце рэшт, гэта ёсьць інтэлектуальная медыцынская каштоўнасць Беларускай дзяржавы, і нельга рабіць дас্তыкі на сыпіной гэтай дзяржавы. З.Пазыняк абмярковаў гэтую проблему з кіраўніцтвам НДІ радыяцыйнай медыцыны. Было дамоўлена прапанаваць італьянскаму боку супрацоўніцтва з нашым НДІ і вырашана, што з гэтай прапановай да іх зверненца кіраўнік Чарнобыльскага камітэту. Таму суправаджаць наступную группу дзяцей (зь мястечка Альманы Столінскага раёну) павінна была я.

Італьянцы аднесліся да нашых дзяцей сапраўды вельмі сардична, вазілі іх на мора, на экспкурсіі г.д. Але самае вялікае ўражанне зрабіла сустэрэча з Папам Рымскім Янам Паўлам 2-м у Ватыкане. Зь незвычайнай дабрынёй Папа багаславіў нашых дзетак, пажадаў усім нам здройт, сказаў некалькі ўплывовых слоў па-беларуску. Мы быў ўзрушаныя.

Пазней у мяне адбыліся перамовы з кіраўнікам італьянскага праекту, дзе я выказала занепакоенасць „ананімным” медычнымі дасьледваннямі нашых дзяцей італьянскім бокам і прапанавала ім адкрытае супрацоўніцтва з НДІ радыяцыйнай медыцыны. Да пропановы італьянцы аднесліся з энтузізмам, але потым праект быў зачынены. (Пазней я даведалася, што тут умешаўся зацікаўленыя асобы з МАГАТЭ. Відаць МАГАТЭ якраз і прыклада „лапу” што да „ананімнасці” праекта.)

Паступова дзіцячыя паездкі за мяжу ў „капітальністичныя краіны” паказалі, што яны неадназначна ўпłyваюць на духоўны съвет нашых дзяцей і іхных бацькоў. Заходнія людзі баўчылі, што да іх прыязджают дзеці з небагатых ці проста бедных беларускіх сем'яў і, спачуваючы дзяцем, якія сталі ахвярамі камуністычнага рэжыму, усяляк стараліся прарадваць іх рознымі падарункамі ім, і нават іхным бацькам. Дамоў дзеці вярталіся з валіскамі адзення, ласункаў, часам нават нейкай апаратурай, скажам, магнітрафонам, што на тыя часы ў нас каштавала дорага і простым грамадзянам было недаступна. У выніку для некаторых асобаў паездкі сталі набываць мэту спажывецтва і нажывы, ў іншых спараджалі псіхалёгічную даваль-

ства і ўтрыманства. Кіраўніцтва Фронту было занепакоена такім станам рэчаў. Намэнклятурная ўлада нічым не дапамагала ў гэтай справе, толькі перашкаджала. Урэшце мы адышли ад заходніх дзіцячых паездак за мяжу і прарадаўжалі займацца дапамогай шпіталям і дзіцячым установам.

Неяк перад Калядамі з намі звязаліся грамадзкія дзеячы з Нямеччыны. Немцы, у сэм'ях якіх гасцівалі хворыя беларускія дзеці, вырашылі пе-раслацца для іх калядныя падарункі, але перадаць іх давяралі толькі праз Народны Фронт. Ці дойдуць іхнія падарункі да адрасатаў не раскрадзенымі праз іншыя арганізацыі, яны сумніваліся.

Суправаджалі канвой чалавек дванаццаць немцаў, якія для гэтага ўзялі адпачынкі за ўласным кошт. (Адкуль жа было ведаць немцам, што Фронт – грамадзкая арганізацыя, якая ня мае ніякіх „складоў” для іхніх падарункаў.)

Тым ня менш высакородны парыў простых нямецкіх грамадзян – адштурхнуць мы не ма-глі і пагадзіліся прыняць падарункі і перадаць іх дакладна па адрасах, хоць разумелі, што сітуацыя ня простая. Суправаджаўшых канвой немцаў мы вырашылі разьмеркаваць на нач па 2-3 асобы па ўласных кватэрах і заранё падрыхтаваліся. А вось я быць з самым канвоем, куды выгрузаць гэтыя скрыні – мы ня ведалі. І тады мы з Вольгай Кузьміч вырашылі ўзяць гэта на сваю дэпутацкую адказнасць і выгрузіць скрыні з падарунка-мі ў свой кабінет ў Гарсавецце. Варыянтаў праста больш не было. Які будзе аб'ём гэтага канвою – мы не ўяўлялі.

Пад'ехаўшы да беларускай мяжы, нямецкія сябры патэлефанавалі нам, але разылічыць іхны прыезд у Менск дакладна было немагчыма. Пра-чакалі мы іх увесе дзень і дачакаліся толькі ўвечеры, калі 21-й гадзіны.

Калі мы з Вольгай Кузьміч убачылі машыну-„фуру” – ледзь ня страйлі прытомнасць (такая яна была вялікая). Што рабіць? Вечар, начальства ў Гарсавецце няма, нікога няма, толькі паставы міліцыянт. Мы як дэпутаты і паведамлі яму, што будзем зараз грузіць скрыні канвою ў Гарсавец.

Міліцыянт толькі ліпіаў вачыма, як мы цягали скрыні ў два ліфты і бясконца вазілі іх на чацверты паверх. Працаўвалі мы (ад страху) вельмі хутка – усе былі мокрыя: і немцы, і фронтаўцы. У выні-



28. Разьмеркаванне чарнобыльскай дапамогі (лекарстваў) Лагойскаму шпіталю. 1994 г.

ку ўесь наш вялікі пакой Камісіі па адукацыі быў застаяўлены цалкам ад падлогі да столі (засталася невялічкая шчыліна каля стала).

У канцы „разгрузкі”, калі ўжо заставалася некалькі скрынёй, нечакана аднекуль зявіўся старшыня Гарсавету А. М. Герасіменка. Вочы яго акругліліся: „Што гэта вы рабіце? Гарсавет – гэта ж ня склад,” – разгублена зъвірнуўся ён да нас з Вольгай.

„Нам зь Нямеччыны перадалі падарункі для дзяцей. Заўтра мы іх будзем раздаваць. Не хваліцца, Аляксандар Міхайлавіч, усё будзе ў падрадку”, – адказалі мы, хаваючы свой страх.

Аляксандар Міхайлавіч зязвіўся за галаву. „Заканчвайце хутчэй, заўтра пагаворым”, – неяк разгублена вымавіў ён. (Гаворка назаўтра была. А.М. Герасіменка гаварыў з намі мякка, але цвёрда: „Дзяўчата, вы разумееце, што так рабіць нельга...” – і зязў з нас слова больш ніколі так не рабіць. Мы шчыра глядзелі ў очы старшыні Гарсавета і ва ўсім пагаджаліся зь ім, тлумачылі, што толькі вострая неабходнасць прымусіла нас...)

Але сапраўдныя пакуты началіся назаўтра. Пакой быў цалкам загрувашчаны скрынямі. Фрон-

таўцы працавалі некалькі дзён, каб неяк перапісаць адресы і тэлефоны на скрыніх, потым каб абзваніць адрасатаў, а потым каб раздаць пасылкі бацькам, якія па нашым выкліку прыязджалі ў Гарсавет на працягу некалькіх тыдняў. Так скончылася гэтая авантурная гісторыя, якая запомнілася нам гэтакім пагранічным станам душы: ад страху да жаху. Але ўрэшце – мы справіліся.

Памятаю аднаго разу, у 1994 г., на дзейнасць камітэту Дзеці Чарнобыля БНФ дабрадзеі падарылі 2 тысячи даляраў. Мы з сябрамі Камітэту закупілі на гэтыя гроши розныя пачастункі, цацкі для дзяцей і пад час нашых фронтайскіх паездак па Беларусі разам з кірауніком Фронту наведвалі дзіцячыя шпіталі і развозілі гэтыя падарункі дзецям.

Ведаючы нашую бескарысную дзейнасць, на нашыя патрэбы адгукаліся і беларускія прадпрымальнікі. Нам прысыпалі і харчаванье, і адзеніне, і цацкі-цуцеркі да святаў для дзяцей. Усё гэта развозілася і раздавалася тым, хто адчуваў патрэбу ў такой падтрымцы. Аднойчы адзін прадпрымальнік (на жаль, ня памятаю імя)

прапанаваў нам мёд для дзяцей, шмат мёду. Мы прывезлі гэты мёд у НДІ Радыяцыйнай Медыцыны і разам з галоўным лекарем Інстытута раздадлі гэты мёд хворым дзецям з забруджаных раёнаў, якія знаходзіліся там на абследванні.

Выжываныне беларусаў забруджаных тэрыторыяў было надзвычай цяжкое. Вядома, што камуністычныя ўлады на Беларусі адмовіліся ад міжнароднай дапамогі (Магатэ), заявіўшы Москве, што „бяду мы адтолем самі”. Такая заява прамаскоўскіх халуёў зь Беларусі была ўнікальная, бо ні адна дзяржава не зрабіла нічога падобнага, а велізарныя гроши міжнароднай дапамогі, якія выдзяляліся для ратавання Беларускай нацыі, былі прыўлашчаны Москвой. Такая была злачынная ўлада на Беларусі тагачасных съюньюковых і К. Чарнобыльская трагедыя таксама выразна паказала подлы імпрскі твар Москвы, якая расстраляла і апусціла на галовы беларусаў радыяцыйныя воблакі над Магілёўскай вобласцю, каб не пусціць хмары далей ў Расею. Цяпер там радыяцыя як ў Чарнобыльской зоне.

Здавалася, усё было так відавочна, але праўду камуністы старанна хавалі. Народны Фронт расплюшчыў грамадству вочы на гэтую нашу бяду. Але нація ўжо была ў нейкім літаргічным сніне, хоці і моцна цярпела. Мы бачылі гэта ў кожным мястечку, у кожнай вёсцы, куды адвозілі сваю дапамогу.

Бадай што ніводнага разу мы гэта не зрабілі без Зянона Пазыняка. Як ён жыў, калі адпачываў – напэўна, ніколі, бо пачынаючы з 1988 года на сваіх плячах нёс велізарны клопат і Старшыні БНФ, і потым Старшыні Апазыцыі Вярхоўнага Савету. Але калі мы атрымоўвалі дапамогу з-за мяжы ці ад беларусаў і зьбіраліся яе развозіць у месцы вострай патрэбы, разам з намі амаль заўсёды быў Зянон Пазыняк, ахвяруючы ўсімі сваім „выходнымі” днімі і адмаўляючыся ад самага малога адпачынку. У выніку гэтих наведванняў ён на свае вочы бачыў шмат беларускага гора і, як дэпутат Вярхоўнага Савета, рабіў усё магчымае, каб дапамагчы канкрэтным людзям у іхній бядзе.

А людзям не хапала элемэнтарнага. Не было лекаў, не хапала лекараў, харчаваліся з забруджаных радыяцыйнага агароду, і беларусы ціха паміралі. Асабліва шчыміць сэрца, калі ўспамінаю

адну сям'ю з-пад Хвойнікаў. Пра яе мне паведаміла прыхільніца Народнага Фронту, расказала пра бядотны і трагічны стан гэтай сям'і.

Разам з З. Пазыняком мы наведалі гэтые съціплы беларускі дом, убачылі маладую жанчыну, якая памірала (цень съмерці быў бачны на яе твары), яе двух дзетак і яе бацькоў. Маці паміраючай моўчкі плакала па дачцы, бацька стрымана расказваў пра тое, што лячыцца ніяма дзе і за што. „Атруцілі нас і кінулі, вось і паміраем мы на сваёй зямельцы”, – ціха нясьпешна казаў бацька, быццам гэта быў расповяд пра нешта звычайнае... Незвычайны жаль ахапіў маю душу, хацелася аддаць усё сваё сэрца, каб дапамагчы гэтым съціплым беларусам. А яны яшчэ дзячылі нас за калядныя пачастункі і нейкія прадукты...

Калі мы вярталіся, Пазыняк маўчаў, твар ягоны стаў шэрым ад болю за нашых людзей, выратаваць якіх, дапамагчы было мажліва толькі маочы дзяржаўныя магчымасці і паўнамоцтвы.

Колькі людзкога горя давялося ўбачыць у гэтых наших фронтаўскіх паездках па Беларусі, наведваючы беларускія сем'і! Але для іхнага сапраўднага ратавання патрабовы быў нацыянальны парламант і нацыянальны ўрад, якія б па-дзяржаўнаму вырашалі гэтую праблему. Пасыль таіх паездак (я разумела) Зянон Пазыняк не шкадаваў сябе ў змаганні за свой народ. Хоць куды ж было „больш”, калі ўсё сваё жыццё ён паклаў на гэтае змаганье.

Рэжым Лукашэнкі, як кажуць, убіраўся ў пер'е, і атакі на беларушчыну ішлі адна за адной. Ты м часам нам дапамагалі зусім чужыя і невядомыя людзі з замежжа, якія па ўласнай ініцыятыве зьбіралі гроши на канвой у Беларусь, набывалі медыкаменты, медычнае абсталяваньне, нават харчаваныне для дзяцей з забруджаных раёнаў Беларусі, бралі адпачынкі за свой кошт, каб адвезыці ўсё набытае на Беларусь.

Аднаго разу мне прышлося дапамагчы „растаможыць” такі канвой у Мітным камітэце (што на вул. Славінскага) адной дабрачыннай арганізацыі, здаеца, з Вялікабрытаніі ці Даніі, каб яны мацілі адвезыці сваю дапамогу ў Чарнобыльскі раён Беларусі. Гэта была раніца, нядзеля. У таго, хто павінен быў сустрэць канвой у Менску, нешта не спрацавала, таму патэлефанавалі мне і папрасілі тэрмінова прыехаць у Мітны камітэт.



29. Зянон Пазыняк ў мясцічку Дулебы (Бярэзінскі р-н).

Так я пазнаёмілася зь дзіўнымі заходнімі людзьмі, якім не было абыякавым гора беларускіх дзяцей. Мы разгаварыліся, і яны началі мне дзячыць, што я (як яны казалі, ня гладзячы на выхадны дзень) прыехала ім дапамагчы. Я перапыніла гаворку: „Вы прыехалі дапамагаць нашым дзецям, якія ў бядзе, гэта я вам дзякую ад усяго сэрца за вашу дабрыню”.

У нас склалася поўнае ўзаемаразумен'не, і тады кіраўніца канвою расказала мне, што гэта ня першы іхны візіт на Беларусь. „Мы бачым, што часы мняюцца, мняюцца і вашия прадстаўнікі ўлады. Вось, напрыклад, у нашай краіне быў з візітам ваш кіраўнік дзяржавы С. Шушкевіч. У яго быў афіцыйны „пратакол” візіту, а ягонай жонкай апекаваліся мы. Яна не хадзіла па крамах за „дэфіцитам”, трymалася годна. Яна нам спадабалася, таму на развітанье мы падрыхтавалі ёй розныя падарункі (для яе і яе дзетак), бо добра ведаем, што звычайна кіраўнікі з Савецкага Саюзу заўсёды нешта везлы дадому. Але спадарыня Шушкевіч катэгарычна адмовілася ад усялякіх падарункаў і ветліва адхіліла ўсё, што мы ёй пропа-

навалі. Гэта нас усіх прыемна ўразіла як прыклад годных паводзін вашай першай ледзі”.

Мне было надзвычай прыемна гэта пачуць, бо спадарыня Шушкевіч пакінула добрыя думкі ня толькі пра сябе, а і ўвогуле пра беларускіх жанчын.

\* \* \*

Аднаго разу ў Гарвыканкам, дзе я тады працавала, да мяне прышла строгая маладая кабета з падаткавай інспэцыі, каб праверыць дзейнасць нашага Камітэту. Я падрабязна расказала ёй пра нашыя справы, падцверджуючи свае слова шматлікім дакументам і фатаграфіямі. Субяседніца слухала мяне, не перапыняючи, а потым сказала: „Я думаю, што ваш Камітэт трэба не прараваць, а ўзнагароджваць”.

Было вельмі прыемна пачуць такія слова, але жыцьцё паказала, што гэтая адзнака зусім не супадала з пазыцыйя правячага рэжыму на дабрачынную грамадzkую дзейнасць, які ацэнваў таякую людzkую працу зусім інакш.

Здаецца ў 1995 годзе я прыехала „растаможваць” чарговы канвой зь лекамі ў Мытны камітэт на

вул. Славінскага (канвой ішоў праз нашу арганізацыю ў адзін зь менскіх дзіцячых шпіталёў). Працдурা была знаёма, я разылічвала прайсцы ўе хутка, каб пасыпець адvezыці лекі туды, дзе іх ужо чакалі. Раптам мытнікі мне кажуць, што па новаму распрадажэнню за „растаможку” трэба плаціць.

— Эта дабрачынная лекі, і ідуць яны мэтава, мы іх ня будзем нават разгортваць. Усё, як ёсьць, перададзім у шпіталь для беларускіх дзяцей, гэта падарунак з Аўстрыі. Якая можа быць „аплата”?

— Звяяжыцеся з тымі, хто прыслা�ع канвой, няхай аплочваюць, у іх грошы шмат, — пачула я ў адказ.

— Людзі з-за мяжы бясплатна для нашых дзяцей прыслалі дарагія лекі, і яны павінны, па-вашаму, за сваю дабрачыннасць яшчэ плаціць у бюджет? У нас што, дабрачыннасць караеца? — не магла ўцімісць я гэту лёгіку.

— Калі ў іх ёсьць гроши на такія падарункі, знойдуща і на растаможку, — суха падсумаваў чыноўнік. Такі цынізм уражаваў.

Перамовы нічога не далі. Нам паказалі новыя інструкцыі лукашонкавага рэжыму, якія мытнікі не маглі парушаць.

Што ж, я аддала сваю зарплату Мытнаму камітэту, але атрымуюць дапамогу з-за мяжы болей мы не маглі. Так рэжым скасаваў вялікую бескарысную медычную дапамогу, якая ішла ад нашых сяброў з-за мяжы, так жыцьцё пацвердзіла фронтавую канцэпцыю Чарнобыльскага камітэту: нашая бяда не вычэрпваецца фізічным рагаваньнем дзяцей. Духоўны Чарнобыль страшней, бо зынішчае ўсю нацыю. І каб ратаваць дзяцей Чарнобыля, беларускіх дзяцей, трэба мець нацыянальную дзяржаву, бо нашае агульнае выратаваньне немагчымае без нацыянальнага ўраду, нацыянальной палітыкі і нацыянальнага презыдэнта. Прамаскоўскі рэжым адкрыта хоча нас зынішчыць, не дапусціць выратаванья. Каб выжыць — трэба змагацца за сваё, за беларускае, за народнае, за нацыянальнае.

## НАШ СТАРШЫНЯ

Камітэт Дзеці Чарнобыля БНФ забіраў шмат часу, ды мы ведалі, што нашая праца патрэбна беларускім дзецям, і моцна стараліся. Але што б я ні рабіла як старшыня Камітэту (гэтаксама як і

старшыня Койданаўскай Рады), я заўсёды райлася з Зянонам Пазняком. Я адчуvalа ў ім ня толькі падтрымку, але маральную апору, сяброўскае плячи. Тысячы разоў я пераконвалася, што гэтыя выскародныя чыстыя чалавек заўсёды кажа праўду, усё разумее і, дзякуючы свайму съветламу розуму, не памыляеца. Я верыла яму абсалютна, прымала ўсё, што ён казаў, на веру і ніколі не пашкадавала аб гэтым. Зянон Пазняк умей кіраваць. Зы ім халелася раіца, ведаць ягоную думку.

Калі Пазняк стаў Старшынёй Апазыцыі БНФ у Вярхоным Савеце, бывала, што паседжаннё ў Апазыцыі заціягалася і ён ненадоўга пазыніўся на Управу БНФ. І пакуль ён не прыходзіў, Управа ішла неяк вяла, як быццам бы аблікоўваліся пытанні ня вельмі важныя. Як толькі ў залі Управы імкніла ўваходзіў Зянон Пазняк — усё мянялася: і рытм паседжання, і нашыя актыўнасць, і праблемы аблеркавання становіліся нейкім „цікаўшымі”, і Управа пачынала працаваць, як трэба. Моц і прыцігальнасць асобы Зянона Пазняка адчуvalі ўсе. Як кіраўнік ён — чалавек унікальны. Ён умей ня толькі „бачыць наперад”, прапанаваць аптымальную стратэгію, але умей (калі таго вымагала сітуацыя) рагучча сказаць „НЕ”. І разам з тым — быў вельмі чулым да сваіх калегаў.

Фронт мусіў кожны месяц аплочваць рахункі за сядзібу. Грошай ня толькі не хапала, іх праста не было. Тады я прапанавала Пазнякуку „перакрыць” у сядзібе гарачаю воду, якая „цягнула” шмат грошай. Пазняк не раздумваючы катэгарычна адмовіўся: „Тут працуноць В. Івашкевіч, Д. Мікульская, прыходзяць людзі. Яны могуць застудзіць руکі. Будзем шукаць іншы шлях, як знайсці гроши, а не эканоміць на здороўі людзей”.

Паколькі ў мяне ў Фронце было шмат даручэнняў, я даволі часта бывала ў Вярхоўным Савеце (у Апазыцыі), ведала асаўстві яе сябраў. Гэта былі асобы, разумныя і ахварынныя людзі. Каб кіраваць такім людзьмі, трэба было мець талент. Да гонару кіраўніка, Апазыцыя БНФ у Вярхоўным Савеце ня толькі не распалася да канца існаванья (чаго не пазыбегла ні адна „фракцыя”), але і скончыла сваю кадэнцыю надзвычай годна.

Уся дзейнасць Апазыцыі БНФ — унікальная. Аднавіць малымі сіламі незалежную дзяржаву Беларусь тады, калі кіруючыя ўлады і ў Маскве,

і ў Менску плянавалі зьнішчыць яе канчаткова, – гэта сапраўдны подзvіг. Але і працы ў такім не-верагодна цяжкім змаганьні ў кожнага адраджэнца было незвычайна шмат. Яшчэ больш яе было ў кіраўніка Апазыцыі: увесе час траба было быць наперадзе, хутка ацаніць сітуацыю, прадбачыць заранёй, валодаць усёй інфармацыяй, каб кіраваць і Апазыцыяй, і Фронтам, бо толькі агульныя, сінхронныя дзеяніні дэпутацкай Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце і ўсяго Фронта маглі даць плён.

Як дэпутату – траба было рыхтаваць ня толькі законапраекты, але і кожны дзень рыхтавацца да выступаў на сэсіі, прадумваючы кожнае слова. Як кіраўніку Фронта – траба было памятаць пра ўсе падзеі, задачы, мерапрыемствы, паседжаньні і іх падрыхтоўку ў Фронце.

А яшчэ – рэгулярныя выступы ў друку. Трансъляцыя сэсіі Вярхоўнага Савета ішла ноччу, і далёка ня кожны меў магчымасць сачыць за яе ходам. А ў пракамуністычным друку назаўтра можна было прачытаць што заўгодна – самую бессаромнную хлусьню. І ўвесе час неабходна было праз шматлікі інтэрв'ю даваць камэнтары, выступаць з артыкуламі. Колькі ж іх напісаны! Калі пра-сачыць за выступамі З. Пазняка ў друку, можна скласыць падрабязную амаль штодзённую гісторыю беларускага адраджэнцкага змагання за незалежную Беларусь.

А яшчэ – рэгулярная дэпутацкая праца на выбарчай акрузе, прыём выбаршчыкаў. А яшчэ – сустрэчы з выбаршчыкамі па ўсёй Беларусі. І так усе будзённыя і „выходныя” дні без перадыху...

У пачатку 90-х Народны Фронт утварыў Ценевы Кабінет, у які па запрашэнні Зянона Пазняка пайшлі працаўцаў самыя моцныя, самыя знакамітая беларусы: Народныя пісьменнікі Беларусі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, акадэмікі Радзім Гарэцкі і Іван Нікітчанка, доктар эканамічных навук Уладзімер Тарасаў, Віталь Масквіч і іншыя буйныя вучоныя, палітыкі, бліскучыя вытворцы, эканамісты, гісторыкі, спэцыялісты яздзernай энэргетыкі – магутныя асобы. Сабраць такі „калекту” на грамадzkіх пачатках, ды каб ён яшчэ плённа працаў на Беларускую ідэю ў сітуацыі антыбеларускага антыдэмакратычнага рэжыму, магла толькі такая асона, якой давяралі, якая б ад-

павядала ўсім гэтym розным людзям і прыцягвала да вышынёй і сіvetам сваёй пазыцыі.

Нейкі час Ценевы Кабінет існаваў і пасля таго, як Зянон Пазняк апынуўся ў эміграцыі, бо Пазняк як кіраўнік Кабінету вельмі клапатніцкі, каб ён працаў на надалей. Да нас у Варшаву прыезджаў Іван Саверчанка, які ўдаваўся за адданага барацьбіта. Зянон прасіў яго ўзначаліць працу Кабінета, падрабязна расказваў, як і што траба зрабіць. Саверчанка актыўна абіцаў (гэтаму я была сведка). Але ня выканаў свае абіцаныні, зрабіў, фактычна, усё з дакладнасцю наадварот.

## ЛАРЫСА

З вялікім цяплом і ўдзячнасцю ўспамінаю дарагую спадарыню Ларысу Урбан (Верас). Этнічная беларуска, яна жыла ў Мюнхене, працеваала на радыё „Свабода” і ўсяляк спрыяла Беларусі. Пазнаёмілася я зь ёй выпадкова. Летам 1991 года яна прыляцела ў Менск у якасці перакладчыцы бізнесмена зь Мюнхена Вернера Лянгенбана па запрашэнні Менгарвыканкама. Спадар Лянгенбан цікавіўся Беларусью і хацеў дапамагчы нашым чарнобыльскім дзясям.

Гэта быў час летніх адпачынкаў, і шмат хто з кіруючых гарадзкіх чыноўнікаў на працы адсутнічаў. Старшыня Менгарвыканкаму і Менгарсавету А. М. Герасіменка таксама некуды ад'язджаў з візітам, і ўзынікла праблема, каму ж сустракаць госьця і заапекавацца ім на некалькі дзён.

Мы сустрэліся з Аляксандрам Міхайлавічам у Гарсавеце, і ён прапанаваў мне гэту справу, скажаўшы, што мне будзець дадзеныя поўныя правы для бесперашкоднай арганізацыі візіта замежнага госьця: дзіве машыны (мікра-аўтобус і гарыканкамаўская „Волга”), вызначаныя дзіцячыя шпіталі, якія мы павінны наведаць, з гатэлем і харчаваньнем таксама праблемаў ня будзе. Але я была ўсё ж дэпутатам ад БНФ, таму ў „дапамогу” мне ён прапанаваў дэпутата пракамуністычных поглядаў. Імгненна зарыентаваўшыся ў сітуацыі, я пагадзілася.

Вернер Лянгенбан прыляцеў з дэлегацыяй журналісташчай 12-13 чалавек на тры дні. Я старалася ўсё прадугледзіць, каб падчас візіту не было ніякіх нечаканасцяў. Пакуль дэлегацыя аглядала

шпіталь, я тэлефанавала ў наступны, каб нас сустрэлі, ці ў рэстаран, каб мы не чакалі абеду. Іншая дэпутат-памочніца ўбачыла, што гасціямі трэба змайчыцца ўвесь час, у яе былі свае клопаты, і я з задавальненнем яе „адпусціла”.

Усё ішло паспяхова, тым больш, што я адразу адчула спрыянне Ларысы. Мне было важна прыцягнучы увагу Вернера Лянгенбана да Народнага Фронту, да нашых нацыянальных проблемаў. Ларыса ўсё разумела, дапамагала і перакладала з сімпатый да таго, пра што я гаварыла. У апошні дзень мы паехалі ў Райбічы. Тут я ціха спытала ў Ларысы, ці застаяўся наш госьць задаволены. Яна сказала: „Так, але добра было б паказаць яму яшчэ што-небудзь, нешта нечаканае”. Тады я імгненна прымаю рашэнне і кажу шафёру: „Ездзем у маю родную вёску Стайкі Лагойскага раёну (у трох кілометрах ад Янушкавіч).

Мы паехалі. Як толькі скончыўся асфальт, шафёр захваляваўся. Я сказала, што ўсю адказацьць бяру на сябе. А калі мы паехалі па дрэннай вясковай вуліцы, паўз „расхрыстанага” клубу, дзе ў разбітае вакно ўскочыў певень, шафёр мне і кажа: „Яшчэ год таму за такі незаплянаваны візіт у „непаказальную” вёску мяне б звольнілі з працы, а вас, таварыш дэпутат, пасадзілі б, і надоўга. Вам ня страшна?”

„Мне ня страшна, бо я хачу, каб пра маю вёску даведаліся і пабудавалі б дарогу для людзей. Усе гэтыя „карцінкі” – дробязі, зараз убачыце, якія тут жывуць людзі!”

Калі мы пад'ехалі да дому майго дзядзькі Антося, на вуліцы стаялі цётка Антоя і сёстры, Таня і Ніна. Мы ня бачыліся можа з год. Я выбегла з машины, трymа словамі патлумачыла, што трэба, і ўсё пайшло, як па маслу. Цётка Антоя павяла гасціц паказаць агарод, сёстры накрываілі стол, бегалі пазычаць кілішкі, відэльцы, але праз паўгадзіны стол „ламіўся”. Госьці толькі раскрывалі раты ад зьдзёленьня. Было відаць, што яны, бадай, ўпершыню ўбачылі такую савецкую беларускую вёску і такіх добрых і неверагодна гасцінных людзей. Яны з задавальненнем пілі збажовую самагонку (называлі яго „шнапс гут!”), елі свойскую кілбасу і вяндліны, агуркі з градкі, грыбы, скваркі, сала. Чаго толькі ні было на тым нашым стале!

Мы ехалі назад, і Ларыса казала мне, што гэта проста шок, што такой дзівоснай гасціннасці яны нават не моглі ўяўіць.

Пасля гэтага немец Вернер Лянгенбан прыезджаў у Менск з Ларысай шмат разоў, але ўжо выключна як госьць Камітэту „Дзеці Чарнобыля БНФ”. Ларыса ўвесь час перакладала, ськіроўваючы ўвагу спадара Лянгенбана на тое, што менавіта Фронт – гэта адзіная арганізацыя, якой можна давяраць і праз яе дапамагаць беларускім дзіцячым шпіталям. Кожны свой прыезд ён абавязкова сустракаўся з Зянонам Пазняком, каб паразмоляць пра беларускую сітуацыю, бываў у нашай фрontaўскай сядзібе. Убачыўшы, што ў Фронце няма камптараў, ён дапамог нам набыць іх. Ён лічыў, што перспектывы Народнага Фронту і асабіста Пазняка вялікі, і ўсяляк спрыяў нашай арганізацыі і яе лідэру.

Вернер Лянгенбан шмат дапамагаў і дарагім абсталіваннем, і медыкаментамі, і кожны ягон візіт я старалася добра прадуманаць і ўсё прадугледзіць. Усё, што ён прывозіў, ён перадаваў у шпіталі сам, але суправаджаў яго Народны Фронт, і гэта вельмі дапамагала і падвышала аўтарытэт Фронту, бо інфармація ішла ў друк, на радыё і Беларускае тэлебачанне. Дзякуючы падтрымцы дарагой Ларысы, ўсё складвалася вельмі спрыяльна для Фронта.

Жывучы ў Нямеччыне, Ларыса старалася ствараць усялякую пратэкцыю для Беларусі, каб нашыя беларускія проблемы былі чуваць на Захадзе, каб дапамагы ў нашых вялікіх чарнобыльскіх проблемах. Яна паспрыяла і таму, каб Вернер Лянгенбан падараў „Камітэту Дзеці Чарнобыля БНФ” мікрап-аўтобус „Фольксваген”.

Як карэспандэнт радыё „Свабода” Ларыса была сапраўдным прадстаўніком беларускіх інтарэсаў. Вялікае змаганье Апазыцыі ў Вярхоўным Савеце яна імгненна адлюстроўвала ў сваіх рэпартажах, даючы ў эфір інтэр’ю дэпутатаў Апазыцыі БНФ, а найчасцей старалася, каб камэнтар даў менавіта Зянон Пазняк. Калі яна не могла датэlefанаўвацца да яго, то званіла мне, і я бегла з Гарсавету ў Апазыцыю адшукаць Старшыню Апазыцыі БНФ. Разумная, апратыўная ў журнالісткіх дзеяньнях, яна могла б стаць прыкладам для шмат якіх сучасных карэспандэнтаў „Свабоды”.

## ПАЛІУНЫ КРЫЗІС

Адраджэнскі незалежніцкі рух 90-х ускалыхнуў усю нашу краіну. Гэтага надзвычай баялася Масква і яе маскоўскія прыслужнікі на Беларусі (у асноўным рэшткі камуністычнай, расейская агентура і намэнклатурнае начальства), таму інтэнсіўна працаўлі супраць Адраджэння і антынезалежніцкія сілы. На нас, фронтатаўцаў 90-х, абаўляўся цэлы акіян хлусны і паклён. Газэты, радыё, тэлебачаныне, безадрасныя ўлёткі – ўсе ў адзін голас мэтадычна ілгат пра Фронт і яе дзеячоў. У крамах, у чэргах, у пад’ездах кожнага дома працаўала шматтысячнай агентура паклёншчыкаў, якія „самі відзелі”–„самі слышалі” і распаўсюджвалі ўсялякі небыліцы пра Фронт.

Як было расплюшчыць вочы ўсему грамадзству, калі няма ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, а дзяржайная – недаступныя?

Сустрэчы „дэпутатаў з выбаршчыкамі” на мітынгах і ў гарадzkіх залях, у сельскіх клубах і кінатэатрах аказаліся для нас на тыя часы самым эфектыўным сродкам інфармацыі насельніцтва і стварэння шырокай сеткі фронтавскіх суполак. Кожны тыдзень ад сядзібы Фронта ад’язжаллі дэльты каманды на суботу-нядзелю начыне з дэпутатамі Апазыцыі БНФ Вярхоўнага Савета для сустрэч з выбаршчыкамі па ўсёй Беларусі, каб расказваць пра мэты-задачы Фронта і ствараць фронтавскія суполкі „на месцах”. Ня думаючы ні пра які „адпачынак” пасля тыднёвой працы, кожны выхадны фронтатаўцы па чарзе кідалі свае сем’і і адпраўляліся на два дні ў нашыя прапагандысцкія „камандзіроўкі”.

Узынікла вострая патрэба бесперабойнай працы двух нашых мікра-аўтобусаў. У краіне на той час стаўся вялікі паліўны крызіс, і здабыць паліва становілася ўсё цяжэй. Нашыя „шафёры” Юзік Такушэвіч і Ўладзімер Ляпарскі проста вылугіваліся са скury, каб раздабыць патрэбнае паліва. Але з кожным разам зрабіць гэта становілася ўсё больш праблематычна.

Як дэпутат Гарсавета я спрабавала таксама дапамагчы ў вырашэнні праблемы. Але кожны раз гэта займала шмат часу, сіл, і было нерацыональна, бо праз некалькі дзён трэба было зноў ісці па тым самым „крузе”. Старшыня Фронту выказаў думку, што добра б было зрабіць хоць нейкі запас

паліва, каб не займацца адным і тым же кожны тыдзень. Я вырашила паспрабаваць зрабіць гэта. Мы набылі 10 вялізных (па 200 літраў) бочак для паліва, паліўныя каністры. Заставалася – іх за-поўніць.

Высыветліўшы, што ў Дзяржынску (Койданаве) ёсьць нафтабаза, мы з Юзікам Такушэвічам падехалі „ў разьведку”. Сустрэўшыся з дырэктарам, я спрабавала падыйсці да нашай праблемы з усіх бакоў, казала пра нашу дзейнасць на карысць Беларусі, пра патрэбы – словам, старалася выкарыстаць усе магчымыя аргументы. Дырэктар, здавалася, мяне зразумеў і плаўбіць „пайсыці на-сустрак”, маўляў, праз пару тыдняў база атрымае падтрымку, і тады ён падпіша нашую „заяўку”.

Праз пэўны час мы прыехалі зноў, але дырэктар аказаўся „моцна заняты”. Прышлося прачакаць у прыёмнай з гадзіну-дзве, каб да яго „прабіцца”. „Пакуль няма, можа, будзе заўтра”, – разъвёў ён руками.

Так мы праездзілі з Юзікам цэлы месяц (амаль кожны дзень), пакуль мне ні расплюшчыла вочы адна жанчына ў прыёмнай, якая паведаміла па сакрэту, што паліва ёсьць, прывезлы, але яго ў дырэктара трэба „выбіваць”. „Інакш будзеце ездзіць бісконца. Хіба вы ня бачыце – у прыёмнай кожны дзень вялізныя чэргі? Усе просяць, і толькі ён, дырэктар, вырашае, каму падпісаць, каму не. „Свайм” ён падпісвае”, – сказала па-сцяброўску мне фронтавская прыхільніца, маючы на ўвазе заяўку на паліва з подпісам дырэктара, без чаго паліва не атрымаецца. Я зразумела, што дырэктар праста водзіць мяне, „за нос” сваімі абязанкамі пра „заўтра”, і вырашила дзейнічаць ражучу.

Размова з дырэктарам прыняла вострыя хара-ктор. Урэшце рэшт на мае „жалезныя” аргументы з выбарачнымі „подпісамі” заявак (а я ўжо ведала, каму ён тыя заяўкі падпісаў) ён выпаліў: „Добра, я падпісваю вашу заяўку, але умова: забірайце свае дзіве тоны сёняня, бо заўтра яна будзе не-сапраўднай”.

– Згодна, падпісвайце, я сёняня ж і забяру, – ад-казала я гэтак жа ражучу.

Выышаўшы з кабінета з патрэбнай паперай, я паказала яе Юзіку, які чакаў мяне ў машине. І што далей? Як забраць і вывезьці тыя дзіве тоны сёняня да канца рабочага дня і куды?

Па нявопытнасці я наўёна думала, што мы будзем „выбіраць” свае літры ў нашыя бочкі і патроху звoзіць іх у Менск у нашым „фольку” (прауда, на надта ўжўляла, куды).

Аказалася, што мае пляны зусім нерэальныя, бо выдаць паліва нам пагадзіліся толькі „цалкам” і ў спэцыяльна прыстасаваны бензавоз (з малой цыстэрнай). Перавоziць паліва таксама можна было толькі бензавозам, і ўжо „на месцы” пераліваць гэта ўсё ў свае ёмкасці. А як пераліваць – гэта ўжо нашыя праблемы.

Зразумела, што ў такой сітуацыі без дапамогі сябroy не абысьціся. Трэба было тэрмінова знайсыць, адкуль у гэтым вясковым Дзяржынску патэлефанаваць у Менск, да Валянціна Асташынскага. (Прагрэс „бяжыць” імкліва. Гэта зараз звязацца вельмі проста – узў і патэлефанавай па мабільным тэлефоне. Тады ж гэтага чуду не было і ва ўяўленні.) Нарэшце, мы датэлефанаваліся да Валянціна.

Дзвіосны быў час, і дзвіосныя людзі. Ніхто нікому не даваў нікіх „заданняў”, не „прасту-упрошчваў”. Мы толькі паведамілі спадару Валянціну, што паліва ёсьць і што трэба знайсыць, дзе і як пераліць яго з бензавозу ў бочкі, пакуль мы зь Юзікам яго прывязём у Менск (і дзе схаваць хаця б на ноц). Валянцін не „застагнаў” (маўляў, дзе я ўсё гэта знайду, бо гэта ж „узрыўны” матрыял, і месца знайсыці – ня так проста), а абрадаваўся, што паліва ўдалося здабыць – і кожны пачаў хутка вырашаць „сваю” задачу. Мы зь Юзікам началі шукаць па Дзяржынску бензавоз. Ну і што ж вы думаецце – знайшлі. Харошы, свой беларус з бензавозом пагадзіўся перавезці нам паліва амаль бясплатна, і калі мы „залілі” той бензавоз і ськіраваліся на Менск, я села ў кабіну разам з тым прыхильным незнаймым чалавекам, а Юзік ехаў за намі на машыне.

У кабіне съядрзела бензінам, было няўтульна, але як мне было радасна! Усю дарогу мы размаўлялі з тым нашым беларусам пра Фронт – і даехалі вельмі хутка.

„Разгружали” бензавоз, калі ўжо амаль съяменела. Валянцін (такі малайчына!) да нашага прыезду знайшоў нейкіх сваіх знаёмых, прыхильнікаў Фронту, і астатнюю частку працы (пераліванье ў бочкі, „складзіраванье”) целкам узў на сябе. Так скончыўся яшчэ адзін шчаслівы дзень.

А між іншым, усе гэтыя нашыя сябры (Асташынскі, Ляпарскі, Такушэвіч) не „кіроўцы”, не „шахфёры” і не забесьпячэнцы, а кандыдаты науки, супрацоўнікі Акадэміі Навук (Асташынскі – доктар). На Захадзе – гэта белыя каўнерыкі, якія ня ведаюць як зварыць яйко. Гледзячы адсюль здалёку, зь іншага съвету, жыццёў дэмакратызму нашага народа, універсалнасць і кемлівасць наших людзей-беларусаў – уражваюць. Як я люблю гэтых людзей. Я бачыла, як вялікая съветская ідэя агульна-га добра і вера ў яе рабіла зь іх цудатворцаў.

Неяк мы сталі залюбіцца, што Валянцін Асташынскі стаў дрэнна выглядаць і паставіў кашляць. Чалавек вельмі адказны, ён быў шмат загруженны наувковай працы ў Інстытуце Фізікі Акадэміі Навук Беларусі, а пасля працы прыйходзіў ў сядзібу Фронта, бо тут таксама было шмат справаў, і затрымліваўся дапазна. У выніку – ператаміўся, потым, відаць, прастыў і арганізм даў збор. Але, як лічыў сам Валянцін, можна было пацярпець, і ён цирпей. На тых часы ён адзін з наймногіх добра ведаў камп'ютар, і шмат якія заданні ў Фронце мог выканаць толькі ён. Лячыцца ж – не хапала часу, і мы бачылі, што такі яго аслаблены фізичны стан небяспечна заціяваеца.

Пазнякі сказаў яму неадкладна звязрнуцца да лекара і лячыцца. Асташынскі паабяцаў, але нік не мог сабрацца. Тады Пазняк нагадаў яму яшчэ разы са два. Валянцін абяцаў, але ізноў не мог сабрацца. „Усё з табой зразумела, – кажа тады Пазняк, – затура падзеш да лекара”. „Паеду, ававязкова паеду, Зянон Станіслававіч”, – з гатоўнасцю падлакнү Валянцін, не адрываючыся ад камп'утара.

Вечарам мне пазваніў Зянон Пазняк і сказаў, каб я папярэдзіла Юзіка Такушэвіча і забясьпечыла Фольксваген назаўтра на 6.45 – паедзім да Асташынскага (я была адказная за машыны). А 7-й раніцы мы ў трох пад'ехалі да яго дома. Пазняк пайшоў у хату і з сур’ёзным выглядам кажа: „Імем Народнага Фронту – збірайся!” „Куды?” – пытаем Валянцін. „Да лекара”, – быў адказ. Чалавек сыціпілі і інтэлігентны, Валянцін разгубіўся і пачаў прасіць не турбавацца. Але тут ужо размова была кароткай. Пазняк простила вялівым рашэннем завёз Валянціна ў паліклініку Акадэміі Навук і прымусіў абসьледвацца (і аказалася, што вельмі своечасова).

Вось так пачынаўся наш адраджэнскі рух. Шмат хто (у тым ліку і Валянцін Асташынскі) не шкадаваў сілаў і здароўя, каб наблізіць вольную будучыню Беларусі.

## РЭГІСТРАЦЫЯ ФРОНТУ | СЯБРОЎСКІЯ БІЛЕТЫ

За регістрацыю Фронта ўзяўся адзін з намеснікаў старшыні БНФ Юры Хадыка. Час ішоў, але справа не краналася з месца. Гэтае пытанье ўзынімалася на кожным паседжанні Управы Фронта, але ўсяроўна з месца ня рушылася нічога. А потым спадар Хадыка зрабіў заяву, што, маўляй, у сучасных умовах зарэгістраваць Фронт немагчыма.

Пазняк начаў падбіраць іншых людзей, якія б выканалі задачу. Аднойчы да мяне звярнулася дэпутат Вярхоўнага Савета Галіна Сямдзінава з прапановай разам узяцца за гэтую справу. Я пагадзілася.

Справа была няпростая. Сфармавалася група, у якую ўваішлі яшчэ Вера Чуйко і Уладзімер Анцлевіч.

Найперш мы зрабілі візіт у Мін'юст, каб разбарацца ў прычынах адмовы ў регістрацыі Фронта. І тут высьветлілася, што супрацоўнікі Мін'юста, акказаеца, „вельмі хацелі б нас зарэгістраваць“. Але ж, паглядзіце, маўляў, самы. Ці ж можна такія дакументы разглядаць і вынесці станоўчае рашэнне. Па-першае, яны былі зроблены надзвычай неахайна, па-другое, не былі выпраўленыя заўвагі Мін'юста. Да таго ж (як паведаміў нам адзін супрацоўнік Мін'юста) спадар Ю. Хадыка падчас перамоваў паводзіў сябе надзвычай груба, нават замахваўся крэслам на супрацоўнікаў.

Мы пераглянуліся: верыць яму мы не зьбіralіся. Але прагледзеўшы дакументы, якія спадар Хадыка прадставіў у Мін'юст, пераканаліся, што сапраўды, зарэгістраваць арганізацыю па гэтых дакументах было немагчыма. Гэта быў набор нейкіх чарнавых папераў, надзвычай неахайна сабранных, часткова напісаных ад рукі з перапраўленымі памылкамі, закрэсьленнямі і г.д. Разбрацца ў гэтых чарнавіках бало немагчыма. Выглядала гэта ўсё вельмі дзіўна.

Не абыяркоўваючы доўга гэтае пытанье, мы распачалі працу. Хутка ўсе дакументы, патрэбныя

для регістрацыі, былі дапрацаваныя, упараткаваныя і аддрукаваныя.

Тады Мін'юст выставіў патрабаваныне прадставіць Праграму Фронта. Закон гэтага не прадугледжваў. Было зразумела, што прадстаўляць Праграму бессэнсоўна, гэта пацягне бясконцыя „прапраўкі“ Мін'юста, які прадстаўляў інтэрэсы ўладных камуністаў. Справа з тупіку ня выйдзе. Мы запярочылі: Праграма апублікованая ў друку, і па закону – гэтага дастаткована.

Ведаючы, што апублікаваць Праграму было на той час немагчыма, чыноўнік з радасцю учапіўся за гэты аргумент: „Вельмі добра. Прынясіце мне хоць адзін экзэмпляр газэты, дзе была надрукавана вашая Праграма. Гэтага тады сапраўды будзе дастаткована.“



30. На канферэнцыі БНФ, 1996 г.; злева Лявон Барыччускі.

– Добра, – пагадзіліся мы, – заўтра нараніцы вы атрымаваецце газэту, – і аблімянёўшыся нацягнутымі ўсъмешкамі, выйшлі з кабінету.

Мы былі ў жаху: дзе ж узяць гэты „хоць адзін экзэмпляр“ газэты з Праграмай Фронта, калі яго не існуе ў прыродзе?

Але нічога ня зробіш: зарэгістраваць Фронт трэба, ня гледзячы ні на якія перашкоды. Кропка. Трэба дзейнічаць. Але як?

Заставалася адзіна спадзяваныне на зарэгістраваную газэту „Навіны БНФ“, заснавальнікам якой быў Зянон Пазняк. Яна друкавалася за межамі Менска. Гэта значыць, трэба было тэрмінова зьбірацца і за ноч зрабіць гэты „хоць адзіны экзэмпляр“.

Мая задача заключалася ў tym, каб назаўтра, не съплючаючыся, спакойна прыйсці ў Міністэрства пакласці газэту на стол чыноўніка.

Астатнія павінны былі займацца самой газэтай, ня спаць нач, але прывезыці яе нараніцы ў Менск.

Менавіта так і здарылася. (Як удалося за нач набраць, зрабіць, звярстаць, аддрукаваць і прывезыці ў Менск газэту – друкарская тэхніка ж тады была вядома якая – гэта асобнае фантастычнае апавяданье, але ўдалося!)

На раницы я аднесла ў Мін'юст газэту, паказваючы відам: „Ну, бачыце, мы выконваем свае слоўы. Цяпер выконвайце свае і вы.” У Мін'юста не засталося выйсьця.

Праз нейкі час мы атрымалі Пасъведчаньне аб регістрацыі Фронта.

\* \* \*

Пасыль 2-га Зыезду БНФ (калі было уведзена сябродейства і сябробускія блітвы Фронту) паўстала канкрэтнае пытаньне рабленыя сябробускіх блітав, эсکіз якіх быў выдатна зроблены нашымі мастакамі. Але ў тых часы адлегласць паміж прыняццем рацээння і яго ўвасабленнем была вельмі вялікая, бо ўлады перашкаджалі Фронту ўсюды і ва ўсім, ствараючы ўражанье непераадольнасці вырашэння некаторых практичных фронтаўскіх пытаньняў. Так сталася і зь блітамі. Сябры Фронту займаліся гэтым пытаньнем, але яно знаходзілася ў чынавенскім тупіку і зь месца на рухалася.

Аднойчы на Ўправе Зянон Пазняк звярнуўся да мяне як да фронтаўскага дэпутата з просьбай заняцца пытаньнем пасъведчаньня БНФ. Ён пазнаёміў мяне з мастакамі і з тымі, хто спрабаваў вырабіць блітвы ў Дзяржаўнай друкарні, дзе праца і замарозілася, і я занялася гэтай справай.

Наведаўшы Дзяржаўную друкарню (на вул. Якуба Коласа), я пачула ад начальства пра перапоўнены „плян” іхніх друкарні і пра тое, што нашу замову пакуль што выканану няма магчымасці.

– Што ж, – адказала я, – а ці можна мне як дэпутату хадзіць пазнаёміцца з вашай вытворчасцю, проста для „агульнага развязція”.

Пачуўшы, што я не настойваю на сваім пытванні, начальнік (прозвішча яго я ня памятаю) з задавальненьнем пагадзіўся паказаць мне іхнія цэхі, даручыў гэта нейкаму памочніку, той у сваю чаргу – наступнаму. Так я аказалася ў асяроддзі простых беларусаў, якія мне ўсё паказвалі

і расказвалі з задавальненнем, бо ўпершыню на сваім прадпрыемстве бачылі жанчыну-фронтаўку „жыўём” (і чаго ж яны толькі ня чулі пра „экстремістай-фронтаўцу” ад савецкай пропаганды, а тут глядзяць – звычайная жанчына – без „гранатай” і „аўтамата”).

Пакуль я там хадзіла і „знаёмілася”, з боку рабочых я адчула добрыя адносіны да Фронта (а менавіта так мяне ўспрымалі, а не як нейкую там „экскурсантуку”). Зь імі я і высыявляла магчымасці друкарні выкананія наш заказ. Аказалася, што ён для маштабаў друкарні такі малы, што яго можна выкананія за дзень без анікіх „збояў” вытворчасці. Трэба толькі „хаценьне” начальства. Гэта было ўсё, што мне патрэбна было даведацца.

І тут пачаліся „афіцыйныя перамовы” з начальствам. Нікога не „падстаяўляючы”, я паведаміла яму, што „экскурсія” дала мне мажлівасць разабрацца ў вялікіх магчымасцях прадпрыемства, якое спадар кіраунік ўзначальвае. І прапанавала шляхі выкананія нашай замовы (я падказалі мне рабочыя). Пару гадзінай размовы, валоданыя Законам аб статусе народнага дэпутата (чаго на дух ня ведаў начальнік) – і справа была зроблена, заказ прыняты з выкананнем у кароткі тэрмін. Камуністычнае вытворчае начальства хоць і было палахлівае, але ж ня скрэз варожае – на ўсе выракаліся свайго.

## СЯДЗІБА

Але набыўшы юрыдычны статус, нашыя фронтаўскія проблемы ня скончыліся. У нас не было памяшкання, не было сядзібы, і гэта вельмі абцяжарвала працу арганізацыі. Таму задача здабыць сядзібу для БНФ паўстала вельмі востра.

Займаліся гэтым некалькі чалавек. Беспаспяхова (толькі змарнавалі час). Тады за справу ўзяўся зноў спадар Хадыка, патлумачыўшы гэта сваімі прыхільнімі сувязямі ў Гарвыканкаме. Час ішоў – сядзібы не было. Скончылася ўсё заявай спадара Хадыкі, што сядзібу здабыць у цяперашній улады немагчыма. Ён нават пажартаваў: „Калі хто-небудзь гэта зробіць, я зъем свой капляш”.

Так трывала нейкі час. Патрэбна была новая ініцыятыва сяброву Фронту. Але, пасыль таік „рэкламы”, жадаючых узяцца за „безнадзейную” справу не знаходзілася.

За працу трэба было брацца таму, хто меўмагчымасць упłyваць на ўладу (гэта значыць – дэпутату).

Параішыся з Пазъняком, я рашыла ўзяцца за гэтую справу, спадзеючыся, што дагамогуць свае дэпутаты Гарсавета. І памылілася. Займачца гэтым пытаннем ня выявіў жаданье ніхто з дэпутатаў, якія лічылі сябе на той час фронтаўцамі ці прыхільнікамі. Пасправавала я звярнуща і да Анатоля Гурыновіча. „Ты што, – адказаў Анатоль, – не разумееш, што гэта немагчыма?” Далей наўшы справы яго не абходзілі.

З чаго ж пачаць? Да каго звяртатца? Бадай – да старшыні Гарвыканкаму спадара А. Герасіменкі. Спадар Герасіменка чалавек мяккі, выхаваны, разумны. Павінен зразумець.

Размаўляла, пераконвала, патрабавала. Шмат разоў. Адразу ён быццам і не адмовіў. Але ўрэшце рэшт адказаў: „З радасцю б, але ўсе прыдатныя для арганізацыі памяшканы занятыя, вольных – няма.”

Справа ня рухалася. Ад бяссілья я нават паўжартам прыграziла, што распачну галадоўку і памру ў ягоным кабінцы. У адказ Аляксандар Міхайлавіч развёў рукамі: ваша справа, маўляў. Паміраць, вядома, я не зібралася, але зразумела, што тут – глухая сцяна.

Наступным, да каго я звярнулася, быў Першы намеснік старшыні Гарвыканкама спадар Уладзімер Ярмошын. Тут размова пайшла інакш. Спадар Ярмошын, здавалася, выказаў нават спачуваньне, казаў, што разумее праблему і нават тое, што Беларускі Народны Фронт – гэта ня тая арганізацыя, якую можна адправіць куды-небудзь у Чыжоўку. Зразумела, патрэбен цэнтар горада. Але – у цэнтры ўсё занята.

– Але ж ёсьць шмат памяшканьняў з былой уласнасці КПСС (КПБ), – кажу.

– Так, – пагаджаецца сп. Ярмошын, – добра, паспрабуем пашукаць. – І накіроўвае мяне ў Гарадзкое ўпраўленне нежылых памяшканьняў (здаецца, так называлася), называўшы прозвішча чыноўніка. Маўляў, калі што і ёсьць, то гэта ў яго „гаспадарцы”. (Трэба сказаць, што ўсе дачыненьні ўлады, уся яе сістэма на той час мне была невядомая, я ніколі не сутыкалася з гэтай сферай дзеяніяў, таму шчыра паверыла ў тое, што пачула.

Толькі потым, блукаючы па ўладных калідорах, я зразумела, што ўсе гарадзкія чыноўнікі падначаленыя Гарвыканкаму. Існаваў загад „вырашыць” ці „адмовіць”, і ён выконваўся заўсёды, калі загад існаваў. І не выконваўся – калі „загаду” не было.)

Тым ня менш я паверыла, што справа зрушылася. Цяпер я „маю” падтрымку высокага гарадзкога чыноўніка і прымушу ніжэйшага выкананца тое, што трэба, думала я.

На памятаю хто, але нейкі супрацоўнік Гарвыканкама (выключна „з павагі да мяненія”, зразумела) па сакрэту (і „па-сябродуску”) паведаміў, што той, да каго я мушу ісьці – бірэ хабар. Знайсыці, маўляў, памяшканье ён, канешне ж, зможа, але трэба яму даць хабар. Калі ж я пайду, маўляў, напралом, буду патрабаваць, – нічога ня выйдзе. Ды і, урэшце рэшт, што, Народны Фронт ня знойдзе нейкіх там пару сотняў?..

Але я сабе падумала: каб я хабар плаціла – ніколі!

Прыйшла ў кабінет. Пачаліся цяжкія перамовы.

– Разумею, што справа нялёгкая, – кажу. – Але ж трэба знайсці выйсьце.

– Добра, – адказае. – Будзем думаць.

– Колькі будзем думаць, – пытко.

Дамовіліся, што прыду праз тыдзень. Праз тыдзень ён захварэў, потым – быў у камандзіроўцы, а потым, як толькі я прыходзіла, аказвалася, што ён толькі што выйшаў „на аб'ект”.

Што рабіць? Вырашила так: буду хадзіць ва Ўпраўленні за паўгадзіны да пачатку рабочага дня (на працу ж ён калі-небудзь звярвіцца). Так і спімала. І тут ужо адгаворкі „зарас заняты” у яго не прайшлі: я скарысталася свой дэпутацкі статус і прымусіла заняцца майм пытаннем.

Сталі разбірацца ў так званай „нежылой” маёмасці. Нарэшце, мне прапаноўваецца памяшканье з былой маёмасці КПБ насупраць менскага цырку. Месца цудоўнае. Я вельмі ўзрадвалася. На крылах паліцела паглядзець і пераканалася, што і месца, і плошча памяшканья – тое, што нам трэба.

Пачалося афармленыне папераў. Патрэбна была згода Гарвыканкама, якую, урэшце рэшт, я здабыла. Але... Як мне патлумачылі, „нежылай” маёмасць у Менску (у тым ліку і тая, якая засталася пасля забароны КПСС-КПБ) знаходзіцца ў ведамстве горада прыкладна напалову, а напалову

— у Саўміна. Трэба згода Кебіча. Горад, маўляў, напіша запыт у Саўмін з просьбай выдаткаваць плошчы гораду, Саўмін пагодзіцца, і тады горад аддаесьць памяшканье нам.

Пачалося дўгася чаканье, у выніку якога, нарэшце, прышоў адказ, што названыя плошчы выдаткованыя гораду быць ня могуць, бо гэта ёсьць маёмасць Саўміна.

Зразумела, што гарадзкі чыноўнік з самага пачатку ведаў гэта, але вырашыў так мяне павадзіць па круже.

— Добра, — вырашила я, — табе гэта так ня пройдзе. Ціпер ты ў мяне закруцішся, як вайчук. І пачалося адкрытае змаганье дэпутата з чыноўнікам.

Я вырашила пракантраляваць яго асаўстую працу, і неўзабаве высыветлілася, што неяк дзіўна працуе гэты чыноўнік. У свой рабочы час знаходзіцца невядома дзе і невядома чым займаеца. Я пачала звяртася з дэпутацкімі запытамі, патрабаваць адказу. Нешта тут было нячыста, але паспрабуй, схапі яго за палец. З другога боку, і яму ўвесь час быць „пад кантролем” народнага дэпутата нязручна. На гэта, зразумела, у мяне ішло шмат асаўстага часу, але нічога ня зробіш.

Чыноўнік ужо ня ведаў, як яд мяне адчапіца. Нарэшце, ён паведаміў мне, што знайшоў варыянт — на *Варвашиэні*, 8. Але праблема ў тым, што памяшканье занятае арганізацыяй (зараў ня памятаю назыву), якую трэба адтуль яшчэ высяліць, бо яна займае гарадзкія плошчы на *Варвашиэні*, 8 незаконна, пабудаваўшы сабе два ці тры паверхі ў высакачэздным будынку на Юблейнай плошчы (у доме з „караблём” наверсе). Новыя плошчы, маўляў, здае, мае прыбытак, мае моцную падтрымку ў Саўміне, таму „горад” на іх уплыву ня мае. „Калі жадаецце і калі варыянт вам падыходзіць — спрабуйце, — прапанаваў мне чыноўнік, — толькі напачатку паглядзіце, ці яно вам падыйдзе,” — падраю ён. Але гэта рабіць трэба было асьцярожна, бо жадаючых паглядзець памяшканыні ўжо было ня мала, і „гаспадары” вока трymalі пільна.

На *Варвашиэні*, 8 два ўваходы: з вуліцы і з двера. Напачатку я абысьледвала яго з вуліцы, але дзіўверы тут былі наглуха забітая і „ўваход” такім чынам адсутнічаў. Вокны былі нечым застайленыя — ня надта і разгледзіш. Відаць толькі, што плошчы, быццам, нядрэнныя. Каб не прыщыгваць увагі,

спрабую зайніцы ў будынак з двера ў абедзены перапынак (калі народу няшмат). І тут жа натыкаюся на чалавека, які зынешнне нагадвае тыповага партыйнага работніка: „Вам чего?”

— Да так, — кажу, — хачу як дэпутат паглядзець, што гэта за „ваенны аў'ект”.

Той насыцярожваеца, а я ўпэўнена іду па пакоі. Усюды брудна, валяюцца паперы. Вока трапляе на дзіру ў падлозе, пакрытай амаль згніўшым леноліумам. І як тут могуць працаўца людзі?

Заходжу ў вялікую залю. „Пільнае вока” — за мной. „Што вы тут аглядаеце?” — пытаеца ён то нам „гаспадара жыцця”.

Я таксама задаю пытаныні. „Партыйны работнік” не адказвае, а пачынае рагтам крычаць і выганяць мяне. Я прад'ялюя дэпутацкае пасьведчаныне і ўжо сур'ёзна пытаюся, што гэта за арганізацыя, чаму не пераезджае ў новы будынак.

Тады ён злосна ашчорыўся:

— Вам этого помешчения никогда не видать, как своих ушей! Мы, камуністы, здесь были и будем, а с вами — разберемся. (Вочы яго глядзяць са злобай і нянявісцю.)

— Хто з кім разъярэцца, пабачым, — кажу яму, — а памяшканье гэтае вы хутка вызваліце. І не дапаможа вам ваш Саўмін. Ня тыя часы.

Выйшаўшы з будынка, я ськіравалася ў Гарсавет. Галоўнае, я ціпер ведаю, што гэта памяшканье нам падыходзіць і па плошчы ( $160\text{ m}^2$ ), і па месцы знаходжаныя. Засталося — адваяваць яго, ня маючи ні аднаго прыхільніка ва ўладзе, а толькі адзінае невялічкае дэпутацкае пасьведчаныне.

Але права на май баку, і праз нейкі час, зь вялікім цяжкасцямі, але памяшканье было вызваленае.

Ціпер трэба было заключаць умову са ЖРЭА. З адпведнымі паперамі Гарвыканкама іду да кірауніка. Той паведамляе, што частка памяшкання (маленькі пакой, уваход у які са двера) яны забяруць і паставяць перагародку, бо той пакой патрэбен ЖРЭА. „Нам таксама патрэбен гэты пакой для працы Чарнобыльскага Камітэту”, — адказваю.

Спрабую зайніцы дапамогу сядзіць дэпутатам, у Гарвыканкаме, раюся з сябрам Сойму Верай Чуйко (на тыя часы маёй прыяцелькай). Вера раіць пагаджацца з тым, што мне прапануюць (бо, маўляў, ня будзем мець нічога). Я не пагаджаюся і раюся з Пазыняком, разам мы размаўляем зь юрыс-

тамі, шукаем выйсьце. Я ніяк не хачу пагаджаца на зъмяншэнэне плошчы, але ёсьць пэўная рызыка. Пазъняк падтрымлівае мяне: „Трэба змагацца!”. І я зноў ськіроўваюся да начальніка ЖРЭА: патрабую, знаходжу аргуманты, іду ў наступ, для большай вагі прыходжу ў кабінет зь юристам – і ён адступае. Неўзабаве – паперы падпісаныя на ўвесе будынак у 160 м<sup>2</sup>.

Гэтае маё змаганьне яшчэ раз пераканала, што ніколі нельга здавацца, трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, каб дамагчыся перамогі, а калі барацьба справядлівай – дапаможа Бог.

Ціпер застасцца падпісаць умову з домакраінцтвам. Але, нарэшце, і гэта зроблена. Адзіна цяжкасць: рамонт будзем рабіць самі, бо, як высьветлілася, у домакраінцтва грошай на рамонт няма.

Іду да Пазъняка ў Вярхоўны Савет. Ён ведае пра шматлікія перашкоды, таму гатовы і на няўдачу. А тут такая радасная нечаканасць: ключ ад нашага памяшканья! Ездзем глядзець. Па дарозе хвалююся: пакоі пакінутыя непрыбранымі, там супцельная разруха. Адчыняем, уключаем сьвятло. Неверагодна колькасць прусакоў разбіягоща ў розныя бакі (за сцыяной быў прадуктовы магазін дый „камуністы” тут, відаць, абедаі не адыходзячы ад вытворчасці, вось і разъялялі).

– Нічога, – кажа Пазъняк, – вытурылі камуністаў, вытравім і прусакоў. Усё гэта мы прыбяром, высьцім і адрамантум. Галоўнае – ёсьць сядзіба.

Пасля доўгіх пакутаў без свайго фронтаўскага „дому” нам хацелася як найхутчэй „засяліцца” на *Варвашина*, 8. Але Пазъняк катэгарычна паставіў задачу хораша адрамантаваць будынак, і не абы як, а на добрым узроўні: „Па нашай сядзібе людзі будуць успрымаць і нас, і яна павінна быць прыстойнай, чыстай і сьветлай”.

Як канцэптуальна будзе выглядаць нашая сядзіба (унутраны плян памяшканья, інтэр’ер, сьвятло і спалуччынне колераў, праекты дэзвярэй, ваконных кратав, карнізаў, шпалеры, плітка, праекты мэблі – усё да дробязяў) Зянон Пазъняк абмяркоўваў з нашымі лепшымі беларускімі мастакамі – Хведарам Ладуцькам, Міколам Купавам і іншымі. А работы там было – як кажуць, пачаць – і скончыць. І мы ўзяліся за рамонт.

Спачатку патрэбна было набыць будматэрыялы, кошты на якія ўзрасталі кожны дзень і вельмі знач-

на. Гэта быў час інфляцыі а на справе – час дэфіцыту (і „блату”), час штодзённага росту цнаў.

У крамах і на базах-складах раскуплівалася ўсё імгненна – і ўсё падрад. Такая сітуацыя выкарыстоўвалася дзялкамі ў гандлі „на ўласную кішэнь”. Купіць патрэбнае па прыймальных цнах без званка высокага начальніка (без „блату”) ці без давання „на лапу” гандляру (ці хоць бы грузчыку) было немагчыма, бо ў крамах, як правіла, прадавалася самае горшое, бракаване, так званая „некандыцыя”, старога выпуску, непрыгожае – адным словам, кандовай савецкай вытворчасці. Але над усім панаваў яго вялікасць дэфіцыт і са-вецкая хранічная хвароба – „блат”.

А нам патрэбна было, як кажуць, усё і адразу. Да таго ж, мастакі патрабавалі пэўнай якасці, колеру, малонку, структуры, гатунку. Хадзіць па розных профільных крамах у пошуках неабходнага азначала папросту гублянне часу: нічога патрэбнага ў свободным продажы не было.

Каб не губляць час, я зноў пайшла да старшыні Гарвыканкаму А.М. Герасіменкі. „Горад выдзяліў нам памяшканне, якое патрабуе капитальнага рамонту. Патрэбна мяняць ня толькі падлогу, а нават лагі, ня кажучы пра іншае. У ЖРЭА „няма грошай” на рамонт, і мы павінны рамантаваць яго сваімі сіламі, за свой кошт. Мы – арганізацыя грамадзкая (не камэрцыйная). Якія ў нас грошы? Таму дапаможыце нам найхутчэй набыць будматэрыялы, бо цэны растуць кожны дзень”, – звязрнулася я да спадара Герасіменкі.

Мне было лёгка патрабаваць, бо за часы дэпутацтва я ніколі не карысталася сваімі паўнамоцтвамі на ўласную карысць. Чыноўнікі заўсёды ведалі, хто з дэпутатаў „чым дыхае”, і тых, якія дбали не пра сваё уласнае, а пра грамадзкае, – паважалі і нават нярэдка дапамагалі, няледзячы на тое, што гэта былі асобы „з супрацьлеглага лягеру”. І гэтая павага адчувалася паўсюдна і на ўсіх узроўнях (ад старшыні Гарвыканкама да самага простага інспектара якога-небудзь „упраўлення”).

Тыя ж дэпутаты, якія началі скарыстоўваць свой мандат на ўласную карысць, не карысталіся анікай павагай. Да іх чыноўнікі ставіліся грэбліва (што зусім не азначала, быццам яны самы не карысталіся службовым становішчам на ўласную карысць).

Трэба сказаць, спадар Герасіменка тут жа ў маёй прысутнасці па тэлефоне аддаў загад чыноўніку з Гарвыканкама „дапамагчы дэпутату ў яе просьбах”. Згаданы чыноўнік аддаў загад на гарадзкую базу будматэрыялаў „выпісаць дэпутату тое, што яна запатрабуе”.

Мне вельмі хацелася зрабіць усё хутчэй. А трэба было найхутчэй набыць дошкі і лагі для падлогі, фарбы-лакі, цвікі, шпалеры, карнізы, вагонку, плітку для санітарнага пакою і сантэхніку, лістэркі, шторы, дыдэрон, фіранкі, дывановыя дарожкі, клей, іншыя дробязі, розныя будаўнічыя інструменты і прывезы ўсё ў сядзібу.

З боку кіраўніцтва Фронта да мене быў вялікі давер, таму мы з Хведарам Ладуцькам ездзілі па разных філіялах базы будматэрыялаў, дамаўляліся і набывалі ўсё неабходнае. Ён выбіраў патрабнас, як дэпутат „забяспечвала” бесперашкоднае набыць неабходнага, сачыла, каб не было ніякіх перашкодаў „на месцы” (дэпутацкі статус і ўсьведамленыне, што я стараюся не дзеля сябе асабіста надавалі мне неверагодную ўпэўненасць і „адчынялі” дзвіверы ўсюды). У нас усё атрымалася. Мы набылі дакладна ўсё тое, што плянавалі мастакі.

Цяпер трэба было ўсё набытае са складаў і бацаў прывезы ў сядзібу. Асаблівия цяжкасці былі з дастаўкай доўгіх дошак і лагаў з далёкай базы. Каб іх не плаваць, патрэбна была доўгая машина (мэтраў шэсць). Але раз такая машина была патрэбная, я яе знайшла. Гэтаксама я замаўляла краты для сядзібы і ўваходныя дзвіверы, як зараз кажуць, антыўламанёвыя. Практ дзвіярэй і крат-таксама рабіў спадар Хведар, і нам іх зрабілі дакладна такія, як было замоўлена.

Калі патрэбны былі людзі на пагрузку-разгрузку, кіраўніку Фронта дастатковая было толькі называць, колькі патрабуецца чалавек. Усё рабілася без затрымкі, і неўзабаве будматэрыялы былі набытыя па самых лепшых для нас цэнтрах і прывезены ў сядзібу.

## ФРОНТАЎСКАЯ ТАЛАКА

Наступны этап – рамонт сядзібы. Гэта была вельмі вялікая праца, якая патрабавала ўзделу ўсяго Фронту, але яе трэба было некаму каардынаваць. Ведаючы, што ўсе вельмі занятыя, я пра-

панавала Пазыняку, што сама давяду рамонт да канца. Ён пагадзіўся, але калі мы аблікоўвалі некаторыя дэталі, Пазыняк між іншымі адзначыў, што неабходна набыць яшчэ 1 шпон для карнізаў.

– А што такое шпон? – спытала я. Пазыняк неяк разгубіўся.

– Він ведаецца, што такое шпон, і зьбіраецца каардынаваць рамонтныя працы?

– Не хвалойцеся, Зянон Станіславаўіч, – ражуча адказала я, – я ведаю, дык даведаюся. Галоўнае – жаданыне зрабіць усё наилепш і найхутчэй. А я буду нечага ведаць, дык спытаю ў Вас, – усыміхнулася я, бязбожна кампліментуючы Старышыню. – І хто яшчэ мае час гэтым займацца?

Пазыняк адчуў іронію, але вымушаны быў пагадзіцца. Кіраваць рамонтам сядзібы быў запрошаны спадар Мікульскі, якому Фront некалькі месяцаў плаціў заробак.

Рамантавалі, праўда, не адзін месяц. Талака па стварэнні сядзібы была ўспрынітая зь вялікім энтузізмам і шмат хто з фронтайцаў працаўаў ахвярна і шчыры. Але працы было вельмі шмат. Яна патрабавала спэцыялісту. Спэцыялісты ў Фронце былі, але кожны дзесяці працаўаў, людзі былі вельмі занятыя, увесе съветавы дзень. Прышлося браць адгулы, неявілікі адпачынак за свой кошт. Адначасна рабіўся і поўны рамонт санвузла з выкладаньнем керамічнай пліткі.

А яшчэ трэба было зынсыцца старую фарбу з ваконных рамаў і падваконнікаў, якія былі ў страшніна запушчаным стане, прывесы ў парадак дзвіверы (зыняць шматлойную старую фарбу і пакрыць шпонам), пафарбаваць-паклеіць – і шмат-шмат чаго яшчэ. Фактычна, мы атрымалі толькі съцены, усё астатніе – вымушаныя былі рабіць самы.

Вырашылі, што раённыя Рады будуць прысылаць па некалькі чалавек кожны дзень. На справе адбывалася па-рознаму (людзі былі занятыя на працы), і толькі ў выходныя дні работа кіпела.

Прайшло некалькі месяцаў. На Ўправу мы паданішаму зъбіраліся ў разных месцах: наша памяшканье для працы прыгатаванае не было. На кожным паседжанні Управы мне прыходзілася звязвартыца да кіраўнікоў Радаў з адным і тым жа: каб на рамонт сядзібы людзі прыходзілі кожны дзень, каб рамонт ішоў бесперапынна. Я патра-



31. Фронтайская талака з музыкамі.

бавала ад кожнага сябра Упраўлы таксама адпрацаваць на агульную карысць. Але ад некаторых дамагчыся працы было цяжка. (Як ня дзіўна, але гэта былі ў асноўным якраз тыя людзі з кірауніцтва Фронту, якія потым, у 1999-м, адыйдуць ад адзінага БНФ у „аб’яднаную апазыцыю”.)

Асобіста мне вельмі шкода, што сядзібу Фронта потым, пасля расколу руху, захапілі тыя, хто амаль не прыкладаў ніякіх намаганняў да яе набыцца і аднаўлення. У час расколу, у 1999-м, усе фронтайцы былі занятыя тады клопатамі пра захаваныне адраджэнскай арганізацыі і ня думалі пра сядзібу. Гэта было ўпушчэнне, бо ўсё робіцца ў сваім часе.

Старшыня Фронту вельмі клапаціўся, каб наша сядзіба была прыкладам высокага беларускага густу. Таму ўнутраны дызайн памяшкання шмат разоў абміркоўваўся, удакладняўся з мастакамі-адраджэнцамі: вышыня сцэны, унутраныя колеры (сыцены і падлога), форма і спалучэнне рознай ке-

рамічнай пліткі, шпалеры, карнізы, фіранкі, праекты мэблі, дзвіярэй, кратай. Хведар Ладуцька зноў ездзіў са мной па базах і крамах і выбіраў ўсё сам, я ж толькі забясьпечвала магчымасць „выбару”.

Наступныя клопат быў – мэблі. Яе трэба было спэцыяльна замаўляць. Паспрабавала дамовіцца на мэблевай фабрыцы – не атрымалася (маўляў, у іх шмат заказаў і нашу замову абыцалі выкананыя няхутка). А нам жа трэба было найхутчай.

Але калі ёсьць жаданыне нешта зрабіць для агульной справы – вырастаюць крылы. І мэблю мы зрабілі, такую, як трэба (патрэбнага колеру і малюнку) і хутка. Дапамог прыватны кааператыв, у якім працаўшы наш фронтавец Мікола Пратасаў.

Заставаліся карнізы. Па задуме мастакоў, яны павінны быўшы драўляныя, сьветлые і цэльнія (гэта больш двух метраў). Замаўляла на фабрыцы ў Дзяржынску (гэта значыць Койданаве). Абыцалі зрабіць хутка, а потым началі зацігваць час. Прышлося і на іх націснуць.

Пакуль ішоў рамонт, заставалася яшчэ шмат клопату. Напрыклад, тэлефонныя нумары, якія ў савецкія і постсавецкія часы „здаўшы” было надзвычай цяжка (тэлефонныя падстанцыі мелі скрозь вельмі старое абсталіваныне, якое ніяк не забясьпечвала патрэбы насельніцтва).

Папярэдняя арганізацыя мела тут два нумары. Нам паспрабавалі ўвогуле адмовіць у телефоне (нумары хацелі зьніць і перавесці ў іншую арганізацыю). Прыйшлося таксама пазмагацца, бо чыноўнік-камуніст глядзеў на мяне (Фронт жа) зь нянавісцю. Але дэпутацкі статус і „метал” у голасе пераламіў сітуацыю, і ён прапанаваў „апошні” варыянт: пакінуць ідзін нумар. Я не пагаджалася, але Вера Чуйко паравіла згаджацца, бо, маўляў, ня будзе ніводнага нумару. Я ж саступіць нахабнаму камуністу ніяк не хацела. Паравілася з Пазняком, і ён пагадзіўся са мной, што трэба змагацца за два нумары. І пакуль чыноўнік ня здаўся і не пакінӯў абдова нумары, я не адступілася.

Да пачатку I-га Зыезду беларусаў съвету (1993 г.) сядзіба была адрамантаваная і абсталіваная – прыгожая, густоўная, сьветлая, вялікая і ўтульная. Разам з беларусамі розных краінай Эўропы і Амэрыкі мы адсвятковалі яе „адкрыццё”.

Для найбольш актыўных сяброў на нашай „будоўлі” па прапанове З. Пазняка была аргані-

заваная аўтобусная вандроўка па культурніцкіх мясцінах Беларусі. Зянон Пазняк, ня гледзячы на занятасць, ніколі не забываўся адзначыць ахвярнасць нашых людзей дзеля Фронта, стараўся, каб іхня праца была ўсімі заўважаная. Фронт замовіў аўтобус, і мы зрабілі сувяточную вандроўку для самых актыўных працаўнікоў ў нашым агульным фронтайскім доме.

Пасля і надалей я шмат займалася праблемамі функцыянаваньня сядзібы. У ёй жа пачалі стала працаўваць сакратар Управы В. Івашкевіч і сакратарка канцылярыі Д. Мікульская (у штаце былі яшчэ прыбіральщица і бухгалтар).

Галоўнае патрабаваныне Пазняка да працаўнікоў сядзібы было ў тым, каб тут было заўсёды чысцата і ўтульна, каб нашыя паперы, дакументы і г.д. нізе не валяліся, каб усё было на сваіх месцах, каб людзям усыміхаліся. Атмасфера ў сядзібе павінна была быць дабразычлівая, адказы на тэлефонныя званкі – ветлівымі і па справе, каб усім, хто прыходзіў у Фронт, быў відаць наш высокі культурны ўзровень. Павінны быць кветкі, гарбата і кава.

Здавалася б, рэчы элемэнтарныя. Але, на жаль, усялякія дробязі трэба было кантроліраваць (каб працаўнікі не спазняліся на працу, каб не грубілі надакучлівымі наведальнікамі і г.д.). Ня раз я была сьведкам, як Пазняк цярпіў вучыў сакратарку правільнна размаўляць па тэлефоне (так і не наўчыў, потым звольніў). Тады гэта мне здавалася крыху дзіўным і толькі потым, трапіўшы за мяжу, і, маючи магчымасць парадыцца, я зразумела туго „максіму” Пазняка, што ў Беларусі (як ён казаў) нікто ня ўмее размаўляць па тэлефоне. Гэта праўда. Над гэтым раней неяк ня думалася, так прывычліся да чужога хамства і бескультур’я.

Спачатку ў сядзібе было так, як хацелася, хораша і прыстойна. Але пазней, калі я апынулася ў эміграцыі ў Варшаве (муж тады быў Нью-Ёрку) Гала Навумчык як карэспандэнт радыё „Свабода” разы са два была на Беларусі. Прыехаўшы ў Варшаву, яна мне расказала, што сядзіба стала ўжывляць сабой зусім іншае: бруд, у будынку кураць, гавораць па-расейску, яна нават бачыла ў сядзібе нецівярозых і чула ненарматыўную лексіку. Гэта моцна рэзанула па сэрцы, перажыць такое пераўтварэннне мне было вельмі балюча. Муж па гэтаму поваду жартаваў, што кансерваторы імкнуща

падцягнуць нізы да нормы і схільныя да дыктатуры, а демакраты самы апускаюцца да нізоў, каб адлюстраваць іхныя інтэрэсы, і схільныя да маразму. Жарцік жарцікам, але нешта ў гэтым ёсьць.

## ПЕРШАЯ ЗДРАДА

Яшчэ ў студэнцстве ў адным з часопісаў я настыкнулася на ангельскі ўспамін пра 2-ю Сусветную вайну. Вось яго сутнасць. У тых ваенныя часы ў Вялікабрытаніі былі „цяжкія” часы, амаль што голад. (Хоць, зразумела, мяркуючы па нашай рэчайснасці, які ў іх там быў „голад”!).

„Сапраўднае” мяса не прадавалася, і „галадаўчыя” ангельскія грамадзяне ўжывалі ў асноўным курынае (што ў сівеце лічыцца самым танным мясным прадуктам). Жонка аднаго вельмі высокапастаўленага ангельца кожны дзень атрымоўвала прадукты (здаецца, па картках), выглядала змучанай і стомленай. Тады, пашкадаваўшы яе, з пачуццяў вілікай павагі да яе і яе мужа, гандляр падмяніў ёй кавалак курынага мяса на дэфіцитны кавалак ялавічыны. Жанчына ўбачыла гэтую падмену толькі дома, але абураная, прынесла яго назад, сказаўшы, што калі ўвесь народ „галадуе”, гэты кавалак яны з мужамі ніколі ня змогуць зъесці. Асоба „вышэйшага” сівetu, прывыкшая да ўсяго „лепшага”, была надзвычай годнай асобай і вышэй за ўсё ставіла свой гонар, які не падлягаў нікаму „гандлю”.

Гэты „просты” ўспамін тады вельмі моцна мяне ўразіў і ўспамінаеща заўсёды, калі прыходзіцца сутыкацца з тым, як утоптваеца чалавечы гонар у грэзь. Асабліва цяжка бывае назіраць таяку звязу сярод блізкіх людзей адраджэнскага асяроддзя, бо аснову, стрыжань нашага народнага руху і нашага сяброўства з самага пачатку складалі прынцыпы высокай маралі. І Фронт пасцялодуна ўвасабляў наш незалежніцкі ідеал у жыцці. Але адкуль тады „узялася” здрада ў тым сіветлым часе, дзе і калі яна „зарадзілася”?

Вострае чаканыне каардынальных зъменаў у канцы 80-х ахапіла ўсё нашае грамадзтва. І ў гэтай агульной хвалі грамадзкага рушэння апынуліся людзі з рознымі ўяўленнямі пра будучыню Баларусі і з розным уласным маральным багажом.

У тых посткамуністычныя часы ўсе мы разам змагаліся за незалежнасць. Паступова падыход-

зіў новы час і новае жыццё, якое выставіла для некаторых іншыя „ідэалы”. Так інфляцыя 90-х дала магчымасць чыноўнікам скарыстацца агульнай бядой і нажыцца за народны кошт, у той час, калі астатнія гублялі ўсё, што нажылі за жыццё.

У 1992 годзе, праз месяц-два пасля майго вяртання з Італіі, дзе я суправаджала на аздараўленыне групу „чарнобыльскіх” дзяцей зь мястечка Альманы, мne дадому патэлефанавала італьянка, якая там, у Італіі, разам з іншымі апекавалася нашымі беларускімі дзецьмі. Яна паведаміла, што праз некалькі дзён прылятае з Рыму у Маскву і адразу цягніком едзе ў Менск на тыдзень-два (як атрымаеца).

Умовы майго жылья мала адпавядалі для прыёму заходній госьці (2-пакаёвая „хрушчоўка”), але найбольш мне ўводзіла ў клопат тое, што ў мyne няма аўтамабіля, каб супстрэці і заапекавацца ёю на гэтыя дні.

На сэсіі Гарсавета я падзялілася сваёй „бядой” з калегам-дэпутатам, які быў кіраўніком аднаго буйнога прадпрыемства. Паколькі сітуацыя была звязаная з дабрачыннай дзейнасцю, гэты дэпутат (нечакана для мyne) вырашае даць мне на два тыдні аўтамабіль з гаражу свайго прадпрыемства для супстрэчы замежнай госьці (на сваю адказнасць і бясплатна). А паколькі я на маю „правоў” на ваджэнне аўтамабіля, мы дамовіліся, што яго атрымае мой сябра Сяргей Міхноў, які ўсё гэтыя дні і будзе выступаць у ролі кіроўца. „Даверанасць” аформілі на маё імя і неjak перааформілі на Сяргея.

Потым пляны ў госьці падкарэктаваліся, і яна вырашила да адлёту з Москвы ў Італію паглядзець і яшчэ і Менску і выехала зь Менску раней. У гэты ж дзень мы з Сяргеем дамовіліся, што ён адразу вяртае аўтамабіль. Вечарам на паседжанні Управы БНФ Сяргей заверыў мyne, каб я не хвалявалася, што машина ўжо там, дзе была ўзятая. Назаўтра на сэсіі я падзячыла свайго калегу і паведаміла пра зварт машыны ў гараж яго прадпрыемства датэрмінова.

Прайшло каля тыдня. Раптам мне патэлефанавалі з ДАІ, што затрымалі службовы аўтамабіль і кіроўцу С. Міхнова, калі ён парушыў дарожныя правілы, а па дакументах тэрміны эксплуатацыі зышлі ўжо некалькі дзён. Аказалася, што Сяргей прадаўжаў ездзіць на машыне ў сваіх прыватных

мэтах (рабіў нейкі свой бізнэс, ці што), а мyne проста падмануў. Уся інфармацыя пра затрыманую машыну, зразумела, адразу была паведамлена і майму калегу-дэпутату.

Цяжка перадаць, які жудасны сорам я перажыла ў тых часы. Нават і зараз, калі я ўспамінаю пра гэта, мне становіща сорамна, дрэнна і цяжка.

Мы з сябрамі імгненнем забралі машыну і аддалі яе ў гараж. Назаўтра мне прышлося глядзець у очы свайго калегі... Ён дараўваў мне, але мой аўтарытэт „чалавека слова” ў ягоных вачах быў страчаны.

У любой сітуацыі і ў любым часе ўсё залежыць ад маральнага стрыжня кожнай канкрэтнай асобы. Для моцных людзей паняцці патрэбы заснаваны на пры якіх умовах, для слабых і нікчэмных – гэтыя паняцці існуюць да пары, пакуль яны не сутыкнуцца з уласнымі (асабістымі) інтарэсамі, і калі ў гэтым сутыкненні „маё” перамагае – тут чакай бяды.

Цяжкімі мукамі сумлення „расплацилася” я за свой давер. Але гэта былі мае, уласны перажыванні. Зусім хутка я даведалася пра яшчэ большую здраду.

\* \* \*

На глядзячы на тое, што з 1991-га года Беларусь была незалежнай дзяржавай, шмат якія дзяржавы ўстановы працавалі ў рэжыме Савецкага Саюзу. Вялікія чэргі прышлося адстойваць людзям, каб, напрыклад, аформіць замежны пашпарт, які даваў магчымасць выехаць за мяжу. У Менску ўжо дзейнічаў Беларускі Незалежны прафсаюз, і калі пэўнай асобе трэба было вырашаць некія пытанні прафсаюзнага руху за мяжой, аформіць замежны пашпарт можна было прац прафсаюз і значна хутчэй, чым прац органы ўнутраных справаў.

Койданаўскай Радай Маскоўскага раёну Менска кіраваў нязменны на той час Сяргей Міхноў. Чалавек энэргічны, дзелавы, ён умёў арганізаваць людзей і напачатку добра і шмат працаваў у Фронце. Але з цягам часу зь ягонай съведамасцю адбыліся моцныя перамены.

На той час Фронт шчыльна супрацоўнічаў з Незалежным прафсаюзам, і Сяргей Міхноў (як прадстаўнік Фронта) быў там сваім чалавекам. Ён

ня быў сябрам Свабоднага прафсаюзу, тым больш – у яго кірауніцтве. Але з боку Свабоднага прафсаюзу быў вялікі давер да Народнага Фронта, таму давяралі і Сяргею.

Нечакана высыветлілася, што Сяргей Міхноў (бяз ведама кірауніцтва Свабоднага прафсаюза) узяў (а прапросту скраў) печатку арганізацыі і афармляў замежныя пашпарты грамадзянам ад імя Свабоднага прафсаюза за гроши, якія браў ва ўласную кішэнь. Па ягонай адвектцы да яго прыйшли „аформіць пашпарт” і супрацоўнікі міліцыі, якія яго і „ўзялі”. Справа ганебная і крымінальная, якая прадугледжвала меру пакараныя ў некалькі гадоў турмы. І гэта быў старшыня самай вялікай фронтаўскай Рады! Пад удар ставіўся аўтарытэт ўсёй арганізацыі Беларускага Народнага Фронту.

Цяпер я ведаю, што Міхноў найперш паліцею да Пазынія, усё расказаў, назваў сябе нягоднікам, які зганьбіў Фронт і што за гэта яму няма дараваныя. Пазынік растлумачыў яму, што мы ня „пака” і не камуністы, і абараніца „свайго” за крымінальнае злачынства ня будзем, параў падаць заяву на выхад з Фронту, бо ўсяроўна выключым.

Мы тэрмінова склікалі Раду, дзе Сяргей Міхноў публічна прызнаўся, што скраў печатку, падрабляў дакументы і браў за гэта гроши. Некаторых сябrou Рады гэтае прызнаныне кранула і падалося за „мужны ўчынак” (хочы гэтае „прызнаныне” было фактам міліцэйскага пратаколу). Пачуліся галасы: трэба дараваць. Сітуацыя падважылася з перавагай у бок дараваныя. (Што зробіш – „мэнтальнасць”, тэма антыбеларускіх анекдотаў.) Сяргей, апусціўшы галаву, маўчаў.

Ён быў мaim сябрам, мне асабліва цяжка было пачуць яго „споведź”. Але я разумела, што ён паставіў пад удар ня толькі сябе (за асабістыя ўчынкі кожны адказвае сам), а ўесь Фронт, чысьціню яго съветлай адраджэнскай ідэі. Ці сумяшчальныя з гэтым былі шкурніцкія інтарэсы Сяргея – пытаныне рытaryчнае. Але Рада (пад упывам асабістага жалю да Сяргея) маўчала. Стала злавесна ціха, і ў гэты цішы, перамагаючы супярэчлівія асабістыя пачуцьці, з цяжкім сэрцам я прапанавала Сяргею выйсці з Фронту па ўласнаму жаданню і вярнуць фронтаўскі белет.

Вярнуць белет Сяргей катэгарычна адмовіўся. Напруга ўзрастала, а паўза зацягвалася. Трэ-

ба было прымасьць рашэнне. У гэты жудаснай цішыні марудзіць было нельга. Тады я ўстала і дрыжачым голасам, але цвёрда прапанавала выключыць Сяргея з Фронту.

Рашэнне было прынята. Але паколькі справа Сяргея Міхнова была крымінальнай, яна кідала вялікі цену на Фронт, і гэты прыватны выпадак пра-камуністычныя ўлады выкарысталі б, каб абліць граэй увеселі рух. Таму мы пастанавілі даць абвестку ў „Вячэрнім Менску” аб выключэнні С. Міхнова з Фронту. Вырашыць пытаныне з абвесткай рашуча вызваліўся намеснік старшыні Рады Сяргей Альфер.

Ішлі дні, а аў'ява надрукаваная не была. Сяргей Альфер спасылаўся на цяжкасці, але я бачыла, што ён проста хітрыц. І тады мне ізноў прышло ся браць на сябе пытаныне з аў'явай, і неўзабаве газета „Добры вечар” надрукавала абвестку пра рашэнне Койданаўскай Рады БНФ аб выключэнні Сяргея Міхнова з арганізацыі.

Потым С. Міхнову дзіўным чынам неяк удалося пазъбегнуць пакараныя. Нікто з фронтаўцуў гэтым выпадкам (пазъяганыя пакараныя) не паківіўся. Нейкі час пра яго не было чуваць. Але пройдзе некалькі гадоў, і ён спрычыніца да развалу Фронту ў 1999 годзе, а потым зноў стане аткытальным удзельнікам той часткі падзеленага Фронту, якая пойдзе на супрацоўніцтва з Москвой, на падтрымку кандыдата ў прэзыдэнты У. Ганчарыка (з ліку былога камуністычнай намэнклатуры, з якой Фронт змагаўся ў пачатку 90-х).

Так мы перажылі першую здраду і страту ў Койданаўскай Радзе Народнага Фронту. Гэта быў вельмі цяжкі удар. Аказалася, што ў нашых шэрагах, сярод усіх нашых ахвяраў на карысць будучыні незалежнай Беларусі, узьнікла такая нізкая звяза – хіцівасць, зладзейства, мана.

Калі сказана „першая здрада”, так хочацца верыць, што апошняя. Зынешне выглядала менавіта так. Ды і каму б прышло ў галаву думаць пра нечую здраду. Але яна насыпвалася. Відаць мяньяўся час – і зъмяняліся паводзіны людзей.

А пакуль самая моцная менская Койданаўская рада засталася без кірауніка. І толькі тут я адчула, што былога маналіту ў нашых шэрагах ужо няма: у Радзе „раптам” з'явілася шмат раскольнікаў, тых, хто пра ідэю Адраджэння і Незалежнасці пачаў мець нейкую „свяю думку”.



32. Выступ на канфэрэнцыі БНФ; чэрвень 1996 г.

На пасаду старшыні неяк рэзка стаў прэтэндаваць Сяргей Альфер. Да гэтага часу ўжо сталі відавочнымі яго стараньні, накіраваныя на раскол Рады. Ён паводзіў сябе так, што мы з сябрамі сталі задумвацца, ці не працуе С. Альфер на спэцслужбы па разбурэйні Койданаўскай рады. Як намесьнік старшыні Рады, ён прысутнічаў на Соймах, а пасля рабіў паведамленыі на паседжаннях Рады і заўсёды „забываўся” паведаміць пра галоўнае, часам перакручваў факты, гаварыў няпраўду, інтэрпрэтаваў Соймы так, каб настроіць Раду супраць кірауніцтва Фронта, і асабліва супраць Пазняка. Я была сябрам Сойму, ведала парадак дня кожнага паседжання, таму не давала магчымасці Альферу „разгарнуцца”, звяртала ўвагу сяброў на ўсе скажэнні ў паведамленнях Альфера.

Што ён „чужы”, было зразумела, але праца Альфера па развале Койданаўскай Рады была прадуманай, і яго ня так проста было „схапіць за грыву”. Некаторыя сябры рады былі ў разгубленасці і лёгка „блытаўся”, які бок „мае рацю”.

Мы з сябрамі разумелі: калі Альфер стане кірауніком самай вялікай фронтаўскай арганізацыі Менска, ён яе хутка разваліць. Патрабна была асoba, якая б ня блыталася ў сітуацыі і была б на цывёрдых адраджэнціх пазыцыях. Мы з сябрамі пагадзіліся, што такой асобай зьяўляецца Сяргей Антончык, шмат гаварыў зь ім, пераконвалі, і ён пагадзіўся ўзначаліць Раду. Але на перавыбарчы сход ён спазніўся. Зрабілі перапынок. Сяргей звязаўся і, адклікаўшы ў бок некалькі чалавек, стаў аб нечым размаўляць. Перагаварыўшы з сябрамі, ён зняў сваю кандыдатuru і нечакана для мене прапанаваў маю.

Я была ашаломленая і не магла паверыць, што гэта сур’ёзна, бо на той час зьяўлялася і сябрам Сойму, і старшынёй Камітэту „Дзеці Чарнобыля БНФ”, і дэпутатам. Кіраваць яшчэ і Радай было мне не па сілах, бо ўсім займацца праста не хапала часу. Але тады заставаўся толькі Сяргей Альфер. Другіх прапаноў не было. Ну і што тут рабіць?

Са съязымі ў душы я пагадзілася. Год ці паўтара ішло цяжкае змаганьне ў Койданаўскай Радзе. Альфер не драмаў. Ён здолеў утварыць апазыцыйную групу кірауніцтву Фронту, якая вельмі перашкаджала нам працаўцаў. Кожнае раашэнне Сойму аспрэчвалася, Альфер спрабаваў не згаджацца, падбухторваў даверлівых людзей і плёў інтрыгу прафэсійна. Я ведала цану расколу Рады і трymала ўдар.

У Радзе ў мяне была моцная падтрымка, але гэтыя мае добрыя сябры патрабавалі згуртаванья вакол старшыні, і я ні па якой (хоць самай уважлівай прычыне) не магла прапускаць ніводнай серады і быцца „на Радзе”, каб утрымліваць ситуацыю. Гэта быў самы цяжкі мой час, бо вакол Альфера згрупавалася (як мы лічылі) агенцтура спэцслужбаў, якая актыўна працавала на зыншчэнне нашай арганізацыі.

Апазыцыйная ситуацыя (утварэнне апазыцыйнай групы) ў адраджэнцкай Койданаўскай Радзе сталася магчымай, бо Фронт уяўляў сабой адкрытаю грамадзкаю арганізацыю, адкрыты грамадзкі рух (ён істотна адрозніваўся ад партыі). Мы запрашалі на паседжаньні Рады ўсіх: і сяброў

Фронту, і прыхільнікаў. Мы нікому не забаранялі прысутнічаць на Радзе, адкрыта абміркоўвалі палітычную ситуацыю і радваліся, калі да нас прыходзілі новыя людзі. Гэта і дало магчымасць ворагам Фронту адкрыта „дзейнічаць” унутры арганізацыі пад эгідай „прыхільнікаў”.

Але з гэтай цяжкай барацьбы я вынесла цвёрдае перакананыне: ніколі ворагі не дамогуцца свайго, калі стаяць моцна, быць вернымі сабрамі, любіць Беларусь, ведаць „сваіх” (тых, хто любіць Бога і Беларусь) і ніколі не спакушацца на падман „чужых”.

Нашыя ворагі нічога не дамагліся (хоць і вельмі стараліся), прайда, не малой цаной для мяне асабіста. У гэтай барацьбе я была праста зынсіленая. Але ахвяра была вартая таго, і сёння я не шкадую тых страчаных сілаў, якія пайшлі на карысць Бацькаўшчыны. А тады некалькі разоў я ледзь ня плакала перад старшынёй Фронта, што я на маю сілы і навыкай на такую вырабленую барацьбу з „гэбэ” (я была ўпэўненая, што гэта менавіта „гэбэ”). Старшыня разумеў мае цяжкасці, ён размаўляў з Валянцінам Голубевым (які жыў на Паўднёвым Захадзе, дзе мы збораліся) і прасіў



33. Пятая гадавіна БНФ. 1993 г. Злева направа: А. Радкевіч, С. Альфер, Г. Пазняк, А. Бяляцкі.

падтрымаць мяне, але Валянцін раз ці два паявіўся, як месячык з-за хмар, і зынік, так і не знайшоў часу для Койданаўскай Рады. Ён быў каардынатарам Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, і гэта вымагала ў яго поўнай аддачы.

Выйсця не было, я заставалася старшынёй Рады, і кожную сераду (калі мі зъбіраліся) праvodзіла вельмі напружаныя паседжаныні Койданаўскай Рады, адбываючы ўдary варожай групойкі і не даючы ёй завалодаць ситуацыяй. Гэта мне ўдавалася, але антаганісты ад злосці і нянавісці скрыпелі зубамі, часам яны ўжо не кантролівалі лексіку: „Какая-то баба будзе тут командаваць!” – казаў за маёй сыпіной дэпутат Гарсавета М. Пугачоў. Ён ня быў сябрам Фронта, але раптам стаў рэгулярана наведваць нашыя паседжаныні і спрабаваць разам з Альферам іх сарваць. Аднак ён быў заслабы інтэлектуальна, і маральна, каб перамагчы крэпкую дружбу верных адраджэнцаў, якія былі са мной і разам трымалі пазыцыю. Толькі праз год-паўтара знайшлі кандыдата на старшыню Койданаўскай Рады, і мне палягчэла.

\* \* \*

Людзям замёды хочацца ідзальнага. Часам мне казалі, што дык вось жа, маўляў, у вас у Фронце ёсьць такі чалавек „ікс”. А ён жа проста вельмі дрэнны чалавек, такі-сякі. Дык калі ў вас у Фронце гэты „ікс”, дык я да вас ніколі не пайду.

Чутць гэта было вельмі крываўна. Мы змагаліся, не шкадуючы сілаў, асабістага часу, здароўя, адпачынкаў, уласных грошай і г.д. І ўсё – для Беларусі. І наша дзеяньніца (як і ўсялякай грамадzkай арганізацыі) павінна ацэньвацца па яе мэтах, задачах, дзеяньнях і выніках. А некаторыя простыя беларусы не разумелі, што імпэрскія спэцслужбы ўсяляк стараліся нашкодзіць Фронту, скампраметаваць яго, заслаць сваіх разбуральнікаў, падкупіць слабейшых. Аднак вырашалі лёс нашай арганізацыі ня зраднікі, а фронтаўцы-адраджэнцы. На рахунку Фронта (Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце) самыя галоўныя дасягненіні – аднаўленне незалежнасці Беларусі, праўда пра Чарнобыль, праўда пра генацыд (Курапаты), вяртанье беларусаў-вайскоўцаў з расейскіх войнаў і канфлікт („гарачых кропак”), Бел-Чырвона-Белы Сцяг і гэрб Пагоня, уgruntаваньне дэмакратычнага

заканадаўства, адраджэнне беларускай гісторыі, мовы, школы, культуры, беларускіх традыцый.

Так, зраднікі і адступнікі, на жаль, не праводзіцца. Але трэба змагацца, бо з кім жа тады застанецца наша Беларусь, наш Купала, наш Скарына і наш Васіль Быкаў? Я цвёрда ведаю, што ад кожнага з нас залежыць, каб зраднікі, рэнегатаў, адступнікі і абыякавых было меней.

## ДЗІЎНЫЯ ПАВОДЗІНЫ

Рэфэрэндум 1992 года і новыя выбары былі жыццёва неабходныя. Стары Вярхоўны Савет, выбраны па савецкім законе, быў ня толькі не дзеяздольным у новых умовах, але і тармазіў усялякае разъвіццё Беларусі наперад. Адным з тормазаў быў Закон аб выбарах, згодна якога Вярхоўны Савет даабіраўся амаль пяць годоў. Прыйнагадаўся выбары, але юрыдычна „адбыцца” яны маглі толькі пры ўмове ўдзелу ў іх 50 адсоткаў выбаршчыкаў. Людзі стаміліся бясконца зноў і зноў праз некалькі месяцаў выбіраць дэпутатаў і на давыбары не хадзілі. Выбары, як правіла, „не адбываліся”.

Пасля трэцяга разу (трэціх нерэалізаваных давыбараў) нам ўсё стала зразумелым. Уздыніцаў у давыбирах ужо ня мела сэнсу. Можна было не марнаваць час. Пазней нават Вярхоўны Савет прыпыніць бяссэнсоўную бясконцыя выбары, бо выхад з заканадаўчага тупіка ня было. У Фронце толькі адзін спадар Юры Хадыка не пагадзіўся з тупіком. Ён ўсё кандыдаваў у дэпутаты, разоў дзевяць, ці болей, у Вярхоўны, потым – у мясцовыя саветы. Спачатку мы вельмі змагаліся за кожнага фронтаўца, тым больш за намесынка старшыні Фронта. Як толькі былі аб'яўлены першыя „давыбары”, Сяргей Міхноў сабраў койданаўцаў і паставіў задачу дапамагчы Ю. Хадыку. Тады ніхто з нас не пыгайця, хочаш ці не. Мы цвёрда верылі ў слова „трэба”, таму кожны дзень прыяджалі са сваімі Маскоўскага раёну ў Акадэмічную акругу (што вельмі далёка, асабліва з раёну Паўднёвага Захаду) і групамі па два-три чалавекі хадзілі па кватэрах агітаваць. У выніку Акадэмічную акругу я ведала, бадай, лепш, чым сваю, у якой абіралася сама.

Болей, чым мы зрабілі тады, зрабіць было немагчыма – кожны дзень цяжкай працы. І назіраньне за выбарамі мы наладзілі пільнае. Але спадар

Хадыка ўсё ніяк не выбіраўся – раз, другі, трэці, восьмы, дзявяты... Пачуўшы прозывіща „Хадыка”, агітатараў ўжо часта не пускалі ў дзверы, ці сустракалі іранічна, ці моўкі слухалі, а Юры Віктаравіч упартаг зноў і зноў працягваў біссэнсаўы выбарчы марафон. Гэта была нейкая паталогія, і потым я ужо ў гэтай кампаніі на ўдзельнічала.

На выбарах, здаецца, у 1995 годзе сп. Хадыка абіраўся ў Вярхобуны Савет па акрузе майго Маскоўскага раёну. Па ёй камуністы выставілі свайго прадстаўніка, і трэба было (як звычайна на тых часы) калі не перамагчы, то хоць не прапусціць у Вярхобуны Савет камуніста. У выніку галасавання (і падліку) той камуніст набраў большасць галасоў. Разыходжаньне было невялікае, прытым былі парушэнны. Паўстала пытаньне аб пераліку галасоў, але спадар Хадыка сам звярніўся да выбарчай камісіі з прапановай заічыць дэпутатам камуніста. Усе ў Фронце ацанілі гэта чамусыці як нейкі кур'ёз, і ніхто не засяроджваўся на такіх паводзінах, але мянэ гэта абураля.

Як толькі Лукашэнку абрали прэзыдэнтом, у першы ж месяц ягонай улады Сойм БНФ аблікарёўшы шляхі далейшай свайгі дзейнасці. І тут спадар Хадыка прапаноўвае Фронту супрацоўніцальца з Лукашэнкам, даочы пры гэтым шматслойнае абрэзанаванне сваёй прапановы „на карысыць Бацькаўшчыне”. Ужо пачаліся нават спрэчкі, але Пазняк іх спыніў, прапанаваўшы не ссылачацца і пачакаць, як прынята ў сьвеце, 100 дзён, паглядзець на першыя крокі Лукашэнкі, якія, дарэчы, потым выразна паказалі ўсім (каму яшчэ было не зразумела), што такое Лукашэнка і ягоная крамлёўская манія. Пра абсурдную прапанову Ю. Хадыкі потым неяк забылася. Але пройдзе час, і ўжо ў 2005 г. Ю. Хадыка зноў вернецца да ідэі супрацоўніцтва з Лукашэнкам: маўляў, мы ня будзем перашкаджаць яму „стаць прэзыдэнтам” (гэта значыць незаконна і ў трэці раз) за абяцаць дэмакратычных рэформаў.

І гэта пасыля ўсяго перажытага! Якія патрэбныя яшчэ доказы, каб зразумець, што абавязнаюць такія заявы?! Цяпер, праўда зьявілася шмат „змагароў”, што наперабой жадаюць супрацоўніцтва з Лукашэнкам. Але гэтыя людзі ніколі ня былі ў Фронце і ва ўсе часы былі супроць БНФ.

Аднак самае шокавае ўражаньне на мянэ зрабіла заява спадара Хадыкі пра канец Беларускі Нацы-

янальной Ідэі, выказаная ім у 1999 годзе ў інтэр’ю рускамоўнаму часопісу „Ізбиратель”. Мы нават перадрукавалі гэтае кашчунства ў „Беларускіх Ведамасцях”. Працытую: „Нацыянальна-вызвольная ідэя, якая была стрыжнем у дзеянасці БНФ з канца 80-х гадоў, у значнай ступені вычарпала сябе...

Аптымальная было б не падзяліць Фронт, а аўяднаць яго з Аб’яднанай грамадзянскай партыйяй і іншымі партыямі гэтага накірунку.” (*Бюлетэнь „Ізбиратель”, № 9, чэрвень, 1999 г.; „Беларускія Ведамасці”, – 2001, № 2(32), стар. 13.)*

Гэта пісалася якраз перад расколам Фронту. Акаваеца ўжо існаваў нават план ліквідацыі БНФ. Для мяне абсалютна відавочна: такія рэчы можна гаварыць толькі пры поўнай адсутнасці трывогі за Бацькаўшчыну. Пытаньне на ўсім, разумее чалавек, што адбываеца на Беларусі, іш не разумее, хай сабе нічога не разумее, але трывожаць, любячы, так не гаворяць.

Шчыра кажучы, мяне зьдзіўляла абыякавасць Пазняка да выхадак Хадыкі. Адносіны ў іх былі зынешне дружалюбныя. Хіба ён на бачыць – думала я тады. Пазней, ўжо за мяжой, ён мне патлумачыў, што ніякага рэальнага ўплыву на палітыку Фронта і уговугле на палітыку Хадыка на меў і на мог мець, бо палітыка не яго планіда, ён праста не туды ўскочыў і своечасова не вышаў з-за эгакнтрэчнага характеру. Таму надаваць шмат увагі і спрачаца зь яго схаластычнымі разважаньнямі – гэта значыць самому займацца схаластыкай і марнаваць час. (Тым больш, што ў дыскусіях ён ніколі не мянє сваіх меркаванняў.)

– Як гэта не ўплываў на палітаку Фронту? – кажу, – але ж Фронт развалілі.

– Развалілі б і без Хадыкі. Калі на раскол структурна адкрытай арганізацыі з двух бакоў выдаюць вялікія гроши, то ў нашых умовах яе рана ці позна расколоць, – кажа Пазняк.—Але калі б магчымы было застацца на Беларусі, то раскол можна б было прадухліць.

„Формай яднання ўсіх беларускіх змагарных сілаў супраць рэжыму і імпэрыялізму, – казаў далей Пазняк, – павінен быў стаць Беларускі Візвольны Рух, дзе Фронт быў бы галоўнай аўяднаўчай сілай. У 1997 годзе, летам, ужо калі я быў за мяжой, гэта ўдалося аформіць на 5-м З’ездзе БНФ. Вось тут і пачалася масіраваная ата-

ка з двух бакоў – зъяўляеца Ганс Вік, Хартыя-97, потым „перамоўны працэс”, выцягнулі Чыгіра, Ганчара, кідаюцца вялікія чужыя гроши на развал і зьнішчэнне нацыянальнай апазыцыі (БНФ) і г. д. Дарэчы, я наперад пісаў пра ўсе гэтыя задумы і контрпляны супраць нас, але пераламаць усё з-за мяжы, было цяжка. Хаця шмат што ўсё ж ўдалося прадухіліць і шмат што захаваць.”

## АФІЦЫЙНЫ ВІЗЫТ ПРЭЗЫДЭНТА ЗША БІЛА КЛІНТАНА Ў МЕНСК

У студзені 1994 года сталіцу незалежнай Рэспублікі Беларусь наведаў Прэзыдэнт Злучаных Штатаў Амэрыкі Біл (Уільям) Клінтан. Гэта была падзея ў гісторыі Беларусі, бо візіт засвядчыў і падкрэсліў падтрымку вялікай дзяржавы ЗША для нашай незалежнасці. З боку праімпэрскіх сілаў на Беларусі было прыкладзена шмат намаганняў, каб гэты візіт не адбўўся. Кебічаўскі прамаскоўскі ўрад асабліва намагаўся, каб Біл Клінтан не наведаў Курапаты (што было афіцыйна заплывана). Прыйдзялі нават вэрсію, што Курапаты замініраваныя, і спэцслужбы Амэрыкі вымушаны былі пільна абследваць ўесь маршрут ў Курапатах.

Амэрыканскі Прэзыдэнт Курапаты наведаў, і перашкодзіць гэтаму ўладам не ўдалося. Там, у Курапатах, сустрэліся Біл Клінтан і Зянон Пазняк, і амэрыканскі Прэзыдэнт распрытваў пра Курапаты.



34. Візіт прэзыдэнта ЗША Уільяма Клінтара ў Курапаты 15.01.1994.

(фота А. Кушнера)



35. Спаканыя прэзыдэнта ЗША У. Клінтара і Зянона Пазняка ў Курапатах.  
Знаёмства зь месцам.

Памятаю, як прыгожа і ўрачыста пад *Бел-Чырвона-Белым сцягам* прайшлі беларускія ваенныя ў афіцыйным маршы перад высокім госьцем. Але афіцыйныя СМІ асвячалі гэтую падзею надзвычай сціпіла і аднабакова: карткі сюжэт у „*Навінах*”, і ні слова пра Курапаты (праўда, увесь съвет трансляваў гэты візіт).

Тым ня менш аматарская здымка зафіксавала гэтую падзею: як сіпявалі ў нашым съвятых месцы беларускія школьнікі „*Магутны Божа*”, як Біл Клінтан моўчкі падышоў да Крыжа пакутаў і прачытаў малітву, як падараўваў мэмарыяльную „лавачку” – сымвал памяці і падтрымкі амэрыканскага народа, як аглядаў Прэзыдэнт вялікай дзяржавы месца пакутаў і этаңыду беларусаў, як уважліва і са скрухай слухаў Зянона Пазьняка.

## IV ЗЬЕЗД БНФ

1995 год. Летнім сонечным днём з такім жа сонечным настроем я шла ў Дом літаратаў на Зъезд. Раптам насустроч мне кідаецца (ципэр нябожчыца) Наталья Рослава, старшыня Чарнобыльскай арганізацыі Магілёва:

– Галя, што ў вас тут у Менску адбываецца, я нічога не разумею. Сустрэла Веру Чуйко, яна найкава ўбуджаная, усхваліваная. Кажа мнэ: „Дрэнныя справы, Пазьняк выйшаў з-пад кантролю!”

– Што? Пазьняк? З-пад якога „кантролю”? Чыйго? Чуйко? Што за абсурд? – пытаюся.

– Я таксама нічога не разумею, але ўсё гэта вельмі дрэнна, – адказвае Наталья і бяжыць не куды далей.

Акказваецца на Зъезьдзе спадар Хадыка і яго „група” вырашылі „зняць” Пазьняка з пасады старшыні Фронта. Было сказанае нэрвовае і несправядлівае слова ў адрас старшыні Фронта, гэтаксама нэрвова выступілі Вера Чуйко, чамусыці Сяргей Антончык, нешта незразумелае мямяліў Вінцук Вячорка. „Што за авантюра”? — думаю. Рыхтаваўся Валянцін Голубеў. Ён сядзеў у прэзыдыміуме і сачыў за рэакцыяй залі. Адчуўшы, што залі не ўспрымае авантuru, ён у апошні момант выступаць адмовіўся. Пазьняк назіраў і ні на што не реагаваў. Паставілі на галасаваньне кандыдатуру старшыні Фронту. Падпік галасоў паказаў, што абсалютная большыня падтрымала Зянона

Пазьняка. За сп. Ю. Хадыку прагаласавала вельмі невялікая групка.

Пасля абраңнія З. Пазьняка старшынёй Фронта ён прапанаваў кандыдатуры сваіх намеснікаў, сярод якіх назваў і Ю. Хадыку. Зянон Пазьняк сказаў, што трэба думаць пра Беларусь, а не пра асабістыя непараразуменіі, што ён спадзяеца на супольную працу дзеля будучыні Беларусі. Залі была ўзрушана такім рагшэннем старшыні. Некаторыя чакалі, што Хадыка адмовіцца. Але ён сядзеў і ціхенъя маўчаў. Маральна перамога Пазьняка была абсалютная.

## НА ЖАЛЬ

У Фронце працы заўсёды было шмат. Паседжаныні Ўправы і Цэнсавага кабінету зацігваліся да паўночы. Адчувалася агульнае перажыванье не за лёс Беларусі. І толькі адзіны з намеснікамі старшыні Фронта спадар Хадыка пазыней дзесяці гадзінай вечара ніколі не затрымліваўся. Якое б цікавое пытанье ні аблікоўвалася, у пэўны час ён пунктуальна ўставаў і сыходзіў дадому. Рэжым ёсьць рэжым.

Пасля паседжання каго магі, мы развозілі па дамах на нашым „фольку”. Стаянка была побач з майм домам, таму апошнімі вярталіся мы з Юзікам Такушэвічам.

Аднаго разу праїжджаєм сядзібу БНФ і бачым, што ў вокнах, якія выходзяць на вуліцу Варвашэні, адбываецца съвято з калідора сядзібы. Мы ўстрывожыліся: хто там можа быць у такі час? Мы ж усе разам зачынялі дзіверы пасля паседжання! Падыхдзім да дзівярэй – дзіверы з вуліцы Варвашэні зачыненыя. Ідзем у двор (дзе другі ўваход) і ня верым сваім вачам: у сядзібе, якую мы гадзіны паўтары таму зачынілі і ўсе разам пайшлі дадому – звычайная п'янка. Якія ідэі, якія Бацькаўшчына! На стале ў пакой Чарнобыльскага камітэту віно, гарэлка, недадзеная агрызкі ежы. Памятаю перапалоханыя твары працаўнікоў сядзібы, нецвярэзия апраўданыні, збягніцжанасць. Але найбольш мяне зьдзівіў адзін з тых, каго я тут убачыла. Ён заўсёды ўдаваў сябе за чалавека, так бы мовіць, стэрыльна „чистага”, выхаванага і нейкага не такога, як астатнія „звычайнія” сабры Фронту. Пры на-годзе ў размове ён падкрэсліваў, што „не аматар”

ні віна, ні гарэлкі (і гэта праўда). А тут сядзеў за столом сярод бутэлек, недаедзеных кавалкаў ежы (якія не перашкаджалі яго „стэрэльнасыці“) і зь некім ажыўленем размаўляў. І гэта – ноччу, тайком, у нашай дарагай сядзібে, якую мы так любоўна будавалі, якая „дыхала“ баразьбой за Беларусь, за яе будучыню, якая аб'ядноўвала нас пад сваім дахам высокімі думкамі і змаганьнем...

Для мене гэты быў проста шок, я страціла дар мовы. (У нашай сядзібе съявочныя імпрэзы мы праводзілі. І кожны раз гэта было спараптнае съвята, да якога мы ўсе разам рыхтаваліся заранёй. Зайсёды было шмат народу, колькі магло зымясьціца ў памяшканні (гэта ж наш агульны дом!), было ўрачыста, утульна, цікава і вельмі прыемна. Было дзвіноснае адчуванье агульной еднасці. Гаварыліся цікавыя прамовы, мы жартавалі, марылі, співалі. Памятаю, як мы разам адзначалі юбілеі Рыгора Барадуліна, Васіля Быкава і іншыя съвяты. Разыходзіліся зайсёды з уз্যнятым настроем, з адчуваньем дзвіноснай чысьці і радасці, што мы ўсе разам, што ў нашых шэрагах – лепшыя, вялікія людзі нашай Бацькаўшчыны. Нейкіх патаемных п'янак пэўнай групы раней прости быць не магло. І вось жа, вось жа яно!)

Старшыні Фронту пра гэтае здарэнне я нічога не сказала. Было непрыена і брыдка. Але пра тое, што гэта была зборка „палацавага перавароту“ – у галаву не прышло. Я пастаралася забыцца пра ўбачанае. Толькі потым, нашмат пазней, я зразумела больш.

## ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ ПРЕЗЫДЭНТА БЕЛАРУСІ 1994 ГОДА. ПЕРШЫ ТУР


Напярэдадні выбараў прэзыдэнта Беларусі ў 1994 годзе я напісала заяву намесніку старшыні Гарвыканкама А. Сасноўску аб адпачынку за свой кошт у сувязі з працай у камандзе кандыдата ў прэзыдэнты Беларусі З. Пазняка. Мой начальнік Сасноўскі – кіраўнік групы падтрымкі кандыдата ў прэзыдэнты прэм'ера В. Кебіча – быў крыйху зьдзіўлены, што я прашу адпачынак для палітычнай працы. Сам ён, як і ўвесе апарат Гарвыканкама (які быў задзейнічаны на выбарчую

кампанію Кебіча) працаваў на свайго „боса“ менавіта ў рабочы час і ніякіх „адпачынкаў“ (ні Сасноўскі, ні работнікі Гарвыканкама) ніхто ня браў. Этааксама магла зрабіць і я. Думаю, ніхто б мяне за гэта не караў, але ў Гарвыканкаме я адзіная адкрыта прадстаўляла Народны Фронт і не магла даць шанс праціўнікам для якіх-небудзь сумніўных размоў пра Фронт.

Мой начальнік падпісаў мою заяву, „Мы з вами на супроцьлеглых баках барыкад, але я зайсёды працігну вам руку, каб паціснуць яе, – з павагай сказаў ён. Пра кандыдата Лукашэнку ён адазваўся вельмі дрэнна, засведчыўшы сваю абсолютную неправагу. – З Лукашэнкам я б ніколі ня быў у адной камандзе.“ (А праз нядзяўгі час пайшоў яму служыць.)

Мы, фронтайцы, паўсюдна збіralі подпісы на вылучэнне нашага кандыдата. Аднаго разу калі Дома быту на вул. Маскоўскай я сустэрэла Міхася Чарняўскага, калегу і сябра Зянона Пазняка, які збіraў подпісы за С. Шушкевіча. Так і стаялі амаль побач: мы з сібрамі збіralі подпісы за Пазняка, спадар Чарняўскі – за Шушкевіча. Я толькі падумала тады: як жа гэта магчыма разрыватць галасы і так заблытваць выбаршчыкі, калі выбораць павінны аднаго, а ня дваі? Тым больш, што я памягчала спадара М. Чарняўскага адным з першых фронтайцаў... Пазняк на гэта ніяк не реагаваў, толькі жартаваў і пасмейваўся ў стылі Дземянцева: „Кто как хаціт, тот так і гаварыт...“ і г. д. Але відаць было, што ён ведае больш, толькі не хацеў казаць, бо адночы змрочна пажартаваў, што беларуса ня вучыць нішто: ні гісторыя, ні вопыт, ні съмерць, ні камунізм, таму ён робіць зайсёды не як трэба, а як хочацца, і, відаць, няма такой сілы, якая б зъмяніла яго паніяцьці.

Мы з сібрамі найчасцей збіralі подпісы калі Галоўпаштамта. Народу шмат, наша каманда ледзь паспівалася запаўняць бланкі, выпісваць нумары пашпарту і адресы падпісантаў. Побач з намі прымасціліся двое зборшчыкаў подпісаў за Лукашэнку. Яны самы адчувалі сябе няўпэўнена, прыніжана ўсьміхаліся. Нам было проста съмешна назіраць за імі. Збіраць подпісы за Лукашэнку, нам здавалася, могуць толькі недаразвітыя людзі, якія ня ў стане зразумець, што падтрымліваюць прымітывнага чалавека. І гэта нам здавалася так відавочна, што выклікала адну толькі іронію...



36. Зянон Пазняк у Крычаве, 1994 г.

(Фота С. Панізюціва)

Аднаго разу я сустрэла на вуліцы (побач з Гарвыканкамам) намесніка старшыні Гарвыканкама спадара Нікіцэнку. Чалавек навукі, кандыдат эканамічных навук, сярод 5-ці намесніка ён быў, бадай, самых дэмакратычных поглядаў. Я адносілася да яго з павагай. Выгледала, што ён най-

бліжэй стаяў да пазыцыі незалежнай дзяржавы Беларусь, хоць і працаў у апараце „быльых”. Гэта адчуvalа ня толькі я, хоць спадар Нікіцэнка нікіх выразных кроکаў насустрach нам не рабіў.

Прывітаўшыся, я з уздымам сказала: „Вось хутка пераможа Зянон Пазняк, і тады будзем будаваць вольную Беларусь!”

Ён паглядзеў на мяне і сказаў са спачуваннем і нават нейкім (як мне падалося) трагізмам: „Галіна Фёдарайна, паверце мне, гэтага не адбудзеца ні за што, – і паўтарыў шматзначна і катэгарычна, – паверце мне, гэта абсалютна немагчыма!”

Ён сказаў гэта настолькі сур'ёзна, як быццам ведаў нейкі страшны сакрэты... У гэтай недасказанаасці я адчула шчырасць, якам мяне ўразіла. Але на развітаньне я сур'ёзна дадала: „Вось пройдуць выбары, мы пераможам, тады й пагаворым.”

Ужо за мяжой Пазняк мне расказаў, якія устаноўкі былі дадзеныя ўладнай намэнклатуры і што гаварылася на іхных зачыненых нарадах. Напалоханы Нікіцэнка выказваўся ў стылі, якім яго напалохалі.

Антыфрontaўская пропаганда была страшэнная. Але і яна бляднела перед тымі велізарнымі высілкамі хлусні, падману, фальсіфікацыі, якія ўлада ськіравала на асобу кандыдата ад Фронта Зянона Пазняка. Сотні тысяч ілжывых і гноясных ананімных лістовак, артыкулаў у СМІ і г.д. раськідаліся кожны дзень па ўсёй Беларусі і ў друку. Было відавочна, што такай масіраванай атакай на Пазнякя

кіравалі моцныя варожыя сілы, бо праца вялася сістэмна, бесперапынна і бязлітасна. Чаго толькі ні пісалі... Ня ведаю кім, але быў нават прыдуманы такі дурнаваты анекдот „пра Пазнякі”, які быццам бы выступаў на сэсіі Вярхоўнага Савета і абураеца „вынікамі” панаваньня саветаў: „Лясы

павырубалі, балоты павысушвалі! Камуністаў – няма дзе ні павешаць, ні ўтапіць!”

Уся варожая, праімпэрская пропагандысцкая машина „працавала” на тое, каб зрабіць з нашага кандыдата – ворага (!) для беларусаў. Быў расправаваны і такі губоўскі трук: маўляў, грамадзкая арганізацыя Фронту добрая, мы падтрымліваем яе, толькі вось Пазыняк... ня тое, ня той лідэр, дрэнны, вядзе Фронт на туды, трэба выбраць другога лідэра. (Для нас гэта быў тэст на агента. Як толькі мы такое чулі – ужо ведалі з кім маем справу.) Ворагам незалежнай Беларусі вельмі хацелася намаляваць выдатнага адраджэнца „вінаватым” (у чым – ня важна. Ва „ўсім”) I „вінаватым” (пад усялякім „соўсамі”) яны з усіх сілаў яго „ляпілі.” Гэта вядомая схемка спэцслужбай. (Па гэтай жа схемцы пазыней „вінаватым” стануць называць Пазыняка некаторыя далалярлюбівія „паплечнікі”, бо Пазыняк жа, маўляў, не даваў ім „делать бабкі”). І некаторыя падхоплівалі гэтую нажыўку, як рыбка чарвяка.

Даречы, харектэрнае назіраньне. Цяпер, калі Пазыняк далёка, чуткі распускаюца з дакладнасцю наадварот. Цяпер Кансэрваторыя Хрысьцянская Партыя – БНФ „дрэнная” і, маўляў, толькі кампрамэтуюць Пазыняка. Такія вось зьявіліся „прыхільнікі” пазынякоўскай чысьціні і змагальнікі з Партияй БНФ.

Нам, усім беларусам, жыцьцёва важна разумець нашыя нацыянальныя інтарэсы, усьведамляць, што адныя і тыя ж зявы зь беларускага і расейскага бакоў выглядаюць па-рознаму (як Іван Грэзны для рускіх – і Іван Жахлівы для беларусаў, Пётр „велікій” для расейцаў і Пётр Шалёны для беларусаў і г.д.). І гэта „рознасьць” – на ўсе часы, у tym ліку і на сённяні, пакуль існуе іхняя імпэрыя зь яе плянамі заглынучы Беларусь. Усе іхныя жырноўскія-зюганавы-касцянавы-нямцовы-хакамады-яўлінскія – стараюца для расейскага інтарэсу, а нам, беларусам, яны ўсе разам узятыя – непрыхільнікі, нават на словаҳ, і ніколі ня будуць за нас.

Нашая, фрontaўская, агітацыйная кампанія хоць і была законнай, але ішла зусім ня ў роўных умовах, у парабаўнані з Кебічам ці з Лукашэнкам. Нам усюды ствараліся страшэнныя перашкоды, нашыя лістоўкі, плякаты і г.д. зынішчаліся, зрываліся скрупулезнай і метадычнай, артыкулам Пазыняка і

яго прыхільнікам не давалі ходу, і мы шмат трацілі сілаў, каб нешта надрукаваць. У той жа час Кебічу ці, скажам, Лукашэнку не было ніякіх перашкодаў. Трэба таксама разумець, што пропагандысцкая кампанія супраць Пазыняка была на карысць Лукашэнкі. Лукашэнка ўшоў практычна бяз крытыкі, у той жа час усі дзяржаўна-намэнклатурная машина працавала супраць кандыдата Народнага Фронту. Мы з сібрамі Койданаўскай Рады часам дамаўляліся расклейваць лістоўкі ноччу, спадзевочыся, што людзі хоць наараніцы змогуць іх прачытаць, пакуль міліцыя і агенцтура іх не пазрываюць.

Памятаю, як мы ўтрайх з сібрамі вырашылі клеіць нашыя ўлёткі па Грушавіцы ў дзіве гадзіны ночы. Мы хадзілі ад пад’езда да пад’езда, ад слупа да слупа. Адзін з нас хуткі намазваў паверхню клесем („ліпучак” тады яшчэ не было), другі хуценька ляпіў ўлётку, трэці назіраў, каб не было „съведкаў”, і шпарка ѹшлі далей. І якое ж было нашае зьдзіўленне, калі мы, йдучы назад, ўбачылі, што ні адной нашай улёткі, якія мы расклейлі літаральна паўгадзіны таму, няма: яны ўсе былі старанна пазрываюць, калі клей і высахнуць не паспейць. Эта ноччу, калі нікто ня ведаў пра нашу працу і намеры! Мы клеілі, а за намі, значыцца, ішлі нашыя ворагі і мэтадычна іх зьдзіралі. Вось што такое гэбэ.

Пазыняк потым папярэджваў нас, што літаральна ў кожным пад’ездзе кожнага дома павінен быў быць сексод КГБ (гэта руцінная праца савецкіх спэцслужбай). У час выбараў „сексоды” былі на „боевом дежурстве”, кожную гадзіну, днём і ноччу сексод спускаўся з свайго паверху і правяраў пад’езд. Пры неабходнасці дакладваў „оператіўную обстановку” куды трэба. Неўзабаве мы неаднаразова пераканаліся ў гэтым.

Каб увесыці беларусаў уzman, афіцыйныя СМИ не стамляліся друкаваць усялякі бруд і хлускі на Народны Фронт. Адраджэнская на тыя часы газета „Свабода”, фактычна, была адзінай, дзе можна было прачытаць праўдзівую інфармацыю. Але па колькасці тыражу яна нікак не „перакрывала” афіцыйны друк. БТ таксама для нас было зачыненае. Таму фрontaўцы ўвесь час ездзілі па Беларусі, сустракаліся з грамадзянамі гарадоў, мястэчкаў і вёсак. Кожны з нас удзельнічаў у таких фрontaўскіх паездках. У выхадныя дні ўсе

мы езьдзілі па чарзе, і толькі старшыня Фронту езьдзіў кожную суботу і нядзелью, а ў працоўныя дні зраньня да ночы працаўаў у Менску. І так усе гады Адраджэння, без перапынку, без адпачынку і перадыху.

Калі пачалася выбарчая кампанія, прыходзілася таксама хадзіць па дварах і сустракацца з выбаршчыкамі. Безумоўна, гэта было мала рацыянальна, але мы ня скардзіліся на цяжкасць, бо ніколі ня чулі ніякага стогну і ад Пазыняка, хоць яму прыходзілася найцяжэй і нагрузкa ягоная была найбольшая. Кожны раз за намі на дварах хадзілі „людзі-невідзімкі” (як яны самы думалі пра сябе). Але правакатар ніколі не схавае свае гэбоўскія вуши, яны вылаязць на съвет у спробах гістэрычным крыкам сарваць гаворку, ці (як ім здаецца) „каверзнымі” пытаннямі, ці несправедлівымі абвінавачваннямі і г.д. Мы не пераставалі зьдзіўляцца, як умей Зянон Пазыняк узяць сітуацыю ў свае рукі, і у самых цяжкіх умовах дамагацца, каб яго слухалі. А калі Пазыняка слухалі, то ў перамозе сумнівашца не прыходзілася.

Тады гэбэ „арганізавала” псіхічна неўраўнаважаных (людзей хворых на розныя формы шызафэрні, яны былі на асобым уліку ў савецкім КГБ). Спыніць лямант гэтых людзей было немагчыма, яны былі неусъведамлівай. Тады мы арганізавалі свае „групы выратаванья”, якія адводзілі такіх лямантуюшчыкаў у бок, каб выслушаць іхныя праблемы і разам падумашаць як іх вырашыць (а „праблемы” часам былі вельмі экзатычнымі). Зь лямантуюшчыкамі, адышоўшы побач, вялі спакоўную гаворку „выратавальшчыкі”, а кандыдат у гэты час выступаў перад людзьмі.

Тады гэбэ напусціла на нас „артысты” – гэбістаў, якія імітавалі розныя формы гістэрыкі (напрыклад, „я кровь пролівал!...”), разыгрывалі „справедлівый гнев”, „обіду”, „возмущеніе”, часам ледзь ня рвалі на сябе адзен'не. Гэтых ў бок адвесыці было немагчыма. Але з талентамі ў КДБ было, відаць, тугавата. Звычайна Пазыняк зь імі распраўляўся „адной левай” сам, пад съёмех прысутных. Быў выпадак, што на сустречу выбаршчыкаў з Пазыняком (у двары мікрараёна) спэцыяльна з турмы выпусцілі злачынцу-рэцыдывіста. Ён (са шклянымі вачыма, відаць наеўся наркаты) падышоў з тылу, калі Пазыняк выступаў, і падняў

над яго галавой кулак, дэмантруючы, што зараз будзе біць. Пазыняк, які ніколі не баўвіўся ў ахову і на мяў яе, паглядзеў абыякава на рэцыдывіста і спакойна прадаўжаў гаварыць. Па крымінальнай звычыць тып, відаць, чакаў нейкага нэрвовага руху ці слова з боку кандыдата і ўсё імітаваў, што будзе біць. Але Пазыняк – поўная апатыя і нуль увагі – гаварыў да людзей спакойна, быццам побач звяяўся не бандзюга, а расло дрэва. Ну і сцэна. Пасля мужчыны зь ліку выбаршчыкаў скруцілі тыпа і здалі ў міліцыю. Там і даведаліся падаплёнку яго зъяўлення.

Аднаго разу, заранёу дамовіўшыся, мы прыехалі на сустречу ў шпіталь для ветэранаў 2-й Сусьветнай вайны ў Бараўлянах. Але галоўны лекар шпітalu некуды „раптоўна” зынік, забраўшы з сабой ключы ад актавай запі. У фae сабраўся вялікі натоўп страшэнна азлобленых ветэранаў (было відаць, што гэбэ моцна папрацавала, каб адпаведна настроіць іх на „ворага-Пазыняка”). Хто стаяў, хто – ў інваліднай калясцы, і ўсе крычалі, раўлі, пырскалі сылнай (словы „фашист”, „паліцай” былі самымі мяккімі ў іхным лексіконе). Тут патлумачу маладзейшам чытачам, што на тия часы самай яра-пракамуністычнай, самай прасавецкай і антыбеларускай, самай ў гэтым сэнсе агрэсіўнай, рэакцыйнай і бэтоннай ў беларускім грамадзстве была праслойка савецкіх ветэранаў 2-й Сусьветнай вайны.

Мы стаялі ў фae разгубленыя. Сярод гэтага ляманту не было нічога чуваць, а мікрофона, зразумела, няма. Каб неяк сущішыць гэты разыюшаны натоўп, мы з дзяўчатаамі начали сипяваць беларускую песньню. Але натоўп роў так моцна, што нас не было чуваць. Сітуацыя была абсалютна пройгрышная – так думалі ўсе, але толькі не Пазыняк. Ён пачаў гаварыць, падышоўшы блізка да людзей (мы падумалі, што зараз на яго накінущца). Але неўзабаве, хвілін праз 15-20, адбыўся цуд: разыюшаны натоўп паступова сцішыўся, а потым і зусім змоўк. Слухалі. Падбuxторшчыкі ўбачылі, што ім не ўдалося сарваць сустречу, дэмантстрацыйна пайшлі, а ўсе прадаўжалі слухаць і ўжо спакойна задаваць пытанні.

Калі сустречা скончылася, мы (ініцыятыўная група) раздзялі некалькі кніг Пазыняка. І што ўжо мянене канчаткова „дабіла”, дык тое, што самыя

ярыя „врагі-кryкуны” началі прасіць аўтограф Пазыняка і ціснуліся з кнігамі да яго. Я спытала ў аднага такога: „Нашто вам аўтограф, вы ж супраць?” „Надо! – гаркнуў мне ў вуха цяпер ужо яры прыхільнік Пазыняка. – Уйди, ты ничего не понимаешь.” Прыйзнаца, усяго прыходзілася бачыць, але тут я была ашаломленая – дзве гадзіны ад хаху да троюму.

Але на гэтым ня скончылася. Пасля першага туру галасавання выявілася, што амаль увесь шпіталь для ветэранаў прагаласаваў за Прэзыдента-Пазыняка.

Вось у такіх умовах прыходзілася змагацца. Але энтузіазм нас не пакідаў, мы рабілі нашую справу, не зважаючы на перашкоды, і адчуvali яе станоўчыя вынікі. Ня гледзячы на магутную антыфронтайскую прапаганду, хлуснью пра Фронт і Пазыняка, рэйтынг кандыдата ад Фронта быў мочны, ды і нашае змаганье давала плён. Адчуvali гэта і нашыя ворагі.

Падчас прэзыдэнцкай кампаніі час буйу распісаны па хвілінах. Пазыняк з групай падтрымкі ездзіў па Беларусі, выступаў перад людзьмі. Сустрэчы адбываліся адна за другой, на якіх Пазыняка ніяк не адпускалі, закідвалі пытаныямі, і на наступную сустрэчу ён, як правіла, катастрафічна пазыніўся. Тады на чарговую сустрэчу тэрмінова выязджалі давераныя асобы і пачыналі гаворку зь людзьмі, што сабраліся, а Пазыняк пад'ядзкаў пазней.

Аднаго разу мы прыехалі ў Горкі на сустрэчу з выбаршчыкамі, і тады ж нечакана сюды (таксама на сустрэчу з выбаршчыкамі) прыехаў Лукашэнка з камандай на некалькіх легкавіках. Зянон Пазыняк асабіста прапанаваў Лукашэнку правесці сумесную сустрэчу. Лукашэнка зблізіўся, але пагадзіўся („давай, я не супраць”). Выбаршчыкі сабраліся ў розных залах. Тады наша інцыятыўная група пайшла ў залю да групы Лукашэнкі каб па дамоўленасці аўтаднаць сход. Аднак з Лукашэнкам ужо пагаварыць не ўдалося. Наперад выбег лейтэнант (ци хто ён тады быў) Кучынскі і цвёрда „адчеканіў”: „Нет” Нет! Мы решілі – нет. Не будем. Ненецеlesoобразно.”

Вярнуліся зь нічым. Сходы началіся – кожны ў сваёй залі, кожны са сваім выбаршчыкамі. Тады Пазыняк спытаў у людзей, ці хацелі б яны аўтаднацца з суседнім сходам, каб паслухаваць

абводвух кандыдатаў. „Хочам”, – кажуць. „Тады прагаласуем за гэта і пашлем дэлегатаў у суседнюю залю, каб і яны прагаласавалі за агульны сход”, – сказаў Пазыняк. Але дэлегатаў нашай залі прыняла ў штыкі інцыятыўна група Лукашэнкі і ўсечалі спрэчку, даводзячы сваім выбаршчыкам, што аўтаднаўца „ненецеlesoобразно”. У выніку такой агітацыі бальшыня прагаласавала супраць аўтаднага сходу. Так Лукашэнка вылупніўся з гэтай ситуацыі. Ён баяўся выступаць у адной залі з Пазыняком, бо ведаў, што ягоныя танныя трукі (якія ён ужывалі на тэледэбатах з Кебічам) тут ня пройдуть, а змагацца з Пазыняком яму было не па зубах.

Затое потым, калі Лукашэнка „увабраўся ў пер’е” і не сыходзіў з экрану БТ, тут у яго хапала „съмеласці” хлусіць і паклёніцаць на Пазыняка, тут ён быў „съмель” і не саромеўся.

Перад першым турам прэзыдэнцкіх выбараў кандыдаты мелі магчымасць чатыры разы выступіць у СМИ (2 разы на БТ і два – па радыё). Першы выступ Зянона Пазыняка па БТ зь ягонай прэзыдэнцкай праграмай быў вельмі паспяховым. Прэзыдэнцкая праграма Пазыняка была відавочна съкіраваная на ўзмацненне нашай незалежнай дзяржавы і на карысць усім беларусам і грамадзянам Беларусі.

Фронт рыхтаваўся да другога эфіру на тэлебачаныні. Вырашана было выступіць не аднаму Пазыняку, а цэлай ягонай камандзе, ў склад якой уваішлі Ценевы Кабінет і лепшыя прадстаўнікі беларускай эліты – буйныя вучоныя, акадэмікі, вынаходнікі, эканамісты, гісторыкі. Такой моцнай каманды не было ні ў каго, бо лепшыя беларусы былі ў асяроддзі Зянона Пазыняка. Калі яны ўсёй камандай съкіравалася з сядзібы Фронта на тэлебачаныне (дарэчы, на тэлебачаныні ўмасцілася толькі частка, усіх жа інтэлектуалаў было больш 50-ці асобаў), мы засталіся ў сядзібе глядзець іхнюю перадачу.

Літаральна за некалькі хвілінаў да выступу каманды Пазыняка спэцслужба зрабіла надзвычай подлы ход, не пашкадаваўшы „спаліць” дзеля гэтага свайго засакречанага агента – дэпутата, які на працягу некалькіх гадоў усюды падкрэслена дэманстраваў сваю павагу і любоў да Пазыняка і нават ездзіў у яго групе разам з дэпутатамі БНФ

у Воршу на сустрэчы з выбаршчыкамі. Гэта быў дэпутат Вярхоўнага Савета Віктар Радамысленскі. Праваслаўны сцвятар РПЦ, ён удаваў веруючага чалавека, езьдзіў па запрашэнні да беларусаў Аўстраліі (тыя падаравалі яму залаты крыж) і ўсюды дэмантраваў сваю падтрымку лідэру Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, нястомна, востра і з пафасам крытыкаваў камуністычную ўладу і намэнклатуру, меў апінію праудалюбца і аўтарытэт, быў добрым прамоўцам. Яго тады ў Беларусі ведалі калі ня ўсе, то бальшыня.

І вось ён на экране пабліскавае аўстралійскім крыжам на жывапісе і кажа, што яму няпроста цяпер гавараць, бо ў Вярхоўным Савеце ён увеселі час быў побач з Пазъняком, але менавіта пагэтаму „совесть священніка” і „совесть человека” не дазваляе яму маўчаць і вымушае сказаць праўду. Далей ён паведаміў, што ён убачыў і зразумеў, што Пазъняк „фашист”, што гэтыя людзі „рвутся к власти”, што галасаваць за Пазъняка – значыць „обречь всех” на вялікае няшчасце, і Беларускі народ павінен зрабіць правільны выбар.

Мы з Валянцінам Асташынскім імгненна з'арыентаваліся, і, не чакаючи канца пропагандыскай хлусні, імгненна селі ў аўтамабіль і паймчалі на БТ, разылічваючы, што міне прапусцяцца ў студыю як дэпутата. Так і здарылася, і мы пасьпелі. Да эфіру Пазъняка заставаліся лічаныя хвіліны, але мы з Валянцінам Асташынскім пасьпелі папярэдзіць Пазъняка. Валянцін парайў, каб наша вядучая Алена Радкевіч, якая будзе задаваць пытанні Пазъняку, у канцы перадачы абавязкова пакінула некалькі хвілінай на апошніяе пытанніе пра эфір з Радамысленскім. Гэта было вельмі важна. Пазъняк імгненна зразумеў небяспеку подлага гэбісцкага ходу і пагадзіўся з Валянцінам Асташынскім. Часу, каб асабіста паразмаўляць з Алена Радкевіч ужо не было, але Пазъняк напісаў ёй запіску і перадаў. Алена яе прачытала і згодна кіўнула галавой.

Перадача ішла бліскуча. Каманда фронтавука-га кандыдата ў прэзыдэнты выглядала магутна. І вось – завяршэнне праграмы. Мы з заміраннем чакаем, калі ж вядучая Алена Радкевіч зверненца да Пазъняка з пытаннем пра выступ прафаката-ра. Але Алена задае іншыя пытанні... Перадача заканчваецца, і яна „не паспывае” задаць самае

галоўнае! Гэта быў шок. Чаму, як магло такое зда-рыцца, гэта ж не дзіцячыя гульні? Тым ня менш, пытанніе зададзена не было.

Калі цяпер ўспамінаеш выбарчу кампанію, то відавочна прасьледжваеца накроўваючая рука КГБ, які напярэдадні галасавання выпусціў на экран ня толькі свайго агента-камікадэз (Радамысленскага). Быў зроблены яшчэ адзін трук – тэлевыступ сцюардэсы, якая год ці два таму супрападаждала чартарны рэйс з Кітаю кебічаўскай намэнклатуры, якім ляцеў і дэпутат Вярхоўнага Савету А. Лукашэнка. Сцюардэса паведаміла, што Лукашэнка – злодзей, што ён скраіе асабістых „імпартных” рэчы і быў злойлены, што называецца, „за руку”.

Яна гаварыла праўду. Пра паводзіны Лукашэнкі ў самалёце тады адразу даведаліся ў Вярхоўным Савеце. Ведалі ўсе. Зь яго грэбліва сымяліся, але інфармацыя за мяжы Вярхоўнага Савета і кулуа-рай намэнклатуры ня выйшла. І гэта зразумела. Лукашэнка тады быў шэршавым дэпутатам зь вёскі, якога лічылі нікчэмнасцю за ягонія сум-бурнія і крыклівыя выступы ў Вярхоўным Савеце. Ён нікога асабліва не цікавіў. Ці мала чаго вы-тваралі такія дэпутаты. Адзін дэпутат, напрыклад, палкоўнік П., паехаў у складзе афіцыйнай делегацыі ў ЗША. Калі прышлося разылічвацца за гатэль, аказалася, што за некалькі дзён народны абрачнік наглядзеўся парнаграфічных тэлепраг-рамаў на трэх тысячах далаіраў (думаў што за дар-ма). Амэрыканцы не хацелі аплочваць рахунак. Быў скандал. Але хто там яго тое потым памятаў, нават празьвішча порна-героя забыліся. Праўда, калі б ён потым балатаваўся на прэзыдэнта, то ху-ценъка б успомнілі.

Гэтак і з Лукашэнкам Кебіч „выпусціў” сцюардэсу за два дні да галасавання (так парай палкоўнік Замяталін). Натуральна народ абурыўся гнюсным кебічаўскім „паклёнам.”

Падчас сюжету са сцюардэсай па БТ мы на той момант знаходзіліся ў сядзібе і бачылі яго. І тут Пазъняк ражуча сказаў: „Ну, усё, яны зрабілі зь яго прэзыдэнта.”

Акрамя „сцюардэсы” напярэдадні выбараў быў інцыніраваны быццам бы ўзброены замах на Лукашэнку (каманда страліла у свою машыну). Нараніцы зьявіліся нават чуткі (гэбэ ж і распускала),



37. 1996 г. Фронтайцы глядзяць выступ на тэлебачанні.

што беднага Лукашэнку забілі. Так спэцслужбы рабілі з кандыдата ў прэзыдэнты „мучаніка”, а з Лукашэнкі прэзыдэнта.

(Дарэчы, нечаканы выступ на тэлебачанні праваслаўнага сьвятара Радамысьленскага вельмі моцна ўзрушыў людзей, бо перад гэтым яго ўсе ведалі як змагара за праўду і справядлівасць, абвінаваць камуністычнай сістэмы. Гэты імідж ён стварыў сабе прамовамі на мітынгах і ў Вярхоўным Савеце, дзе выступаў па-руску, але энэргічна і пранікнёна. Цяпер жа людзі на вуліцах, спаткаўшы, плявалі на яго, выказвалі сваё абурэннне, казалі ў твар моцныя абвінавацьця слова, называлі Юдам. Людзі пісалі ў газэты і там выказвалі абурэннне ягоным учынкам, якім ён зганьбіў і свой сан, і сваё імя.

Аднаго разу я бачыла, калі ён шпарка ішоў зь Вярхоўнага Савета, апусціўшы вочы, ні на каго не глядзей, каб не сутыкнуша з людзкой грэблівасцю да сябе, а прахожыя праста плявалі яму ўсьлед. І гэта пасылья таго, як зусім яшчэ нядаўна яго такса-

ма ўсюды і заўсёды пазнавалі, прыветна віталіся, цінулі руку. Вельмі павучальная гісторыя.)

## САКРЭТНЫ СХОД

Як кандыдат у прэзыдэнты Беларусі 1994 года В. Кебіч на той час настолькі ўжо моцна „залез пад скуру” беларусам, што ягоныя шансы на перамогу былі нерэальнымі, як ні намагаўся ўвесь кебічайскі аппарат. І ўсё ж старая намэнклятура старалася. Чаго толькі яна ні рабіла, усім няправадамі імкнулася, каб перамог Кебіч. У ход ішлі ўсе савецкія мэтады, галоўныя прынцып якіх – уціск на падначаленых любымі сродкамі „обеспечыць выборы”.

У гэтыя змагарныя часы першага туру галасавання прыбывае неяк да нас ў кабінет намеснік старшыні Гарсавету А. Гурыновіч і кажа: „Праз хвіліну 20 у Палацы піянераў (на Старожоўцы) намэнклятура абсалютна сакрэтна збирася кіраунікоў адукцыі Менска (ад загадчыкаў РАНА

да дырэктароў школаў) на „інструктаж” па забесьпячэнні перамогі Кебічу ў Менску. Вашу Камісію па адукацыі ня толькі не папярэдзілі, але арганізавалі ўсё так, каб вы не даведаліся. Сход сакрэтны. Запрошаны толькі „свае” ды ўслужлівия выканаўцы. Калі хочаш, тэрмінова едзь туды, машыну я дам, але глядзі, асьцярожна. Заўважаць – не прапусьціць. Не глядзі, што ты сакратар Камісіі па адукацыі Гарсавета” (якая, даречы, кіравала працаі ГАРАНА).

Я адразу паехала. Усюды на ўхахадах стаялі „назіральнікі”, каб не прайшоў „чужы”. Зъмешаўшыся з натоўпам, я ўйшла ў будынак і ўбачыла назіральнікаў унутры. „Вылічыць” мене маглі ў любую мінуту, таму я імгненна зайшла ў жаночую прыбліжанню. „Намэнклatura ад адукацыі” фарбавала губы, прычосвалася і аж раздзымвалася ад важнасці. Яны маглі зъвярнуць на мене ўвагу, таму я паастаралася ні з кім не сутыкнуща позіркам і, адварнуўшыся, рабіла выгляд, што прычосваюся.

Неўзабаве ў калідорах стала ціха – значыць паседжанье началося. Я сьлізнула ў залю, якая была поўная народу, і ціхенка села на ледзь ні адзінае вольнае месца.

На сцене засядоў Прэзыдыйом. Сход вёў старшыня Гарыканкаму А. М. Герасіменка. Адзін за другім прамаўлялі выступаўцы, усе ў адно: толькі Кебіч, іншага нельга дапусыць.

Я глядзела і на верыла сваім вушам. Сабраліся і дамаўляюцца: падман – дык падман, уціск – дык уціск, угаворы, запужванье „фашистующи-ми элементами БНФ” і г.д.— адкрыта. Гаварылі больш аб „стратэгіі”: правесці бацькоўскія сходы ў школах і „разъясніт, как необходимо голосовать”, правесці сходы сярод вучняў (бо гэта таксама ёсьць пэўны ўплыв на іхных бацькоў і г.д.), пра пацу выбарчых камісіяў.

Зала слухала і мочкі пагаджалася. Толькі дзе-нідзе я бачыла іранічныя усъмешкі.

Калі ўжо пэўная колькасць выступаўцаў „за” скончылі (усе выступы былі, зразумела, на расейскай мове), старшыня сходу устаў для падсумавання і скарағаворкай вымавіў: „Кто хочет выступить еще? Если желающих нет, подведем итог.”

У гэты момант я з залі прашу слова. Усе погляды імгненна съкіроўваюцца на мене. Выразна

памятаю погляд Аляксандра Міхайлавіча Герасіменкі. У ім была і просьба не выступаць, і страх, і немагчымасць адмовіць дэпутату Гарсавета і сакратара дэпутацкай Камісіі па адукацыі (без якой не абходзіліся анікія сходы-зборы работнікаў асьветы). Жэстамі і ўголас ён просьці мяне не выступаць. Я настойваю. Герасіменка дае мне слова, і выгляд у яго пры гэтым – быццам ён сам сабе падпісаў прысуд. Сітуацыя выглядае трагікамічнай.

Я вышла на сцэну. На мене глядзелі вочы-выка-наўцы, вочы-змоўшчыкі. Я разумела, што нікога пераканаць тут мне ня ўдасца, а калі і ўдасца, ніхто гэтага ня выкажа: у патыліцу кожнаму глядзела вышэйшае кіраўніцтва. Таму я вышла да трывуны не пераконаць дзейнічаць у рамках закону, а за-сведчыць, што гэты „збор” – антыканстытуцыйная змова і вядзенца ў парушэнне Закона аб вы-барах Прэзыдэнта Беларусі (бо гарадзкія кіраўнікі адукацыі дамовіліся выкарыстоўца сваё службове становішча на карысць аднаго кандыдата). У па-звярждэнні я прыгадала некаторыя артыкулы Закона.

Для мене было важна засвядчыць, што гэтая змова ўжо ня ёсьць сакрэтная і што незаконныя намаганні гарадзкога кіраўніцтва ня пройдуть. Мой выступ на роднай (дзяржаўнай) мове быў адзіным выступам па-беларуску. Пасыля першай фразы пачуўся выкрайкі беларусафобаў: „Говорите по-руски, мы не понимаем”.

Я ведала, што ў гэтай вялікай залі я адна, і была да ўсяго готовая. Ні адзін мой нэрв не здрыгануўся, наадворт, я адказала спакойна, павольна, з усъмешкай, як хвораму кажа лекар, патлумачыла „непонимающим”, што ў Беларусі дзейнічае Закон аб мовах, які абавязвае работнікаў адукацыі „валодаць” дзяржаўнай мовай, і прадаўжала: „На працягу амаль дзівух гадзін вы слухалі прамовы, якія тычыліся толькі аднаго кандыдата ў Прэзыдэнты. Закон прадугледжвае роўнія права ўсіх кандыдатаў і дае мене права столькі ж часу гаварыць пра другога кандыдата ў Прэзыдэнты Рэспублікі Беларусь Зянона Пазнянкя. Але я ня буду злодживаваць вашай увагай. Скажу коратка пра тое, пра што вы ня ведаце, бо гарадзкое і рэспубліканскія кіраўніцтва ўсімі сваімі адмініст-рацыйнымі сіламі не дае вам даведацца праўду.

Дык вось, самы лепшы і адзіны кандыдат – гэта Зянон Пазыняк, бо зь ім Беларусь стане сапраўды незалежнай дзяржавай, а мы, беларусы, роўня ў ўсходній сям’і. Вы ўсе гэта ўбачыце самы, калі мы пераможам, і Беларусь адродзіцца як магутная дзяржава.”

Пачуўшы гэтыя слова, твары некаторых пекрасіліся, здавалася, яны зараз трэнсунц ад нянявісьці, гатовы быў разарваць мяне на кавалкі. Я гаварыла, гаварыла спакойна, і гэта было, відаць, для некаторых, як зьдзек. Я выказала ўпружненасыць, што далёка на ўсе ўдзельнікі прымусоўлага збору (пасправаўбы бы хто з запрошаных не прыехаў!) падзяляюць мэтu гэтага незаконнага сходу. „Трымайцеся, хлусьня на пройдзе! Жыве Беларусь!” – скончыла я свой выступ і не спыняючыся, з паднятай галавой павольна пайшла праз усю залу да выхаду.

У залі быў шок нянявісьці. І ўсё ж некалькі цёплых поглядаў і ціхіх рэплік падтрымкі я пачула.

Я ішла да трамвая і мяне разъдзіраў съемех. „Бедны Аляксандар Міхайлавіч, – думала я, – яму было так страшна за свой лёс і толькі з-за таго, што я прышла і сказала праўду”.

## ДРУГІ ТУР

У дзень выбараў (1-ы тур) на кожным участку ў Менску быў нашыя назіральнікі за ходам галасавання і падліку галасоў. Я была назіральнікам у райвыканкаме Маскоўскага раёну, куды съязкалася ўся інфармацыя з участкаў усяго раёна. Калі ішоў падлік галасоў, некаторыя ўчасткі сканчалі працу раней. І тады мне адтуль тэлефанавалі нашыя назіральнікі і я рабіла свой зборны ліст па раёну. Магу засведчыць, што ў другі тур па нашым раёне (як потым высьветлілася, і па ўсёй Беларусі) выходзілі Пазыняк і Лукашэнка. Па колькасці галасоў Маскоўскага раёну Менска Лукашэнка выходзіў на 1-е месца, на 2-е – Пазыняк, але на некаторых ўчастках на першое месца выходзіў Пазыняк. Гэты свой „зборны” сьпіс у мяне нават захаваўся.

Я чалавек, які шчыльна займаўся выбарамі прэзыдэнта і быў назіральнікам за ходам галасавання, я съведчу, што першы тур выбараў быў сфальсіфікаваны. У Фронт ішлі звесткі з усёй

Беларусі, і яны пацьвярджалі страшнную фальсіфікацыю. Пасля выбараў былі знайдзены тысячы выкінутых „некім” бюлетэніёў з галасамі за Кебіча... Выходзіць, улады рабілі, што хацелі, і ня выбаршчыкі вырашылі далейшы лёс Беларусі, а злачынная посткамуністычная намэнклятура і тыя, хто за ёю стаяў (упершую чаргу спэцслужбы КДБ).

Сфальсіфікавашы першы тур прэзыдэнцкіх выбараў, ЦВК аб'явіла, што на другі тур застаюцца Кебіч і Лукашэнка, у распараджэнні якіх – два тыдні да выбараў.

На тэледабатах з Кебічам у другім туры Лукашэнка рваўся з усіх сілаў. Тут ён паводзіў сябе нахабна, перабіваў субяседніка, не даваў яму дагаварыць, задаваў яму рытарычныя пытанні і сам на іх адказваў. Спыніць ягонае нахабства магла толькі моцная асoba, Кебіч жа паказаў сябе на тэледабатах як асoba ніякая і бязвольная, яго нават па-чалавечы было шкода.

Здаецца, 3-га ліпеня, у Палацы спорту адбывалася гарадзкая ўрачыстая імпрэза, на якой мы з Вольгай Кузьміч мусілі прысутнічаць як супрацоўнікі Гарвыканкаму.

Мы пад'ехалі да Палацу і ненадоўга прыпыніліся на прыступках каля ўваходу, бо пачалася нейкая незразумелая мітусенія, людзей неяк дзіўна штурхалі ўбакі. Мы не разумелі, у чым справа. Граптам убачылі Лукашэнку ў акружэнні аховы. Было відаць, што гэта сапраўдныя „мардавароты”, якія на бачылі перад сабой людзей, ішлі, як танкі, адштурхоўваючы ўсіх, хто пападаўся ім на шляху. Нахабна і як злы пахан выглядаў і сам „ніхто”.

Я тады сказала Вользэ: „Паглядзі, яшчэ выбары не адбыліся, ён яшчэ ніхто, а паводзіць сябе, як гітлераўцы сярод ваеннопалонных, жорстка і самаўпэўнена”. Так за нейкія секунды я убачыла будучага грубага дыктатара, начальніка Беларусі, які гатовы быў ісьці па галовах і зносиць усё на сваім шляху. Нічога добра гэта не прадказвала.

У гэтыя два тыдні да выбараў перад выбаршчыкамі Беларусі паўсталі пытанні: што рабіць і за каго галасаваць? Было відавочна, што ні Кебіч, ні Лукашэнка не зьяўляюцца прадстаўнікамі беларускіх інтэрэсаў, таму Фронт заклікаў галасаваць супраць абодвух кандыдатаў. У такім выпадку (у

выпадку правалу абодвух) былі б прызначаны новыя выбары, і быў бы шанс выбраць Беларускага, а не прамаскоўскага презыдэнта. Наколькі мне вядома, Фронт нават прапаноўваў Кебічу ў гэтай сітуацыі звяняць сваю кандыдатуру (каб выклікаць новыя выбары). Кебіч павагаўся, але нічога на зрушыў. Яго запэўнілі свае, што зробяць яго презыдэнтам, ён верыў Маскве і, відаць, да апошняга ня ведаў, што Масква, КДБ і мафія ўжо паставілі на Лукашэнку.

Эбёўская пропаганда рабіла ўсё, каб заблытаць людзей. Яна распускала „чуткі” пра „харошага” Лукашэнку, што ён „за прости народ” і за яго трэба галасаваць. Агенты гэбэ „працавалі” ўсюды: у чэргах, у крамах, у аптэках, у шпіталях... У Кебіча ўжо не было ніякіх шансаў, але сам ён гэта не разумеў.

У двары майго дома жыла адна жанчынка, яна працавала медсястрой у шпіталі, была супраць камуністу, чытала нашыя ўлёткі і паступова стала прыхільніцай Фронту і асабіста Пазыняка. Відаць таму і да мяне як да „Народнага Фронту” ставілася надзвычай прыязна, заўсёды прыпыняла, распытвала, падтрымлівала.

Але раптам яе погляды зьмяніліся. „Што та-  
кое?” – пытаюся.

– У нас у шпіталі ўсе шкадуюць Лукашэнку, якога ледзь ні заблі. А ён жа за народ, таму і хапеці забіць гэтыя кебічы. Усе кажуць, што трэба галасаваць за яго. Пазыняк, канешне, добры, але Лукашэнка за народ пацярпеў, буду галасаваць за яго.

– Хто так кажа? – пытаюся я.

– Ды неяк усе, – кажа мне бясхітрасная кабетка.

Мae тлумачэнныі сітуацыі, што гэта работа спэцслужбаў – яна тады, на жаль, не ўспрыняла. Пройдзе зусім мала часу, і Лукашэнка ў адным са сваіх выступаў сам прызнаеца, што яго презыдэнтам зрабіў КГБ...

Памятаю яшчэ адну размову ў вёсцы Ліпск Бя-  
гомельскага раёну з прыхільніцай Пазыняка. Яе дзеці тэлефанавалі зь Менску і казалі маці, што ў другім туры трэба галасаваць супраць абодвух кандыдатаў. Але мне яна казала так: „Канешне, лепш было б, каб быў Пазыняк, але ж калі яго няма ў другім туры, то пайду за Лукашэнку. А

то яшчэ сена калгас ня дасыць. У нас тут кажуць, што трэба ўсім галасаваць за яго”.

– Хто кажа? – пытаюся.

– Начальства нашае, усе.

– Адкуль жа вы так добра „пазналі” Лукашэнку?

– Ну, неяк усе так кажуць, дык я ўжо буду, як усе, – адказала мне субядедніца.

Праз год-два я зноў была ў Ліпску, і тая самая жанчынка сказала мне: „Відаць, ты правільна казала, трэба было галасаваць супраць абодвух”.

## 12 КРАСАВІКА 1995 ГОДА – ГАЛАДОЎКА І ЗЬБІЦЬЦЁ ДЭПУТАТАЎ АПАЗЫЦЫІ БНФ

Вечарам 11 красавіка 1995 года мне патэлефанаў Зянон Пазыняк і сказаў, што заедзе пасыля паседжання Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Саветце. Па ягоным тоне я зразумела, што ёсьць нейкая сур’ёзная справа.

Ён прыехаў позна, пасыля 12-й ночы, і адразу працягнёу мне паперы, сказаўши: „Гэта трэба тэрмінова надрукаваць”. Сам сеў на канапу і заплюшчыў вочы. (Ён пастаянна не дасыпаў, а часам на спаў зусім, таму быў вельмі стомлены.)

Гэта была заява Апазыцыі БНФ аб абвяшчэнні галадоўкі. Прочытаўшы тэкст, ўсё ўнутры ўмяне паходадзела. Калі я скончыла друкаваць, Зянон імгненнем расплюшчыў вочы, устаў і, ўзяўшы надрукаваны тэкст, падаў мне канверт зь лістом і сказаў, каб раніцай я прышла ў Вярхоўны Савет у вестыбюль перад уваходам у Аўальнью залю паседжанняў, адкуль будзе чуваць, пра што гаворыцца ў залі. Калі я пачну заяву пра абвяшчэнне галадоўкі, я павінна адрэзу ж паехаць у Інстытут Фізікі АН Беларусі і аддаць гэты ліст Ю. Хадыку. „У лісьце, – патлумачыў Пазыняк, – паведамленыне пра галадоўку і пра далейшыя дзеяньні Фронта.”

Будучую галадоўку мы не абміркоўвалі. Зянону трэба было ехаць дахаты і хоць гадзіну адпачыць перад заўтрашнім днём. А ўжо было каля двух ночы.

(Значна пазней я даведалася, што ў лісьце было распараджэнне старшыні Фронта Зянона

Пазынка свайму намесьніку Ю. Хадыку пра дзеянны БНФ, утым ліку зьбіраць фронтаўчай на плошчу Незалежнасці ў падтрымку галадуючым дэпутатам і ў знак пратэсту супраць незаконных дзеяньняў выкананчай улады.

Адбылося ўсё з дакладнасцю наадварот. Калі потым людзі самы стыхійна сабраліся на плошчы Незалежнасці, менавіта Ю.Хадыка заклікаў усіх разыйсьціся па хатах.

Адыходзячы, Зянон яшчэ папрасіў мяне назаўт-ра вечарам зъезьдзіць да ягонай маці Ганны Яўхімаўны, перадаць ёй ліст і (калі я змагу) нават зачаваць у яе, каб як-небудзь зменшыць ёй удар ад звесткі пра галадоўку.

Наранцы, як і было дамоўлена, здаецца, а 9-й гадзіне, я падышла да правага крыла Дома ўраду і нечакана сустрэла Генадзя Грушавога, які хуткім крокам выходзіў з будынку. Ведаочы, якія падзеі насыпываюць, я вельмі зьдзівілася (бо Генадзь быў сбром Апазыцыі БНФ) і спытала: „Як там?”

—Зъбірающа зачытваць заяву, — скагаворкай вымавіў Генадзь і, не прыпыняючыся, шпарка пайшоў ад Вярхоўнага Савета.

Я ўвайшла ў будынак, прад'явіла білет дэпутата Менгарсавета, і дзіжурныя міліцыянты праpusыцілі мяне без перашкодаў. У вестыбюлі перад Аўальняй залай было пуста, толькі раз пораз праходзілі дэпутаты. Зь некаторымі я перамовілася пра сітуацыю ў залі. Пачуўшы заяву пра абяшчоныне галадоўкі, я хутка накіравалася зь лістом у Інстытут Фізікі.

Спадар Хадыка прачытаў ліст, які (як мне падалося) яго ніяк не ўсіхваляваў. Ён толькі сказаў, што трэба зъбіраць Управу (я была сбрам Управы БНФ), і я паехала ў сядзібу. Там мы арганізавалі збор коўдраў, спальных мяшкоў (каб ноччу дэпутатам было чым накрыцца ў Аўальняй залі), купілі мінеральную воду, я ўзяла маленькі пераносны тэлевізор і мы зь Юзікам Такушэвічам павезлы ўсё гэта ў Вярхоўны Савет.

„Звяззуючым” Апазыцыі і Фронта была ў гэтай сітуацыі дэпутат Апазыцыі БНФ Галіна Сямдзянова. Ёй мы перадалі ўсё, што прывезлі, зь ёй перамовіўся Ю. Хадыка, яна ж перадала мне запіску ад Зянона.

Тым часам на плошчы Незалежнасці стыхійна зъбіralіся людзі. Яны чакалі каманды, чакалі

звестак. Там я доўга не затрымлівалася (съпяша-лася выкананць просьбу З. Пазынка), але памятаю, што Ю. Хадыка і В. Івашкевіч кіравалі на плошчы і скіроўвалі людзей дадому.

Я паехала да Ганны Яўхімаўны. Мы доўга зь ёй размаўлялі (яна яшчэ ня ведала сітуацыі ў Вярхоўным Савеце). На душы ў мяне было вельмі трыўожна. Вечарам, а 21-22-й гадзіне, патэлефанаўваў Зянон, сказаў, каб мы не хваляваліся, што ўсё будзе добра.

Але трыўога не зъмяншалася і, як потым стала вядома, не дарэмна. Ноччу адбыліся падзеі, якія ўзрушиły ўвесь сьвет — зъбіццё дэпутатаў у будынку Вярхоўнага Савета. Дэпутатаў, якія па закону зъяўляліся асобамі недатыкальнымі! Гэта падзея ўскالыхнула мноіх. Тэлебачанье, радыё шмат якіх краінаў съвету перадавалі пра небываючыя парушэнне права і закону рэжымам Лукашэнкі. Лукашэнка ня проста парушыў Закон. Гэтаі ноччу ён увёў войскі ў парлімент, пайшоў на злачынства, бо ўсе страшныя падзеі ў Аўальняй гэтай ноччу рабіліся зь яго загаду.

Наранцы я ад Ганны Яўхімаўны прыехала ў Гарсавет на працу і даведалася (здаецца, ад Вольгай Кузьміч), што ноччу дэпутатаў зьбілі ваенныя і вывезлы невядома куды. Потым прышлі весткі, што дэпутаты Апазыцыі даюць прэс-канфэрэнцыю ў Вярхоўным Савеце. Разам з Вольгай Кузьміч мы бягом пабеглі туды, дзе і даведаліся пра страшныя начныя падзеі. Зъбітыя і змучаныя дэпутаты распавяялі пра тое, што адбылося.

Мы з Вольгай вярталіся ў Гарсавет і ўсю дарогу плакалі. Каля прыступак Гарвыканкама стаялі людзі. Яны прышлі даведацца, што здарылася з дэпутатамі (пра прэс-канфэрэнцыю ведалі, зразумела, ня многія). Людзі хваляваліся. Нехта з чыноўнікаў Гарвыканкама хлусіў, што ўсё спакойна, нічога, маўляў, ня здарылася і прасіў разыходзіцца.

Пачуўшы гэту хлуснью, я начала з тых прыступак без мегафона гаварыць тое, пра што даведалася сама. Прахожыя прыпыняліся, слухалі. Сабраўся даволі вялікі натоўп. Рантам зъвіліся міліцыянты і пачалі выцясняць нас ад увахода ў Гарвыканкам. Яны не чапалі людзей, ня білі (хочь таякі паводзіны міліцыі былі ўжо не за гарой), але



38. Галадоўка дэпутатаў Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце (1995 г.).

сілай адпіхвалі людзей да вугла праспекта Скарыны і вуліцы Сьвярдлова (рог будынку Гарвыканакама).

Тут да нас далучыўся дэпутат М. Кобаса. Мы разам спрабавалі спыніць міліцыйскае самаупраўства (бо людзі нічога не парушалі, не кричалі і нікому не перашкаджалі, а толькі маўкліва слухалі). Твары міліцыйнатаў не былі агресіўнымі, але нейкія каменныя. Ні на што не зважаючы, яны рабілі, што ім, відаць, было загадана: адпіхвалі людзей.

Вечарам, гадзінаў у шэсцьць, мы сабраліся ў сядзібі БНФ. Запомніліся стомленыя і няголеныя твары дэпутатаў Апазыцыі БНФ С. Антончыка, Ул. Заблоцкага, С. Гермянчука, якія шмат перажылі за апошнюю суткі. Пазыняка не было.

Што мяне вельмі ўразіла ў тых хвіліны, гэта нейкай раўнадушша „сядзібнай рэшты” кірауніцтва Фронта, асабліва В. Івашкевіча і В. Вячоркі (так мне запомнілася), некаторых сяброў Управы. Абсалютна выразна памятаю, што спачуваньня дэпутатам і абурэннія начным нападам на Вярхоўны Савет не было. У галаве круцілася думка: „Ня южо ніхто не разумее, што адбылося?”

Гэта выглядала вельмі дзіўна. Я падышла да дэпутата Апазыцыі БНФ Ігара Гермянчука, спы-

тала пра Зянона. Ігар сказаў, што Пазыняку дасталася ад „гарылаў” найбольш, што яго білі моцна і што зараз ён у Вярхоўным Савеце (па вул. К. Маркса).

Я бягом паймчалася ў Вярхоўны Савет. Пазыняк быў у сваім дэпутацкім пакой. Тут у кабінет заходзіць Ігар Лучанок. Ён быў (я не магла паверыць) на добрым падпітку, і ўсё гаварыў, што яны з Зянонам напісалі геніяльны раманс (на верш Зянона „Гучаныне анельскага голасу”). „Я тут ні прыхым, – кажа Пазыняк, – гэта ваша музыка геніяльная”. „Мы напісалі геніяльны раманс”, – зноў паўтараў вясёлы Лучанок. „Гэта таму што вы – гений”, – кажа Пазыняк. „Зянон Станіслававіч, я – за вас. Быў і буду заўсёды, – кажа на гэта Лучанок, – гэта вы гений”. „Я не Яўгеній, я Зянон”, – кажа Пазыняк і г. д.

Вясёлая сцэнка вярнула мяне да раўнавагі і, калі Лучанок пайшоў, я стала раіць Пазыняку зьвярнуцца да лекара. Але ў той сітуацыі займацца асабістым здроем Пазыняк ня стаў. Ён казаў, што нічога страшнага. Прайшоў час, і толькі тады я даведалася, што гэта былі ўсяго толькі слова адгаворкі, што на самой справе ўсё было зусім іначай. Некалькі гадоў балела рука і плячо, і гэты боль часам скаваць было немагчыма.

## ВЫБАРЫ 1995 ГОДА

Пра іх успамінць, бадай, найчжэй. Памятаю нашыя паседжаныні, абмеркаваныні фронтайскіх кандыдатураў у Вярхоўныі мясцовыя саветы. Усё ішло як быццам, па-ранейшаму. Але ў хуткім часе стала відаць, што тут ужо зусім іншая сітуацыя. Гэта ўжо былі іншыя выбары, чым у 90-м годзе, калі мы ўсе былі як адна адзінай каманда.

Для мяне сітуацыю „праясцініла” супрацоўніца Управы БНФ, якая з радасцю расказала, называючы паменна цэлую групу фронтайцаў (кандыдатаў ад Фронту!), якія атрымалі добрыя гроши на „сваю” выбарчую кампанію (адкуль – не сказала). Таму ў іх асабісту было шмат агітацыйных матэрыйялаў, плякатаў, лістовак, мастацкіх кніжак (якія яны ясплатна раздавалі на сваіх пікетах, каб „прывабіць” да сябе выбаршчыкаў) і шмат чаго яшчэ. Супрацоўніца не хавала таго, як „добра стала” усёй іхніяй камандзе, што яны ездзяць у асноўным на таксі, добра харчующа і г.д. „Вось гэта ўжо і ёсьць падстава карупцыі, – падумала я. – Гэтых нельга пускаць ва ўладу.”

Ці маглі мы перамагчы ў выбарах 1995 года? Мы мелі вялікую падтрымку выбаршчыкаў. Машына фальсіфікацыяў працавала, але супроцьстаўяць ёй тады было яшчэ магчыма. Патрабна была згуртавана сасць, скардынавана сасць, адчуваньне адзінага фронтайскага пляча. Хціласць асонах людзей, памножаная на амбітны і індывидуалізм аутрайдараў, аслабілі наш адзіны кулак. Як паказалі нашыя назіраныні за выбарамі (нашыя падлікі галасоў, кантроль за выбарамі), шмат каго з кандыдатаў ад Фронта выбаршчыкі падтрымалі. Але рэжымам незаконна было зроблены ўсё, каб ніхто з фронтайскіх кандыдатаў ні ў Вярхоўны, ні ў мясцовыя саветы ня трапіў.

Рэжым не шкадаваў нічога, каб не дапусціць да прадстаўнічай улады адраджэнцаў. Смаргонская ж акруга Зянона Пазняка кантролівалася рэжымам татальна, лукашэнкаўская памагатыя працавалі дзень і ноч, каб увесці ў зману выбаршчыкаў. І „альтэрнатыву” Пазняку падшукалі адпаведную – мясцовага лекара, бо пралічылі, што ройтынг лекараў на выбарах, павінен быць найбольшы.

Калі-нікалі, сапраўды, можна было пачуць „аргументаваны” разважаныні некаторых наўгальных

смаргонцаў: „Я буду галасаваць за лекара, бо ён лечыць наших дзетак”, – як быццам у Вярхоўным Савеце той лекар павінен быў бы не законы прымаць, а лячыць сваіх смаргонцаў у Авалнай залі. Дзівакі. Але съведамых выбаршчыкаў было ўсяроўна больш, і рэжым гэта ведаў.

Тады вечарам апошняга агітацыйнага дня пепрад выбарамі па БТ рэжым дэмантруе спэцыяльна адзінната фільм-фальшыўку, паклён на Фронт і Пазняка. Самым гнююсным і подлым чынам (лукашысты іншых мэтадаў праста ня ведаюць) быў зроблены мантаж. На экране паказвалі выступы і прамовы гітлерскіх фашистаў (кадры вясення кінахронікі), а за кадрам гуччӯ голас Зянона Пазняка. Выходзіла, што гітлерцы прамаўлялі голасам Пазняка, кадры мітынгаў БНФ былі змантаваныя з фашистыскай кінахронікай з адпаведным камэнтром аўтараў фільма і г.д.

Калі я глядзела гэту гнюснасць, у мяне ня ўзынікла нікакі трывогі, бо фальш была настолькі відавочнай, што я ўнутрана смыялася над прымітыўнасцю „аўтараў”. Толькі я, аказваеца, памылялася і пазней пераканалася на раз, што ў жыцці, на жаль, заўсёды знаходзяцца наўгунія людзі, гатовыя паверціць любой небылыці. На гэтым якраз і будавалася гёбелльсаўская і гэбоўская пропаганда.

Але, на гледзячы на такі сканцэнтраваны паклён, у 1995 годзе З. Пазняк знёў быў абранны дэпутатам Вярхоўнага Савета, аб чым съведчылі фронтайскія аптытаныні, назіраныні на выбарчых участках за ходам галасавання і падлікам галасоў. Тады рэжым уключыў у „справу” фальсіфікацыйную машыну і авбесціц, што выбары па акрузе Зянона Пазняка не адбыліся, не хапіла, маўляў, да кворуму некалькі сот галасоў. Тады, Пазняк знайшоў 500 ня ўлічаных галасоў. Праверка ЦВК пацьвердзіла гэта. І тады старшыня ЦВК Абрамовіч (съкіраваўшы вочы ў кут) наадрэз адмовіўся прымаць рашэннне. Пракуратура адмовілася разглядаць пытаныне. На двары ўжо быў лукашызм. Не клапаціліся нават пра фармальнасці. Аналягічным чынам выкідалі з выбараў іншых фронтайцаў (быў загад Лукашэнкі: „Ни одного бэнэфовца”).

Такім чынам на гэты раз дэпутаті ад Фронту на стаў нікто: і сапраўдныя ахварнія змагары за

Беларусь, і, нешматлікія яшчэ тады, імітатары, якім проста вельмі хацелася называцца дэпутата мі (якія потым, дарэчы, скарыстаўшы новую сітуацыю, пачалі „рабіць грошы” на сьвятой справе змагання).

## „ВЫБАРЫ” „ВЕРТЫКАЛІ”

Стала вядома, што А. Лукашэнка зьбіраеца булаваць „вертыкаль”. У Гарсавецце паведамілі, што на бліжэйшай сёсіі дэпутатаў мы павінны будзем зацьвердзіць прапанову Лукашэнкі на пасаду старшыні Гарвыканкама (якую дагэтуль займаў выбраны дэпутатамі А. М. Герасіменка). Кандыдатура трymалася ў сакрэце да самай апошняй хвіліны, і ніхто з дэпутатаў на ведаў, застанеца А. Герасіменка ці будзе прапанаваны хтось іншы. Сярод дэпутатаў быў рашучы настрой пакінць Герасіменку, бо ў існуочай палітычнай сітуацыі ён задавальняў большасць дэпутатаў. Чалавек інтэлігентны, выхаваны, ён умееў сёбje паводзіць з людзьмі, у ім не было савецкага кіраўнічага хамства, характарнага стылю кіраўнікіў былой намэнклятуры. (У астатнім ён, як і іншыя, служыў рэжыму.)

На паседжаныне сёсіі Лукашэнка пазыніўся. Усе чакалі. Калі ён зьявіўся ў супрадажэнні сваёй аховы (яны ішлі хутка, не зважаючы ні на каго), іх вельмі ветліва сустрэў А. Герасіменка каля свайго кабінета і запрасіў да сябе. (У той момант я якраз была на трэцім паверсе і магла назіраць, як да Лукашэнкі кінуўся Герасіменка, і як Лукашэнка, амаль не зважаючу на яго, як гаспадар, рэзка прайшоў у прыменную (відаць, каб распрануцца).

Ці паведаміў ён А. М. Герасіменку пра ягоны лёс як старшыні Гарвыканкама, мне невядома. Аляксандар Міхайлавіч прышоў у залю паседжаныя Гарсавета напужаны, бледны, у прыгнечным настроі.

Вялікая заля сёсіі Гарсавета была напоўненая бітком. Усе праходы былі запоўненыя журналістамі. Яблыку ўпасыці не было куды. У Прэзыдыюме сядзелі А. Герасіменка (вядучы сёсіі), Лукашэнка і, здаецца, яшчэ нехта. Працэдуры запрашэння госьцяў сёсіі Менгарсавета А. Лукашэнкі не было: прышоў і сей сабе.

Пачалося паседжаныне. Лукашэнка аб'явіў кандыдатуру Ярмошына. Заля охнула (усё ж ча-

калі, што Герасіменка застанеца). Падчас свайго выступу Лукашэнка вёў сябе нахабна, гаварыў, самаўпэўнена і грэбліва да думкі дэпутатаў. (На Закону – старшыня Гарвыканкама выбіраеца дэпутатамі на Сесіі. Лукашэнка зламаў права і Закон і пастанавіў асабісту прызначаць кіраўнікіў. Фармальная мы павінны былі прагаласаваць, але ніякай перашкоды ўзурпацыі ўжо зрабіць было немагчыма.)

Яго расейская мова была малапісменная, выяўляла думаныне прымітывнага чалавека. Ён самаўпэўнена давёў да нашага ведама, што мы празласуем за яго кандыдатуру. Калі ж не – нашае дэпутацкае раешнёне для яго значэння ня мае, бо тады ён „вертыкальнага” прызначаць, а Гарсавет распушыць.

Гэта быў нахабны выклік законнасці. І каб дэпутацкі склад быў іншым, можна было бы змагацца з узурпаторам. Але дэпутаты маўчалі, як маўчала грамадзтва, калі Лукашэнка зьнівшваў нашу родную мову, зьніважаў беларускі народ, наш Сыція і Гэрб, нашу Канстытуцыю...

Калі пачаліся пытанні да Лукашэнкі, я падыйшла да мікрофона і падняла руку. І зноў, як і на незаконным сходзе работнікаў адукациі, на мяне з маленькем паглядзеў вядучы А. Герасіменка. Жэсты і міміка яго выказвалі вялікую просьбу да мяне не выступаць. Я настойвала. І Аляксандар Міхайлавіч, як і тады, на сходзе, даў мне слова. І зноў выгляд яго быў такі, як бы ён у другі раз падпісаў сабе прысуд.

Я зъянрнулася да Лукашэнкі і нагадала яму, што тут, на сёсіі Гарсавета, ён госьць, а не гаспадар у сваёй хаце, таму мы патрабуем ад яго весьці сябе паважліва да дэпутатаў. Заля зноў охнула, зашчоўкали фотаапараты, відзакамэры. Я прадаўжала: „Вашыя зьніважлівыя выказванні супраць беларускай мовы характэрныя вас, а не беларускую мову. Як грамадзянка Беларусі выказваю вам свой пратэст і абурэннне. Як бы вы ні стараліся зьнішчыць беларускую мову, гэтага вам ня ўдасца. Беларуская мова жыве тысячу гадоў, яна перажыла ні адну навалу, перажывіе і сёньняшнюю. А вам я скажу як спэцыяліст, як настаўніца рускай мовы: вы размаўляеце па-расейску вельмі дрэнна. Гэта не да твару асобе на такой пасадзе. Таму парано вам узяць рэпэцітара і добра павучыцца, і

па-беларуску, і па-расейску. Я гатова даць вам некалькі лекцыяў, калі ў вас будуць цяжкасці.”

Я разумела, што гавару недапушчальная рэзка, што гэта ня той стыль і ton, якім размаўляюць з прэзідэнтам, але ў дадзеных выпадку траба было гаварыцца менавіта так жорстка і ледзянym голасам, з калгаснай просталінейнасцю, каб збіць зъяго гэтую плебейскую спесь. Іншай мовы ён працта не ўспрынёў бы.

Відаць я не памылілася. У Лукашэнкі, здаецца, быў шок. Ён неяк крыва ўсьміхнуўся і няйдала стараўся перавесці ўсё ў жарт: „Нуничэво, мы ешо с вами парабоцаем в одной камандзе”. Я з упэўненасцю адказала: „З вамі, спадар Лукашэнка, у адной камандзе я ня буду ніколі”.

Залія назірала, адкрыўшы раты. Тым часам нехта ўслухіў падбег да вуха Лукашэнкі і „доложыў обстановку”. Тады той разгублена прамычэў (бо ніякага адпору на сэсіі ён ня толькі не чакаў, але і ўявіць сабе ня мог): „Ну, да, конечно, у вас есть свой президент...”

Зынявага з боку Лукашэнкі ўсіх нас, дэпутатаў, была настолькі хамаватай, што трэба было абарацься годнасць, спыніць зневажальніка. Так не павінна было заставацца. Сясля Гарсавета давала магчымасць выказаць публічна Лукашэнку маё абурэнне ягонай палітыкай зыншчэння Беларусі.

Калі У. Ярмошын (як кандыдат-„вертыкальшчык”) пачаў адказваць на пытанні дэпутатаў, да мікрофона падышоў дэпутат Камісіі па адукцыі Сяргей Гошка. Настаўнік матэматыкі, ён толькі вучыўся гаварыць па-беларуску і публічна выступаў па-руску. Ён ня быў у Народным Фронце, але відавочна быў прыхільнікам беларускага Адраджэння. Ён заўсёды абараняў беларускую мову і заўсёды патрабаваў выканання Закона аб мове ад чыноўнікаў Гарвыканкама.

Дэпутат С. Гошка задае пытаньне сп. Ярмошыну: „Вы зъбіраецеся кіраваць сталіцай Рэспублікі Беларусь. Як кіраўнік Менска, як бы вы аднесліся да наступнага выкананья?” І ён зачытаў цытату з газэты, сэнс якой, прыкладна, такі: „Белорусскі язык, язык ограниченных возможностей. Существует только два языка, на которых можно выразить абсолютно всё. Это русский и английскій”.

Залія прыціхла. Ярмошын зьдзіўлена паглядзеў на дэпутата (відаць, рагны, што зь ім нешта ня так), паціснуў плячамі і сказаў: „Это какая-то глупасць, і сказаць ее мог какой-то дурак”.

Здавалася, што ў залі ўзарвалася бомба – рагаталі ўсе, нават Лукашэнка выціснуў з сябе ўсымешку, бо калі хто ў Беларусі і ня ведаў, што гэта была цытата з выкананьняў Лукашэнкі, то, відаць, толькі адзін Ярмошын, які стаў разгублены і не разумеў, што адбываецца, чаму такая рэакцыя на ягоны абласнотна нармальны адказ.

Калі залія крыху супакоілася, Ярмошын сур’ёзна адказаў, што беларуская мова дзяржавная, і ён будзе яе падтрымліваць. І трэба сказаць, што адкрыта супраць беларускай мовы ў тыя часы сп. Ярмошын не выступаў. Дапамагаць Лукашэнку разбураць незалежную Беларусь ён стараўся з іншага боку. Напрыклад, 24 Сакавіка 1996 г. ён быў адзін з кіраўнікоў нападу спэцісалу на дэмантрантаў (што пратэставалі супраць падпісання „саюзной” дамовы Ельцына-Лукашэнкі) у Менску каля будынку тэлебачання.

## ШЧАСЛЬВІЯ ЗЬМЕНЫ Ў АСАБІСТЫМ ЖЫЦЬЦІ

У ліпені 1995 года ў нашым асабістым жыцьці адбылася шчаслівая падзея: у касыцёле Святога Станіслава ў Магілёве мы з Зянонам узялі шлюб. Калі ксёндз адбываўся, што будзе адбывацца шлюб Зянона Пазняка і мы пайшлі поруч праз увеселіе касыцёл, вернікі (якіх было поўная сівільнасць) стоячы віталі нас аплодысментамі.

На той час я яшчэ знаходзілася на шляху стаўнайлення сваёй веры і пад упльвам Зянона яшчэ толькі „ішла да Бога”, але сівільны абраад Боскай Таемніцы закрануў маю душу і Боскую Далонь над нашымі галовамі буду памятаць да канца. У тыя імгненьні я адчувала прысутнасць Бога, які слuchaў нашы лёсны назаўсёды.

З намі былі блізкія сябры: Анатоль Трыпуцін, Вольга Кузыміч і яе (сівільнасці) муж Васіль, Валянціна і Юзік Такушэвічы і наша Надзейка.

Мы выехаілі з Менску а 6-й раніцы і паехаілі ў Магілёў у старажытны і прыгожы касыцёл. Ля касыцёла мы прыпыніліся, каб выйсці з машыны, як з 5-га ці 4-га паверху дома побач з касыцёлам

пачуўся дзікі лямант. Злосна з перакошаным ад нянавісці тварам і вар'яцкімі вачыма крычэла на нас і апантана размахала рукамі ў расчыненым насыцеж вакне нейкай невядомая нам жанчына, паносічы нас на чым сьвет стаіць. Яна беснавалася. Гэта было дзіўна, бо ніяк не было абрэгутавана, пра наш прыезд ня ведаў ніхто, а лямант пачаўся, калі мы яшчэ былі ў машыне і нас ніхто не пасльпей убачыць.

Зянон неяк доўга задумліва паглядзеў на яе. Потам на мяне. Мы накіраваліся да касьцёла і Зянон пытаем:

- Ты не спалохалася?
- Не. А што, гэта дрэнна?
- Што?
- Гэтая баба.
- Да не, добра.
- А чаму добра?
- Сатана шалес ад злосыці, што мы спаткаліся, – сказаў Зянон, – на дарозе ў храм, – і ўсыміхнуўся.

Я думала, ён жартуе. А ў Касьцёле на каленях побач прад алтаром я адчула над сабой прысутнасць Духа. Мая душа сталася як частка Нечага і трымцела.

Гадоў праз дзесяць цяжкага жыцця і змаганьня на чужыне, калі самым ня верылася, як гэта мы вытрымалі і трываем, Зянон аднойчы спытаў мяне:

- Ці адчуваеш ты Боскую далонь над нашым лёсам?
- О так, адчуваю, – кажу я, – ўвесь гэты час, усе гэтыя пакутныя гады...

Пасля шлюбнага абраду ксёндз Блін запрасіў нас з сябрамі на абед, і мы з удзячнасцю прынялі такое ганаровае запрашэнне.

Перад ад'ездам з Магілёву мы патэлэфонавали старшыні Магілёўскай фронтаўскай арганізацыі Анатолю Фёдараву, і ён імгненна звязаўся. Пра



39. 27 ліпеня 1995 года

(Фота С. Нарумчика)

шлюб ён нічога ня ведаў. Анатоль глядзеў на нас і нічога не разумеў.

– А чаго гэта вы такія ўрачыстыя? І ты, Галя, у блакітнай сукенцы, як нявеста.

– Я і ёсьць нявеста, – кажу.

– Гы-гы-гы, – пасъмляўся разгублены Анатоль.

– А хто жаніх? – паварочваецца ён да Пазняка, недаверліва ўсміхаючыся.

– Ён перад тобой, – кажа Пазняк.

– Гы-гы-гы, – толькі і вымавіў Анатоль і, памаучаўшы, дадаў: – Ну хопіць, праўда, ну хто?

– Табе ж кажуць, Зянон, – съмяеца Вольга.

– Ну, кіньце вы мяне разыгрываць, – кажа, нібы пытаеца, Анатоль.

Мы ўсе пачалі рагатаць, бо, гледзячы на Анатоля, стрымашца было немагчыма. Ён вельмі ба-  
յусі съмешна выглядаць, „купіўшыся” на жарт, і  
ад гэтага выглядаў яшчэ больш съмешна. Анатоль  
глядзеў на нас, часаў патыліцу і не здаваўся. Ён  
ніяк ня мог паверыць, што мы не жартуем і вельмі  
не хацеў аказацца „ў дурнях”.

Усе доўга съмляіся. Каіл, нарэшце, да Анатоля  
дайшло, што гэта на розыгрыш, ён толькі сказаў  
„а-а-а” і, не разъвітваючыся, пабег да тэлефона, бо  
пра гэтую навіну яшчэ ніхто ў Фронце ня ведаў.

А мы тым часам паехалі па нашай Магілёў-  
чыне і потым – Меншчыне зь яе найпрыгажэй-  
шымі краявідамі на высокі бераг Беразіны, і там,  
у цудоўным нашым месцы, на гары, у съветльным  
сасновым лесе, каля ракі адсвяткавали Наш  
дзень. Надвічоркам Зянон сказаў ехаць у нейкім  
накірунку аднаму яму вядомымі дарогамі. Ехалі  
доўга асфальтам потым прасёлочнымі, заехалі  
ў нейкія таямнічыя мясціны (у чыё гэта княс-  
тва?). Неўзабаве і зусім з дарогі зvehалі. Зянон  
сказаў спыніцца, усім пачакаць ў машыне, а мне  
выходзіць разам зь ім, узяў мяне за руку і павёў.  
Неўзабаве я ўбачыла велізарны, мэтры са два ў  
вышины, конусаподобны, як егіпецкая параміда,  
каменъ зь неглыбокім відзеўбленым вялікім кры-  
жам на гладкім баку. Зянон паклаў на каменъ ля  
крыжа руку і кажа: „Гэта Барысаў камень, пра  
які мала хто ведае. Цяпер будзеш ведаць ты. Да-  
тыкайся і думай, што хочаш.” Я паклала на каменъ  
далонь і падумала, што хацела.

Такое шчаслівае і незвычайнае вясельле ста-  
лася для мене найлепшым падарункам лёсу. Само  
съвята прыдумаў Зянон, і яно найболыш адпавя-  
дала нашым душам: касыцёл, сябры, беларуская  
прырода.

Але пазней нашая Койданаўская рада вырашыла  
зрабіць „свяё” вясельле. Нам з Зянонам паведа-  
мілі, што мы на гэтай імпрэзе будзем „дзеючымі  
асобамі”. Так у вялікім крузе сяброў мы адсвятка-  
валі нашае съвята яшчэ раз. Былі песні і жарты,  
пад агульны съмех нехта паставіў Пазнякі перад  
праблемай, што цяпер ён павінен „напісаць заяву”  
ў Койданаўскую раду. Усе былі вясёлыя, казалі нам  
цэпляя словаі і шчыра радваліся за нас.

У Гарвыканкаме, дзе я тады працавала, падзея  
нашага асабістага жыцця не прайшла без увагі.

Мяне віншавалі на працы супрацоўнікі, старшы-  
ня Выканкама і Гарсавета А. М. Герасіменка і яго  
намеснікі. Віншавалі шчыра, радуючыся за нас  
з мужам. Вельмі прыхільна напісалі пра навіну  
амаль усе газэты, сардзчна павіншавалі нас. Не  
абышлося і бяз гумару. Дыктар Тэлебачаныя, на-  
прыклад, у манеры Левітана „ад савецкага Інфар-  
мбюро”, чаканна паведамляў, нагнітаючы інтана-  
цыю: „Сённяня, 23-гі ліпеня 1995 года, у горадзе  
Магілёве, у касыцёле съвятога Станіслава...” і г.  
д. Можна было падумаць, што пачалася вайна ці  
яшчэ што неверагоднае.

Цяпер, каіл я ўспамінаю, мне часам здаецца,  
што гэта быў сон, які некалі можна ўбачыць ізноў.

## СЯБРА СЯРГЕЙ НАВУМЧЫК

Неўзабаве пасля нашага шлюбу Зянон выехаў  
у камандзіроўку, а назаўтра Беларусь даведалася,  
што ня стала Максіма Танка. Людзі ішлі ў Дом  
літарата разъвітвашца з Народнымі паэтамі. Там  
былі ўсе: і хто любіў Беларусь, і хто яе ненавідзеў.  
Зянона ў Менску не было, але ніхто пра гэта ня  
ведаў. Я збиралася з Гарсавета пайсыці на разъві-  
таныне адна, але гэта выглядала ня надта добра. І  
тут раптам мне патэлефанаваў Сяргей Навумчык  
і сказаў скарагаворкай: „Галя, я зараз пад’еду ў  
Гарсавет і мы разам падзэмем у Дом літарата”.

Гэта быў рух сяброўскай душы, якая ўсё разу-  
мее і якой ня трэба нічога тлумачыць. Увогуле,  
Сяргей заўсёды ўмёў з’арыентавацца, каб пад-  
ставіць плячу. Так адбывалася ня раз і на прыё-  
мах замежных амбасадараў. Каіл ситуацыя вы-  
магала нейкія перамовы мужа, Сяргей заўсёды  
умёў „апынуща побач”, каб я (жонка вядомага  
палітыка) не заставалася стаяць адна сярод чужых  
людзей. Ён быў і надалей застаецца нашым сяб-  
рам, які ніколі ня здраджвае. Ён можа на нейкі час  
„зынікнуць” з поля эроку, але мы заўсёды ведаєм,  
што Сяргей – сапраўдны сябра.

Неяк аднаго разу мы зь ім размаўлялі па тэле-  
фоне, і Сяргей, каб перапыніць нейкую нашую  
спрэчку, ляканічна сказаў: „Ведаеш, я добра ўсь-  
ведамляю, што такое Пазняк для Беларусі”. І гэта  
праўда, як праўда і тое, што Сяргей добра разумее  
значэнне кожнай асобы, якая ахвяруеца дзеля  
Бацькаўшчыны.

Мне вядома таксама, што гэткай жа добрай думкі пра Сяргея Навумчыка быў і Васіль Уладзімеравіч Быкаў. Сяргей быў адзін зь нямногіх, хто вельмі падтрымліваў нашага дарагога Васіля Уладзімеравіча ў апошнія гады яго жыцця, і асабліва ў апошнія ягоныя дні.

Сяброўства – гэта Боскі дар, які жыве на Беларусі і дае нам сілы жыць і змагацца.

## САКАВІК 96

24 сакавіка 1996 г. на плошчы каля Опэрнага тэатру адбыўся вялікі мітынг БНФ. Пасля прамовай была прынятая рэзолюцыя: ісьці ўсёй грамадой да тэлецэнтра (Круглая плошча) і патрабаваць непасрэдны эфір. Калі вялікая дэмманстрацыя падыйшла да тэлецэнтру, у будынак ТВ для перамовай пайшлі дэлегаваныя Зянон Пазняк і Павел Знавец (дэпутат Вярховнага Савета). Поўная плошча перад тэлецэнтрам і ўся прастора была запоўнена людзьмі. Мы чакали.

Раптам зьявіліся амапаўцы ў касках-шлемах, са шчытамі і началі груба рассякаць людзей. Людзі супраціўляліся і шчыльней сталі адзін да другога. Многія шчапаліся пад рукі. Утварылася нейкае агульнае „цела” натоўпу, якое ў выніку жорсткіх дзеінняў амапаўцаў загойдалася спачатку ў адзін, затым у другі бок, потым начало разгойдавацца.

Я стаяла ў самай гушчы перад прыступкамі ТВ. Раптам мяне сціснула так, што я ледзь ня страдала прытомнасцю. Здалося, што ўжо ня выберуся з гэтага вялікага „цела”. Стала страшна, як перад съмерцю. І раптам нечая моцная рука пацягнула мяне і вырвала з таго месца, дзе я ўжо ледзь ні асела пад ногі шчыльна стаяўшых людзей. Нечыя добрая руکі цягнулі мяне, і людзі стараліся даць мне магчымасць праціснуцца. Мяне ведалі і пазнавалі як жонку Зянона Пазняка і прапіхвалі на край, ратавалі.

Я так і ня ведаю, хто вырваў мяне зь людзкой гушчы. Дужыя руکі выштурхнулі мяне зь небясьпечнага месца і зьніклі.

Мы з Галай Дзягілевай праціснуліся на прыступкі ТВ. Вакол тварылася злачынства: людзей груба штурхалі, білі, піхалі з плошчы, жорстка „расьсякалі”. Але людзі не здаваліся. Нас з

Галай таксама пачалі выцясьняць. Тут я ўбачыла У. Ярмошына. Ён быў у чорнай скураной куртцы. Побач зім былі яшчэ людзі, але тут кіраваў Ярмошын. Ён аддаваў загады рубленымі фразамі. Выглядаў яго быў жорсткі, злосны і ражучы. Я добра запомніла яго бязлітасны твар, калі сутыкнулася зім. На імгнен'не мне падалося, што ён прышоў з таго страшнага часу, з Губчэка. Уся ягоная постаяць нагадвала клясычнага энкевэздіста, які гатовы катаўцаць і стряляць людзей.

У гэтай суматоце я звязрталася да амапаўцаў, абураная іхнім зверствам, ізноў жа да Ярмошына, які ў Гарсавецце заўёды быў са мной ветлівым, але тут – нават галаву адварнуў, быццам ня бачыў. Да мяне ж нечакана падышоў начальнік Гарадзкога ўпраўлення ўнутраных справаў спадар Тарлецкі і сказаў ветліва і неяк па-чалавечы зацикаўлена: „Галіна Фёдараўна, вам тут быць непатрэбна, сыходзьце, прашу вас”.

Людзей жорстка штурхалі, імкнуліся разагнаць. Дзе мой муж, я ня ведала. Усе ішлі да плошчы Незалежнасці, але ўжо не арганізаванай каленай, а групамі. На перакрыжаванні праспекта Скарыны і вул. Камсамольскай раптам спыняеца аўтобус, з яго выбігаюць спэцназаўцы і набагу пачынаюць біць людзей гумовымі кіямі. Гэта было абсолютна нечакана і неабгрунтавана (людзі ішлі мірна і спакойна).

Мы з Галай убачылі, як насустроч бяжыць спэцназавец з шалёнімі вачыма і набагу лупіць людзей дубінкай направа і налева. Мы адскочылі ў сквер і ўбачылі збітага прафесара Савіцкага. Яго ўжо трymалі людзі і спрабавалі дапамагчы. Вакол беглі людзі, за імі амапаўцы з дубінкамі. Мы з Галай схаваліся на нейкі час у гарадзкім туалете.

Наўкол было нейкае вар'яцтва. Налёт, які пачаўся так нечакана, гэтаксама раптоўна скончыўся. Вакол панавала суматоха. Гэту новую тыпова акупацыйную методу нематываванага нападу на людзей і збіцьця ўсіх увёў лукашэнкаўскі Міністар унутраных справаў Захаранка. Памятаю яго грубы выступ па-руску на тэлебачаныні напярэдадні Дня Вайсковай славы, калі ён пагражай усім расправай. Гэта пры ім амапаўцы пачалі збіцьца людзей на вуліцах за Бел-Чырвона-Белы сцяг яшчэ тады, калі ён быў дзяржаўным (1995



40. Дэманстрацыя БНФ 24 сакавіка 1996 г. у Менску.

г.). (Пазыней Лукашэнка свайго міністра звольніў і той стаў гаварыць супраць Лукашэнкі, пасля чаго бясыльдна зынік. Лічыцца, што ён не жыве. Вінавайцам у зынікнені і магчымай съмерці міністра падазраюць Лукашэнку.) Вось тады на вуліцы я назірала практичнае ўвасабленыне новай рэжымнай палітыкі, якую потым ўдасканала наступныя пераемнікі першага лукашэнкаўскага міністра.

Вечарам мы з мужам былі ў Доме мастацтваў на адкрыцці выставы мастацкай суполкі „Пагоня” ў сувязі са сьвятам 25 Сакавіка, а потым пайшли ў Дом дружбы народаў на імпразу Беларускага Пэн-цэнтра. Журналісты з БТ зьвярнуліся па інтэр’ю адначасна і да Васіля Быкава, і да Зянона Пазыняка, якія на той момант знаходзіліся на адлегласці некалькіх метраў адзін ад другога. Васіль Уладзімеравіч даваў інтэр’ю ніяк не хацеў, яго ўгаворвалі, і тады ён сказаў, што пагодзіца толькі пры ўмове, калі ім не адмовіць Зянону Пазыняку. Пасля адбыўшыхся падзеяў ён на верыў, што запіс на БТ калі-небудзь зьвярніца ў эфіры.

Трэба сказаць, што калі праз месяц З. Пазыняк быў за мяжой (якая потым абярнулася эміграцыяй), а яшчэ знаходзілася ў Менску, я нечакана

і неспадзявана ўбачыла гэтае інтэр’ю Быкава і Пазыняка па БТ, чым была вельмі ўзрушана – знайшліся съмелья людзі і прапусцілі яго ў эфір.

Пасля імпрэзы Пэн-цэнтру мы з мужам зьбіralіся паехаць на Паўднёвы Захад да Галі Дзягілевай, у якой сабраліся сябры Койданаўскай



41. 24 сакавіка 1996 г. у Менску.

рады з нагоды 25 Сакавіка. Па дарозе сябра мужа, які вёў аўтамабіль, заўважыў, што за намі ідзе сачэньне. Рознымі прыёмамі кіроўцы ён некалькі разоў „правяраў” свае падазрэнні. Сачэньне ад нас не адстала нідзе. На адным з перакрыжаванняў (на якім машын на той момант не было) мы зьвярнулі ў бок, парушаючы правілы – „назіраль-

нікі” за намі. Тады мы заехалі ў незнаёмы двор і разъярнулі машыну. „Сачэньне” ледзь ні наехала на нас. Муж імгненна выйшаў з машыны, падышоў да разгубленых гэбістай і нешта ім рэзка сказаў. Потым запісаў іхныя аўтамабільныя нумары і мы паехалі назад, у пракуратуру. На вуліцы Уманскага зноў заўважылі сачэньне, але ўжо з іншай машыны.

У Генпрокуратуры муж напісаў заяву на дзеяньні сачэньня (з указаннем аўтамабільных нумароў), і перадаў дзяжурнаму пракурору. Да сябrou мы прыехалі са спазненнем на дзіве гадзіны.

## СТРАХ

Назаўтра, 25 сакавіка 1996 г., раніцай я раз্�віталася з мужам да вечара і пайшла на працу. Вечарам (як я зразумела, па накіраванні Зянона) прыехаў на машыне наш нязменны фронтаўскі кіроўца Юзік Такушэвіч і прывёў ліст ад мужа, дзе ён пісаў, што дадому на прыйдзе, бо рэжым наладзіў за ім паливанье. Прасіў, каб я не хвалявалася, супакойваў. Але які тут спакой...

Я сьпешна сабрала неабходныя рэчы мужа, і мы паехалі да Ганны Яўхімаўны, маці Зянона, адvezыці ліст для яе. Па дарозе мы заўважылі сачэньне. Машына-сачэньне чакала нас, пакуль мы былі ў Ганны Яўхімаўны. Цяпер нам трэба было адvezыці рэчы мужу. Мы ездзілі па вуліцах Заводзкага раёну, спрабавалі адварвацца ад „хваста”, але той быў вельмі спрытны. Сітуацыя нагадвала фільм-дэтэктыў, толькі гэта было реальнае жыццё.

Мы зь Юзікам разумелі, што ад нашых дзеяньняў залежыць свобода Зянона Пазыняка, майго мужа. Але адварвацца ад сачэньня ніяк не моглі. Нарэшце, паездзіўшы па нейкіх дварах, мы трапілі ў незнаёмы мне тупік. Сачэньня не было відаць, але ўжо было цёмна. Зыгева быў нейкі сад, перад намі быў пустырь, велізарны мокры ад дажджу роў (відаць пракладвалі трубы), справа нейкая мёртвая будыніна, на якой вісела лямпачка і ад ветру гойдалася і скрыпела. Неба ў хмарах, цёмна – і жудасная цішыня.

– Ты паядзі, пачакай, я аднісу рэчы. Разам мы ня пройдзем. Я хутка, – сказаў Юзік і імгненна прастварыўся ў цемры.

Ніколі ў жыцці мне не было так страшна застацца адной. Там, ноччу, каля невядомага сада і пустыря, перад велізарным ровам, мне хацелася крычаць ад жудасці і страху, і я толькі маней упіскалася ў крэсла аўтамабіля.

Раптам ззаду на хуткасці пад'ехала машына і, асьвяціўшы мяне ў абсолютнай цемры фарамі, рэзка затармазіла. Святло фараў пагасла.

Я ўрасла ў крэсла і (каб ззаду не было відаць маёй галавы) ціха спаўзла ўніз. Неверагодныя карпіны жаху мільголі ў галаве, і самая жудасная – я ляжу на дне рова, дзе ніхто мяне ня знайдзе. А перад вачымі быў жудасны роў...

Ня ведаю, ці хутка прышоў Юзік, мне падалося, што праішла вечнасць. Калі ён адчыніў дзверы аўтамабіля, я была амаль беспрытомная ад страху. Як мы выехалі, дзе дзелася машына, што стаяла ззаду, як мы даехалі да дому – на памятаю. Калі Юзік адчыніў дзверы аўтамабіля, я не могла ўстаць з крэсла. Ён неяк выдраў мяне з машыны, але я не могла выпрастасцца. Так сагнуўшыся я і дзяцягнулася да кватэры. Юзік паехаў, а я так і засталася сядзець у крэсле да раніцы.

Затым пачаліся доўгія дні чаканья. Дзе мой муж, я ня ведала, ведала толькі, што ён у сябrou, што ўсё ў парадку.

Праз нейкі час Зянон патэлефанаваў мне з Кіева, потым з Варшавы, Прагі. Сустрэліся мы толькі праз некалькі месяцаў.

Напярэдадні гадавіны Чарнобыльскай катастрофы ў маёй сябrouкі Вольгі Кузьміч памёр бацька, і 25 красавіка мы паехалі яго хаваць на Віцебшчыну. 26 красавіка па радыё „Свабода” я пачула, што Зянон у Менску. Я зразумела, што гэта ненадоўга і я ўжо не пасыплю даецаць, каб пабачыцца. Ад вялікага болю я ня тое, што плакала, я выла, як вые воўк ці сабака – так выходзіў з мяне боль раставаныя і невядомасці.

\* \* \*

Калі Зянон Пазыняк апінуўся ў эміграцыі, а я яшчэ заставалася ў Менску, мае сябры сачылі, каб са мной і дачкой чаго ня сталася. І вось аднойчы амаль а 12-й гадзіне ночы ў дзверы маёй кватэрэ пазвонілі.

– Хто там? – зъдзіўлена спытала я.

– Адкрывайце, міліцыя.



42. Менск, 26 красавіка 1996 г. Нечаканае вяртнанне З. Пазняка з-за мяжы на Чарнобыльскі Шлях – 96.

– Так позна? Зь якой нагоды? – пытаюся.

– У нас сведенія, что вы скрываете чеченцев, открывайте.

– Што за глупства, нікога я не хаваю і адчыніць вам не зьбіраюся.

– Открывайте, а то хуже будет, – пачула я пагрозу за дъяврыма.

Гэта былі ня жарты, асабліва, калі пачалі грукаціць ботамі ў дзъверы, а я ў хаце ўдваіх з дачкой. І noch – хоць вока выкалі.

Я пасыпела патэлефанаваць сябры Сяргею Антончыку, і, як мне падалося, праз хвілінаў дзесяць Сяргей, Валік Голубеў і яшчэ некалькі сябров Койданаўскай Рады ўжо былі ў нашай кватэры. Потым пад'ехалі Гая Навумчык і Аляксандар Лукашук.

Усе яны прыехалі абараніць нас з дачкой неяк імгненна, быццам у іх былі крылы. І я супакіла-

ся, бо с мной былі мае сябры. Для мяне гэты сяброўскі клапат, як кажуць, быў дарагога варты.

## ГАЛАДОЎКА СІЎЧЫКА-ХАДЫКІ

Вячаслава Сіўчыка (сярод іншых) схапілі пасыплю Чарнобыльскага Шляху-96. Схапілі, моцна зацручілі руکі, зьблі. Ю. Хадыка ж быў „на волі”. Зянон Пазняк папярэдзіў яго пра небясьпеку арышту і аб небясьпекы начаваць дома. Тым ня менш, Ю. Хадыка пайшоў дахаты, дзе яго раніцай спакойна (без зьбіцца) і „ўзялі”, калі ён выходзіў з дому.

У знак пратэсту супраць незаконнага арышту В. Сіўчык і Ю. Хадыка абвесыцілі галадоўку. Але галадоўка для іх мела і рознае значэнне, і розныя вынікі.

Прайшло 3-4 дні галадоўкі, і на паседжанні Ўправы жонка спадара Хадыкі з абурэннем расказала мне, што яе „бясхітрасны” муж сказаў съледчаму ў пастарунку, што для яго галадоўка ня старашная, што ён, наадварот, паправіць здароўе, ачысьціць арганізм ад шлакаў і што ён робіць гэта пэрыядычна (потым ён выказаў гэта ў адным інтэр’ю газэце пасыля выхаду з-пад арышту). Хадычыха абуразлася, навошта муж расказаў пра гэта (маўляў, гэта непрадбачліва). „Як галадаць – ён ведае, прасіць прынесці клізму”, – дадала яна. (Пра „клізму” я таксама чытала і ў інтэр’ю самога спадара Хадыкі, здаецца ў газэце „Імя”, пасыль таго, як ён ужо быў дома). У камеры спадара Хадыкі былі газэты і нават тэлевізар, аб чым съведчыў здымак у газэце.

Зусім па-іншаму вяглядала галадоўка для Вячаслава Сіўчыка. Ён галадаў зачята, ня ведаочы мэдyczynskіх умоваў галадоўкі, ня піў ваду, не рабіў клізмуў (проста галадаў). Празнейкі час пачалося самаатручваньне яго арганізма і паустала небясьпека жыццю. У дадатак В. Сіўчык аб’явіў „сухую” галадоўку (якая доўжылася 16-17 дзён!). Ён рэальна мог загінуць. Рэжым жа да галадуючых ставіўся абсалютна абыякава (маўляў, памруць, дык памруць, самы вінаватыя).

З просьбай прыпыніць галадоўку да галадуючых звярнуўся Зянон Пазняк і Сяргей Навумчык, якія на той час былі за мяжой. Але В. Сіўчык, як кажуць, „упёрся рогам” і саступаць рэжыму не зьбіраўся. Ён проста паміраў.

Усе дні галадоўкі ішла сур’ёзная барацьба за жыцці нашых саброў. Актыўна змагаліся за жыцці галадуючых Зянон Пазняк і Сяргей Навумчык у замежжы. Імі былі напісаны звартоты ў розныя міжнародныя арганізацыі, пасланыя лісты, дзе абмалёвалася сітуацыя і просьба дапамагчы беларускім вязням. Выступы на радыё, тэлебачаньні, у друку – ўсё для прыцягнення ўвагі міжнароднай супольнасці. Нарошце, па ініцыятыве Сяргея Навумчыка, ім удалося праз С. Кавалёва і Г. Яўлінскага выйсці на Ельцина, і гэта вырашыла справу. Хадыкі і Сіўчыка выпуслілі з-пад арышту

Без усіх гэтых заходаў былося, што канец гісторыі рэальна мог стацца трагічным для Сіўчыка, ня гледзячы на тое, што Фронт на Беларусі таксама шмат рабіў для ўратавання галадуючых.

Фронт выстаўляў пікеты пратэсту, былі на-кіраваныя звартоты да дэпутатаў, збираліся ты-сячы подпісаў грамадзяніні з патрабаваннем вызваліць галадуючых. Сваякі спадара Хадыкі (жонка, сёстры) ўсюды хадзілі-сэздзілі з пляката-мі, напісанымі друкаванымі літарамі на адзежы, з патрабаваннем вызваліць прафэсара Ю. Хадыку (і не здымалі іх аж пакуль іх брат-муж ня быў вы-звалены), яны становіліся на толькі ў фронтаўскія пікеты, але рабілі яшчэ і свае, асабістыя і г.д. Але на ўсе шматлікія пратэсты рэжым не зважаў.

У В. Сіўчыка якраз нідайона нарадзіўся сын (яму было ўсяго некалькі месяцаў). Треба было імгненна прымыць меры для выратавання гэтай сям’і. Таму на Ўправе БНФ я прапанавала збіраць сродкі для рэпрэсаваных (якіх было шмат) і на падтрымку іхных сем’яў. „Асабліва шкода ма-ленькага 6-месячнага сына Сіўчыка і жонку Ган-ну, якая ня мае сродкаў да існаванья”, – звяз-нулася я да калегаў і прапанавала кандыдатуру Алесія Бяляцкага, які б узначаліў гэту дапамага-вую акцыю.

А. Бяляцкі катэгарычна адмовіўся і прапанаваў, каб я і „ўзначаліла” гэту працу. Адмаўляцца яшчэ і мне ў такай сітуацыі не выпадала, Управа прагаласавала – і я ўзялася. Але з чаго пачаць? Я вырашила – з дэпутатай.

Назаўтра ж я выступіла на сесіі Гарсавета (ў „розным”) са звартотам: „Я звяртаюся зараз да вас, спадары дэпутаты, не як да прадстаўнікоў пэўных партый ў ці плыніяў. Я звяртаюся да ваша-га сэрца. Ня гледзячы на вашую прыналежнасць да любога іншага (ня згоднага з майм) палітычна-га наکірунку, прашу вас дапамагчы маленькаму 6-месячнаму чалавеку выжыць у сітуацыі, калі ягоны бацька, сабра Беларускага Народнага Фронту, ахвяруе ўласным жыццем за ідэю незалежнасці нашай Беларусі”.

У перапынку да стала, дзе я сядзела, падыходзілі дэпутаты і ахвяравалі ўласныя гроши. Сярод іх былі і камуністы, якія былі супраць Народнага Фронту і ідзі незалежнасці.

Я адразу ж аддала ўсё сабранае Ганьне. Памя-таю, да мяне ва Ўправе падышла жанчына і сказа-ла, што яе сын-прадпрымальнік ня можа асабіста перадаць гроши Ганьне Сіўчык, але прасіў пера-даць ёй гроши праз мяне. И яна працягнула мне

100 даляраў ЗША. Я падзяквала і таксама аддала іх Ганьне.

На падтрымку ўсіх затрыманых і іх сем'яў гроши ў Фронце зьбіраліся актыўна. Ужо была ўтворана Камісія па збору сродкаў у падтрымку рэпрэсаваным зь некалькіх чалавек. На ўсе ахвараванын складаліся справа здачы (колькі грошай і хто здаў, каму былі разъмеркаваныя). Найчасцей я старалася выдаткаваць Ганьне Сіўчык, памятаю, Але́сь Бяляцкі мяненават стрымліваў: „Дастаткова, ты ўжо занадта шмат ёй выдзяляеш”. Потым, калі я паехала ў эміграцыю, ён узначаліў гэтую камісію і яна ўвайшла ў „Вясну-96”.

Выпусцілі галадуючых Сіўчыка і Хадыку толькі на 17-я суткі. Калі мы прыехалі з кветкамі, каб у належны час забраць нашых герояў (менавіта так мы успрымалі іхнью галадоўку), у пастарунку іх ужо не было: нас праста падманулі і паведамілі іншую гадзіну. Мы адразу патэлефонаўвалі спадару Хадыку дадому і даведаліся, што дома ў яго было побуна радні, што ўсе яны радыя вызваленіню, ніякіх вострых проблемаў няма, усё ў парадку, што наздутра спадар Хадыка абавязкована ляжа ў шпіталь на рэабілітацыю. Нас запэўнілі, што ўсё будзе добра, каб мы не хваліваліся і ад прапанаванай дапамогі ветліва адміліся.

Мы паехалі да Вячаслава Сіўчыка. Калі я ўбачыла Славу, ляжачым на ложку, худога да немагчылага, які зусім ня мог ні рухацца, ні гаварыць, а толькі слаба ўсыміхаўся, сэрца маё сціснулася. Выглядаў ён вельмі дрэнна, ня мог ня толькі стаяць, але нават сядзець. Хворы і знясілены, ён ляжаў на ложку, і ўсе мы вельмі непакойліся за ягонае жыццё.

І жонка Славы Ганна, і ягоная маці, і ўсе мы разумелі, што Славу неабходна тэрмінова везьці ў шпіталь на рэабілітацыю. Але на просьбы сваіх родных зрабіць гэта ён наадрэз адмовіўся, сказаўшы, што ў „казённым доме” ён ужо наляжаўся дастаткова.

Зь вялікім спачуваннем я глядзела ў трывожныя очы жонкі і маці Славы, якія прасілі дапамагчы ўгаварыць яго паехаць у шпіталь (бо іхныя ўгаворы не прывялі ні да чаго). І пачалася гаворка. Я паведаміла, што зь лекарамі ўсё ўжо дамоўлена. (Гэта была праўда, бо мы з Юзікам Такушэвічам заранё ўзялілі ў 3-ці клінічны шпіталь.

Я гаварыла зь лекарамі як дэпутат, заручылася іхнай падтрымкай і згодай прыняць нашага героя неадкладна. Увогуле, мы зь Юзікам пераканаліся, што лекары прыхільныя да Фронта і ўсё будзе, як належыць.) „Калі табе ў шпіталі што-небудзь не спадабаецца, мы адразу забярэм цябе дадому па першым твайм патрабаваныні, абяцаю”, – заверыла я Славу, каб ён быў спакойны і не хваляваўся. Так агульнымі намаганнямі нам неяк удалося ўгаварыць яго легчы ў шпіталь, і мы зрабілі гэта неадкладна. У шпіталі ўсё атрымалася так, як мы і спадзяваліся. Лекары аднесцілі да свайго новага пацэнта вельмі ўважліва і са спачуваннем.

Здаеща, назаўтра мы наведалі спадара Хадыку ў 2-м „Савецкім” шпіталі. Ён выглядаў зусім інакш: сам выйшаў да нас на калідор. Твар ягоны быў схуднелы, але гаварыў ён бадзёра і ўпэўнена, весел і аптымістична ўсыміхаўся.

У тых дні ў падтрымку вязніні Ларыса Уран прывезла гроши і ад Рады БНР. Гэта дапамога была мттанакіраваная, ішла не праз фронтаўскую Камісію і я ня ўмешвалася. Ларыса праста паведаміла мне пра гэта і што перадаў ёй гэтыя гроши (па 200 даляраў кожнаму) Сяржук Сокалаў-Воюш для пяці чалавек. Ларыса папрасіла мянен разам зь ёй звяздзіць у шпіталь да Сіўчыка і Хадыкі (дзе яны знаходзіліся на той час), каб адданы матэрыяльную падтрымку ад Рады БНР. Першым у дверы шпітала мы ўбачылі В. Сіўчыка, які паўляяжы на лавачцы (побач сядзела Ганна), ён быў, як і раней, худы і знясілены і здавалася, зусім ня меў сілы. Ларыса перадала яму капэрту з грашыма, але Слава нават не гляніў на яе і сказаў, каб аддадлі жонцы.

Потым бачыліся з Хадыкам, і Ларыса перадала яму дапамогу, коратка пагаварылі пра самаадчуўнине. Ён казаў што ў цэлым адчувае сябе нядрэнна.

Пасля курса рэабілітацыі спадар Хадыка паехаў на аздараўленне ў Ізраіль – неякім цудам яму ўдалося дамагчыся візы і выехаць. На тых часы атрымалі замежны пашпарт і візу, каб выехаць за мяжу, было вельмі складана. АВІРы адмыслова працавалі марудна, і чэрні там былі „на гады”. Але і рэжым тады яшчэ ня быў такім ўсемагутным, як цяпер, людзі яшчэ знаходзілі магчымасці нешта рабіць.

Слава Сіўчык цяжка і доўга аднаўляў свае сілы ў Менску. Памятаю, у яго былі сурэзныя праблемы са здароўем, нейкі час была небяспека страцы працаздольнасці рукі, якую моцна перабілі ці „закруцілі” гарылы рэжыму і яна, як казалі, „усыхала”.

## СУСТРЭЧА-ВЫРАТАВАНЬНЕ

З мужам убачыліся мы толькі ў канцы траўня ў Варшаве. Я ехала да яго, як на крылах ляцела. Муж сустрэў мяне з кветкамі. Я плакала ад перажытага і ад шчасця. Але той страшны выпадак, той страх, не прайшоў для мяне бясыследна. Я ўздрыгвала ад самага слабага скрыпу дзъяврэй, ад усялякага гука, плакала без прычыны. Муж усё зразумеў. Цэлы месяц мы быў разам. Ён ня проста мяне aberagaў, ён ахінуў мяне сваёй цеплынёй і тримаў датуль, пакуль я ўнутрана не супакоілася. Мы гулялі па Варшаве, муж быў надзвычай уважлівым. Ён прадугледжваў любую дробязь, каб я не захвалявалася, каб мне было ўтульна і камфортна. Калі аднаго разу ён выходзіў на балкон, то ад скразыняку стукнулі дзъверы. Муж імгненна ўскочкі ў пакой да мяне, каб пераканацца, ці не спружалася я. Ён перажываў за мяне так, як быццам я была шклянная і магла „разбіцца” ад самага маленкага ветру.

Тады, у 1996 годзе, Зянон часта выступаў у заходнім друку (розныя інтэрв'ю), па тэлебачаныні. Таму дзе б мы ня ішлі, яго ўвесь час пазнавалі паліякі, ціснулі яму руку, выказвалі сваю салідарнасць і падтрымку. І гэта было амаль на кожным кроку.

Месяц праляцеў, і я ад'ехала ў Менск, дзе мяне чакала дачка і мама. Праз нейкі час я прыехала зноў. І вось у пачатку ліпеня Зянон Пазняк і Сяргей Навумчык ад'ехалі з Варшавы ў Лёндан і потым у ЗША па запрашэнню амэрыканскай ўрадавай арганізацыі. Мы дамовіліся, што, як яны вернуцца ў Варшаву, я прыеду да іх ізноў.

## ЭМІГРАЦЫЯ. ВАРШАВА

25 ліпеня 1996 г. Зянон патэлефанаваў мне зь Нью-Ёрку і сказаў, каб мы з дачкой тэрмінова прыехалі ў Варшаву. Мы дамовіліся, што праз два



43. Фота разам на дарозе на Гомельшчыну.

дні мы прыедзем (так прасіў і настойваў муж), а ён прыляпіць і сустрэне нас у Варшаве. Размова падалася мне нейкай дзіўнай, але я ня стала задаваць ніякіх пытанняў, бо разумела, што нашу размову слухае КГБ. Ад радасці, што мы спаткаймся, я не раздумваючы стала зьбірацца.

Назаўтра патэлефанавала Галя Навумчык. Мы сустрэліся ў скверы каля Купалаўскага тэатра. І тут яна мне сказала, што таксама размоўляла з Зянонам, што размова была „эзопава”, але напэўна мы ад'едзем у эміграцыю. Я толькі спыгнала: „Як ты думаеш, на які час?”

— Думаю, на год, а мо’ і на 5, — сказала Галя.

Трэба сказаць, я гэта ўспрыняла спакойна. Слова „эміграцыя” тады для мяне ня значыла нічога, я адчула ў ім нейкую рамантыку, магчымасць пабачыць съвет (а ёздзіць я любіла). Паняцьці „рамантыка”, „вандроўка” наклаліся на паняцьце

, „эміграцыя”, заслані ўшы на той час зьмест гэтага жахлівага страшнага слова, і як бы забылася пра сэнс нашага ад’езду. З дачкой Надзейі мы дамовіліся, што ў жніўні вернемся. Я сама ў гэта шчыра верыла.

Мы хутка сабраліся, узялі толькі летніе адзеньне. Перад ад’ездам я накансэрвавала шмат камптонаў з ягад, наварыла чарнічнага варэння і папрасіла маму разыліць па банках, калі яно астынене (вядома ж, зімой як знойдзем).

28 ліпеня 1996 года мы з дачкой прыхехалі ў Варшаву, але сустрэу нас знаёмы мужа, адвёз на кватэру, даў ключы і зъехаў. Мы з дачкой апнуліся адны ў чужой кватэры, у чужым горадзе, у чужой краіне. Патэлефанаваў муж і сказаў, што пляні зьмяніліся, і хутка мы паедзем у Нью-Ёрк.

Тым часам стала вядома, што Лукашэнка прызначаюць у беларускай амбасадзе ў Варшаве спіцыяльную „адзінку” для выяўлення і „вяртанаўня”, „ворагаў народу” – грамадзянаў Беларусі за мяжой. Да таго часу рэжым ўжо называў Пазняка і Навумчыка „ворагамі народа” (хоць пасля адкрыцця страшнай прауды пра Курапаты здавалася, што гэта тэрміналёгія ня вернецца ніколі). Таму для мяне было зразумела, чым збіраліся займацца спэцслужбы рэжыму Лукашэнкі ў Варшаве і пад каго канкрэтна была ўведзена тая „адзінка”. Вяртацца ў Варшаву Зянону Пазняку і Сяргею Навумчыку стала небясьпечна. У гэты ж час ім стала вядома пра рашэнне лукашэнкаўскіх спэцслужбаў аб „нэўтралізацыі” (г.зн. забойстве) Зянона Пазняка на тэрыторыі Польшчы і (пад пытаньнем) Сяргея Навумчыка. Неўзабаве яны папрасілі палітычны азыль у ЗША і атрымалі яго вельмі хутка, за два тыдні (звычайная працэдура цягнецца значна даўжэй). Муж патэлефанаваў і сказаў, што цяпер мы хутка прыедзем у ЗША, бо па законах гэтай краіны ўзыяднанне сям’і павінна адбывацца на працягу 2-4 тыдняў.

Мы з дачкой чакалі, што хутка паедзем у Америку, але што за гэтым стаіць (што трэба будзе застасцца там) – мы пра гэта ня думалі. Паедзем – потым вернемся (уяўлялася так). Ні вопыту, ні ведаў пра эміграцыю у нас не было. Прайшоў жнівень, а дазволу на ўезд у ЗША не было. Мы пайшлі высыветліць гэтае пытаньне ў амэрыканскую амбасаду. Там нам паведамілі, што пра нас

з дачкой ведаюць, нашыя прозвішчы ў кампютары, але з Амэрыкі не прыйшоў яшчэ нейкі жоўты блянк і, верагодна, нам прыдзеца пачакаць месяцы тры.

Я не паверыла сваім вушам. Тры месяцы?! Яны, відаць, жартуюць. Такога ня можа быць, гэта вытрымаць немагчыма – роіліся думкі.

Але прайшлі тры месяцы, чатыры, пяць – папераў не было. І паступова начала падступаць насталыя. Хто яе не перажыў, таму цяжка патлумачыць значэнне гэтага слова, бо гэта ня проста „находжанне ўдалечыні ад Беларусі” – гэта немагчымасць вярнуцца. Неверагодная туга не адпускае ні ўдзень, ні ўначы. Баліць душа. І гэта нельга нават парадаўца з баленнем цела (хоць больш фізичны вельмі пакутлівы).

Мы жылі паміж Амэрыкай, Польшчай і Беларуссю. Мужу не выдавалі выяздных дакументаў, нас не пускалі туды. У Амэрыцы муж, у Беларусі мама, дом, Радзіма. Мы з дачкой – ў Варшаве, дзе адчуваўся сябе адзінокі і няутульна. Кожны дзень размаўлялі па тэлефоне з Нью-Ёркам, Менскам – і не маглі нагаварыцца. Тут, у чужой краіне, усё было няміла. (Краіна, канешнэ, тут ні пры чым. Гэтаксама горка нам бы было ў любой іншай краіне Эўропы.) Мы адчувалі сябе абсалютна адны, як у вакууме.

Асабліва цяжка было вечарам, калі адзінота і жах падп'яжалі блізка, проста ў пакой. Боязня было выключыць сьвятло, і мы з дачкой уключалі тэлевізор, які не разумелі. Але ён нешта гаварыў, і было ня так жудасна.

А яшчэ мяне мучылі мацирыйскія думкі-пачуцці. Пачаўся навучальны год, дачка павінна была пачаць вучобу на другім курсе юрыдычнага аддзялення Гандлёвага тэхнікуму, а яна заставалася ў Варшаве і замест вучобы сядзела са мной ў чужой краіне. Дачушка таксама вельмі мучылася, бо ў 18 год апнуцца, фактычна, у затачэнні і без усялякага ведання „пэрспектывы” нашага цярпення, без сяброў у гэтым узроўніце, сапраўды, нялёгка. І разумеочы, што гэтыя яе мукі праз мяне, я не знаходзіла сабе месца. Надзяя рвалася ў Менск, я жудасна баялася за яе, ведаючы звярыныя павадкі рэжыму, і ніяк адпусціць яе не магла. Але дачцы было так кепска і дрэнна, яна мучылася неверагодна і ўвесь час прасіла адпусціць яе з

гэтай „турмы” без „прысуду”. Ступень небясьпекі ад рэжыму для сябе яна не ўсьведамляла.

Гэтымі ўсімі мукамі я была даведзеная да мяжы. І тады я сказала дачцы, што адпускаю яе, але гэтую разлку і яе вяртанье ў абцугі рэжыму перажыць ня ў стане, бо ведаю, што адпускаю яе на пагібел.

Маё гора было настолькі сапраўдным, што, перамагаючы сваё цярпенне, дачка вырашыла за-



44. Жыве Беларусь!

стацца з маці, якая праста памірала ад гора. І мы разам і плакалі, і суцяшалі адну адну.

Ішлі дні, падобныя адзін на другі. Туга падступала шчыльней. Мне было вельмі цяжка, але, думаю, яшчэ цяжэй было дачушы Надзея, якая была адарваная ад сяброў-аднагодкаў і ўсе дні падрад сядзела ў хаце са мной (у чужым горадзе нікуды ісці не хацелася, ды мы і ня ведалі тут нічога).

Аднаго разу, едучы ў трамваі, я задумалася і заехала далёка. Так выпадкова я апынулася ў варшаўскім парку, што ў раёне „Прагі”. Я ішла па ім і казала сабе: „Глядзі, тут такая самая трава, ка-ношына, кветкі, рэчка цячэ, як у нас, на Беларусі, дрэвы... Ну ўсё-усё амаль такое самае, як у нас!”

Але і сярод гэтага цудоўнага кутка прыроды не могла забыцца і ўявіць, што я дома. Усё навокал было прыгожае – і чужое.

„Чаго ж табе трэба? – пыталася я сама ў сябе. – Ты любіш прыроду, лес, рэчкі, лугі – вось яны, перад табой. І яны такія ж, як на Беларусі. Дык што? Што ж так цягне душу?” А душа ў такія моманты адчуваеца праста фізічна, бо яна баліць і цягне на Ўсход. І гэта вельмі цяжкая мука.

Каб неяк ратавацца, мы з дачкой спрабавалі розныя спосабы. Спрабавалі чытаць – не чыталася. Я спрабавала шыць сукенкі-касьцьомы ўручную (машыны не было). Пашыла некалькі рэчаў – але ўсё гэта ня радвала. Хадзілі ў крамы, разглядалі розныя тавары, куплялі нешта смачнае. Але ўсё гэта не дапамагала – хоць золата насып у талерку. Нічога было ня міла і нічога ня трэба, акрамя Беларусі. Дадому – хоць на ваду і хлеб, хоць апранутай у дзяругу, хоць у турму. А дадому было нельга...

Калі душа цягне на Радзіму, Бацькаўшчыну не заменяць і залатыя горы. Гэтую ісціну мы моцна выпакутавалі.

\* \* \*

Жыцьцё ў чужой краіне без усялякага „статусу” – цяжкае жыцьцё. Здавалася б, такое простае слова – „правы”, але калі их ніяма – дрэнныя справы.

Трэба было неяк брацца за польскую мову і мне, бо бяз мовы ў Польшчы (як і ва ўсім съвеце, акрамя Беларусі) – зусім дрэнна. Ну, вось напрыклад, спатрэбілася нам неяк алтэчнае рамонка. Пытаемся з дачкой у алтэцы рамонак, кажам „рамонак” – і чуем у адказ: „Не розумем пані!”. Мы спрабуем па-руску – „ромашка”. І зноў чуем тое ж „не розумем”. Спрабуем намалываць кветку – зноў у адказ адчэпнае „не розумем”. Як высьветлілася пазней, „рамонак” па-польску – „румянэк”, чаго мы на той момант, на жаль, ня ведалі. Словы вельмі падобныя, і, пры жаданні дапамагчы, здагадацца, на наш погляд, было б ня цяжка (так думаеца звы-



(фота У. Кармікіна)

#### 45. „Жыве Беларусь” у Івянцы.

чайнаму беларусу, які імгненні адгукаецца на чужую просьбу). Але спадарыня ў аптэцы ўпартая не разумела нас ў чужой мове. (Гэта зусім ня тое, як у нас – „зачем этот белорусский язык”.)

Некалькі разоў мы натыкаліся на раўнадушнае „не разумем” у вельмі простых сітуацыях, што дало нам падставы ўспрымаць гэтыя слова як „адчапіцесь”, „нам да вас, чужынцаў „зэ всходу”, няма ніякай справы”. Стала зразумела: проста так, бяз польскай мовы, нам дапамагаць ніхто не зьбіраецца, нават у простых сітуацыях. Выснова такая: трэба вучыць польскую мову.

У Варшаўскім ўніверсітэце былі адчынены бясплатныя курсы па вывучэнню польскай мовы, але для людзей са статусам „уцекача” ці палітычным азылем. Мы ж ніякага статусу ня мелі, як і права наведваць гэтыя курсы таксама.

Такая „бяспраўная” сітуацыя прывяла мяне ў Варшаўскі Гэльсінскі камітэт. Мы з дачкой вырашилі звярнуцца туды, каб атрымаць ад яго хадайніцтва да ўніверсітету па наведваныні курсаў польскай мовы.

Пакуль мы чакалі сваёй чаргі, супрацоўніца ГК некалькі разоў звярталася да нас (каб мы пачакалі), і назвала неяк маё прозвішча (пані Пазьняк). Гэты зварот да мяне пачуў невядомы мне чалавек, які таксама чакаў сваёй чаргі. Ён аказаўся з Самалі, і (што мяне надзвычай зьдзівіла), ён звярнуўся да мяне на ламанай рэсейскай мове так:

– Извините пожалуйста, но ваша фамилия такая знаменитая, это фамилия известного белорусского лидера Позняка. Вы случайно не имеете к нему отношения?

Супрацоўніца ГК заўсіміхалася, і я ціха адказала, што гэта мой муж. Рэакцыя таго самалійца была нечаканай. Ён узрадваўся, пачаў расказваць пра сябе і пра тое, што ён ведае, хто такі Пазыняк, што „это очень известный человек во всём мире” і што ён „очень рад познакомиться с женой такого большого человека”.

Тут мяне паклікалі ў кабінет, і больш я ня бачыла гэтага самалійца. Але потым, асабліва калі начапалі расколваць Фронт, я ня раз успамінала гэты выпадак, бо зламаць жудасны прамаскоўскі рэжым на Беларусі ў тия часы было магчымым, але дэйнічанец трэба было зладжана, выкарыстоўваючы імёны і асобы вядомых беларусаў, і ў першую чаргу – вядомас ў сувесце палітычнае імя Пазыняка. Замест гэтага – разбурылі вялікія магчымасці палітычнай сітуацыі другой палавіны 90-х гадоў, калі імя Пазыняка было сцягам баракьбы. У тия гады Пазыняк меў падтрымку і ў Эўропе, і ў Амэрыцы. Яму трэба было толькі абаперціся на сябrou. А сёбры, шмат якай сёбры, ў той час (у той час, калі Пазыняк апынуўся ў бядзе) займаліся „палацаўымі пераваротамі”... Так паўтараеца наша гісторыя і наша мэнтальнасць. І калі яна гэтак будзе паўтарацца далей – Беларусь не падымецца.

## ПАЧАТАК ВЫДАНЬНЯ „БЕЛАРУСКІХ ВЕДАМАСЦЯЎ”

Перад ад’ездам у Амэрыку рэдакцыя тыднёвіка „*Nowe Państwo*” у якасці салідарнай дапамогі Беларусі прапанавала Пазыняку выдаваць дадатак да сваёй газэты „*Wiadomości Białoruskie*” на польскай мове, рыхтаваць які павінны былі С. Навумчык і З. Пазыняк. Рэдакцыя зняла кватэру пад офіс для „*Беларускіх Ведамасцяў*”. Кватэра была – пераробленая аднапакаёўка. З кухні быў зроблены маленкі пакойчык, газавую пліту перанесьлі ў пакой (атрымаўся „пакой-кухня”). Гэта было нязручна, бо новасъпечаная „кухня” была без вакна, у невялічкім алькове на супрацьлеглым баку ад вакна, так што там заўсёды было цёмна, не хапала сцягтла і сівежага паветра, пахла газам. Пастаянна нешта здаравалася і з

гадаправодам, бо зроблена ўсё было недасканала. Але мы не зважалі на цяжкасці і заўсёды, калі да нас прыядзжалі сёбры з Беларусі, у нас знаходзілася месца (праўда, на падлозе), і мы былі радыя ўсім нашым гасцям. У гэтай кватэры мы жылі і працавалі над стварэннем нашага часопіса.

Да ад’езду ў Амэрыку Зянон Пазыняк і Сяргей Навумчык выпусцілі адзін нумар і меркавалі, што праца прадоўжыцца. На той час да Пазыняка звярнулася сям’я Зянковічаў. Іх сын Юрась вучыўся на 1-м курсе ўніверсітэта ў Люблюне. Яны хацелі перавесці сына ў Варшаву, але ім адмовілі. Тады яны праз мяне звярнуліся за дапамогай да Пазыняка (які быў у Нью-Ёрку). Зянон прыслал факс з Нью-Ёрку на імя рэктара Варшаўскага ўніверсітэту з просьбай дапамагчы. Гэтага сталася дастатковым (аўтарытэт Пазыняка сярод польскай эліты быў вельмі высокі), і Ю. Зянковіч тут же быў пераведзены ў Варшаўскі ўніверсітэт. Ён узўся тэхнічна дапамагчы ў нашай працы. З. Пазыняк прысылаў па факсу матэрыялы з Нью-Ёрка ў рэдакцыю (С. Навумчык восеньню 96-га пераехаў у Прагу). Задача Ю. Зянковіча была ў тым, каб сярод вялікай колькасці рэдакцыйных факсовых матэрыяляў нашыя не згубіліся і былі перададзены для перакладу на польскую мову. Вёрстку польскага нумара рабіла рэдакцыя „Новага Панства”. Так выйшла яшчэ 2 польскамоўныя нумары з тыражом у 400 экзэмпляраў. (Пасля гэтага Ю. Зянковіч адышоў ад грамадзкай працы, патлумачыўшы адыход занятасцю ва ўніверсітэце.)

Калі мы размаўлялі з мужам па тэлефоне, ён часта казаў мне, каб я вучылася працаўца на кампютары, да якога я дагэтуль ніколі ня мела нікага дачыненія і не ўжывала, як да яго падступіцца. А тут – вучыцца працаўца! У чужой краіне? У каго я магла вучыцца? (Гэта быў 1996 год і масава кампютар на Беларусі яшчэ толькі пачынаў укараніцца).

Паступова я пачала асвойваць кампютарны набор. У рэдакцыі ўсе людзі занятыя, польскай мовы я ня ведала, кампутара, зразумела, дома ня мела. У каго пытагацца, як?

Але галоўны рэдактар газэты спадар Адам Ліпінскі дазволіў мне асвойваць кампутар у рэдакцыі пасля таго, як скончыцца працоўны дзень

і кампутары будуць вольныя. Мне паказалі элемэнтарныя прыёмы, і я начала вучыцца. Справа неяк пайшла, праўда, марудна, са скрыпам, але я пачала набіраць першыя тэксты.

\* \* \*

Праз некалькі месяцаў спадар Адам Ліпінскі прапанаваў унесці зъмены ў нашыя выдавецкія справы: выдаваць „Беларускія Ведамасыці” ня толькі на польскай, але і на беларускай мове. Так выйшла яшчэ два нумары ўжо на 2-х мовах. Але ўзынікалі фінансавыя і арганізацыйныя праблемы. Польскім нумарам трэба было займацца прафесійна, на гэта сілаў не хапала. Таму ўрэшце ў рэдакцыі выйшылі выдаваць толькі беларускамоўныя варыянты, але тыражом у 1000 экзэмпляраў.

Часопісам займаўся толькі Зянон Пазняк. Кожны нумар, ад зъместу да вокладкі, выбару шрыфта, кампазыцыі нумара, падбора ілюстрацыяў, макета і г.д. – усё распрацоўваў Зянон. Я дапамагала набіраць матэрыялы, вычытаць тэксты. Мы працавалі зранку да глыбокай ночы. І калі я ўжо не магла працаваць ноччу і клалася спаць, муж яшчэ доўга сядзеў над часопісам, над артыкуламі, кнігамі, партыйнымі праектамі і дакументамі.

## НАШЫЯ СЯБРЫ Ў ВАРШАВЕ

Нечакана альпиніца ў эміграцыі, адварацца ад усяго свайго, роднага – вялікае няшчасціце. У такія жыццёвывія моманты вельмі выразна пачынаеш разумець яшчэ і ролю свайго, роднага грамадзтва, і акружэння сваіх людзей. На Радзіме – ты ў сябе дома, усё табе знаёмае, усё – сваё. У эміграцыі усё наадварт. Ты ня дома, і гэта разумееш на кожным кроку: калі едзеш у трамваі (і пачуоць тваю не мясцовую мову ці акцэнт), пераходзіш вуліцу, у краме. Пра наведваньне ж усялякіх дзяржаўных установаў ў ўвогуле не кажу. Усюды табе дадуць зразумець, што ты „не ў сваёй хате”. Гэта надзвычай цяжка, ня гледзячы на тое, што лёс ня быў да нас цалкам бязылітасным.

Дзякуючы вялікай папулярнасці мужа ў Польшчы, нам з дачкой спачатку далі дзе жыць і магчымасць чакаць Зянона, а потым – і змагацца. І першая, самая вялікая падзяка Богу, што ён паслаў нам падтрымку з боку галоўнага рэдактара

„Nowego Państwa” пана Адама Ліпінскага. Рэдакція чалавек рэдкай души. Высакародны, сыцілы і салідарны. Гэта ён прапанаваў мужу дапамогу найперш з жыльём.

Калі мы з дачкой прыехалі ў Варшаву, то час-та хадзілі ў рэдакцыю. Спадар Адам гаварыў са мной і кожны раз падкрэсліваў, каб я тэлефанавала яму, калі спатрэбіца якая дапамога. Ён добра разумеў наш разгублены стан, быццам сам прайшоў прымусовую эміграцыю.

Ведаючы наш цяжкі матэрыяльны стан, спадар Адам звярнуўся да нас з дачкой з просьбай дапамагчы прывесці ў сістэму рэдакцыйныя паперы. Мы з ахвотаў ўзяліся за працу, зрабілі пэўныя падарак і рассартавалі рэдакцыйныя завалы, пасля чаго пан Адам прапанаваў нам аплату за нашу працу – гроши. „Гэта вам не перашкодзіць перад сувятам Божага Нараджэння, вы зарабілі”, – сказаў ён.

Ад нялоўкасці я ледзь ні правалілася скрэз зямлю: „Дзякуюем, але мы не за гроши, мы вельмі ўдзячныя вам за падтрымку, і нам зусім ня цяжка было гэта зрабіць”, – рапушча адказала я. Але пан Адам катэгарычна запярочыў і прымусіў нас узяць гэту зарплату (фактычна, дапамогу нам ў цяжкім становішчы). Паўгода мы з дачкой жылі ў Варшаве і чакалі Зянона. І ўвесі гэты час спадар Адам падстаяў нам сваё сяброўскае плячо.

Між тым было невыносна адзінока і цяжка. Гэтыя стан браў у палон і не адпускаў. Тады я набірала Менскі нумар і гаварыла з мамай, з сябрамі... Гаварыла па паўгадзіны, часам – і болей. Плакала. І вось прышоў першы раҳунак – 2000 злотых. З усьведамленнем страшэннага сораму я аднесла раҳунак у рэдакцыю, прасіла прабачэння за суму. У рэдакцыі сказаў: „Нічога, не перажывайце”. Але калі праз месяц я прынесла такі ж самы, мяніе паклікаў пан Адам. Ён гаварыў са мной ветліва і з павагай, з разуменнем майго стану, але папрасіў скараціць тэлефонныя размовы.

А боль не адступаў. Катастрофічна не хапала беларускай мовы і хоць каго-небудзь, з кім можна было бы пагаварыць па-беларуску.

Наступныя, хто працягніў нам руку, была сям'я *Юры і Зіны Туронкаў*, якія жывуць у Варшаве. Час ад часу тэлефанавала спадарыня Зіна (яна асабліва па-жаночаму цёпла нас падтрымлівала) і запраша-

ла нас з дачкой да сябе. Мы не маглі нагаварыцца са спадарствам Туранкаў. Спадар Юры – вядомы гісторык – шмат што расказваў нам. Ён і яго жонка спадарыня Зіна разумелі наш стан, спачувалі і дапамагалі добрым словам. 24 сінляня яны за-праслі нас на Куцьцю (Вігілію) – съвята дамашніе і сямейнае. У Дзені Божага нараджэння ў іх дома было асабліва ўтульна і цёпла, мы з дачкой Надзяй нават атрымалі съвяточныя падарункі...

На працыгу наступных доўгіх 8-мі гадоў у Варшаве спадарства Туранкаў заўсёды падтрымлівала нас. Гэта харошыя людзі, шчырыя хрысьціяне і добрая сябры.

\* \* \*

Ішоў час. Падступала ня толькі настальгія. Трэба было неіск жыць. Муж прысылаў гроши, але матэрыяльныя магчымасці нашыя былі вельмі аблежаваныя. Мы стараліся жыць эканомна. Я ўвесь час думала пра працу, але ня маочы ніякага статусу ў Польшчы, уладкавацца не было чаго і думаць. Ды і мова, якую я ніколі не вучыла, ды і ня чула, не дазваліла. Быў толькі адзін варыянт – працаўца прыватна. І тут дапамагла добрая Зіна.

Спачатку па яе пратэкцыі я папала ў дом да спадарыні Ханкі прыбіраць яе кватэру. Праўда, гэта ўсяго адзін раз на тыдзень, і з гэтай працы я мела толькі 40 злотых. Але пазней знаёмая спадарыні Зіны Туранак Біята Кубэк, у якой нарадзілася дзіця, патрабавала няню на 3-4 гадзіны 4 дні на тыдзень. Зіна прапанавала мянене. Так я стала ў яе працаўца, даглядаць яе паўгадавалага Мацейку і атрымоўвала 7 злотых за гадзіну. Праз два гады нарадзіўся Коба. Я даглядала аबодвух, а плацілі мне за дагляд дваіх дзесятак 8 злотых. Працавала 4 гады, пакуль іх сям'я на выехала ў ЗША.

Мае заробкі быў міэрнімі, але я сэрцам прывязалася да гэтых чужых дзяцей і старалася аддаць ім цяпло сваёй душы.

\* \* \*

Туга па радзіме – цяжкі стан. Яна ўплывае на толькі на съведамасць. Напэўна, началіся і нейкія працэсы ў арганізме, якія падштурхнулі некаторыя захворванні. Я дрэнна стала бачыць, зявілася слабасць, болі, некаторыя часткі цела страцілі адчувальнасць. У Польшчы ў нас не

было нікага статусу, таму да лекара звяртатца можна было толькі прыватна. Адзін візіт – 60-80 злотых. Пра кошт лекаў і не кажу. Усё гэта было для нас непад'ёмна.

Нешта адбывалася і са слыхам. Я ня чулапольскіх слоў, а толькі суцэльнае ш-ш-ш... Слухала радыё. Нямецкая, ангельская, чэшская і г.д. слова чула, раздзяляла (хоць і не разумела), а польская не – суцэльны шум. Так працягвалася нейкі час.

\* \* \*

Нашым добрым сябрам у Варшаве адразу стаў *пан Чэслаў Сэнюх*. Вядомы чалавек, журналіст, пісьменнік і паэт-перакладчык, ён назаўсёды ўайшоў у гісторыю беларускай культуры сваім перакладамі Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа і іншых беларускіх паэтай і пісьменнікаў на польскую мову.

Чэслаў Сэнюх – шчырыя прарапандысты беларускай культуры ў Польшчы. На працыгу ўсіх гадоў эмігранціў ён заўсёды заставаўся і застаецца сябрам і прыхільнікам Зянона Пазняка. Лёс Беларусі, яе культуры, незалежнасці – заўсёдная тэма журналістікі артыкулаў пана Чэслава.

За гады эміграцыі ў Варшаве ня раз сутыкаў нас лёс з *пані Эльжбетай Смульковай*. Пані Эльжбета, прафесар, вядомая навуковец, даследчыца беларушчыны, шмат зрабіла для прарапанды беларускай культуры ў Польшчы. Гэта першы польскі замежны амбасадар у незалежнай Беларусі 90-х гадоў. Яна была знаёмая з май мужам, вельмі добра да яго ставілася. Мянене ж яна ня ведала. Але да нас з дачкой пані Эльжбета аднеслася так, як быццам ведала нас даўно.

Я звярталася да яе за парадай і заўсёды яе знаходзіла. Ведаючы нашае цяжкае матэрыяльнае становішча, пані Эльжбета стала дапамагаць мне неіск уладкавацца на працу ў Варшаўскі ўніверсітэт. Яна сама працавала на факультэце паляністыкі на пасадзе прафесара і паспрыяла ў арганізацыі факультатыва для польскіх студэнтаў па вивучэнні беларускай мовы.

Спачатку я вельмі хвалявалася і баялася (я ж ня ведала польскую мовы). Пані Эльжбета настойліва падштурхнула мяне, бо трэба было ісьці да загадчыка кафедры і г.д. Я сабе думала: „Хай бы нічога не атрымалася!” – так мне было страшна

пераступіць гэтыя рубікон. Але з дапамогай пані Эльжбеты мянэ прынялі на працу. (Увогуле ў эміграцыі неяк зынікае упэўненасць у сабе, бо штохвіліны разумееш сваё бяспраўе, адзіноту і бездапаможнасць. Тут і потым у Амэрыцы мне здавалася, што я не пазнаю сама сябе.)

І вось я прышла на першыя заняткі. Студэнты сядзелі і ўважліва слухалі. Я гаварыла без перапынку: чытала вершы, расказвала пра сучаснае і мінулае беларускай мовы, пра нашыя праблемы і съветскую будучыню Беларусі і беларускай мовы. Ня ведаю, ці зразумелі мянэ польскія студэнты на той першай лекцыі, але заняткі працягваліся адзін, затым другі семестр. І так чатыры гады. Па некалькі месяцаў у год я мела працу, што адпавядала маім інтарэсам і аддукцыі. У пачатку кожнага навучальнага года я ня ведала, ці буду выкладаць, бо гэта залежыла ад таго, ці запішуцца студэнты на мае заняткі зноў. Але кожны год знаходзіліся маладыя людзі, якім было цікава вывучаць беларускую мову.

На Беларусі ў гэты час рэжым Лукашэнкі зьнішчаяў беларускую школу, беларускую культуру, а тут, у Варшаве, знаходзіліся студэнты-паллякі, якія палюблі нашу мову. (Менавіта палюблі, бо хадзіць на мае заняткі іх нікто не прымушаў.) Таму кожны год я пыталася ў новых студэнтаў, чаму яны выбралі мой факультатыв (а выбіраць можна было ледзь ні любую мову съвету). Іх адказы мянэ зацікавілі, бо паўтараліся з году ў год. Сутнасць іх зводзілася да наступнага. Польскія студэнты ездзілі на практыку ў Беларусь. Яны вивучалі памежныя дыялекты на Палесьсе. І беларускія людзі іх уражвалі настолькі, што яны палюблі іх, іхную мову, культуру і ўсё беларускае. Некаторыя спрабавалі купляць нашыя прыгожыя беларускія строй, але добрыя беларускія кабеты, расчуліўшыся, часцяком аддавалі задарма гэтыя бясцэнны скарб – вышываныя і тканыя кашулі, фартушки, андаракі... А яшчэ польскі дзяўчата расказвалі:

– Ведаецце, я была ў Беларусі на Палессе ў мінульым годзе, а ў гэтым паехала ўжо да знаёмых у госьцы. Ідзем мы гэтак па вёсцы з майі гаспадынай, насустрач другая кабета. Павіталіся, разгаварыліся. Даведаўшыся, што я госьць з Польшчы, тая кабета і кажа: „А мая ж ты дачушка, то ты цяперака прыяжджаі да мянэ. У мянэ хата лепшая, цяплейшая. Прыйжджаі. Я цябе малачком



46. У Варшаве. 1998 г.

(фота З. Інзілька)

буду частаваць, тваражком, съмятанкай. Усё сваё, съежанькае.”

Уйдзяце, яна мянэ ня ведае, першы раз убачыла – і адразу запрасіла, ды так шчыра, што я аж разгубілася. Паверце, такой гасціннасці, такой дабрыні нідзе ў съвеце няма, як на Беларусі, – з захапленнем апавядала мене адна студэнтка. Іншшая дадавала:

– Я прыехала на Беларусь, на Палессе, у съвята. Мне трэба было паходзіць па хатах і пагаварыць зь людзьмі. Пытаныні мае былі мэтанакіраваныя, тычыліся памежнага беларуска-польскага дыялекту. Ні з адной хаты ня выпусцілі, не пасадзіўшы за стол, не накарміўшы-напаіўшы. Я ўжо і адмаўлялася, маўляў, мы ўжо пaelі ў першай-другой хатах. „Не, хоць трошку, але зьешь”, – чула я ў адказ. Гэта дзівосныя людзі.

Вельмі цікавіліся польскія студэнты нашай беларускай традыцыі, абрадамі, съвятамі і г.д. Яны казалі мне, што на Беларусі захаваліся такія культурныя скарбы, якія даўно ўжо зынклі ў Эўропе (у тым ліку і ў Польшчы). Яны расказвалі мене пра

Беларусь і беларусаў з захапленнем. Я слухала, і душа мая разрывалася ад тугі. Такі наш вялікі народ, і гэта ўсім відаць, акрамя яго самога.

З вялікім жалем і смуткам успамінаю яшчэ аднаго нашага сябра ў Варшаве. Гэта съветлай памяці нябожчык **Мікола Стома**. Вельмі інтэлігентны, адукаваны чалавек (ён валодаў 5-циу замежнымі мовамі), таленавіты беларускі кампазітар і шчыры наш прыяцель, лёс якога закінуў у Варшаву. Зянон быў уражаны яго незвычайнай наватарскай музыкай, пабуджаў яго творча працаўца, казаў каў ён выдаваў свае творы ў кружлках.

Мікола Стома шмат разоў прыходзіў да нас у Варшаве. Зь ім было вельмі цікава размаўляць. Ён быў вельмі добразычлівым чалавекам. Калі ў 2004 годзе я даведалася, што Міколы няма, што яго знайшлі мёртвым каля дарогі, вялікі смутак і жаль рэзка і балюча параніў душу.

Загінуў беларускі кампазітар... у цішыні... і як быццам ня жыў. Сябра, дакладней, ягоны знаёмец, англесец Марк Бэнс выдаў прыватна кружлку СД зь ягонымі творамі мізэрнымі накладам. Дзякую яму за гэта.

\* \* \*

У нашым змагарным жыцці сябры маюць выключае значэнне. Бяз іхняй падтрымкі, іхняга сяброўства не ўяўляю нашага няпростага жыцця і дзейнасці. Гэта людзі сапраўднай беларускай душы, якім „*баліць мая Літва*”.

Так у Варшаве ў нас звязвіўся яшчэ адзін сябравеларус, чалавек, прыхільны да Зянона Пазнянкі і верны Беларусі. Гэта спадар *Анатоль Грышчук*, які вымушаны жыць у Варшаве, але душа якога (як усялякага сапраўднага беларуса) належыць нашай сьвятой Бацькаўшчыне.

Сапраўднае сяброўства ніколі не выміраеца паніяццямі „хто-каму-колкі”. Сяброўства – катэгорыя духоўная. І калі ты ўпэўнены ў надзейнасці сяброўскага чыну, гэта моцна падтрымлівае, і асабліва – ў цяжкія часы.

## „ЗГУБЛЕННАЯ” ПРЭМІЯ

У 1997 годзе Дацкі Гэльсінскі Камітэт вырашыў узнагародзіць Зянона Пазнянку прэміяй змагара за права чалавека. Зянон прыклала вельмі

шмат працы на Захадзе па вызваленіні з турмы беларускай моладзі – Шыдлоўскага, Лабковіча, паэта Славаміра Адамовіча; каб уратаваць Юрія Мароза (якога перасылаў рэжым Лукашэнкі) ад дзярпаццаў з Чххі Зянон Пазняк пісаў асабіста прэзыдэнту Гавэлу (і ўратаваў беларуса), у „Беларускіх Ведамасцях” мы вялі хроніку парушэння праву чалавека на Беларусі, у Фронце па патрабаванні ягонага старшыні быў створаны спэцыяльны камісіі і г. д., рабілася велізарная праца ім асабіста.

У Капэнгаген патрабавалася фармальная бюрократычная папера ад БНФ, але там ня ведалі, як звязацца з кіраўніцтвам БНФ. Пазняку нічога пра гэта не паведамілі (рашылі зрабіць сюрприз). Пра гэта неяк даведаўся Мікола Стома і ўзýўся звязаць Дацкі Камітэт з кіраўніцтвам БНФ. Ведаў ён толькі В. Вячорку, і яму здавалася, што гэта дастаткова (Фронт жа быў яшчэ адзіны). Ну хто ж з намеснікай Пазнянка ў Фронце не адгукнецца на такую справу імгненна!?

Але Мікола моцна памыліўся. Ён тэлефанаваў В. Вячорку шмат разоў. З супроцьлеглага боку тэлефоннай сувязі яму казалі, што, безумоўна, такую паперу-хадайніцтва ад Партыі БНФ ён арганізуе і вышле, куды трэба. Між tym паперы не было. Мікола сам цікавіўся, як рухаецца справа, і калі чуў, што ніяк, то зноў і зноў тэлефанаваў Вячорку. І чуў тыя ж заплўніўні. Час ішоў, і ўрэшце рэшт праз некалькі месяцаў было ўжо позна. Тэрміны прайшли. Прэмію прысвоілі нейкаму афрыканцу.

Тады ўзнагароду Пазнякі перанесьлі на наступны год. Папера ад БНФ была атрыманая (паслаў, здаецца, Л. Баршчэўскі). Але „премія” ўсярабава прызначана зінкіла. Неўзабаве пра „сюрприз” даведаўся і Зянон і распытаў Стому, які кантактаваў з Дацкім Камітэтам. Аказаўся ў Дацкі Камітэт прышоў зь Менску калектыўны ліст з кляўзамі на Пазнянку і просьбай не выдаваць яму прэмію. Стому паказалі гэты ліст. Першым падпісантам была адна актыўная менская асоба па правах чалавека, за ёй ішоў цэлы шэраг вельмі цікавых „змагароў.” Некалі Сяргей Навумчык (яшчэ ў 1996 годзе) нечакана заходзіць у кабінет старшыні Варшаўскай Гэльсінскай Фундацыі (Марэка Навіцкага) і бачыць, як съпіной да яго сядзіць

там гэтая менская актыўная дама і на чым съвет „нагаворвае” на Пазыняка перад гэтым Марэкам Навіцкім. За гэтым жа заняткам актыўную асобу застукалі і ў Вашигтоне. Дарэчы, ў „ціхен’кай” антыпазынякоўскай „палітыцы” за мяжой (асабліва ў Вашигтоне і ў Варшаве) выяўлена амаль уся цяперашняя „апазыція” (яны ж думаюць, што іхныя міжнародныя „даносы” на Пазыняка Пазыняку ніхто не перадасць).

Відаць мае рацыю наш выдатны публіцыст Валеры Буйвал, што гэтыя людзі ненавідзяць Пазыняка больш чым Лукашэнку, толькі ціхен’ка, подленька, у адкрыту – съмеласці і думак не хапае. Зблылася мара шэрый – няма Пазыняка ў Беларусі.

Матэрыяльнае напаўненне прэміі па заходніх мерках было зусім малым, калі шасьці тысячаў даляраў. І, зразумела, што на ў гэтым тут была справа. Хаця жыццё наша было вядомае шмат каму. Ня маочы медыцынскага забесьпячэння ў Варшаве і сродкаў на медыцыну, Зянон перахадзіў на нагах, месяцамі млеочы ад слабасці і не падаючы выгляду, запаленые лёгkіх і вызыдаравеў. Бог дапамог, засталіся на лёгkіх толькі рубцы.

Калі я ўспамінаю гэтую тыповую (ды што „тыповую” – тыпалігічную) гісторыйку з „прэмій”, мне адразу становіцца зразумельным, што робіцца цяпер ў Беларусі і чаго можна яшчэ спадзівацца. Але спадзівацца трэба, усё ж, і рэакцыі на нізкасць, што ўсплыла на паверхню. Зьявіцца новыя съветлья людзі і новыя беларускія змагары. Толькі трэба дапамагаць, набліжаць гэты час.

## ЦЯЖКАСЬЦІ

Аднаго разу (здаецца ў жніўні) днём я ішла па „алеях Ерузалімскіх” з сумкамі з рынку. Раптам на мяне набагу наскокаюць ззаду двое, штурхуюць у плечы. Я лячу ў бок, сеткі падаюць, маю сумку імгненна вырываюць і ўцякаюць.

Калі ты за мяжой і ня маеш ніякага статусу, са-мае страшнае згубіць-страціць дакументы. Таму першая думка ў мяне была пра гэта. Я бегла за нападнікамі, крычала, кругом стаялі людзі і назіралі. Нікога я не дагнала і ў страшным адчай прышла дадому. Мы з дачкой пачалі правяраць дакumentы (якія я звычайна насыла з сабой). Яны аказаліся на гэты раз дома. Скралі толькі сумку і гроши.



47. Сустрака з мужем ў Варшаве. 1996 г.

## ШЧАСЛЬІВЫЯ ІМГНЕНЬНІ

Ішоў час. Мінүт каstryчнік, лістапад, пачаўся сънежань. Муж прыехаць ня мог. Куды ён толькі ні звяртаўся, што толькі ні рабіў. Але нашая справа стаяла на месцы, а ён таксама ня меў выязных дакументаў. Толькі ў апошня дні 1996 года ён атрымаў дакументы. У польскай амбасадзе ён прасіў шматразовую візу, але яму чамусыць выдалі аднаразовую на адзін месец (вядомасць вядомасць, а біоракратаў біоракратьі).

Цяпер, літаральна за пару дзён да новага 1997 года, трэба было набыць білет зь Нью-Ёрку да Варшавы. Муж патэлефанаваў, што будзе вельмі старацца, але (каб у нас з дачкой не было страшнага расчараўвання) папярэдзіў, што гэта вельмі складана, бо білетаў няма.

І ўсё ж мы з дачушкай спадзіваліся. Бачачы мой трывожны стан, яна ўгаворвала мяне, што ўсё атрымаеца, што трэба верыць. Гэтым вельмі мяне падтрымлівала.

Мы сталі рыхтавацца да Новага году. Трэба было купіць невялічкую елачку ці (калі будзе вельмі дорага) хоць бы некалькі галінак елкі і пасыпаць ватай-сънегам і „дажджыкам” для ўрачыстасці.

Гэтаксама мы стараліся хоць неяк па-съвяточнаму ўпрыгожыць і „нашу”- чужую хату... А потым я пайшла на рынак, што непадалёк ад „алеї”



48. Разам у Варшаве. 2000 г.

Ерузалімскай (дзе мы жылі), на пляц Завішы, каб купіца нешта на навагодні стол. Было вельмі холадна, ветрана і марозна.

Калі чужына і нічога няма, і трывожна, тады самыя нязначныя падзеи могуць запасыці ў памяць і ўзрушыць сэрца. Памятаю Зянон (яшчэ ў Менску) чытаяй мне штосьці, здаецца з Басё, як пает забыўся каробачку на рынку. Назаўтра пішоў – аж ляжыцы. „Ні кому, відаць, не патрбона была”, – усклікаў японец. Зянон называў гэты верш шэдэўрам.

Купіўши таго-сяго, як звычайна вельмі простиага і таннага, я прыпынілася ля прыгожых чырвоных перцаў. Я глядзела на гэтую неверагоднаю для нас раскошу і ўзважвала, колькі ж „злотых” пацягнёне адна. „Відаць, шмат,” – мільгала ў думках. Мой прывабны перчык заважыў аж б золотых (для нас тады – цэлы скарб). Гэта была, так бы мовіць, „лішняя трата”, якая не ўваходзіла ў наш сыціллы рацыён. Але я ўсё ж рашылася, бо Новы год, бо, магчыма, прыедзе Зянон.

Дадому я бегла вельмі хутка, бо быў моцны мароз, і мае пальцы ў слабенькіх асеньніх пальчатках зъмерзлы так, што я ўжо іх і не адчувала. І ў кішэні не схаваеш – у руках торбачкі з бульбай, хлебам ды капустай.

Дома дачка хуценька пачала рассыпраць мне мае скрученыя ад холаду рукі, „грэлі” ў халоднай вадзе, перамагаючи боль „іголак”.

Калі я трохі адагрэлася, мы з дачкой глянулі ў торбу – аж мой перчык зъмерз і ўжо пачаў адтайваць... Чамусыці запомнілася гэтае „простае” перакрываюне, і тое, што я ледзь ня плакала ад жалю з-за таго змарнаванага перцу...

\* \* \*

Тым часам мужунейкім цудам удалося купіць бліт да Варшавы, і 31 снежня, за некалькі гадзінай да Новага году, мы сустрэліся ў варшаўскім аэрапорце пасля пяці месяцаў чаканяня і адзіноты.

Зраз прыйшлі гады, і я з упэўненасцю магу сказаць: гэты дзень быў такі щасціўны, гэты Новы год такі радасны, як ніякі іншы. Мы сядзелі за сувяточным столом, і я думала сабе: „Ніхто ў сувеце зараз не адчувае щасціце так востра, як я”. Мае самыя дарагія людзі – мой муж і мая дачушка – былі са мной, і мне было незвычайна добра. Праўда, мы былі ў выгнанні, але вастрыня щасціця, радасыці і спакою была незвычайная.

## АЗЫЛЬ

Дні ляцелі хутка. Ніякіх прыкметай дазволу на ўезд у ЗША для нас з дачкой не было, і, каб набыць законны статус у Польшчы, 3-га студзеня 1997 года мы падалі заяву і дакументы (мае і дачкі) на прадстаўленне нам палітычнага азылю ў Польшчу.

Праз некаторы час нас выклікалі, сфатаграфавалі і выдалі пэрсанальнія карткі. Ціпер мы павінны былі часта зъяўляцца на праверку. Гэтая працэдура абарнулася для нас пакутай на многія месяцы.

Адзначацца ў аддзел для „уходцаў” (уцекачоў) мы з Надзейі прыходзілі рана, але чэрті былі вялікія, і пасыпець да 14<sup>00</sup> адзначыцца ўдавалася не заўсёды. Мы стаялі ў чарзе. Прыходзіў чыноўнік, забіраў дакуманты ў 2-3 чалавек і зынкаў хвілін на 10. Вярнуўшыся з адзначанымі карткамі, ён іх вяртаў уладальнікам і забіраў для праверкі наступныя. Прастаяўшы ў душным пакой 3-4 гадзіны, мы падыходзілі да вакенца і былі ў ліку першых для здачы картак. Але як толькі чыноўнік вяртаўся, перад намі, як грыбы, вырасталі 10-15 цёмнаскурых бежанцаў, якія нас адцяснялі і падавалі свае дакуманты. Парадку не было нікага. Ня раз мы сыходзілі дадому, так і не адзначыўшыся. Назаўтра ўсё паўтаралася.

Знаходзячыся 6 гадзінаў у памяшканыні, дзе амаль усе 40-50 чалавек былі цёмнаскурья, ў пакой „настойвалася” такое паветра, якое зўрапейцам цяжка вытрымаць. Я ішла дадому ў съязах, бо мы з дачкой ужо спазналі мясцовую бюракратыю. Не адзначыцца ў канкрэтны дзень было рызыконуна. Нікія аб'ектыўныя прычыны назаўтра маглі не прыматаць і выклікаць вялікія праблемы. Гэтая мука доўжылася 11 месяцаў.

Падставай для атрымання азылю павінна было стаць „інтэрв'ю”, на якое павінны былі выклікаць польскія чыноўнікі. Увесь гэты час мы чакалі запрашэння на тое інтэрв'ю, пыталіся, калі ж яно адбудзеца, і на ўсе нашы звароты ніхто нам нават прыблізна не казаў, калі нашая справа зрушыцца зь месца.

І тут зноў дапамог спадар Адам Ліпінскі. З яго падачы да нас прыехала тэлебачаныне і зняло сюжэт. Гэзэты напісалі, што жонцы Пазынкя не даюць палітычны прытулак. З артыкула ў „Вячэрній Варшаве” я даведалася, што наша справа ляжыць „на гары” – у Міністра. Да нашай заявы не было прэдэнта, і даваць азыль беларусам у Польшчу баяліся.

Рэзананс у СМІ дапамог. Польскія журналісты званілі ў Міністэрства, да Міністра і неяк разварушылі нашу справу, і праз месяцы троі нам паведамілі, што рашэнне аб прадстаўленыні нам палітычнага прытулку прынята. У лістападзе 1997

года мы атрымалі адпаведную пастанову Міністэрства ўнутраных справаў. Акрамя таго, мы, фактычна, адчынілі дарогу ўсім беларусам, якія пасыля нас пачалі атрымліваць палітычны прытулак у Польшчы без тых велізарных перашкодаў, праз якія прыйшлі мы з дачкой.

Што гэта азначала для нас? Вельмі шмат, бо з набыццём статусу мы набывалі і пэўныя права. Ціпер мы ўжо знаходзіліся ў Варшаве законна, юрыдычна я мела права працаўца. Пастаяннай працы, зь якой можна было бы жыць, не было, але за мяжой юрыдычны статус мае вялікае значэнне. З гэтага дня мы сталі жыць спакайней, хоць то, што мы тут чужбыя, што мы не ў сябе дома, – гэта я адчувала пастаяння.

## ТУГА

У радасных сямейных і грамадзкіх клопатах прайшоў месяц, і муж павінен быў ад'ехаць у ЗША, бо ян мог парушаць візавы рэжым. Наперадзе зноў быў шэрый дні адчаю і чакання.

Нашае асабістасць жыцьцё было (і ёсьць) неаддзельным ад жыцьця Беларусі, яно цалкам пад-парадкована працы на вызваленіні Беларусі ад рэжыму прамаскоўскай палітыкі. Але чалавечас, асабістасць заўсёды з чалавекам. І калі муж выехаў у Амэрыку, мяне зноў ахапіла туга і страшэння настальгія. Здавалася, Беларусь вось там, недалёка – толькі працягнучь руку. Але ад немагчымасці вярнуцца ці зъезьдзіць хоць на хвіліну і ступіць на сваю зямлю сціскала ўсю мою істоту ў абсцугі. Зноў стала сыніца Беларусь, Менск, быццам я хаджу па вуліцах нашага раёну і нікі не могу дайцьці да свайго дому. Гэтыя сны паўтараліся. Часам на майм шляху дадаму узьнікалі нейкія глыбокія ангры-падзямелльлі, і па вертыкальнай сцяне я неяк паўзу на паверхню. Цяжка, я ледзь ні зрываюся ўніз, але нехта падае мне руку – і я на вуліцы амаль каля дому. І яркі сонечны дзень. Стан неверагоднага шчасця перажываю я ў сyne і – прачынаюся. Нейкі час не могу зразумець, дзе я.

Аднаго разу бацька Юрася спадар Зянковіч ехаў з Варшавы на Беларусь і павінен быў праз дзень вярнуцца назад. Ён прапанаваў мне зъезьдзіць у Менск: „Я на аўтамабілі, ціхенька прас-качым і праз дзень – назад”.

Я ўзрадвалася, загарэлася, сылёзы радасьці каціліся па маіх шчоках. Я апранула паліто і ў адну хвіліну была гатовая ехаць, як стаю. Мне ж і трэба было толькі ступіць нагой на родную зямлю і абняць маму..

Упўненая, што гэта шчасльвіы выпадак, я патэлефанавала Зянону ў Нью-Ёрк і радасна пачала раіцца. Але ён адразу прывёў мяне ў рэальны стан: калі я падеду, мы больш можам ніколі ня ўбачыцца, бо рэжым „ціхен'ка праскочыць” мне на дасьць. І, ня глядзячы на далейшыя ўгаворы спадара Зянковіча, – я адмовілася.

## АГУЛЬНАЯ ПРАЦА

У 1997 годзе мой муж прыязджай, здаецца, разоў 6-7, бо яму давалі аднаразовыя візы ў Польшчу тэрмінам усяго на месяц, і яму прыходзілася ездзіць туды-назад. Але ўвесь час, незалежна ад месца знаходжаньня, ён працаў для Беларусі. Нават шматгадзінныя пералёты Нью-Ёрк-Варшава ён „прыстасаваў” для працы, і шмат якія яго артыкуль нараджаліся „у небе”.

Як умела, як магла, я старалася яму дапамагаць. У яго адсутнасць гэта тычылася, у асноўным, выданыя „Беларускіх Ведамасціц”. Муж прысылаў мне матэрыялы для чарговага нумару па факсу (пазней – па э-по), я іх набірала, адсылала назад, ён іх вычытаў, рабіў заўвагі, я зноў папраўляла. Калі нумар быў гатовы, муж прысылаў мне па факсу намаляваны макет нумара, і я тады ўжо ішла да пана Анджэя, які рабіў вёрстку нумара, якую яшчэ некалькі разоў трэба было вывяраць, чытаць карэктuru. Звычайна было тры карэктury зьвёрстанага нумара, пакуль мы ўсё не даводзілі разам (праз факс-тэлефон) да ладу.

Калі муж быў у Варшаве, асноўную працу па стварэнні нумара рабіў ён. Я толькі набірала тэксты і дапамагала вычытаць.

І тады, і зараз я не перастаю зьдзіўляцца, як магчыма столкні зрабіць аднаму чалавеку. Вялікі аб'ёмы працы (інтэлектуальнай і тэхнічнай) пры гэтым заўсёды выконваліся зь вялікай адказнасцю, акуратна і таленавіта, быў гэта часопіс ці артыкул, кніга ці партыйны дакумент... Усё на раз вычытавалася, зноў і зноў прадумвалася і пільна вывяралася.

Разам з Зянонам я зразумела: каб прыносіць сьветлу карысць людзям, таленавіты чалавек проста авабязаны быць яшчэ авабязкавым, дакладным, з чыстымі думкамі і – акуратным. Бо хаос разбурае талент.

\* \* \*

Цяжкія выпрабаваныні лёсу чужынай мы перажывалі разам: Зянон, дачка Надзейка і я. Асабліва цяжка было першыя два гады, бо Зянон мог прыязджаць толькі на месяцы. А потым – мы зноў заставаліся з дачкой удаўах...

Калі прыязджай Зянон, мы хадзілі разам у Варшавскі парк „Лазенкі”, у Батанічны сад, у „Шчэнісьлівецкі” парк. Так мы разам шукалі палёгкі нашага наялёткага стану ў прыродзе, у кветках, у птушках і цвітучых дрэвах. Зянон шмат фатаграфаваў нас з дачкой.

У нядзелю мы разам хадзілі ў касыцёл на імшу, слухалі казаныні ксяндза, супольныя сьпевы палявай. Гэтыя агульныя касыцельныя сьпевы нас мочна уражвалі. Калі вялікі касыцёл, поўны людзей, і ў ім сипявае кожны прысутны паляк – гэта надзвычай прыгожа і ўрачыста. Здаецца, што тут уся нацыя, адзінай, зъяднанай, моцнай, і яна размаўляе з Богам. (Так, дарочки, адбываецца ў кожным польскім касыцёле, і ўсёды сипяваюць усе прысутныя палякі. Пра „веданье слоў” усіх касыцельных сьпеву нідзе не ўзынкае ніякага пытаньня. Тут гэта абласлатна натуральна.)

Пасля імши мы вярталіся „дадому”. Чужая невялічкая кватэра на Ерузалімскім праспэкце ў Варшаве, у якой мы пражылі шэсць гадоў, памятае ўсё нашыя і пакуты, і цяжкасці, і радасці – малыя і большыя. А радасць прыходзіла ў наш дом, калі прыязджалі сябры зь Беларусі. Тады ў нас съвяціліся твары, было амаль, як на Беларусі...

Мне надзвычай блізкі і дарагі верш Зянона, які ён прысываў дачцы, бо ў ім столькі цепліні, дабрыні і шчырасці. Праявы бацькоўскай любові мяне асабіста заўсёды моцна кранаюць, бо я гадоў з сямі жыла бяз бацькі і вельмі моцна па ім сумавала. У дзяцінстве мне, як паветра, не хапала бацькоўскай ласкі.

У вершы глыбокое цяпло. І толькі адным штрыхом („дом часовы”) – пра цяжкі агульны сямейны лёс.



(Фота З. Гальняка)

49. З дачкой у Лазенках. Варшава 1998 г.

У Дзень Хрыстовы  
Верабейка  
Хай табе ј ваконца гляне,  
Хай салоўка прасльпявае  
У съявточным добрым съне.

Сънег пушысты атуляе  
Съвет калядны, дом часовы,  
Гольле, клёны за вакном.

Потым, некалі, далёка  
У краіне нашай съветлай  
Мы ўспомнім юё, што лепей:  
Сънег Калядны, Дзень Хрыстовы  
(Пан Жураўскі, мёд Букальскі),  
Клёны, вакны, наши балькон.

Уся наперадзе дарога.  
Хто сумуе, а мы – не.  
Зорка ясна Бэццеемска  
Хай нам съвеціць у вакне.

(„Дачы”)

Увогуле мы ў сям'і часта размаўлялі пра мас-  
тацтва пазію, нам з дачкой вельмі падабалася  
Зянонава „Глёрыя...”, мы чыталі, абмяркувалі.  
Аднойчы Надзя пасьля ўсіх развагаў нават на-  
пісала сваё хоку і прачытала нам да вялікай ра-  
дасыці Зянона. Яму вельмі падабалася, што дачка  
цікавіцца мастацтвам. Я нават запоміла гэтых  
радкі:

Жоўтае съяцло ліхтароў  
Адбывае брук чужога горада.  
Пахне цёплым дажджам.

Мы з мужам разумелі, што ў нашай сітуацыі  
для дачкі вельмі важна ня страціць гады і вучы-  
ца. Але найперш – мова краіны, у якой мы апы-  
нуліся. І яна начала наведваць курсы польскай  
мовы. Маладым гэта заўсёды лягчэй. Праз ме-  
сяцы тры яна ўжо нядрэнна разумела і патроху  
начала гаварыць па-польску. Гэта быў канец на-  
вучальнага году, і слухачы курсаў, якія мелі намер  
вучыцца ў Польшчы, павінны былі здаць экзамен

па польскай мове, без станоўчага выніку якога ў навучальныя ВНУ Польшчы паступіць было немагчыма, ды і ня мела сэнсу: вучыцца ж трэба было па-польску.

Эты экзамен дачка здала, патрэбную паперу атрымала і неўзабаве была залічана на першы курс юрыдычнага факультэта Варшаўскага ўніверсітэту. Польская ўлады спрыялі, каб рэпрэсаваныя рэжымам Лукашэнкі беларускія студэнты прадаўжалі сваё навучаныне ў Польшчы.

## 1999-ы


Вельмі цяжкі для нас быў 1999 год, год альтэрнатыўных презыдэнцкіх выбараў і расколу Фронта.

Перад пачаткам выбарчай кампаніі да нас у Варшаву прыязджаў старшыня ЦВК Віктар Ганчар з прапановай, каб З. Пазняк даў згоду балатаўца на Прэзыдэнта Беларусі. В. Ганчар хваляўся, шмат гаварыў, расказваў пра свою працу ў Латвіі (здаецца, паўгады як юрист), дзе ён меў астронамічны заробак: 20 тысяч даляраў у месец – лічба незвычайна вялікая нават для ЗША, але пра гэтую я чула сама. Ён гаварыў мужу ўсялякі кампліменты (і толькі па-беларуску).

Пазняк разумеў, што гэта афёра і ведаў, хто і дзеля чаго ўсё робіць. Але менавіта таму трэба было трymаць сітуацыю пад кантролем, і ён пагадзіўся ўдзельнічаць у „альтэрнатыўных“ выбараў пры адной умове: ўсё павінна быць толькі ў межах законнасці. В. Ганчар з гатоўнасцю пагадзіўся: „Так, толькі ў рамках закона“, – ён быў усухваляваны надзвычай. Калі ад'ядздаў, то ў калідоры сказаў мне па-сяброўску: „Галіна, гэта для мяне самы шчаслівы дзень у жыцці!“ Яго ўсухваляванасць і пафас здавалася торохі дзіўнымі, нейкімі неадэкватнымі, але я ня ўмешвалася.

Наступны раз В. Ганчар прыехаў да нас разам з М. Чыгіром, другім кандыдатам у Прэзыдэнты. Яны абмяркоўвалі пытаныні з мужам, я старалася ім не перашкаджаць і займалася абедам. Муж папрасіў мяне толькі яшчэ перад прыездам гасцей набраць на кампютары праект напісанага ім сумеснага Мэмарандуму (Пазняк-Чыгір), дзе З. Пазняк

дакладна вызначыў адносіны да Расеі. М. Чыгір падпісаць Мэмарандум адмовіўся. (Пройдзе час, і М. Чыгір склусіць, што быццам гэта ён падрыхтаваў праект Мэмарандуму і што Пазняк не захацеў яго падпісаць.) Цікава, што, калі Пазняк спыгтаў пра прычыну непадпісання мэмарандуму, Чыгір прастадушна сказаў, што калі ён падпіша, то пасля гэтага Масква не дасць яму ніякіх грошей. Ведаючы Зянона, я ўбачыла ў яго стан ашаломленага анямененя. Але ён не падаў выгляду і толькі



50. З дачкой Надзяй. 1998 г., Канопішт.

сказаў кшталтам: што ж прадоўжым гаворку, як вы гэта ўсё ўяўляеце сабе без мэмарандуму.

Калі ішла прэзыдэнцкая кампанія альтэрнатыўных выбараў на Беларусі, збор подпісаў і пачатак 10-дзённага галасавання, наш тэлефон у Варшаве „працаўаў“ амаль кругласутачна і без перапынку. Зянон Пазняк з ранку да позняга вечара размаўляўся са старшынямі фронтавых ініцыятыўных груп. Таму уся сітуацыя была нам вядомая „з першых вуснаў“. Калі началіся фальсіфікацыі і падробкі подпісаў, махлярства з падпіснымі лістамі і пратаколамі галасавання, пра гэта Пазняку сталі паведамляць сумленныя сябры Фронту. Усе звесткі Зянон пераправяраў сам па некалькі разоў, дазваніваўся ў самыя далёкія суполкі Фронту, супастаўляў усе факты-лічбы. У тыя дні ён суткамі амаль ня спаў. Напруга была неверагодная.

В. Ганчар вырашыў, што выбары (галасаванне) будуць ісьці не адзін дзень (як па закону), а 10 дзён, і пачалася агульная фальсіфікацыя.

Здольнасць Ганчара да шulerства Пазыняк добра ведаў яшчэ па адносінах яго з Генадзем Карпенкам, таму быў падрыхтаваны да ўсялякіх ягоных фокусаў. Стварыць умовы для сапраўднага народнага галасавання ЦВК на чале з В. Ганчаром не змагла. А радыё „Свабода” актыўна ўключылася ў падман і кожны дзень паведамляла пра сотні тысячаў быццам бы прагаласаваўшых (такіх звесткі падавала ганчароўская ЦВК), што ва ўмовах існуючага рэжыму выглядала надзвычай цынічна (бо на справе шмат дзе не былі завезеныя на месцы нават бюлётэні для галасавання).

Старшыня ЦВК В. Ганчар адкрыта пайшоў на фальсіфікацыю, маючы намер потым аб'явіць Пазыняка пераможцам у такіх „выбараў” (і, адпаведна, зганьбіць яго). І тады З. Пазыняк прымеа адказнае і мужнае раашэнне аб зыняцці сваёй кандыдатуры і выхадзе БНФ з пэўда-выбараў. Раашэнне было няпростае, бо за ім стаяла цяжкая і ахвярная праца ўсেго Фронта. Людзі зьбіralі подпісы, хадзілі ад кватэры да кватэры, цярпелі рэпресіі ад рэжыму. Але пайсыці ўсьлед за падманішчыкамі было таксама немагчыма, бо яго і ўвесі Фронт утапілі б у гэтым балоце (на што і разылічвалі архітэктары выбарчай афёры, прытым рэжым усе неабходныя факты фальсіфікацыі ўжо меў у руках). Пазыняк уратаваў і сваё добрае імя, і Фронт ад разгрому, але уратаваў рух ад расколу ўжо не ўдалося. У Фронце на той час ужо выявіліся дзіве пазыцыі і тая, што паставіла на гроши, не магла доўга чакаць. Гэтыя людзі (у тым ліку агентура), ня здолеўшы захапіць усю арганізацыю, пайшлі на раскол.

## СЯБРЫ

Вельмі запомніўся мне варшаўскі Сойм Беларускага Народнага Фронту і Кансэрваторыя-Хрысціянскай Партыі – БНФ 29 студзеня 2000 года. Тады ў Варшаву прыехала на Сойм 40 чалавек зь Беларусі, Сяргей Навумчык з Прагі. Да гэтага дня мы з мужам вельмі рыхталіся. Муж – па палітычных пытаннях, я – каб зрабіць усе неабходныя закупы на пачастунак, каб усёго хапіла і каб нашыя сябры не засталіся галоднымі.

Спадар Адам Ліпінскі даў у нашае распаряджэнне сядзібу партыі „Права і справядлівасць”

– добрае памяшканье ў цэнтры Варшавы (недалёка ад Цэнтральнага вакзала) для паседжання Сойму. Туды мы заранё завезлы прадукты, посуд і г. д.

Калі прыехалі нашыя дарагі сябры, гэта быў дзень шчасльца. Сойм прыйшоў сур’ёзна, арганізавана, як на Беларусі. Душа мая сцяпавала. Але на вакзале, калі ўсе ад'язджалі, акрамя нас, было няясцерпна цяжка і балочна.

Тут, за мяжой Беларусі, пачуцьцё сяброўства авбострылася. Калі да нас прыязджалі сябры, наступаў святочны стан, і чым больш чалавек умяшчалася ў нашай невялікай кватэры, тым шчасльвей было на души. Я старанна выбірала ў краме і на рынку ўсялякія прадукты і звялікай любоюю гатавала абеды-снядані, стараючыся ўкласці ў кожную страву сваю душу. Нам з мужам нічога не было шкады для сябroy, а мене хадзелася прыгатаваць для іх як найсмачней. Добра паесці – гэта было, для ўсіх нас, безумоўна, не галоўнае, але мая душа мітусытва шукала, што б зрабіць добраага, харошага і – смачнага.

Сіх, хто прыязджаў да нас, я любіла, як родных. Яны і былі і ёсьць свае, родныя, амаль што ўсе... І толькі празней час я даведалася, што некаторыя сябрамі быць перасталі, і нават ператварыліся ў непрыяцеляў, хоць ім асабіста мы з мужам нічога дрэннага не зрабілі. Мы прадаўжалі ім давяраць, а яны затаіліся, і ішлі ў наш шчыра адкрыты дом.

Сябры прыязджалі, у асноўным, калі ў Варшаве быў Зянон. Так для мяне „палітыка” пераплялася з дарагім сяброўствам, якое напаўняла жыццё радасцю. Здавалася, што сябры прывозіць да нас частачку нашай дарагой Радзімы, і часам я, пачціскаючы іхныя рукі, адчуvalа на далонях сяброў дыханье Беларусі... Колькі было такіх сустрэч, якія сагравалі і дапамагалі тримацца!

Пажыўшы на чужыне, я ўпэўнілася, што самае высокое сяброўства сапраўды нараджаецца на Беларусі. Гэты Боскі дар тут перадаецца ад душы да душы.

За гады нашага выгнання сяброўства выпрабавалася і стала наймацнейшым – з тымі, хто ня здрадзіў Беларусі дзеля ўласнага дабрабыту... Хто ня здрадзіў Беларусі – быў і застаўшыца з Адраджэннем.



51. Сойм БНФ 29.01.2000 у Варшаве.

\* \* \*

Тут, на чужыне, сустрэлі мы і вялікую страту. Ня стала дарагога Васіля Ўладзімеравіча Быкова – ма-гутнага таленту сусьеветнага значэньня, моцнага грамадзяніна і вялікага беларуса. Як быццам страпілася вялікая апора ў нашым беларускім жыцці...

Памёр наш слаўны сябра Ўладзімер Плещчанка. Адышлі ў нябыт некаторыя змагары парля-манцкай Апазыцыі БНФ...

Кожны слаўны беларус, які жыў з думкай пра Беларусь і каго няма з намі, у майдане выклікае вялікі смутак. Але застаецца надзея, што такіх моцных і магутных людзей Бог нам даў нездарма. Гэта ёсьць апора нашай нацыянальнай съведа-масці, наш гонар, наша нацыянальнае заплечча. Гэта тыя асобы, пра якія мы будзем расказваць наступным пакаленням беларусаў і сілай іхнага прыкладу мацаваць маральны дух маладых на-шчадкаў. Бо не было б у нас Скарыны, Быкова, Купалы, Коласа, Багдановіча, не было б Мірана – і Беларусі ня стала б.

Беларусь жыве! Съветлую будучыню нашай Бацькаўшчыны я пераканана бачу ў чыстых зма-гарных сэрцах. Яны ёсьць і вырастоюць разам з ахвярнымі маладымі беларусамі.

Беларусь жыве – бо ёсьць нашая вялікая куль-тура, наш Беларускі Дух.

Нядыўна па радыё „Свабода” я пачула ша-ноўнага Рыгора Барадуліна, ягоны верш-шэдэўр „Малітва”, і была моцна ўзрушана. І радасна ста-ла ў душы ад таго, што наша съвятая зямля Бела-русь мае такога магутнага майстра беларускага слова – Паэта сусьеветнага маштабу. Я радуюся, што зьяўляюся яго сучасніцай.

## НЕ ЗАСЯРОДЖВАЦЦА НА ДРЭННЫМ – ІСЬЦІ НАПЕРАД

Калі я ўспамінаю часы беларускага Адраджэн-ня 90-х гг., я знаходжуся ў стане шчасця, хоць там былі і цяжкасці, і расчараўаныні, і сълзы.


Гэтае адчуваньне я тлумачу тым, што ў тыя часы далучылася да самага галоўнага ў жыцці ўсей нашай нацыі, да яе выратавання ад векавой акупацыі з усходу – імперскай Рasei. Мы шмат пасыпелі, але шмат нам ня далі пасыпець. Руская імперская мاشына жудасная. Але з ёй трэба змагацца. З глыбіні вякоў нам трэба вяртак памяць аб прыналежнасці да вялікай нацыі, да каранёў Вялікага Княства, да нашай былой моці і сілы. Гэта магчыма, і я ў гэта веру. Толькі трэба быць салідарнымі і заставацца сябрамі.

У межах Рasei знаходзіцца столькі нарадаў, разьвіццё якіх затарможана на стагодзі, і гэта ёсьць палітыка страшнай імперый. Багаты алмазны Якуцкі край і жабрацкі стан яго жыхароў – адзін з мноства прыкладаў, які мянэ ўражвае найбольш.

А забарона татарскай мовы як мовы дзяржаўных зносінаў (забарона, калі ўжо быў прыняты

Закон Татарстану) – такі дзяржаўны цынізм уласцівы ў сучасным съвеце, напэўна, толькі адной Рasei. Страшная дзяржава, дзе жабракі сядзяць на золаце, але пазбаўлены нацыянальнай волі.

Неяк па тэлебачаныні пачула выказванье аднаго расейскага „бацюшкі”, які апякуецца салдатамі ў Чачні. Ён расказаў пра расейскага салдата, якога ён пахрысьціў у Ічкерыі, а праз тры дні яго забілі „бандыты”. „Я знаю, што за тры дні ён не пасыпей нарабіць грахой, і яго забілі. Мы пакланяємся яму як съвятому. Думаю, што празней час мы зможам яго кананізаваць”, – пачула я з вуснаў таго „съвятара” і не паверыла сваім вушам. Кананізація салдата-акунта, які прышоў на чужую зямлю забіваць! Ну што яшчэ можна дадаць, каб усім стала, нарэшце, зразумела фальш рускай (а, фактычна, гэбоўскай) царквы і імперскай Rasei??!



52. Васіль Быкаў на мітынгу ў Курапатах.

Нам, беларусам, не хапае беларускага патры-  
ятыху. Гэтаму нам трэба вучыцца, і найперш ў  
палаікаў. Палаікі ганарацца ўсім польскім, нават  
калі „польскага” – палова, ці чвэрць, ці дзясятая  
частка, ці кропелька. Ды што ў палаікаў – нам  
вучыцца гэтаму трэба ва ўсіх, нават у цыганоў,  
якія ня маюць ні сваіх школаў, ні сваёй пісьмо-  
васці, ні літаратуры, але шануюць цыганскую  
мову. Нават у кащмарным сні не мог, напэўна,  
утлядзець, уявіць вялікі наш канцлер Сапега, што  
аж гэтак калісь упадзе Вялікае нашае Княства.

\* \* \*

Цяжкае ў нас змаганьне. Іржавыя абцуугі імпэр-  
скай Рәсеi яшчэ існуоць. Але мне вельмі дапа-  
магаюць думкі Зянона: нельга засяроджвацца на  
дрэнным і дробным. У нас наперадзе вялікія съ-  
ветльяя справы. Трэба мець станоўчы ідэал. Ства-  
раць пазытагаўныя вобразы. Рабіць добрыя дзеянь-  
ні. Ісці толькі наперад. Спакойна і годна рабіць  
нашу справу. І мы – пераможам.

*Галіна ПАЗНЯК*

1998-2007 гг.  
Варшава-Нью Ёрк



53. Гэта я, Бонса.

# УСПАМІНАЮЦЬ СЯБРЫ АПАЗЫЦЫ БНФ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА 12-ГА СКЛІКАНЬНЯ

(7 сінняжня 2003 г.)

**Зянон Пазняк:** – Мы абмяркоўваем наступныя тэмы: прыняцьцё Дэкларацыі аб сувэрэнітэце, галадоўка Апазыцыі, увядзенне войскай у парліамант і збіццё дэпутатаў у красавіку 1995 г. і як Дземянця мяніл на Ціхіню.

**Юры Беленкі:** – Я гэтую гісторыю з Дземянцем добра памятаю, бо мне прыходзілася некалькі разоў расказваць і калегам, і розным людзям, як гэта адбывалася. Гісторыя наступная.

Калегі дэпутаты-фронтайдцы даведаліся, што камуністы зьбіраюцца замяніць М. Дземянця на В. Ціхіню. Ціхіня – гэта быў такі артадаксальны камуніст, вельмі жорсткі, цынічны (як мы тады ацэньвалі), доктар юрыдычных навук, ён быў тады Міністрам юстыцыі. Гэта быў чалавек, які па сваіх поглядах, скажам так, быў наш зацяты апанент. Калі камуністы змовіліся, то на кожнага з нас, саброў Апазыцыі БНФ, на Пазняка, выхадзілі нейкія людзі (ці то дэпутаты ад камуністаў, якія мелі адносіны з сябрамі Апазыцыі, ці то работнікі Сакратарыяту) і казалі прыблізна так, што вось, маўляй, Дземянцей нам надакучу і трэба яго памяняць, гэта ж ганьба для краіны, і трэба паставіць прыстойнага адпаведнага чалавека, бо гэта ж сорам, што такі кіраўнік.

С мной гэта было так. У калідоры мяніе прыняле супрацоўнік Сакратарыяту і з вельмі падкрэслены прыхільнасцю і павагай кажа: „Юры Адамавіч, ведаецце, прышоў час шчыра скажаць, што гэты Дземянцей, ён жа такую ганьбу нясе для нашай краіны. Думаецце, толькі вы, Апазыцыя БНФ, супраць яго выступаец? И мы ж супраць яго выступаем, і мы ж супраць яго. Трэба тэрмінова яго замяніць.”

Але калі мы атрымалі інфармацыю, што камуністы зьбіраюцца рабіць такую замену, мы дамовіліся (інфармацыю мы перадавалі адзін аднаму на вуліцы, нават не ў памяшканьні), што ня будзем галасаваць супраць Дземянця, бо Ціхіня

– гэта быў бы значна, значна горшы варыянт для Беларусі.

І вось калі работник Сакратарыяту мне гэтак сказаў, я ўжо гэтай інфармацыяй валодаў, я толькі пагадзіўся зі ім: „Так, так, канешне.”

Далей падзеі разгортаўліся наступным чынам. Я ўпершыню бачыў такі спектакль і як яны могуць спектаклі такія ставіць ды разыгryваць. На Сэсіі Вярхоўнага Савета вырашалі адно такое кадравае пытаньне (я думаю, гэта таксама быў элемэнт спектаклю), звязанае з тым, што адзін з дэпутатаў займаў пасаду ў выканайчай структуры і быў дэпутатам, што супярэчыла Канстытуцыі. (На той час ужо былі прынятыя такія нормы, што асоба, якая займае пасаду, скажам, міністра, ня можа займаць пасаду дэпутата. Яму трэба было выбіраць адну з дзвіюх. У парадак дня ўносіцца такое пытаньне, і па гэтым чалавеку ўсё гладзенька вырашаець, ўсё добра. I тут падымаецца дэпутат ад камуністычнай на-мэнкліятуры і гаворыць: „Таварыши дэпутаты, бачаце, як добра мы вырашылі гэтае пытаньне. Ну раз ужо так добра пайшло, давайце вырашым ішчэ адно пытаньне, пра якое мы ўсё гаворым, але прышоў час ужо вырашыць. Колкі можна цярпець гэтыя сорам ад нашага Старшыні Вярхоўнага Савета таварыша Дземянця, гэта ганьба для краіны.”

Зали загула: „Так, так!” Мы (Апазыцыя Народнага Фронту) згодна падтрымліваем, ківаем галавамі, яны тут жа ўключаюць пытаньне ў парадак дня і ставяць на галасаваньне. Пануе адзінадушаша, яшчэ нехта з месцаў падскоквае, такі пафас, узънёсласць, зьнешне глядзіцца ўсё „ў адзіным парыве” (як яны гаварылі). Так гэта ўсё выглядала ў залі – поўнае адзінства (Апазыцыя ж таксама ўвесь час казала, што Дземянцей – гэта сорам). I тут яны ўжо гатовенкія: ўсё, ставім на галасаваньне, галасуем!

**Зянон Пазыняк:** – А трэба ж было дзьве трэці галасоў.

**Юры Белен'кі:** – Так, так, дзьве трэці, Канстытуцыйная норма (чаму ж яны нас прысягвалі: бяз нас яны не маглі вырашыць гэтае пытаньне). Вось галасуюць – і... няма дзьвюх трацінаў. Правал.

А перад гэтым было вырашанае пытанье з Ціхінем так. Паднялі, значыцца, „вапрос”. Ціхіня – Міністар юстыцы і дэпутат Вярхоўнага Савету – непасерднае супяречаньне Канстытуцыі. Трэба вырашыць! „Валеры Гур’евіч, прымайце раашэнне, ці вы так, ці гэтак (альбо міністар).”

Ён выходіць на tryбуну: „Товарыщи депутаты!” Я сам юрист, я цалкам з вами згодны, канешне, гэта недапушчальная, я гэта ўсё прымаю, і таму я складаю з сябе паўнамоцтвы міністра.”

Тут у залі аплодысменты: мужны ўчынак, маўляў, чалавек дзеля інтарэсаў і „торжества” закона зрабіў такі крок.

Пасля гэтага (раз так добра пайшло), маўляў, – „мы і па Дземянцу вырашым”. Галасаваньне пройшло – і адбываецца канфуз.

А здарылася так таму, што Апазыцыя не галасавала.

**Зянон Пазыняк:** – Мы дамовіліся, што ня будзем галасаваць, але ня сталі зв імі спрачацца.

**Юры Белен'кі:** – Так, мы дамовіліся, бо ведалі іхны плян. Дземянцей быў дрэнны, але ж Ціхіня быў бы на пасадзе шмат горшы. Дземянцей час ад часу прагаворваўся пра рэальнія іхнія задумы, гэта дазваляла нам знаходзіць нейкія шчыліны, ён ня так добра арыентаваўся ў заканадаўстве.

**Зянон Пазыняк:** – Ён ня быў канцептуальны непрыяцель. А Ціхіня быў падрыхтаваны, канцептуальны вораг, зь юрыдычным апаратам у главе. Ён бы абгрунтоваў сваё цемрашальства са спасылкамі на пэўныя „нормы”. Гэта быў чалавек больш небяспечны для Беларусі, для дэмакраты.

**Юры Белен'кі:** – Так, так. Гэта быў (скажам так) ідэйны вораг з юрыдычнай падрыхтоўкай.

**Зянон Пазыняк:** – Ён жа адзіны, хто галасаваў супраць Белавежскіх пагадненій, адзіны ва ўсім Парляманце. Уся камуністычнае намэнклatura, як кажуць, здалася, зразумела, а ён адзіны тупа і прынцыпова галасаваў супраць.

**Юры Белен'кі:** – І гэта паказыў, што гэта за асоба. І вось калі адбылося гэтае такое галасава-

ньне і Дземянцей (які, дарэчы, ужо сябе пахаваў) застаўся на пасадзе, у зале спачатку запанавала цішыня такая, незразумелая, імгненна такая вось доўгая паўза, усе камуністы былі ашаломлены і не разумелі што сталася, і толькі раптам – бабах – высоквае з трэскам і бягом па прыступках уніз Ціхіня: бубух-бубух-бубух. А намэнклatura разгубленая, яна не разумее, у чым справа. А ён – у мікрофон: „А нашто мне вашас дэпутацтва!” Даставае дэпутацкае пасьведчаньне (як мы называлі, мандат) і з грукатам аб tryбуну як ляпне (чаго tryбуну не развілі).

І вось яно адразу ўсё раскрылася, на кантрасыце. Перад гэтым чалавек так кляўся ў любові да Радзімы, да Закону, а аказалася – гэта шкурнік самы сапраўдны. І гэта настолькі было прадэмантравана (тут жа разбежка была – ні гады, ні месяцы, анейкія там хвіліны! І гэта ўсё было настолькі відаочна, што нават намэнклatura ўжо... ёкнула.

**Зянон Пазыняк:** – Трэба растлумачыць, што яны гэтага Ціхіню ўгаварылі, што ты, маўляў, складзі з сябе паўнамоцтвы міністра, і мы табе гарантуем, што ты будзеш Старшынёй Вярхоўнага Савета, мы цябе выбирайм. Вось ён вышаў на tryбуну, зрабіў спектакль патрыёта, што ён адмаўляеца, што ён законапаслухміны, сеў на месца, ужо готовы стаць Старшынёй Вярхоўнага Савета. Тут галасуюць, і бэмц – не праходзіць. І ён па сваій някемлівасці не зразумеў (у галоўку не прышло), што гэта Апазыцыя яго заваліла, ён падумаў, што яны яго падманулі і таму ён пляснуў гэтым мандатам. Вось што атрымалася: ён раскрыў усю гэтую „кухню”. Ну, і галоўнае, захацеў міністрам застацца.

**Юры Белен'кі:** – Я, па праўдзе сказаць, думаю, што яго найбольш уразіў фінал, вынік спектакля: ён пазбаўляеца пасады міністра і не становіца Старшынёй Вярхоўнага Савета – і ён ашалеў.

**Зянон Пазыняк:** – Становіца „ніхто”. Але неўзабаве яго зрабілі кіраўніком „коммунистической группы депутатов”, а потым сакратаром ЦК КПБ.

**Юры Белен'кі:** – Вечарам быў рэпартаж па тэлебачаньні аб гэтай сесіі, і тэлебачаньне паказала ўсё. Гэта ўсё было настолькі відаочна, што не патрабавала ніякіх дадатковых камэнтараў і тлумачэнняў. І людзі, наши грамадзяне, хто паглядзеў, ўсё зразумелі, убачылі, як гэта брыдка.

**Зянон Пазыняк:** – У жніўні 1991 года пасъля путчу, калі незалежнасць здабывалі, гэтага Ціхіню народ абпляваў.

**Юры Белен'кі:** – Памятаю, што калі яго абплявалі, то намэнклятура кінулася яго абараняць на Сэсіі: вось тут, кажуць, Народны Фронт „физическое насилие совершил над Тихиней”. Тады падымаецца Сяргей Навумчык і кажа: „Ніякага „насільля” не было, яго, – кажа, – праста абплявалі”.

А Народны Фронт якраз (Дружына Фронту), калі людзі кінуліся на Ціхінію, абараніў яго. Інакш пашкамуталі б, – мала не здалося б.

**Зянон Пазыняк:** – Так, ратавалі.

**Юры Белен'кі:** – Абаранілі яго, бо Народны Фронт – гэта была палітычна арганізаваная сіла і зразумела, што нельга, каб нават быў прэзідэнт расправы. Сябры Фронта, узйшыся за рукі, не дапусцілі сутычкі. Тады людзі, ня ведаючы, што рабіць, абплявалі Ціхінію.

Але вернемся да спектакля. Што ў мяне ў памяці засталося асабліва, дык гэта цішыня ў залі і потым гэтае ляпнанье дэпутацкім мандатам, з грукатам такім, а перад гэтым – лісльвас: „Юры Адамавіч, ведаеце, как он нам надоел Дементей, как он, это вот...” Я паглядзеў, як быў цалкам спектакль гэты паставлены! Псэўда-эмоцы, псэўда-пафас, фальшывасць. Я падумаў: „Наколькі ж гэта фальшывыя людзі, напэўна, яны гатовыя на ўсё, калі здольныя рабіць такія рэчы.”

**Зянон Пазыняк:** – Выканаюць любую каманду. Але бездары, бяздарныя акторы пагарэлага тэатра. Яны думалі гэтае нас ашукаць. Ня зь іхнімі здольнасцямі з намі цягніца.

Ціпер пагаворым пра нашу галадоўку. Юры, успомні: як мы прышлі да такога раашэння, як ішло далей, і эпізоды, якія ты запомніў.

**Юры Белен'кі:** – Я памятаю так. 1995 год. Пачаўся цынічны, шалёны наступ на ўсё беларускае. Лукашэнка як прышоў да ўлады, ужо набраў вакол сябе людзей, палітычныя арыентацыі якіх я б пазначыў так: рускія фашысты. Маё бачаныне такое. І тое, што Лукашэнка стаў Гітлера хваліць, гэта не была нейкая выпадковасць-дурнота. У ягоным асяродку гэта была распаўсюджаная тэза, і ён праста выдаў гэту тэзу. Сказаў, што думаў. Потым, калі нас зьблілі ў парламант, адзін з іх (такі Каралёў зайшоў)



54. Сяргей Навумчык і Юры Белен'кі. 1991 г. Хвіліна маўчання.

– нават ягоны антураж, ягоныя паводзіны былі такія, як у фільмах паказваюць пра Гестапа. Нагледзеўшыся гэтых фільмаў, ён паводзіў сябе так падсывідома. Антураж такі нават быў. І пра мову зьдзекліва, і „разъберемся с вами”. Ну, гэта было потым, унацы. А перад гэтым мы даведаліся пра сакрэтную дамову, якая была заключана ўрадам Кебіча з урадам Рәсей пра тое, што за бясплатна аддаюць газавы транзіт, пра які і зараз ідзе гаворка. Бясплатна! Яны заключылі гэтае пагадненне на ўзроўні ўрадаў, а не дзяржаваў (бо калі б „міждзяржаўнае” – трэба было бы ратыфікаўці і выносіць на парламант). І па гэтым пагадненні, паўтараю, бясплатна аддавалі „Газпрому” нікі газаправоду і землі адводу. Там было так і напісаны: „Перадаюць ў валоданьне карыстаньне і распараджэнне” (тры элемэнты ўласнасці) – за нішто! А беларускі бок атрымліваў тое, што „будуть зьдзяйсьняцца паставаўкі газу” на тэрыторыю Беларусі. Не агаворвалася ні цана, нічога.

**Зянон Пазыняк:** – Тут тыповая карупцыйная сітуацыя. За такую справу нехта атрымаў мільёны хабар.

**Юры Белен'кі:** – Гэта злачынства каласальных памераў супраць Беларусі. Карупція можна



55. 1991. Пасыль мітынгу.

ўяўвіць якая. І адначасна яны пачалі кампанію наступу на зыншчэньне беларускай сымволікі, беларускай мовы. Гэта рабілася ў парушэнні ўсяго існуючага заканадаўства.

**Зянон Пазняк:** – Рыхтавалі рэфэрэндум.

**Юры Белен'кі:** – Так, пачалі рыхтаваць, пашрушалі і працэдуру, і самы пытаныні былі антыканстытуцыйныя. Значыць, поўны набор парушэнні ў заканадаўства. Цынічны наступ. Стала відавочна, што няма механізмаў спыніць гэта, бо на той час камуністычная бальшыня Вярхоўнага Савета працавала ў структурах Саўміна Кебіча, яна, фактывна, была ўжо звязаная і пад кантролем выканаўчай улады. Вельмі гэта красамоўна было паказана, як здымалі Шушкевіча. Некаторыя нават да мяне падыходзілі (адзін старшыня калгаса, напрыклад), калі вывесілі съпісы галасавання. (Здымалі Шушкевіча паіменнымі бюлетэнімі, але мы ў гэтым ня ўдзельнічалі. Мы ведалі, што калі б мы ўзялі ўдзел, нам потым скажуць, што „і вы Шушкевіча здымалі“.) Мы не пашлі галасаваць. Вельмі правільны крок

быў. Зянон Станіслававіч тады прапанаваў такое рашэнне, падзеі паказалі, што мы мелі рацыю. Бо нас ужо спрабавалі на заўтрашні дзень абвінаваціць.

Тады падышоў старшыня калгаса (дэпутат) і кажа: „Юры Адамавіч, я разумею, што вы бачаце мяне ў съпісе, што я галасаваў за зынцьцё, але ж мне сказаў, што твой калгас не атрымае ні ўгнанняй, ні паліва – нічога. Людзей шкада.“

Была вось такая аргументацыя. Можа гэта праўда, можа не зусім, а паўпраўда. Але нават на такім узроўні кожнага дэпутата, які працаў у структурах і на якога можна было неяк упłyваць, яны ўжо, як кажуць, прыхапілі.

Значыць, на той час гэты парлямент (ягоная большасць) ужо цалкам кіраваўся выканаўчай структурай.

**Зянон Пазняк:** – А „выканаўчая структура“ (Саўмін) цалкам кіравалася КГБ. Кебіч упусціў іх у Саўмін. Там быў цэлы аддзел створаны на чале з Г. Данілавым такім (куратарам КГБ па Менскай вобласці ў сістэме Аблвыканкама),



56. Галадоўка дэпутатаў Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце. 1995 г.

быў Дзяржсакратар прызначаны, Дзяржсакратары тварыны і іншыя неканстытуцыйныя структуры.

**Юры Белен'кі:** – Так, так. Гайдукевіч там працаваў і іншай агентура КГБ.

**Зянон Пазняк:** – А КГБ кіравала Москва.

**Юры Белен'кі:** – Вось такі мэханізм быў створаны пры Кебічы. Пры Лукашэнку зъянілі кадры, але ўсе тэндэнцыі засталіся. Было зразумела, што ў такой сітуацыі зрабіць законна нічога немагчыма, бо яны ўжо нават не зважалі на закон. Тады было прынята рашэнне. Мы вышлі на вуліцу, бо нашае памяшканье, дзе мы зьбіralіся, цалкам праслушоўвалася. Гаварылі: „Усё, далей трэба ратаваць краіну”. Бо відавочна, што мафія і лукашысты гатовыя быў йсьці на пралом. И тады было прынята рашэнне пра ўдзел у галадоўцы пратэсту, калі я не памыляюся, на гэты крок нас пайшло 19 чалавек дэпутатаў.

Назаўтра гэтая большасць уключаче ўсё ў падрак дні, прагаласавалі і гатовыя ўсё прымайць (увесь абсурд па рэферэндуму). Але мы такім

вось крокам (калі аб'явілі пра галадоўку пратэсту і выйшлі на залі) – мы сарвалі іхныя пляны. Ім не ўдалося набраць галасоў, каб уключыць абсурдныя пытанні ў рэферэндум. Ім не ўдаецца. Пытанні завальваюцца. Такі наш крок палітычна моцны быў.

**Галіна Пазняк:** – Вы вышлі, селі перад імі, глядзелі ім „твар у твар”. Якія былі вашыя назіранні?

**Юры Белен'кі:** – Тут трэба сказаць пра кантраст адчувацьця. Калі нас тады выкінулі з залі і калі яны засталіся адны, без Апазыцыі БНФ, то яны сябе паводзілі, як трусы перад удавамі: напалоханыя страшна былі. Аказываецца, мы давалі ім нейкую сымеласць. Вось я заўжды адчуваў гэта. Потым, калі мы вярнуліся, яны нават трошачку ажывалі. А так, адзін на адзін з гэтай сістэмай, яны як бы былі паралізаваныя ад страху. И калі мы селі насупраць, сапраўды, „вочы ў вочы” глядзім у залю, то нешта ў іх там, пэўна, зварушылася, нейкая сымеласць зъявілася ў некаторых дэпутатаў. И вынік мы дасягнулі адразу: рашэнні па

рэфэрэндуму (мова, сымволіка і г. д.) не былі прынятая (не прайшлі, не набралі галасоў).

У залі мы знаходзіліся да канца, нікуды не выходзілі. Мы абвесьцілі галадоўку пратэсту, і гэта падзея адразу стала інфармацыйна вядомая ў сівеце.

Асноўная драматычныя падзеі разгорталіся ўначы. Мы мелі інфармацыю, што яны гатовыя на самыя гнусныя правакаціі. Спачатку гэта была вядомая гісторыя пра тое, што быццам бы будынак замінаваны. Зьявіліся вайскоўцы, дастаткова шмат. Яны былі не агрэсўныя. Здаецца, там імі кіравалі ці ні два палкоўнікі (гэта так, па памяці), былі яшчэ там афіцэры, але ў асноўным – салдаты. Урэшце рэшт там былі перамовы з намі. Бо яны патрабавалі, каб мы вызвалілі заро, бо, маўляй, атрымана інфармацыя, што закладзена нейкай выбуховай рэчыва, і яны павінны гэта ўсё ашшукаць.

Усе разумелі, для чаго гэта робіцца, што ніякага выбуховага речыва тут няма, што гэта прыдумалі наўмысна, каб праста выкінуць нас з залі, а потым не пусціць. Мы прынялі рашэнне: ні пры якіх аbstавінах не пакідаць заро.

З вайскоўцамі гэтym было так дамоўлена: што, калі яны адзін сэктар правераць, мы прайдзем у іншы, а яны далей правяроць. Яны пагадзіліся. Відавочна было, што яны не заангажаваныя, што іх прымусілі гэта рабіць, і яны рабіць. Яны пра-верылі ўсю заро – ніякай бомбы, натуральна, не знайшли.

Пасля гэтага ўвесь час на нас ішоў такі псыхалягічны прэсінг. Нас да гадзін трох ночы мучылі, не давалі спаць. Мы маглі бы легчы спаць (калегі прынеслі нам спальныя мяшкі), а лукашысты не давалі, усё прыходзілі з пагрозамі. Яны псіхалягічна ціснулі, пагражалі, нейкія прапановы і г. д.. Мы ні на што не пагаджаліся і цвёрда стаялі на сваім.

Быў такі наш калега па Вярхоўным Савеце Міхаіл Цесавец, палкоўнік міліцыі. Ён тады працаваў, здаецца, намесынкам начальніка Фрунзенскага РАУС Менску. Нічым сябе не выяўляў на паседжаннях Вярхоўнага Савета, больш займаўся тым, што прыносіў паперы свае міліцэйскія, розныя пратаколы, праглядаў іх, падпісваў, ставіў свае візы. Ён сядзеў у нашым сэктары, то гэта

было на віду. І тут ён выступае ў ролі начальніка гэтай банды, якая павінна выкінуць нас, дэпутатаў, зь Вярхоўнага Савета. Я думаю, спэцыяльна быў выбраны менавіта дэпутат, каб гэта неяк ураўнаважыць.

**Янан Пазыняк:** – Каб меў бы фармальнае права там знаходзіцца і адаваць каманды.

**Юры Белен'кі:** – Так, бо па законе, мы – дэпутаты, былі асобамі недатыкальнымі, ніхто ня меў права нас крануць. А гэта – як бы таксама дэпутат, нейкай раўнавага. Але ён быў не адзін. Усьлед за ім такі Карапёў заходзіў, рукі ў кішэні, і я памятаю ягонія слова, зьдзекільвия, цынічныя, вымаўленыя не такое цынічнае: „Ну, пачакайце, пачакайце, пасля чатыраццатага мы з вами ўсімі разбярэмся.” З акцэнтам так казаў расейскім, падкрэсліў: „з ўсімі разбярэмся”. Пагрозільвым тонам.

**Янан Пазыняк:** – Гэта быў кіраўнік аховы Лукашэнкі.

**Юры Белен'кі:** – Так. Ён быў у цывільнym. Я памятаю, калегі казалі: „Што вы робіце ў будынку парламента? Пакіньце заро, хто вас сюды пусціў?” А ён усяроўна нахабна тримаў рукі ў кішэнях, дэманстраваў, што яму напляваць на законы, што справа часу, калі ён з намі ўсімі разбярэцца.

**Галіна Пазыняк:** – Чаму пасля 14-га?

**Янан Пазыняк:** – 14-га мая яны хацелі рэфэрэндум правесці.

**Юры Белен'кі:** – Усе іхныя спробы псіхалягічнага прэсінгу на нас выніку не далі. Ні адзін з нас не сышоў, ні адзін чалавек не пакінуў заро. Не было ні ў каго ніякіх ваганьняў, абсалютна. Была еднасцьць, была ўпэўненасцьць, цвёрдасцьць. Я не заўважыў, каб хто з сябраў праявіў слабіну, такога не было. Наадварот: яшчэ большая згуртаванасць. Мы між сабой гаварылі: усяроўна яны нейкія дзеяньні будуць рабіць. І гэта было відаць па паводзінах Карапёў гэтага, Цесаўца, а мы Цесаўцу гаварылі ў твар: „Міша, ты за гэта будзеш несыці адказнасцьць крымінальнную! Бо ты ведаеш, што ты парушаеш закон, цынічным чынам, тым больш, што ты юрист-міліцянер.”

Па праудзе сказаць, ён калаціўся. І урэшце рэшт яны раптам кажуць: „Ну ўсё, кладзіцесь спаць, спакойна, мы вас ня будзем турбаваць”. Была, прыблізна, трэцяя гадзіна ночы.

Але верыць гэтым людзям, канешне, ніяк нельга было. Было прынята рашэнне пакінуць двух дзяжурных (адзін быў В. Голубеў, а хто другі – не памятаю). Я быў выматаны гэтым усім, такім цяжкім днём, ды яшчэ й бяз ежы. І як толькі я лёг, то адразу ў сон і праваліўся. І здаецца, толькі я заснуў, раздаецца крык. І я на тое, што падскочыў, а, здаецца, ўстаў, як Ванька-устанька, такое было ўражаньне. І – сну няма. Голубеў потым казаў, што закрычаў: „Аўтаматчыкі!”. А я пачаў толькі крык. І тут запальваецца съятло, мы бачым: на бальконах два апэраторы зь відэа-камэрэмі, ўжо здзімаюць (яны ціхенъка неяк прайшли). І зноў заходзіць Цесавец з Караплёвым, у Цесаўца ўжо дрыжыць голас, ён, як быццам нюні пускае там, і гаворыць: „Ультыматум вам: калі вы праз тры хвіліны, даю вам тры хвіліны. Калі вы праз тры хвіліны не пакініце залю, мы ўжываем сілу.”

Мы тут жа сядаем на тым сэктары, дзе сядзіць звычайна кіраўніцтва Вярхоўнага Савету (у прэзыдыйном), бярміся за руکі. А перад гэтым трошкі раней, тады калі запалілася съятло, сталі адчыняцца дзвёры, і мы пабачылі салдат у рэсыпратарах і са зброй. Я тады адразу вызначыў, што хацелі пусціць газ, труціць нас газам. У мяне абсалютная была тады ўпэўненасць, і цяпер таксама.

**Зянон Пазняк:** – Атрущіць і вынесыці съячымі.

**Юры Белен'кі:** – Съячымі, даць бутэлькі з гарэлкай, зъдзеквацца, ня ведаю, што. Але тое, што хацелі пусціць і атруціць нас газам – гэта відавочна, няма сумнен'я.

**Зянон Пазняк:** – „Вось, – маўляй, глядзіце – „они мертвекі п'яны”. Зрэшты, яны маглі вынесыці нас і мёртвымі. Апраўдаліся б. Вопыт маюць.

**Юры Белен'кі:** – Так. Дарэчы, калі Лукашэнка сказаў пра Норд-Ост („Спытаіце ў мяне, я ведаю, што рабіць”), у мяне тады ўжо ўзьнікла думка, што могуць патруціць іх газам, там, у тэатры. Разумееце, якія асацыяцыі моцныя, вельмі выразныя: нават тыя крэслы чырвоныя, што там у залі Вярхоўнага Савета, што ў Норд-Осьце – аднолькавыя. Гэты Норд-Ост – правакацыя КГБ, зараз гэта ўсё вылезла наверх, ўсё відавочна. Але ў мяне адразу асацыяцыя-ўзгадка гэтых салдат у

рэсыпратарах, у гэтых шлемах-сферах вялікіх, „спецназы” з аўтаматамі.

Потым дзвёры зачыніліся і ўжо ўвайшлі Цесавец з Караплёў з ультыматумам. Мы ўжо сядзім, сашчапіўшыся рукамі, раптам усе дзвёры адчыняюцца і ляціць нейкі ў чорных трыко (спартовых штанах, майках), у чорных масках (усё чорнае, відавочна, што гэта быў такі эфект застрашвання). Ляціць з крыкамі, і адразу кідаюцца на спадара Пазняка. Адразу, гэта быў іх першы ўдар, яны кінуліся, схапілі і сталі шкамутаць, круціць рукі, піснуць на вочы і г.д. – вось такія бандыкі, садысцкія прыёмы сталі прымяняць. Потым я ўжо ня памятаю, бо наляцелі ўжо і на мяне.

Яшчэ быў эпізод, я забыўся расказаць. Перад тым, як яны сказалі, што „можаце спаць”. Гэта калі мы сядзелі ў прэзыдыйнам. Зайшло некалі чалавек. Кіраваў імі той жа Цесавец. Так атрымалася, што крайні сядзеў Гюнтэр, ён па целаскладу чалавек невялікі, я сядзеў перад ім. Яны сталі спрабаваць (Цесавец сам) цягніць Гюнтара, а я яго тримаў. Цесавец даў каманду гэтым людзям, якія былі ў цывільнным, рабіць тое самае. А тыя на выкананіі ягоны загад, яны адварнуліся.

**Зянон Пазняк:** – Трэба сказаць, што мы зь імі, гэтымі людзьмі, перагаварылі, пераказвалі ім нормы права, чаго яны не павінны рабіць, за што будуць несці адказнасць і г. д.

**Юры Белен'кі:** – Так, усё было сказана пра пашучэнне Канстытуцыі, закона, што мы маем дэпутацкую недатыкальнасць, што за гэтыя дзесяніні ёсць вельмі сур'ёзная адказнасць, у адпаведнасці з Крымінальным Кодэкsem. Усё тым людзям было сказана. І адзіны, хто на фізічныя дзесяніні рашыўся, гэта быў Цесавец. Але ён быў у такім нэрвовым стане, што мы проста сядзелі і не адказвалі яму на ягоныя паграбаваныні. Так Цесавец і ня вырваў гэтага маленькага Гюнтара. Мы не далі вырваць, хаці Цесавец (у пароўнанні з Гюнтарам) – такая бычыная шыя, такі здаровы лом.

**Зянон Пазняк:** – Ну, дык ён жа самбіст.

**Юры Белен'кі:** – Ага, прафэсіянал. Але ён пси-халягічна, відаць, ня быў падрыхтаваны. Страх быў. Ён рабіў гэта зь вялікім страхам. Вочы былі ў страху, цягне, а сам бацца. А гэтыя адварнуліся і насталі яму дапамагаць.

Значыцца, усылед за гэтымі чорнымі ў масках наляцелі ў цывільным (у скуранных куртках, у звычайных штанах людзі) і сталі ўжо нас вырывала. Да мяне падскочылі ззаду і так вось узялі за горла рукой і сталі ціснуць на горла. І не адзін, гэта ўдваёх сыцінулі горла, потым наляцелі ззаду, скруцілі руکі за съпіной настолькі моцна, што праста галава знаходзілася недзе на ўзоруні каленю (настолькі моцна было закручана). І ў гэты момант (я звярнуў увагу) у залю нагнілі салдат спэцназа, які (такое было ўражаныне) прыціснуў міліцыю, якая была ў форме, да съценкі, уздоўж па перыметру. Такое было ўражаныне. Салдаты гэтых былі з дубінкамі. Гэтых нас валакуць, а тая (час ад часу) дубінкамі па нас. І мне дасталася дубінкай. Працягнулі нас праз файе і праз „чорны ход” у дварык Вярхоўнага Савета.

Там таксама „калідор” салдат спэцназа быў, і там мне ўжо дубінкай некалькі разоў ударылі. Далей стаялі ўжо „крумкачы” ў глыбіні. І там камандваў нейкі чалавек у цывільным, і ён кулаком у патыліцу мне ўдарыў і гэтым двум, што мяне валаклі, загадаў: „С разбегу его кидайте”.

Ну, там калі б з разбегу кінулі ў гэтых „крумкач”, то там наступствы быў б. Але мяне яны чамусці на кінулі, па праўдзе сказаць. Потым яшчэ некака закінуў.

**Зянон Пазняк:** – Там жа жалезная падлога.

**Юры Беленкі:** – Так, і краты жалезныя. Калі б яны аб краты гэта ўдарылі з разбегу, як той загадваў, то калецства было б.

**Зянон Пазняк:** – Некаторых кідалі.

**Юры Беленкі:** – Кідалі. Відаць, каму як трапляліся: каму садысты, каму не. Мне вось у гэтым пашэнцыла, што не садысты. А вось Алеся Шута дык зьбліз дубінкамі вельмі моцна ў гэтым „крумкачы”. Вось у яго трэба запытацца.

Потым вывезэлі, недзе выкінулі мяне ў раёне вуліцы Захарава. Было цёмна, ноч. Мы пайшлі адразу ў сядзібу Фронта, ўсе інстынктыўна там сабраліся.

**Зянон Пазняк:** – Яны разьвезылі ў розныя канцы горада.

**Юры Беленкі:** – Добра было, што (як я ведаю) спадар Буйвал дзяжурыў ва Ўправе. Ён, як чалавек з вострым розумам, адчуваў, што ў гэту ноч можа штосьці адбыцца і праста пап-

расіў многіх фронтавуцца застасца ва Ўправе Фронта. І калі нас выкінулі, мы думаем: ну куды, унаучы? Ва Ўправу. І там было прынята рашэнне – адразу ў Прокуратуру. Гэта было важнае рашэнне (потым я ацэніваў). Цяпер інтэр’ю дае съледчы прокуратуры, які потым вёў справы, Язэп Броліш. Калі б мы не зрабілі гэта ўнаучы, наступствы быўлі б іншыя. Паднялі начну Генэральнага прокурора Шаладонава (ён быў дэпутатам Вярхоўнага Савета таксама).

А па сцэнару, па пляну, павінны быўлі нас абаві-наваціць, абылгаць. Таму найперш меліся нас ат-руціць газам. Лукашэнка назаўтра ня ведаў, што сабралася Калегія прокуратуры, што яна ўзбудзіла крымінальную справу па факту нашага зьбіцця. Лукашэнка быў упэўнены, што ўзбудзілі крымінальную справу па нас (так як імі было задумана). Таму ён так упэўнена гаварыў, што вось, маўляў, так і гэтак, узбудждана на іх крымінальная спра-ва, яны там з жанчынамі быўлі, п’яныя быўлі. Віда-вочна, што такі сцэнарны ў іх быў плян. І потым Язэп Броліш сказаў, што калі б адразу, унаучы, мы не паехалі б у прокуратуру і калі б прокуратура тут жа не ўзбудзіла справу (фактычна супраць Лу-кашэнкі), то потым даказаць, што адбылося, было бы немагчыма. Ўсё б гэта скавалі.

**Зянон Пазняк:** – І тады б Шаладонаў атрымаў указаныне не заводзіць справу па факту. Далі б іншае ўказаныне і ён па савецкай звычыі, хутчэй бы за ўсё, паслуҳаў. А так прыехалі дэпутаты, ён пачуў – такая справа – і давай – узбудзіу справу, ўсё па закону, усё, як належыць. Ён ня быў яшчэ зьверху інфармаваны, выконваў закон. Тут жа справа пайшла на Прэзідыум Вярхоўнага Савета. Паседжаныне Прэзыдынума пачалося ў 9 гадзін-наў раніцы. Прэзідыум заслуҳаў нас, дэпутатай, Генэральнага прокурора і прыняў рашэнне згодна з законам паставіць на Вярхоўным Савеце пыт-ванье аб прыпыненіні прэзыдэнцкіх паўнамоцтваў і дзейнасці Лукашэнкі на пэрыяд праходжання крымінальнай справы. Мы зьбіраліся выступіць і выкласці ўсё.

**Сяргей Папкоў:** – Між іншым, паехалі пада-ваца заяву ў Прокуратуру тады некалькі чалавек. Сярод іх быў Алег Трусаў, Алесь Шут, здаецца, і яшчэ нехта. Мы ўсе быўлі ў розных канцах горада. Тыя што апінуліся бліжэй (недзе ў скверы Янкі

Купалы) – сабраліся і пайшлі ў Генэральную Прокуратуру пешкі, бо нач была.

**Зянон Пазняк:** – Там дзяжурны пракурор цэлую нач дзяжурныць.

**Юры Беленкі:** – Дарэчы, нават у гэтым годзе было інтэр'ю, і Бrolішс яшчэ раз падкрэсліў: калі мы дачакаліся раніцы, то наступствы былі б вельмі трагічны для нас. Бо была закручана вельмі брудная фальсіфікацыя. Але зраніцы, калі мы прышлі на паседжаныне Вярхоўнага Савета, ён быў блякіраваны, міліцыя нас не пускала.

**Галіна Пазняк:** – А чаму яны ўсё ж не скрысталі супраць вас газ, калі была задумка?

**Юры Беленкі:** – Задумка то была, пэўна была, але яны самы сябе выдалі па неасыярожнасці.

**Зянон Пазняк:** – Там іх цэлае файе стаяла.

**Юры Беленкі:** – Я думаю, каля батальёна было там.

**Зянон Пазняк:** – Якраз так, 600 чалавек было. Гэта потым пацвердзіў старшыня КГБ генэрал Кез, калі выступаў ў Вярхоўным Савете перад дэпутатамі 13-га склікання.

**Юры Беленкі:** – Тады ў іх, відаць, усё расстроілася. Яны былі ў рэсыпратараҳ. Яны павінны былі дзейнічаць у пэўнай пасъядоўнасці. Задача ў спэцназа была – блакіраваць цалкам, а спэцслужбы (у рэсыпратараҳ) павінны былі, напэўна, ўсё здзесыніць з газам. Голубеў падняў трывогу. А гэтыя, наверсе, якія павінны былі ўсё здыміаць, падумалі, відаць, што гэта ўжо каманда



57. Галадоўка дэпутатаў Апазыцыі БНФ. Ноч на 12.04.95 у Вярхоўным Савете. М. Цесавец і В. Карапеў хапаюць і спрабуюць цягнуць дэпутата Барыса Гунтара.

**Зянон Пазняк:** – Голубеў звон мэталу пачуў у файе.

**Юры Беленкі:** – Калі чалавек служыў у войску, ён ведае гукі, калі дастатковая колькасць узброеных людзей перасоўваецца. Знаёмыя такія спэцыялістичныя гукі. Ён адчыніў дзвіверы і ўбачыў гэтых людзей.

і запалілі съятло. З-за чаго гэта адбылося. Адразу рэзкі шум – і яны адразу запальваюць съятло, і мы тут ужо ўсё бачым.

**Зянон Пазняк:** – Яны не разылчылі, што мы выставім дзяжурных, што мы іх заўважым і што падымем трывогу. Таму была замінка. Потым ўльтыматум (гэта ўжо быў іхны другі варыянт). I

(фота Івана Дзекі)

тады ўжо кінуліся фізічна зьбіваць. Але вернемся да падзеяў пасля паседжання Прэзыдыюма.

**Юры Белен'кі:** – Раншай усе мы падышлі да Вярхойнага Савета, аж нас не пускаюць. І тут зъўляецца Шаладонаў. Я памятаю, Шаладонаў хоча ісці, а на яго шляху стаіць маёр міліцыі і не пускае Шаладонава(!), Генэральнага пракурора ў Вярхойнага Савет, дэпутата. І Шаладонаў (ён праста вельмі буйнога пляну чалавек) ён праста корпусам на яго пайшоў і зъмёў з дарогі. Той праста стаяў уперарак, але супраць Генэральнага пракурора сілу не прымяніў. І мы ўсьлед за Шаладонавым – у залю. І калі мы прышлі ў залю, то ўбачылі, што ўсе яны былі ў страху, гэтая астатнія дэпутаты, нават у паралізаваным страху.

У нас страху не было. Мы прайшли. Шут стаў паказаць ўразы на целе: глядзіце, маўлю, што зрабілі. Тут паяўляецца раптам Цесавец (не адзін, за ім съследам ішло чалавек сем у цывільнym, прыблізна). І, я памятаю, Зданевіч пабачыў яго (а ягонае дэпутацкае месца было недалёка ад Цесаўца, яны так добра кантактавалі) і кажа: „Ідзі вон адсюль, пайшоў адсюль!” А Мікола Маркевіч (сам калісці міліцыянер і самбіст) кінуўся на Цесаўца, схапіў за грудзі і з крыкам: „Преч пайшоў, преч, ты здрада, ты нягоднік! – пачаў яго выштурхіваць з залі. Ашарапаны Цесавец пачаў упірацца і аглядваецца на гэтых людзей, на сваіх, каб атрымаць падтрымку, а яны – не, у тыл, у тыл. І ён з такім страхам – у тыл. Зданевіч з Маркевічам праста прагнال іх.

**Зянен Пазняк:** – Як Маркевіч кінуўся, я добра памятаю. Там нас шмат было. Добра зрабілі, што прагналі.

**Юры Белен'кі:** – І потым адбываеца паседжанне. І я бачу твары гэтых ветэранаў. Яны ўсе калаціліся, усе ў страху былі.

І потым, пасля гэтага, пазыцыя Грыбы, які быў старшынёй Вярхойнага Савета. Трэба было адразу прыняць рашэнне аб прыпыненні паўнамоцтваў і пачаць працэдуру імпічманту Лукашэнкі, адразу. А ён быў у страху, трусіўся – „міліцэйскі” генэрал. Уся гэтая публіка, увесе гэтыя Прэзыдыюм, усе гэтыя сядзельцы ў залі праявіліся як баязліўцы, гэтая баязлівасць іхняя вылезла і паказала, што гэта людзі праста нічэмныя. Проста нічэмнасы. Мы зрабілі ўсё, што магчама было

ў той сітуацыі – заваліў рашэнне аб незаконным рэфэрэндуме, з’арыентаваліся ў час нападу войска на парламант (не даліся атручіць газам), неадкладна пайнфармавалі Генпрокуратуру і ўзбудзілі справу, пайнфармавалі Прэзыдыюм і Прэзыдыюм прыняць адпаведнае рашэнне, нарэшце, прабіліся ў акружаны ўнутраным войскам парламант. Ім толькі засталося пачаць – а яны – не. Не асымліліся, прамямлілі, задрыжэлі, не пайшли па закону і справядлівасці. Гэта быў пераломны момант.

Пераломны момант быў яшчэ ў тым, што грамадства змаўчала. З пункту гледжання нармальнае лёгкі, людзі павінны быць нас падтрымаць. У першую чаргу, журналісты. Адпаведная інфармацыя павінна была быць. Бо зблілі дэпутатаў Парламанту ў Парламанс! Узвялі узороченых людзей, узвялі войска ў Парламант! Калі б такое адбылося ў іншай краіне – была б адпаведная рэакцыя ва ўсім сьвеце. А тут.. Нейкае асьвятленне такое было, кшталту „мала далі”. Не было разумення. Мы ім гаварылі (журналістам гэтым ды дэпутатам): „гэта ня толькі нас пабілі, гэта ўсіх вас, усё грамадзтва, пачакайце, яшчэ будуць вас біць палкамі на вуліцах і ў сваёй хаце”.

Калі потым (у гэты ж дзень) быў мітынг, здацца, у скверы каля рэзідэнцыі Лукашэнкавай сёнянняшняй, я казаў: „Яны хацелі нас запалохаць, але мы не пабаяліся. І я пабачыў, што яны трасуцца. А калі паднялі руку на нас, на дэпутатаў, людзі павінны зразумець: калі так з дэпутатамі, то з астатнімі будзе нашмат горай”. І яно потым так і сталася. Гэтыя людзі (кіраунікі Парламанту), іхняя баязлівасць, зрадніцкая пазыцыя – прывялі да сёнянняшняй сітуацыі. Сёняння яны там у гэтай квазі-„апазыцыі”, даюць яшчэ нейкія інтэр’ю. А што тады было? Калі закончылася кадэнцыя гэтага Вярхойнага Савета, Лукашэнка ўчыніў банкет для іх (для іх, якіх адкрыта ў грош ня ставіў, ёрнічаў, называў „грыбамі” і д.д.) і ўсе гэтыя сёнянняшнія „апазыцыянеры”, кшталту Лябедзькі, Грыбы, Булахава і т.п. – пайшлі зь ім за адзін стол, пілі гарэлку з Лукашэнкам і потым яшчэ сфатографаваліся. У гэзэце гэтыя здымак быў. Вось гэта была здрада. Вось быў паказынік нікчэмнасы.

Адразу тады я даў інтэр’ю малатыражнай газэце „Сэнсацыя”, даў свае ацэнкі, расказаў ўсё,

што было. Валеры Сядоў браў інтэрв'ю. Я тады і ў Амэрыку выслаў яго. Хаця не ўпэўнены, што яны там у дыяспары, зразумелі што адбылося.

**Зянон Пазняк:** – Калі што і зразумелі, то адзін-два чалавекі.

**Галіна Пазняк:** – Дык і ў „сядзібным” Фронце некаторыя не разумелі што сталася. Я ж памятаю іхнья наспуненых твары, гэтых цяперашніх каляіцьнянтаў з камуністамі.

**Зянон Пазняк:** – Парліамант стаў вялікай палітычнай школай для фронтайцаў. Я бачыў, што той, хто праз яе прайшоў, той вырас на цэлы парадак. Ну, а хто не прайшоў, той не прайшоў. Некаторыя ўспрымалі ўёс гэта даволі хваравіта.

**Галіна Пазняк:** – Хіба ж гэта магло рабіцца прычынай у ацэнках, калі важыцца Беларусь?

**Зянон Пазняк:** – Агульная прычана ў эгалітарнай псыхалёгіі. На жаль. Але вернемся ў Вярхоўны Савет.

**Юры Белен'кі:** – Цяпер некаторыя ўзгадваюць, кажуць, што сапраўды, пералом адбыўся тады, калі ў Вярхоўным Савецце Грыб струсіў. Калі прайшло ўжо шмат гадоў, (калі адбылося тое, што мы маєм), тады ўжо зразумелі (і журналісты, і палітыкі, якія тады так па-тупому адзялагавалі), што да чаго. Але позна – жырафа ваўкі зъелі.

**Зянон Пазняк:** – Гэта людзі без чалавечай годнасці.

**Юры Белен'кі:** – Не зразумець, што мы стаім на рубяжы абароны, у tym ліку і іхнай. Што калі мы ў такой сітуацыі, то ім будзе яшчэ горш.

**Зянон Пазняк:** – А якія табе запомніліся дэталі, ці што цябе зьдзівіла, што запомнілася?

**Юры Белен'кі:** – З дэталяў запомніўся страх Цесаўца, калі ён ня мог стрымашца, калі калаціліся ятоныя рукі, цынізм Карапёла, нахабнасць, ня-навісць да ўсіх нас, і страх Вярхоўнага Савета. Я помню выразы твараў гэтых дэпутатаў. Яны сядзелі, як паралізаваныя гэтым страхам. Гэта мне запомнілася. А нашы людзі – ніхто не баяўся, не было страху. Усе прышлі рашучыя, з патрабаваньнем. Гэта запала.

**Галіна Пазняк:** – Юры, ты быў яшчэ і дэпутатам Менскага Гарадзкога Савета. Я памятаю, што нараніцы пасыля вашага зьбіцца, у нас там было прызначана сумеснае фатографаванье і нейкі фуршэт з шампанскім, бо канчалася наша кадэн-

цыя. Я гаварыла Гурыновічу, што нельга зь імі разам, што адбылася трагедыя. Але ён гэтага не разумеў, і дэпутаты пайшли (на чале з Гурыновічам). Засталіся толькі мы з Вольгай Кузьміч. Астатнія „дэмакраты” – пайшли, нават з задавальненнем.

**Юры Белен'кі:** – Я там ня быў, таму ня памятаю. У Вярхоўным Савецце таксама рабілі гэту п'янку (у сувязі з заканчэннем кадэнцыі). Мне некалькі разоў званілі дахаты: „Прыдзіце, за-бярыце імянны гадзіннік дэпутата Вярхоўнага Савета ад Лукашэнкі. Я, натуральна, не пайшоў. Гэта знявага такая: зблілі, выкінулі, парушылі ўсё заканадаўства, зняважылі народ, краіну, а ты ідзі і з рук гэтага нягодніка атрымлівай гадзіннік. I, канешне, я быў вельмі абураны, што дэпутаты (акрамя дэпутатаў-фронтайцаў, вядома) пайшли на гэты фуршэт, пасыля таго, што адбылося. (Гэта ж было праз некалькі дзён.) У такія моманты ўсё прайяўляеца, усё становіща на свае месцы. Гэта, як кажуць, моманты ісціні.

**Зянон Пазняк:** – Сяргей Пятровіч, а якія Вы памятаеце дэталі, карынцы?

**Сяргей Папкоў:** – Я памятаю, што першая спроба выдаліць нас з залі была такая, як бы больш цывілізаваная, падманная, калі прыслалі сапёраў і пажарных (што трэба вызваліць залю, якія (па пажарных умовах) павінна зачыніцца, правярацца. Пажарны прышлі прыкладна на 20-й ці 21-й гадзіне. Калі мы не пагадзіліся, зъявіліся гэтые сапёры правяраць залю.

Перамовы, якія йшлі з пажарным і сапёрамі, проста паказалі, што гэта была першая спроба. Яна была такая спонтанная і непадрыхтаваная. Ім жорсткіх заданняў не далі, і ўдалося іх угаравыць на кампраміс, што мы перасядзем, а яны будуць правяраць па частках залю. Праверылі і сышлі.

Другая спроба выдаліць нас была, калі зъявіліся Карапёл і Цесавец (гэта каля 24-х гадзін, як я памятаю). Яны зъявіліся з камандай, чалавек 20-25. Яны былі ў цывільнym. Мы сели ў Прэзыдыйум, счапіліся рукамі. Я з Гюнтерам сядзеў. Гюнтер з kraю, а я побач зь ім. Юры Адамавіч на папярэднім радзе. А мы – чацвёрты ці пяты шэраг крэслася. Яны кінуліся нас, крайніх, выцягваць. І тут усе, у адзін голас: „Вы ня маецце права, вы парушаеце Канстытуцыю, недатыкальнасць дэпутатаў”. И гэта падзейнічала. Цесавец памкнуў-

ся, пачаў хапаць Гюнтэра. Цесавец пачаў, а яму не дапамагаюць (бо быў маральны ўцік наш). І яму прышло спыніць гэтая „вырываньне”. Яны сышлі. Другі раз (гэта як я памятаю) ужо не было Цесаўца і Карадэўа. Быў гэты крых Голубева, што „аўтаматчыкі”. Мы ўсе ўсхапіліся, загарэлася святло, мы хутка пачалі садзіцца на гэтыя месцы, зноў усе скапіліся. І тут адчыняюцца дзвёры, выскокваюць аўтаматчыкі і па перымэтру становяцца са збройю ў шэраг. Як яны выстраліся, ляцяць праз праходы зверху ў чорных масках і ў чорным. Нікага Цесаўца ўжо не было, гэта ўжо была тая апразнія, сілавая.

**Зянон Пазняк:** – Перад гэтым увайшоў генэрал і сказаў, што дае тры мінuty.

**Сяргей Панкоў:** – Гэта было, тры мінuty дае. Значыцца, ляцяць у масках гэтыя. Мы зноў з Гюнтарам сядзім, я так яго трymаю ўсёй сілай. Яго спрабуюць вырываць – не атрымліваеца. Яны тады мне з сілай па руках – бац. Адбілі мою руку (людзі спрактыкаваныя). Гюнтера ўжо няма. Я крайні. Я учапіўся ў крэслы, і нагамі, і рукамі. „Што ты зь ім возішся, давай, ба па руках, за ногі хапай”, – чую. Адзін зв іх бярэ мяне за ногі, другі за руکі і валакуць мяне, лежачы. Праз чорны ход выносілі. Там па лесьвіцы па гэтай стаіць кардон з двух бакоў (каля сцяны і каля поручніяў) стаіць міліцыйнты, ужо ў зялёнай форме, ці шэра-сінія. Яны стварылі „калідор”, і па гэтаму „калідору” міліцыйскуму нас выносілі.

Мяне ўкінулі ў „крумкач”, ня білі, але я аказаўся без чаравіка. Мяне кінулі зь Юрам. Нас аказалася чалавек пяць. На Захарава нас і вывезлы. Я ў адным чаравіку. Адзін ёсьць, а другога няма. Юра з Крыжаноўскім, здаецца, пашлі, узялі таксі (яшчэ халады, мокра, мокры сънег). Мяне адvezьлі дамоў.

Што зьдзівіла, гэта тое, што мы галадалі ў залі, а на плошчы нікога няма. Нас не падтрымалі. Людзі ня вышлі, не было дапамогі.

**Зянон Пазняк:** – І гэта пры нашай перамозе. Рэфэрэндум жа мы завалілі. А плошча была пустой не выпадкова. Знайшліся мудрацы ў Фронце, што рабілі ўсё наадварот. І выгнаць тады іх немагчыма было.

**Сяргей Панкоў:** – Пры нашай перамозе! Гэта такі момант. Калі б была масавая падтрымка,

ход падзеяў пайшоў бы зусім па-іншаму. Тады ўсё ў запале такім было, была рашучасць, упэўненасць, што трэба так рабіць, не было нікіх супяречлівых думак, ці правільна гэта. Усё гэта правільна раблялася, так і траба было рабіць.

**Галіна Пазняк:** – Яшчэ ўдакладнейшы: гэта на Голубеў, а яны ўключылі святло?

**Сяргей Панкоў:** – Яны.

**Юры Беленкі:** – Яшчэ цікавы момант. Калі выклікаў съледчы пракуратуры Брэліш, ён пытается, ці пашкодзілі адзеньне. Я ўзгадаў, што ў мяне было сіверлае паліто з плашчовай тканіны. Дык там адзін пагончык адараўлі, гузік павырывалі. І тады ён паказвае стужку. І сапрауды я гляджу, мы сядзім – гэта ўсё зазніята. Частка стужкі была ў съледчага пракуратуры. Яму яс прадставілі гэтыя ўлады. Гэта паказынік таго, што стужка ў іх ёсьць (раз яны частку прадставілі).

**Сяргей Панкоў:** – Мы потым пайшлі ў лечка-місці і зьнялі пабоі (мы ж дэпутаты былі, яны не маглі нам адмовіць).

**Зянон Пазняк:** – А потым, калі ўжо съледства было, пабоі здымалі паўторна, па накіраваныні Пракуратуры (праз некалькі дзён).

**Юры Беленкі:** – А я зрабіў памылку, не пайшоў. Съледчы казаў, што дарэмна не зрабіў гэта. Я яму сказаў, што ў мяне былі толькі ўразы мяккіх тканак, на маю думку, нічога сур'ёзнага. Але ён казаў, што ўсяроўна гэта траба было зрабіць. І сказаў, што факт устаноўлены вашага зьбіцца, але не ўстаноўлены падраздзяленні, якія гэта зьдзейснілі. На што я засымяўся і пайшоў з гэтым пракуратуры.

\* \* \*

**Зянон Пазняк:** – Давайце цяпер пагаворым пра прыняцце Дэкларацыі аб сувэрэнітэце.

**Юры Беленкі:** – Па Дэкларацыі я могу сказаць, што была прынята праграма Фронту, якая вызначала накірунак працы, каб дамагчыся незалежнасці для Беларусі. І вакол Беларусі разъвіваліся такія ж падзеі. Усе рэспублікі Савецкага Саюза імкнуліся да незалежнасці. Зразумела было, што ідзе працэс разбурэння Савецкага Саюзу. Тады мы паставілі пытанье ў Вярхоўным Савеце аб прыняцці Дэкларацыі аб незалежнасці. (Памятаю як Вы, Зянон Станіслававіч, на сесіі Вярхоў-

нага Савета зачытвалі гэтую фронтайскую дэкларацыю аб незалежнасці, а намэнклятура сядзела і лыпала вачыма. Гэта было ў самым пачатку дзеянасці парламанту). Магу адзначыць, што калі мы прышлі ў Вярхоўны Савет, ў нас ужо быў шэраг напрацаваных праектаў, якія скіраваныя былі на тое, каб дамагчыся незалежнасці і сувэрэнага статусу Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, за-кона-праект *Аб грамадзянстве* і шэраг іншых.

Па Дэкларацыі падзеі разъвіваліся наступным чынам. Намэнклятура ў абласлютнай сваёй большасці была супраць нават уключэнья гэтага пытання ў парадак дня. Ня памятаю, колькі дакладна чалавек галасавала за тое, каб уключыць пытанне аб прыняціі Дэкларацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі ў парадак дня сесіі, але гэта, здаецца, было ня больш ста чалавек.

**Зянон Пазняк:** – Гэта была першая наша спроба пастаўіць у Вярхоўным Савете пытанне пра незалежнасць. Трэба было прымусіць іхныя намэнклятурныя галовы працаўваць у зададзеным накірунку. Некаторыя ўпершыню пачулі слова „сувэрэнітэт”.

**Юры Беленкі:** – Так. Тады намэнклятура ўсё адкінула. І раптам, праз месец-два у адзін цудоўны дзень (летам) мы даведваемся, што Гарбачаў спускае зверху ўказаныне прыняць Дэкларацыю аб сувэрэнітэце і ўтакім варыянце, які б прадугледжаваў бы ліквідацыю нашага сувэрэнітэту і ператварэннё Беларусі ў чарговую правінцыю „абноўленага саюзу” (ідэйка Гарбачава) ці абноўленай імпэрыі.

**Зянон Пазняк:** – Камуністы, дарэчы, адміхваліся ад гэтай дырэктывы Гарбачава і нічога не хацелі рабіць. Пры слове „сувэрэнітэт” у іх, як ад дзікіх яблыкаў, пащэмкі зводзіла. Было відавочна, што іх задаволіць фармальная „фількіна грамата”. Ніхто не хацеў працаўваць у камісіі над праектам дэкларацыі. Памятаю, падходзіць да мяне разгублены Л. Козік, тады старшыня (ці сакратар, не памятаю) Камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, і кажа, што ўсе разъбягаюцца, „дапамажыце хоць вы”, маўляў, вы ж зацікаўленыя „Добра”, – кажу, – дапаможам.” Мы прышлі працаўваць ў камісію ледзь ні палова Апазыцыі (такі быў дзіўны той савецкі „парламант” у той пераломны час). Неўзабаве праект быў гатовы на 90 адсоткаў такі, які

нам патгрэбны. У дадатак Козік (па дамоўленасці) прапанаваў на сесіі, каб побач з Камісіяй праект ад Апазыцыі БНФ прадстаўляў ю. Ўсё пайшло так, як мы хацелі. Примаўся артыкулам (дыскусія, якой мне ўдалося тады часткова дырыгаваць, быў наш канёк і наша зброя, камуністы ніколі не выигрывалі ў нас дыскусіяў). Памятаю „здравомысляшчы” твар дэпутата-камуніста Селівончыка (намесьнік дырэктара Аўтазавода). „Да что ж эта дзелается? – махаў ён рукамі, – да куды ані смотрят? – Пазняк павёл за сабой Верховный Савет!”

**Юры Беленкі:** – Камуністы хацелі б такую Дэкларацыю, каб там не было ніякага рэальнага сувэрэнітэта. Памятаю, што я (як эканаміст) рабіў свае прапановы па Дэкларацыі, якія тычыліся, у першую чаргу, пўных эканамічных момантаў (па стварэнні сваёй банкаўскай сістэмы і г.д.). Тут як бы камуністы ішлі на пўную кампрамісі, яны пагаджаліся. Але абласлютна ўпёрліся ў той артыкул, які тычыўся стварэння новага Санузу. Яны настойвалі, каб гэта норма прысутнічала.

Тут варты адзначыць яшчэ адзін момант, што гэта як бы была тая частка камуністай, якіх нельга называць абласлютна артадаксальнімі, якія не паддаюцца ніякай рэфармациі. Але была частка абласлютна артадаксальных камуністай, якія прости на дух не пераносілі самога факта прыняція Дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі. І гэтая частка была дастатковая вялікая. Калі бы яны прынялі разніне не галасаваць, то зрывалі бы галасаванье. Аналіз падзеяў паказваў, што так магло стацца, што галасоў гэтых „мяккіх” камуністай разам з намі на хопіць, каб прыняць Дэкларацыю. Галасы артадаксальных камуністай ўсё часцей гучалі, каб увогуле не прыміць Дэкларацыю аб дзяржаўным сувэрэнітэце. Яны убачылі, што прайгралі нам амаль што па ўсіх пунктах, і пачалі злавацца. Узынікла дастатковая сур’ёзная небясьпека. Асабліва гэта стала выразна адчувацца на другі дзень аблеркаваньня, калі яны ўпёрліся ў перадапошні пункт аб заключэнні новага саюзу. Было відавочна, што Дэкларацыю могуць заваліць. Тады, па прапанове Зянона Станіслававіча Пазняка, быў прыняты такі плян (приняты ён быў канфідэнцыйна) – стварыць такую сітуацыю, каб аргадоксы галасавалі супраць нас (бо яны заўсёды гала-

савалі насуперак нашым прапановам), каб гэты эфект быў выкарыстаны пры галасаванні за Дэкларацыю. Гэта была дастатковая рызыкоўная рэч, і, дзякаваць Богу, што ўсё ж удалося гэта зрабіць. Мы сталі дружна і ў лоб (без дыпламатыі) выступаць супраць артыкула пра стварэнне „новага саюзу” і прыгрэзілі, што калі камуністы будуць настойваць на тым, каб уключыць гэты пункт, то мы ня будзем прымчаць уздел у галасаванні. Магу сказаць: адразу стала назірацца нейкае такое ўзбуджэнне ў стане артадакальных камуністаў (гэта ў асноўным так званыя „ветэраны”). Яны, на псыхалагічным непрыніцці таго, што прапануе Апазыцыя БНФ, сталі абурацца (маўлаў абыдзімся бяц вас). Яшчэ трохі разагрэўшы гэты бетон, мы па знаку Пазняка пакінулі залю.

**Зянон Пазняк:** – Я перад выйсьцем, здаецца, скажу яшчэ аблічальную прамову для пераканайчасці. Відаць не пашкодзіла, бо калі выходзілі, з боку артадоксаў чуліся абуранныя выкрыкі і рычэньне.

**Юры Белен'кі:** – І калі мы вышлі з залі – выступаў тых дэпутатаў, што засталіся, было няшмат, але сама аблеркаванне пайшло ў патрэбным для нас рэчышы.

**Зянон Пазняк:** – Тут нагадаю, што выйшлі мы ня ўсе, некалькі дэпутатаў спэцыяльна пакінулі ў залі, каб назіралі і, як выказваліся артадоксы – „подбрасывалі”. (Калі камуністы чаго не разумелі, то ўставаў які-небудзь завадзіла і папярэджаў: „товаришчі, нам подбрасывают”.)

**Юры Белен'кі:** – Я памятаю, што, калі мы вышли, яны ўз'ерапеніліся на нас.

**Зянон Пазняк:** – Калі мы выходзілі, адзін ветэран партыі крычаў: „Вот оно істінное ліцо БНФ!” Камэдыя. Але нашы хваляваліся. Памятаю ў файле падыходзіць да мяне Аляксандар Сасноў, усухвалявани і прыгнечаны, і ціха так кажа: „завалаць, сволачы, завалаць! Ня трэба было выходзіць.” „Цяпер ўжо не завалаць, – кажу, – мы добра вышли. Калі б засталіся, то прайграі б, іх жа балышыня”. Так яно і атрымалася, артадоксы павялі сябе па прынцыпу „супраць БНФ” і прынялі Дэкларацыю, з артыкулам пра будучы „саюз”, вядома (за него то оні і сражаліся). Але ва ўмовах, калі СССР ўжо разваліваўся, гэты артыкул нічога ня значыў. (Гарбачоў вунь нават



58. 1995 г. Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч.

рэфэрэндум змайстраваў пра захаванне СССР – і што з таго, наўнья людзі). Мы ўсё разумелі і скарысталі нашас непрыніцце гэтага палажэння ў Дэкларацыі як тактычную зброю супраць артадоксаў. І выигралі. Бо ў выніку прынялі добрую Дэкларацыю, якая дапамагла нам праз год рэальная аднавіць незалежнасць.

**Юры Белен'кі:** – Калі ў залі прагаласавалі за дэкларацыю, гэта выклікала ў нас узых аблигачыння. Я памятаю, яшчэ яны пагадзіліся (па прапанове Анатоля Вярцінскага) 27 ліпеня зраўбіць дзяржаўным съятам. І толькі, напэўна, калі мы вярнуліся ў залю, для іх відавочна была наша рэакцыя, што мы задаволеныя вынікам таго, што адбылося. Тут іхны псыхалагічны настрой стаў мяніцца. Мы і не хавалі, што задаволеныя тым, што парлямент беларускі прыняў гэты этапны дакумент (які мы падрыхтавалі, прадыскутавалі і іхнімі галасамі правялі). Тады (я памятаю) пачаліся рэплікі, заходы з боку артадакальных камуністаў, пытаныні „ў паветра”: што, маўляў,

трэба зрабіць, каб адміністэрства гэтае галасаваньне. Трэба сказаць, што Дэкларацыя прымалася канстытуцыйнай большасцю (двуумя трацінамі), і тут атрымлівалася такая сітуацыя, што, каб перагаласаваць, ім таксама трэба было набраць дэльце траціны. А тут, разам з Дэмклубам, мы б блякавали такое галасаваньне. Значыць, калі мы галасавалі „супраць”, то яны нічога не маглі зрабіць. Гэта стала зразумела, і ім нічога не заставалася, як кідаць толькі злосныя рэплікі.

**Сяргей Папкоў:** – У мяне ніякіх сумненняў тады ўтым, што так трэба рабіць (імітаваць абурэнне і выходзіць з залі), не было. Я тады жорстка падначальваўся дысцыпліне, якая тады была ў нас у фракцыі БНФ. Сказана было выходзіць з залі (а для мяне было зразумела, чаму гэта трэба рабіць) – і я выконваў. Дэталь такая: калі мы ўсе вышли ў файе за прэзыдымом, там жа тэлевізар паставілі. Мы глядзелі ўсе тэлевізар, як яны з намі „змагаюцца”.

**Юры Белен'кі:** – І эмацыйна гэта абліяркоўвалі.

**Сяргей Папкоў:** – І калі яны прагаласавалі, то ў нас было бурнае задавальненне, там, у файе.

**Юры Белен'кі:** – Так, мы праста там скакалі.

**Сяргей Папкоў:** – Некаторыя пацікавіліся: што ж там такое ўфайе?

**Юры Белен'кі:** – Бо шум падняўся.

**Сяргей Папкоў:** – Так, шум быў. І яны ўбачылі, што мы задавленыя, што мы глядзім тэлевізар.

**Зянон Пазняк:** – Яны былі ашаращеныя.

**Юры Белен'кі:** – Эмацыйная нашы калегі, якія не змаглі стрымцаць эмоцыі, голасна радаваліся.

**Зянон Пазняк:** – Ну так, бо і напружанне з душы звалілася. Некаторыя, што трывожыліся, адчуvalі, відаць сябе, як на краі бездані, і раптам – у-ух! Пранесла! Чаму ж не паскакаць.

**Сяргей Папкоў:** – Зараз некаторыя гаворань, што вось, маўляй, яны не спэцыяльна гэта рабілі, што ў нас не было такога пляну (Шушкевіч гэта зараз гаворыць).

**Зянон Пазняк:** – Шмат ёсьць такіх, што ія ведаюць, за якое месца ўкусіць Народны Фронт. Але Незалежнасць ёсьць! Дзявесціе гадоў змагаліся! Беларуская Дзяржава ёсьць. Жыве Беларусь і будзе жыць.

*Запісала і да друку падрыхтавала  
Галіна Пазняк*

(Запіс 7 сінэкамня 2003 г.)

# БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯЦІНСТВА

## ПАД САВЕТАМІ

(З цыклу „Беларусь пад акупацыяй”)

Лагойшчына – радзіма майго нябожчыка бацькі, мая Радзіма, маё маленства. Люблю прамаўляць гэтыя назовы вёсак, дзе жылі і працавалі бацькі-настаўнікі: Корань, Слабада, Янушкавічы, Стайкі.

У першы кляс я пайшла ў Крамянцы, а трэці скончыла ў вёсцы Моладзі. Школа, зразумела, усюды была беларуская.

Вучыцца вельмі любіла, і нават калі хварэла, уцякала на заняткі, калі бацькі сыходзілі на працу.

А потым склалася так, што мы з мамай перехалі жыць у Менск, і я пайшла ў 4-ы кляс 1-й менскай школы, побач зь якой мы тады жылі. Школа (як і ўсе тады ў Менску) была руская.

Адразу пачаліся праблемы, бо раней я ўсе прадметы вывучаля па-беларуску. Родная ж мова была беларуская, па-расейску ў нас на вёсцы ніхто не гаварыў. І я, зразумела, гаварыла па-беларуску. А тут трэба было гаварыць па-расейску.

Спачатку ў мяне не атрымлівалася. Аднаклясьнікі (беларусы, дарэчы) зь мяне смыяліся, гаварылі „деревня”. А ў настаўніцы-расейкі мая мова выклікала страшэнны гнеў. Як цяпер памятаю яе сціснутыя тонкія губы, порысты твар, як зварана груша, і голас, заўсёды злосны, незадаволены, грубы. Яна высым'явала мяне перад усім клясам, гаварыла, што „пара забыць свой деревенские прывычки!”. І я адчувала сябе абсалютна безабароннай і няшчаснай.

З жудасцю ўспамінаю, як яна прымушала ўсіх збіраць макулатуру па кватэрах, металлом – па гарадzkіх дварах. А чаго былі вартыя палітычныя піянерскія зборы, палітінфарматы і іншыя недзіцчыя „мерапрыемствы”... Для мяне гэта была сапраўдная пакута, і аднаго разу ў нядзелю я не пайшла на нейкае піянерскае „мерапрыемства”.

Назаўтра, страшна лаючыся, яна загадала кляс аў-ізвіць мне байкот: усім клясам не размаўляць са мной. Але і гэтага падалося мала, і яна падбухто-

рыла дзяцей „проучіць деревню”. Пасъля ўрокаў, памятаю, на мяне накінулі паліто і білі...

Самая вялікія непрыемнасці былі на ўроках рускай мовы, якая ў раскладзе была кожны дзень. Я была як зацканаваная і клясам, і настаўніцай. І ці то ад страху, ці то ад разгубленасці, але як толькі мяне выклікалі да дошкі, я зноў і зноў гаварыла „назоўнік”, „прыметнік”, „дзеяслово”, замест „существительное”, „прилагательное”, „глагол”. І сама ўжо ведала, і мама дома сотні разоў мяне вучыла (яна была настаўніцай беларускай і рускай мовай), але як толькі я чула „Палачаніна, к доске”, то там, на гэтым „любным месцы” я, як заварожана, паўтарала зноў усё па-беларуску. „Цэрпеньне” ў маёй настаўніцы скончылася хутка. Яна называла мяне дурніцай, іншымі абразлівымі словамі. І кожны дзень я чула ад яе зянявагі і пагрозы, што мяне перасадзяць у трэці кляс.

На перапынках я звычайна хадзіла адна, бо з „деревней” ніхто не хацеў дружыць: адносіны настаўніцы ўплывалі на 10-гадовых маіх аднагодкаў. Школа, якую я так любіла раней, ператварылася для мяне ў сапраўдную пакуту, я ўзыненавідзела яе ўсёй сваёй перапужанай дзічай душой.

Аднаго разу гэта „руская” настаўніца выклікала ў школу маму і паведаміла ёй пра свой намер перавесьці мяне ў трэці кляс, бо я, як яна амаль крычэла, „ня ў стане засвоіць праграму рускай мовы для 4-га кляса”.

Мама была ў жаху. Гэта выглядала вельмі абразліва для яе дачкі, якая была лепшай вучаніцай у вясковай школе. Яна адмовілася ад паў-стаўкі выхавацелькі ў інтэрнаце, дзе працавала, і стала займачца са мной рускай мовай. Я пісала бясконцыя „дыктоўкі”, якія мама правярала і выпраўляла мае „дз” і „дж” на „д” і „ж”, маё „і” на рускае „и”. А як жа ўёліся мне тыя рускія прыстаўкі „пре-при”, корні „гор-гар”, суфіксы „чик-чик” і бясконцыя „прыклады” на гэтыя правілы. Мама трэніравала мяне ўсюды: і дома, і ў парку, і на

вуліцы. Ѕі гэта было проста, бо ўсе гэтыя „правілы” і шматлікія „прыклады” яна ведала напамяць, як бы перад ёй быў разгорнуты падручнік.

Праз нейкі час, я засвоіла чужую мову і стала, – як усе...

Прайшоў час. Я скончыла школу, філялягічны факультэт Пэдагічнага, асыпрантуру. Адным словам, была ні ад каго не залежным чалавекам, дэпутатам Менгарсавета.

І восі неяк ў 1994-м годзе я кудысьці ехала. Зайшла ў трамвай. I раптам мяне як варам акаціла, я застыла на месцы, стаяла як спаралізаваная і не могла паварушыцца. У некалькіх кроках ад сябе я ўбачыла яе, гэтую рускую настаўніцу. I хоць мінула больш трыццаці гадоў, яна амаль не зъмянілася, толькі па старэла. Такі ж злосны недабразычлівы порысты твар, такія ж съціснутыя

губы, тая ж каса праз усю галаву... Страх і жудасць, як і ў тых дзіцячых гады, ахінулі ўсю маю істоту. На імгненьне мне стала дрэнна.

Праз хвіліну, выдыхнуўшы паветра, я расясьмяялася сама сабе: якое глупства. Толькі падумалася: „Як гэта страшна, ня быць у сваім доме – гаспадаром.”

А зараз, пад уплывам сёньняшніх страшных падзеяў ды людабойства, якое зъдзяйсьняюць расейскія бандыты ў Чачні, думаецца: „Вось ён, зъмест гэтай палітыкі: „существительное” ды „глагол”.

### **Галіна Пазняк**

*2000 г., Варшава*

*Надрукавана: („Беларускія Ведамасці”, –2001, №2(32), страр.8)*

# АПАВЯДАНЬНІ СЯБРОЎ

**Галіна Пазняк:** – Верасень-кастрычнік 1995 года. Да намесыніка Старшыні БНФ Юры Адамавіча Белен'кага праз рэкамендациёу прадпрымальніка П. прышоў палкоўнік КГБ спадар В.\* (так ён сябе назваў, што ён палкоўнік КГБ). Пра тое што ён паведаміў – расказае Ю. А. Белен'кі.

**Юры Белен'кі:** – Гэты спадар В., па паводзінах дастатковая стрыманы, але відно было, што мае нейкую сур'ёзную і важную навіну (такія паводзіны яго былі), якая вымагае такога кантакту. Сказаў ён наступнае: што ў іх ёсьць інфармацыя, што ў грамадстве пўнья структуры (адразу падкрэсльіў – ня іхных структуры, не з КДБ) сталі распаўсяць дзюжваць такую інфармацыю, што Зянона Пазняка хочуць забіць свае калегі зь Беларускага Народнага Фронту. І, як ён сказаў, па іхнай інфармацыі, гэтая чуткі распаўсяць людзі Шэймана. Відавочна, што гэта вельмі сур'ёзна, што ў Шэймана створана нейкая структура (тады яшчэ не было ва ўжытку паніцца „эскадрон съмерці“). Сэнс быў такі: створана нейкая баявая структура, якая, па іхнай інфармацыі, якраз вось і створана для таго, каб такую справу зрабіць, г. зн. фізічнае зыншчынне Зянона Пазняка, і поўным гэта зваліць менавіта на саміх фронтавіцаў, на нібыта ўнутрыфронтавскія „разборкі“. Такім чынам плянавалася ня толькі забіць Пазняка, але і надаць гэтай съмерці подлуу афарбоўку: чалавек, маўляў, загінуў ад рукі „сваіх“. Палкоўнік, улічвавучы, што гэта ўсё вельмі сур'ёзна, яшчэ раз падкрэсльіў, што яны, КГБ, ня маюць да гэтай аперацый ніякага дачыненія. Потым ізноў падкрэсльіў, што ўсё ідзе зь ведамства Шэймана, значыцца, што гэта – ад людзей Шэймана.

Я тады яшчэ ня ведаў, што гэта за „ведамства“. І ўжыта было адразу ня слова „ведамства“, а слова „людзі“ Шэймана. Я выслушаў гэту інфармацыю, і ён як бы падштурхоўваў мяне, каб я ўсё ж такі сур'ёзна да яе паставіўся (двойчы падкрэсльіў, што „мы“ (КГБ) да гэтага... „ня маю дачыненія“). Ён як бы дыстанцуваўся ад „гэтага“.

\* Рэальныя прозвішчы не падаюцца (ред.).

Я тады адразу паведаміў Лявону Баршчэўскаму (ён быў таксама намесынікам старшыні Фронта – 1995 год). Сітуацыя была тады складаная. Рэжым убіраўся ў сілу, якой рэальная супроцьстаяў толькі Народны Фронт. (Я памятаю свае адчуванні.) Была верагоднасць, што КГБ спэцыяльна падкінула інфармацыю. Але цвярозы разылі паказваў, па-першое, калі КГБ „закідвалі“ такую інфармацыю, на трэба было прастаўляцца, хто ён, што ён, прычым праз чалавека, якога я раней ведаў (прадпрымальніка) і што (па вялікім рахунку) сэнсу (калі гэта правакацыя) скажам, каб выштурхнуць Зянона Пазняка за межы Беларусі – сэнсу ў такой акцыі не было. Тым больш, што быў названы Шэйман і структура, якая створана Шэйманам.

Паводзіны гэтага чалавека гаварылі, што адбываецца нешта вельмі сур'ёзнае. Таму мы з Баршчэўскім так перамовіліся, ну, што, як, прыйшыці і сказаць старшыні – гэта значыцца пісці алягічна чалавеку стварыць дыскамфорт. Таму было вырашана знайсці магчымасць, каб паведаміць у больш мяккай форме, але вельмі сур'ёзна паставіцца да гэтага, адсачыць іншую інфармацыю.

Сёння ўжо мінула амаль восем з паловай гадоў, ведаючы пра гэтыя „эскадроны съмерці“, пра тое, што інфармацыя пра Шэймана ўжо відомая, то з пазыцыі сённяшняга дня я ацэнываю, што мы ўсё ж такі правільна і сур'ёзна падыўшлі да гэтага пытаньня. Зянон Пазняк быў выратаваны (зь вялікай верагоднасцю я кажу) ад магчымага самага страшнага, што магло адбыцца. Я думаю, тут можна па-рознаму меркаваць, але тое, што ў грамадстве быў людзі, якія разумелі: ёсьць рэчы, праз якія нельга пераступаць, нават ворагам (скажам так), то гэта факт. Людзі былі. Ёсьць рэчы, якія можна асэнсаваць з хрысьціянскага пункту гледжання, але істотна, што ў грамадстве быў людзі асобы, якія павялі сябе адэкватна. Бо калі гаворка ідзе пра жыццё, якая б яна ні была, палітычная „мэтагоднасць“, – жыццё чалавека ёсьць самае галоўнае.

І канешне, калі была такая сур'ёзна інфармацыя, то заходы быў зробленыя.

**Зянон Пазняк:** – Каму вы пра гэта яшчэ казалі з Баршчэўскім?

**Ю. Беленкі:** – Гаворка была пра тое, каб па магчымасыці гэта аблеркаваць з кіраўніцтвам і палітактывам Фронту. Але мая просьба была такая, каб Баршчэўскі спачатку пагаварыў з Зянонам Пазняком, ну, як бы ў мяккай форме.

**3. Пазняк:** – І што, Баршчэўскі гаварыў тады?

**Ю. Беленкі:** – Ён пагадзіўся з такой пастаноўкай і сказаў, што пагаворыць з Пазняком і перакажа яму гэтую інфармацыю.

**3. Пазняк:** – Ну і ці гаварыў ён?

**Ю. Беленкі:** – Гэтага я ня ведаю.

**3. Пазняк:** – Я ведаю: ён са мной не гаварыў. Са мной гаварыў другі чалавек, і ведаеш хто? Вінук Вячорка.

**Ю. Беленкі:** – На гэтую тэму?

**3. Пазняк:** – На гэтую тэму. Магчыма, Баршчэўскі яму перадаручыў. Вячорка мне сказаў канкрэтна, гэтую інфармацыю, пра якую ты гаворыш (толькі не называючи прозвішчаў). Ён паведаміў, што рыхтуеща забойства, і хочуць сіліхнуць на Фронт. Я яшчэ ад іншых чуў нейкія засыярот, але нічога канкрэтнага – меркаваныні і эмоцыі. Акрамя таго, пачынаючы з канца 1991-га года, на працягу ўсіх наступных гадоў на мітынгах, у наўгопе за маймі плячыма часта ўзынікаў нейкі тып і пачынаў гаварыць розныя пагрозы, але амаль што шэптом (каб ня чулі з баку), пагражжаючы забіць. Узынікаў і зынікаў так, што я ніколі не пасыльваў яго схапіць, што называецца, цэпленкім. У 1994 годзе, 8 верасьня, на сівяткаваныні ў Дзень Беларускай Вайсковай славы, калі было шмат людзей, гэты тып зноў апынуўся ў мене за плячыма ў наўгопе. Аднак тут ўжо было ўсё падрыхтавана. Я толькі падняў руку, даў знак Дружыне БНФ. Але той зразумеў імгненні і тут жа кінуўся ў цякаць (відаць, што вывучка). Нашыя дружынікі яго схапілі і перадалі міліцыі. Я падышоў, папрасіў скласці пратакол затрымання і высыветліць асобу, кіраўніку дружыны сказаў заўтра ўзяць звесткі і паведаміць мне.

Аднак назаўтра ў міліцыі высыветліць было немагчыма. Ніхто толкам нічога на ведаў, мычэлі, адводзілі вочы ў кут і г. д. Гэта ўжо быў час калі на пасаду заступнік першы ланцуговы Міністар Унутраных Справаў новага рэжыму Захаранка. Пачаў ён з таго, што перад Днём Беларускай Вайсковай Славы выступіў па тэлебачаныні з грубымі

пагрозамі ў бок Народнага Фронту і абязаннянімі ўжыцця ці сілі і расправы з тымі, хто „незаконні” будзе мітынгаваць у гэты Дзень, 8-га верасьня. Памятаю, што гэты выступ абурыў увесь Народны Фронт. Людзей сабралася шмат, прышлі фронтаўскія депутаты, павялічылі і падрыхтавалі фронтаўскую Дружыну (была нават шляхта на кошнях). АМАП, праўда, па загаду Міністэрства працу ў штурмаце (прыйтым цалкам неаддэктвана), але потым пакінуў гэты занятак (бо ў разе чаго, яшчэ невядома хто каго разагнаў бы). Тады Міністэр адыграўся на Сыцягу. Пасля мітынгу міліцыя стала нападаць на адзінокіх людзей, якія вярталіся са сівята і неслі дзяржайны Бел-Чырвона-Белы Сыцяг. Дзяржайны Сыцяг у людзей адіралі і нават рвалі. Стала добра відаць, што да ўлады прышла антыбеларуская хунта. Мы, депутаты, звязраліся тады ў пракуратуру аб зынвазе Дзяржайнага Сыцяга. Але пракуратура ўжо маўчала.

Цяпер, калі я супастаўляю і аналізулю мноства фактавай і падзеяй, усе яны неік выстроіваюцца ў адзін ланцужок і „людзі Шэймана”, і людзі Захаранкі, і людзі КГБ, і людзі ФСБ. Па горкай іроніі лёсу першы сілавы міністар і саўдзельнік Лукашэнкі неузвабес апынуўся за бартом новай улады і, пагуляўшы ў апазыцыю (клясічная дарожка пакрытуджаных хаўрусынікаў), бяssыледна зынік. Якія тут былі задзейнічаныя „людзі”, ніхто ня ведае.

Што да мене, то я манеры гэтых „людзей” і паўлюдзей ведаю, таму адразу сказаў сабе – са мной гэты нумар ня пройдзе. І не прайшоў.

Што датычыць інфармацыі пра падрыхтоўку забойства, то выглядае праўдападобна, што стараліся б зваліць на КГБ, бо гэты ворган мае вялікі вопыт забойстваў, тэрору і зынішчэння людзей. У іхныя гэбоўскія перажываныні за сваю цнатлівасць я ня веру, бо яе не існуе. Але тое, што яны маглі папярэдзіць – цалкам дапускаю, бо такое нечаканае спрыяльнае рэальна было для мене ў красавіку 1996-га, калі я раптам вярнуўся ў Беларусь (памятаеце, тады арганізавалі на мене цэлае паляванье). Пра гэта я неаднаразова пісаў.

**Ю. Беленкі:** – У размове са мной палкоўнік В. ужываў нейкае слова тыпу „падраздзяленне”, казаў, што створана спэцыяльнае падраздзяленне, што рэальна створана такая структура,

якая павінна будзе рабіць такія страшэнныя рэчы (ліквідаваць палітыкаў). Гэта 1995 год. Фактычна прагучэла тады, што „пад Пазынякам”, але потым у гаворцы казалася, што ўвогуле створана, хоць, ізноў жа, намікалася, што менавіта пад Пазыняка.

**3. Пазыняк:** – Ну, дык гэта зразумела: ад Масквы іншага чакаць не прыходзіцца. Быў бы, аднак, недараўальны абсурд, калі б чалывек, які (за часы СССР) займаўся Курапатамі, потым – вызваленем з-пад імпрыі, і даў бы ім сябе застрэліць, як качку.

Калі адбываўся прэзыдэнцкія выбары ў 1994 годзе, я ведаў (мсё інфармацію), што ў іх на карту было паставлена ўсё, каб Пазыняка ня выбрали. Была праведзена на ўсіх нізовых структурах ўсёй улады, у вобласцях і раёнах работа, – зрабіць ўсё, каб не прапусціць Пазыняка. Бо калі Пазыняк, маўляў, стане прэзыдэнтам, „тады – ўсё, нам канец, тады ўсім канец”. Яны былі настрашаныя ўсе павальні і гатовыя былі ў гэтым страху сцярпець ўсё, абы застасіцца. Ужо тады Масква рыхтавала такім чынам у кірунку частцы грамадзтва псіхалёгічно беспакаранай расправы. (Цяпер гэтыя базавыя атрымалі рэжым, якога яны вартыя).

**Ю. Беленкі:** – Сапрауды, галовы прастрэльваюць ў сябе ўжо там, у Рәсей. Іосіф Сярэдзіч надрукаваў перадрук са Смаленскай вобласці, дзе генэрал-лейтэнант КГБ стаў губернатаром. Дык гэта ж мафія, страшнейшая за самых страшных бандзюгану. Што там робіцца! Там ужо адстрэл ідзе, намеснікі папярэдняга губернатара пастрялялі, увесь крымінал пад „дахам” гэтага генэрала ФСБ. Адбываюцца страшнейшыя рэчы. І ўсёроўна інфармація ж даходзіць. Тоё, што забіваюць беларусаў нашых (туды едуць на працу). Усе тое як бы разумеюць...

**3. Пазыняк:** – Але едуць. Бо ў Рәсей паехаць лягчэй, чым на Захад, асабліва ў Эўропу. Едуць туды, куды прасціц паяхачь, куды адчыненыя дзвіверы. Цяжка пра гэта казаць і нават думаць. Усё яшчэ можна направіць. Усё яшчэ можна палепшиць. Толькі працаунікоў мала.

**Галіна Пазыняк:** – Сябры, некалькі словаў пра Канстытуцыю.

**Ю. Беленкі:** – Пра Канстытуцыю я мушу сказаць. Спачатку была фронтаўская ідэя аб незалежнасці, яна ўвасобілася ў Дэкларацыю аб

суверэнітэце. Потым Дэкларацыя становіща канстытуцыйным законам (пасля жнівенскага путчу). Потым на базе гэтага канстытуцыйнага закона ствараецца новае дзяржаўнае заканадаўства (гэта значыць: мы ёсьць незалежная дзяржава, маем сваю грашова-кредытную сістэму, свае банкі, войска, амбасады, грамадзянства і г.д.). На гэтай базе ўжо робіцца новая Канстытуцыя, якая ўтрымлівае гэтыя нормы.

**3. Пазыняк:** – Я хацеў бы дадаць: калі мы рыхтавалі гэтыя ўсе нормы пад незалежную дзяржаву і пад Канстытуцыю, то прадугледжвалася парламенцкая рэспубліка, прадугледжвалася тая структура дзяржавы, якая забясьпечвала б у Беларусі дэмакратычны шлях. У той нашай сітуацыі прэзыдэнцкая сістэма з моцнай канцэнтрацыяй выкананчай улады прывяла б да дыктатуры, да не забясьпечнага ўмішання Рәсей ў беларускі дзяржававорчы працэс. Бо заставалася намэнклятурная сістэма выкананчай улады і заставаўся, фактычна, расейскі КГБ, які мог ўпльваць, падрыхтаваць і падкупіць адну асобу, але наўрад ці цэлы вялікі парламант. Посткамуністычная практика дачыненінёй у палітыцы наглядна потым тых нашыя развагі прайлюстравала. Чаго вартыя такія прыклады гэбоўскіх крэзатураў ва ўладзе, як прэзыдэнт Летувы Паксас і канцлер Нямеччыны Шродэр (ня кажам ўжо пра Каўказ, Сярэднюю Азію і Лукашэнку). Мы былі супраць прэзыдэнтства ў пасылавецкай Беларусі і абронтувалі, чаму гэта ня можна прыміць (бо будзе дыктатура). Пазыція засведчана ў нашых дакументах і дакументах сэсіі Вярхоўнага Савета.

Што атрымалася? Намэнклятурна-камуністычнае бальшыніе Вярхоўнага Савета ў гатовы Праект Канстытуцыі, які быў зроблены пад парламенцкую рэспубліку, уяўлі раздзел аб прэзыдэнтстве. Ён не стыкаваўся ніяк, але ім важна было, каб гэты раздзел быў, каб выбраць прэзыдэнта свайго (камуніста ці гэбіста) і зрабіць сваю моцную выкананчую ўладу. Ім пляваць было на ўсю Канстытуцыю, важна, каб правесыі сваю асобу (Кебіча), што сканцэнтруе ўсю ўладу. Мы іхныя пляны ведалі, і гаварылі, што за прэзыдэнцкую сістэму ня можна галасаваць, бо ў нас такая ўлада прывядзе да дыктатуры. А, з другога боку, мы ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы парламенцкага тэксту Канстытуцыі, і

Беларусі патрэбна была Канстытуцыя незалежнай дзяржавы, бо канстытуцыя БССР не была канстытуцыяй незалежнай дзяржавы. І вось мы змагаліся за Канстытуцыю, і супраць разьдзелу аб презыдэнцтве. Але раздзяліць гэтых падыходы пры галасаваныні было ўжо немагчыма. Становішча склалася цяжкае. Нам трэба было прыняць адзінае (прытым правільнае) раашэнье.

выступілі супраць дыктатуры. Потым некаторыя з гэтых камуністаў, якія галасавалі, сустракалі мяне (у 95-м годзе) і казалі: „Ох, Зянон Станіслававіч, дуракі мы былі, дуракі! А пачаму мы вас не паслушалі!”

Мне прыемна ўсьведамляць, што наша палітыка была прадбачлівай, разумнай і рацыянальнай, што нават у безнадзенай сітуацыі мы ніколі ня



59. 8-га верасня 1994 г., Мінск. Пачатак новага прамаскоўскага рэжыму: АМАП па загаду Міністра МУС Ю. Захаранкі спрабуе пераіндуціць свягтаваныню Дня Беларускай Вайсковай славы. На пярэднім плане В. Голубёў, З. Пазняк і други іншыя члены БНФ.

Мы – ня ўдзельнічалі ў галасаваныні. І гэта быў палітычна вывераны ход. Ім патрэбна была ўлада, нам – гарантывіць незалежнай дзяржавы. Мы разумелі, што канстытуцыю з презыдэнтурай прымуць, бо ім трэба іх большасць, і што незалежная дзяржава – будзе жыць, але мы не хацелі мець ніякага, нават мінімальна-фармальнага дачыненія да магчымасці зьяўленьня будучай дыктатуры (у верагоднасці якой ўжо ніхто з нас не сумніваўся). І таму мы адышлі ў бок, каб потым сказаць: так, Канстытуцыю мы рыхтавалі, але мы

трапілі твар. Мы здабылі новую Канстытуцыю, але ня ўлезлі ў чужую (а на справе ў варожую) маніпуляцыю, калі ў нашае гніздо падкінула сарока сваё „яйко”.

**Ю. Беленкі:** – Наконт сарокі. Гэта ўлада, лукашэнкаўская, ненатуральная, неадпаведная беларускаму менталітэту. Ці заўважылі вы такое? Яна чужая ўлада. Чужы стыль паводзінаў ягоны, ня наш, чужая нейкая функцыянальная сфера. Беларус – ён не такі па прыродзе.

**З. Пазняк:** – Ацэнкі, рэакцыі.

**Ю. Беленкі:** – Так-так, ацэнкі, рэакцыі – ўсё чужое. Яно ненатуральнае, і ўсё грамадзтва (асабліва, хто працуе ў сістэме ўлады) сутыкаецца з гэтай чужасцю, людзі адчуваюць, яны гэта бачаць. Сапраўды, пісалася ж у друку, што пб'юнае атачэньне Лукашэнкі больш яго ненавідзіць, чым нават тая апазыцыя, бо яны мусяць з усім гэтым побач быць і выжываць.

**3. Пазыняк:** – З ненатуральным усім для нас і чужым.

**Ю. Беленкі:** – З ненатуральным усім, і мусяць неяк сусінаваць з гэтым. А ўсё яно прынесена Расеяй і з Расеі. Каштоўнасці чужыя, разуменне, панцяці – ўсё-ўсё чужое. Таму, як зьнікне

гэты зынешні фактар, – ўсё вернецца на свае месцы.

**3. Пазыняк:** – Канчаецца акупацыя – і вяртцеца сваё. Тут менавіта такія дачыненьні. Проста ў нашых людзей іншыя стэрэатыпы адчуваюцца і разумення акупацыі. Тым часам улада ў Беларусі захоплена на звонку, а знутры, праз крэатуры расейскіх спэцслужбаў. Таму шмат хто не разумеет, што адбываецца, і дае неадекватныя тлумачэнні.

*Запісала і да друку падрыхтавала  
Галіна Пазыняк*

*(Запіс 6 сакавіка 2004 г.)*

## **«Пазыняка, Навумчыка – затрымаць...»**

Улады загіляюць, нібыта зусім не маюць намеру арыштотуваць Зянона Пазыняка і Сяргея Навумчыка, якія знаходзяцца цяпер у Варшаве. У сапраўднасці ж ўсё выглядае якраз наадварот: лідэр аўтарства – Фронту вельмі чакаюць на мяжы.

З некалькіх крыніц рэдакцыя СВАБОДЫ атрымала інфармацию, што на ўсіх памежных паставах Беларусі ў кінэ дзяжурнага КПП запісана наступнае ўказанне: "Грамадзянін РБ Пазыняк З.С. і Навумчык С.І. пры выездзе ўездзе – затрымаць". Распараджэнне датавана 27 красавіка 1996 г.

Дарэчы, прыехаўшы ў Мінск 26 красавіка, Зянон Пазыняк выехаў нелегальна з Беларусі ў польскую сталіцу толькі 8 траўня.

**Мікола ГРЫНЯВІЦКІ**

60. „Свабода”, – 1996, 21 траўня, (№ 36)

# ВАСІЛЬ УЛАДЗІМЕРАВІЧ – НАЗАЎСЁДЫ Ў СЭРЦЫ

У мінулым годзе назаўсёды адышоў ад нас Васіль Ўладзімеравіч Быкаў – народны пісьменьнік Беларусі і вялікі беларус. Вестка пра съмерць балочча ўдарыла, моцна сыцінула сэрца. Цяжка было паверыць у страту, думалася-спадзявалася: „А можа памылка, а можа памылка...”

Бяжыць час, патроху адступае першы востры боль, але яго месяца заступае вялікая туга і любоў, і пачуцьцё горычы, што не пасыпелася выказаць яму сваё вялікае шанаванье і павагу...

\* \* \*

З Васілем Уладзімеравічам Быкавым упершыню я спаткалася ў 1982 годзе. Тады аддзелу літаратуры Навукова-Дасыледчага Інстытуту пэдагагікі (куды я толькі што прышла працаўца пасля сканчэння аспірантуры) было даручана зрабіць дыяфільмы для сярэдняй школы пра жыццё і творчасць народных пісьменьнікаў Беларусі (як дапаможны відэа-матэрыял для настаўніка беларускай літаратуры). Паміж навуковымі супрацоўнікамі былі разьмеркаваныя імёны нашых беларускіх пісьменьнікаў. Мне было даручана зрабіць сцэнар дыяфільма пра жыццё і творчасць Васіля Ўладзімеравіча Быкава.

Некаторыя нашыя супрацоўнікі началі мне спачуваць: „Табе выпала самая цяжкая праца, бо Васіль Быкаў на любіць самарэкламы, журналістам заўсёды цяжка дамовіца зі ім аб інтэр’ю, і ўвогуле – ён чалавек замкнуты, пра сябе гаварыць на любіць, цяжка ідзе на контакт. Адным словам – табе не паshanцавала.”

Як і іншыя мае калегі, я пачала зьбіраць з розных крыніцаў відэа-матэрыялы (фотаздымкі, рэпрадукцыі ілюстрацыяў да розных твораў пісьменьніка і г.д.). Але асабістых фотаздымкаў было няшмат, ды і ўсе яны былі надрукаваныя ў газетах-часопісах). Мне ж патрэбны былі арыгіналы здымкаў ці нэгатывы. Трэба было зьвярнуцца да самога Васіля Ўладзімеравіча (зь якім я, зразумела, знаёмая не была), папрасіць паглядзець ягоны асабісты фота-архіў і скарыстаць тое, што ён дазволіць.

Воліць. Акрамя таго, патрэбна было зрабіць ягоныя сучасныя здымкі.

Ішоў час, а я ўсё адцягвала і адцягвала гэтую сустречу, бо, шчыра сказаць, – баялася. Баялася, што ная здолею добра сказаць. (Прыехаўшы ў Менск зь беларускай вёскі ў 10-гадовым узроўні, я пайшла ў рускую школу, бо ў 1960-я гады беларускіх школаў у Менску ўжо не было. Гаварыла па-беларуску, чым выклікала страшэнны перасыль з боку настаўнікаў і дзяцей, і была вымушаная „перавучвацца” на „гарадзкую” (расейскую) мову. „Перавучылася” і па-беларуску ўжо й не гаварыла. Атрымаўшы беларуска-рускую філяліягічную адукцыю, я выкладала рускую літаратуру, і гаварыла на той час толькі па-руsku.)

Аднаго разу ў Доме літаратара праходзіла літаратурная вечарына, на якой прысутнічаў Васіль Быкаў. Як кажуць, адступаць не было куды, і я рашылася. Пасля ягонага выступу, калі ўжо ўсё амаль скончылася, я набралася духу і ледзь ні з заплюшчанымі вачымі (ад хвалявання і страху) кінулася да яго. Я гаварыла на вельмі складна, пераадольваючы хваляванье, неяк здолела патлумачыць, што я, і выказала свою просьбу, чакаючы (усё ж), што вялікі пісьменьнік наўрад ці мяне ўспрыме.

Васіль Уладзімеравіч уважліва паглядзеў на мяне і сказаў: „Добра, вось вам мой хатні тэлефон, тэлефунайце.” Ад нечаканасці я нейкі час не могла прыйсці ў сябе. Ня верылася, што ўсё „страшнае” скончылася. І я з палёгтай уздыхнула: перасыярогі маіх калегаў аказаліся абсалютна памылковымі.

Калі я ўпершыню прышла да Васіля Ўладзімеравіча Быкава дадому, то ён проста паказаў мне ўсё свае фатаграфіі, якія меў, і сказаў: „Выбрайце.”

Я выбрала цэлы стос і пачала тлумачыць, што калі ён дазволіць, то прасіла б яго даць мне гэтыя фатаграфіі на нейкі час, што пастаноюся вярнуць іх як найхутчэй. Ён адказаў: „Калі ласка, бярыце.”

Я хацела ўсё пералічыць, скласці сыпіс здымкаў, але Васіль Уладзімеравіч спыніў мяне: „Нехене, як трэба, потым верніце.”



61. У гасціях ў Васіля Быкава ў Менску. 1996 г.

Я шчыра падзяквала і была вельмі ўражаная такім даверам. „Ён жа зусім мяне ня ведае – і дакументаў ніякіх не спытаў, – думала я сабе, – і ня толькі дазволіў праглядзець усе свае сямейныя фота, нічога не хаваючы, не баючыся, што, можа, ня ўсё варта мне паказваць, але й дазволіў узяць з сабой тое, што я папрасіла.”

Я ішла дадому і думала: калі б вось зараз тут, на вуліцы, на мяне напалі б якія бандыты, то я б хутчэй памерла, але фатаграфіі не аддала б, бо я несла ня проста скарб, я несла нешта большае: вялікі давер вялікага пісьменніка.

Потым мы дамовіліся, што я прыду да яго з фотакарэспандэнтам з БЕЛТА (гэта быў Яўген Кок-

тыш), каб зрабіць некалькі здымкаў у яго дома. І зноў, як і першы раз, усё было вельмі праста – ніякай „дыстанцыі”. Мы размаўлялі, Васіль Уладзімеравіч цярплюваў выконваў просьбы фотакарэспандэнта, які яго фатаграфаваў.

Была восень, лістапад, ішоў дождж, лісты на дрэвах ужо асыпаліся і краявід з вакна быў ня надта прывабны. І я вазьмі ды й скажы такую недарэчнасць: „Вось так няўтульна за вакном, і непрыгожа, а Пушкін пісаў: „Очай очарованае”. Васіль Уладзімеравіч не рассміяўся, не зьдзіўіўся маёй наіўнасці, а праста адказаў: „Я думаю, што ён меў на ўвазе іншы стан прыроды.”

Я імгненна зразумела сваю недаречнасць, мне стала няёмка, але Васіль Уладзімеравіч заставаўся сур'ёзны – ні цену іроніі я не заўважыла на ягонім твары.

...Цяжка перадаць словам глыбіню позірка разумнага чалавека, ад якога сыходзіла і дабрыня, і цеплыня, і, разам з тым, сыціла стрыманасць.

Што я выразна запомніла з маіх сустрэчаў з Васілем Быковым у тых, 1980-х гадах, дык гэта тое, што пасыль кожнай сустрэчы зь ім яшчэ доўгі час я знаходзілася на праста пад „ўплывам”, але паднейкім духоўным уздзеяннем ягона га душунага съяцяла, і гэтае „съяцтво” як бы агротвала мяне. І яшчэ доўгі час я жыла пад уплывам гэтага съяцяла, якое шмат у чым вызначала мае ўчынкі і спосаб жыцця. Упершыню лёс сутынку мяне з такім чалавекам, высакародным, паспрауднаму інтэлігентным, вельмі ўважлівым, сціплым і – простиным. І гэта быў вялікі пісьменнік, вядомы ўсяму съяту.

\* \* \*

1990-я гады. Васіль Уладзімеравіч як сябра Сойму Беларускага Народнага Фронту ніколі не пазыўяўся на нашыя паседжанні. Ён прыходзіў, як правіла, разам з Рыгорам Барадуліным, сядалі наперадзе, зълева, бліжэй да вакна і вельмі ўважліва слухалі. Васіль Уладзімеравіч не прапускаў ніводнага паседжання. Ён быў заўсёды на тое, што сур'ёзны – ён быў вельмі сканцэнтраваны. Калі ішло паседжанне, я час ад часу паглядвалі на яго. Сам ён амаль не выступаў, але ўважліва слухаў выступаўца – стараўся нічога не праpusыць, ніводнага сказанага слова. Здавалася, што нічога важнейшага на той момант для яго не існавала.

Мы, сябры Сойму БНФ, вельмі яго шанавалі і заўсёды стараліся зрабіць яму хоць што-небудзь прыемнае. Пасыль паседжання Сойму мы заўсёды стараліся адвесці яго дадому, але Быкаў съціпла адмаўляўся, каб не рабіць клопату іншым (ён быў надзвычай сціплым і непатрабавальным чалавекам). Тады мы праста ўтварвалі яго, ці прыдумвалі, што нам па дарозе і г. д. Аднаго разу ён адчуваў сябе дрэнна (гэта было відаць), яму цяжка было дыхаць, але на паседжанні Сойму ён прышоў, не зважаючы на цяжкі фізічны стан.


Пасыль заканчэння я прапанавала адвесці яго на машыне дадому. Ён, як заўсёды, адразу адмовіўся, прасіў, каб мы не клапаціліся: „Усё добра, я дабяруся грамадzkім транспартам, не турбуйцесь, тут недалёка”. Мы ўсё ж настаялі і былі вельмі шчаслівыя, што хоць чым-небудзь можам быць яму карыснымі. Адвесці дадому вялікага нашага пісьменніка – гэта быў для нас вялікі гонар. Але Васіль Уладзімеравіч быў чалавек надзвычай удзячны. Ён абсалютна не адчуваў сваёй вялікасці, быў з намі простиным, не перастаў дзяцыць нас, як быццам мы зрабілі спрапады нешта значнае.

Васіль Уладзімеравіч быў вельмі сардечным чалавекам.

19 чэрвеня 1996 года, у ягоны Дзень нараджэння, некалькі чалавек з Народнага Фронту збіralіся павіншаваць яго і з самай раніцы тэлефонавалі яму дадому, каб дамовіца аб сустрэчы. З Амэрыкі мне патэлефанаваў муж, Зянон Пазняк, сказаў, што размаўляў з Васілем Уладзімеравічам па тэлефоне, павіншаваў яго, спытаў, як мы зьбіраемся віншаваць Васіля Уладзімеравіча. Я сказала, што падару кветкі Васілю Уладзімеравічу і ад яго імя.

Неўзабаве мне патэлефанаваў намеснік старшыні Народнага Фронту Лявон Баршчэўскі і паведаміў, што Васіль Уладзімеравіча няма ў Менску, і візіт адміняецца. Але пазней (каля 17-й гадзіны вечара) Васіль Уладзімеравіч адазваўся і запрасіў нас з Валянцінам Асташынскім дадому. Зь вялікім урачыстым бела-чырвона-белым букетам прышлі мы ў дом вялікага пісьменніка. Васіль Уладзімеравіч сам адчыніў дзвіверы. Твар яго съяццю радасцю. Было надзвычай добра і ўтульна ў ягоным менскім доме... Гэта быў дом, дзе любілі сяброў, любілі ўсё наша, беларускае. Памятаю, ён сказаў, што кожны дзень слухае радыё „Свабоду”, бо вельмі чакае звестак, як ён сказаў, „пра нашых дарагіх пілігрымаў” (гэта ён казаў так пра Зянона Пазняка і Яргея Навумчыка, якія тады былі ў ЗША).

Калі мы апынуліся ў эміграцыі, Васіль Уладзімеравіч некалькі разоў віншаваў нас са съятамі, падтрымліваў, прысылаў паштоўкі. Ён сам вымушаны быў жыць за мяжой, і добра разумеў, як цяжка быць удалечыні ад роднага дому. Я некалькі разоў чула ягоны голас па тэлефоне, калі ён



62. Зянон Пазняк і Васіль Быкаў. 1993 г.

тэлефанаваў мужу. Гэта быў вельмі цёплы голас, голас блізкага чалавека... Нас раздзялялі межы розных краінаў, але ён заўсёды быў у полі маіх думак, добрых і сьветлых.

Да Васіля Ўладзімеравіча ў мяне заўсёды быў вялікі давер. І калі да горла падступаў камяк ад настальгічнай тугі па Беларусі, я ў думках звярталася да Васіля Ўладзімеравіча, рассказываючы яму пра ўсё-усё. Я ведала, што ён авабязкова падтрымае. Калі-небудзь (думалася мне) я насамреч ўсё раскажу яму, – а ён зразумее і пашкадзе.

І вось Васіль Ўладзімеравіча ня стала. І я ўжо ніколі не расскажу яму пра тое, пра што так шмат рассказвала яму ў сваіх думках...

\* \* \*

Васіль Быкаў лічыцца „пісьменнікам ваенай тэматыкі”. Шмат хто любіць яго менавіта за гэта, бо любіць літаратуру „пра вайну”. Тыя ж, хто не звўляеца прыхільнікам такой літаратуры, магчыма, ня надта съплюшаюць раскрыць ягоныя творы і заглыбіцца ў мастацкія сюжэты. На мой погляд,

недакладна ўспрымаюць творчасць пісьменніка і адны, і другія. Васіль Быкаў ня ёсьць пісьменнікам толькі „ваенным”. Васіль Быкаў – вялікі беларускі пісьменнік. Гэта пісьменнік беларускага характеру і беларускай душы. Тыя сюжэты, калізі, якія ён апісвае ў сваіх творах, толькі нагода, каб расказаць пра нас, беларусаў. У вобразах Васіля Быкава я бачу ўсю Беларусь, якую ведаю зь дзяцінства. Учынкі ягоных герояў, спосаб думанья, паводзіны – усё-усё нашае, беларускае, і добрае, і ня вельмі. І разам з тым – агульначалавече. Бо беларус – і падобны, і непадобны ні на каго іншага. Характар быкаўскага Беларуса – унікальны, як унікальная нашая шматпакутная нацыя.

Разгарнем і перачытайма сёньня ягоныя творы, угледзімся ў ягоныя вобразы – і мы пераканаемся ў гэтым. Пачнём хаця б з аповесці „Мертвым не баліць”, ці адкрыем першую старонку аповесці Васіля Быкава „Сыцожа” зноў – і цяжка адараўца, пакуль не перагорнем апошнюю.

\* \* \*

## „СЫЦЮЖА”

Падзеі аповесьці „Сыцюжа” разгортвающа ў цяжкім часе нашай гісторыі. Тут адлюстравана беларускае жыццё, прыстасаванье да яго і выжыванье простага чалавека ў сітуацыі бальшавіцкага гвалту даваенай калектывізацыі і пачатку 2-й Сусветнай вайны. Галоўны герой аповесьці – Ягор Азевіч. Тонка і пасыльдоўна раскрывае аўтар характар героя. Усё ягоныя ўчынкі і матывы гэтых учынкаў, псіхалёгія яго думаньня: імкеньне сумясціць несумяшчальнае – вынікаюць з самога сюжета. Перагорнем разам старонкі аповесьці.

У пачатку вайны раёnnыя работнікі, раёnnнае начальнства (у тым ліку і Ягор Азевіч, які да вайны працаўваў у выканкаме, потым у райкаме партыї) арганізоўвае атрад, каб распачаць барацьбу супраць немцаў. Немцы пачалі іх лавіць і ганяць па лесе, і яны вырашылі зашыцца ў непраходны лясны куток, далей ад вёсак, за балотамі. Тым часам на фронце рабілася, як кажа аўтар, „няведама што”, і аднойчы адзін з іх утёк і данёс у паліцию. „Партызаны” ледзь уцяклі з месца стаянкі, а прадукты прапалі.

Праз нядоўгі час адны загінулі, іншыя здрадзілі. Невялікая групка апынулася ў балоце. І ўрэшце „Азевіч, – піша аўтар, – застаўся адзін, нібыта ўжо не партызан, а згладнелы няўдака-чалавек, і яму патрэбны былі людзі, харч, жытло. Без таго, адчуваў ён, нядоўга стрывае. На носе зіма. Зімою ж аднаму ў лесе – пагібел.”

Куды ісьці? І ён ідзе шукаць вёску. Холадна, хochaцца есці, у намоклых ботах ацежалелі ногі. На ўскрайку лугавіны ён паварочвае да стажка, крыху адпачывае і ідзе далей. Змучаны і згала-даўшы Азевіч нарэшце трапляе на хутар і просьцца пераначаваць. Але ноччу некуды зынкае гаспадар. „Мабыць, у паліцию”, – прамільгнула ў галаве Азевіча. І ён выскоквае на двор і бяжыць у ноч.

Далей аўтар знаёміць нас з даваенным жыццём Ягора Азевіча. Гэта сціплы сялянскі хлапец з працаўтай сялянскай сям'і, якому ўсё гэтае гаспадарства блізкае і дараюе зь дзяцінства (і сама гаспадарка, і конік, якога ён з любоўю даглядае). Раённы начальнік Заруба прапаноўвае Ягору працаўца вочыкам на рыйвыканкаме, і для яго пачынаеца новае (ужо не сялянскае) жыццё ў раёне.

Чым болей ён працуе, tym болей яму пада-баеца ягоны начальнік. „Заруба быў шчыры працаўнік, – чытаем мы, – большасць дзён матляўся ў паездках па раёне, усё на людзях, на сходах. І пра вочыка свайго клапаціўся, як ба-цька. Калі дзе частавалі старшыню РВК, дык ён клікаў і вочыка, калі начавалі, дык прасіў уладаваць і Ягора...”

Тым часам у раёне пачынаюча арышты „вора-гаў нарада”. У Ягора няма няянавісці да „вораагу народу”, аднак аўтар так апісвае стан ягоных думак: „Нікога з арыштованых ён ня ведаў. Але калі ворагі нарада, дык што ж? Тады нават добра, што арыштовалі. Тых ужо арыштоўвалі ія першых, увесень узялі аж шэсць чалавек, пра тое пісала раёnnыя газеты, ды менскія газэты пісалі, як выкryвалі ворагаў нарада нават ва ўрадзе рэспублікі. А перад тым раскула-чвалі. Нават у іхній вёсцы дзьве сям'і раску-лачылі і выслалі кудысці на Поўнач. Ягор нават памагаў адвозіць.”

Надзвычай цікава раскрыта ў аповесьці праблема калектывізацыі. Народнае непрыняцьцё ка-лектывізацыі – гэтага гвалту над людзьмі – як бы не закранае сувядомасць Ягора. Сялянскі хлапец, ён слухае бацьку і маці, для якіх калектывізацыя – страшная бяда, якае руйнует іхнае жыццё, – і як бы іх ня чуе... Маючы добрае сэрца, ён уверыўся, што іншага шляху, якім ідуць саветы, няма, і прыстасоўваеца.

Размаўляючы з сынам пра калгасы, пра тое, як сялян заганяюць у іх сляй, бацька просіць яго неяк заступніца за іх супраць гэтага гвалту. Але сын адказвае, што палёткі не дадуць нідзе, ні ў Менску, ні ў Маскве. „**Тая вашая праўда скончылася. Іншая пачынаецца**”, – кажа ён бацьку.

Ягора прымаюць кандыдатам у члены партыі. Разам з іншымі партыйнымі кіраунікамі выязджает ў аднаасобніцкія вёскі выбіраць плян зборжана-рыхтовак. У асабліва ўпартых, „сабатажніцкіх” (як казалі бальшавікі) вёсках Ягор (як і іншыя) ходзіць па хатах і разбівае жорны, каб сяляне не малолі зборжжа, а здавалі яго дзяржаве. Плачучы жанчыны, просьць, каб журнаў не разъбівалі, па-казваюць на малых дзетак, кажуць, што ўсё здалі. Але камуністы іх ня чуюць. Вось адзін фрагмент такой сцэны.

„Якраз у той момент з хаты выскачыла кабета з растрэпанымі валасамі, узыняла крыку на ўсю вёску. Яна так бэсыціла і кляла іх, што стала няёмка, нават боязня стала. Старшыня сельсавета кінуўся яе ўтаворвашь, але тая ўсё кричала і плакала. З нізкага акенца цікаўна пазіралі на падворак некалькі мурзых дзіцячых тварыкаў. Дашэўскі, аднак, нічога, здаеца, ня чуў і не зауважаў, адно ведаў – камандаваць: „Поехалі дальше!” За якіх пару гадзін яны пабілі, можа, з дзясятак жорнаў, наслухаліся крыку, праклёнай і лаянкі, асабліва ад жанок.”

Нельга сказаць, што Ягору падабаецца гэтая „місія”, яму нават няёмка і школа людзей, але пад жорсткім позіркам кірауніка групы Дашэўскага ён выконвае ўсё загады, нават разбівае жорны ў доме сваіх бацькоў, хоць гэта прыносіць яму немалых пакуты. І гэта істотнае ў характеристы Азевіча: ня хоча, але начальніцтва кажа, што трэба, і ён рабіць ўсё, што гэтаму начальніцтву трэба.

Ягор рэгулярна чытае раённую газету „Шлях камунізму”, дзе тлумачыцца лінія партыі ў суязі з калектывізацыяй, і як бы прымас на веру гэтую „лінію партыі”. Але жыцьцё ставіць перад ім новыя выпрабаванні.

\* \* \*

Нечакана Ягора выклікаюць у райаддзел ГПУ да „таварыша Мілавана”, які вучыць яго: „**кам-самолец, дык авабязаны шчыра супрацоўнічыць з органамі!**”. Ён распытвае Ягора пра Зарубу (куды той найчасцей сэздзіць, з кім сустракаецца). Але Ягор не даносіць на свайго начальніка і думае расказаць ўсё Зарубу. Яму загадваюць пра гэта маўчаць. Ягор пужаеца і маўчаць.

Праз нейкі час Мілаван выклікае яго ізноў. Ягор злуеца на энкавэздзіста (маўляў, чаго прычапіўся?), і на подлых учынкі на ўдзеле, не становіца даносчыкам. Такім чынам ён хоць і выбірае бок новай улады, але хоча застаца на пазыцыях народнай маралі. І „новая ўлада” падбіраеца да яго з іншага боку.

Ягор наведвае камсамольскія палітзнянікі, якія праводзіць маладая камуністка Паліна Пташкіна, пачынае сам выступаць на сходах mestachkovай камсамольскай ячэйкі, уцягваеца ў камсамоль-

скую працу. Раённае начальніцтва раз'язджаетца па раёну агітаваць за калгасы (у тым ліку і Заруба, якога вязе Ягор). Зы імі у воз садзіцца і Паліна. І калі яны заначавалі ў старшыні сельсавета ў вёсцы Трыкуны, Паліна сама прыходзіць ноччу да збыянтэжанага Ягора ў камору (трысыцень).

Раніцай Ягор адчувае сябе няёмка, мучаеца з сваім каханьнем, Паліна ж, наадварот, робіць выгляд, што нічога ня здарылася. Але праз 2-3 дні яна зноў прыходзіць да яго і паміж пацалункамі пытгаеца пра Зарубу:

„Слухай, ён даўно ў Кандыбічах быў? Ну, у таго настаўніка?” – „На тым тыдні быў”, – сказаў Ягор. „І начавалі?” – „І начавалі”. „А яшчэ хто там быў?” – „Ну гэты, што зь Менска прыядзіцай Упаўнаважаны”. Яна зноў прыціхла, прыслушалася. „А пра што гаварылі, ня чуў?” – „Ня слухаў”, – проста сказаў Ягор. „А ты паслухай. Паслухай калі. Добра?” – „А нашто?” – „Нашто? На то! Твой Заруба ведаеш хто?” – „Хто?” – „Скрыты белагвардзеец, паніў?” – „Як белагвардзеец? Ён жа бальшавік. З рабочых. На грамадзянскай быў камісарам ваенных курсаў”. – „Залівае! Нікім ён ня быў. Ён скрыты вораг. Паніў? І ты за ім пасцікай. З кім ён і што? Недарма ён да таго настаўніка ў Кандыбічы зачасцьцю. Родная кроў. Той жа таксама контра. Пэстыга. Папоўскі сынок”. – „Во як!” – зьдзіўіць зусім збыянтэжаны Ягор. „А я думаў...”

Потым Паліна зноў зынікае на тыдзень, а Ягор сумуе і пакутуе. Праз нейкі час яна прыходзіць, але яе цікавіць не Ягор, а тое, ці былі яны з Зарубам у вёсцы Кандыбічы, пра што гаварылі і ўрэшце – загадвае напісаць на Зарубу данос. Ягор, перапоўнены каханьнем і пяшчотай да Паліны, ён разгублены, і ўсё ж данос пісаць адмаўляеца. Тады Паліна піша сама і просіць Ягора падпісаць... Ён вагаеца, разумеючы, што „гэта нядобра”. „**Нядобра? Затое па-бальшавіцку**”, – адразе Паліна.

Пачуўшы ад яе „**Ягорка, ну! Зрабі тое для мяне! Ну, для нашага каханья**”, ён адступае і падпісвае данос. (Інтэрвю Паліны пасля гэтага да Ягора раптоўна прападае і яна кідае яго.)

„Па-Быкаву”, атрымоўваеца так: Ягор добры вясковы хлапец, працавіты, спрытны і г.д.

Але быць праста добрым чалавекам – гэтага аказваецца зусім не дастаткова. Проста „добра чалавек” без цвёрдай пазыцы можа пайсці на ўчынак, які зруйнаваюць іншаму. Ягор спрабуе сумясціцу прыстайнасьць і служэйнне бальшавікам. Гэтыя яго імкненіні абрынуліся, бо яны не сумяшчальныя. І гэта агульны лёс тых, хто прыстасоўваеца.

Ён перажывае, пакутуе, што падпісаў данос, стараеца не глядзеце у очы Зарубу. Вось як аўтар перадае псаходзягічны стан героя, падпісаўшага данос на невінаватага чалавека: „Ягор трапіка ўвайшоў у кабінет, Заруба сядзеў, цяжка аблегшыся на стол, неяк уважліва паглядзеў на возчыка. Той аж абмёр пад гэтым ягоным позіркам...”

Зарубу (і яшчэ некалькі чалавек) арыштоўваюць. Ягор ўсюды чуе пра „выкryванні ворагаў” і як за „паратунак” хапаеца за прапаганду (у газетах, маўляў пішуць, што гэта ворагі). Ён сумакойвае сябе, разважаючы: „Хай сабе Заруба і быў вораг народа і выкрыты белагвардзеец, але Ягор у яго сяму-тamu навучыўся. Ну хоць бы выступаў”.

Паступова „добра чалавек” Азевіч, уступіўшы ў дачыненьні з бальшавіцкім злом, прывыкае да яго, як да нармальнасці.

Так Быкаў падводзіць чытача да высновы: калі са злом не змагацца – яно становіца нормай. І гэта філясофская выснова Быкава пераканаўча раскрываеца далей..

„**Органы між тым рэгулярна прарэджвалі рабінае кіраўніцтва, хапалі ўвесну, хапалі ўлетку.** Азевіч даўно ўжо не ламаў галаву над пытаньнем: завошта або како ўзялі? І ён, і ўсе навокал ведалі, што могуць узяць кожнага, абы знайшлася якая прыдзірка. Зрэшты, і без прыдзіркі бралі таксама. Тое было як лёс, як зыняцкая благая хвароба.”

Пасля сканчэння камсамольскіх курсаў ў Менску Ягора накіроўваюць кіраўніком камсамольскай ячайкі на лесапільню. Ягоная сувядомасць усё болей становіца партыйнай.

Ён знаёміца з суседкай Анэллю. Яны падружыліся, але „хапун” забраў бацьку Анэлі (як „ворага народа”), і Ягор адразу кідае дзячынну, а сустрэўшы яе, пераходзіць на другі бок вуліцы.

Незадаважна для сябе, Ягор становіцца іншым чалавекам. Ён ужо гатовы жыць не па сэрцу, не па сумленню, а па партыйных інтарэсах. Гэта ўжо выраблены чалавек, які ведае, з кім яму можна дружыць, з кім не.

І ўсё ж далейшыя падзеі паказваюць, што гэты працэс яшчэ не канчаткова узяў у абщугі Ягора. Прыгадаем яшчэ адзін важны эпізод у развіцці яго характера.

\* \* \*

У сувязі з падпісай на пазыку, у вёску выезджае увесе актыў (і райкамаўскі інструктар Азевіч).

Калгас, арганізаваны ў роднай вёсцы Ягора Ліпаўцы ледзьве ліпіць, не хапае насення на сэйбу. Ягоная маці хворая, бацька памёр. Есці няма чаго, хлеб скончыўся. Пракурор Гарадзілаў, які бачыць галечу ў доме Ягора, пытае: „**Каго ж мы тады падпішам? Ці гэта толькі ў вас так? Маёць, ваша дзярэўня – выключэнне? Як вы лічыце?**” – „**Выключэнне! –** злосна кінуў Ягор і з яшчэ большай злосцю дадаў: – **I раён выключэнне! I ўся Беларусь выключэнне!**” Сказаў і спалохаўся, убачыўшы ў вачах прокурора такі ж самы спалох. Абодва, зацияўшы ў сабе страх, замоўклі.”

Вось, нарэшце, і намацаўся характеристар Азевіча: сказаў і спалохаўся. Цярпеньне яго лопнула і ён уголос абураеца, але гэтае „абурэнне” ў Ягора на вельмі кароткіх ножках... Волі і характеристару не хапае. Аўтар зноў прыводзіць нас да думкі: гэта тыповы лёс тых, хто прыстасоўваеца.

І яшчэ адзін прыклад. На лесапільню прыслалі на так званае „працоўнае перавыхаванні” настаўніка з містэчка – „нацдэма” Дарошку (бо пра-яўляў вялікую актыўнасць у грамадzkім жыцці, ставіў п'есы на беларускай мове). Ягор шмат размаўляе з Дарошкам, абмяркоўвае розныя пытаньні, з цікавасцю чытае „Новую зямлю”, якую яму дае настаўнік. Гэты чалавек (як і Заруба) выклікае сімпатыю ў Ягора. Вось яго нясьпелыя думкі: „**...быццам і нішто чалавек, разумны і адукаўаны, а во стаў нацдэмам.**” (Хоць ён ня надта што разумее ў сутнасці палітыкі „нацдэмаў”, заўважае аўтар).

Разважаны Ягора выяўляюць несупадзеньне ягонай чалавечай прыроды з патрабаваннямі

новай улады: душой ён цягнеца да „нацдэма”, а партыйны голас нашептвае, што „нацдэм” – гэта дрэнна. Прыроднае, чалавече поўнасцю разыходзіца з рэальнасцю, і Ягор усё часыцей згінаеца перад ёю.

З райкама загадалі правесцы сход і амбэркаўцаць працэс „перавыхавання” настаўніка. Усё ідзе добра, Дарошка на ўсе пытаныні адказаў правильна. Ягор вельмі хвалоеца, ён хоча, каб справа так званага „перавыхавання” скончылася пасыпахова. Але раптам нехта задае настаўніку пытаньне, якое перакрэслівае лёс Дарошкі: „...вось ты і вучыцель, і граматны, а чаму ты, браце мой, па-беларуску гаворыш?” У залі становіца ціха, рашэнне аб „перавыхаванні” адкладаецца.

Ягора выклікаюць ў НКВД і загадваюць напісаць данос на Дарошку (у напыняльнастъчай агітациі). Ягор адмаўляеца, бо падсъведама адчувае праўду Дарошкі. Ён ня згодны з тым, што Дарошка вораг – але сваю нязгоду ён глыбока хавае і надалей застаеца верным камуністам. (Дарошку тым часам арыштуюць за „падрэхтоўку дыверсіі на лесапільні, называюць яго польскім шпінам”.)

І зноў пісьменьнік вяртае нас „у рэчайснасць”, у хвойнік, дзе начаваў змучаны Азевіч. Тоё, што кампазыцыйна аўтар не „падпарадкоўваецца” храналёгіі і апавяданьне ідзе ад умоўна „ци-перашняга” часу, калі галодны і халодны Азевіч шукае „сваіх” і толькі час ад часу ўспамінае сваё даваеннае жыццё, „мінулае”, гэта дае магчымасць пісьменьніку паказаць свайго героя ў працэсе асэнсавання ўласнага жыцця. Ці ўзынімецца ён да раскяяньня, ці стане на іншы шлях? Здаецца, павінен, бо ёсьць сведкам столькіх пакутаў і няшчасцяў людзей, цэлага народа. Ягонае расчараўванье і прасвятленне здаецца вось-вось наступіць.

Холадна. Азевіч ідзе далей, у Завішша, да былога сябра Вайцяшонка, бацьку якога, відавочна, ня любіць саветаў. „Савецкай уладзе служылі. Што заслужылі во? – сказаў і прымоўк стары.

З разважаньняў Ягора відаць, што ён згодны з бацькам Вайцяшонка, але далей „згоды” ня ідзе.

„Заслужылі няшмат, – пагадзіўся ў думках Азевіч. – І яшчэ што заслужаць – невядома.. Хто – каня, а хто, можа, і кулю. Як многія...”

Ягор Азевіч просіць Вайцяшонка пажыць у яго, але той адмаўляе. Зноў пайстае пытаньне: куды ісьці далей?

У гэты цяжкі момант Азевічу хочацца толькі да-дому, у родныя мясыцыны, куды яму дарогі і няма. Раптам да яго слыху далятае тупат капытоў – гэта мясцовая кабета з дзецымі сдзе ў вэску. Азевіч просіца пад’ехаць і даведваецца пра іхню трагічную гісторыю. Бацькоў гэтых дзяцей (яны былі вясковымі настаўнікамі) забілі партызаны. Прышлі ноччу да іх, каб забіць немца, які пасяляўся ў доме настаўнікаў. Бацька стаў прасіць, каб таго не забівалі, бо тады немцы заб’юць усіх. „Ах ты халуй нямецкі, фашыстаў зашышчаеш!” – закрычалі партызаны. Яны застрэлі і немца, і настаўнікаў. І вось дзяцей цётка вязе да сябе.

Сутыкнуўшыся ў чарговы раз з людзкім горам, Ягор Азевіч разважае: „Ды і што ён мог зрабіць, чым сущэшніць людзей. Можа так было і трэба, а можа, і не. Як зразумець цяпер, хто вінаваты. Вінаватыя вайна і людская жорсткасць, ня-навісіць і непрыміримасць, што раздзірала людзкія душы. Стралялі, нішчылі, білі – ня дужа разбіраючыся, ня надта мяркуючы-судзячы – абы больш крыві – і сваёй і варожай. Але ці гэта пачалося толькі з вайной і ці да вайны было ня тое ж самае.. Цэлыя горы трупай. Цяпер, пачуўшы туго размову на начайнай дарозе, ён увогуле разумеў тых местачковых настаўнікаў і іхні клопат пра гэтых во дзяцей. Мабыць любоў да іх, а не прыслужніцтва да немцаў змусіла іх пярочыць партызанам. Але ці захацелі тое разумець партызаны? Апантаныя сваёй мэтай, можа, падагрэтыя загадам камандзіра, пабілі і тых, і гэтых.”

Здавалася б, выснова вось-вось адкрыеца Азевічу, бо ўсё відавочна. Але ён нясымела нават ў думках і далей гэтых горкіх думак Азевіч ня ідзе.

Зсеўшы з каня, Ягор ідзе преч ад дарогі, у абліх вэскі, шукае якую-небудзь будыніну, гушчар, хойнік, каб скавацца, але трапляе на роў, паросшы кустоўем, які пралёг упоперак шляху. Ён палез у гэту шэрную прорву. Упаў, хацелася паляжаць, але небяспека заснүць і замерзнуть прымусілі падняцца. Выбрацца адсюль аказалася вельмі цяжка. А сынег усё сыпай.

Апісаньні стану прыроды ў аповесьці маюць вялікае значэнне. Чытаючы Быкава, пераконваешся, што кожнае слова, кожнае такое апісаньне – на месцы, вельмі адпаведнае і дапамагае зразумець унутраны съвет героя. Быкаўскія апісаньні настолькі рэальныя, слова падабраныя настолькі дакладна, што чытач лёгка ўяўляе гэтую мастацкія вобразы-карціны і востра перажывае разам з аўтарамі стан ягонага героя.

Учытаемся ў адно з апісаньняў. „Дужа моцна дзымуў вечер, часам проста рваў на ім полы шыняля, выдзымуваючы рэшту небагатага яго цяпла. Рукі Азевіч трymаў у кішнях, так яны менш зяблі, ішоў марудна, клыпаў кудысьці па касагорыне ўніз... (снег) пасыпаў, бы з торбы. Вечер гнаў снегавую драбнату, асыпаў ёю травяністы дол, сек па сыпіне, плячах, па яго злубінелым картузе і асабліва балоча – па голых вушах. Начную далеч ураз заслала белай імглістай мітусыней, дол высьвеціся, на вачах стаў незвычайна блілец уначы, і тады Азевіч з трывогай падумаў, куды ж ён выйдзе?” „У полі побач не было нават дрэва, адно ваўсю ляготаваў вечер і снег.”

Чытаючы гэтую радкі, мы амаль фізично адчуваєм холад. (*Вечер „дзымуў”, „рваў, выдзымуваючы”, „гнаў снегавую драбнату”, „асыпаў”, „сек”; снег „пасыпаў бы з торбы”; Азевіч „ишоў марудна, ён проста клыпаў”*.) Ствараеца ўражаньне, што усё кругом, увесь съвет уздельнічае ў суцэльнім хаасе.

З цяжкасцю выбраўшыся, Азевіч „брыдзе, як п’яны”, ідзе „з угнутай галавой” (так было зручней на ветры) і натрапляе на плот. Гэта было гумно – ток ці павець. (Як высыветлілася пазней, гэта была вёска Заброддзе, дзе яны да вайны бліжорны па хатах.)

Ён зайшоў у пустую будынку і закапаўся як мага глыбей у сухую кучу гарохавіны. „**Ягонае цела здрыжлася на ветравым снегавеі, і карцела суняцца, сабраца ў камяк, каб як-не будзь сагрэцца**”, – піша аўтар.

Азевіч доўга ляжыць хворы ў забыцці. Жанчына, якая прышла па салому, і пачула ягоны стогн, выхажвае яго. А калі ён прыходзіць у съядомасць, то разважае над сваім жыццём. Ён трапіў у абставіны, зь якіх ня ведае, як выбрацца.

Апісаньне разважаныя героя – гэта быкаўскі мастацкі вобраз Бяды. Учытаемся:

„Чаму ж ён і каго можа навучыць, той яго куртациенкі вопыт? Ня скажаш, што шмат чаму доброму. Але ўжо благому, таму, як ня трэба, – гэтага ў ягоным вопыце было процыма. Але чаму так? Ці ён калі ленаваўся, шкадаваў сябе, ці рабіў што ня так? Ён гатовы быў вылупнуцца са скury, каб зрабіць усё выдатна, як тое патрабавалася ад бальшавіка. Але што выходитзі з тae руپнасці, на чию яна ішла карысць?.. Ён жыў па чужым сумленыні, па чужых звычаях, чужых законах. Жыцьцё і людзі распараджаліся ім, як хацелі. І як было ў тых умовах зрабіць што інакш?.. Як бы яму то ўдалося, ён не разумеў і цяпер. Яго б за некалькі дзён сцерлі на парахню. Таму круціўся, як мог, пакутваў і саромеўся. Толькі каму была справа да яго пачуццяў, калі ад яго патрабаваліся вынікі.”

Лежачы ў гумні, Азевіч успамінае мінулае, разважае пра сэнс іхнага „сацыялістичнага змаганьня” і прыгадвае, што да вайны, ён „сцяяўшы сэрца, тады намагаўся думаць: тое патрбна дзеля вышэйшай мэты. Хоць бы дзеля краіны, сацыялізму, дзеля будучыні. Мабыць, так думалі-лічылі многія, калі ня ўсё, хоць бы і з іх, раёнага кіраўніцтва, ды ішлі гады, і ўсё выразней рабілася разуменьне: калі тое на шкоду тым, хто тое рабіў, дык, мусіць, і не на карысць будучым пакаленням. На згубу і тым, і гэтым.”

Як бачым, зразумець – зразумеў, але што рабіць – ня ведае.

Калі ён папраўляецца, размаўляе са сваёй выратавальніцай: „**А хлеб у вас ёсьць?** – Хлеб ёсьць. Намалола на тым тыдні, дык сипякла тры баханы. **Ня тое, што ў калгасе.**”

І аказалася, хлеб намалола яна на журнах, якія пабіла тады на тры кускі каманда, у якой уздельнічаў і Ягор Азевіч. Муж зрабіў абручы і, саставіўшы камяні, малоў ўначы. (Пазней яго забралі энкавэдзісты.) І цяпер вось гэтая сялянка корміць сваім хлебам таго, хто бурый жорны, буй камяні.

У канцы аповесьці Азевіч ідзе змагацца да-лей. Азірнуўшыся на сваю ўратавальніцу, Азевіч

першы раз перахрысьціўся, бо не хрысьціўся зь дзяцінства. Быкаў піша: „**Але адчую, што цяпер было самы раз – прынамсі, не зашкодзіць. А то і паможа. Яму і той цётцы, і ўсім, хто апінуўся ў бядзе. Бо хто ж яшчэ паможа...**” Стан душы Азевіча тут выяўлены психалагічна дакладна.

\*\*\*

Па-майстэрску, ня змушана дае пісьменыкіх характар Ягора Азевіча ў разьвіцці, праз яго ўчынкі і дзеянні паказвае характар беларуса, дзе ён вытрымлівае, дзе не. Станоўчы ці адмоўны гэты быкаўскі персанаж? Напэўна, і на тое, і не другое. Мы, чытачы, асуджаєм Ягора за некаторыя ягоныя ўчынкі, але ўрэшце рэшт спачуваем ягонаму цяжкаму лёсу, у якім мы бачым народны лёс, беларускі лёс пад бальшавіцкай акупацыяй. Герой жыве і дзеянічае ў цяжкіх абставінах, у якіх ён,

фактычна, павінен выжываць. Спачатку Азевіч гэта не ўсьведамляе, але паступова пачынае ўсьведамляць. У канцы аповесці ён ужо іншы чалавек. Ён ужо зусім не перакананы ў справядлівасці тae „барацьбы”, у якую ён паверыў спачатку. Але да чаго прывядзе гэтае ўсьведамленыне?

Наперадзе вайна, перамога і пасльяваенны сталінізм. Быкаў не дае нам адказу. Ён дае чалавека ў пагранічнай сітуацыі і пакідае яго, раскрыўшыя ягоны характар у абставінах, якія былі характэрныя для цэлага пакалення. Высновы – за чытачом.

### **Галіна Пазняк**

*2004 г., Варшава*

*Надрукавана: („Беларускія Ведамасці”, –2005-2006, №1(55), стар.6-10).*

# ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

(Успамінаюць сябры Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ)

**Юры Беленкі.** – Як памёр Васіль Уладзімеравіч, мне патэлефанаваў Уладзімер Раманцоў і кажа: „Свабода” перадала. Трэба рабіць адпаведныя заходы.” Потым тэлефанаваў Зянон Пазняк. Адразу сябрамі Фронту было прынята рашэнне стварыць Камісію па пахаваны. Рашылі звязвацца з Рыгорам Барадулінім і Генадзем Бураўкіным.

Я патэлефанаваў Рыгору Барадуліну. Ён кажа: „Звязвайся з Бураўкінм”. Я назадутра звязаўся з ім і кажу: „Трэба ствараць Аргкамітэт.”

Бураўкін адказвае: „Нашто ствараць Аргкамітэт паралельна, я баюся. Мы павінны далучыцца да агульнага Нацыянальнага Аргкамітету, улады ўжо стварылі такі камітэт. Мы сабраліся і далі свае прапановы, хто ўвойдзе ў гэты Аргкамітэт.”

Ён стаў пералічваць гэтых асобаў, якія (на яго меркаваньне) павінны ўвайсці ў Аргкамітэт па пахаваны. И потым (забігаючы наперад) скажу, што ўлады як бы фармальна пакінулі там з пісьменынкаў толькі самага Бураўкіна і старшыню пісьменынцкай Рады Алеся Пашкевіча. А астатніх праста цынічна выкінулі, і, фактычна, ніякага „грамадzkага” Аргкамітету не атрымалася. Уз-началіў – генэрал КГБ Чаргінец (ён жа ўззначаліў пэўную камісію гэтай „палаткі”) і ўся астатнія такая ж публіка. Там быў Міністар культуры Гуляка і ўсе астатнія. Але быў адзін такі момант (я думаю, ён вельмі важны, яго трэба адзначыць). Я патэлефанаваў да ўдавы Васіля Быкова, выказаў спачуваньні і кажу: „Васіль Уладзімеравіч – гэта і сябра руху, і Партыі БНФ, ён быў каля вытокаў Народнага Фронту.”

Яна нават не дала мне сказаць і кажа: „Так, так, так.”

Я кажу: „Мы хацелі б годна, дастойна праводзіць Васіля Уладзімеравіча.”

Яна кажа: „Воля нябожчыка была, каб быў нашыя сыцягі, і паболей. И каб труну несылі сябры.” Яна нават двойчы сказала, што труну павінны несыці сябры. Яна пераказала слова самога Быкова, яго жаданьне. Яна ізноў паўтарыла пра нашыя сыцягі: „Гэта была воля Васіля Уладзімеравіча.”

Верагодна, ён раней выказаў такія думкі. Гэта мяне так натхніла, і я кажу: „Я даю вам абязаньне, што сыцяго будзе шмат.”

Мне пазваніў Сяргей Навумчык з Прагі. Я яму сказаў, што мы рыхтуемся. Трэба, каб і вянкі адпаведныя былі, нацыянальная сымволіка, і што месцы гэтым займаемся.

Ён кажа, што ёсьць інфармацыя, вельмі іх добрая, таму вянкі павінны быць завезены ў Дом літаратора. Хаця (ямагу сказаць) я перамовы пэўныя вёў, потым яшчэ званіў да Бураўкіна, казаў: так і так. Ён нешта адмахваўся, і Пашкевіч адмахваўся. Урэшце рэшт мы з калегамі сабраліся (у прыватнасці, прысунты тут Валеры Буйвал, спадарыня Кацянкава, яшчэ іншыя калегі), паехалі ў пахавальню бюро на Альшоўскага, замовілі Бел-Чырвона-Белы вянок, замовілі іншыя вянкі, каб яны адпаведна выглядалі. (Таму што былі званкі ад Зянона Станіславіча Пазняка з просьбай, каб быў вянок ад ягонай сям’і, ад Сяргея Навумчыка, ад нашай Партыі і інш.)

Я звязрнуў увагу, што мы былі першыя. Работніцы пахавальнага бюро ведалі, што памёр Васіль Быкаў, але мы першыя былі, хто прышоў туды за-казваць вянкі. Калі наш вянок пад заказ быў ужо зроблены, туды сталі звязаць людзі замаўляць вянкі. Мы пабачылі там і ад пісьменынцкай Рады і ад палітычных партыяў. Гэта такая дэталь.

Я пагрузіў вянкі ў сваю машину. Мы ўзялі яшчэ бел-чырвона-белыя стужкі (яшчэ фабрычнага вырабу, са старога запасу, калі нацыянальная сымволіка была дзяржаўной) і, ведаючы папярэджаныне С. Навумчыка, паехалі ў Дом літаратора. Перад кабінэтам, дзе засядалі Пашкевіч, ужо вянкі стаялі. У іх была нейкая нарада. Я заходжу і кажу: „Шаноўнае спадарства, я размаўляў з ўдавой, і ўдава сказала, я паўтараю яе фразу, што было жаданьне нябожчыка, каб былі нашыя нацыянальныя сыцягі і труну каб несылі толькі сябры.”

Яны так прамаўчалі. Я кажу: „Мы паедзем з калегамі забіраць труну.”

Тут жа – тэлефон (можа яны хацелі пераканацца ў гэтym). Я набіраю тэлефон Ірыны Міхайлаўны, прадстаўляюся. Яна мае слова падцьвярджае. Але кажа: „Званіце сыну Васіля Ўладзімеравіча, бо, – кажа, – я хацела сама ехаць забіраць цела нябожчыка, але мне пазванілі і сказалі, што гэта на ёсьць нашая традыцыя, што ўдава не павінна забіраць цела з труной, хаяць, – кажа, – я ў гэтym вельмі сумніваюся (яна дала зразумець, што ня верыць гэтаму). Таму звяртайцеся-званіце да сына і разам з сынам забірайце.”

Я тут жа набіраў нумар сына Васіля Ўладзімеравіча. Ён вельмі адэкватна гэта ўспрыняў, выслушай нашыя спачуваныі і сказаў: „Добра, што вы так адгукнуліся.” І дадаў: „Ужо ёсьць пэўная дамоўленасць, з морга паеду забіраць я, мне даюць машыну. Там будзе машына Чаргінца і яшчэ нейкага. Вы можаце так не турбавацца, праблемы, як бы, не павінна быць.”

Але я ведаю гэтыя ўлады. Таму я спытгаў адрас сына Васіля Ўладзімеравіча (я ніколі ў яго ня быў) і спытваў, у колькі трэба быць, калі забіраць.

Папярэдне мы сабраліся на Ўправе БНФ і я перадаў волю нябожчыку. Я сказаў: „Шаноўныя сябры, памёр вялікі пісменнік, вялікі чалавек, наш калега, сябра Партыі, Сойму БНФ, які стаяў ля вытукаў Фронту. І таму мы павінны зрабіць усё годна. Павінна быць шмат нацыянальных съязгоў, і каб нашыя людзі (а не чужыя) несылі труну.”

Назаўтра мы павінны былі ехаць да сына Быкава і ў морг. Я неяк адчуў, што гэтыя ўлады так справу не пакінцуць, што яны захочуць перашкодзіць нацыянальнаму пахаванню Быкава і зрабіць рэжымнае, маўляў, мала таго што ён „стіхі пісал” дык ён яшчэ – і з намі. Тым больш, што прышла ўжо інфармацыя (пасыля маіх званкоў), што ніякай „нацыянальнай” камісіі няма, што ўлады дапусцілі ў гэтую камісію толькі двух пісменнікаў (Пашкевіча і Бураўкіна) і такім чынам бяруць пад свой контроль пахаваньне чалавека, якога не-навідзелі, які іхны рэжым не ўспрымаў. Канешне, мы такога дапусціць не маглі, тым больш сваякі (і сын, і жонка) выказалі жаданын, каб былі свае людзі, а ня нейкія чужынцы, якія так нядобра зім паступалі.

Я напрасіў Сяргея Пятровіча Папкова паехаць разам (трэба было ехаць рана, сын Быкава сказаў,

каб мы былі гадзінаў у 6 раніцы). Мы паехалі на машыне. Бачым, стаіць ужо „Волга” Чаргінца. Выйшаў сын Быкава і кажа: „Ведаце, ездыце ў морг, бо ўжо ёсьць машына адна, другая, мне праблем дaeхаць ня будзе. Ездыце, там сустрэнемся.”

Мы паехалі, бо папярэдне (яшчэ з вечара) Віктар Рабушка высыветліў, дзе цела нябожчыка, у якім морг. Яму далі інфармацыю, назвалі адрас (морг у Барадулянах) і мы едзем. Праезджаєм Лагойскі тракт, выехалі за „кальцавую”, праехалі пост ДАІ і раптам бакавым зрокам я бачу знаёмую посташь. Я – па тармазах, уключыў заднюю перадачу (метраў 30 праскочыў), пад’яджаю. А гэта быў Язэп Янушкевіч.

– Язэп, а чаго ты тут стайш? – пытаюся. Той узрадваўся і кажа:

– Ведаеш, як добра, што ты спыніўся. Зараз праехала машына, там паехаў Алесь Бяляцкі, яшчэ – іх чацьверо чалавек – чамусыці мяне не ўзялі (машына можа пяць чалавек везыці). Паехалі ужо ваенныя з гарнізона, салдаты, паехалі забіраць цела ў морг. Праехала таксама „дайшная” машына ўжо, і ўсе ўжо паехалі.

Ён сеў і мы едзем у той морг, пра які нам паведамілі і пра які ведае і Язэп Янушкевіч. (У машыні ён усё абураўся, чаму яго тыя не маглі пасадзіць, пятым.).

Прыезджаєм у морг. Калія шпіталя стаіць машына, на ёй – выява Пагоні і Бел-Чырвона-Белага съязга. Глядзім, зьяўляецца спадар Кешкурна. Ён садзіцца ў машыну: „О, хлопцы, паехалі.” Вароты ўжо адчыненыя, заязджае ў вароты, мы за ім. Па нейкіх закавулках (ён ведае куды), даязджаєм да морга. Тут разам з Кешкурнам Янукевіч, яшчэ некаторыя – таксама прыехалі забіраць цела. У мяне тут адразу пытаныне: „Гэта ж яны належаць да адной партыі (Бяляцкі і гэтыя), дык дзе Бяляцкі, і дзе вайскоўцы?” Мы зразумелі: адбываецца нешта ня тое. Перамовіліся з Сяргеем Пятровічам, Сяргей Пятровіч пайшоў да ахойніка морга папытаць, ці знаходзіцца тут цела Васіля Быкава. Той адказаў: „Так. Труна знаходзіцца тут.”

Тады пытаныне: а дзе вайскоўцы, дзе Бяляцкі, пра якіх нам расказаў Язэп? Тут Кешкурна кажа: „А, ужо вязуць, там, па дарозе. Уключы „запальваньне”, паехалі.”

Глядзім, сапраўды, ужо відаць: з суседняга морга (мы ведалі, што там два моргі) выязджае з уключанымі фарамі „дайшнай” машына. Я пасъпей выскачыць. Сын Быкова мяне пабачыў, махнуў рукой (маўляў, далучайцеся) да экспрота. Я – у машыну, вырульваю, але ж яны ўжо праехалі. Спрабую прыстроіца ў канец. Не зусім атрымалася. За рулём быў таксама наш калега Генадзь Пляшко, ён неяк так апярэздзіў мяне і стаў перада мной. (На мікра-аўтобусе, там, дзе нашыя людзі, якія павінны быў выносиць труну). Ужо труна вынесена, паставлена ў аўтобус і ўжо ёсьць гэтая працэсія (машын, напўнёна, пяць). Мы едзем ў калёне. Я запалі фары, каб абазначыць таксама рух калёны (бо съпераду йдзе, а ззаду „дайшнай” машыны не было). Мы рухаемся з хуткасцю недзе 50 км. (Гэты Кешкурна едзе у гэтай калёне, перад намі). Выязджаем на Лагойскі тракт (дзе пункт ДАІ). Раптам выходзіць міліцыянт і з усёй калёны спыняе Кешкуруну. Той бярэ управа, калёна рухаецца далей. Выехала на „кальцавую”, потым выехала на праспект Скарыны і там дайшнікі перакрылі рух, дазваляючы калёне выехаць. Але як толькі праехалі гэтыя афіцыйныя машыны – тут жа пусцілі рух. Аднак мы ўсяроўна пасъпелі праскочыць у асноўную калёну. Дарожны паток машын нас не адсёк, хаца відавочна, гэта рабілася съядома, каб нас адсекуць.

Мы рухаемся далей. Пад'яджаем да вуліцы Філімонава. Калёна ў суправаджэнні ДАІ. Перада мной спадар Генадзь Пляшко. Дарэчы, ён чамусыці не ўключочу „блізкае съятло”, каб абазначыць калёну (акрамя таго ён дапусціў два незразумелыя манеўры: першы раз – адсек мяне, хоць не павінны быў адсякаць свайго кіраўніка на машыне, – і на Філімонава – ён спыняеца і калёна съходзіць наперад. Я не могу ўжо рухацца: зълева машына, справа і перада мной. Я блакаваны – не могу ехаць.

**Зянен Пазняк:** – Ён што, не разумеў, што рабіў?

**Юры Белен'кі:** – Матывациёю яго паводзінаў я ня ведаю, я расказваю толькі фактуру.

Калі дазволенае съятло запалілася, едзем далей. Я тады максімальна (колькі толькі дазволена) еду на хуткасці, колькі магчыма, бо ж – правілы і сьветлафоры. Фары ў мяне ўключаныя. Да яз-

джаем да плошчы Перамогі і – перад паваротам налева стаіць „дайшнік”. Я адчыняю шкло і кажу: „Мы адстали ад калёны, мы – на пахаваньне Быкава.” Той стаў нешта пярэчыць, але потым махнуў: едзь! Мы толькі завярнулі – тут адразу другі пост. Я яму – тое самае. Той ужо неяк вяля зэрагаваў – мы і яго праехалі. А потым мы ўжо павярнулі направа (там вуліца Захараўа) і а сразу направа – тулы, да Дома літаратора, дарожка. А там вісіць „цагліна” і стаіць трэці пост. Цікава, што трэці пост, калі я праехаў пад „цагліну”, нават мяне не спыніў. Відавочна, псхіялягічна падзейнічала тое, што калі мяне прапусцілі два пасты, то чалавек, які „набраўся нахабства” і паехаў пад „цагліну” – як быццам ўжо не вымагаў пярэчаньняў, маўляў, так і належыць.

Толькі мы пад'яджаем, у гэты момант уся калёна – там. Яна ўжо спынілася, шыхтующа салдаты. Стаяць машына Кешкурны (як ні дзіўна, яго ж спынілі, відавочна – праверылі дакументы, і ён пасъпел прыехаць, ён апярэздзіў нас).

Калі мы абмяркоўвалі з калегамі нашыя дзеяніні, мы прадумалі і такія дэталі – як мы павінны адпаведна выглядаць. Гэта значыць, павінны быць жалобныя навязкі на руках (бел-чырвона-белая з чорнай стужкай) і павінен быць съяця. Яшчэ мы запрасілі наших калег, каб прышлі да Дома літаратора, каб яны прысутнічалі там з самага ранку (а як толькі тады, калі была афіцыйна абвешчана грамадзянская паніхіда, а з самага пачатку). І вось мы прышлі і бачым: стаяць нашыя людзі. Мы з Сяргеем Пятровічам вышлі, вынеслі съяця, надзелі навязкі (мы і яшчэ два нашыя калегі). Якраз салдаты, выносяць труну. Мы такім карэ ўзялі съяця (чатыры чалавекі, кожны ўзяў за рог съяця, і калі салдаты вынеслі труну і панеслі, мы (чатыры чалавекі) пайшлі са съяцям съследам за труной. На парозе нас сустрэў палкоўнік – камэндант Менскага гарнізону – (потым я ўвесь дзень з'ім кантактаваў). Мы прайшлі ў залю, падняліся наверх. Салдаты сталі ўстанаўліваць труну на пастамэнт. Мы накрылі труну съяцям.

**Сяргей Папкоў:** – Труна яшчэ накрыта крышкай. Як толькі яны паставілі труну, мы адразу ўрачыста накрылі яе съяцям. Чатыры чалавекі: Юры Белен'кі, Сяргей Папкоў, Уладзімер Юхі і Уладзімер Плотнікаў. Присутнічаў генэрал Чаргінец.

**Юры Беленкі:** – Тут падыходзіць гэты Чаргінец, съследам ідуць розныя спадары (Кешкурна, Янукевіч, іншыя людзі) без съягага, без навязак. І тут мы чуем лямант. Чаргінец робіць адпаведны жэст рукой і за-гадвае гэтак салдафоністка: „Уберите!”

Тады я яму кажу вельмі цвёрда: „Гэта воля ба-явога афіцэра – накрыць нацыянальным съягам!”

А там, акрамя яго, прысунтчалі яшчэ іншыя афіцэры (падплакоўнік, здаецца, капітан, ніжайшыя званыні афіцэрал) і салдаты.

Сын Быкава (я яго разумею) маўчыць. Тады раптам спадар Чаргінец дае загад падначаленым (я як былы афіцэр, служб'ю у арміі, ведаю, што такое загад): „Уберите!” І тут жа да нас: „Освободите помешчение!”

Я яму кажу так: „Мы выконваем волю нябожыцька, і ганаровая варта тут застанеца!”

Ён у адказ: „Мы не таму, што вы тут непажаданыя, а таму, што нам трэба упарадкаваць труну, усё паставіць на месца.”

Я кажу: „Добра, выконвайце свае абавязкі, але ганаровая варта тут будзе (мінімум – два чалавекі застануцца).

Ён усяроўна: „Вызваліце памяшканье!” І дае каманду: „Товарищи офицеры, выконвайце за-гад!”

Я тады звяртаюся да калег і кажу яму: „Нас дваіх пакіне памяшканье, але два чалавекі тут будуць. Заставайшесь.” І мы дваіх сыходзім. Засталіся Сяргей Пятровіч Папкоў і Віктар Рабушка. Але пе-рад гэтым быў маленкі эпізод (я прапусціў). Калі Чаргінец стаў так наступаць, тут раптам зьяўляецца Кешкурна і пачынае крычаць на сына Быкава, крычаць, літаральна: „А вы што маўчыце!”

Сын Быкава неяк так... Я разумею, я свайго ба-цьку хаваў. Уяўляю, калі б на мяне хто крычаў на пахаваныні бацькі, каля ягонай труны, нехта збоку – гэта недапушчальна пры любых абставінах. Дзі-кунства. А ён стаў крычаць. Сын Быкава прамаў-чаў. Я тады падыходжу і спакойна цвёрда кажу Кешкурну: „Супакойцеся!”

**Сяргей Папкоў:** – Так, так.

**Юры Беленкі:** – „Супакойцеся, – кажу, – усё будзе так, як належыць, супакойцеся!”

Той, прауда, супакоіўся. Я кажу: „Усе выходзім, у залі застаюцца Сяргей Папкоў і Віктар Ра-бушка.”

Мы вышлі з залі, вышаў і Кешкурна, і ён тут пачаў дэманстратыўна сваіх калег, якія зь ім прышлі, разносіць: „А вы чаму без съяга прышлі! А дзе вашыя павязкі! І г.д. (і гучна так). Гэта ўжо калі мы вышлі з залі ў фе.

**Сяргей Папкоў:** – Калі калегі вышлі, нас так-сама на сцэну ўжо не пусцілі, там салдаты былі. Але мы з Віктарам з павязкамі сталі паслья першага раду і назіраем. Яны пачалі ўпарадкаваць і збіраючы зъянцы крышку. Зніць крышку – зна-чысь зъянцы і съяг. Съяг пачынаюць здымаць, я жорстка кажу: „Съяг не чапауць”!

Тады ў іх такая разгубленасць, і яны кажуць: „Крышку трэба зъянць”.

„Так, трэба зъянць, можаце зъянць”, кажам мы. Тады падыходзіць Скобла бярэ і акуратна згортвае съяг: у адну рэдзь, другую, у чатыры рэдзі склёніт яго і так тримае. Салдаты зъянялі крышку. Скобла тут у разгубленасці, але на нас паглядзеў, бачы-ць, што мы назіраем і заявім пра ўсе дзеяньні, ві-даць, улічыў гта і так павольна разгортвае і тады накрываюць. (Скобла накрываў, здаецца, з сынам Быкава. Яны разгарнулі і накрылі. У нас тут ужо палёгка такая ў душы. Аж тут уносяць лукашысцікі съяг і ставяць, за труной ля галавы, аддаюць варце, і кажуць: трэба ўжо малебен, трэба запра-шаць съятароў. Прышлі съятары, хор уніяцкі зайшоў і там былі нашыя сябры (жанчыны).

**Зянон Пазняк:** – Вы яго арганізавалі?

**Сяргей Папкоў:** – Не.

**Юры Беленкі:** – Мы толькі далі інфармацыю. Прышлі былі съятары трох канфесіяў і трох кан-фесіяў служылі службу.

**Сяргей Папкоў:** – Але ва ўніяцкай царкве там праста нашыя людзі, там шмат нашых сябробу партыі, і сядр іхнага хору былі нашыя жанчыны. Съятары рыхтуючы (а тут ужо каля съяны стая-ць вянкі (дзесяці 6-7 вянкоў, сядр іх троны нашыя). Съятары кажуць: „Трэба пакласці вянкі.” Мы бярэм нашы вянкі і там (хто яшчэ з пісъменынікаў быў) бяруць астагнія, і мы ставім вянкі. Паслья таго, як мы паставілі вянкі, пачалася служба. Вось служба адбылася, паслья службы ўносяць вянок Лукашэнкі, ставяць, варта становіцца іхняя, сал-даты. (На вянку напісана па-руску, што ад Лука-шэнкі.) Тут ужо ўдава прышла, Ірына Міхайлаўна, і яна загадвае прыбраць гэты съяг, чырвона-зялён-

ны, савецкі. Гэта яе загад такі. Тут Чаргінцу нічога не застаецца – яна катэгарычна ставіць гэта пытанье. І лукашысцкі съяць выдаляюць (воля ўдавы і воля нябошчыка).

І тады такая сітуацыя. Лукашысты бачаць, што съяць выдалены, Чаргінец пабег, відаць, кудысьці патэлефанаваў, і адчуваеца – зъмена становішча. Каравул здымаетца, толькі гэбісты, што ахоўвалі савецкі съяць, застаюцца яшчэ тут, калія труны. Мы з Рабушкам (калі выдалілі лукашысцкі съяць) зайшлі на сцэну і сталі каля труны як варта.

І начапал заходзіць людзі. Зайшлі маладыя, здаенца, з партыі „Свабода” і таксама сталі. Людзі начапал несыці вянкі, кветкі, і маладыя ўзялі адзін зь вянкоў і накрылі лукашысцкі вянок, каб яго было ня бачна. Але ён вялікі, а там такі праход для людзей – паміж краем сцэны і труной. І гэты вянок, паколькі ён наперадзе і вялікі, то ён перашкаджаў людзям ісці. Тут падскочылі гэбісты і кажуць: трэба раскрыць. Мы гаворым (і я тут стаю): „Будзе нармальна так.” Але яны: „Не, перашкаджае людзям”. Тады я хлонцам кажу: „Давайце так, гэтыя вялікі перастаўце, а вазьміце меншы, ён усяроўна закрые, але ня будзе так перашкаджаць.”

Бяруць – большы ўбок, а меншы ставяць і зачырываюць таксама. Я адыходжу тады ўжо. Пашлі патроху людзі. Тут падыходзіць да мяне Бураўкін:

– Сяргей, трэба ж ісці на кампраміс, адкрыйце ви, здыміце гэтыя вянок, адкрыйце лукашэнкаўскі, няхай ён будзе.

– Генадзь, – кажу я, – ну ты што, я такое буду рабіць? Ты што, не разумееш усяго? Вельмі ж добра ўсё зроблена.

– Ай, ты не разумееш, усё ж паламаеца, трэба ісці на кампраміс!

– Нічога, – кажу я. – Я нічога рабіць ня буду. Хлопцы паставілі, і яны правільна зрабілі.

І тут людзі пайшлі, засыпалі ўсё кветкамі, заклалі, нічога не было й бачна. І як толькі людзі пайшлі, там стаяў Уладзімер Юх. Ён кажа: „У мяне съяць вялікі, наш, фронтайскі.”

Я кажу: „Давай, станавіся там, дзе быў гэты лукашысцкі, станавіся туды ля галавы і разгортвой съяць.

**Зянён Пазняк:** – Я бачыў фатаграфію, што ў галавах стаіць Уладзімер Юх з нашым съяцам.

**Сяргей Папкоў:** – Так. Пачалася працэсія. Спакойна ўсё адбывалася, вельмі шмат людзей было.

**Юры Беленькі:** – Я вяртаюся да таго моманту калі труну вынеслі з катафалку (калі прывезылі з моргу). Мы сталі ў карэ са съяцам. На супрацьлеглым баку вуліцы стаяла вялікая група міліцыянтаў, відаць, і КГБ было, стаяў Бяляцкі, здымаў ўсё на відза-камэрзу. Думаю, што гэты момант (як мы, съследам за труной, нясем съяц) ён зняў. Але потым падышоў да мяне Вераб’ёў Пётр Іванавіч (адзін з міліцэйскіх начальнікаў Упраўлення аховы грамадзкага парадку Менгарвыканкама) і сказаў:

– Давайце такім чынам супольна арганізум тут ахову гэтага мерапрыемства.

– Вашая дапамога нам, практычна, непатрэбная, мінімум які, – кажу я.

– Не, усяроўна нашых два чалавекі ў цывільнym будучыні прысутнічаць, – адказвае ён.

– Добра, хай прысутнічаюць, а нашы будуць стаяць тут.

Акрамя таго, я пастаянна кантактаваў з палкоўнікам, начальнікам гарнізона. Ён таксама не-калькі разоў (разы тры) да мяне звяяртаяўся і ўсё казаў, што „ну трэба ж дастаць лукашэнкаўскі гэтыя вянок”, трэба ж, маўляў, паважаць як прэзыдента.

– Разумесце, такая сітуацыя зараз – ніхто не падыме, – кажу я. Тады ён:

– Ну тады калі пойдзе працэсія несыці вянкі, то хца б тады.

– Добра, – кажу я, – калі людзі панясуть, але на першым месцы, яго канешне, ня выставяць. Здесцьці ўсярэдзіне хіба – то можа быць.

Але потым, як аказалася, людзі не захацелі яго несыці, ніхто не захацёў узяць яго ў рукі, гэты вянок. (А палкоўнік зноў некалькі разоў да мяне падыходзіў.) І яшчэ ён сказаў цікавую рэч, якая, сапраўды, вельмі паказальная. Мы дамовіліся, што вось ў столькі будзем адчыняць дзіверы для людзей, а ён і кажа:

– Ведаеце, у вас тут стаяць толькі два чалавекі, а ўжо людзей вельмі шмат сабралася. Жыцьцё ёсьць жыцьцё, шмат ужо пахаваньня ў правёў і не апошня праводжу. Магу вам сказаць, што вы проста ня справіцесь, бо будуць людзі перці.

Вось тут я хачу сказаць, наколькі я быў уражаны. Незадоўга да гэтага (колькі там часу прайшло) я быў на пахаваныні Уладзімера Мулявіна. Сапрауды, перлі. І п'яныя былі, і спрабавалі наперад. Было вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі (і ў форме, і бяз формы), праста груба адштурхоўвалі, хто лез, як на відовішча.

Тут жа (магу засвядчыць) ніводнага чалавека не было, хто б нахабна штурхайся і лез. Стаялі людзі спакойна і сцішаны ў чарзе, прычым вельмі паважаныя, я шмат каго пазнаваў. І ніхто не зрабіў спробы заскочыць наперад. Потым, калі ўжо стала зразумела, што такая колькасць людзей ніколі ня пройдзе такую чаргу, падыйшлі да мяне людзі (у тым ліку і маладыя там былі) і казалі: „Ну што рабіць? Мы ўжо паведамляем.”

Я кажу: „Вы правільна робіце.” І людзям (гэтае велізарнай чарзе) сказалі, што разъвітанне будзе да пэўнай гадзіны, потым будзе паніхіда, а затым будзем выносіць.”

**Зянон Пазняк:** – Значыцца, на пахаваньне Быкава прышлі людзі іншай культуры. На пахаваньне Мулявіна ішлі людзі адной культуры, а тут – іншай.

**Юры Белен'кі:** – Цалкам іншай. На пахаваньні Мулявіна стаялі музыканты, нясло перагарам, слэнг паублатны чуўся. Тут – зусім іншое. Увесь гэты вопыт, досьвед палкоўніка, – ён абваліўся, аказаўся непатрэбным. Мне нават расказвалі: тыя, „у цывільнім”, што былі ў залі, каля ўваходу, ёрнічалі, маўляў, усё сканчаеца, і ўсё надзвычай добра, можа, што-небудзь такое ім (гэта значыць нам) зрабіць. Гэта быў гэбісты ў цывільнім, і ня толькі. Аднаго зь іх я пазнаў. Ён у званні старшага лейтэнанта 25 жніўня 2002 года быў сярод тых, хто нас хапаў на плошчы Якуба Коласа, калі мы прышлі ўскладаць кветкі. Ён кіраўнік атраду АМОНа. Ён такога выгляду, падобны на азіяцкага чалавека, відаць, што не беларус. Я яго пазнаў. Ён жа прысутнічаў і на пахаваньні Мулявіна. Можа быць, гэта з асабістай аховы Лукашэнкі, бо калі я быў на пахаваньні Мулявіна, праходзіў Лукашэнка (так атрымалаўся) – то ён стаяў у гэтым калідоры. А Вераб'ёў і палкоўнік падыйшлі да мяне і пыталіся, як будзе, дакуль панясыць цела Быкава (маўляў, толькі да плошчы Якуба Коласа). Я адказаў, што ўсё будзе

залежыць, колькі будзе людзей. Яны як бы з гэтым пагаджаліся.

Потым яны ж, прадстаўнікі рэжыму, і рабілі розныя правакацыі, цынічна і гнусна. Кожны бачыў. З рацыяў іхных неслася: „Што вы, ня можаце арганізаваць паток машын, бярыце трошкі ўпраў! Што вас вучыць?..” І гэты капітан заскочыў у катафалк і загадваў міліцыянту, калі нашыя людзі сталі перад катафалкам.

**Зянон Пазняк:** – А чаго ён ускочыў у катафалк?

**Юры Белен'кі:** – Ён ускочыў у катафалк і прымушаў кіроўцу вывернуць знатоўлю людзей, з калёны на сустрэчную паласу і ехаць, адараўца ў ад людзей на пахаваньні. А людзі сталі ў карэ вакол і кіроўца сказаў: „Куды ж я на людзей паеду? Што ві?”

Я ўвесь час ішоў побач з труной, то я чуў, як зь міліцэйскіх рацыяў неслася цынічна, у павучальном тоне: „Ну что, мне вас учить, как вам делать? Сделайтэ вид, что вы перестраиваетесь, а потом рэзко ўйдите, на Калиніна, влево.”

Я калі такое пачуў, падышоў да людзей і кажу: „Тут вельмі шчыльна стойце, на Калініна будуць рабіць правакацыю.” І людзі паслушаліся, сталі вельмі шчыльна вакол аўтобуса. Мы зауважылі таксама, што далей, калі падыйшлі да Валгаградскай, яны ўсё спрабавалі неяк вывернуць катафалк і адараўца ѿ ад гэтае велізарнай колькасці людзей. Але ім не атрымалаўся гэта зрабіць, і людзі прайшли да могілак. Ведаце, Гасподзь Бог усё устроіў.

**Зянон Пазняк:** – Што значыць „вывернуць катафалк?” „Вывернуць” жа можа толькі чалавек, які сядзіць за рулём?

**Юры Белен'кі:** – Так, кіроўца так і сказаў: „Я што, на людзей паеду?” А вакол жа стаялі людзі.

**Зянон Пазняк:** – Гэта быў іхны кіроўца?

**Сяргей Папкоў:** – Не, ня іхны.

**Зянон Пазняк:** – Дык яны яму загадвалі вывернуць?

**Юры Белен'кі:** – Сітуацыя такая: капітан міліцыі сядзеў у аўтобусе і ўвесь час псхалягічна цісануў на кіроўцу (той капітан, што ўскочыў у аўтобус). Дарэчы, цікавы момант. Яшчэ перад паніхідай мяне за руку спыніў нехта (ня памятаю, хто), можа Трусаў. І стаяла Ірына Міхайлав-



63. Беларусы разъўітваюца з Васілём Быкаўым. 2003 г.

на, удава. Яна была ў вельмі нэрвовым стане. Ёй нехта даў такую інфармацыю, што, маўляў, раз выкінулі лукашэнкаўскі съяц, то зараз яны ўсё забіраюць, і нават катафалкі, і пахаваньне ўговуле зрываецца. Яна была вельмі ўсхваляваная. А перад гэтым была дэлегацыя Эўразвязу, і мянэ заранё папярэдзіў прадстаўнік нямецкай амбасады (супрацоўнік, наш грамадзянін), ён перадаў такую просьбу, каб я (як адзін з арганізатораў пахавання) арганізаваў „калідор” праходу для іх. Яны, сапраўды, прайшлі тады. І да мянэ зьвярнуўся Фойцік (часова павераны, прадстаўнік Чэхіі ў Беларусі) ад імя гэтай дэлегацыі, папрасіў даць інфармацыю, што і як. Я сказаў, што ёсьць такая небясьпека з катафалкамі і г.д. Ён сказаў: „Я даю вам гарантію ад імя прысутных тут дыплямататаў, і пра гэта не хвалюйцесь. Мы ўсё зробім, каб усё было выканана, і катафалк быў, і ўсё астнатнє.”

Потым я назад вярнуўся і гэта сказаў Ірыне Міхайлаўне. І яшчэ зь нямецкай амбасады перадаў

ліст спачуваньня ў капэрце. Я, як пацверджаньне, даставаў гэтую капэрту і кажу: „Вось, я мушу Вам сказаць, што такое дыпляматы сказалі, Вы не павінны турбавацца, і вось спачуваньне ад нямецкага амбасадара.”

Яна імгненна супакоілася, як ад чароўнай палачкі нейкай: то чалавек відавочна вельмі хваляваўся, а тут адразу супакоіўся.

І пасля таго (я ўжо зноў вяртаюся да працэсіі) былі подпляя правакацыі. Напрыклад, высоквалі на сустречную паласу, стваралі патокі сустречнага транспарту, каб людзі злаваліся. („Создавайте поток транспорта!”, „Перегораживайте!” – чулася ў міліцэйскіх рацыях.) Яны не давалі машынам вывернуць, спэцыяльна стваралі патокі транспарту, корак, каб у людзей была злосць, каб узынікала агрэсія ў кіроўцаў. Адзін кагэбэшнік выскачыў на сустречную паласу перад транспартам і, як паяц нейкі, стаў скакаць (маўляў, давайце, сігналы), у прыскокі пайшоў, як усяроўна на вяселлы. Я да го падышоў і кажу: „Супакойцеся! Гэта ёсьць

пахаваньне.” Ён зразумеў імгненна і змоўк, відаць, адчуў, што тут жартай ня будзе.

Вось такія правакацыі былі. Але ѹ кіроўцы, я паглядзеў, многія адносіліся са спачуваннем, сігналі. Тое, што сказаў потым расейскі пісьменнік Чараднічэнка: „Ведаеце, я адчуў ня столькі пахаваньне, я адчуў съвятыя свабодных людзей.”

Але цікава, калі мы падышлі да брамы могілак, атрымалася так, што як бы Гасподзь спрыяў. У гэтай брамцы сталі людзі і засыпвалі „Магутны Божа”. Стварылася рэха, акустыка, і гэта так мопцна загучала, калі працэсія прайшла, то сапраўды, праводзілі Васіль Уладзімеравіч, як налескыць.

**Зянон Пазняк:** – Раствумачце яшчэ выпадак у пачатку. Калі труна яшчэ стаяла ў Санозе пісьменнікаў і калі Чаргінец паляцеў там некаму званіць, на якім этапе адышла гэтая рэжымная каманда, якая хацела сама правесці пахаваньне?

**Сяргей Папкоў:** – Калі знялі лукашыцкі сцяг, (калі Ірына Міхайлаўна загадала зняць), калі мы паставілі свае вянкі, калі Беларускі Сцяг паставілі, тут яны адразу пачалі зняцца.

**Зянон Пазняк:** – Як гэта адбылося, моўчкі заўрнуліся і пайшлі?

**Сяргей Папкоў:** – Не, сказалі пра гэта. Праўда, я ня чую. Але адразу пайшла гаворка, што афіцыйная камісія зняла з сябе паўнамоцтвы.

**Юры Беленкі:** – Так. Але Чаргінец не пакінў Дом літарата, ён яшчэ прысутнічаў. Ён адышоўся, і там на сцэне, за кулісамі, знаходзіўся, ён там стаяў, я бачыў. Знэрвананы быў, пісчаваны такі, яго ажно калаціла, але ён там прысутнічаў.

Але яны ўсё ж нашкодзілі. Грамадзянская паніхіда павінна была транслявацца на вуліцу. Дык улады знялі і забралі радыё-апаратуру. Яны сказалі, што яе ўстановіла Міністэрства сувязі, а паколькі камісія ўлады здымала з сябе ававязкі, то яны адключылі ў гэтую апаратуру.

**Зянон Пазняк:** – Аддавайце мае цацкі я болей з вамі не гуляю...

**Юры Беленкі:** – Так. І тады вельмі добра спрацавалі нашыя калегі, пэрсанальна Сяргей Пятровіч. Я яго тады прапрасіў: „Сяргей Пятровіч, тут жа побач (мэтраў 200 ад Дома літарата) Генадзь Быкаў.” І Сяргей Пятровіч бягом туды.

**Сяргей Папкоў:** – Я Уладзімера Юху паслаў, але той не зарыентаваўся, мог ісці доўга. Я бягом

да Быкава (Свабодны прафсаюз Беларусі). Быкаў быў на месцы. Я кажу: „Давай, Генадзь, апаратуру, хуценька.”

Ён тут жа даў загад (там быў якраз адзін работнік, які гэтай апаратурай валодае і заўсёды ўключае). Але там шмат гэтай апаратуры, прышлося бегчы яшчэ, браць хлапцоў. Хуценька ўзялі, арганізавалі, прынеслы, знайшли, дзе падключыць, вынеслы калонкі, усё падключылі, кабеляў хапіла – усё добра. Пачатак самы крышку толькі не зачапілі, а так усё астатнія транслявалі. Таму людзі ведалі, калі закончыцца гэтае разыўтаныне грамадзкае, спакойна стаялі.

**Зянон Пазняк:** – Цяпер раскажыце яшчэ аб самой паніхідзе. Хто выступаў, хто вёў гэтыя выступленні, калі труна была ў зале.

**Юры Беленкі:** – Ямагу сказаць, што калі труна стаяла на сцэне і адбывалася разыўтаньне, Але́сь Пашкевіч сабраў людзей, якія павінны быті па ходу як бы па ідэі стварыць грамадzkую камісію ці штосьці падобнае, ці проста нараду людзей, якія ў маглі спрычыніцца ці параду дачы. Я зайдоў у залу гэтую, і якраз там ішло аблер-каваньне, хто будзе казаць слова на гэтым разыўтанні. Я адразу сходу сказаў: „Вы ведаеце, што Васіль Уладзімеравіч быў адным з заснавальнікамі Фронту, быў у Сойме, быў сябрам Партыі БНФ, вы ведаеце, якія быті адносіны, якое было стаўленыне нябожчыка да Зянона Пазняка і наадварот. То канешна, трэба ававязкова, каб прагучаў спачувальны ліст ад Зянона Пазняка.”

А ўжо перад гэтым было вызначана, што будзе весці грамадзянскую паніхіду Але́сь Пашкевіч. Але́сь Пашкевіч неяк замоўк, але падняўся Рыгор Барадулін і сказаў: „Канешне, трэба, каб ліст ад Зянона быў ававязкова зачытаны.”

Тады Пашкевіч кажа: „Ну, тады я ня ведаю, тады, можа, вы, спадар Беленкі, і зачытайце.” Я кажу: „Добра, я зачыгла гэты ліст.”

Сцэнар быў пабудаваны так, што спачатку будуць зачытаныя спачувальныя тэлеграмы ад Лукашэнкі І Пуціна, потым ад пісьменніцкай Рады Украіны, Расеі, а потым будзе дадзена слова нашым беларусам, у тым ліку і мне. Калі началася паніхіда, я з лістом спадара Пазняка падышоў бліжэй да сцэны, але адбылося ня так, як дамаўляліся. Пашкевіч сказаў, што паступілі тэлеграмы

ад вялікай колькасці людзей з розных краінаў, ад прэзыдэнта Расеі, Беларусі, прышоў спачувальны ліст ад Зянона Пазняка. І тады даў слова, па-мойму, прадстаўніку ўкраінскай дэлегацыі. Потым было яшчэ некалькі выступоўцаў. Мне слова ён ня даў.

Калі паніхіда скончылася, усё пайшло так, як павінна быць: вынеслы труну і панеслы (пра што я расказваў). Але ся Пашкевіч паступіў, я б сказаў...

**Зянон Пазняк:** – Прафэсійна. Як было на магілках, калі ўжо несылі труну і загучэў гімн „Магутны Божа”?

**Юры Беленкі:** – Словы Зянона Пазняка яны так і не далі зачытанаць. І на могілках таксама. Адзінае, што ў самым пачатку ўзгадалі, што прышлі тэлеграмы ад прэзыдэнта Пуціна, прэзыдэнта Лукашэнкі і Зянона Пазняка. Яны нас падманулы, бо раней казалі, што слова Пазняка будзе зачытана. Зразумела, што ад каго-ад каго, а ад Зянона Пазняка, канешне, ліст павінен быў быць зачытаны. Перад маглай гэта зрабіць было немагчыма, таму што адразу яны (Пашкевіч) вызначлі кола выступоўцаў.

А ў мене яшчэ былі такія функцыі: я быў пастаянна побач з сям'ёй Васіля Уладзімеравіча. Калі мы прайшлі ўжо пэўны шлях, я спытаў у сына Быкова: „Сяргей Уладзімеравіч, як мы панясем, да��уль?” Ён кажа: „Катафалк будзе каля „Сталічнага” і данясём толькі туды. Но, – кажа, – некаторыя праства фізічна ня пройдуть гэты шлях”.

Ён ў першую чаргу паказаў на сястру Васіля Уладзімеравіча, спадарыню Валянціну, якая вельмі дрэнна сябе адчувала. Яна б не прайшла.

Калі паклалі труну ў катафалк, я некаторым нашым сябрам сказаў становіща ў рад, каб ніхто пад колы не патрапіў. Я агучыў tote, kab nіхто не патрапіў пад колы. Тут жа нейкія маладзёны (хлопцы, дзёўкі, я іх ня ведаю) узяліся ў гэтае карэ, сталі перад машынай. Прычым так дынамічна ўзяліся за руکі. Малайцы, схапілі на ляту. І потым яшчэ далачалі да сябе людзей, усё больш, больш абрастала гэтае карэ. Імгненна зразумелі, што да чаго, і не выпускалі гэты аўтобус. (Да нашых жа, як да жырафаў, ледзь даходзіць). Мянене аж калаціла. Адзін, напрыклад, яшчэ ў спартыўных штанах прышоў. Былі такія выдаткі...

Я ўжо казаў, было некалькі спробаў „выруліць”, але гэтая маладзь – малайцы. Я ня ведаю, што гэтыя людзі былі, ім вялікая падзяка.

**Зянон Пазняк:** – Галоўнае, што хуценька зразумелі. Бо яны сэрцам жывуць. Тыя, што разумеюць з паўслова, гэта, як у той прымяўцы: разумныя шмат не гавораць. Людзі, якія ведаюць, што яны любяць, – разумеюць, што трэба рабіць.

**Юры Беленкі:** – Ад Дома літаратаў труну данеслы да сярэдзіны плошчы Якуба Коласа, там паклалі ў катафалк, і далей катафалк ехаў павольна, як людзі ідуць.

**Сяргей Папкоў:** – Ехаў сярод людзей. Людзі ішлі, а катафалк ехаў паволі. Наперадзе несылі вянкі, кветкі, потым „карэ”, катафалк, а ззаду таксама людзі. А ўжо сястра Васіля Уладзімеравіча, жонка ехалі ў катафалку.

**Юры Беленкі:** – Дарэчы, тым съязгам, што я прынёс з сабой, мы накрылі Васіля Уладзімеравіча, паклалі ў труну, а другі съязг (які быў зверху, на крышцы труны) – я забраў як пழуны рагытэт. Там яшчэ гучэлі малітвы, кароткія слова развітаныя. Сястры Васіля Уладзімеравіча, Валянціне, стала кепска. Тут жа была хуткая, аказаўші ёй дапамогу. (Потым мы ад лекараў даведаліся, што ўсе цік, практична, быў ледзь ні на нулі, нейкі рэзкі спад. Яе, фактычна, ратавалі ад съмерці там, на могілках.)

Потым я пасадзіў яе ў машыну і адвёз у Дом літаратаў. Па дарозе яна расказвала, як ён ваяваў, як быў паранены. Дарэчы, я звярнуў увагу, Васіль Уладзімеравіч у сваёй кнізе больш неяк спакойна так расказвае. А вось як яна расказвала (як ён ужо ёй распавядаў) – наколькі гэта ўсё ж страх быў, тады, калі яго паранілі. Я думаю, зараз (калі б была магчымасць) усё ж такі ўзяць, і запісаць яе ўспаміны, як Васіль Уладзімеравіч ёй расказваў.

Яна скардзілася яшчэ пра адно. У яе, па-мойму, катаракта на вачах. Вось кажа: „Трэба апрацоўю рабіць. Калі брат быў жывы, то ён абыцаў. Цяпер хот ж мне дапаможа?”

Жанчына вельмі-вельмі сціпла была апранута. І сапраўды варта было б, каб хтосьці з нашых людзей дапамог гэтай жанчыне. Мы павінны пра гэта паклапаціца.

**Зянон Пазняк:** – Колькі было людзей на пахаванні?



64. Пахаваньне Быкава на Ўсходніх могілках у Менску.

**Юры Беленьki:** – Я магу сказаць так: хвост гэтай чаргі ад Дома літарата ішоў да плошчы Перамогі і закручваўся на Захараўа. І гэта ня тое, што людзі стаялі, яны ж рухаліся. Мы яшчэ на гадзіну падоўжылі разьвітанье (можа Пашкевіч таму і пісхаваў) – я ўжо на сябе адказаўшы гэту ўзяў і сказаў гэтаму начальнству, што мы на гадзіну пераносім усё (хачы я зімі ні з кім не ўзгадняў) – на гадзіну пазьней будзе разьвітанье. І усё, і яно як пайшло, то й пайшло, усё на гадзіну пазьней. Амбасадарам сам сказаў, што на гадзіну зъмісьцілі. Вынас труны падоўжылі на гадзіну, і разьвітанье людзей было на гадзіну падоўжана. І ніхто ня змог адмініць. Яно як бы ўжо было прынята, усе загаварылі: так, так, так.

**Зянон Пазньяк:** – Ну дык раз да цябе ўжо міліцыя падыходзіла і ўзгадняла, і гэбэ, то яны прызналі, хто кіруе.

**Юры Беленьki:** – Але яшчэ быў момант, Таццяня Цяцёркіна і Шылава расказвалі. Яны на-перадзе несылі вянок ад Зянона Пазньяка. Дык з

гэтай партыі вінцуковай падскоквалі мужчыны, спрабавалі локцямі выштурхнуць іх. Ім бакі намялі добра гэтыя „мужчыны”, але ня выштурхнулі (здаецца „мужчын” прагналі). Некаму не хацелася каб наперадзе гэтай працэсіі несылі вянок Зянона Пазньяка.

**Сяргей Папкоў:** – Аднаго з гэтых тыпаў мы ведаем дакладна, ён калясыці быў у Фронце ў Калинускай Радзе.

**Зянон Пазньяк:** – На праезжую частку яны не выскоквалі?

**Юры Беленьki:** – Не, гэта там іншы скакаў.

**Валеры Буйвал:** – Трэба сказаць таксама, што тыя, хто стаяў падчас паніхіды разьвітанья там, на могілках, каля магілы, заўважылі нейкую мітусыню (не сярод тых грамадзянаў, што прышлі разьвітаца, а сярод дзяжурнага гэб’я). Яны там бегалі ў сваіх касцюмах, штосыці мітусіліся і нешта лётала паміж соснамі. Аказаўлася, што людзі, якія стаялі бліжэй да труны, да месца, дзе выступалі асобы, што разьвіталіся, падхапілі лукашэн-

каўскі вянок і шпурнулі яго праз галовы. І далей наступныя таксама падхапілі і пачалі буцаць яго, куляць, і ён палацеў недзе далёка преч. Гэта тое гэб'ё бегала там, лавіла яго.

**Зянон Пазняк:** – Але, бач ты, інтынкт службістай спрацоўвае.

**Сяргей Панкоў:** – Справа ў тым, што ў калёне гэты вянок на несылі. Яго ніхто ня ўзяў, па-першае, а па-другое, губісты яго там, ў Доме літаратаў, падабралі і прывезылі. Але яны спазыніліся, ужо стаяла шмат людзей, і яны ніяк не маглі прайсьці да магілы. Гэта нашы жанчыны расказвалі (Ангеліна Масюта), што яны прасіліся: „Ну вы ж пратусыціце, гэты ж вянок таксама трэба, бо нам будзе пакараньне.” Што ім, маўляў, будзе „наганій”, дык каб іх пратусыцілі. Потым некаторыя зжаліліся, і тыя паставілі. А затым яго ўжо шпурнулі.

**Зянон Пазняк:** – Гэтая гісторыя зь вянком чамусыці нагадала мне знакаміты фільм Абуладзз – „Пакаяньне”. Там грузінская зямля не прымала памерлага здрадніка і мярзотніка, выкідвала яго з свайго ўлоньня. Тут фальшывы вянок няшчырага

чалавека, які пры жыцьці вялікага пісьменніка зьдзекваўся, зьневажаў яго, гэты вянок стыхійна не прыняў народ, а, значыцца, не прыняў Быкаў. Вянок узурпатора ў гэтай гісторыі выступае як вобраз, як сымвалізацыя ягонага даўгу у дачыненіях з народным сумленнем.

Пахаваныне Быкава выразна паказала, што такое антыбеларускі рэжым. Нічога съвятога. Нічога ня цэніцца, што ёсьць нам дарагое, што ёсьць звеместам нашага беларускага існаванья. Чужасыць, нянявісіць, і фальш. Вось так яны ваююць зь Беларусій. Вайна да магілы. І нават апошні шлях Быкава – гэта быў для яго апошні бой, прапар'ё з боем да вечнага супачынку праз варожыя сілы.

Дзякую вам, сябры, што вы ўратавалі аблічча наці, гонар і памяць нашага генія, што адагналі цемру ішчышчеляў, што гэтак па-людзку адбылося народнае пахаваныне вялікага сына Беларусі.

**Запісала і да друку падрыхтавала  
Галіна Пазняк**

(Запіс 6 снежня 2003 г.)

# ЖЫЦЬЦЁ ў СССР

(З цыклу „Беларусь пад акупацией”)

## БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯЦІНСТВА

Дзівосная пара майго дзяцінства прайшла на Лагойшчыне. Майго бацьку, Палачаніна Фёдара Сыціпанавіча, кожны год-два перакідвалі зь вёскі ў вёску дырэктарам школы – пасъля вайны доўга яшчэ не хапала „кадраў”.

Найлепш памятаю вёску Крэмянец, дзе ў 1959 годзе я пайшла ў школу, і вёску Моладзі, якая знаходзілася ўсяго за 10 кілометраў ад Лагойску, але электрычнасці ў вёсцы яшчэ не было (1960-62 гг.), і я рыхтавалася да заняткаў пры святле кесеніавай лямпы.

Мне было ўжо гадоў дзесяць, і мы з мамай у нядзелю калі-нікога хадзілі ў Лагойск на кірмаш. Аўтобусы тады ніякія не хадзілі, „папуткі” у нядзелю здараўліся рэдка, і мы ішли пешатой 10 км туды і 10 км назад, несучы яшчэ і „куплене”.

У мایм дзяцінстве вялікую ролю адыгрывала радыё. Некаторыя радыё-казкі, радыё-пастаноўкі памятаю дагутуль. Тэлебачаныня на вёсцы яшчэ не было, але мы не былі абдзеленыя. Радыё было зъястоўным і цікавым, і мы з задавальненнем слухалі любімія перадачы. Радыё ўплывала на нас, дзяцей, і спраўды выхоўвала.

\* \* \*

Заняткі ў пачатковай вясковай школе праходзілі не асобна для кожнага кляса, а былі спараныя. У адным пакой адначасна вучыліся дзеці 1-га і 3-га клясаў, у другім за чорнымі партамі сядзелі вучні 2-га і 4-га клясаў. Дзяцей расаджвалі па два бакі пакоя. З аднаго боку сядзелі першакляснікі, з другога – трэць-цяцляснікі; злева другі кляс, справа – чацьверты.

Лекцыя дзялілася на дзве часткі. Спачатку настаўніца працавала з адной паловай вучняў (напрыклад, 4-ы кляс, матэматыка): правярала хатніе заданыне, тлумачыла. Другая ж



66. Школьны ўзрост.



65. 1956 год.

частка (2-і кляс) выконвала пісьмовыя заданыні (родная мова, маляванье і г.д.). З паловы лекцыі „дэкарацыі” мяняліся. Настаўніца працавала ўжо з 2-м клясам, а 4-кляснікі выконвалі пісьмовыя заданыні.

Сённяня здаецца, што ў такіх умовах ніякага „працесу адукцыі” быць ня можа. А вось жа было! І дзеці слухалі настаўнікаў, і вучыліся. Ня памятаю, каб былі нейкія вялікія праблемы з „паводзінамі” вучняў на занятках. Ды і сама пасада настаўніка на вёсцы была ў вялікай пашане. „Вучоны чалавек” – казалі пра яго. Слова настаўніка было для бацькоў законам. Ды і самы вясковыя настаўнікі былі добрымі і сардечнымі. Засталася ў памяці з тых далёкіх вясковых часоў нейкая агульная настаўніцкая дабрыня, чаго ўжо не могу сказаць пра гарадзкую (менскую) школу і яе настаўнікаў, дзе я вучылася з 1962 года.

Мілая сэрцу беларуская вёска. І Моладзі, што на Лагойшчыне, і Ліпск на

Бягомельшчыне. Гэта ўсё маё, роднае, беларускае. Мая памяць захоўвае басаногае дзяцінства і съюздённую мякаць роднай верасьнёўскай зямлі, чырвонае сонца над зімовымі вечаровымі хатамі, хвасты лес, сон-траву, грыбы (смарчкі, рыхыкі, баравікі), суніцы, чарніцы ды брусыніцы, якіх так шмат было ў нашых багатых беларускіх лясах.

Усім лепшым, што ёсьць у маёй душы, я абавязана маме і табе, беларуская прырода. Люблю нашыя лясы, палі, сенажаці, сады і агароды, усю вясковую жыўнасць (коней, каровак, гусей, курой ды качак). Усё гэта любіла мама і перадавала мне гэтую сваю любоў, шкадуючы кожную зламаную галінку, радуючыся вясёлцы і дажджу, краскам у полі і зноўдзенаму баравіку ў лесе.

Увогуле, мне здаецца, што добрае сэрца можна ўзгадаваць толькі на вёсцы, сярод усяго нашага прыроднага багацця, хараства і людзкой дабрыні. Добры, гарманічны, не разбэшчаны чалавек можа ўзрасці толькі сярод прыроды, на вёсцы. Горад абавязкова чаго-небудзь не дадасць.

Мая мама (Маргарыта Ермалаеўна), настаўніца старэйшых клясай, выкладала беларускую, рускую і нават нямецкую мовы (не хапала спэцыялістую). Бацька быў дырэктарам школы, але выкладаў яшчэ матэматыку, гісторыю, геаграфію і нават маліянвяньне.

На святы ў клубе адбываліся канцэрты настаўніцкай (і вясковай) мастацкай самадзейнасці. Спявалі беларускія песні, чыталі вершы, ставіліся спектаклі. І хоць рэпэртуар быў у асноўным свой, беларускі (а як жа ж), відаць, нейкі працэнт „рускага” быў абавязковым. З гэтых канцэртаў памятаю, як мама чытала са сцэны „Рускі характар” А. Талстога.

Аднаго разу канцэрт вёў дырэктар школы і аўтавіў байку Крылова „Дзям’янова вуха” (бо хто там чуў калі рускае слова „уха” з націкам на „а”). Некалі гэта выклікала ў мене съемех. А зараз я думаю, што ніякай бяды, што дырэктар ня ведаў таго Крылова, не было. Ён добра ведаў сваё, беларускае, і шмат чаго яшчэ. А гэта, на маю думку, значна лепш, чым ведаць чужое, ня ведаючы свайго.

Так склалася, што ў 1962 годзе мы з мамай вырашылі пераехаць у Менск, і пачалося зусім іншае жыццё.

Каб пераехаць у горад, патрэбна была праціска, атрымаць якую ў міліцыі было немагчыма. Мама мусіла знайсці сям’ю „сваякоў”, у якой было б „лішніх”  $12\text{ m}^2$  жыльля.

За савецкім часам мінімум квадратнай „карыснай” (значыць, „жылой”) плошчы жыльля на чалавека ў Менску быў  $6\text{ m}^2$  (у некаторых раёнах яшчэ менш). Калі сям’я з трох чалавек жыла ў кватэрэ, скажам,  $18,06\text{ m}^2$ , то  $0,06\text{ m}^2$  былі „лішнія плошчы”, і стаць на кватэрную чаргу на „расшырэнне” было немагчыма. Толькі калі, скажам, нараджалася 2-е дзіця, сям’я птурвалася ў 10-15-гадовую чаргу чаканыя. Так і жылі-мучыліся бяспраўныя людзі. Рынку нерухомасці ў СССР не існавала, і таму купіць ці пабудаваць кватэру ў горадзе было немагчыма.

Маме пашанцавала. Знайшлася сям’я (адна з тысячы) ў прыватным доме, у якой аказалася „лішняя плошча” і якая пагадзілася яе працісцю. На гэта патрэбны быў гроши. І мама прадала сваё адзінае кітайскае паліто (новае, яшчэ з этикеткай). Я моцна перажывала і плакала, бо паліто маме вельмі пасавала, яна ў ім была такая стройная і прыгожая.

Удаіх з мамай мы пераехаілі ў Менск, знайшли маленьку кватэрну ў добрых людзей у прыватным доме на вуліцы Брылеўскай. Наш пакойчык быў вельмі малы. У ім стаяў аднаспальны жалезны ложак (на якім мы спалі з мамай удаіх, падставіўшы дзівье табурэткі) і стол. Але гаспадары былі вельмі добрыя. Мы сталі блізкімі сябрамі, і гэтае сяброўства доўжыцца ўжо 43 гады. Нават дачка носіць імя нашай добрай гаспадыні цёці Надзі (Нівядовіч), надзвычай сардечнай і шчырай.

Бліжэйшая ад нас школа (№1) знаходзілася на вуліцы Чкалава. Туды я і пайшла вучыцца ў 4 кляс з пачатку навучальнага году. Мама ж ўладавала на працу выхавацельніцай ў „спэц” школу-інтэрнат №8 для дзяцей з запозыненым разумовым развіццем. Прыйrodжаны філёляг, яна ахвяравала любімай працай (выкладаньня мовы і літаратуры) і пайшла працаўць выхавацелькай з „цяжкім” дзецьмі. Трэба было выжываць, а ў такіх „спэц” навучальных установах зарплата на 25 адсоткаў была вышэй, чым у агульнаадукацыйных.

Увогуле, інтэрнаты-васьмігодкі тады былі агульнаадукацыйныя (для дзяцей з малазбяспечаных ці няпоўных сем'ёў) і спэцыялізаваныя („спэц”), з пэўным ухілам (мастакім, матэматычным і г.д.). Існавалі яшчэ „спэц” інтэрнаты для дзяцей з фізічнымі і разумовыми адхіленнямі („разумова адсталаль” дзеци). У апошнія накіроўвала спэцыяльная педагогічная камісія.

Паколькі сярод педагогічных чыноўнікаў, якія „засядалі” ў такіх камісіях, часцей траплялі раўнадушныя служкі камуністычнага ржыму, разьмеркаваныне дзяцей у „спэц” інтэрнат нярэдка адбывалася па фармальных паказычках. „Двоенік”, „другагоднік”, „дрэнны па паводзінах” – значыць „недараўзвіты”. Пад агульны гребень пападалі і дзеци запушчаныя, недагледжаныя, з так званых „праблемных” сем'ёў і г.д. (Бацькі алькаголікі, напрыклад, і не прэтэставалі такому рашэнню „камісіі”.)

Так недагледжаныя (але зусім „нормальныя”) дзеци запісваліся дарослымі „пэдагагамі” ў „недараўзвітыя”. Некаторыя зь іх былі так званымі „выхаванцамі вуліцы”, бацькі якіх былі пазбаўленыя бацькоўскіх правоў.

У такія інтэрнаты нярэдка траплялі і дзеци, якія перахварэлі поліэмілітам і ў выніку хваробы – з разнымі фізічнымі недахопамі.

Усе гэтыя дзеци (разам з сапраўды разумова адсталымі) вучыліся па вельмі спрошчанай праграме (некаторыя прадметы, як алгебра, фізіка, хімія, замежная мова і т.п.) не выкладаліся. Асноўная ўвага – працоўнае выхаваньне. А такая спрошчаная праграма патрэбна была толькі частцы дзяцей. Інтэлектуальна дзеци тут амаль не развіваліся.

Мама заўсёды, калі ў яе інтэрнат па недагляду псыўдапедагога траплялі „нормальныя” дзеци, вельмі шкадавала іх, цяжка перажывала і актыўна супраціўлялася на ўсялякую несправядлівасць, ня раз спрабавала дамагчыся перагляду „справы”

некаторых сваіх выхаванцаў, якія трапілі ў інтэрнат для „адсталых” дзяцей. Але яе перажываныні школьнную адміністрацыю звычайна не цікалі. (На педагогічныя пасады, як правіла, траплялі людзі паслухміянныя начальнству зверху.) Якая магла быць крытыка школьнага кіраўніцтва ў савецкія часы?! Пры саветах начальнства „не памылялася” – так было ўсюды, тым больш у закасцянелай савецкім дорміторыі школе. І калі дзіця па недагляду трапляла ў такую ўстанову, вырваш яго адтуль, практична, было немагчыма: „начальнікі” свае рашэнні не адмянялі. Пры камуністах усё ў школе (ды і ва ўсій адукацыі) было падпрадкавана выхаванню „сапраўднага будаўніка камунізму” (а зусім не „гарманічнага чалавека”, як дэкларавалася).

Шэрасць, раўнадушна і падпрадкаваныне „агульнай статэгіі” – асноўныя рысы савецкай школы. Выключэнні былі, але яны не адмянялі „правілы”. Трапляліся і добрыя настаўнікі, але начальнікі адукацыі, прайшоўшы сіта на адданасць „кампарты” – не.

Мама і была такім выключэннем. Яна старалаася разъвіваць эстэтычна сваіх выхаванцаў: вазіла іх на экспкурсіі, ці ў парк (на прыроду), бясконца прыдумвала і расказвала ім розныя „гісторыі”, упільвачы на ўяўленыні дзяцей. Яна казала мне, што гэтыя дзеци, якія б яны ні былі, вырастуць і пойдуть у жыццё. Яны будуць жыць побач з намі, і зараз ад нас залежыць, каб будуче нашае агульнае (грамадзкае) жыццё было добрым, каб злых людзей было як мага меней.

Жылося цяжка. Мама з раніцы да познінга вечара была на працы, бывалі і начныя дзяжурствы. Пасля школы я ішла да яе ў інтэрнат, і мама дзяліла свой „службовы” абед са мной, аддаючы большую частку мне.

Калі-нікілі я абедала ў рабочай сталоўцы (на вуліцы Чкалава, побач з мастом). Там у 60-я гады на столах заўсёды стаяў хлеб, соль і гарчы-



67. Мама Маргарыта Ермалаеўна  
настаўніца. 1953 г.

ца – ужо з голаду не памрэш. Суп каштаваў 6-11 капеек, катлета з гарнірам 33 капейкі і кампот 5 капеек. Вось я і камбінавала з тых 50-ці капеек, што давала мама на абед, каб „выкраіць” на якія-небудзь прысмакі (шукеркі „падушачкі” – 10 капеек за 100 грам і г.д.).

Каб купіць нейкую адзежу, існавалі ня толькі крамы з новым адзенем, а яшчэ камісійныя і так званыя „скупкі”. У камісійных былі рэчы лепшыя, але даражэйшыя. Таму доўгі час мы апраналіся ў самай таннай краме – „скупцы”. Мама пазнаёмілася з працоўшчыцай, і яна пакідала нам больш-менші добрая рэчы коштам да 10 рублёў (некаторыя з тых рэчаяў я памятаю дагэтуль).

Жылі бедна. Але не ад гэтага шчыміць сэрца. Былі кнігі, вершы, сябры, былі мары пра лепшую (і баражайшую) будучыню, якія падтрымлівала і развязвала ў маёй дзіцячай душы мама.

У канцы месяца (перед мамінай зарплатай) амаль ніколі не заставалася грошай. Тады мама казала мне: „Не сумуй, дачушка, у нас яшчэ мільёны незаборленых грошай!” І

калі гэта была нядзеля, яна пазычала рублёў 10, мы ішлі ў тэатр, кіно, у парк. І нам было добра.

Зусім інша – была менская школа. Успамінаючы яе, у мяне дагэтуль непрыемна сціскаеца душа. Я хадзіла ў школу, як на пакуту. Пасылья маёй вясковай школы, да якой я мела давер і вучылася добра і з ахвотай, менская школа падалася мне нечым жудасным. Мой „деревенскій акцэнт” (гэта значыць – беларуская мова) выклікаў раздражэйнне гарадзкіх настаўнікаў, асабліва настаўніцы рускай мовы, якая мела найбольшы ўплыў і вагу, бо рускай мовы і літаратуры было 8

гадзінаў на тыдзень, беларускай жа – толькі тры. З гэтай настаўніцай прыходзілася сутыкацца кожны дзень. Я адчуvalа яе дрэнныя адносіны, нярэдка гублялася. Калі яна павышала голас, я наогул не могла вымавіць і слова. Таму ў школьнім майм дзёнынку пачалі зьяўляцца тлустыя „двойкі”.

Каб іх ня ўбачыла мама, пасылья школы я хавалася за бярвеныні і дровы, якія ляжалі ў двары прыватнага дома, дзе мы жылі (у доме было пячное атапленне) і чакала, пакуль мама пойдзе ў інтэрнат на працу. Потым я выдзірала з дзёныніка старонку з „двойкай” – і ўсё да пары было ціха.



68. Сельская школа, где бацька был дырэктором. Здева сядзяць маці і бацька (50-я гг.).

Праз паўтары гады за вёскай Пятроўшчына (што на поўдні ад Менску), у полі пабудавалі дзівэ новыя школы-інтэрнаты (агульнаадукацыйную і „спец”) і дом для настаўнікаў. Маме выдзелі службовую аднапакаёку (значыць, жывеш, пакуль працуеш на гэтай працы). Туды пусцілі гарадзкі аўтобус №41, які курсаваў адзін на маршруце, бо абслугоўваў, фактычна, адзіны трохпавярховы дом для настаўнікаў. Перехалі мы зімой, і да канца навучальнага году я ездзіла ў школу №1 на аўтобусе, каб скончыць 5-ы клас. Так я ака-

залася адарваная і ад горада, і ад роднай вёскі, дзе было шмат сябroy-аднагодкаў.

У сваёй новай „гарадзкой” кватэры мы з мамай спачатку спалі на падлозе на нашай вясковай пірыне. Але гэта быў наш дом, і мы былі щаслівія. Паступова куплялася мэблі ў крэдyt (інакш нешта набыць у дом мы не моглі: „лішніх” самых мінімальных грошай, каб нешта купіць, не было ніколі).

Паўднёвая частка Менска (вул. Уманская) шчыльна падбіралася да вёскі Пятроўшчына, якая была ўжо менш за кілёмэтр ад горада. Зусім побач з вялікім горадам беларусы жылі сялянскім жыццём, мелі сваю гаспадарку, кароў-свініньей. Яшчэ некалькі год мы куплялі ў іх каровіна ма-лачко.

Вёска Пятроўшчына цыгнулася ўпоперак вуз-кай старой „берасцейской” дарогі (ці „Дзяржын-скай шашы”), якая перад Менскам „пераразала” Пятроўшчыну. Пазыней (да алімпіяды-80) пабудавалі новую дарогу, а старая (ўздоўж могілак) паступова зьнікла. (Сучасны аўтазапраўкі таксама яшчэ не было.)

З аднаго боку дарогі за вёскай былі могілкі і поле. На другім баку ад шашы – была гарадзкая звалка (зара з месцы стаіць мікра-раён „Паўднёвы Захад”). У полі (дзе зараз 9-ы гарадзкі шпіталь і прыбудовы), у паўкілёмэтры ад шашы – якраз і стаялі гэтыя тры дамы: інтэрнаты і настаўніцкі дом. Летам на полі каласілася жыта. Ад інтэрнатаў пад простым вуглом (аднона шашы) ішла дарожка на аўтобус. Уздень (каб не чакаць аўтобуса) ў горад ісці можна было пешшу, напрасткі, па сцежкы ў жыце, праз Пятроўшчыну. Ідуучы па гэтай сцежцы, я зноў адчуваля сябе ў дома, на вёскы, на Лагойшчыне...

Канцовы прыпынак 41-га гарадзкога аўтобуса знаходзіўся на ўзбочы шашы. Аўтобус хадзіў вельмі рэдка, як папала, без раскладу. У „коле” ён звычайна стаяў хвілінаў 10.

Бывала, бяжыш ад інтэрната на прыпынак, каб пасыпець – і не пасыпееш. Аўтобус амаль перад самым носам „заводзіца” і зьнікае. Тады ўжо трэба чакаць ня менш гадзіны, калі гэты аўтобус вернеца назад.

Як жа залез „у пячонкі” мне гэты „сорак першы” зь вечнымі чаканнямі па 40-60 хвілінаў!

Аднаго разу мне прысыніўся сон, што па нейкай новай дарозе (!) ідзе трапейбус, а на месцы звалкі – шматпавярховыя дамы. Я прачнунлася з адчува-ннем щасціця, але праз хвіліну-другую толькі хмыкнула, бо не могла паверыць, што такое калі-небудзь можа стацца, і я змагу дабрацца дамоў, не чакаючи на прыпынку адзінага „41-га” па гадзіне. Але праз нейкіх 5-8 гадоў туц началася будоўля, вырас вялікі раён, куды сталі хадзіць трапейбусы.

З дзяцей у нашым доме была толькі Вера і яе старэйшы брат Гена. Яны былі не тутэйшыя. Маці Веры, Тевризова Ніна Григорьевна, была руская, з-пад Казані, але яе муж, зь якім яна пазнаёмілася на вайне, быў беларус зь Менску. У яго быў прыватны дом на Грушавіцы. І хоць маці Веры пасыля вайны разъявілася з мужам, пасыля яго съмерці яна з двума дзецімі з-пад Казані пераехала ў Менск. Пераехаць і працісацца ў Менску для іх сталасямагчымым, бо дзеці мелі пра-вы на частку дома памерлагі башкі, а пераехаць яны (як потым рассказвалі) ў Беларусь, бо сярод працавітых беларусаў жылося лепш і ніхто не галадаў (у парайонні Ракея, зь яе „хранічнай галоднай хваробай”).

Вера была старэйшая за мяне на два гады, і для яе гэта рэзьніца была істотнай, таму лічыла сябе ў дружбе больш „важнай”. Быць „меншай” мне было ня надта камфортна, а часам крыйдна, але, акрамя Веры, дружыць мне не было зь кім. Пасыля заняткаў у гарадзкай школе я ехала ў сваю „Пятроўшчыну” (хвілінаў 40 на аўтобусе).

Уставаць прыходзілася вельмі рана, каб за гадзіну да заняткаў ужо стаяць на прыпынку аўтобуса. Бывала выйдзем мы зь Верай з дому ў завею, пройдзем за агароджаную тэрыторыю інтэрнатаў у поле, і так ня хочацца ісці на аўтобус у нена-вісную школу. Глянем адна на другую і, не згавор-ваючыся, задаволеныя паварочваем бягом дадому. (Маўляў, мамы ўсяроўна ў інтэрнаце на дзяжкурс-тве. Прыйдуть – скажам, што з-за завеі аўтобус не хадзіў.)

У нас дома заўсёды былі кнігі. Аднаго разу я кажу Веры: „Давай вернемся дадому. У нас ёсь-ць кнішка нейкага Мапасана. Мама мне забараніла яе чытаць. Пакуль яе няма, давай пачытаем.

Ну чыталі мы, чыталі, і ніяк не маглі зразумець, чаму яе нельга чытаць. Так ішлі мае школьныя гады.

\* \* \*

У шкльным вучэбным пляне савецкай школы была графа „паводзіны”. Такім чынам кожны вучань быў ацэнены клясным кіраўніком. Як правіла, здольныя вучні былі албо паслухміны (з „пяцёркай” па паводзінах) албо „непаседы”, „парушальнікі дысцыпіны”. Настаўнікі такіх не любілі, бо яны прыносялі „клопаты”. „Паслухміны”, як правіла, не любілі дзеци, съмяляліся зь іх і былі радыя, калі ў „выдатнікаў” здараліся непрыемнасці ў школе.

Ня лепшая сітуацыя была і з так званымі „чяжкімі” ці „дрэннымі” вучнямі (гэта значыць, менш здольнымі). Калі тыя ня слухалі, „круціліся” на занятках, нечага ня ведалі, настаўнікі нярэдка іх зьняважалі (называлі „дурак”, „придурак”, „иди-от” і г.д.), кричалі, выгнанія з кляса. Потым гэтыя „дуракі” вырасталі і, як узор, несылі антыкультуру сваіх настаўнікаў у жыцці. Гэта было зачараванае кола. (Дарэчы, і ў інштытуце будучых настаўнікаў вымыли прафесіі. Што тыцыца самога „вобліку” настаўніка як чалавека, то гэтаму не вучылі. Праўда, быў прадмет „савецкая педагогіка” – які прадмет, такая і наўку для студэнта-педагога.)

Сістэма выхаваньня і адукцыі была скіраваная на тое, каб школьнікі адпавядалі нейкаму штучнаму агульнаму стандарту. Але ў школе, аднак, вельмі шмат залежыла ад індывідуальнасці настаўніка. Акрамя таго, пасля заняткаў школьнікі ўсё ж былі вольнымі. А вось тыя, што былі ў „інтэрнаце”, гэтай волі ня мелі.

\* \* \*

Наш „настаўніцкі” службовы дом стаяў якраз паміж дўвумі інтэрнатамі. Наша кватэра была на трэцім паверсе і вони выходзілі на стадыён мамінага інтэрната. У суботу пасля заняткаў дзеци забіралі дадому бацькі, у інтэрнаце ж заставаліся дзеци, у якіх бацькоў не было ці яны былі пазбаўлены бацькоўскіх правоў. Калі набліжаўся абед, з будынку інтэрната выбігала дзяжурны „выхавацель” і кричала: „Сіроты, абедаць!” Гэтае „сіроты, абедаць” уражвала мяне, 11-гадовую дзячынку,

але не дарослыя „пэдагогаў”. Мама заўсёды абу-ралася такім адносінамі і вельмі шкадавала гэтых адзеленых дзеци, але, зразумела, зъмяніць нічога не магла.

З „сіротамі” на выхадныя заўсёды заставаўся дзяжурны выхавацель. (Гэта была як бы дадатковая праца, па жаданьню.) У выхадныя плацілі, здаецца паўтары стаўкі. А вось у сьвяты плацілі двайны аклад. Мама заўсёды старалася запісацца працаўваць на выхадныя, а вось на сьвяты ёй гэта не ўдавалася амаль ніколі. Памятаю, парторг Марыя Сямёнаўна гаварыла маме: „У сьвяты працуяць толькі камуністы. Ты, Маргарыта, не камуніст, дык і ня лезь.” Мама спрабавала запярэчыць, але што можна было даказаць партогру – нічога.

Усё гэтае жыццё было для нас з мамай чужым. Але мы не засяроджваліся на чяжкасцях. У мамы была мэта жыцця – каб я скончыла школу, паступіла ў інстытут і скончыла яго, бо без адукцыі яна не ўяўляла майго нармальнага дарослага існаванья. А радасы жыцця мы шукалі самы. У вольны час мама рэгулярна вадзіла мяне ў тэатр, асабліва любіла ў Опэры. Так зь дзяцінства я палюбіла „храм мастацтва”.

Летам мы з мамай ездзілі на вёску, у лес. Мама вельмі любіла зьбіраць ягады-грыбы і заўсёды зьвяртала маю ўвагу на прыгажосьць лесу, узгорка, на прывабнасць суніцай у траве, на дзвісны „голос” леса, на ягоны шум і цішыню, на гайданьне дрэваў над нашымі галовамі, на сонечныя пра-меніні скрзь сосны – і я прыгледзала і прыслухоўвалася. Так паступова ў маю істоту ўваходзілі тыя каштоўнасці, якія мне старанна прывівала мама. І потым, калі я ўжо стала дарослай, у які б іншы лес я ні трапляла – ці то на Лепельшчыне, ці то на Бягомельшчыне, ці Горадзеншчыне – у мяне заўсёды было адчувацьне свайго, лагойскага лесу і краівыду, і я са зьдзілленнем думала: „Вось жа першы раз я тут, а як бы даўно ведаю гэтыя мясьціны, яны мне мілыя і – має”. И радвалася гэтым сваім думкам.

На Беларусі так было заўсёды ў любым „ненязёмым” „новым” месцы. А вось за мяжой маёй Беларусі такога адчувацьне ўжо не бывала ніколі. Наадворот, ловіш сябе на думцы: „Усё такое ж: і трава, і краскі, і сцяжынка, і дрэвы,



69. Студэнцтва. Спяваньне песні.

а – не маё. Усё гэта прыгожа, а сэрца ня грэ. Душэўнага яднання з „чужой” прыродай чамусыці не адбываецца. Чужая прыгожая прырода як бы сама па сабе, а я – сама па сабе. Чаму так адбываецца? Ня ведаю. Пэўна, тут ёсьць нейкая Боская таяміца.

Здараліся і мінuty забыцця. Глядзіш так на зялёную траву і кветкі і здаеца – ты на радзіме. А потым раптам пачуеш голас за вакном на чужой мове – і вяртаешся ў рэальнасць.

І ўспамінаеш простых вясковых жанчын у гумовых ботах, якія ідуць па журавіны ў балоты, і зайдзросціш іхнаму шчасцю зьбіраць сеньня свае ягады на вечнай сваёй зямлі. А потым думаеш, ці ж вечнай, бо голас рускага акупанта зноў скрыпіць недалёка. А мы, даверлівия беларусы, нават не звяртаем увагі, як ён падбіраецца пад наша быццё.

У сваім вольным доме-радзіме мы зможем паправіць і палепшиць усё, што нас не задавальняе.

Калі ж страцім незалежнасць і гаспадарыць у нашым родным доме стане расеяць і кожны чужак, то што гэта будзе за жыццё? Так і будуць беларусы хадзіць з увогнутымі шыямі, пакуль ня вымруць. І гэта нашчадкі Вялікага Княства!?

Усё гэта я вельмі добра ўсьвядоміла за мяжой. У чужой краіне ты госьць. Ёю распарацца ёя гаспадары – і гэта справядліва. Але тут, за мяжой, я востра адчуваю сваю Бацькаўшчыну, якую вымушана была пакінуць, шчымліва разумею і ведаю, што ў мене ёсьць мая зямля, народ, свой дом, свой лад жыцця, свой вобраз думання і мэнтальнасць. Гэтага нельга страціц. І каб гэта нам заўсёды было, я б магла (мене здаеца) ахвяравацца нават жыццём.

## СТУДЭНЦТВА ПАД САВЕТАМІ

Пасля сканчэння сярэдняй школы я вырашила паступаць на філялягічны факультэт і падала дакументы ў Менскі педагогічны інстытут. Конкурс на

ўступных экзаменах на філфак ў 1969 годзе тут быў вялікі (10 ці болей чалавек на месца). Мы здавалі два пісьмовыя экзамены (2 сачыненні па беларускай і рускай літаратурах), вусны экзамен па мове і літаратуры адначасна (абітурыенты выбіралі толькі, вусны „беларускі” ці „рускі” экзамен) і гісторыю БССР.

На першы курс было 50 месцаў (дзьве групы). Як жа „запаўняліся” гэтыя месцы?

У Савецкім Саюзе, быў распаўсяджаны так званы „блат”. Ён існаваў усюды. Дамагчыся нейкіх поспехаў тады ў кар’еры, у вучобе, у працы і г.д. можна было, ня маючи ніякіх здольнасцяў: дастаткова было „мець блат” (так казалі) – гэта значыць дамагчыся нечага па знаёмству. („Блатнімі”, як правіла, былі дзеяці намэнклятуры і ўсялякага начальнства). Яны і зімалі пэўную частку студэнцкіх месцаў.

Была яшчэ квота на сельскую мясцовасць, г. зн. студэнтаў з „сельской мясцовасці” (менаві-

та такі быў тэрмін). Іх набіралі па-за конкурсам, дастаткова было не атрымаць „2” на ўступных экзаменах. „Прахадны” быў для астатніх абітурыентаў такім чынам узрастаў (на той год на філфаку ён складаў 18 балаў: дэльве „пяцёркі” і дэльве „чацвёркі”). За сачыненне на ўступных экзаменах, звычайна, „пяцёрк” ня ставілі. Лічылася, што „ненавучаны” абітурыент (маўляў, ён жа не пісменны) напісаце сачыненне на „5” ня можа – такая была „устаноўка”.

Пасля таго, як набор быў скончаны і групы быў набраныя, наступаў час так званага „пяцідсоткавага” набору, які дадаваўся да асноўнага, бо за пяць гадоў навучання ў інстытуце прыкладна 5 адсоткаў студэнтаў адлічвалі за непасыпахавасць. „У гэтыя „пяць адсоткаў” ўваходзілі тыя, каму да „прахаднога балу” трошкі не хапіла. (Я трапіла якраз у гэтыя „адсоткі”).

Шмат якіх студэнты на філлягічным факультэце пе діністытута мелі слабое „агульне развязвіццё”, асабліва так званыя „блатныя”. То ж можна сказаць і пра студэнтаў, якія скончылі Савецкую вясковую школу, дзе настаўнікі ў тыя часы не здзейснівалі вышэйшую адукацыю (а толькі спэцияльную), кніг жа, мастацкай літаратуры і г.д. на вёсках не хапала.

Трэба сказаць, вясковыя студэнты нядрэнна здавалі экзамены, бо старанна зубрылі. Іхны ж агульны ўзровень (дзяякуючы такой шкалярскай сістэме навучання) за 5 гадоў студэнцтва, на жаль, павысіўся ня шмат. „Блатныя” ж у працэсе экзаменацыйных сесій нярэдка „адсіваліся” – выключаліся за няздачу экзаменаў. Так за 5 гадоў на нашым факультэце было адлічана 8 чалавек.

Маё студэнцтва пачалося з „бульбы.” У Савецкім саюзе студэнтаў ВНУ ў верасьні пасыпалі на месец ў калгасы зьбіраць ураджай бульбы. Паколькі я стала студэнткай Педагагічнага інстытуту ямі Максіма Танка (тады – імя М. Горкага), то 1-га верасьня 1969 г. прышла не ў аўдыторию, а на плошчу Незалежнасці (тады пл. Леніна), куды з калгасаў прыслалі грузавікі з высокімі бартамі. Нас, студэнтаў, загрузілі ў кузай і павезлы ў вёску ў „падшэфны” Халопініцкі раён. Разъмеркавалі па сялянскіх хатах (за тое сялянам „калгас даваў” сена ці яшчэ што).

Паколькі ніякага пэдагога з намі не паслалі, брыгадзір глянуў на нас і чамусыці прызначыў мяне „старэйшай”. (Пазней, як пачаліся заняткі, „старэйшай” у студэнцкай групе – г. зн. старасту групы – ужо прызначаў дэканат, і такое прызначэнне не могло стацца выпадковым: выбар старасты быў па пэўных (вядомых) крытэрыях, пад якія я не падыходзіла. Студэнцкая еднасць, дружба, пачуцьцё сяброўскага плача (што харацтрана для студэнтаў у Беларусі) быў для мяне найважнейшым, і таму маё разуменне горнуло было несумяшчальным з ававязкамі старасты, якія вельмі нагадвалі ававязкі даношчыка. Стараста, напрыклад, павінен быў весьці журнал наведвання лекцый студэнтамі. За тры прапушчаныя лекцыі – за 6 акадэмічных гадзінаў – без даведкі ад лекара здымалі стыпендыю. Лекцыі нярэдка быў страшэнна не цікавымі, папросту тупымі, я ніяк не магла вытрымаць такі гвалт над сваёй асобай, і, каб не марнаваць час, папросту збягала з уся-лякага там „навуковага камунізму” і іншых „із-маў” і неяк умудралася пры гэтым, каб стараста не звойжалыла.)

На калгасную кватэру, куды нас разъмеркавалі з сяброўкай Тамарай Бондал, прывезлы прадукты на ўсіх 25 студэнтаў і сказалі: „Дзяялі”. Нейкі час мы з Томай стаялі перад тым паў-кабанам, вялізным кавалкам масла (кілаграмаў 15-20) і іншымі прадуктамі ў разгубленасці. Як раздзяліць на роўных 25 частак таго паў-кабана і тое масла – проблема. Але ў маладосці ўсё вырашаецца лягчай. Намузыліся, але падзялілі тое мяса-масла, як і ўсё іншае.

Наша гаспадніня ўставала ў 4 гадзіны раніцы, паліла печ. Мы з Тамарай мусілі уставаць па чарзе разам зь ёй, бо іншага спосабу згатаваць што-небудзь для сябе не было (ніякага газу ў той вэсцы не было – толькі печ). Не было тут ні тэлевізара, ні кіно. Таму пасля працы мы мыліся, вячэралі і ў 20 гадзінаў клаўся спаць.

У 4 раніцы па чарзе хадзілі па ваду да агульнага калодзежа. Неяк пагрозыліва шалясьцелі асіны над галавой, як бы папярэджываючы, што лета скончылася, хутка маразы, так што „ніякіх жартуў”. Чамусыці запомніліся менавіта гэтыя ранішнія „асінавы папярэджаныні”. Тады я толькі прыслухоўвалася да гэтага „голасу лістоў” над



70. Студэнцтва – 2. Сяброўства.

галавой, назірала і любавалася. Ніякай трывогі, ня гледзічы на ўсё гэтае асінавас стараныне, не было. Але потым, амаль праз 30 год, на чужыне, калі я чула шэлест чужых „замежных” дрэў, ад якіх трывожна съціскалася душа і хацелася плакаць, я заўсёды ўспамінала тыя нашыя халопініцкія асіны...

Працавалі мы на полі цэлы месяц. Станавіліся ў баразну і зьбіralі бульбу ўручную, вёдрамі. Пойнае вядро высыпалі ў кубел грузавіка. І так цэлы дзень з перапынкам на абед. Балелі сьпіны. Калі ж у канцы месяца з нас вылічылі за харчаванье, то за працу мы атрымалі рублёў па 8-10 і невялікую торбу бульбы. Гэта (пры сярэдній зарплаце 200-250 рублёў у БССР) быў надзвычай малы заробак, але такі быў „савецкі лад жыцця”, і ў студэнтаў не пыталіся, згодныя мы на тое, ці не.

Так было кожны год, акрамя апошняга 5-га курса. (Але на „сельгасработы” ў СССР пасыпалі ня толькі студэнтаў. Розныя НДІ, нават прадпрыемствы таксама ўключаліся ў „бітву за ўраджай”.)

У апошні дзень месяца нас зноў загружалі ў грузавік і адвозілі, адкуль прывезлы.

У кастрычніку пачаліся заняткі. Наш філялагічны факультэт быў „шырокага профілю” – беларуска-рускі (у дакумантах, дарэчы, усюды пісалі „руска-беларускі”). Але аддукацыю па-беларуску ўсе 5 год мы атрымоўвалі толькі па спэцыяльнасці (мова і літаратура). Усё астатнє выкладалася па-расейску.

Здавалася б, што „астатнє”? Другая палова прафэсіі – расейская мова і літаратура (якая ў інштытуце, дарэчы, лічылася „вышэйшай” у парыўнанні з роднай, беларускай). На справе было інакш. Па-першае, вучэбныя гадзіны на роднай мове займалі бадай ці ні адну дзясятую частку вучэбнага пляну. І гэта на філфаку! На іншых факультэтах (фізіка, матэматыка і г.д.) беларуская мова ўвогуле не гучэла. Антычная літаратура, лёгіка, тэорыя літаратуры, методыка выкладання літаратуры і мовы і г.д. – выкладаліся па-руску. Толькі „Уводзіны ў літаратуразнаўства” чытаў па-беларуску нябожчык прафэсар М. А. Лазарук. Гэта ўсё, што тычылася „прафэсіі”.

Акрамя таго, усе 5 гадоў вучобы нас праста „напамоўвалі” камуністычнай ідэалёгіяй. І якім б не-навіснымі ні былі для нас гэтыя псеўданавукі, зда-

ваць экзамены трэба было. На першым курсе гэта была „гісторыя КПСС”, на другім – „дыялектычны матэрыялізм”, на 3-м – „гістарычны матэрыялізм”, потым „навуковы камунізм”, „атэізм”, „марксісцка-ленінскія (!) этыкі” і „марксісцка-ленінскія (!) эстэтыка” і г.д. Усяго і ня ўспомніш. Усё гэта чыталася 2 разы на тыдзень па дзвіне акадэмічнай газдзіны (па столкі ж, як і лекцыяў па мове). Былі яшчэ і сэмінары. Да гэтых „сэмінараў” трэба было ня толькі чытаць усялякую камуністычную хлусьню (бо выклікалі „да дошкі”, як у школе), але і канспектаваць працы Маркса-Энгельса-Леніна. На 1-м курсе я ўзялася была прачытаніць „Святое сямейства” Маркса, дык гэты „твор” адразу адбіў у мяне ахвоту чытаць, і тым больш канспектаваць „першакрыніцы марксісцка-ленінскай філязофіі”. Але ж па наўнасці такіх канспектаў ставіўся „зalік”, без якога не дапускалі да экзаменацыйнай сесіі. Каб студэнты не выкарстоўвалі чужкія канспекты, выкладчыкі ставілі свой подпіс у канспектах тых, хто здаваў залік.

Ну дык нездарма кажуць: беларусы – народ кемліў. Мы з сяброўкай заўсёды ўмелі прыдумаць якія-небудзь спосабы і „зalік” здавалі па чужому канспекту (якія пісалі паслухмянныя „зубрылы”).

У дадатак да прафэсійнай адукцыі, чатыры гады у нас выкладалася так званая „медыцына” з дзяржайным экзаменам (!) у канцы 4-га курса. Усе студэнткі-гуманітары мусілі атрымаць найперш дыплём „медсестры запаса” (гэта значыць, на выпадак вайны). Потым нас ставілі на ваенны ўлік, выдавалі ваенны білет. (Праз некалькі год пасыль заканчэння інстытута мяне выклікалі на так званыя „ваенныя зборы”, якія праходзілі ў 9-м гарадзкім клінічным шпіталі.)

Самае съмешнае, што гэты наш „диплём” медсестры ў медыцынскай галіне права на працу не даваў (бо разылічаны быў толькі на выпадак вайны). Так вось 4 гады па 2 лекцыі на тыдзень марнаваўся наш дарагі час (сюды ўваходзілі абязвязковыя дзяжурствы ў шпіталях, за якія таксама трэба было атрымаць „зalік”).

Асабліва ненавісныя для мяне былі заняткі па „грамадзянскай абароне” (цэлы семестр!). Вёў заняткі стары і вельмі тупы генэрал савецкай арміі. Ён проста адурыў нам галовы сваім

„зарынамі”, „заманамі”, „супрацьгазамі” і ўся-лякімі трэніроўкамі на выпадак „паветранай трывогі”. Ён так „залез пад скuru”, што я вырашыла „прынцырова” не рыхтавацца да заліку. Ад тупога генэрала мяне ледзь ні ванітавала. Я гнеўна думала: „Ну навошта мне здаўся ягоны супрацьгаз з бомбасховішчам (на тэхнічным узроўні 1-й Сусьветнай вайны). Калі я хачу стаць добрай настаўніцай мовы і літаратуры, люблю гэтую прафесію, вучуся паспяхова, ня выключчаць жа мяне з інстытута за „грамадзянскую абарону!”

У выніку я разоў 5 ці нават болей „здавала” залік, і ёсё ж такі ўзяла генэрала „на змор”. Урэшце рэшт ён пастаўіў мне залік (відаць, таксама, каб мяне болей ня бачыць, бо ніякай „віны” за „няведы” ў маіх вачах ён ня бачыў, а толькі нешта іншае, што яму было, відаць, ня надта прыемна).

## „ЗА АКТЫЎНАСЬЦЬ У ГРАМАДЗКІМ ЖЫЦЬЦІ”

Здаеща, у 1972-м (ці 73-м) годзе камітэт кам-самола педінстытута сфармаваў групу студэнтаў, чалавек 20-25, для паездкі пасыля летніяй сесіі ў Польшчу ў пляне студэнцкага міжнароднага абмену. Паездка ў Польшчу на тыя часы – гэта была падзея. Мая школьная сяброўка Маісеева Наташа належыла да „прывлегіраванай” сям’і (яе бацька быў прафэсарам, доктарам навук і зарабляў на тыя часы шмат). Але калі я сказала ёй па тэлефоне, што была ў Варшаве, у Польшчы, яна, як бы не паверыўши, са зьдзіўленнем перапытала: „Дзе-дзе? Вось гэта спра-а-ва!”

Да нас у Беларусь таксама павінна была прыехаць гэткая ж група з Польшчы.

Чаму камітэт камсамола? Бо іншых легальных маладзёжных арганізаціяў у СССР не існавала, і „паганыні моладзі” без камсамола ня мог вырашыць ніхто (акрамя КПСС), нават кірауніцтва інстытута.

Студэнцкая група была ў асноўным дзяячая, бо педінстытут быў „дзяячай” ВНУ. Мужныя, ін-тэлектуальна і фізічна разывітые хлопцы, як правіла, у педінстытуце ня йшлі. У Савецкім Саюзе настаўнік мей невялікі заробак, і гэта была асноўная прычына непапулярнасці настаўніцкай прафесії



71. Студэнцтва – 3. Чытаньне вершаў.

сярод мужчын. Дзеі расылі і вучыліся пад наглядам жанчын (яслі, садкі, школа) і атрымоўвалі аднабаковае негарманічнае выхаваньне. (Адсугнасьць „мужчынскага” выхаваньня – відаць, адна з прычынаў „жаноцкай” мэнтальнасці шмат якіх беларусаў, што ў будучым трэба выпраўляць.)

Мяне ўключылі ў „польскую” групу не за посыпехі ў вучобе (хоць вучылася я добра), а за „актыўнасць у грамадzkім жыцці”. Гэта было галоўным, а я была актыўная і, як кажуць, на відавоку. Што ж гэта была за „актыўнасць”?

Аднастайнае пэдінстытуцкае жыццё мяне не задавальняла, мой энэргічны харктар, любоў да літаратуры і мастацтва штурхалі мяне ўсюды „удзельнічаць”. На літаратурно-музычных веча-

рынах на факультэце я чытала вершы і прозу, съявала, арганізоўвала паэтычныя вечарыны і ці літаратурныя чытаньні, „культурнікі” ў тэатры, музэі, шмат вандравалі з сябrouкай Тамарай Бондал. Білеты для студэнтаў былі ільготныя, і мы, атрымаўшы стыпендыю, часта ехалі куды-небудзь хоць на выхадныя дні. Аднаго разу, напрыклад, мы паяцелі ў Адэсу па „сонца”. Цэлы дзень гулялі па сонечным горадзе і радваліся вяснне, якая на Беларусі пазыўлася. Вечарам з букетамі паднёвых руж вярталіся ў Менск. Калі ляцелі дадому, далёка-далёка ў небе бачылі маланку.

Такіх і іншых уражаньняў было шмат, асабліва летам, падчас канікулаў, калі атрымоўвалі „летнюю” стыпендыю за тры месяцы адразу (чарговую і за 2 месяцы канікулаў). Мы шмат ездзілі і хадзілі ў турыстычныя паходы (і пешшу, і на плытках, і на лодках). Жылі ў намётах, гатавалі на каstryшчы, съявалі „пад гітару”. Нам вельмі хацелася пабачыць съвет (які выміраўся тады выключна ме-жамі Савецкага Саюза), і я надта марыла хоць калі-небудзь пабачыць Парыж. Я разважала так: сваё, яно ж вось тут, побач. Сваё я потым аб’езджу і нагляджа-ся, а пакуль трэба ездзіць і глядзець як надалей ад дому.

Як я памялялася! Зараз, закінутая лёсам далёка ад роднага дому, ад любой Беларусі, ні на якія парыжы не прамяніяла б я нашу беларускую вёску Ліпск, што пад Бягомлем, хоць там у мяне і няма ніякай радні, а толькі добрыя знаёмыя. Гэта – радзіма, мілая, самая лепшая, з цёплай зямлём, багатым лесам, шырокім полем і высокай травой. Як я зараз цяну ўсё гэта, нашы прасёлачныя дарогі і добрых нашых людзей, як шкаду, што мала ўглідалася ў свае родныя беларускія мясціны і твары. Зараз прыходзіщае ўспамінаць бачанае, а няубачанае – ўяўляць. Сваё, найдараражышае, беларускае.

Няўжо так і ня ўдасца дома пазнаць спакой душы? Мілая зямля, дарагія лясы, узгоркі і дарогі, беларускія дарогі. Як жа бяз вас цяжка...

У часы СССР існаваў і іншы род „актыўнасыці” – камсамольскі, у падтрымку ідэалёгіі кампартыі сярод студэнтаў. Але гэтага граху на мне няма, хоць аднакурснікі і выбраўлі мяне „камсортам” групы. У студэнцкім калектыве існавалі толькі дзівye „грамадзкія” „пасады”: стараста (прызначаў дэканат) і выбраныкі самых студэнтаў, якія тады называўся „камсорт”.

Ніякай „камсамольскай дзейнасці” ў нашай групе не праводзілася (мне гэта было брыдка). Я арганізоўвала студэнтаў, як тады казалі, на „культурніцкія мерапрыемствы”, у чым была вялікая патраба для ўсіх нас – гэтым я займалася з задавальненнем, і да мяне ніхто не чапляўся за „камсамольскія справы”.

\* \* \*

У студэнцкім жыцці было шмат „абавязалак”. Так мы абавязаны былі восеньню ехаць „на бульбу”, потым – на „галінкі” (калі Машэрой загадаў пасылаць усіх падрад у калгасы сёквы галінкі на корм жывёле), потым – „дэмантрасцы трудзяшчыхся” і г.д. Пазней, працуочы навуковым супрацоўнікам у НДІ педагогікі, я амаль 10 гадоў ездзіла ў „падшэфны” калгас летам і восеньню на летне-весенская сельскагаспадарчыя працы. Кожны навуковы супрацоўнік, калі ён ня быў сур’ёзна хворым, абавязаны быў адпрацаўваць ў калгасе два-тры тыдні за сэзон.)

Існаваў і шэраг палітычных мерапрыемстваў, на якія студэнты былі абавязаны „зъўляцца” (каб не знялі стыпендыю ці ня выгналі з інтэрнату, хто ў ім жыў). Вялікім цяжарам для нас заўсёды былі „святочныя” савецкія дэмантрасцы. Дэканат называў старасце квоту прысутных ад нашай групы (ня менш паловы ці болей). Каб забясьпечыць „яўку”, гэтая колькасць студэнтаў павінна была ахвяравацца паездкай дадому на святы. Зь Менску на нашым курсе я была адна, мне ня трэба было ў святы ехаць дадому, як іншым, і я абавязана была прысутнічаць на гэтых „мерапрыемствах” заўсёды. На дэмантрасцы стараста адзначала прысутных у сьпісе і потым падавала гэтыя сьпісы ў дэканат. (Не адзначаны – чакай прэрэсіяў.)

Як жа мы ненавідзелі тыя дэмантрасцы (1-га мая ці 7 лістапада)! Усімі сіламі мы стараліся

адкруціцца ад нашэння цяжкіх і вялікіх транспарантаў, якія пасля дэмантрасцы патрэбна было яшчэ і „здаць” адказнаму. (Але пасля дэмантрасцы гэтыя зламаныя транспаранты валяліся паўсюдна.)

І як гэта не падобна было на нашыя мітынгі і дэмантрасцы 90-х гадоў, калі мы зь вялікім гораром неслы Бел-Чырвона-Белыя сцягі і адраджэнцкія плякаты.

## БЫТ

У савецкія часы людзі жылі, у асноўным, на савецкую зарплату, якой хапала на сьціплае жыццё „ад зарплаты да зарплаты” (былі, прайда, і „прывілеяваны” прафесіі і пасады). Савецкія людзі былі „невыязны” ды і грошай на ваязы зарабіць не маглі: былі жорсткія амежаваны на заробак (так званая „мяжа заробку”, якую перакрочыць было немагчыма).

Існавала юрдычнае паняцце „непрацоўныя доходы”. Гэта значыць, што ніякага, нават мінімальнага, бізнесу (напрыклад, нешта самаму пашыць і прадаць) ці „прыробку” не дапускалася (за гэта штраф альбо турма; быў артыкул у Крымінальным Кодэксе). Людзі часам нешта прадавалі-куплялі „з рук” (значыць, ня ў краме), але рабілася гэта асьцярожна, каб ня ўбачыла міліцыя.

На рынках сяляне і „дачнікі” прадавалі сваю прадукцыю, але іх грэбліва называлі „спекулянтамі”. Прадаваць на рынке ўласна вырашчану садавіну-гародніну лічылася непрыстыжным, ніzkім заняткам.

А як жа цяжка было апранацца! Беларускім жа дзяўчатам заўсёды хацелася выглядаць прыгожа (што традыцыйна на Беларусі). Гэта зараз на Захадзе імкненне да прыгажосці саступіла неахайнасці, апушчанасці, абыякавасці, безгустоўшчыне. Але беларускія дзяўчаты-жанчыны і сёньня трymаюцца культуры і традыціі быць прыгожымі.

Сваё айчыннае адзеніне, як правіла, было ста-рамодным, новыя мадэлі па савецкай завядзёнцы зацьвярджаліся ў вытворчасць доўга, пакуль не выходзілі з моды. А калі выпускалі нешта новае, то яго было столькі, што ўсе рызыкавалі хадзіць у адным і тым жа.

Абутак быў кандовы, без мазалёў не абыходзілася. Крамы былі перапоўненыя таварамі, але людзі „ганяліся” за імпартным, бо яно было лепшым. На працягу месяца крамы стараліся працаць савецкія тавары. Іх куплялі слаба, і крамы паўсюдна не выконвалі плян на продажу тавару. І тады савецкая сістэма гандлю ў канцы месяца (квартала, года) звычайна „выкідала” ці „давала” „імпарт”, і плян забясьпечваўся. У канцы месяца ўсюды быў дойтія чэргі. Людзі спачатку займалі чаргу, а потым пыталіся: „Што даюць?” Імпартнае куплялі ўсё падрад: што „давалі”, тое й куплялі (ўсярэбру прыдасца). За саветамі быў нават такі жарт: „От жа тавараў будзе напярэдадні 2000 года, бо гэта ж канец месяца, канец квартала, канец года і канец тысячагоддзя!”

## ПОЛЬШЧА

Пра „замежжа” мы, дзяўчата, мала што ведалі, маўляў, хто іх там ведае, можа, і ў іх такая ж камуністычная фальш і „прынудзілаўка”, як і ў нас.

Палаікі, аднак, аказаліся іншымі, чым мы. Але найперш мяне ўразілі вэнгерскія студэнты, зь якімі мы сутыкнуліся ў гатэлю „Рыўера” ў Варшаве ў самым пачатку нашай вандробкі.

Тое што мы паходзім з „Саюза”, было відаць і па адзеніні, і па скаванай манеры паводзінай і, напэўна, яшчэ па нечым няўлоўным. Гэта памятаю, зь якой нянавісцю глядзелі і нешта злосна казалі ў наш бок гэтыя вэнгерскія студэнты (свае адносіны да ненавінага ім Савецкага Саюза яны съкіравалі на нас). Я раптам убачыла, што быць савецкім – гэта сорамна, ненармальна і старалася ў публічных месцах маўчаць, каб рускай мовай (усе ў групе гаварылі па-руску) не выдаваць „савецкасць”. Палітычна мы былі нясьведамыя, гэтую нянавісць прымалі на свой бок і былі ўражаныя, як нам здавалася, яе несправядлівымі праявамі.

У Варшаве мы былі трох дні і потым нас павезлі ў невялічкі гарадок (назвы ня памятаю), дзе мы жылі ў нейкім інтэрнаце разам з польскімі студэнтамі.

Што кідалася ў очы – яны былі больш свабодныя ў сваіх думках і словамах. Яны таксама неяк грэбліва ненавідзелі Савецкі Саюз, казалі

пра рускіх „акупанты”. Адарваўшыся ад савецкай пропаганды, мы ўпершыню пачулі шмат іроніі і „нелюбові” да Рәсей. Але з намі палякі былі ветлівія і зынешне сяброўскія. Яны ахвотна размаўлялі з намі і казалі, што нас, беларусаў, яны шкадуюць, бо мы, як і яны, знаходзімся пад рускай акупацыяй. Так я ўпершыню пачула пра тое, што наша Беларусь знаходзіцца пад рускай савецкай акупацыяй.

Зынешняя культура паводзінаў у польскіх студэнтаў была, бяспрэчна, вышэйшая, яны былі больш выхаваныя. Але мы ўбачылі, што ў сваіх традыцыях мы, беларусы, больш шчырыя і гасцінінныя. Так, напрыклад, нас уразіў іхны прыём. Нас вельмі гасцініна сустракалі і праважалі. Але адносіны на працягу месяца былі для нас вельмі дзіўнымі. Жылі мы разам з польскімі студэнтамі ў летніку, разам харчаваліся ў сталоўцы, дзе па чарзе дзяяжурылі палякі. І калі яны разносілі яду, то зайдёды спачатку – за „польскія” столікі, і толькі пасля гэтага падыходзілі да нас. Для мяне гэта было неверагодна дзіўна (бо ў нас, на Беларусі, такое недапушчальна, усё якраз наадварот: лепшае – госьцю, сабе ж – што застанецца), але так было, і ня толькі ў сталоўцы. Тым ня менш развязталіся мы па-сяброўску і вярнуліся ў Беларусь, поўная розных ўражанняў.

У 1991 годзе з групай фронтайцаў я ўпершыню праз 20 год паехала ў Польшчу ў Беласток. Памятаю, запаўняючы нейкія паперы, я ўбачыла графу, якая пыталася, калі і дзе я была за мяжой, зь якой мэтай. Ня ведаю, ці запаўняюща такія бланкі разраз, але яны існавалі яшчэ дойга.

## ЦЭНТРАЛІЗАЦЫЯ

У 1982 годзе я скончыла асыпрантуру пры Пэдагагічным Інстытуце імя М. Танка (тады – імя М. Горкага, цяпер Пэдагагічны ўніверсітэт) і была „размеркавана” на працу ў Навукова-Дасыледчы Інстытут Пэдагогікі. Гэта быў юбілейны год Янкі Купалы і Якуба Коласа. Круглу дату плянавалася адзначыць ва ўсіх сферах культурнага жыцця Беларусі, і ў пэдагагічнай сферы таксама. Але ў нас у Інстытуце чамусыці пра гэта ўспоміні пазнаватва, а трэба было да юбілею ў якасці дапаможніка для сярэдняй школы выпусыціць два

дывяфільмы: „Якуб Колас. Жыцьцё і творчасць” і „Янка Купала. Жыцьцё і творчасць” (у двух частках кожны). Тэрміны нае што „паддіскалі”, часу не засталося зусім.

Дырэктар Інстытуту, мой былы дэкан, нябожчык Міхайл Арсеньевіч Лазарук, ведаў мяне па Інстытуту як актыўную студэнтку, і, пакуль мне яшчэ не зацвердзілі навуковую „тэму”, вырашыў даручыць мне гэтае адказнае заданье – арганізацію вытворчасці двух дывяфільмаў.

Ён выклікаў мяне да сябе ў кабінет і акрэсыліў задачу, сказаўшы, што трэба, па-першое, дамовіца зь лепшымі фатографамі БЕЛТА на рабленыне

здымкаў (па мясцінах беларускіх геніяў) і выраб фатаграфіяў для дывяфільма і, па-другое, дамовіца з кінастудыяй Беларусьфільм аб тэрміновай нашай замове на два дывяфільмы.

Магчымасціцай зрабіць гэтыя дывяфільмы на Беларусьфільме, як аказалася, не было: гэта спэцыяльныя вытворчы працэс, і ў нас на Беларусі ён наладжаны на быў. Рабіць трэба было на Украіне, у Кіеве, на кінастудыі імя А. Даўжэнкі.

Тады М. А. Лазарук і дарувае мне звязыдзіць у камандзіроўку на кінастудыю імя А. Даўжэнкі. Прыляпцеўшы ў Кіеў, я адшукала кінастудыю. Тут добра ведалі імёны і творчасць наших вялікіх

Галіне Рэдараўчы,  
васакарднай падбічнот  
за Беларусьницу,  
са спадзяўнай на лепшую  
(жасцівую!) дасло.

Ад аўтара-беларуса  
Васіля Быкава

27 красавіка 1996.

72. Надпіс (дэдыкацыя) Васіля Быкава для Галіны Пазняк на шостым томе збору твораў пісьменніка, где зьмешчана аповесьць „Сыцюжа”.

Ulinas Tant,

кошчеве біннусі Bas і Dnies трападнінг і курча  
могомізіліза тікапоғ і міраксін та зіннане, але і тро-  
хи він чарів, не глбні! Алернап по куралда, на - віде біданс,  
але опе фрекін - сініен! Нанд інш, як націнгінг, і деңгэ-  
обетна, але зікіпәнд - магта бүткіндел кадда, сіненінкі  
бас! іл тен, як познай мінніннан. Іле чын, мін-  
ганаң обнай, сізіка. Хіса заманс тозсан Табетіннан жоға.  
Пікіндес мінне, як гараканна. Але мінандын міннесін  
іл жаң ін бінна!

Алло руф і р.т. ғылғы сінелікін міндерінің бінноза  
жетін (артка, кінна) неге қаралы, етіп да?... Алерназа  
іл кінекін мінбоғ! Алло ылғы ғарені - тансан ахебапса,  
Бендин мінсан Basir Oshpazan ішінгіні! Равад дары-  
міннан - тансанна. З. С. - діктің міншілесінде. Алернедегін  
на тің, міндоғастарын, мінде сағыннан Да 220, са; 1/0 са

Аргонано бас, Тармоновіп — Тарасін д.

Лагарік Гарт і Знон,

Ми винесли все сирородній бір меноданії з місця до  
об. Каневського а донечка — хабареджі, соло-  
ристких, та обира таємницьких як університет  
із якою Хоронь. Були вінчання, вінчання  
зокінчилось святів'я на честь настання наступного  
суперника Белогура, команії майданів; а діниад.  
Хочемо відкрити Знона і Тані щоденниками,  
що вони чистилися під лісом. Чистота — здоров'я!  
Від 2009. Уважають бач — на зустрічі із обеими!  
Море Світогубі!

Антоніано — Беатіно Іван

Шаноўна сімадар Зянон,  
шаноўная сімадарня Галін!

Найперше відчуваю твоє азартніх з  
пастухам вісін, з тим, чо ти дієт  
інтелектуальний. І нас обі, у більш  
важне, доки учила геніальну науку  
інженерії. Моя, заможна і за межами...

І позабороджеш ти м'якім діалектом за хвиль,  
і членкою шовку у Франкіструє не піддає.  
Город сістрою і прогоню, чи хотіла м'яким  
себе, — лінією голи у Мессину. Каси і не  
свій і гасовий. Правдущо, пісні і, ведома я,  
тривало боліть за начину радісну, експ... Але  
самі ведають, відчай... Тогда прогоняє гіносин  
артилерії А. Рідута тиа беларуською алагодарю  
і З. Грабінене („Лесівничія побої” № 9) і надумай,  
а чи треба діють Землю легких її тобе відбирає  
балага? Был ти членом прости зарадиць. Года ти  
не Україна, дре щось сонет шахматів супутник  
Куртко. Супутник Куртко не надійніший, бо  
її дія м'якоть діє собівік абародить.

Как ти м'якоть пісочине, гвоздиче.

Мой тауфік 49-69-95-508-882.

Уважуй Галин, здорово і посполечу!

Обожниш — Васіль Галін

2 сакавіка 2001

75. Ліст Васіля Быкова Галіні і Зяноні Пазьнякам (2-га сакавіка 2001 г.).\* (\*Выдрук тэкстаў у спасылцы.)

паэтаў і пра неабходнасць ц прапусьціць у вытворчысьці нашыя сцэнары без чаргі пагадзіліся. Аднак – невялікая, але рашаючая „загвоздка”. Згоды кіраўніцтва Украінскай кінастудыі (каб прыняць нашыя сцэнары без чаргі), аказваеца, недастаткова. На такое „парушэнне парадку” павінна быць згода Міністра кінематографіі СССР. „Калі такая згода будзе, мы з задавальненнем возьмемся за вашыя дыяфільмы і па стараемся іх зрабіць як найхутчэй, у першую чаргу”, – са спачуваннем сказаў мне дырэктар кінастудыі.

Я вярнулася ў Менск. У той жа дзень мне выпісалі камандзіроўку ў Москву. За гады

ас্থірантуры я ня раз ездзіла туды ў навуковыя камандзіроўкі і мела „шчасце” сутыкацца з маскоўскай бюракратыяй, ня раз назірала іхнюю пагарду, грубасць і нецярпімасць да „приезжых”. Але Міхаіл Арсеньевіч прасіў па старацца. Урэшце, гэта трэба было для Беларусі – і я паехала.

Я прывезла згоду Міністра кінематографіі СССР на пазачарговую вытворчасць дыяфільмаў на Украінскай кінастудыі.

У інштытуце мяне лічылі амаль што „героем”, а мне было сумна і дзіўна, што каб зрабіць усяго толькі дыяфільм, прышлося прасіць дазволу там, дзе ніхто ня меў ніякага дачынення ні да Украіны, ні да Беларусі.

Праца над дыяфільмамі, пры ўсёй яе савецкай адміністратарскай экзытычнасці, дазволіла мне, аднак, неўзабаве пазнаёміцца з нашым вялікім пісьменнікам Васілём Уладзімеравічам Быковым. Гэтае знаёмства і добрыя адносіны захаваліся на ўсё жыццё.

76. У Жлобінскім дзіцячым шпіталі. 1994 г.



## ПЭДАГОГІКА

Калі казаць, што дала мне 5-гадовая прафэсійная адукцыя ў пэдэнтытуце, дык гэта пўнныя веды па мове, літаратуры і па мэтадыцы іхнага выкладання (веды маглі быць вышэйшымі, каб большую палову студэнцкага часу не стлумілася на „камунізм”, на вывучэнне розных „ізмаў”). Як стаць добрым пэдагогам – гэтаму нас вучылі зусім недастаткова, хоць мы на „пяцёркі” здавалі „гісторыю пэдагогікі” і „савецкую пэдагогіку”. „Павага да асобы вучня”, „пэдагагічны падыход”, дабрыня да вучня – пра гэтыя прафэсійныя якасці нам, студэнтам, гаварылася зусім не дастаткова. Казалі пра „эстэтычнае”, „маральнае” („нравственное”), „камуністычнае”, „працоўнае” і ўсялякае іншае выхаванне. Мы чулі, што „настаўнік павінен любіць дзяцей”, але гэтыя гаворкі былі хутчэй абстрактнымі. Казалі пра настаўніцкую патрабавальнасць да вучняў. Пра тое, што

настаўнік павінен дамагацца аўтарытэту ў вучняў і якім чынам – амаль не гаварылася.

Школе ж патрэбны настаўнік з добрым сэрцам. Толькі ён павінен вучыць і выхоўваць патрыётаў Башкайшчыны-Беларусі. Сёння нашай краіне найперш неабходна так выхоўваць моладзь, каб яна любіла сваю зямлю, свой край, сваю родную беларускую мову, паважала людзей. Усё астатнія

– прыродныя разум і кемлівасць – закладзены ў нашым беларускім этнасе Богам.

## Галіна ПАЗНЯК

2005-2006 гг., Нью-Ёрк

Надрукавана: („Беларуская Ведамасыці”, –2007, №1(60), стар.7-11); („Беларуская Ведамасыці”, –2006, №5 (59), стар.5-7).

\*

### № 71.

Мілай Галіне Фёдаравне, высакароднай пакутніцы за Башкайшчыну, са спадзяваннем на лепшую (шчасльную!) долю. Ад аўтара-бэнэфаўца Васіля Быкава. 24 красавіка 1996 г.

### № 72.

Мілая Галія,

Сардична віншую Вас з Днём нараджэння і шчыра жадаю добра газдоўрый і шчасціца на чужыне, але з роднымі сваімі людзьмі! Цяжкая то справа, па сабе ведаю, але што зробіш – мусіш! Хаяц яно, як паглядзець, і беспрасьветна, але гісторыя – надта вяртлявая кабета і ніколі ня робіць так, як розныя мудрыя прадбачаць. У яе свая, парадаксальная лёгіка. Але маладыя маюць спадзеў, і дай ім Божа!

Мы з І. М. Другі месяц у Нямеччыне, жывем увогуле добра (сытна, цёпла), ну а правы, статус?... Ніякага статуса і ніякіх правоў. Што будзе далей – таксама невядома.

Вельмі жадаю Вам добра га ўжыцці. Вашай дачушы – таксама. З. С. – маё шчырае вітаннне. Нягледзячы на ўсё, што адбылося, маё стаўленненне да яго, як і 10 год таму. Я яго вельмі паважаю і люблю.

Абдымаю Вас, дараражнёйкі – Васіль Б.

### № 73.

Дарагая Галія і Зянон,

Прыміце мае шчырыя віншаванні з нагоды св. Каліада а таксама – Новагодзьдзя, новастагодзьдзя, новага тысячагодзьдзя ад народзінай Ісуса Хрыста. Будзем спадзявацца, што зьбег гэтакіх магутных сілаў паслужыць нараштце справам Беларусі, нашай любай і адзінай. Усьцешаны книгай Зянона і той добраўчюць, якую сказала пра яе (і яго) "Свабода" – Уладзя і Рыгор. Шчасціца вам – на чужыне і ў съвеце! Жыве Беларусь! Абдымаю – Васіль Быкаў.

### № 74.

Шаноўны спадар Зянон,

Шаноўная спадарыня Галі!

Найперш віншую вас абодвух з наступам вясны, з тым, што Бог даў перажыць зіму. У нас тут, у Нямеччыне, дык ужо зеленеюць на кустах пупышкі. Можа дажывем і да Лецечка...

Я перабраўся яшча далей на заход, і цяпер жыву ў Франкфурце на Майне. Горад стары і прыгожы, кватэра нішто сабе, – лепшая чым у Менску. Хоць і не свая і часовая. Працую, пішу і, вядома ж, трываю боль за нашуу радзіму, якая... Але самі ведаеце, якая... Учора прачытаў гнусны артыкул А. Фядуты пра беларускую апазыцыю і З. Пазнянка ("Московскія новости", № 9) і падумаў: а ці трэба зноў Зянону лезьці ў тое выбарчае балота? Яны ж цяпер проста забіоць. Гэта ж не Украіна, дзе ўвесі съвет паднімается супраць Кучмы. Супраць Лукаша не падымеца, бо ѿ яго любы для съвету аба-ронца.\* [\*Так ў тэксле]

Калі што пішыце, звоніце. Мой тэл/fax 49-69-95-508-882. Шчасціца вам, здароўя і поспехай! Абдымаю – Васіль Быкаў. 2 сакавіка 2001.

# АПОВЯД ЧЫСТАГА СУМЛЕНЬНЯ

Кніга дэпутата Вярхоўнага Савета 12 – га скліканья Сяргея Навумчыка „*Сем гадоў Адраджэння альбо фрагмэнты найноўшай беларускай гісторыі (1988-1995)*”, якая выйшла нядэўна ў Варшаве (*Varshava – „Беларускія Ведамасці”, Прага – „Človek v tismi”, 2006 г.*), захапляе з першай старонкі. Прачытаўшы яе, уражвае, з аднаго боку, як дакладна перададзена атмасфера беларускага Адраджэння, зь іншага – сам аповаяд пра ахвярную працу Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савецце.

У тых, хто быў удзельнікам падзеяў ці падтрымліваў Апазыцыю БНФ у Вярхоўным Савецце на плошчы Незалежнасці, кніга абуджае шмат асацыяцыяў-үспамінаў і аднаўляе ў памяці ўздым і аптымізм 90-х.

Іншым, малдым, хто па ўзросту тады ня мог асэнсоўваць тыя гістарычныя перамены, кніга Сяргея Навумчыка раскрывае прайдзівія падзеі нядыяўняга часу. І гэта надзвычай важна, бо аднаўленыне незалежнасці не „звалілася зь неба” (як хлусіць антыбеларускія прапагандысты), а было здабытае (ў выніку змагання пакаленінёй беларусаў і пры падтрымцы грамадзтва) неверагодна цяжкай, герайчнай і ахвярнай працай нешматлікай фракцыі фронтуўскіх дэпутатаў ў парламанце – авангардам сапраўднай беларускай эліты. Дзякуючы іх дзеянасці, не абарвалася „нітка шчасця”, пераемнасць адраджэння Беларускага духа ў пакаленінях, і беларусы як народ не сышлі ў небыцьцё. А гэта цалкам магло стацца, каб не адбыўся Акт Незалежнасці і Беларусь засталася б часткай імперскай Рasei. Менавіта гэтага дамагалася сваёй коснасцю і саветызмам большасць прамаскоўскага Вярхоўнага Савета БССР 12-га скліканьня.

Я памятаю гэтыя часы і атмасферу тae пары, бо разам з авангардам беларускага грамадзтва таксама вырастала з жыцця і ўзмацнялася мая нацыянальная съведамасць.

Расказваючы, што папярэднічала парламанцкай дзеянасці адраджэнцай, Сяргей Навумчык піша пра разгон „Дзядоў-88”, „які меў шырокі

рэзултат” у грамадзтве. І я памятаю, як гэта было, як (нібы сабак спусцілі з ланцуга) „клеймили позором” „неформалов” (гэта пра нас) ва ўсіх дзяржаўных СМИ (а іншых СМИ не было), як кожны дзень звяўляўся шэршт артыкулай-падманай, як абзывалі нас „фашистамі” ды іншымі абразылі вымі словамі за нашу праагу свабоды і незалежнасці ад страшнай імперыі, як нас запалохвалі і як мы вучыліся не бацца.

„Пашырыліся патрабаваныні аб беларусізацыі”, – піша аўтар, які тады жыў у Віцебску. А я ўспамінаю пачатак 1990 года – тры дні мітынгаў у Менску, калі цалкам савецкі Вярхоўны Савет БССР 11-га скліканьня прымал Закон аб мовах, як спрачаліся савецкія дэпутаты, як лямантаў, не-навідзячы беларускую мову, лімітаваны „депутат БССР” артысты Менскага рускага тэатра Янкоўскі ды выступаў супраць адзінай дзяржаўнай беларускай мовы (фрагменты гэтага абмеркаваньня паказвалі ў „Навінах” на ТБ”), і як патрабаваў народ прыняцца гэтага Закону.

У першы дзень абмеркаваньня Закону ў Вярхоўным Савецце ўся плошча Незалежнасці (тады Леніна) па закліку Беларускага Народнага Фронту была запоўнена менчукамі. Мы патрабавалі, каб адзінай дзяржаўнай мовай стала беларуская мова.

Назаўтра дэпутацкія дэбаты працягваліся, і тысячы людзей зноў сабраліся ля Вярхоўнага Савета, выкрывалі лёзунгі і патрабаваныні. Мы былі ўсе разам, знаёмыя і незнёмныя беларусы, мы адкупілі сябе народам.

На трэці дзень абмеркаваньня нам афіцыйна дазволілі мітынг кали Дому палітасветы, і тысячы менчукоў хлынулі туды. Людзі былі настроены на перамогу. Гэта радвала і ўздымала. Упершыню ў БССР тысячы людзей узняліся ў абарону беларускай мовы. Шмат хто з іх гаварыў па-руску, але чыстая хвала Адраджэнню ўскалыхнула ў беларусах тое, што 70 гадоў спала ў душах за саветамі.

С. Навумчык успамінае вясну 1990-га – выбары ў Вярхоўны Савет БССР і якія неверагодныя перашкоды стваралі савецкія ўлады кандыдатам

ад Фронта. І я ўспамінаю, як у Менску Фронт аўяднай усіх вылучаных сваіх кандыдатаў у Вярхоўны і мясцовыя Саветы. У Фронце была наладжана вучоба кандыдатаў усіх узроўняў. Мы слухалі лекціі спэцыялісташ розных галінаў або будучай дэпутацкай дзеінасьці (эканоміка, гаспадарка, гісторыя, паліталёгія і г.д.). Такую ж „вучобу” правёў 2-3 разы і Райвыканкам Маскоўска-га раёну Менска, на трэтыгорыі якога я жыла і, як кандыдат у дэпутаты Гарсавета, прысутнічала на гэтых паседжаннях.

Памятаю, як пасля заканчэння лекціі мянен запрасіў у кабінет адзін чыноўнік райвыканкаму. „В доверительной беседе” ён паспрабаваў „расплюшыць” мне очы на некаторых дзеячоў у нашым адраджэнскім руху. Ён гаварыў, што да нас „уліці” гэбісты, называў вядомыя прозвішчы. „Ці ж гэта ваша кампанія?” – скончыў ён сваю „проработку”. Ды я не зьбіралася верыць ягона-му „шчыраму” голасу, хоць (час паказаў) КГБ, сапраўды, рабіў апгрэтаўную крокі, каб ня даць узмацніца Адраджэнню.

Але не гэбэ вырашаў тады лёс будучай неза-  
лежнай Беларусі. Яго вырашалі тады лепшыя беларускія дзеячы Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, Беларускі народ і Беларуская адраджэн-  
ская плошча. Высілкі КГБ маглі прынесці пзўную канкрэтную шкоду, але паўпльваць на народны ўздым яны не маглі.

Галоўная каштоўнасць кнігі Сяргея Навумчы-  
ка – расказ пра парламанцкую дзеінасць Апазы-  
цыі БНФ. Гэты распovedд для нас вельмі істотны, бо зыходзіц з „першых вуснаў” сумленнага чалавека, які расказвае так, як было, абапіраючыся на стэнаграмы паседжанняў Вярхоўнага Савету. Тут усё – праўда. Сяргей Навумчык раскрывае знутры характеристы працэс змагання з рэакцыйнай дэпутацкай большасцю, іх няздолнасць да на-  
цыональнай палітычнай дзеінасці, неразуменне паніціяў „сувэрэнітэт”, „геапалітычная сітуа-  
цыя”, „незалежнасць”, „нацыянальныя інтэрэ-  
сы”, паказвае іхнюю воўчую ўпартасць супраць беларускага Адраджэння і падтрымку рашэн-  
няў у інтэрсах Масквы. Тыя, хто тады назіраў за дзеінасцю Апазыцыі БНФ праз СМИ, не маглі ведаць пра ўсе цяжкасці прыняцця гістарычных рашэнняў.

Апазыцыя БНФ вынесла на 2-ю сесію некалькі дзясяткі заканадаўчых пропаноў і законапраектаў, піша аўтар. І зынешні гэта ўспрымаецца як належнае. Але за гэтым сціплым выказваннем – бяссонныя ночі, абмеркаваны, ахвараваные ўласным асабістым жыццём на карысць Бацькаўшчыны. І такое цяжкае жыццё добраўлялася амаль шэсць гадоў. За гэты час сябры Апазыцыі БНФ паступова становіліся прафесійнымі паліты-  
камі-змагарамі.

А напачатку гэта была неверагодна цяжкая праца першапраходцаў. Некалькі разоў я прысут-  
нічала на абмеркаваннях палітычных пытанняў у Апазыцыі БНФ (знаходзічыся ў Вярхоўным Савеце па агульнафронтавых справах і як дэпутат Менгарсавета). Я насамрэч бачыла, як выпрацо-  
валася палітычная тэктніка ў працэсе абмерка-  
вання пзўной палітычнай праблемы. Дыскусія, аргументаваныя спрэчкі давалі магчымасць дэ-  
путатам Апазыцыі БНФ разглядаць пытанніе з  
усіх бакоў і выпрацоўваць аптымальныя рашэн-  
ні. Прытым, што характэрна, усе шукалі правиль-  
нае дзеяньне і дыскутувалі без амбіцыяў, агульная справа была над усім. Гаварылі канкрэтна, корат-  
ка і па тэмэ (быў рэгламант і калі хто адыходзіў ў боччны разважанні, то старшыня тут жа выпра-  
ляў становішча і ніхто ня крыўдзіўся) І ўжо калі прымалі рашэнніе, яно абавязвала кожнага і ўсе  
яго трымаліся.

Але іхня дэпутацкая праца тым не абмяжо-  
валася. Гэта была яшчэ свайго роду і ў высокай  
ступені творчая дзеінасць, дзе трэба было ары-  
ентавацца ў сітуацыі непасрэдна ў Аўальнай залі.  
Іхня калектывуныя „экспромты” былі бліскучыя.  
Чытаючы пра абмеркаванне закона аб адклі-  
каныні дэпутатаў, аб прыняцці Дэкларацыі аб  
сувэрэнітэце і інш., зноў перажываеш цяжкія мо-  
менты змагання. І узынікае пачуццё найвышэй-  
шага захапленняня ад дасціпнасці і агульнага  
інтэлекту герайчнай Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, ад апэрэтарунасці іхняга мыслення, ад  
гнуткага валодання сітуацыяй.

Думаю, што парламантам нават самых магут-  
ных дзяржаваў съвету можна б было павучыцца ў  
беларускіх герояў – Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце. Настолькі яны былі актыўныя, наступаль-  
ныя, самаахвярныя, зъяднаныя і разумныя.



77. Дыскусія ў Вярхоўным Савеце. Справа ля мікрофона Сяргей Навумчык.

Аўтар нагадвае нам, як цаной вялікіх намаганняў ішоў працэс вяртання беларускасці, і які страшнны націск праімпэрскіх сілаў (у якіх была і ўлада, і СМІ) прышлося стрымліваць адраджэнцам, успамінае і публікацыю ліста групы бацькоў з Рагачова. Г і цалкам пацвярджаю праўду ягоных слоў.

У сталіцы Беларусі ўсе пытаныні адраджэння беларускасці дзіцячых установаў курыравала Камісія па адукацыі Менгарсавета, якая праводзіла пільны кантроль за гарадzkім Упраўленнем адукацыі па бесперайонным пашырэнні беларускіх школаў у Менску. Нас (дэпутаты Камісіі) цікавіла таксама, як да гэтага працэсу адносяцца бацькі наўчэнцаў і настаўнікі. З усёй адказнасцю канстатую: перавод садкоў і школаў у статус беларускамоўных з боку настаўнікаў і бацькоў успрымаўся прыхільна – мы правялі сотні перамоваў і сустрэчаў і пераканаліся ў гэтым. А гэта так званыя „калектыўныя лісты” бацькоў і іншая праца „пятай калёны” – гэта справа шалёнай антыбеларушчыны, кіруючы цэнтар якой, зразумела, быў у Крамлі (а дакладней – на Лубянцы).

Але адраджэнцы „трымалі ўдар”. Сябры Камісіі Менгарсавета па адукацыі праводзілі сходы ва Упраўленыні транспарту Менска, у Маскоўскім РАУС, ва ўпраўленыні гандлю, у некаторых цэнтральных крамах. Мы выкарыстоўвалі любы шанец, каб увасобіць ідэі беларускай незалежнасці. Беларускія школы-садкі расылі, як грыбы. Але усё, як піша С. Навумчык, „да-водзілася „выбіваць”, бо кебічоўскае чынавенства моцна супраціўлялася адраджэнню беларускасці.

Узгадваючы пра падзеі тых часоў, аўтар часам дае характеристыку некаторым вядомым ў беларускім грамадзтве асобам з палітычнага пункту гледжання. Шмат добрых слоў сказана пра двух славутых беларусаў, якія азару падтрымалі Фронт – Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна.

І яшчэ адна асoba, пра якую абсалютна праўдзіва гаворыць аўтар кнігі С. Навумчык – гэта Станіслаў Шушкевіч. Памятаю, як моцна, крок за крокам, ён расчароўваў усіх тых адраджэнцаў, хто на яго спачатку так спадзяваўся.

Калі ў 1989 г. пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР, увесь Фронт узмоцнена змагаўся за вылучэнне сваіх кандыдатаў. Але зарэгістраваць фронтаўцаў тады (па выбарчым законе СССР) не ўдалося, і Фронт заклікаў сваіх сябруў дапамагаць С.С. Шушкевічу (а Шушкевіч абавязаўся падтрымліваць беларускія адраджэнскія каштоўнасці і фронтаўскія прынцыпы). Бяз гэтай нашай дапамогі С. Шушкевіч стаць двойчы дэпутатам (СССР і БССР) ня змог бы. Усю ягоную выбарчу кампанію падрыхтавалі і правялі фронтаўцы. Мы ж верылі яго словамі аб адданасці Беларусі. Я добра памятаю тыя змагарныя дні. Мы хадзілі па кватэрах, клеілі лістоўкі, агітавалі. Найбольш гэтая выбарчыя кампаніі памятаюць мае ногі і ногі шматлікіх саброў Фронту – колькі было выхаджана па раёнах, вуліцах, дварах і прыступках менскіх дамоў. Уесь Фронт агітаваў за Шушкевіча.

Потым, назіраючы сесіі ВС па ТБ, я ня раз з горыччу шкадавала, што столькі сілаў аддала на змаганье за С. Шушкевіча, так расчараўваў нас гэты чалавек – шукальнік згоды (як ён сам вызначаў сваю пазыцыю), а на справе – ня моцны чалавек, высокая пасада якога аказалася яму не па плячу і прынесла так шмат прыкрасы ў і няспраўджаных надзеяў адраджэнцам Беларусі. І зараз, чытаючи кнігу, гэтае пачуццё ўзыніка зноў і зноў, ад старонкі да старонкі, бо у самія крытычныя моманты, дзе патрэбна была актыўная пазыцыя С. Шушкевіча, ён часта маладушнічаў, марудзіў, угінаўся і марнаваў нацыянальныя магчымасці Беларусі.

Чытаючи старонкі, прысьвечаныя барацьбе Апазыцыі БНФ за вяртанье Незалежнасці, мы бачым, як цяжка здабывалася Незалежнасць, як шмат што залежыла ад палітычнай інтуіцыі, рапушчасці і інтэлекту дэпутатаў-фронтаўцаў. Абмежаванасць, коснасць і цынізм ворагаў беларушчыны ўражваюць, хоць расказ ідзе стрымана. Бачым і антынезалежніцкую пазыцыю тых, хто сёняня выступае ў ролі „апазыцыі” і барацьбітой, з рэжымам.

Пацвярджаецца старая праўда: прыгожа і востра здольны гаварыць шмат хто. Але за аднымі і тымі ж словамі можа стаяць супрацьлеглае: шчы-

расьць і хітрасць. І каб адрозніваць адно ад другога, у палітыцы, як нідзе, трэба ведаць, што гэта за чалавек, якая яго „гісторыя”, за што ён змагаўся ўчора, 5-10 гадоў таму і ці падтрымліваў ён нацыянальныя беларускія інтарэсы адкрыта, не хаваючыся пад лаву. Інакш мы рызыкуем быць мочна падманутымі.

Здраднікі беларушчыны былі раней, на жаль, ёсьць яны і сёняня. Але каб учараши непрыяцель беларускіх інтарэсаў ператварыўся сёняня ў „змагара” за іх – гэта ўжо падазронна (хоць такое і здараеца ў гісторыі барацьбы). А менавіта дэйнасць перакідчыкаў, пра якіх мы чытаем у кнізе С. Навумчыка, прывяла да сёняняшняга бездапаможнага стану. Памятаю трансъляцыі па ТВ сесіяў Вярхоўнага Савету позна ноччу, а 1-й-2-й гадзіне. Тады думалася: ну, здаецца, пазабіваў бы гэтых рэтраградаў, гэтую прадажную дэпутацкую большасць. А сёняня гэтая лябедзькі-калякіны прафануюць змаганье і тлумяць Адраджэнне, начапішы маскі „апазыцыі”.

Кніга С. Навумчыка дапамагае аднавіць ў памяці шмат што. Напрыклад, як несур’ёзна ўспрымаўся тады дэпутат А. Лукашэнка ў Вярхоўным Савеце і ў адраджэнскім грамадзстве. Калі мы зъбіралі подпісы ля Галоўпаштамта за фронтаўская кандыдата ў прэзыдэнты, калі нас заўсёды быў тлум народу. Людзі шчыра падпісаліся. І да нас як правіла „прымазваліся” 2-3 зборшчыкі за Лукашэнку. Мы са зьдзіўленнем глядзелі ў іх бок, (да іх падыходзілі людзі неахвотна і мала) і не маглі надзвіцца, як яны могуць сур’ёзна займацца гэткай беспэрспэктывнай справай. Што Лукашэнка, мякка кажучы, „ня цягне” на прэзыдэнта – для нас было настолькі відавочна, што мы толькі ўсіміхаліся... І гісторыя навучыла нас, што ў адказныя часы барацьбы трэба ставіцца вельмі сур’ёзна да праціўнікаў, да ўсіх праяваў гэтай барацьбы і ня ськідваць з раҳунку нават самія на першы погляд бязглаздыя „праекты” супернікаў.

Кніга С. Навумчыка выдатна ілюструе, што палітыку можна і патрэбна рабіць чыстымі рукамі, і пісаць пра яе таксама – праўдзіва, так, як было. Для гэтага неабходна толькі мець чыстае сумленыне, шчырае сэрца беларуса і журналісцкі талент, як у Сяргея Навумчыка.

Добра відаць, што пераацаніць унікальны палітычны подзьвіг дэпутатаў парліамантскай Апазыцыі БНФ немагчыма. Яны сыграі вызначальную ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі. Мінае час, настала цяжкая пара, некаторыя зь іх адыйшлі ад актыўнага змагання, некаторыя ўжо адышлі з жыцця... Але за тое, што яны рабілі і зрабілі тады, у 90-х, – за гэта ім усім

нізкі паклон і пажаданьне быць годнымі самых сябе й надалей.

### Галіна Пазняк

2006 г.

Надрукавана: („Беларускія Ведамасы” – 2006, № 4 (58), стар. 11-13); („Беларус”, – 2007, лістапад, № 534).



78. Вокладка кнігі Сяргея Навумчыка  
пра новае Беларускае Адраджэнніне.

# РАСЕЙСКАЕ ТЭЛЕБАЧАНЬНЕ – ЛЮСТЭРКА РАСЕЙСКАГА ГРАМАДЗТВА

Становішча, якое існуе зараз у Расеі, паказвае, што паскараеща працэ маральны дэградацыі расейскага грамадзтва. Яскравае пацвярдзэнне гэтаму – расейскае тэлебачаньне.

Яшчэ гадоў 15 таму нельга было нават ўяўіць, што адбудзеца такая хуткая дэмаралізацыя, бо тады можна было ня толькі ўбачыць цікавыя і духоўна напоўненія перадачы (у якіх асьвятляліся праблемы жыцця з пункту гледжання агульных маральных каштоўнасцяў), але і інфармацыйная канцепцыя тэлебачанья не была такой адкрыта цынічнай.

Сёння ж – звычаёвая карціна дачыненія, паказаная на экране, настолькі маральна нікчемная, што выклікае шок, здуменыне, абурэнненне і проста агіду. Зрэшты, расейцы ўсё гэта глядзяць, і бальшыні, відаць, падабаеца такая „свабода”. Яно б і на надта нас, беларусаў, тычылася (ведаем мы Расею), калі б увесь гэты бруд ня йшоў на нашу Беларусь і не атручуваў бы галовы людзям сталым і маладым. Тым больш, што вера ў аўтарытэт ТВ (як і ў друкаванае слова) ў нас па-ранейшаму застаецца. Так паступова беларусы (і галоўнае – маладыя) звыкаюцца з антынормай, з пошласцю і ўжо не задумаўцца, што гэта дрэні і глядзець яе – гэта азначае засымечваць і атручуваць сваю съведамасць і ўспрыніцце жыцця.

Касыцёл, царква, кніга – ў душах жывуць, але як бы самы па сабе. Людзі, якія звязыраюцца да Бога, да ідэала, да гармоніі і прыгажосці, сусінуюць з „атрутным духам” і спажываюць яго як бы між іншым, для „шумавога эфекту” ў доме. А той „эфект” насамрэч не такі быскрыўдны.

У пагоні за танный папулярнасцю расейцы на ТВ гатовыя прадаць ўсё і ўтаптаць у грязь самае святое. Пра што ж іхныя перадачы?

Пра палігамныя „шлюбы”, напрыклад. Гадзіна эфірнага часу прысьвечана некалькім „сем’ям”, калі адзін мужчына жыве з дзявуму „жонкамі” ў адной кватэры. Бяруцца інтэр’ю „мужа” і яго

„жонак” адносна інтymнай сферы іхнага існавання. І гэты бруд ухваляе (як заўсёды) іхны Жырыноўскі – прадстаўнік высокай расейскай улады у ролі блазна.

Нашто гэта „абмеркаванье” людзям? У жыцці кожнага народа ёсьць традыцыя, маральныя нормы, якіх прытрымліваецца хрысьціянскі (і ня толькі хрысьціянскі) съвет тысячагоддзямі. Існуюць, на жаль, і збачэнцы. Але навошта пра збочанасць – усім падрад, у tym ліку і дзецям? Навошта ўсхваляць ненармальнасць? Каб хутчай памножыць яе? Так ажыццяўляеца замбаваныне насељніцтва на зло.

Каб пераканаць гледачоў, што зло „ёсьць норма”, расейцы спасылаюцца на „братоў”-мусульманаў. Прыводзіцца яшчэ й прыклад, як руская дзяўчына, закахаўшыся ў Махмуда, съведама стала трэцяй ягонай жонкай, дзе жонкі – „сёстры” і ўсе дружакі.

Цікава, што калі тыя ж „браты”-мусульмане прыяжджаюць у іхню Москву, іх там называюць ужо не „братамі”, а зусім па-іншаму. Гэта ведаюць усе, таму ў „брацкі” адносіны Расеі да іншых наўрад ці хто верыць. Адсюль і фальш: кажуць адно, на справе іншае.

Эстрада, якая зараз запоўніла ўсе дзіры ў эфіры, вульгарна дэмантруе самыя нізкія „пачучыці”, што іхныя песні (тыпу „я беременна, но это временно”), што так званы гумар. Пра што ж жартуюць расейцы? Тут, на жаль, стаўка таксама на самыя нізкія чалавечыя праявы. І збачэнцаў не забываюць „укручваць” у кола абмеркаваныя расейскіх праблемаў. І ня рэдка гэткія „артысты” чапляюць на сябе хрысьціянскі крыж. Зьявіліся нават „зоркі”-збачэнцы, і ім – пляскаюць у да-лонкі, слухаюць іхныя публічныя пошала-юрлівія і ненармальная разважаныні. І забываюцца, што такія тэмы ў культурным хрысьціянскім съвеце маюць табу, забарону. Но гэта – маральнае дно. Грязь не павінна мець нічога агульнага з нармальным чалавечым жыццём.

Раней адной з функцыяў съмеху была задача адмаўленыня і зьнішчэння нэгатыўнай звязы. Зараз наадварот: съмех мае падтэкст апраўдання зла, тое што брыдкае, тое, маўляў, – „добра”, „во дзёт”, „малайчына” і г.д. Удумаўся толькі ў адны назывы іхных „ток-шоу”. Напрыклад, „Без комплексаў”. Пра што тут гавораць? Як пазбавіца ад неадэвятых комплексаў? Бывае і такая гаворка, але часцей іншая, галоўным чынам – як стаць бессаромнымі, як згубіць сумленье і сорам, як здраджваць мужу (жонцы), каб учё было „ціха”; як дамагчыся поспеху ў жыцці (любым без выключэння, спосабам, маўляў, „ні траба саромеща, жывём адзін раз”); як дзяўчыне стаць разбэшчанай (па іхнай тэрміналёгії, „сэксуальнай”); ці патрэбнае сумленье жанчыне (!). У перадачы можна пачуць што заўгодна, нават што і сумленне – реч не авбавязковая.

Вядучая (вульгарная „зорка” расейскай эстрады) стварае ў эфіры образ гэтакай багемна-паблажкай кабеты, добраі да ўсіх. Прыйходзіць прыстойны чалавек на перадачу – яна да яго добрая, ветлівая. Прыйходзіць збачнец ці проста дурань, які прапагандуе сваю неразвітасць, глупства ці вычварэнства – яна такая ж аб'ектуная і прыветная да яго. Так званая „бесхрыбетная” дабрыня: да дабра і да зла. „Паліткарэжтнасьць” да брыдоты. І што, гэта траба глядзець і засмечваць галаву ўсялякім глупствам і безгустоўшчынай??!

„Я всю жизнь хочу одного мужчину”, „мой четвертый муж такой...”, „я изменила мужем”, – гэтыя цытаты з рэплік вядучай гавораць самы за сябе, павінны гаварыць! Яе мова – грубая і развязаная (кшталту „плевать я хотела”). А між тым гэтая вядучая ў лютым 2006 г. заваявала нейкі прыз сімпатыяў расейскіх гледачоў, у яе вялікі „рэйтынг”.

Тут жа да паслугаў аўтара перадачы (і вядучай) – псіхолагі. Цытата з „псіхолага”: „В жизни самое главное – секс”; „У меня было много жен”. І вядучая называе яго „інтэлігентным” і „выхаванным” чалавекам.

Яшчэ адна назва ток-шоу: „Пусть говорят”. І гавораць, пра што толькі ні гавораць... Пра цяжарнасць у 11 год і ў абарону такой „сям’і” (добры прыклад для ўзору).

Гаданыні, чорная магія, Кашироўскі і г.д. – і ўсё гэта ў эфіры кожны дзень. А гэтага ж усяго ліберальнага бруду не павінна быць зусім, бо вядзе – ў цемру і зло. Іншых перадач (пра съветлае, чыстае, пра чалавечас) – зусім няшмат.

Адзін прыклад, так званы „станоўчы”. Перадача-спаборніцтва старэйшых школьнікаў „Умники и умницы”, дзе пераможцу залічваюць на першы курс МГІМО. Вядучы пытас пераможцу (дарчы, беларуская хлапца): „Вы человек упрямый?” Пераможца адказвае „так”.

Выглядзе, што паняцце „упрямый” – станоўччае. Так блытаюча слова, паняцый, а ў выніку – блытаюча думкі і лад жыцця.

А вось я „арыгінальна” падаецца інфармація пра сапраўды страшную хваробу „птушыны грып”. Каб зберагчы чалавека ад віруса, зьнішчаюць сотні тысяч птушак (і жывёлу). Напэўна, у гэтым ёсць лёгіка. Але чаму гэта ўсё зьнішчэнне дэмантруеца на ТВ? Каб атруціць чалавека жорсткасцю, каб на мёртвую жывёлу глядзець прывыклі як да нормы? І для „карцінкі” на расейскім ТВ нікага табу не існуе? Паказаючы ўсё гэта па сваіх каналах, расейцы ўпłyваюць на съядомасць усіх, хто іх глядзіць: і ў Рәсей, і на Беларусі, і па ўсім сьвеце.

Пасыль ўсяго ўбачанага як ня выказацца ў абарону маральнай цэнзуры, якая б сталася хоць нейкай перашкодай для расейскай разбэшчанасці і яе атруты на Беларусі.

Хочацца думаць і верыць, што чыстасць-чысьціня, прыстойнасць ня зьнікнуць з жыцця. Але для гэтага трэба памятаць: нельга капацца ў брудзе і грязі, бо грязь авбавязкова наліпне. Грязь трэба абыходзіць.

Дрэнь усталівалася найперш у заходнім тэлебачаныні. І адсюль якраз (са спэцыяльных праграмаў) перакінулася ў Рәсей, дзе запанавала паўсюдна. Расейцы пераўышлі ў гэтым ўсё і ўсіх. Ня глядзячы на пранцыповую даступнасць, беларусы, наколькі мне вядома, заходнія тэлебачаныне глядзяць ня часта, але затое расейскае – запаланіла эфір. У гэтым і небясьпека, і ненармальнаясць, калі тэлебачаныне і інфармація чужой краіны масава ўпłyвае на думкі і ўражаныні нашых беларускіх гледачоў.

Многія могуць сказаць, што беларускае тэлебачаныне яшчэ горшое. Так і ня так, бо яно не бела-

рускае, яно ў нас антыбеларускае, прамаскоўскае, па характару акупанцкае, і акупант зацікаўлены, каб у нас было яшчэ горай.

У гэтым годзе праходзіў саміт „вялікай вяс-  
мёркі” ў Санкт-Пецярбургу. Шмат было рэклимы  
пра „магутную” (не п’янную, не крымінальную,  
не кілерскую, не грабоўскую, як на справе) Ра-  
сесю, і ўжо зусім съмешна было слухаць, калі іхны  
кіраўнікі гаварыў пра адвеҷную „талерантнасць”  
Расеі ў адносінах да іншых народаў. (Гэта ж трэ-  
ба дадумашца!) Расейская прапагандысты, віда-  
ць, спадзяюцца на тое, што шмат людзей верыць  
таму, што кажуць у „тэлевізары”. (Ніякна што  
кажуць, але калі ў тэлевізары, то праўда.) Аднак  
ніколі нельга забывацца, як тая Расея зьнішчала  
і зьнішчае іншыя народы, як высакамерна, грэб-  
ліва і непаважліва ставіцца да малалікіх народаў  
(напрыклад, да чукчай, комі, калмыкаў), як яна зь-  
нішччае Чачнію, як азлоблена і нецярпіма ставіц-

ца сёньня да незалежнай Украіны і Грузіі, якую  
агрэсіўную і анэксацыйную палітыку праводзіць у  
дачыненіі да нашай Беларусі.

Пра гэта трэба памятаць і не ўспрымаць чужую  
інфармацыйную агрэсію і хлусьню. Некалі эстон-  
цы ў савецкай Эстоніі ніколі не глядзелі расейскае  
тэлебачаныне. Яны глядзелі толькі сваё – Талін ды  
яшчэ Гэльсінкі. Гэта засыцерагала іх ад савецкай  
атругты. У нас жа цяпер культуралягчічная бяда.  
Бо свайго нацыянальнага беларускага тэлебача-  
нья ўжо няма. Але прыйдзе час – стане вольная  
Беларусь і зывіцца беларускае тэлебачаныне, дзе  
будуць паважаць сумленных людзей, беларускую  
мову, нацыянальную культуру і Беларускі народ.

### **Галіна Пазняк**

*2006 г., Нью-Ёрк*

*Надрукавана: (, Беларус”, –2007, стыдзень, № 528)*

# ТВОР, ЯКІ ЎЗВЫШАЕ ДУХ

(Уражаныні ад лірыкі і паэмы ЗЯНОНА „Вялікае Княства”)



У самым канцы 2005 г. у Варшаве (выданыне „Беларускіх Ведамасцяў” і „Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве”) выйшла ў съвет кніга ЗЯНОНА „Вялікае Княства” (паэма, фатаграфіі і вершы). Ёй папярэднічала сігнальнае выданыне паэмы ў Нью Ёрку. Паэма была надрукавана таксама ў часопісе „Дзеяслоў”. І вось зараз мы трymаем у руках асобнае выданыне паэмы, разам з паэтычным цыклам „Вялікае Княства”, іншостраванае мастацкім фатаграфіямі аўтара.

Пачынае паэму эпіграф з трох вершаў, тэмы якіх – „беларускі съвет”, „няжкі шлях” і „белы рыцар” – увасабленыне надзеі на съветлую будучыню.

– Не спыняйся. Ідзі, –  
Сказаў мне белы рыцар. –  
Тваё поле – шлях.  
Як спынішся –  
Вырасьце лес на шляху.  
Сказаў – і прышторыў каня.

Падзеі паэмы ахопліваюць часы з XVII па XXI стагоддзі. Аб’ядноўвае такі вялікі гістарычны пэрыяд (300 год) вобраз галоўнага героя Зянона.

Душа Зянона і там, у XVII стагоддзі, і ў ХХ-м, і нават ў XXI-м. Яна ахоплівае стагоддзі і ўвасабляе хрысьціянскую ідэю вечнасці чалавечай души. Чытач разам з гером як бы адначасна прысутнічае і ў мінульым, і ў сучасным. Аўтар паказвае беларуское жыццё і беларускія характеристары, раздумляе над зъместам яго існавання.

Пазма „Вялікае Княства” – на проста пра падзеі часоў упадку ВКЛ і „сучаснасць.” Гэта твор пра лёс нашай Літвы-Беларусі ў стагоддзях. Гэта мастацкае асэнсаваныне вельзі Беларускага Духа і прычынаў яго заняпаду. Героі паэмы XVII-га стагоддзя – гэта, па сутнасці, мы, сённяшнія, бо мы лёгка пазнаём у Любчы – сучасную беларускую дзяўчыну (мастацкае паштварджэнне таму – знарочыстыя матывы лірыкі Янкі Купалы ў аўтарскіх лірычных клаўзулах); Мар’янна-Мальвіна – гэта шмат у чым сучасныя беларускія кабеты (зь іхнай адкрытасцю і шырыасцю, „шырокай душой”, дабрынёй, гасыціннасцю, вясёлым норавам).

Тое ж можна сказаць і пра Шацілу, Патрэбу і г.д. Героі 2-й часткі „Зямля” Яўхім, Ян, Стаська, Фэля, Ганна – гэта іхны працяг у стагоддзях. Гэта „адна парода”, „адна костка”, адзіны Беларускі Дух у розны гістарычны пэрыяд. Ёсьць, на жаль, працяг у сучаснасці і вобраз Пятрука, прадстаяўніка нялепшага кшталту людзей.

Над усім творам і яго вобразамі ўзвышаеща аўтар паэмы ЗЯНОН. Гэта рэальны чалавек, пісменнік-паэт, які мае пэўныя жыццёзвёты і мастацкі вопыт. Ён зьяўляецца аўтарам не толькі „Вялікага Княства”, але і „Глёры Патрэбы”, і іншых лірычных твораў.

Падзеі ў паэме падаюцца ад „я” героя паэмы Зянона і ад „я” Аўтара-апавядальніка, які зъяўляецца (як і іншыя героі) мастацкім лірычным вобразам паэмы. Аўтар-апавядальнік „дзеяйнічае” ўнутры паэмы, ў структуры мастацкага твора, ён зъяўляецца съведкам падзеяў, разважае, выказвае свае думкі-пачуцці (і гэтым ён адрозніваецца ад аўтара-паэта, хоць, у пэўнай ступені, гэтыя разьмежаваныні даволі тонкія).

Герой паэмы Зянон – малады („Агонь” – XVII стагоддзе) і сталы чалавек-барацьбіт („Трэці круг” – XX і ХХІ стагоддзі). „Сталы” Зянон (дзякуючы несьмяротнай душы чалавечай) памятае ўсё, што адбывалася зы ім у XVII стагоддзі. Час (300 год) як бы сціскаецца і ўспрымаецца як адно доўгае жыццё (тое, мінулае, так блізка, гэта нашае „ўчора”). Становіцца відавочна: мы, сέньняшнія беларусы, такі ж, як і 300 год таму. І, каб перайначаць нашае сέньняшнія цяжкое жыццё, мы павінны „разглядзець” крыніцу нашай сέньняшнія нацыянальнай бяды, якая бярэ пачатак там, у глыбіні стагоддзяў.

Імёны аўтара-паэта, Аўтара-апавядальніка (лірычнага вобраза паэмы), і галоўнага героя паэмы супадаюць. Той, хто напісаў паэму, яе аўтар, як і вобраз Аўтара-апавядальніка – Зянон. Герой паэмы таксама – Зянон, мастацкі вобраз, такі ж, як і Шаціла, Патрэба, Любча і г.д. Усе названыя героя „дзеінічаюць” унутры і ў межах канкрэтнага твора „Вялікае Княства” і ў канкрэтнай эпосе, „разъвіваючы” па законах літаратурнага роду і жанру эпічнай паэмы.

Мы разумеем, што гэта розныя „мастацкія аб’екты” (розныя Зяноны) і супадзеньне, безумоўна, не выпадковое. Тут свая мастацкая задача, якой падпрацоўваеца ўсё ў творы.

Часам гэтыя галасы (Аўтара і Зянона) зыліваюцца і становяцца адным цэлым, як адзіная Душа.

*Не magu забыць з прафесіяня,  
Трыста годзікай мінула,  
Любчу мілу, тольны песні,  
Млын старога вайдзлётам...*

У такой пабудове твора лягічна „сумяшчаюцца” і часы (XVII, XX і ХХІ стагоддзі). Мы разам з Аўтарам як бы адначасна прысутнічаем і ў мінулым, і ў сучасным, зьяўляемся съведкамі трансцендэнтнага дзеяньня.

Супадзеньне імёнаў аўтара паэмы, Аўтара як мастацкага вобраза і героя паэмы спрыяюць стварэнню адзінай „сімфоніі часу”. Рэальнае і мастацкае (прыдуманае) „перамешваеца”, і ўтвараеца адзіная вобразная карціна беларускага жыцця ў стагоддзях, пакутная, якая руйнуеца

амаль да шчэнту, але неверагодным чынам адраджаеца зноў і зноў.

Колькі „кругоў” руйнавання-адраджэння павінна прыйсці Беларускай Душа, каб адрадзіцца навечна? Ці згінуць? Што неабходна перадолеца нашай нацыі, каб адрадзіцца – галоўная масцакая праблема твора.

Героі паэмы „звязаныя” праз стагоддзі. Рэальна ажыццяўіць гэту „звязку” і дапамагае галоўны герой Зянон, ягоная душа, якая не зынікае са съмерцю „ў нікуды”. Яна вяртается па Боскай Волі, яна прадаўжае жыць і ў ХХ-м, і ў ХХІ-м стагоддзях. У канцы паэмы рамкі твора як бы зънікаюць і зыліваюцца з рэальнай біографіяй рэальнага чалавека.

Паэма ня толькі прадаўжае традыцыю беларускай літаратуры, але і зъўляеца творам наватарскім, асабліва ў распрацоўцы хрысьціянскіх ідэяў мастацкімі сродкамі. Галоўны герой паэмы Зянон – гэта, фактычна, Душа беларускага народа, адзінай ва ўсіх стагоддзях.

\* \* \*

Надзвычай апраўданая кампазыцыя паэмы. Яна пачывае на вядомую ісціну: нельга зразумець сучаснасць і асягнучы будучыню, ня зъведаўшы мінулае. Творчае „дасыльванье” сучаснага бядотнага стану Беларусі аўтар пачынае з мастацкага аналізу мінулага, прычынаў заняпаду малага, ад мора да мора, Вялікага Княства Літоўскага. Ня зъведаўшы гісторыю гібелі маладога, адданага Бацькаўшыне Зянона („Агонь”), цяжка зразумець трагічны лёс Яўхіма, Стаські і ўсіх іншых пазнейшых высакародных і прыгожых беларусаў. Бо і Зянон („Агонь”), і Яўхім, Стаська, Фэлія, Ганна („Зямля”, „Трэці круг”) „уладкавацца” ў жыцці асобна ад народнага лёсу ня могуць. Яны авабязкова падзяляюць лёс свайго народа, народа ўнікальнага, асаблівага ў съвеце, сціплага і высакароднага, гасціннага, гаспадарлівага і трагічнага. Паэма пераканаўча ўвасобіла гэту думку.

Эты закон жыцця, як наканаванье лёсу, што павінны ўсьведамляць сέньняшнія беларусы, бо ў нас застаўся выбар толькі паміж здрадай Бацькаўшчыне, адрачэннем ад яе, пошукам індывідуальнага щасціця, альбо – змаганьне. Каб стаць шчасльвымі асабістамі, трэба змагацца за Беларусь

без акупантай, за вольную Беларусь – такі выбар дае нам час, наша гісторыя, і паэма напісана пра гэтага.

Мастацкае ўвасабленыне ідэі ўражвае. Мы захапляемся героямі пээмы, любім іх, блізка да сэрца прымаем іхны асабісты лёс. І бунтуеца кроў ад несправядлівасці абставінаў іхнага жыцця. Паэма падымае наш Дух на змаганье.

\*\*\*

Першая частка („Агонь“) пераносіць нас у цяжкі пэрыяд гісторыі Вялікага Княства Літоўскага – пэрыяд *Патому* – крываючай і вынішчальнай беларуска-расейскай вайны сярэдзіны XVII-га стагоддзя і маскоўскага генацыду беларускага насельніцтва. Аўтар малюе разгорнутую карціну беларускага жыцця, аналізуе прычыны дзяржаўнага заняпаду.

Мы знаёмімся з сапраўднай беларускай шляхтай, іхнімі думкамі, складам розуму, інтарэсамі. Яны жывуць на багатай зямлі (лісы, рэкі, жывёльны съвет) і ўмеюць гаспадарыць на ёй. Тут усё родзіць, „вядзеца“, „сакоча“, расце і буяе. Тут усё гаворыць за гаспадара („хата-веліката“, пуня, лазня, студня, склеп і г.д.). Спадарства Шацілаў і Патрэбаў – гэта людзі шырокай душы. Яны прагнучы прыгажосці:

*Пасъяляем разам дружна,  
Каб зучла юся акружна.*

І песні іхнія – незвычайны скарб духоўнай культуры беларускага народа (разьдзел „Трабы“).

Гэтыя людзі па-беларуску гасцінныя і хлебасольныя, багатыя матэрыяльнай і духоўнай, гарманічныя ў сямейных адносінах (Шаціла-Мальвіна; Патрэба-Мар’янна-Любча). Услухаемся ў іхніх размовы. Што ўваходзіць у кола іхных інтарэсаў?

Найперш – гэта патрыёты сваёй зямлі: і Зянон (найдаражэй для якога – родны край, за які „іду я першы“), і сям’я шляхціча Шацілы, у якога гасцінное Зянон, і спадарства Патрэбаў. Іх усіх найперш цікавіць лёс Бацькаўшчыны, якая церпіць ад варварскіх набегаў з усходу.

\*\*\*

Пра трагічную гісторыю ВКЛ мы даведваемся на прыкладзе беларускага мястэчка Суботнікі (дзе нарадзіўся аўтар і 300 год таму яго герой Зянон). Мы бачым карціну поўнага зынішчэння мястэчка ў XVII стагоддзі ў выніку навалы ўсходніх ворагаў.

Стаяў тут калісць і стары млын – сапраўдная крэпасць, які пры небясьпецы мог схаваць усё мястэчка. Пазней Суботнікі адрадзіліся ўжо на правым узбярэжжы Гаўї. Збудавалі і новы млын. Аўтар добра памятае гэты новы млын, які „закрану маё дзяцінства“.

Але вернемся да маладога героя паэмы, які на шляху з Геранёнай ў Трабы (едзе за ваенай падмогай да Патрэб). Зянон гатовы гнаць рабавальнікаў з роднай зямлі,

*Што гайсалі ј навакольні  
І пускалі вёскі з дымам,  
Насльядуючы афрынам.  
Ўіх ліцвінаў забівал,  
Літву нашу руйнавалі.*

(„Мястэчка“)

Ягоны конь рвануўся ў дарогу – і нечакана спатыкнуўся. Па народных назіраннях, гэта дрэнная прыкмета, а ў мастацкім творы (дзе кожная дэталь мае значэнне) – тым больш. І мы, чытачы, ужо ў прадчуванні бяды.

Па дарозе ў Трабы Зянон марыць убачыць Любчу – і сам саромеесца сваёй радасці.

*Не да твару мая радасць,  
Калі тут маскаль віруе  
І народ мой трафтујуе*

(„Мястэчка“)

У далейшых развагах Зянона раскрываецца сутнасць моцнай дзяржавы: проблема народнага духа („Ці душа твая самлела?“); проблема палітычнай сістэмы („Мо заемат ты мела волі?“); проблема ўлады („Трэба Князя падымати“); проблема адносінаў да ўлады („І ўладу ў гроши ня ставіць“) і моцнага войска („Трэба множыць силу збройну“).

*О, Вяліка наша Княства!  
Ці јужо ты ј нас паслабела?*

*Ці душа твяя самлела?  
Мо' зашмат ты мела волі?  
Кожны сам сабе пануе,  
Кожны дурань галасуе,  
Кожны пан – сабе за князя,  
І юладу ў гроты на ставіць.  
Сам сабою хоча правіць.  
Скуль жа будзе тая сіла?  
Пакфае наа масіла.  
Трэба Князя падымати,  
Каб мог Княствам кіраваці.  
Трэба множыць сілу збройну...*

(„Мястечка”)

З гэтымі разважаннямі Зянон пад’яджае да Суботнікай. Тут цікава паназіраць за лірычным складам думак Зянона (XVII стагоддзе), які выяўляе стыль думаньня маладой патрыятычнай шляхты ў час народнай бяды, калі ўсё простае становіца значным, усё звыклае – дарагім і ўсё дарагое – шчыміць.

*Разважаочы ј міжчасе,  
Да Суботнік пад’яджаю.  
На мястечка пазірано.  
На высокім берагіску  
Тут мястечка, як цацуя.  
Спамінаю, як калісьці  
У касцьёлік сэрф лісця  
Прывязала мяне матуля.  
Чую зукі клавесіна  
І касцельны хор нафоўны.  
І замнай небасіня  
За сцяною мілложыцца,  
І наўлойны ветрык вее  
Пералётны із-за жыты,  
Як далёкі сънёў народны,  
Дзе душа мая адкрыта...*

(„Мястечка”)

Далей – жудасныя карціны маскоўскага вынішчэння. Усё палае. Але беларусы-ліцьвіны гуртуюцца, пачуўшы пра ворага, кідаюць усё, зьбіраюцца разам на плошчы і прымаюць агульнае рашэнне: ратуюць жанчын, старых людзей, дзяцей і сказіну ў балоце, а ворага гоняць преч.

Патрыётаў у Літве ня мала. Вось і геранёнскі каштэлян, пачуўшы пра варожыя напады, рэагуе імгненна:

*Сплошчыць падлаў!  
Здрозгатаць іх, як канусту!  
Усю маскоўскую распусту!*

(„Мястечка”)

Ён разумеет, што „мусім сілу аб’яднаці”. А вось шляхта – разъяднаная.

Праезджаючы Раманы, Трабы, Аўтар малюе чудоўная ліцьвінскія землі, дзе прыгажосць краю гарманічна спалучаецца з багацьцем і гаспадарнасцю яго жыхароў. Аўтар любуецца роднымі краявідамі.

*Унізе тут Клява уеца,  
Млын, ставок, касцёлік файні,  
І дагледжаны, і дбайні,  
Па дарозе із Суботнік  
(Дзе радзіўся я, гаротнік).*

(„Трабы”)

Гэтая мясынны адноўлькава дарагі і маладому ваярю Зянону, і Аўтару. Тут „я” Аўтара зыліваецца з „я” ягонага героя Зянона. Іх хвалююць адны пытанні: „Чаму маскаль усё зьніччае?” І калі малады герой Зянон не знаходзіць адказу („Адказу ў тым сабе на бачу”), у Аўтара адказ ёсць: „Напэўна, у гэтym іх прырода...”

(„Трабы”)

Ня гледзячы на вестку, што „ўжсо пабіты маскаўты”, Патрэба разумеет, што маскву неабходна гнаць далей. Патрэбна падтрымка войта Пустаўята з Гальшанаў.

А пакуль Зянон – госьць у Патрэбы, добрага і гасціннага гаспадара. Ён каштэлян трабскага замку, у якім яго сям’я знаходзіцца часова, бо масква ў навакольлі, і трэба ваяваць. Замак прыгожы і моцны, вялікая вежа, „двойным зрубам збудавана”, шырокая заля, вялікая печ, сталы з дубу, крэпкія лавы. І Патрэбіх Мар’янна такая ж гасцінная, як і Шаціліха Мальвіна.

Тут за столом яны разважаюць пра тыха самыя агульныя проблемы еднасці дзяржавы, веры, на-



80. Лемін спакой Гаїк. (1959 г.). (з кнігі „Великае Кнігітва“)

роднага адзінства, пра прычыны агульнай бяды („Нейка трасца ды халера У народзе гэтым ходзіць”). І ў Бога вераць, а

Таю дзяўфы адчыняюць,  
Родну матку зневажаюць,  
Што я так іх гадавала...  
Дык якое ж тут адзінства.

(„Трабы”)

Гутарка Патрэбы і Зянона аб лёссе свайго краю і народу, аб разуменьні і адносінах да паніцца свабоды прымушае чытача шмат над чым паразважаць. А жартайлівы апоявід Патрэбы „пра гавечак” мае на мэце ўзбудзіць у чытача натуральны пратэст і нязгоду, як у Мар’янны („Ну, мы, мой пане, не гавечкі”).

Асобнай гаворкі заслугоўваюць песьні, якія съпяваюць за столом у Патрэбы. Старажытныя беларускія песьні-шэдэўры, у якіх выяўляеца незвычайная вышыня і хараство народнага духа, яго высокая хрысьціянская культура, яго ваярскі патрыятычны дух, яго шырасьць, глыбіна пачуцця. Такія песьні маглі нарадзіцца толькі ў вялікім магутным народзе. Яны яднаюць душы герояў памямы, узвышаюць іх, і чытакае ўспрыняцьце дасягае эмацыйнага ўсплеску.

Балючым дысанансам успрымаеца вестка, што падмогі з Гальшанай ня будзе, бо Пуставойт сам байца аблогі. (Вось і загуччою матыў векавой беларускай бяды.) Патрэба абураны: „Варага шукаці трэба, Забіваці яго ў стойле, Не тады, як нас пярайме!”

(„Міноці”)

Словы Патрэбы – гэта прыклад актыўнага ваярскага і дзяржаўнага думання.

\*\*\*

Уяўляючы прыгажоўца беларускіх краявідаў („Міноці”), чытак добра разумее Аўтара, які так востра адчувае любоў да кожнага роднага каменя, кожнай роднай галінкі, рэчкі ці луга. Псіхалягічна гэта вельмі дакладна, бо ў час агульнай бяды пачуцьці абвостраныя, успрыняцьце скільнае да сымвалікі.

Гаворка Зянона і Патрэбы пра каханыне выяўляе звычайны погляд беларусаў на чалавечы го-

нар. Спачатку жартайлівая гаворка пра каханыне ськіроўваеца потым на больш высокі ўзоровень і пераходзіць у абагульненыне беларускага нацыянальнага харасту. Тут выяўляеца традыцыйны шляхецкі падыход да сутнасці чалавечага жыцця.

Што ж для шляхціча-беларуса ёсьць вышэйшай цнотай („што каралеўства пераважыць”, „жыцця бывае не шкаду”)? Менавіта чалавечы гонар і годнасць вызначаюць субяседнікі як найвышэйшую цноту для беларуса:

У шляхты эста ёё адеку,  
Ад продкаў наших засталося.  
...Каб гонар за жыцьцё аддачь,  
Не дазвалле наша існасць.

(„Міноці”)

І зусім іншы падыход вызначаюць суразмоўцы ва ўсходніх суседзяў, які істотна адрозніваеца ад беларускай традыцыі. Усходні сусед – варвар і вораг. Паніцце высакародства і духоўнасці тут не існуе.

Для маскаля – жыцьцё бліжай,  
Жыцьцё ў маскоўцаў найвынізай...

Цікава, што ў працяг гаворкі слова („Найвышыям кодэксаў мужчыны Павінна стаць жыцьцё Айчыны”) выказвае маладая шляхцянка Любчы. І мы ўспрымаєм гэтыя слова менавіта як традыцыйны шляхецкі сыветапогляд, а не выключна „мужчынскую” думку. Шляхцянка Любчы гатовая змагацца мечам разам з мужчынамі за свабоду сваёй Айчыны. (Гэты беларускі хараст нашых любчаў надалей своеасабліва трансфармуеца, калі ў выніку зынішчальных пэрманэнтных войнаў за беларускія землі і ў выніку генацыду пакаленне за пакаленнем лепшых, дужых, моцных, высакародных беларускіх мужчынаў палягуть у нашу сьвятую зямлю, абараняючы яе, а пазней будуць зынішчаныя ў шматлікіх Курапатах. Тады ў беларускай нацыі адбудуцца вымушаная перамены. Значны цяжар жыцця пад векавой акупацыяй, асабліва за савецкім пасыльваенным часам, возьмуць на свае плечы беларускія жанчыны.)

О, эй, о, эй! Мой конёк сивы.  
Гон-гон! Гон-гон! Мой белагрывы,  
І Любча коніка – галопам.

(„Мілюці”)

Вытокі разважаньня шляхціца Патрэбы і Зянона пра каханьне, „аб таямнічасыці жанчыны” – ў хрысьціянскай традыцыі („Іса съвятым пісаннем згодна”).

У паэмі мы знойдзем шмат глыбокіх думак, якія стануць сур’ёздай нагодай паразважаць. Напрыклад, Патрэба кажа:

Жана такав, брат, як зробіш.  
Папусыціі лейцы – јсё уграбіш...

(„Мілюці”)

Гэтая думка ня мае нічога агульнага з жаданьнем трубы „зламаць” жаночы характар: „Дык Бог сказаў жансу кахаць.” Але каханьне, з боку гледжаньня Аўтара, мае на ўвазе і вялікую духоўную працу, а захаваньне пачуццяю моцна звязана з захаваньнем хрысьціянской традыцыі. Крыніца гэтых думак-перакананьня для герояў паэмы – Святое Пісаныне.

Чытаючы апісаньне фальваркавай сядзібы і акалаючага асяроддзя ў Мілюцах, нас зноў ахоплівае радаснае захапленыне. Усё тут упараткавана і прыгожа. І раптам – баба лемантус. Але гэта зусім іншая сварка, чым тая, што была завезена на Беларусь з усходу. Беларускія слова ёмкія, з широкімі паўнаныямі, часам съмешныя, але ў іх няма нікага бруду.

Ах ты дурында, ты чурыла,  
Ты шуня, фрындыя ты, абрубак,  
Ты шмуля, гноздала, ты цупона!  
Каб ты ўжо спух, ты курашуна!  
Каб цібе сплондырыла, халера!..

(„Мілюці”)

Сварыцца Міхаліна моцна, слова яе крэпкія, але ж і прычына сур’ёзная: скрадзены меж з салам – галоўнай сялянскай ядой.

Ськіроўваючыся (разам з Зянонам) ў Бычкі на мужчынскую размову са злодзеем, Патрэба не выпадкова загадвае дачэ Любчы застацца. „Крэп-

кая” мужчынская размова – не для дзявочых вушэй (і ў гэтым таксама прайўляеца традыцыі народны падыход да выхаваньня маладой шляхцянкі).

\* \* \*

Напэўна, у кожным нацыянальным характеры знайдзеца тое, ад чаго нацыі трэба пазбаўляцца якмага хутчай. Рэзьдзел „Пятрук” як бы дасьледуе, адкуль і чаму на Беларусі „разъвяліся” пятрукі – людзі без нацыянальнага гонара і годнасці. Пятрукі і шкода: масква спаліла вёску, забіла яго жонку і дзяцей, зьнішчыла ўсю гаспадарку.

Але на прапанову Патрэбы ваяваць „выганяць маскоўцаў” (каб мець каня, а магчымы, нават шляхту) – той адмайляеца. Паэтычная паралель зь Янкам Купалам ілюструе працяг шкодных карэнняў пятрукой ў ХХ стагоддзе: „Але я ёсьць гэта съвет вялік, Я ўсё ж музык, дурны музык”.

Далейшы разважаньні Патрэбы выяўляюць са-мае істотнае ў народным існаванні і ў яго захаваньні – гэта моцная шляхта (эліта нацыі, як кажамы сёньня). Менавіта яна (а не пятрукі) зьўляецца захавальніцай, абаронцай і нацыі, і Айчыны.

Як шляхта, пане, упадзе,  
Літва, напэўна, прападзе...

(„Пятрук”)

І гісторыя яскрава праілюстравала нам, як важна для нацыі выхоўваць нацыянальную эліту (шляхту) – падмурак дзяржаўнасці, незалежнасці, моцы і культуры.

\* \* \*

Фальварак у Мілюцах. Усё тут „кіпіць”, „вірусе”, „І дым із коміна ідзе”. Патрэба разам з Зянонам аглядаюць гаспадарку.

Усё звычайна, але дбайна,  
Ёсьць хлеб і ёсьць да хлеба.

(„Фальварак”)

У склепе лядоўня, у ёй сала, кібасы. Гожа выглядае вяндлярня. Аўтар да драбніц ведае сялянскую гаспадарку, у якой усё „вядзеца”.

І зноў мы бачым, якая гасцінна беларуская шляхта: ўсё лепшае – для госьця. І белы ільняны абрус (а гэта значыць – вырашчаны лён, апрацаваны, вытканы на кроснах і выбелены на сонцы), і беларуская нацыянальная страва: гарачыя буракі („аж насы заказытала”), вантрабянка, скваркі, бліны. Стол „увесь устаўлены начыннем”.

Прадмет гаворкі з сталом (як і раней у Трабах) звязаны з патрыятычнымі пачуцьямі. Яны разважаюць пра шчасце для сапраўднага шляхчіца:

Выши съмерці стаіць гонар  
Шляхчіч тольны беларускі.  
(„Фальварак”)

Таму і для жанчыны ейны жаночы гонар – вышайшы за съмерць. Каб падкрэсліць і ўзмацніць велич і прыгажосьць беларускай жанчыны, якая скроў стагодзі зъяўляецца ўвасабленынем годнасці, жаноцкай чысьціні, аўтар зноў выкарыстоўвае прыём літаратурнай паралелі зь Янкам Купалам.

Вельмі важны атрыбут шляхецкага жыцьця Якуба Патрэбы – бібліятэка, ганаровае месца ў якой займае Скарынаўскі *Псалтыр* („то на ўсім съвеце першы друк”). Тут размалююць Зянон і Любча. Іх размова напоўненая съвятлом, чыстасцю, высакародным каханьнем.

\* \* \*

Дзякуючы зладжанаству і апэратыўнасці ў дзеяннях шляхты, „усіх падпальщику” каля Трабаў зьнішчылі. Але недалёка варожае недабітае войска, якое ідзе на ўсход. Зянон едзе да Сурвілы спраўдзіць, ці на ёсьць дзе вораг.

Усюды „галавешкі толькі чадзяць”. Далейшае апісаныне падрыхтоўвае чытача да трагічнай развязкі: касагор „пахілы”, ялаўцы „як съвечкі ці манашкі над магілай”, дарога „бязлюдная”, „лес і лес”.

Тут бязлюдная дарога,  
Лес і лес, аж да Суботнік.  
І вакол – ніякіх вёсак.  
Ані вестак, ні съяжынак,  
Дзесяць вёстр, як супачынак.  
(„Апошняя дарога”)

Зъвернем увагу, як нагнітаеца пачуцьцё адзіноты і трывогі. Гэтаму „спрыяюць” і паўтарэнне адмоўных часціц („ані”, „ні”), адмоўны зайнемнік „ніякіх”, злучнік „і”, двойчы паўтораны назоўнік „лес” (паўтор узмацняе напругу), выклічнік „аж”, змрочнае слова „магіла”.

Трывога недарэмная, бо далей „банда руска”, якая начавала ў Вайдзілавым млыне, скапіла Зянона і зьдзекваеца зь яго. Герой гіне ў вялікіх мучэннях. Апошняя яго імгненьні – гэта малітва да Бога і слова любvi да роднага краю.

Съмерць ваяра Зянона – прыклад высокай tragedii высокага духа. Карціна съмерці ўспрымаецца надзвычай востра, моцна ўражвае яшчэ і таму, што падаеца ад першай асобы.

І застаўся я адзін  
З агнём i Богам, i Зямлём.  
...Ужо гафыць маё адзен'не,  
Палае млын – агну гудзен'не,  
Якое страшнае гарын'не,  
Здаецца, дыхаю агнём...

І чую ўжко крываі кіпеньне...  
...Які масутны үгл свяягла,  
Яно гудзіць, яно гафача,  
Яно, як фрам, фрыміць,  
Яно звініць і плача.  
Ах, эста ж я крывау,  
Мне срэца ў горле скача,  
Мне боль кафожа,  
Душа на можа,  
Божа...

(„Апошняя дарога”, „Съмерць”)

І далей – моцны і выразны вобраз-параўнанье: „съвет” – „ссохлы ліст”, „берасьценне”.

Скруціўся съвет – адно імгненьне,  
Як ссохлы ліст, як берасьченне.  
І я ўнутры той берасьчені,  
Нібы з замковых сутарэнінай,  
Лячу да дзіўнага съягтла.

(„Съмерць”)

Душа героя адлятае ад цела, і Анёл раскрывае перад ёй (душой) цяжкія карціны разбуэрэння

Літвы. Гэта сумны агляд „сціснутай” гісторыі Бацькаўшчыны.

*Зыходзіць лецейка па леце,  
Ў зямлі на болей, чым на съвеце.  
Там, дзе праішла афда маскаўска,  
Там дым і рэзь, дарага коўзка,  
Кроў крывяне пад капыцьцем.*

(„Анёл”)

Душа Зянона бачыць прыклады ліцьвінскага высадародства („Палоніца войска маскаўска I зві мірам іх дамоў пускаюць”) і разумее нашыя гістарычныя памылкі („Хто ж гэтак з варварам ваное”).

Увасоблены ў мастацкую форму ліст рускага ваяводы Трубецкага да цара адпавядае гістарычнай прадудзе і зьяўляеца дамінантай жорсткасці і цынізму ўсходняга ворага Літвы.

Далей Анёл раскрывае будучую „гісторыю” перад душой Зянона (пра заняпад Кніства, пра тое, што наш ліцьвінскі скарб (Вільня) будзе прыўлашчаны жмудзьдзю). Пры гэтым Анёл выказвае вельмі важныя сьветапоглядныя хрысьцянскія думкі аб вечным жыцьці душы і ад чаго залежыць яе „вышыня”: душа чалавека павінна ўдасканальвацца на зямлі, ведаць Божыя запаведзі і жыць па іх.

*Хто на зямлі аглух, асьлеп,  
Мадзёў, як мокры куфасьлеп...  
...Той тут ня стане лепей бачыць.  
І колькі ты яго ня чысьці,  
Чарта на бела не адчысьці.  
Для разьвіцца – зямная доля.*

(„Анёл”)

Калі жыць не па Божых законах, дух не разьвівеца – „Ён стане целам дыкставаца”.

Але душу Зянона не цікавіць ні пекла, ні неба.

*Мой народ масква пасекла,  
Мне баліць моя Літва.*

(„Анёл”)

Таму калі душы Зянона зьяўляеца воблік Хрыста, яна моліцца да Яго, каб вярнуцца ў свой

гаротны край. І, з Боскае Волі, цуд адбыўся, але своеасаблівым чынам.

\* \* \*

ХХ-е стагоддзе (частка 2-я, „Зямля”). Цяжкая беларуская доля ў Яўхіма: працуе на чужыне, ваене за Рәссею. Яго ўласны лёс неаддзельны ад лёсу Беларусі, якую „як палатніну кроілі на мундзіры ды на кантаны” (Р. Барадулін).

І падзялілі Беларусь якраз, калі Яўхім прыехаў у Суботнікі пагасыць (1921 г.). Так ён застаўся на „польскай” тэрыторыі. Як кажуць, ні кала, ні двара. У такой сітуацыі ня цяжка ўпасыці ў адчай. Але Яўхім асэнсоўвае сітуацыю, умовы, у якіх ён апынуўся, і яго моцны дух дапамагае выбрацца са, здавалася б, безнадзейнай гаротнай долі, дзякуючы пяжкай працы – дзень і нач.

*I настала ўсім змаганье  
За жыцьцёва выжыванье.  
Уставалі – янич чэмна –  
Усей сям'ёй, пакуль ня днела,  
Шчэ і ў печы не дымела.  
Карчавалі, высякалі, вырывалі ўсё кустоўё,  
Усё лазоўё, ялаўцоўё...*

(„Яўхім”)

І зямля аддзячыла за цяжкую працу – „Омэса Боскі падарунак”. Яўхім выбіўся, перамог, збудаваў хатку, разбагацеў, дзякуючы бязлітасной працы. І ўсё ў яго доме вядзеца і расьце, як спрадвеку ў працавітых беларусаў. І, як спрадвеку, працавіты беларус Яўхім за ўсё ўдзячны Богу і абяцае Боскі дар (зямлю) берагчы.

*Мы яе наноў афродзім,  
Мы яе ўвысадзім.*

(„Яўхім”)

Толькі гэтае яго цяжкое шчасце ненадоўга: пачненца вайна і дом згарыць. І Яўхім зноў застаненца на папялішчы. Лёс Яўхіма Патрэбы – гэта адлюстраванье лёсу працоўнага беларускага народу. Яўхім моцна працуе, ён любіць сваю зямлю, называе яе „зямелка”. І толькі зноў пачынае выбівацца з адной бядоты, як прыходзіць новая бяда – новыя акупанты і калгасы. Яўхім разумее, што чалавек,

які ня мае сваёй дзяржавы, ня мае і свайго дому. Ён можна разбагацець, але ненадоўта. І як знойдзе шчасьца, бо потым будзе зноў папялішча і руіны.

Другі дзед Аўтара-апавядальніка Зянона Ян – адраджэнец і аntyкамуніст.

*Рух масутны беларускі  
Захапіў яго зь юнацтва  
І прымуай лёгам звяца.*

(„Ян”)

Ён жыве ў Вільні, выпускае газету, займаецца палітыкай. Але прышлі бальшавікі і пачалі хапаць беларускіх дзеячоў. Так загінуў дзед Ян: „Ян пайшоў, пайшоў навечна”.

Сын Яна Стаська скончыў беларускую гімназію „І ў палітыку ўскочыў”. Сутыкнуўшыся з польскім шавінізмам, ён едзе ў Суботнікі (ў „польскай” Вільні жыць беларускаму дзеячу не бясьпечна).

Тым часам няма спакою і шчасьца працаўтай сям’і Яўхіма. Ад запальнай страляніны рассейцаў па Суботніках цалкам згарэў ягоны дом і ўся жыўнасць. „Мінула роўна 20 год, і нам ізноў наш круг вярнуўся”, – у роспачы думae Яўхім. Але ўчэпісты жыцьцёвы дух не дае яму загінуць. Выратавальны беларускі звычай – талака – ратуе сям’ю: людзі ўсе разам збудавалі новы дом для яўхімавай сям’і.

Шмат проблемаў беларускага жыцьця закранае аўтар пазмы. Не абыходзіць ён і пытаныне партызаншчыны. Двоес рускіх палонных, якія жылі па загаду немцаў у Яўхіма (слі-пілі – анічога не рабілі), вясной сышлі ў лес у „красныя парцізаны”, якія зтамаліся бандытызмам: рабавалі людзей, у тым ліку і Яўхіма. І так тыя партызаны рабавалі сялян, пакуль іх не пастралілі немцы.

Мясцовыя ж прапольскія „белыя” партызаны, („пяцрукі”), неўзўлюбілі Стася за беларушчыну. Яны цураюцца таго, што дадзена ім ад нараджэння Богам – выступаюць супраць свайго, беларускага („Беларусь павыдумлялі”) і даносяць на Стася немцам. Гэта ледзь ні каштавала яму жыцьця. Пазней аббалваненая прапольскія беларусы ражаюць самы забіць Стася.

У раздзеле „Вайна” на прыкладзе вобразаў Нупрэйкі, Пятрука, Гудзя і Фанута адлюстраваная

наша векавая бяда і ганьба – вынік 200-гадовай акупацыі, чужой палітыкі і вынішчэння беларускай нацыі. З пераканччай мастацкай сілай аўтар малое людзей, якімі кіруе ўласная жудасная „зброя” – чалавечая шэрасць, цемра і невуцтва. Яна (гэтая „зброя”) здольная перакруціць уесь съвет, ўсё Боскае і чалавече. Аўтар не засяроджваеца на гэтых страшных вобразах, але трапнымі штрыхамі дакладна малое іхняя бандыцкія звычкі.

У кароткім дыялёгу (Стась-Нупрэйка) і выяўлеща цемрашальства бандытаў, у галовах якіх усё пераблытана ксяндзозўска-эндэцкай пропагандай. Яны „судзяць” Стаську за „грахі”, за тое, што той чытас Купалу „І ўсім людзям падтыкае”, што чытас Пушкіна (значыц „камуніст”), што лічыць сябе беларусам. „Беларускія мальцы” ж лічачь, што яны „палякі, толькі прости”, гавораць па-беларуску, але не признаюць сваё.

Як гэта тыпова для некаторых заблытах і з пакаленняў ў пакаленіе падманутых, перакручаных беларусаў. Яны ўжо і не беларусы (хоць і зьяўляюцца этнічнымі беларусамі), і ніяк не палякі, і ня ёсьць роўнімі для палякаў, але толькі „хлопамі зэ всходу”. Бо нідзе ў съвеце не паважаюць тых, хто адроскя ад свайго і ператварыўся ў нешта другаснае, нязначанае і ніякае.

\* \* \*

„На заход ад войска паплыло”, немцы адступаюць. Але беларускія пакуты на тым не канчаюцца. На змену нямецкай (пасля польскай) акупацыі ідзе трэцяя – савецкая.

*Усё ў мясцічку замярло,  
Паўзло ѹнич горшае муфло.  
З трывогаю глядзелі ў съвет –  
Ізноў маскаль, ізноў савет.*

(„Фэля”)

Зноў гараць Суботнікі. Яўхім завіхаецца на страсе, спрабуючы ўратаваць хату ад пажару. Ра-зам з Фэляй і Ганнай ён моліцца Богу, каб не дапусціць „трэцяга круга” – спаленяня немцам, якія сікіраваюць да іхнай хаты.

Яшчэ адзін дзвіосны вобраз беларускай жанчыны – Фэля. Ня ведаючы, чаго можна прычакаць ад

„незразумелага” немца, яна ўсё ж ідзе ў агарод, дзе схаваўся чужы „неадэктны” салдат: „Ты, можа, хворы? Хочаш піць?”

У гэтых яе дзеяньнях і словах – і практичны розум паводзінай у час небяспекі, і ўся душа беларускай кабеты, яе ўсяленская дабрыня, якая адгукаеца на любую бяду чалавека, нават калі ён у вобразе ворага. І хоць вобраз Фэлі мае реальны прататып, Фэлі – гэта і абагулены вобраз беларускага жаночага характару, дзе съветлья намеры і дабрыня сэрца пануюць над усім. Ня глядзячы на пагрозу расстрэлу, Фэлі, Ганна, mestачковыя кабеты кідаюць галодным савецкім палонным яду.

Праз чатыры гады такая ж сітуацыя паўтараецца, толькі зараз палонныя – немцы. Аўтар не выпадкова ўжывае двойчы адзін рэфрэн, які падкрэслівае сутнасць гэтых жанчын:

*I тады Гануля ѹ Фэлі,  
I кабеты mestачковы*

*Хлеба, бульбы набіралі,  
На дафору выбягалі  
І палонным хлеб кідалі...*

(„Фэлі”)

Паўтораныя двойчы радкі падкрэсліваюць Боскую міласэрнасць беларускай кабеты. Іхныя вялікія сэрцы не выбіраюць паміж чужым горам. Няшчасных, сагнаных ў войска салдат, яны шкадуюць. Беларускія жанчыны пакаленнямі змушаныя былі аддаваць сваіх сыноў у чужое акупацыйнае войска, у іх свой погляд на чужую вайну. Тут ёсьць увасабленыне ідзяў Хрыста ў чалавечай съведамасці. Гэтыя радкі кранаюць, прымушаюць задумашца пра сутнасць міласэрнасці і звязваюць чытача да Бога.

Нацыянальнае пытаннне для беларуса ўсеадымнае. Яно цесна звязана і з проблемай чалавечага шчасця. Герой другой часткі пазмы Стасіка – сапраўдны сын свайго бацькі Яна. Моцны бе-



81. Ноч над Гаёй. (1968 г.). (З кнігі „Вялікае Княства”)

ларус, які моцна стаіць на зямлі. Як жа ён уяўляе свой уласны щасльві дом разам з каханай Ганай – дачкой Яўхіма?

Стасі і Ганна мараць пра свой дом. Ён будзе такі ж грунтоўны, чисты, поўны ўсяго, як у Яўхіма, бо ёсьць працаўтыя рукі, маладосць і сілы. Мары Стасі і Ганны пра ўласны дом чистыя і светлыя. Але „у гэтай завірусе Ўжо ж ня будзе наша щасльце, Як на стане Беларус!” – так думаючы закаханыя, і гэтыя думкі Ганны раскрываюць сэнс „Трэцяга круга”. Яны хочаць щасльца, хочаць разбагацець (стаіць на ногі). Але дзе – галоўнае пытаныне. І абодва разумеюць, што іхнае щасльце немагчымае бяз вольнай Бацькаўшчыны, бо зъведалі і польскую, і нямецкую, паспытали і расейскую акупацыі, калі беларус на сваёй зямлі – і не гаспадар.

*Нас з табой, мой мілы Стасю,  
За зямельку эту родну  
Пакладуць у дол халодны,  
І за тое, што мы маєм,  
Па Сібіру атрымаем...*

Адзінае выйсьце бачыць для сябе Стасі (і гэта ідэйная кульмінацыя пазмы): „За Беларусь змагацца трэба... Інаки нас доля абліне.”

Трагізм вобраза Стасі раскрываецца ў далейшым, бо, зразумеўшы свой шлях змаганья, ён вымушаны аддаць сваё жыцьцё за чужыя (не беларускія) інтарэсы і пад чужым акупанцкім сцягам, а ягоная съмерць не наблізіла Беларусь да свабоды.

Трагічны вобраз Стасі (як і вобраз Яські) адлюстроўваў лёс усяго ваенна-пакалення. Сотні тысячаў беларусаў, якія змагаліся пад расейскім, польскім, італьянскім, французкім і іншымі сцягамі, загінулі, ня ўбачыўшы сваёй Бацькаўшчыны вольнай і незалежнай. У выніку 2-й Сусветнай вайны Беларусь, страціўшы мільёны жыцьцяў і будучы ў стане пераможцаў, але ня маючи незалежнасці, страціла нават свае тэрыторыі і гісторычную сталіцу. І ўсе яе ахвяры пайшлі на карысць злачынцаў, што развязалі вайну.

Наступная 3-я частка пазмы „Трэці круг” адлюстроўвае беларускую жыцьцё пад савецкай акупацыяй пасля 2-й Сусветнай вайны.

Ганна – беларуская кабета з пачуцьцём жаноч-кай годнасці, яна прыгожая і зынешне, і ўнутрана. Ганна любіць Беларусь і разумее яе бядотны (акупацыйны) стан. Безумоўна, гэта працяг Любчы ў іншых умовах, у іншым асяроддзі і сацыяльным статусе. Гэта той жа, што і Любчы, беларускі характер – і цяжкая доля. Трэба разумець, што Яўхім Патрэба – гэта сацыяльна заняпала працяг таго роду Патрэбай, што быў ў трабскім замку і ў жылах Ганны ёсьць Любчына кроў. Асноўныя героя 2-й і 3-й частак пазмы – гэта тыя ж людзі (нават Пятрук), што і ў XVII стагоддзі („Агонь”), толькі яны жывуць ўжо ў іншым сьвеце, у якій вірнусі ваяр Зянон як сын Ганны.

Ганна засталася адна з мален'кім сынам. Вялікае каханыне, якое было ў іх са Стасем, яна праносіць праз усё жыцьцё, застаўшыся вернай загінувшаму мужу. Яна падае дзівосны прыклад выхавання сына, стварыўшы ў дому культ загінушага бацькі. Бацька для мален'кага Зянона – ўзор ва ўсім, ён жыве зь ім ў кожным дні і імгненыні, і нават у бацьковых рэчах, якія для яго як бы адхуўленыя.

*Міне мафнафка саравала,  
Як бы душа мая чувала,  
Што ў жылах бацька мой жыве  
І дух яго са мной ідзе.*

(„Інтрадукцыя”)

Хлопчык расце ў дзівосным асяроддзі дабрыні, ласкі і строгасці. Гэты ўзор выхавання падаюць і Ганна, і Яўхім, і Фэлія. Зянон бачыць, як шануюць у дому памяць ягонага бацькі Стасі і дзядзькі Яся. Гэтая памяць і пашана пазбайдылена якой бы ні было штучнасці. Усё стрымана, сыціла, глыбока.

*Там ставала на калені  
І усыщана ў мален'ні  
Перад фоткай Яські-сына  
Вылічала, галасіла  
Ціха, нішчакам – сабе.*

(„Інтрадукцыя”)

Сям’я жыве ў хрысціянскай традыцыі, па Боскіх законах. Яны вельмі ўважліва ставяцца да жы-

вёллы. Коську (як і ўесь жывёльны съвет) любяць і берагуць. Дзед Яўхім вучыць унука быць уважлівым з канём, бо ён для гэтых людзей як член сям'і.

Вялікі, моцны ламавік  
І ўжо ж спакойны, як мужык...

(„Інтрадукцыя”)

I Коську адчувае чалавечую любоў. Ён як бы адказвае людзям сваёй моцай і надзеянасцю. Мы разумеем, што ў яго жылах цячэ кроў старажытнага надзеяна дрыгантэ Зянона („Агонь”), успамінаецца і моцны фальклёрны вобраз („Косю, мой косю”, *косю вараненкы*). Радкі паэмы, прысьвечаныя каню Коську, прасякнутыя незвычайнім цяплом.

\* \* \*

Пакутная гісторыя Беларусі вострай больлю з дзяцінства запала ў душу малога хлопчыка Зянона.

Як у Сібір людзей зганялі,  
Як забівалі і кафалі,  
Як хаты ў вёсках пуставалі...

(„Фэлі”)

Страшныя карціны жыцця сталінскай пасыльнявенай пары („Падаткі”) перадаюцца некалькімі эпізодамі. І гэтага дастатковая, каб стварыць шырокую карціну агульнага сялянскага гора (Антоўска Рамановіч і „сала са скуркай”, Мінка і ягоныя яблыні; савецкі падатковы агент Мандрылаў і ўдава Алена).

Каб прааналізаваць беларускую бяду з усіх бакуў, аўтар паэмы адлюстроўвае і адмоўнае ў беларускім харктарами праз рэакцыю шаўца Пятрука на прапанову стаць старышнём калгаса:

Дык Пятруку, як трусаўты,  
Учыкаў, як тхор, дахаты.

(„Калкоз”)

Гэта працяг таго самага Пятрука, з XVII-га стагоддзя, у якога масква зьнішчыла сям'ю і гаспадарку, але змагацца з ворагам за сваю зямлю ён ня йдзе.

У паэме, як і ў жыцці: калі ты адмаўляешся ўзыць адказнасць, знайдзеца найгоршы, які возьмееца і прынясе школу ці загубіць справу зусім.

А далей – яшчэ больш сумна. Сялян заганяюць у калгас сілай. Яўхім разумее, што гэта азначае трэці круг пакутаў без зямлі і сваёй гаспадаркі.

I страшна стаць у трызі круг.  
Бо јжа не над табой – над краем,  
Над зямлëй і небакраем  
Заломны, чорны, самаузбы  
Віць зынічэння крук.

(„Калкоз”)

Сіла духа і разважлівасць Яўхіма ўражваюць. У самыя горшыя часы ён не ўпадае ў адчай і верыць: „*Настане наша ўваскрашэнне*”. Узважыўшы сітуацыю, ён добраахвотна аддае ў калгас усё, што складала зъмест яго сялянскага жыцця. Чытаючы гэтыя радкі, мы ўяўляем карціну вялікага гора. Аўтар выкарыстоўвае і трапнае парапананыне („*Заяву піша, як адмаўляеца ад хлеба*”). Дакладна намаляваны цяжкі псыхічны стан Яўхіма: „*Пастаяны на парозе, Паехаў ціха па дарозе*” („*паставаў*” – „*паехаў ціха*”). Пасля пералічэння сялянскага багацця – трагічная выснова: „*Ўсё ўжо гэта больш ня наша*”.

Надвор’е таксама адпавядае настрою Яўхіма („*дэксджык кволы*”), і асабліва метафорычнае парапананыне чалавечага лёсу з трывожнымі ластаўкамі: „*I дзіве ластаўкі з паддаша Абляталі нас, як лёсам*”.

Апісваючы людзкі шум і тлум, калі сяляне вымушана аддаюць ўесь свой рыштунак для калгаса, аўтар лёгкай заўагай псыхіялічна тонким людзкім:

Кожны збоку прыглядае,  
Пільным вокам выцаліве,  
Як там коніка паставіць,  
Хто тут той парадак правіць.  
Усёроўна – ды ж сваё.

(„Калкоз”)

Яўхім з унукам вяртаюцца дадому пешшу. „*У хаце ціша*”, „*I змрок у шыбы пранікае, Сачыца ў дом і спачывае За печкай белай ў рымане...*” І завяршае карціну невычарпальнага гора далейшае парапананыне стану Яўхіма: „*Нібы душой перавярнуўся*”.



82. Жияя (Фэлія). (1958 г.). (З кнігі „Вялікае Княства”)

Яўхім вельмі мудры чалавек. Ён шчыра верыць у Бога і таму разумее, што зло на можа перамагчы назаўсёды. Але каб зло зьвесці, нельга паддавацца адачу. Ён размаўляе з унукам як з дарослым і вучыць яго самаму галоўнаму ў беларускім жыцці: „Зямлю свою вярнуць мы мусім”. І навучае, як гэтага дасягнунць, як вытрымаць усе выпрабаванні – цераз навуку. Толькі, маючи адукцыю і розум, беларус зможа вярнуць зямлю і дзяржаву.

Вучыцца трафба, мой нябога.

Вучысь ад самага пафога,  
І ўсё жыцьцё, як покі змога.  
Бо іншай зброй мы ня маєм,  
Каб заўладаці сваім краем,  
Зямлю каканую вярнуці...

(„Школа”)

Яўхім разумее, што інтэлігентная, адукаваная, інтэлектуальная нацыя выжыве. Ён мысьляр, ён усё асэнсоўвае. Гэты селянін аналізуе сваё жыццё, чытае Біблію, якая дапамагае яму рабіць беспамылковыя дзеяньні. Ён вучыць унуку не загадам, а ўласным прыкладам, на памылках унука незадаважна прымушае яго рабіць уласныя высновы, бо разумее: так дзіця запомніць на ўсё

жыцьцё. Загад жа без разумення можа выхаваць ў дзіцяці страх, скрытнасць, жаданье зрабіць наадварот і можа сапсаваць асобу.

У Яўхіме сканцэнтраваная народная мудрасць. Ён ня толькі аналізуе свой уласны лёс, але зьяву ў цэлым, і робіць тыпалягічныя высновы. (Так пры паліках, напрыклад, ня проста было беларусам вучыцца, але была зямля. Пры саветах зямлю забралі, але вучыцца было можна, значыць – трэба вучыцца.)

\* \* \*

Эмацыйная кульмінацыя III-й часткі – гэта, безумоўна, раздзел „Коська”. Увогуле, вобраз магутнага каня пераходзіць з адной часткі пазмы ў другую. Малады шляхціч Зянон едзе ў Трабы „добрым конікам буланым”. („Агонь”)

Адносіны беларусаў да каня як да сябра адлюстраваныя і ў вуснай народнай творчасці.

За талер блізенькі я не разжывуся,  
З табою, мой косю, я не разлучуся.

Надзеіны, моцны дрыгант – сябра Зянона, які ратуе жыцьцё яму і Любчы („Бабыры”). Коська таксама такі ж магутны і надзеіны сябра, як той старожытны дрыгант, але выпала яму трапіць ва



83. „Зямля”. (1967 г.). (З кнігі „Вялікае Княства”)

ўладу нікчэмных людзей. Для хлопчыка ён, як чалавек. І як шчыміць сэрца, чытаючы цяжкую гісторыю Коські. Гэта першае сутыкненне маленькага хлопчыка з хамскім духам новай улады, які бачыць зъдзекі дарослых бязылітасных людзей зь яго дарагога коніка. Зъдзек над канём (яко-га на спрэчку запрэглі цягнуць непасільна цяжкую малатарню) выклікае натуральны пратэст у душы маленькага чалавека. Хлопчык кідаецца выратоўваць свайго найдараўжэйшага сябра.

У беларускай народнай съведамасыці жывёльны сьвет заўсёды блізкі чалавеку. Гэта насамрэч браты нашы меншыя, і такія адносіны беларуса да жывёлы традыцыйныя. Саветы імкніцца зламаць беларускія звычайі (ператварыўшы беларусаў у „савецкі” народ). Супраць гэтага і пратэстуе душа маленькага беларуса (які гадуеща ў традыцыйнай сям’і).

Цікава, што ў гэтай частцы чытач назірае падзеі і вачыма дарослага Зянона, і хлопчыка. Да-

рослы „апавядальнік” пераказвае тое, што хлопчык яшчэ ня ў стане прааналізаць: як „ліпіць” калгас, характэрзызе кіраўнікоў калгаса, і „малатарню”, і „спрэчку” калгаснікаў (Пятрук-Канчар). Гэта ўсё адбываецца ў „дарослым” съвеце. Калі ж прыгналі Коську на зьдзек, пра гэта ўжо „апавядaea” хлопчык Зянон. Ён бачыць пакуты свайго коніка і зьвяртаеца да яго па-дзіцячаму наўру і шчыра.

*Цярфі, мой дружка, як на полі,  
Ты ѹшчэ пазнаеш лепшай долі,  
Я толкі пафрасту –  
І вызвалю ѿ няволі.*

(„Коська”)

Калі Коська ўпаў на калені і яго началі біць за-кладчыкі, хлопчык кінуўся ратаваць каня сам. На-тoupu супрацьпастаўляеца чыстая дзіцячая душа – абаронца Коські. І чытач разумее, што расце барацьбіт з несправядлівасцю, што гэта ёсьць начатак змагара. Удумаецца: вобраз каня ў пазме (фальклёрны „косю”, дрыгант Зянона і Коська Яўхіма) – гэта сымвал вернасці і апоры для беларуса. І вось настаў час у няволі, калі адурэлы натоўп зьдзекуеца над канём, але хлопчык бароніць яго.

І яшчэ адзін абагулены страшны вобраз – са-вецкая школа:

*Галоўны сэнс – зламаць асобу,  
Зрабіць бязбожніка да гробу  
Ды наўчуць любіць саветаў...*

(„Школа”)

У таго, хто прайшоў савецкую школу, насамрэч „адчыняцца раны” ўспамінаў. За кароткімі замалёўкамі Аўтара паўстае страшны вобраз-машына па рабленню „стандартных” дзяцей, грубыя, хамскія методы савецкай пэдагогікі, якая нарабіла шмат шкоды не аднаму пакаленню.

\* \* \*

Раздзел „Вільня” раскрывае боль і смутак дарослага Зянона аб страце беларускай стаіцы. Ён надзвычай любіць Вільню, ведае яе акругу да дробязей. Дзівосныя „дарожныя замалёўкі” аўтара

раскрываюць агульны беларускі характар вілен-чукой. Гэта людзі засяроджаныя і самавітыя. Тут усе (і знаёмыя, і незнаныя) – свае. Яны „аднаго характару”, адных уяўленняў пра съвет і жыцьцё, трymаюцца сваістай тутэйшасці ў дачыненнях, але да свайго беларускага („простага”) адбыякавыя.

І аўтар аналізуе працэс паступовага адыходу людзей ад сваіх карэнняў („Прапозіцыя”). У гэтым быўлі познаныя прычыны. У этнічных адносінах віленчукі (пра якіх ідзе гаворка) – працаўтыя. Яны і раскажуць спадарожніку ўсё, і пакажуць, але ў палітычных ацэнках яны іншыя, насыцярожаныя і заблытаныя.

Надзея „выбіцца ў людзі” заўсёды жыла ў души беларуса. Ён прагнёт навукі, імкнүцься стаць „адукаваным чалавекам”. Мудрыя слова Яўхіма свайму ўнуку былі як бы звернутыя да ўсёй нацыі. Галоўнае было – не патрапіць ў савецкія жорны („пад сцяг савецкі начаваць”), бо там нацыянальны чалавек прападаў, гінуў, ператвараўся ў „савецкі народ”.

Героя пазмы Зянона такі лёс мінуў („I адчываў я Божжу ласку”). Яму адкрываеца таямніца Вялікага Княства, тут, амаль побач зь ягонымі домамі („Адкрыўся від, які ўразіў”).

Раскрыціць таямніцы вечнай души Зянона, які імгненна ўспамінае „сябе” 300 год таму – адно з самых моцных месцаў пазмы.

*Як быццам гэта было ўчора.  
Нібыта лопнела запора,  
І памяць скочыла ў мінуласць.*

(„Прапозіцыя”)

Баліць, невыносна шчыміць сэрца:

*Літва! Літва! О, Беларуська!  
Як у вязынцы карапеўч,  
Ты дзе? Дзе твая веліч?  
Дзе твая слава, што аблечу,  
Як меч дзявостры, мы трымалі,  
Маскев і немецкі адгандялі,  
Каб край ніколі не тапталі?*

(„Прапозіцыя”)

Герой разумее, што таямніца раскрылася яму не выпадкова, што ў гэтым – Боская воля, „Каб

зразумелі сувязь часу, Адкрылі будучыню нацу”. Тройчы паўтораны рэфран падкрэслівае жыцьцепесцьвярджальныя думкі, поўныя аптымізму і веры ў наша Адраджэнне.

І ёсё ж снуетца пітка шчасція,  
О, Вяліка наша Княства!

(„Пralog”)

І, пачынаючы з 80-х гадоў ХХ-га стагоддзя, кола пераменаў на Беларусі закруцілася („Эпілог”). Гэта ня прости і ня хуткі працэс. Народ тут яшчэ на творца „свайго лёсу”, ён назірае і чакае, каб нешта сама сталася; ён ужо стаміўся нават чакаць незваротных пераменаў, каб нехта іх зрабіў. Ну дык хто ж тады дапаможа нам, калі ня людзі самы сабе? Ужо можа конь?

І тады – невыпадковы зварот да Коські. Чаму? Што гэта азначае?

Гэты вобраз увасабляе абсалютную надзеянасць, сябра, зь якім ня страшна нічога. Думкі-ўс-

паміны Зянона пра вернага сябра Коську – вяршыня лірыкі.

Ты б нам памоз, мой мілы Косю,  
Ты б прыскакаў бы – дай Бог ногі.  
У каго ж яшчэ прасіць падмогі?..

(„Эпілог”)

А вось эпізод, апісаныне якога ўзвышаєца да сымвала: за І ѿем палае стары шляхецкі дом, дзе пры саветах размысьляціся дзяржаўны камбінат. Але ратуюць дом толькі чатыры чалавекі. Натоўп жа – глядзіць.

Апісаныне пажару перадае дынаміку рухаў выратавальнікаў. Тут аўтар выкарыстоўвае няпоўныя (як бы абарваныя) клічныя сказы („Ў машыну – раз! Хутчай! Разгон!”; „А мы – у школу, вёдры браць” і г.д.), сказы, у якіх перадаецца рэзкая зьмена дзеянінай („Да рэчкі лётам – падмяняем” і г.д.), нагнітаныне аднародных дзеясловаваў: „І палівае там кругом, І скача, круціцца ваўчком”;



84. „Віленскі брук” (2000 г.). (З кнігі „Вялікае Княства”)

„І тут калейку хутка ставім, Штурхаем, просім,  
розум правім”.

Усё названае стварае пэўны (хуткі) рytм верша. I зусі іншы, запаволены рytм верша, калі ўжо ўсё скончана, дом згэрэў: „Назад мы ехалі – маўчалі, Як бы мы слова пагублялі”.

Дом згэрэў, бо „ня свой” – дзяржаўны. Ніхто не хачеў ратаваць дзяржаўную маёмасць. Беларусы пад саветамі не бачылі ў дзяржальным нічога свайго, не адчувалі сувязі з сабой. I мы ўспрымаем пажар, як алегорыю, як папярэджаньне: стары дом, як Беларусь, якую можна страціць, калі спадзявацца, што „некая жа будзе”. Трэба ратаваць гэты наш агульны Дом, не шкадуючы сілаў.

Зянен, які так моцна любіць сваю Бацькаўшчыну, ёсьць аптыміст да канца, пакуль б’еща ягонае сэрца, у якім большую частку займае на боль і горач, а пышчотная любоў да Радзімы. Так сталася, што нанейкі час ён вымушана разлучаны зь ёй. Але за гады разлукі любоў да саёй Зямлі ў сэрцы ня сыцішлася, не прытулілася. Душа Зянена, зьведаўшы съвет, яшчэ больш перакананая:

Ні зямлі і ні краіны  
Німа лепіша на съвеце,  
Чым Беларусь – а мы ёй дзеў.

(„Эпілог”)

Таму апошнія слова гучыць як заклінанье:

... будзе шчасьце. Мусіць стаць.  
Ня мусім толькі мы чакаць,  
Бо шчасьце трэба здабываць.

\* \* \*

Мы загарнулі апошнюю старонку паэмы. Бяспречна, гэта сталася падзеяй у нашай чытацкай цікавасці. Твор шматгранны, ахоплівае беларускае жыцьцё ў стагоддзях. Мы бачым шырокія карціны народнага існавання, розныя характеристы. Усіх аб’ядноўвае адзінае – беларуская зямля, беларускі погляд на съвет, беларуская мэнтальнасць.

Паэма зьяўляецца багатай крыніцай афарызмаў. Напрыклад:

Як рэпа, дзёўка высыпяве  
I па вашэсці ўздыхае.

Дзе калі было такое,  
Каб нячысты ў Вільні ўсёўся!

Свабода – эста наша сіла,  
Свабода – нашая маліла.

Белафусеў наш як дзекне,  
Аж у срэцы ёкне.

Вось эста голас – сомні спрунаў!

Ехаў госьцем, вымкніў братам.  
Як вірнуся – стане сватам.

Ах, якое харацінніне –  
Жоўта мобра – летуценніне!

Нават камень на Радзіме  
Для мяне – падушка.

От дзёўка красна, от надзея.  
Як паследзіш – дык срэца згре.

... нямашка лепи, як родна хата,  
Ніхай сабе і небагата,  
Але свая, свая Айчына.

Аўтар умела і дасканала выкарыстоўвае багатыя магчымасці гнуткай беларускай мовы, у tym ліку і рухомы націск, і ўнікальныя для вершаскладання прыстаўныя галосныя і зычныя, мужчынскія-жаночыя рыфмы, і неабсяжны слоўнікавы скарб, і шматварыянтнасць (шматзначнасць) беларускага слова. Пазма шматбаковая і гістарычнай асновай, і маштабам падзеяў-пачуццяў, што патрабуе перачытаннія. I чым больш мы ўчытваемся, tym больш адчыніеца думак. Чаму? Бо паэма аббуджае і ўзынімае Беларускі Дух, мы спасыцігаем яго, асэнсоўваем, ён звязвае нас і аб’ядноўвае. I без перабольшвання можна сказаць, што эпічная паэма Зянена „Вялікае Княства” зьяўляецца паэтычнай энцыкліпэдыяй беларускі душы.

Хочацца сказаць некалькі словаў яшчэ пра адну звязу. Чым больш мы, чытачы, знаходзімся „ў матэрыяле” паэмы, tym больш нас ахоплівае съветлае пачуццё чысьціні і ўздыму. Німа безнадзейнага,

цяжкага трагічнага стану (хоць падзеі разгортваюца і трагічна), няма прыгнечанасці і сълёз, бо сама па-эма „выпраменявае” съвітло, надзею і высакароднае харство. Съветлья, верныя, надзейныя, высакародныя і спакойныя людзі гэтага „съвету” прыцігаюць і ачышчаюць, у гэты съвет пагружаецца і ім жывеш.

І як гарманічна спалучаеца зъмест паэмы з формай яе кніжнай падачы. Выданье ілюстраванае дзіўоснымі здымкамі замілаваныя Беларускай зямлій, а там, дзе ў аповяд уплятаеца трывога – такія ж трывожныя і шчымлівыя ілюстрацыі. Толькі ўгледзіцесь!

А якое дзіўоснае харство – калі нашыя асацыяцый сягаюць увысы. І гэты „набесны съвет” – адмыслова каляровы, бо ўсё ў гэтым выданыні правдумана да драбніц і адпавядзе нашаму ўяўленню пра „адзінства формы і зъместу”.

\* \* \*

Роздум паэта пра Вялікае Княства ўвасоблены аўтарам і ў „малых формах” – у лірычных цыклах. Іх некалькі, але сваімі матывамі яны пераклікаюцца з паэмай і як бы працягваюць яе.

З першага верша цыклу „Дарога ў Вялікае Княства” нас агортвае цеплыня і радасць ад знаёмай дзіўоснай карціны:

Калі возера вазок.  
Гнеды конік скача.  
Дзяцюк ножскай не калыша –  
Засуў, небарача.

Знаёмая карціна выклікае замілаваныне. (Таму спрыяюць зъмяншальна-ласкальныя суфіксы: „вазок”, „конік”, „ножкай”, „небарача”).

Зянонаў лірычны герой – рыцар. Ён заклікае нас ў дарогу, да Вялікага („дзе ні глянь”) Княства, якое „прыўкраснае, нібы бор, і съветлае, нібы лета”. І суправаджае рыцара ў дарозе верны конь. Герой звіяртаеца да каня: „у чыстае поле падеду з табой, Твойго ездака пахаваю...” Ён як бы падхоплівае эстафету загінуўшага рыцара. І, як надзея на будучае, чакае каня „малады мой сынок”.

Але, як бы і незадўажна, са словам „успамін” (гэта азначае мінулы час) ў прыўзынты настрой ўкрадаеца званочак трывогі („Успамін пра Айчыну”).



85. Вільнія. Вежа съятога Яна. (2002 г.). (З кнігі „Вялікае Княства”)

Герой востра адчувае сувязь часоў: „Мінулае было і мінулае ёсьць. Яно ёсьць цяпер і яго няма цяпер. Но ўсё існуе разам з табой”. Ён памятае часы „вольных людзей”, яго хвалое, ці на згінуў ваярскі вольны дух:

Ці ёсьць яничэ хто жывы?  
Ці зможам яничэ ваяваць?

Сумныя рэаліі сучаснага беларускага жыцця назірае лірычны герой ЗЯНОНА. Шмат здрады, пра-дажнасці. Шкада, „што я ўжо не юнак, Пагуляў бы пад посыст Пагоні”, – ўсклікае лірычны герой. Цяжкія думкі не даюць яму спакою:

Як запыніць афду,  
Што распаўзаецца, як ноch,  
Па нашых гонях?

(„Зброя”)

Наступны цыкл – „Вечная Вільня” . „Ты сэрца наша жысое, Вырванае з грудзеi”, – з горычы ўсклікае герой пра дарагую для беларусаў Вільню. Нізка вершай, прысьвеченая Вільні, вельмі пышчотная. Герой лірыкі Зянона моцна любіць яе, любуецца кожнай яе драбніцай.

I вось, я тут ізноў  
На імненне віртуєся з чужыны.  
Як жывеца мне Вільний! –

Усклікае лірычны герой, які вымушаны знаходзіцца ў чужыне. Тут ўсё дарагое сэрцу: і вежы касцёла, і зграй птушак, што „лятуюць з-пад шыбеніцы Касцюса...”, і Віленка, і магутнае Вяльля, і віленскі брук, які „дыхае Беларусяй”. Тут ўсё сваё, роднае, нават вецер: „Жывы ты, цi што, вятрыска?!” Пашт верыць, што Вільня вернецца нам, але „толькі тады, Калі захочуць яе вярнуць”.

Цыкл „Траіны” – гэта маленькая шэдэўры, якія хочацца запомніць. А які цэплы і часам балочы цыкл „Свае”. Матывы вершай відавочна перагукаюцца з матывамі паэмы. Услухайцесь:

Кожны сам сібе шануе,  
Кожны сам сваіх наславіць.

(„Коні”)

Ня плач, кааханаа, ня плач.  
Усё застанецца.  
Толькі на будзе шчасця.  
Бо няма шчасця  
Без Беларусі.

(„Дрэнныя весткі”)

Шчыміць сэрца, калі ўглядается ў беларускія далі, дзе ніколі не было мяжы. А падзялілі Беларусь – і беларусы аказаліся праз мяжу.

Не было тут спрадвеку мяжы.  
Там, за лесам, касцёл наш прыгожы,  
Там, за лесам, мой дом,  
За нябачнай жалезнай заслонай.  
Не было тут ніколі мяжы...

(„У Шадзюонах гляджу ў бок Суботніку”)

Успрыніцце вершай узмацняюць дзівосныя ілюстрацыі. Ілюстрацыі-карінты, ілюстрацыі-думкі, надзеі, трывогі. Каб зразумেш гэтага хараство, ная треба нічога асаблівага. Трэба проста любіць Беларусь, як любіць яе Зянон. Да гэтага цяжка што дадаць...

І завяршае гэту цудоўную кнігу цыкл „Напісанас адчыні” – філясофскія падсумаваныні пазта, разважаныні і высновы жыцця.

Верш „Крык” як бы ілюструе тыповую ситуацыю, увасобленую ў страшнай антытэзе: крык – і „ніхто не спыніцца”. Гэта не адчай, не безвыходнасць, а, хутчэй, горыч, шкадаванье за тых, хто на чуе, што не спыняеца перад папярэджанынем вышэйшай жыццёвой мудрасці. Але вышэйшая мудрасць ёсьць, яна існуе. Лірычны герой Зянона ведае, дзе крыніца праўды і надзеі жыцця. Ён як бы „пытаеца” ў Святой Кнігі – і там знаходзіцца для сябе адказы „пра сёньняшні дзень”.

Трэба любіць хараство, чысьціню і прафіду.  
Гэта брама ў сవетлыя шляхі.

... сапраўдную славу народам  
Робяць справядлівыя людзі,  
Моцныя Боскім Духам.

Апошні верш „Дарога ў адзін бок” як бы падсумоўвае цяжкі беларускі шлях лірычнага героя Зянона. Але ён памятае слова Белага рыцара

(верш „Белы рыцар”): „Не спыняйся. Ідзі... Тваё поле – шлях. Як спынішся – Вырасце лес на шляху”. И ён не адгуаецца ні на голас скептыка, ні на голас зъянверанага. Як гэта моцна:

*Іду сабе ды іду  
Адзінай сваёй дарогай”.*

\* \* \*

Таленавітым можа быць ня толькі высокое, але, на жаль, і нізкае. Часам людзі захапляюще „талентам” і не заўважаюць, што ж насе гэты талент, якія пачуцьці, якую філізофію сцьвярджает.

Падмуркам пазіі Зянона зъяўляецца съятло душы, чысьціня думак, рыцарства і высакародс-

тва. Душа паэта цягнеца да гармоніі і хараства. Такую паэзію трэба чытаць, бо чытаць яе прыемна; над ёй трэба разважаць, бо яна сцьвярджает Боскія каштоўнасці жыцця, хрысціянскія ідэі добра і справядлівасці, яна дас душэўныя сілы і ўзмацняе дух.

### **Галіна Пазняк**

*30 траўня 2006 г., Нью-Ёрк*

Надрукавана: („Беларус”, – 2006, верасень №524); скарочаная публікацыя пад загалоўкам: „Калі хочаши узмацніць свой дух”, псу́данім – Марыя Якушэвіч)



*86. Рыцар збройны (з кн. „Вялікае Княства”).*

# ПАДАРОЖКА Ў СУТНАСЬЦЬ РЭЧАЎ

У сакавіку гэтага году рэдакцыя „Беларускія Ведамасьці” ў Варшаве выдала кнігу вершаў і фатографій ЗЯНОНА „Дарога”.<sup>\*</sup> Гэта як бы праца „Глëрыі Патрыі”, якая выйшла ў 2000 годзе. Той жа стыль афармлення, аналягічныя шырфты і структура твора. Але тут ўжо іншы маштаб зъмесціту, асэнсаваныя шырёйшай тыпалёгіі ідзі і нават геаграфіі тэмаў, паэтычнае выяўленьне новай рэчайнасці. Сама кніга, якую бярэм у руکі, ёсьць твор мастацтва, твор, які аўтар аформіў і зрабіў сам.

Кніга складаецца з 29 тэмаў-разьдзелаў, напрыклад, „Бацькаўшчына, даёкая і любімая”, „Некалі даёно”, „Шлях у Вялікае Княства”, „Чужыні”, „Мінүты час”, „Дарога”, „Душа”, „Вечная каштоўнасць”, „Месяц”, „Тонкія колеры”, „Траціны”, „Пятыны”, „Цяжская пара” і інш. Гэта, аднак, ня толькі тэмы – але катэгоріі рэчайнасці ў рэзальным і метафізічным яс сэнсе. Прынамсі, такі аўтарскі падыход. Тут галоўнае не настолькі рацыяналнальнае ці інтэлектуальнае вызначэнні, колькі эмацыйнальнае адкрыцці, якія цяжка акрэсліць дакладнымі словамі. Але, на мой погляд, гэтае „няйлоўнае” і ёсьць галоўнае ў пазіі.

Ну што, здаецца, тут такога – вершык у два радкі:

*Калі я ноччу глядзёў на Месяц,  
Праляцел над полем шэрый гусі.*

Усё проста. Але душа шчыміць. Чаму гэта так? У чым тут магія слова, ці, хутчэй, – магія карціны? Бо ЗЯНОН піша карцінамі, ягоныя вершы – гэта фатаграфіі вечнага быцця.

Калі задумаемся, то ўбачым, што ў гэтых двух радках фігуруюць тры асноўныя сымвалы:

\* ЗЯНОН. ДАРОГА. Вершы і фатаграфіі: – „Беларускія Ведамасьці”, Варшава; Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве, Вільнія, 2007 г., 432 с.: іл.

, „поле”, „ноч” і „шэрый гусі”. (Чацверты сымвал – „Месяц”.)

Сымволіка ночы ў нашай беларускай культуры і народнай съядомасьці – гэта непазнаная таямніца, таемнасць, праз якую адчуваеца абілічча іншага съвету; „поле” – гэта сымвал і вобраз жыцьця, адмеранай зъверуху (наканаванай) жыцьцёвай прасторы, – як шляху, вызначанага ў часе; „шэрый (дзікія, пералётныя) гусі” – гэта сымвал расстання і жыцьцёвага прамінання, незваротнага часу.

Усе гэтыя сымвалы (разумеем мы гэта, ці не) сядзяць у нас – людзях адной культуры – у падсъядомасьці, існуюць, як архетыпы. Усе тры слоў-сымвалы, што існуюць у вершы, звязаныя з чалавечым лёсам і непасрэдна з лірыйчным „Я” аўтара (дакладней, ягонага лірычнага вобразу: „Калі **Я** ноччу глядзёў...”)

Дамінуочым матывам верша, які выклікае „магію шчымлення”, ёсьць тэма прамінання жыцця (дачasnага „Я”), жыцьця, якое вечнае і прыўкраснае (Месяц – як вобраз ночы – ёсьць сымвал таемнай вечнасці).

Уся гэтая калізія сымвалаў, што ўзварушвае нашу падсъядомасьць і пачуцьці, аўядноўваеца адзінм съядомасным і метафізічным паняцьцем – ЛЁС. Прачытаем ізноў:

*Калі я ноччу глядзёў на Месяц,  
Праляцел над полем шэрый гусі.*

Успомнім клясычнае. Мастацтва (канкрэтна – літаратура) пачынаецца тады, калі адпостроўвае чалавечыя лёсы. Кожны літаратурны род (від), кожны жанр па-свойму выяўляе і асэнсоўвае пытаныне чалавечага лёсу ў форме эстэтыкі. Але ўсюды ў сапраўднай літаратуры (ад трагедыяў Эсхіла да сучасных лірыйчных вершаў) катэгорыя чалавечага лёсу існуе (павінна існаваць). Успомнім, дарэчы, і вядомае вызначэнніе нацыяналь-



87. Месяц захмараны („Дарога”, стар. 252).

най літаратуры: „Лёсы чалавечыя – лёсы народныя”.

Паэзія ЗЯНОНА скрозь сатканая са словаў-сымвалама, народжаных у нашай беларускай культуры. Яна вызначальна нацыянальная.

Сама назва кнігі – „Дарога” – ёсьць у нашай культуры вельмі моцнае і агульнапрынятае слова-сымвал. У кантэксьце зянонавай паэтыкі слова сымвалізуюцца, нібы па індукцыі, калі стаяць побач з сымваламі-тыпамі і вырастаюць у іх ад частага паўтарэння. Тут і „дождж”, і „вечер”, і „акіян-мора”, і „зязолі куваныне”, і „вішневы цвёт”, і „пляёсткі”, і „снег”, і „плакучая бяроза”, і „грушка ў поль”, „вярба пры дарозе”, і „пах веснавы”, „хвоя”, „неба” і „рунь”, і „конь”, і „рыцар”, і „світаныне”, і асабліва „дом”, „агонь”, „гара”, „брама” і вечная рэчка „Гаўя”.

Уся паэтычная лексіка ЗЯНОНА зынітаваная словамі-сымваламі. Іх сотні, і галоўнае, што карціны гучаць – то шчымліва, то сыцішана, то весела, то трагічна:

Ужо сонца заходзіць,  
І слабее сэрца.  
*А* свабоды няма.

(„Ужо сонца заходзіць...”)

Бягучь гады.  
Так хутка.  
І, як раней,  
накутуе  
наш нафод.

(„Бягучь гады.”)

На жоўтых вяргінях – раса.  
Туман над іржышчам.  
Вось і гэтая лета мінула.

(„Халодная раніца”)

Вішня ля дарогі  
так шчодра зацвіла.  
Куды вы сплюшаецся,  
гледзячы пад ногі?

(„Вішня”)



88. Зімовы дуб („Дарога”, страр. 257).

*Ліхтар у цемнаце.*

*Ты, як надзея.*

*І матылькі лятуць.*

(„Ліхтар у цемнаце.”)

*Промні ў лісъях,*

*Як хвалі ў моры,*

*мігчяць –*

*Сонца асеньняе.*

(„Асеньні поўдзень”)

*Перабіраю бульбу.*

*Крыллы ў шуму гары.*

*Пralяцела птушка.*

(„Перабіраю бульбу.”)

*Белая вішня! О, вішня цвітучая!*

*Пад белаю вішняй*

*Спынімся ў чысьціні.*

(„Белая вішня!

*О, вішня цвітучая!”)*

*Праймчаўся цягнік ля вакна, нібы съмерч.*

*Пакінў толькі колаў стук*

*І гаркі дым над полем.*

(„Праймчаўся цягнік ля вакна, нібы съмерч.”)

*Вешины пішу*

*аб Радзіме.*

*Не забыцца б аднак*

*Абмакнучы мне пяро ў Гаї,*

*Што ў вечнасць плыве –*

*Акіян-мора.*

(„Пяро”)

*Калі я драмаў на прыстанку,*

*Хтось даткнүцься майі руки.*

*Сабачка бяздамны*

*յ вочы глядзіць.*

(„Чакаю аўтобуса”)

Улічым, што апошні верш (траціна) напісаны ў эміграцыі. Магчыма, што толькі той, хто ў да-

лечыні ад Бацькаўшчыны перажыў эміграцыю, зразумее да канца шчымлівасць і сэнс гэтага верша.

Словы-сымвалы, што актыўназаць падсъвездамасць, ствараюць падтэкст верша (другі і трэці плян). Гэта вельмі важны аспект ва ўсім мастацтве (асабліва ў літаратуры і тэатры). Менавіта падтэкст і другі плян выяўляюць прыংгальнасць, магнэтычнасць успрыняцца маастацтва.

А цяпер працытую зянонаве „*Крэда*” з „*Глёрыі Патрыі*” (стар. 340)

„Верши: Мала слоў. Рытм. Канкрэтнасць думкі і пацуцьця выявленыя праз падтэкст. Праз падтэкст пранікаем у сутнасць рэчаў.”

„Сутнасць рэчаў” – вось што, на мой погляд, непакоіць паэтыку ЗЯНОНА. Гэта надзвычай цяжкая задача эстэтыкі. І тым ня менш, і „ліхтар у цемнаце”, і „птушка”, і „горкі дым над полем”

– штосці даюць большае для разуму, сэрца і ўспрыняцца, чым проста апісаныне.

Дадам, што настраёвия, тонкія фатаграфіі кнігі цалкам суадносныя і згарманізаваныя зь вершамі.

Кожны разъязел „Дарогі” вымагаў бы асобнай гаворкі. Эта, аднак, не ўваходзіць у задачу гэтага майго кароткага артыкулу. Адзначу толькі, што ляйтматывам усіх тэмаў новай кнігі ЗЯНОНА ёсьць шчымлівая туга па Айчыне і съветская любоў да радзімы – Бацькаўшчыны Беларусі.

Кніга ўжо дастаткова шырока распаўсюджана на Беларусі і, спадзяюся, на гледзячы на ўсе нашыя цяперашнія беларускія цяжкасці, ішчэ паслужыць дзеля ўзроўню і здароўя Беларускай літаратуры і велічы нашай культуры.

**Галіна ПАЛАЧАНІНА**

Ліпень 2007 г.

# ДАРОГА АЙЧЫНЫ, ДАБРА І ЛЮБОВІ



Добра, калі паззія агортвае чалавека зь дзяцінства, яшч тады, калі ён гэтага нават не ўсьведамляе і ня ведае значэння гэтага слова, бо паззія – гэта добрыя чыстыя думкі, гэта ўсплеск душы, яе песня, гэта калі хочацца глядзець на неба-зоркі і – рабіць добро. Сапраўдная паззія адлюструйвае съветласць душы, якая ўзбуджае ў чалавеку высакародныя ўчынкі. Галоўная якасць паззіі (менавіта паззія, а ня „слоў”, якожуць пра сучасныя песні) – яе чысьціня, якая нараджае съвятло ў душы чалавека.

Гартаючи старонкі кнігі ЗЯНОНА „Дарога”\*, мы напаўняем сваю душу гэтай чысьцінёй і высакароднымі пачуцьцямі, якімі прасякнуты кожны твор гэтай паэтычнай кнігі.

З першай старонкі, а дакладней, з першай фатаграфіі Гаёі (*стар.5*), аўтар настройвае нас на съветлы лад. Чистая рака і адлюстрраванае ў ёй высокое неба. І дзвіосны спакой. Здаецца, тут прысутнічае Высокі дух Тварца. Гэта наша беларуская прырода.

І ў якую б „беларускую” фатаграфію мы ні ўглядзіліся далей – усё гэта знакі высокага, прыго-

жага і высакароднага: і нашыя касыцёлы з вышыні птушынага палёту, і бязьмежнае поле, якое працьнаеца ад зімовага сну, і бліск вады, і птушкі-дрэвы-травы, і „Менскае вакно”, і заснежаная вечаровая хата з съвятлом у вакне, і сонца, якое заходзіцца над Суботнікамі, і птушынае гнядзо, і летніе поле, і бярозы, і віленскі брук – усё гэта наша любімая і найпрыгажэйшая Бацькаўшчына.

Беларуская прырода. Мы ўсё добра ведам яе жыцьцё: як скрыпіць сънег пад нагамі, я ён тae і будзіцца сокі бяроз, як надыходзіцца сакавік, памятаем пра вясновы пах у паветры, пра ветрык маёвы і жабін канцэрт. Таму, чытаючы, мы лёгка ўяўляем гэта:

*Ноччу пад зорамі,  
Калі прымерзне талы сънег –  
Вясновы пах.*

(„Сакавік”)

Зянон заклікае нас у съвет прыроды, каб разам перажыць высокі стан душы.

*Над чаромхай Месяц  
маёвы съвеціць  
І водар стаіць, нібы сон.  
І кружыцца галава.*

(„Над чаромхай Месяц... ”)

Калі казаць пра паэзію Зянона, то хочацца цытаваць усё, бо ў кожным самым маленъкім вершы-хоку – новая грань дзіваснага стану прыроды і душы. Але незвычайная любоў да яе глумачыца яшчэ і тым, што гэта – нашая зямля, нашая дараўская Беларусь:

*Возера, як сподак,  
Унізе пад гарой.  
На возеры – лодка.  
Ля вады сяліба,  
Арабіна, ясень, бяз.*

\* ЗЯНОН. ДАРОГА. Вершы і фатаграфіі: – „Беларускія Ведамасці”, Варшава; Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве, Вільня, 2007 г., 432 с.: іл.

Гамоняць людзі спакала.  
Ня бачу іх, але люблю.  
Бо Беларусь мая.

(„Па дарозе ў Слабодку”)

У гэтым вершы (як і ў „Мэлёдай гучання”) раскрываеца галоўны прынцып і грунт любові, па якім існуюць усе народы сьвету: трэба любіць сваё і сваіх людзей („Бо Беларусь мая”). Іншыя ж, беларусы, любяць – чужое і гатовыя адрачыся ад свайго на яго (чужога) карысць. Таму нам трэба выхоўваць у сабе любоў да свайго і да сваіх, як маці любіць дзяцей, і „вартых”, і „ня вартых” – усялякіх. Трэба, неабходна ўпарта вучыцца любіць сваё („Ня бачу іх, але люблю”).

Дык як жа палюбіць усім нам адзін аднаго (бо мы беларусы), калі ня надта „любіца”, калі кругом – „сваркі і звадкі”? Зянен прапануе такі шлях любові беларуса да беларуса, і ён, напэўна, самы правільны – праз пранікненне ў сваю Беларускую прыроду, дзівосную, нашу – для ўсіх нас адзіную. Калі мы ўсе ўсьвядомім гэтую нашу любоў да нашай прыроды, якая ёсьць агульная і любімая для ўсіх (і для мяне, і для тых, хто ня надта любіць „мяне” ці каго ня вельмі люблю „я”, а „тыя” зразумеюць, што іхная „любоў” – і „мая” таксама) – гэта і стане першай нашай прыступкай да агульнай салідарнасці і пашаны – канкрэтнае ўсьведамленне сваёй зямлі як рэальнай існасці.

Гэтая думка знаходзіць свой працяг, асабліва ў цыклах „Месіц” і „Пятрыны”. Вершы-карціны беларускага хараства зъмяняюць вершы-звароты „Ці бачылі вы”, якія прымушаюць зъянрнуць увагу на хараство ў „простым”, ня раз бачаным і яшчэ раз „адкрыць” для сябе веліч беларускай ночы, „Месіца над туманамі”, таямніцу начнога поля, пачуць, як „пляскоча Гаўя”, убачыць палёт шэрых гусей і ў квечені вішні...

Ці плыў з вас хто  
Па начной Гаўї  
Праз месічны шлях на вадзе?

(„Ці плыў з вас хто...”)

Але, бадай, самыя радасныя, прасякнутыя тонкім гумарам, старонкі – гэта „Пятрыны” і цыкл

„От добра”. Тут нічога не дадасі – трэба чытаць, і душа напоўніца радасцю суперажыванья лірычнаму герою Зянона.

От добра,  
Калі на ёвафы мафоз,  
А ўдама ўпла.  
Сядзіш сабе ля вакна  
І спакойна гэтак на свет Божы глядзіш.

(„От добра...”)

Пазіў дае магчымасць успомніць-перажыць асабістас, стан чыстай душы лірычнага героя Зянона перадаеца і нам – і душа напаўніца цеплыней:

Як добра глядзець  
на вячэрнє поле,  
Калі буйны сънег  
Пакрывав асеньню рунь.

(„Рунь”)

Ці яшчэ прыклад:

Цэлую нач веф у вольхах шумеў  
І пад раніцу съіх:  
Першы сънег

на блакітныя астры прылёг.

(„Халодная перамена”)

І як хораша спалучаюцца добрыя думкі і съветлы стан душы лірычнага героя з дзівоснымі фатаграфіямі родных краяўдаў. Калі ўважліва ўглядзеца ў іх – межы фатаграфіі як бы пашыраюцца, і мы амаль фізічна адчуваєм, як „зьвініць” паветра чысыцнёй і съвежасцю (фатаграфія на стар. 35), як „бяжыць” дарога („Асеньняя Беласточчына” – стар.78, стар.115, „Родная карціна” – стар.264, „Зімовае поле па дарозе ў Вільню” – стар.382-383) і мы ўжо „дыхаем” здаровым ма-розным паветрам. І ўсё гэта – нашае, беларускае, сваё:

Нават куст ялаўчовы  
Прыяцель табе,  
І родны прастор пад ногамі.

(„Адчуванье”)

Паэзія выклікае суперажываныне ня толькі тады, калі перажыванын лірычнага героя нагадваюць нам уласныя. Яна здольная пашираць наш эмацыйны вопыт і вучыць заўважаць тое, што мы самы я бы і не заўважалі раней, ці яшчэ ня мелі вопыту нейкага перажывання, ўласных асацыяцый і асэнсавання. Паэзія дапамагае зразумець вечных каштоўнасці раней, чым прыдзе старасць („Так і хochaцца крыкнуць...”, „Ёсьць сэнс жыцця...”, „Чалавек, які жыве толькі патрабамі...” і інш.). І як хораша дапамагае нам уяўіць карпіну і перажыць стан лірычнага героя зянонаўвы фатографіі (стар. 198, 411):

Цэлы дзень сядзіць на палі  
І глядзіць у далячынъ  
Пегі-шэры, перухамы  
Адзінокі альбатрос.  
Дзе радзіма твая, птушка?

(„На беразе акіяна”)

Усе назіраныні-параўнаныні – у рэчышчы любові да Беларусі:

Бабы на луже  
сена грабуць.  
Нібы тлум буслоў,  
Белая хусыцінкі.

(„Бабы на луже сена грабуць...”)

Ці яшчэ:

Адпачываюць касцы.  
Уткнутыя косы,  
Нібы съягі на ветры.

(„Адпачываюць касцы...”)

Лірычны герой уважліва прыглядзеца да „жыцця” прыроды (разьдзел „Кветкі, дрэвы, травы”). І нараджающа асацыяцый-параўнаныні („Тульпан”, „Цвіце груша”, „Згукі”):

Вішня – як ўёплы вецеф,  
Як дождж веснавы.  
Яблыня – Боскі касыцёл  
Прамянее святлом.

(„Цвітуць дрэвы”)





91. Сакавік у Суботніках. 1959 г. (З кнігі „Дарога”)

Словам ствараючы карціны беларускай прыроды – лірычны герой гаворыць пра нашы беларускія каштоўнасці. І праз карціны-вобразы-пачуцці – паўстае Айчына.

*Няма мора.  
Але ёсьць прасторы  
Бяскрайніх жытнёвых хваль  
І хвалістыя пагоркі,  
І людзі, добрыя, як прыроды.*

(„Наша зямля”)

Але паступова у душы лірычнага героя ўзынікае трывога. Чаму? Мой дом, мая зямля – а ці гаспадары ў ім мы, беларусы?

*...Хто я тут? Хто я тут  
Пад кручынай маёй!  
Чужы бамбовік над маёй галавой.*

(„Круchyна”)

Так раз за разам ўзынікае тэма акупацыі (якая потым пяройдзе ў матыў выгнанья), узынікае – і зынікае за карцінамі найпрыгажэйшай Айчыны, і зъяўляеца зноў.

*А як там у Вязынцы насы дубы,  
Дзе Купала хадзіў?  
Але ужо й там чужыя.*

(„Дубы векавечны”)

Сэрца лірычнага героя, перапоўненага прыгажосцю роднага краю і любоўю да радзімы, баліць ад цяжкіх і трывожных думак:

*Як запыніць арду,  
Што распізаецца, як ноц,  
Па нашых гоняк?*

(„Зброя”)

Гімнам чалавечаму духу, чалавеку-змагару гучыць верш „Жыцьцё”, прысьвечаны чачэнскім змагарам за радзіму. Герой лірыкі Зянона шукае іншыя прыклады – апору для беларускага духу. Дзе яна і ў чым? На што абаперіціся нам, беларусам, каб вярнуць годнасць, стаць годным народам? („Краіна”)

Праз карціны-перажываныні паўстае цяжкая беларуская гісторыя савецкага часу („Беднае жыцьцё”, „Карова”, „Шум вады”, „Вяртанье з Аўганскаі вайны” і інш.). Нецікавым змарнаваным жыцьцём беларусаў выкліканы матыў шкадава-

ныня па сапраўдным, напоўненым сэнсам жыцьці („Касавая будка на аўтобусным прытынку ў Ліпнішках”). Цяжкая туга ахоплівае лірычнага героя, калі ён думае пра акупаваны родны край („Туга па роднай старадзені”, „Ізноў вясна”, „Марнае pole”, „Каменны” і пра тое, як акупацыя пераадражае беларусаў, што „перад чужынцам каркі гнуць” („Коні”, „У Крынках”, „Гэтая”, „Што за людзі вырастоаюць...”, „Кром”, „Гэта стражчаныя людзі...”, „Шыбеніцы”, „Падарожжжа ў краіну мёртвых душ”). І як сымвал страшнага жыцьця-забыцьця паўстасе вобраз анёла „з адбітай галавой і абляманымі крыламі” („Анёл каменны”).

Вершы раздзелены „Съвет у якім жывуць” у цэлым адлюстроўваюць цяжкі стан нацыі, стан бездуху́насці, абледзянення беларускай душы („Падарожжжа ў краіну мёртвых душ”). Таму сэнсавая нагрузкa часамі прыпадае на словаў „глухамань”, „граз”, „панурыя”. „Съвет” такіх людзей (ці нацы?) звёбденны, інтарэсы прыземленыя („Падарожжжа ў адстала час”).

Але лірычны герой не супроціпастаўляе „сябе” гэтаму „съвету”, бо гэта „свае”, гэта „радакі”, і іхнае жыцьцё – асабісты душэўны боль лірычнага героя. Гэтаму неікаваму жыцьцю ён супроціпастаўляе духоўнае жыцьцё. І раздзелы „Вечныя каіштоўнасці”, „Душа”, „Напісанне адчыніў” прасякнуты іншымі думкамі-пачуцьцямі. Гэтыя вершы ськіруўваюць чытача задумашца над высокім зъместам жыцьця, і асабістага, і жыцьця нацыі. І тут сэнсавая дамінанта прыходзіцца на іншыя словаў і паняцці: „Бог”, „вечнасць”, „Дзень Хрыстовы”, „надзея”, „будучыня”, „прыгажосьць”, „свягло”, „душа”, „сэнс жыцьця”, „любоў”, „шчасце” і г.д. У аснове канцепцыі ўсёй кнігі „Дарога” і ляжыць непрыніццце бездуху́насці і прага высокага (вышэйшага), напоўненым духоўным зъместам жыцьця і змагання за вольную Бацькаўшчыну.

Шчымліўыя вершы, прасякнутыя матывамі цяжкай долі, маюць канкрэтны і, разам з тым, агульнанацыянальны характар („Бягучы гады...”, „Дні страт”).

Ужо сонца заходзіць,  
І слабее сэрца.  
А свабоды няма.

(„Ужо сонца заходзіць...”)

Вершы, у якіх адлюстрраваны цяжкі асабісты чалавечы лёс, уражваюць сваім трагізмам („Рота”, „Неяк дзіўна праўжылося жыцьцё...”, „Шлях-2”, „Імя”, алегарычная прыпавесыць „Зямля”). Але лірычны герой Зянона верны сабе. Ён не згінаецца пад цяжарамі лёсу і верыць у прышласць, якая „прыйдзе, як звон”. Ён цверда ведае сваю праўду, якой верны да канца: „Іду сабе ды іду / Адзінай сваёй дарогай” („Дарога ў адзін бок”).

І узывнікаюць матывы Вялікага Княства, у якое настойліва запрашае нас лірычны вобраз Зянона. Што значыць для яго ВКЛ? Гэта і блескрайня (ад мора да мора) прасторы, гэта і рыцарскі беларускі гонар, і воля, і годныя людзі, і магутная Айчына. Адрадзіць гэтую беларускую моц прагнє лірычны герой усім сэрцам, ўсімі сіламі душы:

– Рушайма, ідзэм, – прамовіў князь.–  
Сцяшайма дадому,  
у нашае Княства,  
Прыўфаснае, нібы бор,  
І светлае, нібы лета,  
Калі над Нафачу  
белы ляціць бацян.  
Там чакае нас Бог.  
Там гарцујуць крылатыя коні...

(„Княства”)

Тут, у Княстве, вольным і магутным, ён шчасліві, бо ўсё ў ім – у гармоніі і чысьціні, „І кропніцы чыстыя”:

Бо ёсьць нам – Вялікае Княства,  
Бо маём – вялікае войска,  
Бо ёсьць наш вялікі князь...

(„Краіна”)

Як дайсьці нам да Вялікага Княства – жартаву́ліва разважае Аўтар у вершы-прывавесыці „Пуга”, і ўжо сур’ёзна:

Між стаптанных палёў,  
Слрод дымных кастрыч  
Мы чакаем сваёй пары.  
Яна прыйдзе, як звон.  
Яна будзе, як вецер з высокіх нябес.

Яна стане, як палымя душ,  
І як сэрца агонь,  
Калі вернеца наша Княства.

(„Хмары”)

А яно вернеца, павінна вярнуцца! Лірычны герой цвёрда верыць у гэты съветлы дзень Беларусі. Но за плячыма – магутная гісторыя і магутныя постаці вялікіх беларусаў – гонар беларускай гісторыі. Моцныя беларусы не пераводзіцца на беларускай зямлі („Замак”, „У Залесісці”, „Князь Базыль”, „Музыка Стому”):

Пахавалі Купалу,  
Пахавалі Быкава,  
Пахавалі вялікіх.  
Але Беларусь не памро.  
Бо яны жылі для Беларусі.

(„Пахавалі Купалу...”)

Але часам – вырывацца боль души („Людзі, што выракліся свайго...”, „У памяці засталися прыблескі...”, „Прывід Ройтана”, „Марнае поле”, „Паміраюць сабры...”) і складаецца ў радкі матыў роздуму і трывогі:

Ці ёсьць яшчэ хто жывы?  
Ці зможам яшчэ ваяваць?

(„Успаміны  
зь бясконцай гісторыі”)

Любоў лірычнага героя да Бацькаўшчыны падкрэсліваюць вершы-успаміны („Зымярканыне ў Грушаўцы”, „Карціны памяці”, „Месячнай ноччу...” і інш.). Здаецца, што яны напісаныя там, на Радзіме, і толькі дата пад імі гаворыць, што гэта – успаміны беларуса ў выгнаныні („Лагайшчына”, „Раніцай у вясновы дзень”, „Вандроўка вясной”, „Вяртаюся дадому” і інш.).

Сэрца лірычнага героя плача па забранай, страчанай Радзіме, і вастрыню аўтарскага болю асабліва падкрэслівае „цяжкое” і моцнае слова „вечна”, і вобразнае пераутварэнне („шэры воўк”), і адухоўленыя „родныя” дэзвёры:

...Я јужо тут, і ня тут.  
Засталося два кроکі.

Можа, вечна труды не вірнуся.  
Можа, ноччу ј цішы – шэры воўк –  
Перайду праз „мяжу”  
І да родных дэзвяўрай прытулюся.

(У Шадзюонах гляджу  
у бок Суботнікаў”)

Гэты матыў вострага болю па-рознаму працягваюць іншыя вершы: „На беразе акіяна гляджу ў бок Беларусі”, „Палёт гусей”, „Усё баліць”, „Там далёка”, „На чужынне думаю пра пакінуты дом”, „Хатка”, „На чужынне”, „Вераб’і на кустах ішабечуць...” і шмат іншых.

Вялікая частка лірычных вершаў прысьвечана „чужынне”. Але па сутнасці – і яны пра Беларусь, якая далёка і якая – у душы.

Чужына – гэта іншы съвет, іншы край. І як балюча „адчыняюць” гэты чужы съвет дзінве каляровая фатаграфія – бераг акіяна (стар. 74-77). Неверагодная прыгажосяць – і касьмічны жудасны холад ахінаюць нас. І мы востра адчуваем адзіноту і бяспрытульнасць лірычнага вобразу ў гэтым халодным чужым съвеце. Гэтыя фатаграфіі – своеасаблівая „настроенасць” души чытача на шчымліўы стан і перажываньні лірычнага героя. І як бы далей ні разъзвівалася аўтарская думка (сумная, а часам і жартавальная, балесная і вясёлая, поўная маркоты і радаснага аптымізму), тут усё вызначае галоўны рэфран: „Але гэта не Беларусь”, „але гэта ня Бацькаўшчына”. Гэта асобны цыкл вершаў, які заканчваецца такім рэфранам. Аўтар знароочыста стварае такія цыклы з рэфранам („Ці бачылі вы”, „Там, далёка”, „Адчыняю Эвангельле наугад”, клясычны „Як добра” і інш.), каб падкрэсліць галоўны матыў.

Лірычны герой бачыць зямную прыгажосяць і ў чужым съвеце. Гэта і дзвіноснае цвітэньне магнолій (што „набрыняла съянятлом”), і незямны – райскі „гушчар” цвітучай сакуры („Ты, як тыншая цеплыня!”), і Боскі прасьвет („Здымаю ў Брукліне”), і плакучая бяроза („Дажджлівы дзень на Шыпсхэмтбэй”), і ласкавая трава („Мінаю дрэзы”). Чужая прыгажосяць не адмаўляеца („Ружовы цвёт” „Назіраю за вераб’ямі ў Манхэттане..”, „Вераб’і ў кустах ішабечуць...”), а толькі падкрэслівае настрой ягонай души – гэта не Беларусь:

Здавалася б  
Гэткі ж цьвет,  
    як на радзіме.

Але душа маўчыць.

(„Чужыя вішні”)

I далей – калейдаскоп уражанняў ад прыроды і харства. I тым мачней працінае маланкавы душэўны боль: „Толькі што мне з таго, Калі ўсьцяжна ішчыміць душа”.

Па чужаукім бруку  
Дождже чужаукі  
    плеіча,  
Як некалі,  
    у Вільні.

Але гэта  
    ня Вільня...

(„Дождэж на чужыне”)

I аказваеца, што любіць можна самыя празайчныя рэчы, калі яны нагадваюць Беларусь. Аб гэтым – шчымлівыя вершы-успаміны:

...І студня з цыновым вядром  
(О, Божа, – як любае мне!)

(„Вечер на чужыне”)

Жалезная клямка  
Сыцерлася, нібы нож.  
Калькі ж рук за яе ѻязлося?

(„Старыя дзъверы”)

Перад дамам усьцяж  
Матруна па каменнях  
    булькоча ў Гаўю.

Я і цяпер  
    кожны каменчык на дне

помню.  
(„Матруна”)

...Але помніца  
Нават кожны цвітчик у дзъвірах,  
I наш ганак, і родны мой дом.  
Мне вечер Айчыны чуваць...

(„Усыед за думкамі пішу”)

А чужое? Хіба можа чужына замяніць родныя краявіды!

Крапае дождж па чужым вакне.

Пагавафрыць бы з дажджом.

Але ён чужы.

(„Дождэж на эвеню „Z”)

На Беларусі родная прырода выклікае пачуцьцё спакою і замілаваньня:

Такі лівень,  
Што схаваўся съвет.  
А бусыліха ж сідзіць.  
(„Праз вакно назіраю за бусылінкай”)

Ударыў мэроз –  
I снег зацірнуў замерзлыя сосны.  
Прылягнулі фракі над вакно.  
Цэлы дзень на галінах сідзіць,  
У нурыйушы дзюбы ў пер'е.

(„Гракі”)

Першы сънег.  
Чысьціня-белізна.  
Нават шкода ступаць.

(1995 г.)

I якія б карціны ні ўзьнікалі перад вачыма, адна думка-рофрэн засланяе ўсё – „чужое”, „чужына”. Балючасць, зь якой трэба зжыцца, перадаеца праз шматлікія асасыяціў і параштунаны:

Ноччу выпаў сънег.  
Прыյубралася біфроза –  
    на вясельле маладая.


Толькі якое вясельле  
    ў чужыне?  
(„Белая раніца”)

Скроў лісце на двары  
Мігніцца сонца бліск.  
I ўсё чужое.

(„Далёка”)

Улячэў матылёнк у вакно.  
Усе фумкі мае пра Айчыну.  
Можа, ён зь Белафусі?

(2002 г.)



92. Зіма на Баложынічыне. 1993 г. (з кнігі „Дарога”)

*Прашумеў чэцлы дождж уначы.  
А јраныі гляджу:  
Распушчоўся магнолій цвёт.  
Толькі штосыці нявесела тут  
Ад не хастаў.*

(„Вясновы дзень у чужынне”)

Чужы горад насоўваецца на душу і хапае ў абдымкі. Тут ідзе сваё жыцьцё, цвітуць і адцвітаюць дрэвы, мінаюць поры года... Але душа на Беларусі – „Там – у цэнтры съвету” („Шум чужсога горада”).

Шмат якія вялікія дамы ў Брукліне („білдзінгі”) дзіўна пабудаваныя ў форме выцягнутай літары „O”, і большая палова вокнаў глядзяць унутар, у каменныя калодзеж. Тутэйшым, відаць, нічога, прывычна. Але беларускай душы, якая прагнє свайго прастору і прыгожосці, такая „бетонная архітэктура” ледзяніць душу:

Каменная яма – двор.  
Халодны развёрт.  
Сінічка пяе.  
Весела, нібы тады,  
Нібы там:  
далёка,  
дзе съвежы вецеф.  
(„Світанак у Нью-Ёрку”)

Чужы халодны съвет. У ім лірычны герой востра адчувае адзіноту („Міжнародны аэропорт на чужынне”, „Ідуць гады...”, „Чужая вуліца”, „Балтымор уздоўж чыгункі”). Тут нават сънег выклікае непрыйчнае „антэстэтычнае” парабаўнанье-асаныццю – „як мука” („Белы сънег за вакном...”), асабліва калі параўнаць зь „беларускім” вершам („Аж іскрыца асынеканы тын”): „Зімовая нач у дома”, „Зімовая пары”, „Адчуванье” і г.д. Такія ж далёкія ад разумення і людзі („Біл”, „Нью-Ёрк, як пляніта Зямля...”): празайчая замалёўка „Уражаны беларуса ў Амэрыцы” выглядзе тонкі і глыбокі аўтарскі гумар, уменыне ўгледзеца ў сутнасць речай, уменыне быць аб'ектыўным. Ня глядзячы на тое, што Амэрыка ніяк ня можа „замяніць” аўтару Бацькаўшчыну (бо слова „Радзіма” аднаго корана са словам „родная”), ён аддае належнае гэтай краіне, бачыць у ёй ня толькі „чужое”, але ўспрымае яе як самую магутную дзяржаву

съвету, заўважае яе добрыя якасці, прыхільнасць да чалавека, перавагі і дасягненныні.

Што ж дae сілы лірычнаму герою вытрымальці такое цяжкое вымушанае растаныне з любай Беларусі? Адказ на гэтага пытаныя знаходзім у шатлікіх вершах: „На чужынне думаю пра лес”, „Жывое”, „Бог”, „Услед за думкамі пішу”, „Найдараражэйшая Айчына” і іншых.

Есьць вершы, якія складаюцца ўсяго з аднаго радка. Гэтая сканцэнтраваная думка ёсьць і жыццёвай пазыцыя, і крэда, і філясофія. Напрыклад, такі верш: „Цяжска, але ёсьць сэнс”. Ці яшчэ:

„Мінае час –  
і фатаграфія шчыміць.”

Фатаграфіі аўтара-майстра абастратроўць съветлья пачуцьці лірычнага вобраза, як, напрыклад, да верша „У моры шэрасць і чужынны...”.

Дзіўная фатаграфія „Зімовы вечар над Суботнікам”, здаецца, адлюстравала такое абстрактнае паняцьце, як „любоў”, і звязала яго з паняцьцям „чысьціні”, „прыгажосць”, „спакой”, „высакароднасць”. Не адчуць гэтыя стан лірычнага героя немагчыма – толькі ўгледзіцесь ў фатаграфію, якая яшчэ адлюстравала ў сабе і далёкі час 60-х гадоў. Фатаграфія „дыхае” тым часам, яна здольная „перанесці” нас у тия часы...

Калі мы ўчытаемся ў радкі, прысьвеченныя роднай зямлі, то адчувем сардочную цеплыню вобраза. Радзіма для яго асаціянецца з „растам” („Рай, „Свяতло любові””), і звязраецца ён да яе з саўмымі шчырымі і ласкавымі словамі, як да каханай:

I толькі ты адна,  
I толькі ты адна,  
Мая любімая...

(„Мая адзінай”)

Вершы, прысьвеченныя Радзіме, успрымаюцца асабліва шчымліва, калі параўнаць іх зь вершамі, у якіх адлюстраваны стан збалелай душы і цела:

„Свяতло”  
Мой беларускі съвет, мой съвет жыцьцёвы,  
Мой съвет за дальлю часу,  
Не пакідай мяне...

**„Усё баліць”**  
Ледзь падніјуся ад болю.  
У Брукліне дождж.  
Там, за морам, далёка –

гасновы мой дом.

Чужына абастрае спасыціжэнне паняцьца  
„шчасьца” ці шчасльвага стану душы:

Няма нічога лепши,  
Як прыедуць сябры  
І на мове сваёй пра ўсё гавофаць.

(„Няма нічога лепши... ”)

Але ўсё ж поўнасьцю зразумець гэтае „простае  
шчасьце” – калі вакол свае радакі і чуеш родную  
мову – здаецца, можна толькі праз вялікую пакуту

адарванасьці ад свайго і немагчымасьці вярнуцца  
на Радзіму.

Толькі на будзе шчасьця.  
Бо на ма шчасьця  
Без Беларусі.

(„Дрэнныя весткі”)

Асобнага слова патрабуе раздзел „Напісанне  
адчыніў”, які пачынаецца чорна-белай фатаграфіяй „касьмічнай съветабудовы”. Тут няма нічога  
„халоднага” (як у каляровай, да раздзелу „Там,  
за сіній смугой”). Наш зрок сыкіраваны у нябесную  
вышыню, і мы адчуваєм спакой, гармонію і – Боскасць. Спакой, якім напоўнена фатаграфія, „падрыхтоўвае” чытача да ўспрыняцьца  
сур’ёзных і высокіх думак. А думкі – сапраўды



93. Чарот. 1994 г., возера Балдук. (З кнігі „Дарога”)



94. Чужое неба над Пенсильванией. 1996 г. (З кнігі „Дарога”)

высокія, бо „вычарпаныя” з самай Вялікай Кнігі – Эвангельля. Эвангельле для лірычнага вобразу – галоўная Кніга жыцьця, крыніца глыбокіх думак, якая дапамагае ягонай хрысьціянскай душы думець і жыць па Боскіх запаветах, быць свабодным, бо „свабода” пачынаеца, перш за ёсё, у самым чалавеку, „унутры”, у яго думках, у стане душы.

Як розньицца людзі:  
Некаста волны ў ланузах,  
Іншы – і на цафстве раб.  
(„Як розньицца людзі...”)

У ёй, у Вялікай Кнізе, знаходзіць ён адказы на ўсе пытаныні быцьця, па ёй ён вучыцца жыць і „фармаваць” свае думкі. Гэта асноўная крыніца ягонага жыцьцёвага аптымізму. Праз Эвангельле лірычны герой асэнсоўвае важнейшыя паняцьці чалавечага існаванья: дабро і зло, міласэрнасць і справядлівасць, свабода, воля – і рабства, народ і на тоўшчы, вечнасць – і сэнс зямнога жыцьця, мінулае і будучыня... У самым напісаныні гэтага цыклу

ёсьць элемэнт містыкі, бо тэмы для пісанья вершаў не выбіраліся аўтарам, а вызначаліся з дня ў дзень адчыненнем Эвангельля наугад.

Вершы, навеяныя Кнігай жыцьця, выразна выяўляюць хрысьціянскую съведамасць лірычнага героя. І як заклік да высокага сэнсу жыцьця, чытаем „простую” і глыбокую выснову: „Чалавек не адзінокі, Бог ёсьць Бог.”

Адзін з самых важных разьдзелаў „Дарогі”, у якім асэнсоўваецца значэньне паняцьця „нацыянальная капштадтнасць”, – „Горад гарадоў”. Вільня – гэта і захапленыне веліччу, і замілаваныне, і боль-туга па стражданай съятыні... Тут – ўсё блізкае і дарагое: і вежа съятоага Яна, і сонца за съветлым касыцёлам, і арганы, і імша, і сцяжынка, і сасна, і прастора. Тут нават каменьне „дыхае Беларусью”. Вільня трymае беларускі дух. І падкрэсліваюць сказанае асноўныя слова-дамінанты „вечная”, „родная”, „водар Радзімы”, „сон ружовы”. Але гэта толькі „адзін бок” разважанняў. Учытаемся ў верш „Дзяды на Росах”. А ці не „схаваная” ў ім „гісторыя” нашых пакут? „Былія беларусы”,

„Ціха цені жыевых адышлі”, „беларусаў няма” – за гэтымі маркотнымі думкамі разуменье нашай агульнай віны перад „дзядамі”, за тое, што „парвалася нітка яднаńня”. І ўжо зусім балесна:

Ні помпіка, ні крижа.  
Адзінокая съвечка  
трафашчыць пад дажджом,  
Дагафает ў схолай трапе.  
(3. „Съвetchka”)

І тут жа:

Засіблая стапіца,  
Наші зрабаваны съвет.  
(„Там, дзе ляжыць Кастусь”)

„Зрабаваны съвет” – гэта больш, чым „зрабаваны край”, значна цяжкай... Можа тут, на Росах ці на Замкавай гары – „схаваная” прычына заняпаду ВКЛ?

І ўсё ж пытаньне „Ці вернута будзе Вільня калі?” на ёсьць галоўным для лірычнага вобразу. Бо ён ведае: можна мець скарб – і лёгка страціць яго, калі не шанаваць, ня памятаць і не змагацца. Усё ў руках Божых, але мы, беларусы, павінны „захацець” вярнуць ўсю былую сваю моц.

Аднак жа не, „нітка пераемнасьці” не перарвалася. Вялікая беларускія постаці трymаюць нас і духоўна, і „змагарна”, яны – у кантэксьце нашага беларускага жыцця.

Ціха зорка јзышила ў вакне –  
Мілавіца.  
Колькі згадак прынесла  
з сабой.

Выйду на ганак –  
І думаю пра Багдановіча,  
Гледзячы ў сініе неба.

(„Мілавіца”)

Свайм матывамі гэты верш пераклікаецца зь лірыкай Багдановіча і съведчыць пра нашу культурную аўру, пра нашу духоўную памяць.

У чым жа паэтычнае крэда лірычнага героя? Яно вельмі падобнае на жыцыёвае крэда: „У мастактве не павінна быць / Нечыстыя.” (Верш „Мастактва”) Гэтая мастацкая пазыцыя разывітая далей у вершах „Мастак”, „Творцы”, „Падмена”, „Запісаў наўзбоч”, „Справа відущых...”, „Пазэя”, „Хіба ня бачыце?”, „Фатограф пазту” і інш.



95. Зімовы заход над Суботнікамі. 1960 г. (З кнігі „Дарога”)

*Калі ѡёмна ў душы,  
То ці траба пра гэта пісаў,  
Каб усім было ѿёмна.*

(„Калі ѡёмна ў душы...”)

*Свято паэзіі – гэта тады,  
Калі траба заглыбіца ў сваю душу  
І юбачыць съветласьць.*

(„Душа”)

*Мастацтва ў тым, каб праз красу  
Вялікі Боскі Дух ўбачыць,  
Пазнаць праз воображеніе рукаворны.*

(„Мастак”)

\* \* \*

Творчая асоба аўтара „Дарогі” рэалізуецца і ў вершах, і ў мастацкай фатаграфіі, і гэтыя два віды мастацтва як бы ўзаемапранікаюць адзін у адно. Фатаграфія дапамагае „раскрыць” ці „убачыць” харастрово, адлюстраванае словам. Для аўтара фатаграфія – мастацтва, праз якое ён выяўляе сваю

душу і сваё бачаньне жыцьця. І, як вынікае з кнігі, фатаграфія мае неабмежаваныя мастацкія магчымасці. У такім спалучэнні (вершы і фатаграфіі) эфект дасягаецца максімальны. А раздзелы „Фатаграфіі”, „Тонкія колеры” раскрываюць перад намі таямніцы гэтага роду мастацтва.

Спалучэнніе вершаў з мастацкай фатаграфіяй ня новае ў кнігавыдавецтве, але, як правіла, гэта зайдёды два аўтары. „Сумяшчэнніе” ж паэта і фотографа-мастака ў адной асобе – з'явілася, бадай, упершыню ў беларускай літаратуры. Гэта яшчэ адно „адкрыцьцё” Зянона.

Так перад намі „Дарога”. Шмат гаворыць чытачу яе вокладка. Мы ўглядаемся ў дарогу, і здаецца, што яна бясконцая – не ўгрунтаваная, а ўзараная. Яна „прыгатавалася” да таго, што мы, беларусы, у яе пакладзем. І што мы пасеем – тое і ўзрасцеце.

**Галіна ПАЗЬНЯК**

Травень 2007 г.



96. Вокладка „Дарогі”.

# ПАКАЗЬНІК ПРОЗВІЩАУ

- Абрамовіч – 97  
Абуладзэ Тэнгіз – 169  
Адамовіч Славамір – 116  
Акаловіч Галіна – 53  
Алейнікава Вольга – 59  
Альфер Сяргей – 78-81  
Антончык Сяргей – 5, 9, 20, 21, 25, 42, 53, 56, 79, 84, 96, 105  
Антончык Тамара – 9  
Анцулевіч Уладзімер – 22, 69  
Асташынскі Валянцін – 26, 29, 53, 68, 69, 90, 151  
Барадулін Рыгор – 65, 85, 151, 159, 191  
Баршчэўскі Лявон – 24, 40, 69, 116, 144, 145, 151  
Белавусаў Алег – 48  
Белаокая Тамара – 59  
Беленкі Юры – 127-130, 133-141, 144-146, 148, 159-164, 166-168  
Блін (ксёндз) – 100  
Бондал Тамара – 177, 180  
Бролішс Язэп – 134, 135, 138  
Буйвал Валеры – 117, 134, 159, 168  
Булахай Дзімітры – 53, 136  
Бураўкін Генадзь – 159, 160, 163  
Бурачкоў (міністар) – 44  
Бэнс Марк – 116  
Быкава Валянціна Ўладзімераўна – 167  
Быкава Ірына Міхайлаўна – 160, 162, 164-166  
Быкаў Васіль Уладзімеравіч – 6, 28, 65, 81, 85, 102, 103, 124, 125, 149-152, 159, 160, 166-169, 183-188, 191  
Быкаў Генадзь – 166  
Быкаў Сяргей Васільевіч – 167  
Бяляцкі Алесь – 80, 106, 107, 160, 163  
Васілевіч Людзьміла – 59  
Верас (Урбан) Ларыса – 57-59, 65, 66, 107  
Вераб’ёў Пётар Іванавіч – 163  
Вік Ганс – 83  
Высоцкі – 39, 40  
Вярцінскі Анатоль – 140  
Вячорка Вінцук – 23, 84, 96, 116, 145  
Гавэл Вацлаў – 116  
Гайдукевіч Сяргей – 131  
Галко – 14  
Галькевіч Алесь – 42  
Ганчар Віктар – 83, 122, 123  
Гарбачоў Міхаіл – 139, 140  
Гарэцкі Радзім – 65  
Герасіменка А. М. – 24, 31, 34-37, 39, 41, 43, 44, 61, 65, 71, 73, 74, 92, 98, 101  
Германчук Ігар – 96  
Гілевіч Ніл – 43  
Голубеў Валянцін – 23-25, 37, 42, 80, 81, 84, 105, 133, 135, 138, 147  
Гошка Сяргей – 99  
Грушавы Генадзь – 53, 55, 59, 95  
Грыб Мечыслаў – 136  
Грышчук Анатоль – 116  
Гурыновіч Анатоль – 31-33, 46, 71, 91, 137  
Гучок Яўген – 7  
Гунтар Барыс – 133, 135-138  
Дабравольскі Аляксандар – 13, 16  
Данілаў Генадзь – 130  
Дземянцей Мікалай – 127-129  
Дзятліева Галіна – 102, 103  
Дзямідчык Я. – 56, 59  
Ельцын Барыс – 106  
Ерашэнка Валянціна – 45  
Ермаловіч Мікола – 11, 50  
Ермашкевіч Рыгор – 45  
Жук А. І. – 43  
Заблоцкі Мікалай – 40, 56, 96  
Завадзкі Андрэй – 46  
Замяталін Ўладзімер – 90  
Захаранка Юры – 102, 145, 147  
Зданевіч Лявон – 136  
Знавец Павел – 102  
Зянковіч – 119, 120  
Зянковіч Юрась – 112  
Івашкевіч Віктар – 22, 42, 64, 76, 95, 96  
Кавальчук У. – 25, 26  
Камай – 43  
Каралёў В. – 106, 129, 132, 133, 135, 137, 138  
Карпенка Генадзь – 15, 123  
Кебіч Вячаслаў – 33, 41, 50, 51, 53, 72, 85, 87, 89-94  
Кез (генэрал) – 135

Кешкурна – 160-162  
Клінтан Біл – 83, 84  
Кляшчук А. – 56  
Кобаса Міраслаў – 96  
Козік Леанід – 15, 139  
Коктыш Яўген – 150  
Колас Уладзімер – 43  
Краўчанка Пётр – 14, 21  
Крыжаноўскі Мікола – 138  
Кубэк Біята – 114  
Кузьміч Вольга – 32, 39, 43-46, 49, 50, 53, 54, 60, 93, 95, 99, 104, 137  
Кузьміч Васіль – 99  
Купава Мікола – 13, 53, 73  
Кучынскі – 89  
Лабковіч – 116  
Ладушка Хведар – 73-75  
Лазарук Міхайл Арсеньевіч – 179, 183, 187  
Лапко Канстанцін – 12  
Лайёрэль Яўген – 7, 8  
Ліпінскі Адам – 112, 113, 119, 123  
Лукашук Аляксандар – 105  
Лукашэнка Аляксандар – 15, 30, 38, 44, 47, 53, 82, 85, 87, 89-91, 93-95, 97-99, 103, 109, 115, 117, 122, 129, 133, 134, 136, 137, 145, 146, 162, 164, 166, 192  
Лучанок Ігар – 96  
Лябедзька Анатоль – 136  
Лянгенбан Вернер – 57, 59, 65, 66  
Ляпарскі Уладзімер – 67, 68  
Маісеева Наташа – 179  
Маркевіч Мікола – 136  
Мароз Юры – 116  
Масківіч Віталь – 65  
Масюта Ангеліна – 169  
Машэрэў П. – 180  
Мікульская Дзіяна – 64, 76  
Міхноў Сяргей – 9, 11, 12, 15, 17, 20-23, 28-30, 77, 78  
Мулявін Уладзімер – 164  
Мухін Міхаіл – 42  
Навіцкі Марк – 116  
Навумчык Галіна – 76, 105, 108  
Навумчык Сяргей – 6, 43, 100-102, 106, 108, 109, 112, 116, 123, 129, 151, 159, 189-192  
Нікітчанка Іван – 65  
Нікіценка Г. – 43, 86

Новікова Тамара – 7  
Пазыняк Ганна Яўхімаўна – 65, 104  
Пазыняк Зянон – 2, 6-9, 11-13, 18-21, 23, 24, 26, 29, 30, 37, 40, 42, 44, 45, 52-57, 60, 62-76, 78, 79, 82-89, 92-97, 99, 100, 102-106, 108, 109, 111-118, 120-123, 127-130, 133-141, 144-148, 151, 152, 159, 162-164, 166-168, 185, 186, 188  
Паксас – 146  
Палачанін Фёдар Сцяпанавіч – 170  
Палачаніна Маргарыта Ермалаеўна – 171, 172  
Папа Рымскі Ян Павал II – 58, 60  
Папкоў Сяргей Пятровіч – 134, 137, 141, 160-162, 166-169  
Пашкевіч Алеся – 159, 160, 166-168  
Плещанка Ўладзімер – 124  
Плотнікаў Уладзімер – 161  
Пляшко Генадзь – 161  
Пратасаў Мікола – 75  
Пугачоў М. – 81  
Пущін Уладзімер – 166  
Рабушка Віктар – 160, 162, 163  
Радамысьленскі Віктар – 90, 91  
Радкевіч Алена – 9, 80, 90  
Раманцоў Уладзімер – 159  
Рослава Натальля – 84  
Саверчанка Іван – 65  
Савіцкі – 102  
Сакалоў Яфрэм – 17, 18  
Сасноў Аляксандар – 140  
Сасноўскі А. – 46, 48-51, 85  
Селівончык – 139  
Сіўчык Ганна – 106, 107  
Сіўчык Вячаслаў – 105-108  
Скобла – 162  
Смулкова Альжбета – 114  
Собаль Міхась – 42  
Сокалаў-Воюш Сяржук – 9, 28, 107  
Стома Мікола – 116  
Суша – 21  
Сэнюх Чэслau – 114  
Сядоў Валеры – 25, 26, 137  
Сямдзянова Галіна – 24, 25, 69, 95  
Сярэдзіч Іосіф – 146  
Такушэвіч Валянціна – 99  
Такушэвіч Юзік – 53, 58, 67, 68, 95, 99, 104, 107  
Танк Маскім – 101  
Тарасаў Уладзімер – 65

- |  |   |
|--|---|
| Тарлецкі – 102                                   | Чуйко Вера – 69, 72, 84   |
| Ткачоў Міхась – 11, 21, 34                       | Чыгір Міхаіл – 83, 122  |
| Трусаў Алег – 43, 134, 164                       | Шаладонаў Васіль – 134, 136   |
| Трыгубовіч Валянціна – 22                        | Шаранда У. – 47   |
| Трыпунцін Анатоль – 37, 99                       | Шродэр – 146  |
| Туронак Зіна – 113, 114                          | Шут Алесь – 53, 134, 136  |
| Туронак Юры – 113, 114                           | Шушкевіч Станіслаў – 12, 13, 16, 38, 52, 53, 63,<br>85, 130, 140, 141, 191, 192 |
| Фёдарав Анатоль – 100, 101                       | Шушкевіч (спадарыня) – 63   |
| Фойцк – 165                                      | Шыдлоўскі – 116   |
| Хадыка Юры – 11, 21, 69, 81, 82, 84, 95, 105-107 | Шылава – 168  |
| Холад Уладзімер – 53                             | Шчурко Аляксандар – 14  |
| Цернавой – 11                                    | Штаман Віктар – 144   |
| Цесавец Міхайл – 132, 133, 135-138               | Юхо Ўладзімер – 161, 163, 166   |
| Цітоў Анатоль – 34                               | Якавенка Васіль – 28, 29  |
| Ціхіня Валеры – 127-129                          | Янкоўскі – 8  |
| Цяцёркіна Тацьцяна – 168                         | Янушкевіч Язэп – 160  |
| Чаргінец – 159-163, 166                          | Янукевіч – 160, 162   |
| Чарнамырдзін В. – 50                             | Ярмошын Уладзімер – 33, 39, 71, 99, 102   |
| Чарняўскі Irap – 31, 46, 47                      | Яўлінскі Грыгорый – 106   |
| Чарняўскі Міхась – 10, 85                        |   |

# З Ъ М Е С Т

|  |    |
|--|----|
| ПРАДМОВА.....  | 5  |
| БЕЛАРУСЬ У СЭРЦЫ .....   | 7  |
| Пачатак .....  | 7  |
| Зянон Пазыняк.....   | 7  |
| Першыя мітынгі .....   | 8  |
| Фронтайск „Народны ўніверсітэт” .....                          | 10 |
| Вылучэнны кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР .....   | 11 |
| Фронтайская літаратура.....                                    | 13 |
| Дарэмныя спадзяваныні .....                                    | 16 |
| Змагары-рамантыкі .....  | 16 |
| Пачатак барацьбы за Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы..... | 21 |
| Койданаўская Рада БНФ .....                                    | 21 |
| Выбары-90 .....  | 23 |
| Антыкамуністычнае дэманстрацыя – 90 .....                      | 24 |
| Вызваленне Валерыя Сядова .....                                | 25 |
| „Літаратуразнаўца” з пракуратуры .....                         | 27 |
| Прапанова В. Якавенкі і С. Міхнова .....                       | 28 |
| Апазыцыя БНФ і лёс Беларусі .....                              | 30 |
| Менскі Гарсавет .....  | 30 |
| Вострая нястача лідара .....                                   | 32 |
| Фронтайскія перамогі ў Менгарсавеце .....                      | 33 |
| „Медныя трубы” Гарсавета .....                                 | 38 |
| Усебеларускі страйк 1991 года .....                            | 40 |
| Камісія па адкукаціі .....                                     | 42 |
| Камісія па культуры і адраджэнні гістарычнай спадчыны.....     | 46 |
| Гарвыканкам .....  | 47 |
| Чыноўнікі .....  | 50 |
| За рэфэрэндум .....  | 51 |
| Камітэт „Дзеці Чарнобыля БНФ” .....                            | 53 |
| Наш старшыня .....   | 64 |
| Ларыса .....   | 65 |
| Паліўны крызіс .....   | 67 |
| Рэгістрацыя Фронту і сяброўскія белеты .....                   | 69 |
| Сядзіба .....  | 70 |
| Фронтайская талака .....                                       | 74 |
| Першая здрада .....  | 76 |
| Дзіўная паводзіны .....  | 81 |
| Афіцыйны візит Прэзыдэнта ЗША Біла Клінтанага ў Менск .....    | 83 |

|   |     |
|---|-----|
| IV З'езд БНФ .....  | 84  |
| На жаль .....   | 84  |
| Выбарчая кампанія Прэзыдэнта Беларусі 1994 года. Першы тур .....            | 85  |
| Сакрэтны сход .....   | 91  |
| Другі тур .....   | 93  |
| 12 красавіка 1995 года – галадоўка і зьбіцьцё дэпутатаў Апазыцыі БНФ .....  | 94  |
| Выбары 1995 года .....  | 97  |
| „Выбары” „вертыкалі” .....  | 98  |
| Шчасльвия зъмены ў асабістым жыцці .....                                    | 99  |
| Сябра Сяргей Навумчык .....   | 101 |
| Сакавік – 96 .....  | 102 |
| Страх .....   | 104 |
| Галадоўка Сіўчыка-Хадыкі .....  | 105 |
| Сустрэча-выратаваныне .....   | 108 |
| Эміграцыя. Варшава .....  | 108 |
| Пачатак выдання „Беларускіх Ведамасцяў” .....                               | 112 |
| Нашыя сябры ў Варшаве .....   | 113 |
| „Згубленая” прэмія .....  | 116 |
| Цяжкасці .....  | 117 |
| Шчасльвия імгненыні .....   | 117 |
| Азыль .....   | 118 |
| Туга .....  | 119 |
| Агульная праца .....  | 120 |
| 1999-ы .....  | 122 |
| Сябры .....   | 123 |
| Не засяроджвацца на цяжкім – ісці наперад .....                             | 124 |
| <br>УСПАМИНАЮЦЬ СЯБРЫ АПАЗЫЦЫІ БНФ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА 12-га СКЛІКАНЬНЯ ..... | 127 |
| БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯЦІНСТВА ПАД САВЕТАМІ .....                                    | 142 |
| АПАВЯДАНЫНІ СЯБРОЎ .....  | 144 |
| ВАСІЛЬ УЛАДЗІМЕРАВІЧ – НАЗАЎСЁДЫ Ў СЭРЦЫ .....                              | 149 |
| ПАХАВАНЫНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА .....  | 159 |
| ЖЫЦЬЦЁ Ў СССР .....   | 170 |
| АПОВЯД ЧЫСТАГА СУМЛЕНЬНЯ .....  | 189 |
| РАСЕЙСКАЕ ТЭЛЕБАЧАНЫНЕ – ЛЮСТЭРКА РАСЕЙСКАГА ГРАМАДЗТВА .....               | 194 |
| ТВОР, ЯКІ ЎЗВЫШАЕ ДУХ .....   | 197 |
| ПАДАРОЖЖА Ў СУТНАСЦЬР РЭЧАЎ .....   | 219 |
| ДАРОГА АЙЧЫНЫ, ДАБРА І ЛЮБОВІ .....   | 222 |
| ПАКАЗЫНК ПРОЗВІШЧАЎ .....   | 235 |

UDK 323. 1 (476)  
PA 454

Пазьняк Галіна Фёдраўна

*БЕЛАРУСЬ У СЭРЦЫ*

Грамадзка-ас্বетніцкае выданьне

*Надрукавана на сродкі аўтара і пры фінансавай падтрымцы Беларускай фундацыі імя Рамуальда Траўгута.*

**Галіна Пазьняк.** Беларусь у сэрцы.

Выданьне: „Беларуская Ведамасыці”, Варшава-Нью Ёрк; Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве, Вільня, 2007. – 240 с.: іл.

ISBN 978-9955-578-07-9

UDK 323. 1 (476) PA 454

Кніга Галіны Пазьняк – гэта зборнік яе ўспамінаў, артыкулаў, тэматычных запісаў гаворак, літаратуразнаўчых працаў, напісаных аўтарам на працягу апошніх сямі гадоў уцякацкага жыцця за мяжой. У кнізе адлюстраваны факты і змагарны дух эпохі Беларускага Народнага Фронту і новага Беларускага нацыянальнага Адраджэння, актыўным удзельнікам якога яна зьяўляецца, паказаны грамадзкі ўздым таго часу, калі была палітычна адваявана і вернута незалежнасць Беларусі.

© Галіна Пазьняк

Мастацкі макет, вокладка, афармлен’не,  
укладаньне і падрыхтоўка да друку: Зянон Пазьняк.

Кампютарны склад па макету: Робэрт Стаковіч.

Кампютарны набор і карэктура: Галіна Палаchanіна.

Друк: QLCO.

Наклад: 1000 асбнікаў.

Аддрукавана: у верасьні 2007 г. у Варшаве.

Папера: крэйдавая, формат 68 x 86, 1/16 арк.

Ул. выдавецкіх арк.: 15.

Ум. друк. арк. (разам з іл.): 21,8.

„Беларуская Ведамасыці”, Варшава 02-017, вул. Ерузалімская алея, 125/127.  
Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве, Вільня 02155, вул. Бролю, 9 – 86.

**ISBN 978-9955-578-07-9**